

ДЗЕ

Літаратурна-мастацкі часопіс

дзеяслоў

№3(40)

/ травень-чэрвень / 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Выдаецца раз на два месяцы з 2002 году

КАМУНИКАЦІЯ

Менск, 2009

Падпісны індэкс: **74813**
Чытайце «Дзеяслоў» у Інтэрнэце: www.dziejaslou.by

Рэдакцыя:

Барыс Пятровіч (Сачанка) —
галоўны рэдактар;
Эдуард Акулін, Алесь Пашкевіч —
намеснікі галоўнага рэдактара;
Анатоль Івашчанка.

Мастак — Генадзь Мацур.
Тэхнічны рэдактар — Людміла Фомчанка.
Карэктар — Натальля Карнеенка.

ілюстрацыі на вокладцы Віктара Шылко:
на 1-й стар.: «Ландшафт», (2008);
на 4-й стар.: «Ладдзя Харона», (2008).

© «Дзеяслоў», №3, 2009

Пасъведчаныне аб рэгістрацыі сродку масавай інфармацыі
№ 2073 ад 23 красавіка 2003 г.

Заснавальнік — РГА «Літаратурна-мастацкі фонд «Нёман».
Юрыдычны адрес: вул. Кузьмы Чорнага, 18-2, 220012, г. Менск.

Адрес рэдакцыі:
220025 г. Менск-25, а/с 91
e-mail: dzieja@tut.by, dzieja@list.ru
www.dziejaslou.by
Тэл. 293-73-38.

Здадзена ў набор 22.04.2009 г. Падпісана да друку 30.05.2009 г.
Фармат 70x108 /₁₆. Папера афсетная. Друк афсетны.
Аб'ём — 27 ул.-выд. арк. Наклад 1000 асобнікаў. Заказ №

Надрукавана ў друкарні СТАА «Медысонт», ліцэнзія №02330/0056748 ад 22.01.04.
220004, Мінск, вул. Ціміразева, 9.

Кошт нумару — па дамове.

ЗЬМЕСТ

Паэзія

- Рыгор Барадулін.**
На мове камянёў... *Вершы* / 5
Андрэй Хадановіч.
Выхаваныне пачуццяю. *Вершы*. / 37
Юрка Голуб.
Карчма. *Паэма-рэтрапа*. / 56
Ігар Сідарук.
Салодкіх вуснаў сьпелае віно. *Вершы*. / 84
Валярына Кустава.
Калыханка для Бога. *Вершы*. / 101
Рагнед Малахоўскі.
Дыяментавым россыпам слоў... *Вершы*. / 133

Проза

- Ніл Гілевіч.**
Забаўнія гісторыі з жыцьця
пісьменнікаў. *Апавяданьні*. / 15
Сяргей Дубавец.
Баль. *Практыкаванье*. / 48
Вінцэс Мудроў.
Сыцяг над царквою. *Аповед*. / 69
Уладзімір Міхно.
Вясна з усьмешкаю мамы...
Два аповеды. / 89
Сяргей Астравец.
Флот каўчэгаў.
Аповед пра пакінуты рай. / 107
Усевалад Сыцебурака.
Вера ў чуды. *Тры аповеды*. / 139

Тэатр


- Алесь Петрашкевіч.**
Арліны лёт. *Гістарычна драма*. / 147

Дэбют

- Тацяна Тамашэвіч.**
Белая ветразі. *Вершы*. / 183
Ксения Вяцкая.
Цягнікі пахнуць кветкамі. *Імпрэсіі*. / 187

Пераклады	Калевала. <i>Карэла-фінскі эпас. Асобныя руны.</i> / 190
	На птушыных правах літоўскага паэта. <i>Сучасная літоўская паэзія.</i> / 207
	Уладас Бразюнас. / 208
	Антанас А. Ёнінас. / 212
	Альвідас Шляпікас. / 214
	Эўгеніюс Алішанка. / 217
	Вітаўтас Дэкшніс. / 220
Дзёньнікі	Міхал Дубянецкі. «Трэба рызыкаваць». <i>Дзёньнікавыя запісы 1985-1988 гадоў.</i> / 224
Спадчына	Васіль Быкаў. Прыклад далёкага сябра. <i>Anavяданне.</i> / 250
Архівы	Давід Сімановіч. Лепшы твор той, які яшчэ не напісаны. <i>З дзёньнікавых запісаў.</i> / 255
Памяць	Ванкарэм Нікіфаровіч. Рыцар сумлення і свабоды. <i>Да 85-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава.</i> / 258
Слова	“Мой час наперадзе, яшчэ ён прыйдзе...” Гутарка Андрэя Масквіна з Нілам Гілевічам. / 266
Згадкі	Якуб Лапатка. Дзяцінства съветная часіна. <i>Старонкі ўспамінаў.</i> / 273
Гукапіс	Ася Паплаўская. Кнігі, якія слухаюць. <i>Нататкі пра новы жанр.</i> / 292
Крытыка	Ігар Запрудскі. Горад і сейбіты ветру, <i>ці У цянопах магічнага реалізму.</i> / 296
	Алеся Лапіцкая. Тры кіты. <i>Асаблівасці разьвіцьця беларускай літаратурны ў канцэксцые сучаснай грамадской думкі.</i> / 309
	Антось Лазавік. Гісторыі ў газетнай абортцы. / 317
Дзеяпіс	<i>Новыя выданыні на кніжных паліцах «Дзеяслова»</i> / 322

Рыгор Барадулін



...Я аднойчы
Прыйшоў з цішыні
І ў яе замаўчаць вярнуся...

На мове камянёў...

што?

Што адчувае цень,
Калі яго змрок
Заціснуць хоча на вузялок?

Што адчувае дуб,
Калі яго да ашчэру
Цалуе сякера?

Што адчувае,
Выліўшыся да краплі,
Залева?

Ці саромеецца сябе
Прыслоўе:
Заб'еш бабра –
Уратуеш дрэва?

ТАКСАМА

На пні съпілаванай яліны
 Амаль зaimшэлы сяджу.
 Плывуць успаміны.
 Маўчаць аблачыны.
 Сыпякота чакае дажджу.

Ня хоча праменъ забывацца,
 Што быў нядашна агнём.

...І гэта таксама праца –
 Паціху рабіцца пнём...

* * *

Хто бачыў,
 Як плачуць арлы,
 Сягнуўшы за чорныя хмары?
 Дзяячоныя вочы імглы
 Баяцца сурочыць пажары,

Што грэюць душу вышыні
 Сваёй палымянай пяшчотай.

І плачуць арлы ў цішыні
 Ад гордай самоты ўпотай...

* * *

*Хто сказаў, што ў гэтых жыцьці
 Толькі раз мы былі маладыя?*
 Су Дун-по

Узысьці на нябеснай ніве
 Нам аднойчы дазволіў сподзеў.
 І шчасльвия ў шчырым наіве
 Маладзіць гэты съвет прыходзім.

Час шануе
 Страну і стрэмля.
 Нас ад нас
 Аніхто не адыме.
 Дзень пражыўшы,
 Цішэем, старэем,
 А раніцай
 Прачынаемся маладымі...

З НАМИ...

Дрэва кожнае на зямлі
Паўтарае Дрэва Сусьвету.
Птушкі лёсу
Ў чорным гальлі
Давярающа толькі ветру,

Што крылатыя
Весткі нясе,
Каб яны
Павіталіся з намі.

Мы ў Сусьвеце –
Суседзі ўсе.
І Сусьвет
З намі дзеліцца снамі...

* * *

Ноч кроіла цемру на
Шапатлівае ахінала.
Нажніцы бліскавіц давідна
Тупіліся й стала мала
Часу,
Каб ноч наўскач
Пасыняшалася за далягляды.

Акравак цемры –
Крумкач
Прыгадваў зорныя ляды.

І рупіліся карані,
Каб вершалінам съніцца,
І ўпала ў раку цішыні
Крапліна блакіту –
Сініца.

І як сябе не інач,
Табе не дадуць забыцца

Акравак цемры –
Крумкач,

Крапліна блакіту –
Сініца...

* * *

Я прашу шаноўную цішыню,
Што пануе над цэлым съветам,
Дараваць маю мітусыню,
Падахвочаную імпэтам.

...Горбіў плечы
Малечы плач.
Панядзелак вітаўся з аўторкам.
Сымех мой бег
За рэхам наўскач,
Каб дагнаць за суседскім пагоркам.

Маладыя зывінелі дні,
Не хацелі паддацца скрусе.
...Я аднойчы
Прыйшоў з цішыні
І ў яе замаўчаць вярнуся...

* * *

Засохлая ігрушына,
Як застылае вогнішча.
Парэпаная языкі агню,
Затоена стогнучы,
Усё яшчэ цягнуцца ў вышыню,
Каб прыпячы
Хоць пяткі начы,
Якая
Нябачна ўцякае,
Капрызна зынікае...

* * *

У садзе старым
На выгінастым,
Як шлях жыцьцёвы, суку
Стомлена пажаўцелі
Даверлівия лісьціны.
Яблык у съіснутым кулаку
Трымае зярняты ісьціны...

* * *

Съвет аб'ехаўшы,
Спалохана зразумей –
На Радзіме
Да магільніка бліжэй...

КАБ...

Вуж –
Жывая вяроўка,
З якой
Жах зьвівае пятлю,
Каб засіліць
Задуменны спакой,
Што хоча пасъля начы
Разамлелай ракой
Цячы
Наўсьцяж
Аж
Да зааблочча...

ЛЯСНЫ МАГІЛЬНІК

Запалі
Магіл утравелыя грудзі.
Цішыню спавіваюць імхі.
Зрудзелай ігліцы
Дождж сухі
Спрабуе
Разбудзіць беспрабуддзе...

Сосны растуць
Са спакойнага праху
На новыя труны
Ў ахвяру страху...

* * *

Па страле адляцелай
Сумуе лук.
Вяртацца з выраю
Цёпла граю.

Незылічонааблічны гук
Толькі голасу давярае...

* * *

Сама сябе шкадуе зънямога.
І яна жывая таксама.
Не адпачывае ніколі дарога,
Як некалі мама...

* * *

Спадчыннай маўклівасьці запас
Не растрachaюць вякі-маруды.
Перагнаць сябе спрабуе час.
Вечнасьць не съпяшаецца нікуды...

19 ЧЭРВЕНИ

Слова пакідае зорны сълед,
Бо яго съятарыць
Бог паклікаў.
Сёньня ведае вяльможны съвет:
Беларусь дзяржавіць
Там, дзе Быкаў!

САРОМЕЮСЯ...

Я саромеюся крыві
Безабаронна голай.
Бо яна цягавітая на вачох памірае,
Каб зноў цячы
І, забыўши балочыя крыўды,
Не дазволіць жыцьцю
Спыніцца.

Ці напамінанье гэта
А ці заклён?
Ды з маленства
Да апошніх дзён
Я саромеюся крыві...

МОВА КАМЯНЁЎ

З усіх забытых
І змоўкльх моў
Трывае толькі
Мова камянёў.

Яна яднае
Змрок і чысьціню.
На ёй стагоддзі
Думаюць глыбінна.
На мове камянёў
Упершыню
Загаварыла ўпартая лавіна.

Каб счысьціць
З ранішняй зямлі да тла
Праклён прадонъня
І людскное съмецьце.

Спачатку
Мова камянёў была.
Пасля –
Маўчаньне ў стомленым Сусьвеце...

* * *

Ад былога мяне
Толькі ймя й засталося.
І за ўсё, што збылося,
Дзякуй шчырай мане.

Бо яна ад мяне
Жорсткасць съвету тайла.
Боль калючы гайл
На чужой старане.

Як зямля прыхіне
Адыйду ў шлях далёкі,
Толькі ймя ды аблокі
Не пакінуць мяне...

* * *

Вясновае
Зялёнае полымя.
Восеньскае
Чырвонае полымя.
Зімовае
Белае полымя.
Самі сябе дапальваюць,
Каб году съятлей было
Ступаць па зямлі.
І весялей смуткаваць
Чаканьню...

* * *

І не было супыну съцежцы,
Сыпяшалася за небасхілы.
Каб съцішыцца каля магілы.

Жыцьцё стайлісця ва ўсьмешцы...

* * *

Пацьвердзяць
І меч, і аловак –
Да ўлады ідуць па галовах...

* * *

Мурашкі разумнейшыя за нас,
Яны будуюць,
А не разбураюць,
І нам съляпым
Зірнуць, нарэшце, раяць
На съвет спрадвечны
Як у першы раз...

* * *

Аблавухі вятрак
Дабег да мяжы
І сказаў

Даўгалаыгаму ценю:
-- Пастаю тут,
А ты бяжы
Напярэймы
Свайму зьдзіўленню.

Цень пабег
І зынік у начы.
А вятрак на мяжы
Разважае,
Ці яму чакаць,
Ці ўцячы.
Скарга ветру
Яму чужая.

Ветраку ўтульна
Думаць вушамі.
Вышыня цішыню
Суцяшае...

ВАЛЯНЦІНА ЯКІМОВІЧ

У далёкай Амерыцы,
Узгадаваўшы радзіму сноў,
Вышывае кашулю,
Як маці вышывала калісьці.
Маланкі чырвоных нітак
Жагнаюць белую туманіну.
І чуюцца галасы
Яравых перуноў.
На вуха начы
Шэпча сакрэт
Лівень кляновага лісьця.
Журба аддае самоце даніну.

Хмурына залапіла
Прадраны нябесны строп.
Недаткнёнкам зоркам
Спавядaeцца сорам.
І просіць шчыруху
Акіян-губашлёп,
Каб вышила
Кашулю яму
Беларускім узорам...

ХОЦЬ ЯМУ...

Вусы падрыгваюць,
Як заінелыя чарацінкі.
Рыжым хвастом атуліўшы нос,
Рысік сыпіць і праз сон
Салодкае нешта мармыча.
Ці сам з сабою гаворыць,
Ці некаму скардзіцца
На сваю кашынную долю.
А можа і ў съне
Цьвеліць яго верабей за вакном.
Прачнечца,
Але не раскажа.

Хай хоць яму
Будзе ў съне спакойна...

* * *

Ты сабе, душа,
Свабодна лётай.
Я дабуду тут
Зямную рату.
Чую, кліча мама
З неахвотай.
Клікала ня так,
Бывала, ў хату...

проза

проза

Ніл Гілевіч



...эта — голос асобы, са сваім лёсам,
са сваім съветабачанынем
і съвегаўспрыняцьцем...

Забаўныя гісторыі з жыцьця пісьменьнікаў

Паніка ў Кактэбелі

У Доме творчасці Літфонду СССР «Кактэбель», як і заўсёды ў летнія месяцы, і гэты раз было страшэнна людна. Ня толькі кожны пакой у кожным катэджы быў шчыльна заселены творцамі і іх дамачадцамі, але і на кожным балконе і на кожнай тэррасы стаялі раскладушки і столікі, і здавалася, у кожную шчыліну ўплішчыўся чалавечак, які пасыля, вярнуўшыся дадому, скажа: тры тыдні пляхчаўся ў цуда-вадзе Чорнага мора і дыхаў марскім паветрам!

О, Чорнае мора, Чорнае мора! О, славуты Кактэбель, сядзіба знанага паэта і мастака Максіміліяна Валошына! Так, некалі быў тут, на пятачку ўз্বярэжжа, гаспадаром ён, яшчэ і зараз стаіць яго вельмі арыгінальнай архітэктуры двухпавярховы дом — цяпер ужо Дом-музей. Пасыля съмерці паэта (1932) яго зялёны лапік зямлі быў падораны Саюзу пісьменьнікаў, і Літфонд СССР

заснаваў тут Дом творчасці. У адрозненіне ад іншых чарнаморскіх Дамоў (у Ялце, у Гаграх, пазней — у Піцундзе) Кектэбель доўгі час заставаўся найменш «цывілізаваным», захоўваў, можна сказаць, натуральна-дзікі выгляд (нават «евінага» пляжу ніколі не было). Глянеш направа — зусім блізка высіцца гара Карадаг з выпертым «чортавым пальцам» над морам, глянеш налева — гэтак жа непадалёк кругліцца пад небам гара Валошына з пахаваным у ёй, на самым узлобку, прахам паэта. «На магілу Валошына хадзілі? Яшчэ не? — пыталі старажылы ў навічкоў. — Дык куды ж вы цягнече? Абавязкова сходзіце!..»

Многія літаратары, заўседнікі Кектэбелю, прызнаваліся, што з того часу, як пабылі тут першы раз, ня могуць здрадзіць гэтаму дзікаму экзатычнаму раю, і моцна перажываюць, калі нейкае лета ім не дастаюцца ў Кектэбелю пущёўкі. Знакаміты ўкраінскі паэт Платон Варанько, для якога проблемаў з пущёўкамі не было (паколькі знакаміты), за сорак пяць пасъляваенных гадоў ні разу ня здрадзіў Кектэбелю. Дарэчы, там мы з ім і пазнаёміліся і пасябравалі. Да харктыстыкі гэтага незвычайна сімпатычнага чалавека, старажыла Кектэбелю з найбольшым стажам, дадам адзін штрышок: Платона Мікітавіча ў моры ніхто ня бачыў, але ўсе помніць, як ён ходзіць ад мяжы да мяжы пляжам, каля самай вады, па краёчку, і ўглядае ў намытую хвалю гальку: шукае (і знаходзіў) сярод звычайных каменъчыкаў самы што ні ёсьць самацьвет. Помню, хваліўся, што ў яго дома ўжо некалькі калекцыяў гэтых каштоўных дарункаў мора.

Мы з Нінай Іванаўнай таксама ад першага разу былі зачараваныя Кектэбелльскай бухтай і яе ваколіцамі, Карадагам і яго прадгорным плато, дзе так лёгка дыхаеца цёплым сухім, насычаным марскім іёнамі паветрам. Зазначу, што Ніна Іванаўна мела пільнную патрэбу ў такім паветры як лячэбным сродку: за год лекцыяў у студэнцкіх аўдыторыях у яе зусім «садзілася» горла, і калі яго добра не прагрэць, не падлячыць такім чынам — на новы вучэбны год яго праста ня хопіць.

Дык вось у нейкае лета на пачатку 80-х (дакладна ня ўспомню) пісьменьніцкага люду ў Кектэбелі было, як і заўсёды, процьма. І, як заўсёды, адразу ж па прыезьдзе людзі пачыналі думаць і непакоіцца наконт авіяблетаў «назад» — да тых гарадоў, адкуль прылягалі. Практыка была такая: па дамоўленасці з дырэкцыяй Дому творчасці ў пэўны дзень прыходзіла касірка з мясцовай авіякасіі і прымала ад пісьменьнікаў заказы на білеты і, натуральна, адпаведныя сумы грошай. Праз два-три дні яна прыходзіла зноў ужо з білетамі, пасъля чаго ў пісьменьнікаў пачынаўся сапраўдны адпачынак: сапраўдны, бо спакойны, білеты ў кішэні. Здаралася, што на некаторыя рэйсы (асабліва на Поўнач, у Сібір, на Далёкі Усход) адразу забясьпечыць білетамі не атрымлівалася, і тады людзі нерваваліся, перапытвалі, падымалі шум.

Заказы на білеты прымаліся ў вестыбулі становай. Папярэдне тут жа на дошцы аб'яваў прышпільваўся лісток з паведамленнем: «Заўтра будуць прыматацца заказы на авіяблеты. З 10.00 раніцы». Самая неспакойныя ўжо ў 9 гадзінаў займалі месца ў чарзе. А ў 9 і адчынялася сталоўка на съяданье. У такім разе, муж казаў жонцы: «Ідзі сънедай, а я пастаю!» А потым жонка становілася замест мужа, а ён ішоў сънедаць. У фое ўвесь час тлумна-шумна, народу не прыйсці. Асабліва хваляваліся навічкі, якія прыехалі ўпершыню. Ды і ўвогуле нашыя людзі былі выхаваныя адпаведна і ведалі: не ўпускати шанцу! Як і ў краме, дзе «нешта даюць» і

гэтае нешта можа скончыцца ўжо ў цябе перад носам. Як і ў паліклініцы: хоць і нумарок у руках, а ўсё-такі ідзі раніцай, хоць на паўгадзіны раней. Ці мала што! Пэўнасыці ж няма!.. Як і ў дзень зарплаты: ідзі становіся ў чаргу перад ваконцам касы сёньня, не адкладай на заўтра! Ці мала што! Пэўнасыці ж няма!

Беларускія «адпачыванцы», гэта значыць, я з Нінай і Янка Сіпакоў, таксама адстаялі ў чарзе, здалі грошикі, уздыхнулі з палёгкай, і былі ў гуморы. А мала хто ведае, што Ніна Іванаўна ў гумары магла што-небудзь і вясёленькае прыдумаць — адпаліць, што называецца, нумар!

Аднойчы, напрыклад, яна прымусіла нашага сябра Міколу Матукоўскага прыбегчы да нас у гадзінаў сем раніцы. Чаго? Вечарам мы былі ў Матукоўскіх у гасціях (мы, Быкаў, Бураўкіны і яшчэ чалавек колькі), і гаспадар, маючи магнітафон, запісаў на касету нашае пяяньне ў застольлі (без пяяньня ніколі не абыходзілася). Між іншым, Быкаў ня толькі ніколі не съпяваў, але і не любіў съпеваваў: кожны раз, калі мы пачыналі пець, ён вылазіў з-за стала, ішоў у суседні пакой і корпаўся там у кнігах). Апаўночы, калі ўсе госьці разышліся, Матукоўскі агледзеў, што няма касеты там, дзе ён яе паклаў і дзе яна павінна быць. Пащукаў гэтую касету з песнямі і там і сям — няма! А палове 7-й раніцы нас разбудзіў тэлефонны званок (дзень быў выхадны і мы сама што разаспаліся). Я падняў трубку і пачуў амаль распачны голас Матукоўскага: «Гэта магла зрабіць толькі Ніна Іванаўна! Толькі яна! Я хвілінаў праз колькі буду ў вас!» — «Добра, кажу, прыходзь, але што здарылася? Што за трывога, што ты ўзадраў нас яшчэ на зыходзе ночы?» — «Яна ўзяла касету, на якую я запісаў вас. Ніхто, апрача яе, гэтага ня мог зрабіць. Я зараз прыбягну!» І паклаў трубку. «Хто гэта так рана дадумаўся?» — спытала заспаным голасам Ніна Іванаўна. — «Ну хто ж: Матукоўскі! Вельмі ўстрывожаны, што прапала касета, кажа, што гэта ты і толькі ты ўзяла яе! Пажартавала на сваю галаву. Хай бы ты лепш ня брала яе!» — «Ну вось неяк захацелася ўзяць, ня ведаю, адкуль найшло гэтае захаценьне, — сонна ўсміхнулася “зладзейка”. — Можа, каб не было так сумна жыць без ніякіх прыгодаў?.. Але чаго ён так узбурыўся, наnoch гледзячы? Мог бы і гадзіны праз тры пазваніць...» — «І сапраўды, кажу, дзіўнавата. Відаць, на той касеце ня толькі нашае пяяньне...»

Вернемся, аднак, у Кектэбелль. Зьбіраемся ісьці на съяданьне. Ніна Іванаўна падганяе мяне:

— Ну што ты марудзіш? Хадзем! Я хачу сёньня пасьнедаць як раней, каб пакуль не прыпячэ сонца — прайсьціся ўзьбярэжкам за Планерскае, пад «чортай палец».

— Яшчэ няма дзевяці.

— Вось і хадзем! Каб у дзевяці, як адамкунць дзьверы, мы зайдзем.

Ну, трэба дык трэба. Пайшлі. Каля сталоўкі толькі тры чалавекі круціца, чакаюць, калі «запусцяць». У ліку гэтых трох і Янка Сіпакоў у шыкоўнай белай тэнісцы і сьветлых адпрасаных штанах — як на свята. Знай нашых! Ніна Іванаўна заняла пазіцыю каля самых дзьвярэй, каб «рвануць» першай, што было зусім на яе не падобна — нідзе і ніколі яна ня рвалася першай там, дзе можа быць хоць якая дробная выгада. Наадварот! Усюды і ўсім уступала чаргу: калі ласка, праходзьце, займайце, бярыце, я, маўляў, не съпяшаюся, мне — што застанецца, а не застанецца, дык і так абыдуся...

Скрыгнуў знутры ключ, і дзьверы ў фое сталовай адчыніліся. Заходзім.

Хачу накіравацца адразу ўлева, у залу сталовай, а Ніна Іванаўна бярэ далікатна за локаць і кажа:

— Пачакай, тут во на дошцы нейкую аб'яву прыляпілі, можа, што важнае...

Дошка насупраць уваходных дзвіярэй, на ўбачыць яе — нельга. Падыходзім — і Ніна, і я, і Янка. І яшчэ адна жанчына затрымалася. Чытаем: «Таварышы пісьменнікі! Паколькі ўчора, 13.VII касірка авіякасы не змагла з-за хваробы прыйсці, каб прыняць ад вас заказы на авіяблеты, яна прыйдзе сёньня, 14.VII, у 10.00. Калі ласка, прыходзыце з грошымі. Адміністрацыя».

Толькі дачытаўшы аб'яву да канца, я імгненна скамянуўся, лышнуў вачыма і бліжэй пахіліўся да прыколатага кнопкі аркуша. Чакайце! Чакайце! Почырк! Почырк нейкі ж надта знаёмы! Размашысты, чытэльны, прыгожы. Ну такі знаёмы, што проста, што проста неверагодна, каб яшчэ ў кагосыці на съвete быў гэтакі почырк! Неўпрыкмет касавуру вока на Ніну Іванаўну і бачу, што яна моцна падціснула губы, каб ня пырснуць съмехам. Ах, шэльма! Ну і шэльма! Першыя слова, якімі я звычайна даваў самую высокую ацэнку яе досьціпу ці жарту. Іх жа нячутна прашаптаў і цяпер. Пераводжу позірк на Янку: глядзіць на аб'яву спакойна і амаль усъміхаецца. Праз хвіліну буду ведаць, што Ніна Іванаўна пасьвяціла яго ў свою задуму яшчэ ўчора і нават папрасіла памагчы прыкалоць аб'яву — пасля вячэры, калі ўжо і самы апошні ядок выйшаў са сталовай і ў фое было пуста.

— Што гэта такое? Што за дзівосі? — выказвае ўголас абурэнніне жанчына, якая зайшла разам з намі. — Учора была тут касірка і я аддала ёй гроши на білет!

— І праўда нейкія дзівосі! — пагадзіўся з ёю Сіпакоў. — Я таксама заказаў білет і аддаў гроши.

Пачуўшы, што ў фое заходзяць людзі, жанчына павярнулася да іх і голасна пралямантавала:

— Паглядзіце, таварышы, якая аб'ява на дошцы! Гэта ж чорт ведае, што такое!..

Падышоў вядомы сібірскі празаік, высокі, прыгожы, з маладою жонкай і дашкольніцай-дачушкай. «Змоўшчыкі» трохі адступіліся ад дошкі, але так — каб чуць і назіраць за першымі ўражаньнямі.

— Цікава! — нягучна фыркнуў высокі і прыгожы. — Як гэта «ўчора не змагла прыйсці»? Дык а каму я аддаў гроши на тры білеты? Нейкай аферыстыцы?

Калі сібірака прыткнуўся каратканогі вусацік-пузачік, з абстрыжанай пад вожыка галавой і ў шортах (у сталовую ў шортах прыходзіць забаранялася, але ён быў з тых, якім на забароны начхаць).

— У многіх дамах творчасыці бываў, а такое бачу ўпершыню. Вось вам і хвалёны Кектэбел!

Тым часам калі дошкі сабраўся ладны натоўп. Наперабой загучалі галасы абурэнніня:

— Дык што — учора нас ablапошыла нейкай прайдзісьветка?

— Трэба выклікаць неадкладна міліцыю!

— Гэта ўжо хай дырэктар выклікае! І хай вяртае нам гроши!..

Праз дзіве-тры хвіліны, раптам — уладны жаночы голас:

— Дайце прайсці, таварышы, дазвольце, дазвольце!

Да дошкі падышла старшая сястра-гаспадыня Дома творчасьці, мажная рыхавалосая кабецина. Ёй ужо хтосьці пасыпеў прабіць трывогу. Яна кінула на аб'яву вокам і са злосыцю сарвала яе.

— Супакойцеся, таварышы пісьменнікі, гэта нехта з вашай жа браціі пажартаваў. Заказы ўчора прыняла касірка з авіякасы і заўтра ў дзесьць прыйдзе сюды з білетамі. Ніякага жульніцтва ў нас быць ня можа.

У натоўпе сёй-той рагатнou.

— Якія ж мы легкаверныяabolтусы: прынялі за афіцыйную аб'яву якуюсьці шпаргалку!

А высокі-прыгожы пагрозыліва працадзіў:

— Хацеў бы я ўбачыць таго жартайуніка. Я яму сказануў бы!

А вусацік-пузацик унёс прапанову:

— А я на месцы адміністрацыі ў кожнага з адпачыванцаў праверыў бы почырк, каб знайсьці — хто? I правучыць! Скасаваць пущёўку і выдварыць!

— Правільна! — падтрымала пузацика Ніна Іванаўна. — Такое пакінучы беспакараным нельга. Вы не маглі б пайсьці з гэтай прапановай да дырэктара?

— Я? — натапырыўся абстрыжаны пад вожыка. — Чаму — я? А вы? А вы ня можаце? I з вас жа пасъмяляліся!

— Не, — адказала Ніна Іванаўна, — не могу. Маё слова нічога ня будзе значыць.

2007

Скандальнае адступленыне ад правіла

На стыку 50-х і 60-х гадоў мінулага веку мне выпала чытаць лекцыі завочнікам журфаку па гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры (уключаючы і старажытную). Я заканчваў асыпрантуру, працаўваў над дысертацыяй «Паэзія “Маладняка”», і ў мае планы зусім не ўваходзіла брацца за распрацоўку такога аўёмнага (восем стагоддзяў!) і складанага курсу. Складанага, бо розныя перыяды развіцця літаратуры, розныя факты і імёны ацэніваліся ў літаратурнай навуцы неадназначна, пачалі заяўляць пра сябе новыя падыходы і канцэпцыі, але ў нарматыўных падручніках па-ранейшаму пераважаў гэтак званы «вульгарны сацыялагізм». Загадчык кафедры беларускай літаратуры, ён жа мой навуковы кіраўнік, прафесар М.Р. Ларчанка зламаў маё нехаценьне, і я даў згоду. «Вам гэта будзе вельмі на карысць, — даводзіў Міхась Рыгоравіч, — пройдзене добрую практику, набудзене досьвед лектара, таму — бярыцца, бярыцца!..»

Пэўны досьвед за тры гады працы з завочнікамі-журналістамі я сапраўды набыў. У tym ліку і такі, пра які сёньня досьць весела ўспамінаць. Увогуле, вядома, што завочнікі — народ вельмі разнамасны, неаднатаўпны, розны і па ўзроўню агульнай дауніверсітэцкай падрыхтоўкі, і па гадах, і па tym, што за плячыма, ня кажучы пра здольнасці і пра выбар прафесіі (ці па прызванні?). Асабліва датычыла ўсё сказанае завочнікаў-журналістаў — у адрозненіне, напрыклад, ад філолагаў, якія выглядалі масай нашмат больш аднароднай. Помню, што слухачамі майго курса лекцыяў былі і людзі, нашмат за мяне старэйшыя, былія франтавікі і партызаны, якія пасыля вайны пачалі пісаць, друкавацца, дарасці да рэдактараў раённых газет ці шматтыражак, і хоць яны на экзамене не паказвалі багатых ведаў па тэме, але была бачна іх павага да прадмету, з імі было цікава пагутарыць

і дапамагчы ім разабрацца ў тых ці іншых тонкасцях. Трапляліся, аднак, і зусім іншага крою «экземпляры» — аматары прайсыці да дыпломных корачак «на шальмака», людзі, у якіх не было арганічнай, прыроднай цягі да эстэтычнага і наогул духоўнага росту, якія не любілі чытаць мастацкую літаратуру і не чыталі, і ў час вучобы абыходзіліся крыхамі «пачутага ад іншых».

Асабліва запомніўся мне адзін яшчэ малады па тым часе журналіст, які трохі пазней паставіў сабе мэту перарастьці ў пісьменьніка. Зрэшты, «перарасталі» многія, і гэта натуральна, абы б прарэзаўся дар Божы, талент. Той выпадак на экзамене быў проста скандальны: у мяне ня вытрымалі нервы і я сарваўся. Сярэдняга росту, рыжаваты і валасамі, і тварам маладзён зайшоў у аўдыторыю апошнім. Я ведаў: усе слабакі першымі, як правіла, ніколі ня сунуліся, стараліся прайсыці пад заслону, і быў упэўнены, што гэты апошні з іх ліку. Узяў ён экзаменацыйны билет і сеў рыхтавацца да адказу. Часу ў яго дастаткова, каб сабрацца з думкамі — трываласць працягнулася да падзона зашаволіўся, ці не натуральна трymае галаву, г. зн. карыстаецца шпаргалкай, — усё: расплата наступіць тут жа, імгненна! Будзьце ласкавы пакінуць клас, на экзамен прыйдзеце праз паўгода, у наступную сесію. І рэктар не дапаможа! Ашуканства — я катэгарычна не цярпеў. Мог зрабіць, і нават вялікую, скідку, паспачуваць і пайсыці насустроч, але пры адной умове: шчырасць! сумленнасць! павага да выкладчыка!.. І мушу сказаць: непрыемных эксцэсаў ніколі не было. Вось і гэты апошні сёньня — таксама і не шаволіцца, падазронна і трymае галаву нармальна.

За экзаменацыйны столік сеў перада мной чацвёрты ад канца.

— Ну-с, што там у вас, у білеце? Паэзія Купалы? Калі ласка, слухаю.

Той адкашляўся зълёгку і пачаў:

— Янка Купала нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і. З самага дзяцінства ён зьведаў матэрыйальную нястачу і сацыяльны прыгнёт. У сваіх творах ён паказаў гаротнае жыццё народу. Ён заклікаў людзей да рэвалюцыі... Ён гаварыў, каб паўставалі, каб змагаліся за лепшую долю... Ён жыў баражбай і зваў на барацьбу...

— Падайце ж хоць якія два-тры прыклады з гэтых яго заклікаў, — падрасіў я чацвёртага, убачыўшы, што ён ня мае што сказаць канкрэтнае.

— Вот, пррабачце, прыкладаў ніяк не магу ўспомніць, павыскаквалі з галавы...

— Ну, што ж, бывае і так. Тады скажыце, чым яшчэ вызначаецца паэзія Купалы — якім іншымі матывамі, апрача грамадска-палітычных?

— Купала пісаў яшчэ... пра каханыне, — няўпэўнена выдавіў з сябе чацвёрты. — І аб прыродзе таксама...

— І чым жа вы гэта пацвердзіце, якім яго творамі?

Маўчыць. Скручвае і раскручвае ў пальцах билет — і маўчыць. Нарэшце:

— Мусіць, не прыпомню...

— А якія вы драматычныя творы Купалы ведаецце? — падкідаю нябогу галінку для выратаванья.

— Драматычныя? Ну, гэта камедыя «Паўлінка»...

— І што ж гэта за камедыя?

— Ну, пра Паўлінку і аднаго съмешнага пана... забыўся, як яго звалі...

— А съпектакль па гэтай камедыі вы глядзелі ў тэатры імя Я. Купалы?

— Не, яшчэ не глядзеў; усё зьбіраюся схадзіць, ды... пакуль што ня выпала...

Бяру ў недалэнгі білет, аддаю яму залікоўку, без ацэнкі і росыпісу, і кажу:

— Прыйходзьце праз паўгода, на летній сесіі. Вы зусім не падрыхтаваліся.

Запрашаю наступнага, трэцяга ад канца, за столік. Ветліва, прыязна гляджу яму ў твар і чакаю.

— Паэма Якуба Коласа «Новая зямля», — абвясціў пытаныне трэці.

— Калі ласка, слухаю.

— Якуб Колас нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і. Яшчэ з дзіцячых гадоў ён зьведаў прыгнёт і галечу. У паэме «Новая зямля» ён паказаў гаротнае жыццё беларускага народа. Ён заклікаў сялянства да барацьбы за вызваленіне. У паэме ён і паказвае гэтую барацьбу абяздоленых людзей супроты прыгнятальнікаў...

Адчуўшы, што і трэці гоніць нешта зусім ня тое, пытаюся:

— Вы маецце на ўвазе разьдзел «Раніца ў нядзельку»? «Дзень быў сьвяты. Яшчэ ад ранняня блінцы пякліся на съяданьне»?

— Не, — пакруціў галавой трэці, зразумеўшы, што не туды заехаў. — Я — наогул...

— Ах, наогул! А паэму вы даўно чыталі?

— Ну, яшчэ некалі ў школе, пасля вайны, і пазней перачытаць не ўдалося...

— Усё зразумела, — як мага мілей усьміхнуўся я недалэнгаму трэцяму.

— Прыйдзеце да мяне паўторна, як уважліва прачытаеце «Новую зямлю». І ўсё тое праграмнае, што не прачыталі...

На месца трэцяга сеў за столікам другі ад канца. Сеў — і ледзьве-ледзь, як бы сам сабе, усыміхаецца.

— Мусіць, і мне давядзецца прыйсці да вас паўторна...

— А што такое? — зьдзівіўся я такой гатоўнасці да паразы, яшчэ раней чым паспрабаваць «адстраляцца».

— Ды вось не пашэнціла, папалася творчасць Цёткі.

— І што — нічога пра яе ня ведаецце?

— Сёе-тое ведаю, але зусім мала. Ну ведаю, што нарадзілася Цётка ў беднай сялянскай сям'і, з дзяцінства зьведала цяжкі прыгнёт і нястачу. У сваіх творах заклікала беларускі народ на барацьбу за вызваленіне з ярма няволі... А каб які прыклад прывесці — не магу ўспомніць...

— Ну, ясна, — паківаў я галавою. — Хоць дзякую за шчырасць, што самі прызналіся. Так, на Цётку вам не пашэнціла, то можа выручыць дзядзька?

Паглядзеў на мяне амаль з разгубленасцю ў вачах:

— Які... дзядзька?

— Ну хоць бы сабе дзядзька Вінцэнт.

— Вінцэнт?

— Ну так, Вінцэнт Іванавіч Дунін-Марцінкевіч.

— А-а, Марцінкевіч!.. Не, — вінавата ўсміхнуўся другі. — Выбачайце, але Марцінкевіча я зусім нічога не чытаў. Дазвольце, я прыйду да вас праз тыдзень...

І папрасіў у мяне сваю залікоўку.

— Ну-с! — запрашаю ветліва апошняга, у прадчуваньні, што мае пакуты нарэшце скончацца. — Што ў вас у білеце? Паэзія Францішка Багушэвіча? Калі ласка!

— Багушэвіч нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і. З малых гадоў зьведаў галечу і прыгнёт з боку эксплуататораў. У сваіх творах ён заклікаў беларускі народ на рэвалюцыйную барацьбу за свабоду...

— У якіх канкрэтна творах — заклікаў?

— Канкрэтна?.. Канкрэтна... Ой, чорт, вылецела з галавы! Мусіць, ня ўспомню...

— А вы яго творы чыталі? Хоць кнігу яго ў руках трymалі — па шчырасыці?

— А як жа! — амаль з крыўдай у голасе заяўвіў рыжаваты. — Нават і партрэт помню — з такім пышнымі вялізнымі вусамі падзакручанымі...

— Партрэт помніце, а вершаў — не?

— Ну вот, вылецела... Яшчэ стаяў пад дэзвярыма, перад заходам сюды, — помніў, а цяпер, як на грэх, вылецела... А вы ў мяне пра каго-небудзь іншага спытайце, — папрасіў нечакана апошні.

Так рабілі многія студэнты. Калі бедалага адчувае, што «тоне» — просьці: спытайце пра што іншае. (У надзеі: а рантам гэта будзе тое, што я хоць трохі ведаю.)

— Калі ласка, — кажу, — ахвотна іду вам насыстравіць. Ахарактарызуіце творчасыць Адама Гурыновіча.

— Гурыновіча? — досыць авбялям голасам перапытаў апошні.

— Ага, Гурыновіча...

— Адам Гурыновіч нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і. З дзіцячых гадоў яму прыйшлося зьведаць цяжкі прыгнёт памешчыкаў. І ён пачаў заклікаць народ на барацьбу супроць...

— Хопіць! — абарваў я ня без раздражнення апошняга. — Скажыце, што вы ведаецце пра паэта Янку Лучыну.

— Пра Лучыну?..

— Ага, пра Лучыну.

— Янка Лучына нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і. З малых гадоў ён...

— Вон! — як не сваім голасам раўнуў я на ўсю аўдыторыю. І дадаў яшчэ больш азъяврэла: — Вон! К чортавай матары — вон!..

Апошні, канешне ж, моцна спалохаўся, у яго адвісла сківіца і імгненна пабялелі рыжавінкі на твары; можа быць, што ад такога майго крыку і адняліся ногі, — ня ведаю. Яму на кожнай сесіі хто-небудзь з экзаменатораў «паказваў на дэзвёры», але ж спакойна, і нават ветліва. А гэта... а гэта ж чорт ведае, што такое? Яшчэ возьмем ды сваёй тэчкай па дахоўцы агрэе!

— Я ня вам, а сабе! Сабе! Вы — сядзіце тут хоць да раніцы! А я — вон! Вон! К чортавай матары — вон! Каб мяне і вочы мае ня бачылі! Таму што гэта — я! — я! — я! — з беднай сялянскай сям'і! Я!..

Укінуў у папку ведамасыць, білеты, і рвануў за дэзвёры. У аўдыторыі застаўся неатэставаны апошні.

Гэта было маё першае адступленне ад правіла: кожны экзамен заканчваець станоўчай ацэнкай. Калі нават і трэба было без ніякіх сумненняў ставіць «двойку» — апошняму я пісаў у ведамасыці і ў залікоўцы «зда-

вальняюча». Чамусыці вельмі не хацелася завяршаць «музыку» на зусім сумнай ноце. Відаць, гэта ўва мне прамаўляла нешта агульналюдское, а менавіта — несьмяротная схільнасць чалавека да міласэрнасці. І вось — такі эрыў! Такое скандалнае адступлен্�не ад правіла!..

2008–2009

Вушанка Сяргея Залыгіна

Выдатнага рускага пісьменьніка Сяргея Паўлавіча Залыгіна я адкрыў для сябе пазнавата — толькі ў сярэдзіне 1960-х, калі паявілася ў друку яго аповесць «На Іртышы», — страшная сваім трагізмам гісторыя калектывізацыі ў Сібіры. Усылед за tym (канец 60-х), ужо моцна зайнтрыгаваны новым для мяне літаратурным іменем, я прачытаў і яго вялікі раман «Салённая падзь», — пра крайне драматычныя перыпетыі грамадзянскай вайны ў Сібіры, напісаныя з такой жа бязылітасной праўдзівасцю і так жа ярка, як і аповесць «На Іртышы». Пазней я ўжо стараўся не прапусціць нічога з таго, што паяўлялася з-пад пяра гэтага славутага майстра рускай прозы, і кожны раз быў, што называецца, шчодра ўзнагароджаны заўсёды чаканай чыглацкай радасцю.

Пазнаёмліся мы з Сяргеем Паўлавічам у сінежні 1972-га ў Менску, куды ён прыезджаў на ўсесаюзную літаратурную канферэнцыю. На ўспамін пра знаёмства ў мяне захоўваецца яго кніга з дароўным надпісам — томік артыкулаў «Інтэрв'ю ў самога сябе», выдадзены ў Маскве ў 1970 годзе. Пасъля было яшчэ некалькі сустрэчаў, перш-наперш — у Маскве, на пісьменніцкіх зьездах і пленумах. На адным з пленумаў праўлення СП СССР я атрымаў ад Сяргея Паўлавіча магутную маральну падтрымку, ад чаго быў проста шчаслівы. Рэч у tym, што сваё слова на Пленуме я цалкам прысьвяціў становішчу беларускай мовы на сваёй жа беларускай зямлі, выклалі поўную праўду пра трагічную асуджанасць нашай мовы на пагібел, пра бязылітаснае давынішчэнне апошніх беларускіх школаў, пра канчатковое выгнаные беларускага слова з усіх афіцыйных дзяржаўных і грамадскіх установаў — ад ЦК і Саўміна да апошняй калгаснай канторы, да апошняй местачковай цырульні. У мяне даўно высьпела рагучасць сказаць з усесаюзнай трывуны да нясьцерпу набалелае, вынесыці такі па сутнасці прысуд ганебнай нацыянальнай палітыцы Крамля і яго адэптаў у саюзных рэспубліках, найперш у Беларусі. І я разнou ўсю праўду без агаворак; маўляў, што будзе, хай сабе будзе!

Як вядома, на пленумах СП СССР заўсёды прысутнічаюць высокія партыйныя і дзяржаўныя чыны, і я мог чакаць наступстваў для сябе самых непрыемных. Але вось адразу ж пасъля мяне выходзіць на трывуну Сяргей Залыгін — ужо немалады, моцна пасівельны чалавек з мяккімі, амаль жаночымі, рысамі твару і інтэлігентна далікатнымі манерамі.

— То, о чём здесь говорил Нил Гилевич, это безобразие, надо незамедлительно принять меры к спасению прекрасного национального языка!..

Гэта — перад tym, як пачаць прамову на абраную ім тэму. Толькі нейкі дзясятак словаў. Але якіх словаў! Якіх залатых павек незабыўных словаў!

Дарагі і мілы Сяргей Паўлавіч! Слаўны, съветлы, мужны чалавек! Сапраўдны грамадзянін краіны! Сапраўдны рускі інтэлігент, волат рускай культуры! — прыкладна такое выступкала ў грудзёх маё сэрца, пакуль я глядзеў на яго і слухаў яго прамову.

У Сяргея Паўлавіча, відаць, яшчэ з 60-х гадоў склаліся сяброўскія адносіны з Васілем Быкаўым, праз асабістыя стасункі нарастала яго сімпатыя да ўсёй нашай літаратуры і да Беларусі наогул. Пасьля Чарнобыльскай аварыі да сімпатызаваньня далучыліся пачуцьці брацкага спачуваньня, спагады, сардэчнага поклічу падтрымаць, уязць на сябе хоць часыні болю сваіх сяброў беларусаў. Думаю, менавіта з гэтага нарадзілася ў душы Сяргея Паўлавіча адна выдатная ідэя, горача падтрыманая яго сябрамі і ў Расіі, і ў Беларусі.

Аднойчы тэлефануе мне на працу Васіль Быкаў і паведамляе навіну, якая мяне ўзрадавала надзвычай. Троє знакамітых прадстаўнікоў сучаснай рускай прозы — Залыгін, Астаф'еў і Распушцін — выказалі жаданьне паездзіць па беларускім Палесьсі. Ініцыятарам быў Сяргей Паўлавіч, але яго маладзейшыя сябры горача падтрымалі ідэю.

— Я толькі што гутарыў з Залыгіным, — сказаў Быкаў, — ён будзе табе неўзабаве званіць і гаварыць пра гэта асабісту; так што цяпер справа за намі. Мы дамовіліся так: троє іх і троє нас: Алесь, ты ну і я. Калі ты не супроць...

— Пра што ты гаворыш, Васіль? Гэта ж будзе проста здорава! — прабіё я сябра.

— Добра, я не сумняваўся, што далучышся. Тады вось што: на запрашэньне ў Беларусь і на вандроўку па Палесьсі такіх выдатных дзеячаў рускай культуры патрэбен дазвол нашага ЦК, гэта робіцца толькі на такім узороўні. Таму як афіцыйная асоба звязваецца з Кузьміным (тадышні сакратар ЦК па ідэалогіі) і дабівайцца згоды, пасьля чаго пашлеши ад імя СП афіцыйнае запрашэньне, кожнаму паасобку — Залыгіну, Астаф'еву і Распушціну. Але пачакай званка ад Залыгіна.

І я пачакаў. Пакуль чакаў — думаў: «А чаму гэта Быкаў сказаў: “дабівайцца згоды”? Чаму “дабівайцца”? Хіба ў ЦК ня ўзрадуюцца магчымасыці прыняць у Беларусі такіх гасцей? Яшчэ як узрадуюцца! Гэта ж рэдкі шанц! Тры знакамітасыці адразу! І будзе шмат сустрэчаў на Палесьсі, што называеца, з народам. І ЦК паставіць сабе вялікую “галачку” за арганізацыю культурнага абслугоўваньня насельніцтва...»

Пазваніў Сяргей Паўлавіч і пацьвердзіў, што сапраўды яны — троє — хочуць праехацца па беларускім Палесьсі. «І Віця, і Валя — так ласкова назваў ён сваіх маладзейшых сяброў — душэуна прывітлі маю ініцыятыву, і мы гатовы ў бліжэйшыя дні быць у вас. Дамаўляйцеся, калі ласка, з начальствам і паведаміце мне па тэлефоне ці тэлеграмай...» — «Дамовімся, — бадзёра адказаў я Сяргею Паўлавічу, — за гэта вы не хвалойцеся, дамовімся! Да хуткай сустрэчы ў Менску!..»

«Вось гэта будзе ўдача ў майм жыцці! — кажу сабе, паклаўшы трубку. — Некалькі дзён разам у дарозе з маймі самымі любімымі пісьменнікамі! Проста ўзнагарода лёсу!..»

Звязваюся па вяртушцы з галоўным ідэолагам рэспублікі А. Т. Кузьміным.

— Аляксандр Трыфанаўіч, маю радасную навіну: да нас просьцца ў госьці самыя ганаровыя людзі сучаснай рускай літаратуры — Сяргей Залыгін, Віктар Астаф'еў і Валянцін Распушцін. Хочуць праехацца па нашым Палесьсі. Кампанію ў паездцы ім складуць Васіль Быкаў, Алесь Адамовіч і я. Мы ўжо дамовіліся і ўсё прадумалі, патрэбна толькі вашае «дабро».

Адчуў, што імгненны адказ не прагучаў — як бы ўзынікла маленькая паўза.

— Залыгін, Распуцін і... Астаф'еў? — перапытаў Кузьмін, памяняўшы два апошнія прозвішчы месцам.

— Так! Самая буйныя съяцілы, самая прызнаныя аўтарытэты! — усё яшчэ з запалам гукаю ў слухаўку.

— Знаецце, гэта справа не такая простая, як вам здаецца. Мы абавязаны ўзважваць усе абставіны. Адным словам, мы тут падумаем, параймся, і заўтра вы атрымаеце адказ, вам пазвоніць з аддзелу... Усяго добра!..

Як гэта кажуць у такім выпадку, я пачуўся, як мыла зьеўшы. Нават не адразу паклаў трубку.

І заўтра мне пазванілі.

— Ніл Сымонавіч, растлумачце як мага далікатней шаноўнаму Залыгіну і яго калегам, што ў бліжэйшы час такая паездка на Палесьсе адбыцца ня можа. Магчыма, калі-небудзь пазней, а цяпер — не выпадае.

— Але ж гэта будзе для іх вялікая аброза! — выпаліў я, ня доўга думачы. — Беларусь дае ад варот паварот?!

— Вось і растлумачце ім так, каб не абраўліся. Проста паездка на няпэўны час пераносіцца, усяго і толькі. А там — пабачым...

Тэлефаную Быкаву, дакладваю, маўляў: маю гонар паведаміць...

— Гэ-гэ! — гэгэкнуў у адказ сваім знаёмым мне іранічна-саркастычным тонам Васіль Уладзіміравіч. — Я ўжо нават ведаю, чаму не пускаюць. У канцы дня загляну да цябе і скажу.

І заглянуў, і сказаў. «Гэтыя трое былі зусім нядайна на Даёкім Усходзе, і Астаф'еў ва Уладзівастоку такое нёс на крамлёўскіх правадыроў, на партыю і на парадкі ў дзяржаве, што ў Москве за галаву схапіліся. Ну а хто забароніць Віктару Пятровічу гэтак жа шчыра выказацца і перад беларускімі палешукамі? У адрас нашых правадыроў і парадкаў?..

Так пагасла маё радаснае спадзіванье пабыць колькі дзён разам з тымі, каго ты любіш і шануеш. Як нечакана ўспыхнула, так, можна сказаць, імгненна і пагасла.

Але ў Беларусі, праўда, толькі ў Менску, Сяргей Паўлавіч Залыгін яшчэ раз пабываў. І мы пабачыліся, і пагутарылі. І зусім арыгінальна замацавалі нашыя сяброўскія ўзаеміны. Платэлефанаваў мне Быкаў і прапанаваў зайсыці разам з ім да Залыгіна, у гасцініцу «Мінск», трохі пабыць там, у нумары, і затым правесыці Сяргея Паўлавіча на вакзал, на цягнік Менск-Москва. З вялікай радасыцю прыняў прапанову. І мы крыху пасядзелі з госьцем, глынулі па кілішку каньяку, вельмі хороша, цёпла пагутарылі і, са шкадаваньнем, што час бяжыць занадта хутка, выйшлі ў яркі марозны вечар на вуліцу. Да вакзalu падаць рукой — і таму таксі ня бралі, прайшліся пехам. І пасадзілі Сяргея Паўлавіча ў вагон, і разыўталіся...

Ніна Іванаўна, хоць і ведала, дзе я і кім я, але як і заўсёды хвалявалася, і пачуўшы, што я стукнуў дзьвярыма, выйшла ў калідорчык, так бы мовіць, сустрэць «хадзяіна». Пачаў расшпільваць свой кажушэц, а яна — папрыглядалася і кажа:

— Пачакай, пачакай... А чыя гэта шапка на табе? Гэта ж не твая шапка! Зусім падобная, але не твая.

— Ды ты што? — запярэчыў я гаспадыні і садраў з галавы свайго «пыхыка». — Як гэта не мая, калі мая!

І пакруціў у руках, і прыгледзеўся: мая! Што ёй здалося?

— Дай сюды, — сказала Ніна Іванаўна. І ўзяла, і таксама пакруціла ў руках, а тады паднесла да носу і панюхала «пыхыка» знутры. — Фу!

Яшчэ будзеш спрачацца! Гэта ж зусім ня твой дух! Нейчы незнёмы чужы дух!..

Вот бо што значыць жанчына! Па духу пазнае! Ну а дух не падменіш.

— Ды і, здаецца, гэта трохі навейшая, чым твая. У цябе вось тут трошачку больш выцерта...

Божа! І калі гэтая жанчыны пасыпяваюць заўважаць такія дробязі!..

У чыйёй вушанцы я вярнуўся дадому — гадаць не было патрэбы. Вядома ж, у Залыгінавай. Успомніў, як Быкаў памагаў яму апрануць кажух, а тады ўзяў з паліцы ў шафе «пыхыка» і надзеў госьцю на галаву. Той толькі крышку паправіў. Пасылья чаго я ўзяў з паліцы і ўсклаў сабе на галаву «свайго» — дакладна такога ж з выглядзу.

Назаўтра ж я патэлефанаваў Сяргею Паўлавічу і пачаў прасіць пра бачэння і тлумачыць, што аказаўся без віны вінаваты, што гэта Васіль Уладзіміравіч паблытгаў...

— Ну, нічога страшнага, — заўсіміхаўся ў слухаўку Сяргей Паўлавіч, — прыедзеце як-небудзь у Москву, на Сакратарыят ці на Пленум, і разъмяняемся яшчэ раз. Між іншым, я агледзеў падмену яшчэ ў вагоне, але ўжо як поезд крануўся, і было позна...

На жаль, паблытанаць лёгка, а адблытанаць бывае вельмі цяжка. Разъмяняцца вушанкамі яшчэ раз нам не ўдалося. Мае паездкі ў Москву абарваліся, скончыліся. Але Залыгінаву шапку я не даношваў. Ніна Іванаўна тады ж адразу купіла мне шыкоўную лёгкую вушанку з авечачкі — з акуратна калматай, белай, але як бы трошкі падсмеленай, авечачкі.

2008–2009

Палітычная пільнасьць швагра

Улетку 1961-га ўпершыню прыехаў у Беларусь балгарскі паэт Найдзен Вылчаў, які цягам наступных дзесяцігоддзяў стане самым актыўным перакладчыкам і пропагандыстам беларускай літаратуры ў Балгарыі. Прыйехаў ён тады да нас тыдні на тры, як гэта кажуць, — для першага знаёмства з Беларусью, з беларускімі калегамі-паэтамі, на предмет: зацікавіцца ці не зацікавіцца новай краінай і яе літаратурай? Калі зацікавіцца — тады пачне патроху ўжыванца ў новую для сябе ролю перакладчыка беларускай паэзіі. Менавіта для гэтай ролі шукала кандыдатуру кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў Балгарыі. Шукала і знайшло: падахвоціўся паэт Найдзен Вылчаў. Гэта было зроблена як бы ў адказ на ініцыятыву Беларусі, дзе ўжо ва ўсю працуваў перастваральнікам балгарскай паэзіі аўтар гэтих радкоў. У канцы мінулага, 1960 году, мне ўдалося нарэшце (дапамог П. М. Машэраў) з'езьдзіць у Балгарыю (таксама на тры тыдні), дзе я і пазнаёміўся з Найдзенам.

І вось Найдзен Вылчаў — госьць Саюзу пісьменнікаў БССР, а можна сказаць — і мой, паколькі на правах новага сябра і пабраціма я стаў тут яго апекуном. Натуральная, была прадумана, з майм удзелам, пэўная праграма яго гасыціваныя ў Беларусі. Напісаў «у Беларусі», а трэба было б напісаць «у Менску», паколькі паездак па рэспубліцы па рашэнні кіраўніцтва СП не прадбачылася. Вадзіў госьця па рэдакцыях нашых літаратурных часопісаў, па тэатрах і музеях, некалькі дзён прабылі разам у Доме творчасці Карабічавічы, дзе, як і заўсёды, было шмат паэтаў і пісьменнікаў, пазнаёміцца з

якімі для новага беларусіста было важна і неабходна. Але вельмі хацелася хоць трохі пазнаёміць Найдзена з беларускай вёскай, з нашымі палявымі ды ляснымі прасторамі, з нашымі рэкамі ды рэчачкамі. А галоўнае — сапраўдны беларускі дух, адчуць які павінен быў госьць, трymаўся яшчэ толькі ў вёсцы, а не ў сталічным Менску. Я ведаў, што каб вывезыці замежніка ў правінцыю — патрэбен «аднекуль» дазвол, абавязкова. Так мне і сказалі ў Саюзе пісьменнікаў. Такі быў тады строгі парадак: толькі з дазволу! А то яшчэ ня тое ўбачыць, што трэба, ды і напіша пра нас чорт ведае што.

Наіўнасць часам можа быць сіонімам съмеласці. І па наіўнасці, маўляў: а хто будзе ведаць? — я рапшыў звазіць Вылчава ў сваю родную Слабаду, да мамы ў госьці. Хай паглядзіць і беларускую вёску, і пабудзе ў беларускай хаце, і пасядзіць у беларускім вясковым застолылі, і паслуhae нашы народныя песні (а ў мяне ёся радня вельмі любіць пяць — на голас і музычны слых Бог не пакрыўдзіў). Вось гэта, падумаў я, будзе сапраўды нацыянальная праграма, якая можа зрабіць на госьця моцнае ўражанье. Каго я павінен баяцца? Хіба нехта з маёй Слабады будзе ведаць, што балгарына я прывёз без афіцыяльнага дазволу, і паведаміць пра гэта куды трэба? Глупства! Ні ў якім разе гэтага ня здарыцца. Запрашаю старэйшага брата Леўку, бяру Найдзена і едзем на камароўскую разьвілку (раней усе менчукі і госьці гаварылі «камароўскія вілы»). Там дамаўляюся з таксістам, што плачу ў абодва канцы — і туды і назад, і ўсё! І едзем! Найдзен ну проста не нарадуецца. Усю дарогу распытвае: а што гэта? а калі гэта? а чаму так? І ўсё дзівіцца, дзівіцца.

У Гайне, дзе я канчаў паслья вайны сямігодку, госьця вельмі зацікавілі руіны касыцёлу. І я пачаў яму расказваць гісторыю гэтага старажытнага храма і пра яго ролю ў акаталічваныні мясцовага праваслаўнага насельніцтва, і пра эпоху ўніяцтва на Лагойшчыне...

— А чаму — руіны? Хто і калі яго зруйнаваў? — пытаетца Найдзен.

Я хацеў расказаць, калі і як гэта здарылася, але ад Гайны да Слабады трыв хвіліны язды на машыне — і мы ўжо на месцы. Кажу:

— Пра гібель касыцёлу я раскажу табе трохі пазней, а цяпер хадзем — нас ужо чакае мама, і сёстры мае, і іншыя бліzkія родзічы...

Пакуль жанчыны накрываюць стол у хаце, мужчыны стаялі колцам у двары і адказвалі на пытаныні госьця, якімі ён літаральна засыпаў нас.

— Мы празджалі міма руінаў касыцёлу, і ты абяцаў расказаць мне, калі і як яго ўзарвалі, — не забыўся Найдзен пра абяцанае. — Гэта зрабілі німецкія фашисты?

— Пра зруйнаваныне гаенскага касыцёлу, як і панскага палацу ў Мурванцы, расказваць доўга, ну але слухай.

Усе прысутныя, апрача балгарына, ведалі, што і касыцёл, і палац вясной 1944-га ўзарвалі партызаны па сваёй вялікай дурноце і свайму бальшавіцкаму дзікунству. Але ня ўсе ведалі, пра што можна расказваць замежным гасцям, а пра што нельга. Не пасыпей я пачаць аповед, як мой швагер Аляксей (муж старэйшай сястры Ліны) падаўся крыху бліжэй да мяне, так што аж локаць да локця, і пры гэтым злыёгку наступіў мне на нагу. «Што гэта ён стаў такі недарэка?» — зрэагаваў я моўчкі ў думках, але значэння яго касалапасыці не надаў і ўжо набраў паветра, каб павесыці аповед. Што такое? Швагер зноў наступіў мне на кончык чаравіка ды больш адчуvalьна, чым у першы раз. Хацеў спытаць у яго: «Ты чаго?» — і не пасыпей: ён гучна, гледзячы госьцю ў твар, выпаліў:

— А што тут доўга рассказываць? Фашысты зруйнавалі касыцёл, фашысты! І касыцёл, і палац у Мураванцы. Яны ўсё тут паруйнавалі, панишчылі, усе вёскі кругом папалілі, з жывымі людзьмі разам...

І я зразумеў, адкуль раптам у майго швагра зьявілася «касалапасыць». Пачалася гаворка пра ахвяраў вайны, пра жахі перажытага пад нямецкай акупацыяй. А калі брат Леўка ўзяў госьця і павёў да рукамыйніка, бо ўжо сястра пазвала ў хату на вячэру, мой мілы швагер Аляксей Васілевіч мне дакорліва прагудзеў:

— Што гэта ты, брат? Ледзь ня даў палітычнага маху! Добра, што я цябе перасыцярог!..

Я падзякаваў яму, усыміхнуўся і ўспомніў, што мой швагер, па-першае, сакратар партыйнай арганізацыі калгасу, а па-другое, ён зусім нядаўна быў на вайсковых зборах у Быхаве ў якасці палітработніка.

Ну, а праўду пра зруйнаваныне гаенскага касыцёлу я ўсё-такі Найдзену сказаў, на другі дзень, яшчэ там жа ў Слабадзе. З павагі да праўды, да майго сябра-госьця і да сябе самога.

2008–2009

«А ня дай Бог прыме за абразу?»

Пра гэтае пацешнае здарэнье мне рассказалі — кожны паасобку — два балгарскія паэты: Андрэй Германаў і Анастас Стаянаў, абодва мае блізкія сябры і літаратурныя равеснікі. Было гэта ў канцы 50-х гадоў. У той час і Германаў і Стаянаў яшчэ «хадзілі» ў маладых і працаўалі ў літаратурнай рэдакцыі Балгарскага радыё. Зводжу ў адно іх вясёлыя забаўныя аповеды, што зрабіць ня цяжка, бо адрозненінёў і ў зьмесце і ў эмацыйных афарбоўках амаль няма. Падам усё так, як гэта ўбачыў, адчуў і ўспрыняў я.

У адзін цудоўны дзень у Балгарыю прыехаў (у госьці? у камандзіроўку?) рускі савецкі пісьменнік, аўтар многіх кніг паэзіі і прозы Уладзімір Ліфшиц. Па ўсталяванай ужо завядзёнцы паважаны госьць быў запрошаны на радыё — сказаць колькі прывітальных словаў у эфір і пачытаць для аматараў паэзіі свае вершы. Зрабіць гэтую паэтычную сустрэчу даручылі, натуральна, Андрэю і Анастасу, і яны з заданьнем паспяхова справіліся. Тым больш што Уладзімір Аляксандравіч быў мацёры літаратурны воўк (і на радыё — таксама воўк), і нагаварыць, і начытаць у эфір было для яго справай больш чым звыклай. І ён нагаварыў, і начытаў, і яшчэ трохі паслухаў у радыёрубцы, ці добра гучыць, ці на ўзроўні запісана. Усё добра. Сённяня ж вечарам перадача пойдзе ў эфір. Можна і развязітацца. Справа зробленая.

Э, не! Зроблена, ды ня ўсё. Самыя вялікія цяжкасыці маладых радиёжурналісташ чакалі наперадзе. Зноў жа па наладжанай завядзёнцы госьцю належала ўручыць ганарап. Здавалася б: а што за проблема? Вядзі ў бухгалтэрню, хай расыпішацца і атрымае заробленыя левы. Так і было ў дачыненіні да гасцей з буржуазнага съвету. А калі госьць з Савецкага Саюзу, савецкі паэт ці пісьменнік?

Яшчэ да прыходу Ліфшица ў Дом Радыё, намеснік галоўнага рэдактара паклікаў Германава і Стаянава да сябе і даў ім прыкладна такое настаўленыне:

— Ну, вы ведаецце, што сённяня ў нас выпадак, так бы мовіць, нестандартны. У нас у гасцях выдатны савецкі пісьменнік. Разумееце? Па закону

мы абавязаныя выплаціць яму за выступленыне ганарап. Але ў савецкіх людзей зусім іншае, чым у нашых, выхаваныне і зусім іншае стаўленыне да грошай. Разумееце? Гэта людзі з камуністычнай будучыні, у якую мы, балгары, яшчэ толькі пачынаем ісьці. Разумееце? Вось вы прапануеце яму ўзяць ганарап, а ён як узарвецца, як закрычыць: «Ды вы што? Вы за каго мяне прымаеце? Я — паэт Саюзу Савецкіх Сацыялістычных рэспублік! Я ўсё жыцьцё пражыў па-Маякоўскаму: «Мне и рубля не накопили строчки!». I можа адбыцца скандал. Разумееце? Таму трэба з таварышам Ліфшицам правесыці асыярожную, далікатную гутарку. Трэба тонкімі намёкамі даць зразумець, што вось у нас на радыё ёсьць такое правіла і калі вас гэта не пакрыўдзіць, не абраціць, то мы хацелі б... Разумееце? Таму: вось грошы ў канверце і ордэр для росыпісу. Пакладзіце сабе ў кішэнь — ну хто, ты, Стаянаў? — а як толькі скончыцца запіс, забірайце госьця, выводзьце ў парк і пачынайце асыярожна, з далёкімі падыходамі, апрацоўваць, рыхтаваць яго да акцыі. Галоўнае — не давесыці да выбуху, не дапусыціць скандалу. Разумееце?

Сябры, канешне, усё зразумелі. Яны і дагэтуль ведалі, што трэба быць гатовымі напаткаць і непрыемнасці, ну а настаўленыне начальніка і зусім нагнала на іх страху. Асабістых знаёмстваў з савецкімі паэтамі ў іх яшчэ не было, а па вучобе ў школе, затым ва ўніверсітэце ў іх ўяўленнях склаўся образ ого які высакародны, чисты, прыгожы! Сапраўды: «Мне и рубля не накопили строчки». «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока!». Гэтыя радкі яны ведалі ня горш, чым мы, а ўспрымалі яшчэ больш ідэалістычна, бо — суздром напавер, па-кніжнаму.

I выйшлі сябры з госьцем у парк, на ўскрайне якога і знаходзіўся Дом Радыё. I пачалі прагульвацца па дарожках — досыць шырокіх, утаптаных, дагледжаных. Госьць пасярод, а паабапал — Анастас і Андрэй. Ходзяць, гамоняць, маладых балгараў цікавіць маладая тагачасная паэзія Расіі, яны пытаюцца пра Яўтушэнку, Раждзественскага, Вазьнясенскага... Дзесяць хвілінаў ходзяць, пятнаццаць. Госьць ня вельмі разумее мэту гэтай прагулкі: каб праста пагутарыць? бліжэй пазнаёміцца? Пачынаюць трохі хвалявацца і яго апекуны. I вось ужо за яго сыпіной Андрэй штурхae ў бок Анастаса: маўляў, пачынай, пара! Мы ж дамовіліся, што першы павядзеш гаворку «на тэму» ты, а я падтрымаю. Тры разы штурхau ён сябра, і нарэшце Анастас адкашляўся і досыць дрыготкім, няўпэўненым голасам пачаў:

— Другару Ліфшиц, у нас з Германавым ёсьць ганаровае даручэныне, якое мы хацелі б выканаць, але... але... — і запнуўся, што казаць далей ня ведае.

— Справа гэта вельмі далікатная, другару Ліфшиц, — падхапіў тэму Андрэй, — і мы хочам, каб вы нас правільна зразумелі... I каб не пакрыўдзіліся... Мы ведаем, з якой вы краіны прыехалі, у вас там многія рэчы ўспрымаюцца па-іншаму...

— Так, мы вас вельмі просім аднесыціся да нашай місіі з разуменьнем, мы ні ў якім разе ня хочам вас пакрыўдзіць, а тым больш абраціць...

— Паверце, што мы пачуваемся вельмі няёмка, але ў нас такі парадак, такая ўстаноўлена практыка...

Ліфшиц варочае галаву то ў адзін, то ў другі бок, бачна, што нічога ня кеміць, і нарэшце спыняеца сам і спыняе сваіх суправаджэнцаў.

— Прабачце, вы — пра што? Я не разумею, што вас так бянтэжыць? Якое даручэныне? Якая місія?

— Нам вельмі няёмка, другару Ліфшыц, вельмі няёмка, — аж прыклаў руку да сэрца Анастас, — але... мы павінны вам уручыць... ганарап за вашае выступленье...

— Як няёмка! — усклікнуў ні то ў зьдзіўленыні, ні то ў раздражненыні госьцьць. — Хто сказаў: няёмка? Вельмі нават ёмка! Давайце, хлопчыкі, скарэй давайце сюды ваши левы! І дадумаліся ж да такога: няёмка! Ну гэта толькі ў вас, у Балгарыі, такія цнатлівія маладыя людзі!..

Згроб куперту з грашыма, крамзануў дзъве літары на ордэры — і раскланяўся.

— Дзяякую, сябры! Усяго вам добра! І — да новых сустрэчаў без ніякага «няёмка»!..

Андрэй і Анастас засталіся на дарожцы. Па іх словах, расчараўаныне было вялікае. Хай бы ён узарваўся! Хай бы закрычаў: «Ды як вы маглі?! Ды як вам ня сорамна?!» Не! Схапіў — і пабег...

Наступала эпоха вызваленія ад ідэалізму.

2008–2009

Як апраставалосіўся Ангел

Балгарскі паэт-камуніст Ангел Тодараў, з якім мы былі ў сяброўскіх адносінах, адразу ж пасьля верасьнёўскай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Балгарыі стаў ня толькі гучна-галосым песьніяром гістарычных пераменаў у краіне, але і відным літаратурным функцыянерам. І ня дзіўна: у БКП (Балгарскую камуністычную партыю) ён уступіў яшчэ ў 1927 годзе, пры манархісцкім рэжыме, змагаўся ў падпольі, а пасьля і на фронце супраць фашисцкай Германіі, і перад новай прасавецкай уладай меў немалыя заслугі. У сярэдзіне 1950-х Ангел Тодараў быў выбраны (ці назначаны?) сакратаром Саюзу балгарскіх пісьменнікаў. Калі я ўпершыню прыйехаў у Балгарыю (лістапад 1960-га), у літаратурных колах Сафіі хадзіла анекдатычная показка, у якой Ангел Тодараў падаваўся як праз меру нераўнадушны да афіцыйных пасадаў і ўганараваныя літаратар. Зъмест гэтай показкі такі. Калі з пісьменніцкага офісу Тодараў зьбіраўся ісьці да дому на полудзень, ён тэлефанаваў жонцы (яе звалі Вялічка) і паведамляў так: «Вялічка, звоніць сакратар Саюзу пісьменнікаў Ангел Тодараў. Накрывай стол, я зараз прыйду абедаць». Можа, ён толькі адзін раз так «агаварыўся», але ж людзі пачулі — і показка пайшла туляць.

У 60-70-х гадах Ангел Тодараў быў галоўным рэдактарам часопісу «Балгарска-савецкая дружба» і, натуральна, часта ездзіў у Москву, дзе меў сустрэчы з тамтэйшымі пісьменнікамі, пераважна з тымі, якія былі актывістамі аддзелу міжнародных сувязяў СП СССР. Пра адну з такіх сустрэчаў сам бай Ангел (дзядзька Ангел) расказваў мне ў Сафіі так: «Арганізавалі мне сустрэчу з вядомым маскоўскім пісьменнікам Юрыем Трыфанаўым. Імя Трыфанаўа ў нас у Балгарыі было вядома яшчэ з 50-х гадоў, калі ён, зусім малады, за раман “Студэнты” атрымаў Сталінскую прэмію. Канешне ж, я быў вельмі рады магчымасці пазнаёміцца з гэтым рускім пісьменнікам. Дамовіліся, што ён мяне чакае ў рэстаране непадалёк ад офісу СП. І я пайшоў на сустрэчу. Баяўся, каб не спазыніцца, і таму, ужо на падыходзе да рэстарану, наважыў перасекчы вуліцу ў недазволеным месцы. І мне не паshanцавала: адкуль ні вазьміся міліцыянер — съвіснуў і затрымаў мяне. А трэба сказаць, што ў Москве гэтая вулічная міліцыя вельмі строгая.

— Куды ты, чорт, ляціш? Жыць надакучыла? — злосна закрычаў паставы.

— Я ня чорт, — кажу міліцыянеру, — я — Ангел.

Па-руску я гавару някепска, і ён не зразумеў адразу, што перад ім замежнік.

— Яшчэ жартаваць будзеш? Зараз вазьму з цябе штраф па максімуму!

— Я не жартую, таварыш міліцыянер, я сапраўды Ангел! — кажу, і тыц яму свой балгарскі пашпарт.

Узяў, трохі зьдзвіўся, што дакумент не савецкі, раскрыў мае корачкі і прачытаў: Ангел Тошкаў Тодараў. З пачуцьцём гумару быў паставы. Усьміхнуўся і кажа:

— Сапраўды, Ангел. Першы раз бачу жывога ангела. Ну, але вось што: у гонар знаёмства з нябесным бажаством — я вам на гэты раз прабачаю, але калі яшчэ аднойчы пападзецеся — не дапаможа вам і ваш галоўны шэф Бог Бацька.

Я паціснуў яму руку і пабег.

У рэстаране мяне ужо чакаў Трыфанаў, Юры Валянцінавіч Трыфанаў. Мы былі ўжо крыху знаёмыя, але зусім мала. Належала пазнаёміцца бліжэй. Ну, Трыфанаў заказаў штофік, закусачку, і я для пачатку яму выпаліў:

— Нарэшце я сяджу і гуттару з сапраўды рускім чалавекам! А то ўжо колькі дзён у Маскве — і ўсе сустрэчы ў мяне толькі з габрэямі. Адны габрэі!..

Трыфанаў трохі спахмурнеў, а ён і наогул хмуры, ня ўсьмешлівы, і спакойна-спакойна сказаў:

— Між іншым, таварыш Тодараў, я таксама габрэй.

— Дык гэта ж выдатна! — усклікнуў я, не разгубіўшыся. — Я вельмі паважаю і люблю габрэяў! У мяне ў Сафіі сярод самых бліzkіх сяброў шмат пісьменьнікаў і журналістаў габрэйскага паходжання. Гэта — таленавітая і разумныя людзі, з імі вельмі прыемна і сябраваць, і супрацоўнічаць!

— А што новага ў вас у Балгарыі, у балгарскай літаратуре? — фактычна абарваў маю тыраду Трыфанаў, даўшы мне знаць, што мая аблылачка яго не закранула.

Інтэлігентны чалавек, Юрый Валянцінавіч, вельмі інтэлігентны!»

Так закончыў бай Ангел аповед пра свае маскоўскія прыгоды.

2008–2009

Згадка пра съвята ў Эстоніі

У сінегні 1961 году мне пашчасьціла ўпершыню пабываць у Эстоніі. Адзначалася 100-годдзе з дня выхаду ў съвет славутага «Калевіпоэга» — нацыянальнага эстонскага эпасу, роднага брата фінскай «Калевалы». Вядома ж, гэта было вялікае съвята ўсяго эстонскага народу, съвята эстонскай культуры, эстонскай паэзіі, на якое, натуральна, былі запрошаныя паэты з братніх рэспублік (тады інчай як братнімі рэспублікі не называліся). З Расіі прыехалі ў Талін троє: знакаміты Міхайл Святлоў (з ім я пазнаёміўся ў жніўні таго ж году ў Менску), паэт Марк Максімаў — былы беларускі партызан, далікатны, съцілы інтэлігент, і масыцты навуковец, літаратуразнаўца Уладзімір Дзяржавін — перакладчык і дасьледчык «Калевіпоэга». Яшчэ гасыцямі съвята былі: з Літвы — публіцыст, празаік Ваціс

Рэймерыс, з Туркменістану — паэт Керым Курбанняпесаў, ну і з Беларусі — мая міласьць.

Чым у той паездцы я быў перш за ўсё ўражаны? Адносінамі эстонцаў да сваёй духоўнай культуры, да сваёй паэтычнай і наогул мастацкай спадчыны. Гэта адкрылася для мяне ў этнографічным музеі імя Крэйцвальда. Фрыдрых Рэйнхальд Крэйцвальд — пісьменьнік, паэт, фалькларыст, асьветнік, заснавальнік эстонскай літаратуры. Менавіта ён быў зъбіральнікам і складальнікам нацыянальнага эпасу «Калевіпоэг». Дык вось у названым музеі, у які нас, натуральна, адразу ж павезьлі, даведваюся: у фондах гэтай народна-паэтычнай скарбніцы захоўваецца мільён фондовых адзінак (на той час — мільён!). І гэты скарб увесе час папаўняеца. Як? А ў іх літаральна ў кожным паселішчы, нават у самым маленъкім рыбацкім пасёлку, ёсьць карэспандэнт-дапіснік, які ўсё, што знайдзе, што пачуе, запісвае і дасылае ў Музей. Вось так клапоцяцца эстонцы — на дзяржаўным узроўні — пра сваю нацыянальную культуру! «Божа прасьветлы, як жа павінна быць сорамна нам, беларусам!» — скрушина хітаў я галавой, слухаючы дырэктара Музею. У тым 1961 годзе нават у Белдзяржуніверсітэце яшчэ не праводзілася фалькларыстычная практика і не зъбіраліся скарбы народнай паэзii!..

Кіраўнік Саюзу пісьменьнікаў Эстоніі Юхан Смуул і яго жонка, знакамітая паэтэса Дэбора Баарандзі наладзілі для гасцей вячэр. Гаварылі ў асноўным двое — сам гаспадар, досьць гаваркі, які аказалася, і незвычайна дасыціпны, знаходлівы на слова Міхайл Святлюў. Голосу Дэборы мы амаль не пачулі; засталося ўражаныне, што яна вельмі слаба валодае рускай мовай.

У гасцініцы мы з Курбанняпесавым жылі ў адным нумары. Вярнуўшыся з вячэры, прыселі за столом і разгаварыліся. І Керым, з якім мы ўжо пасыпелі зблізіцца (равеснікі амаль, толькі на два гады ён старэйшы), узяў ды і «адваліў» мне па-сяброўску, на поўным сур'ёзе.

— Слухай, што гэта вы так высока ўзносіце свайго Купалу? Ён жа слабы паэт!

Я настолькі не чакаў такога выпаду супроць маёй нацыянальнай годнасці, што напачатку аж разгубіўся. Але тут жа знайшоўся і адрэзаў:

— Ну, ва ўсякім разе мацнейшы, больш таленавіты, чым ваш Махтумкулі.

— Што? Што ты сказаў? — пачаў мяняцца з твару Курбанняпесаў, і без таго нешырокія яго очы імгненна звузліся яшчэ больш і забліскалі нядобрым бляскам. — Вай, вай, вай! Што ты сказаў! Я цябе зараз удару! Я цябе зараз... Махтумкулі! Махтумкулі!

Бачу, што гэта ўжо ня жартачкі. Падхапіўся з крэсла і шукае вачыма, ці няма чаго ёмкага пад рукой, каб і гваздануць мяне. На ўсякі выпадак падхапіўся і я.

— Махтумкулі! Ды Махтумкулі самы вялікі ў сьвеце паэт! Роўных яму не было і няма на зямной кулі! А ты свайго Купалу раўняеш з Богам паэзii!..

— Ну, ціха, ціха! — кажу. — Супакойся! І паслухай мяне. Ты што чытаў з паэзii Купалы? Па якім выданьні? У арыгінале ці ў перакладах на рускую.

— Какой у арыгіналах! Па-руску чытаў! Такі чырвоны книга невялікі.

— А-а-а, — кажу, — маскоўскае выданыне сорак трэцяга году? Ведаю, ведаю гэтае выданыне. Пасыля съмерці Купалы гэты томік на скорую руку зрабілі маскоўскія версіфікатары. Па заказу. Каб ушанаваць памяць. Дык

там ад сапраўднага Купалы амаль нічога няма. О, калі б ты пачытаў сапраўднага Купалу, ты б такога пра яго паэзію не сказаў!..

Дайшло да Керымна, пачаў патроху супакойвацца.

— А ваш Махтумкулі, відаць, добра перакладзены на рускую?

— Какой добра? Какой добра? Махтумкулі трэба чытаць па-туркменеску!..

Гадоў праз дзесяць у рускім літаратурным друку вычытаў, што Керыму Курбанняпесаву надалі годнасць народнага паэта Туркменістана. У сорак з хвосцікам. Божа мой! Гэта ж я мог бы пабіцца з будучым народным паэтам! Во было б сорамна.

Недзе тады ж ён прыслалі мне ліст з Ашхабаду, вельмі мілы і сяброўскі ліст. А пасьля і другі. Пазней мы сустрэліся з ім у Москве на зъездзе пісьменнікаў. Пра ту юношую спрэчку, хто большы: Купала ці Махтумкулі — не ўспаміналі, хоць кожны з нас ведаў — хто.

2008–2009

Перапалох у юбілейным застолыі

У верасні 1964-га знанаму беларускаму паэту-перакладчыку Язэпу Ігнатавічу Семяжону споўнілася пяцьдзясят. Першы круглы юбілей. Паважная дата і вельмі паважны літаратар. Па-першае, прафесіянал высокай вывучкі: яго перастварэнні з англійскай, німецкай, французскай, польскай паэзіі справядліва набылі шырокую вядомасць і папулярнасць у Беларусі, імя перастваральніка карысталася заслужаным аўтарытэтам. Плён яго працы ў гэтай галіне творчасці, можна сказаць, прызнаваўся за эталон. У аснове посьпеху, зразумела, быў паэтычны талент (многія казалі, што калі б Язэп Семяжон пісаў арыгінальныя вершы, ён быў бы ў нас далёка не апошнім паэтом). Але талент у нашым разе — ня ўсё, трэба называць яшчэ вельмі важныя фактары: зайдзроснае чуцьцё роднага слова і дасканалае веданыне моваў замежных — тых, з якіх ён пераствараў. Гэта, паўтараю, па-першае, — што датычыць яго творчай інастасі. А па-другое, Язэп Ігнатавіч вылучаўся ў нашым асяроддзі такай, як бы сказаці палякі, кавалерскай выкшталтонасцю і такой стараверкынай афіцэрскай выпраўкай, якіх ужо не знайсці было ні ў савецкай арміі, ні ў колах інтэлігенцыі. Слова «афіцэрскай» я ўжыў тут невыпадкова: доўгі час пасьля вайны, у якой Язэп Ігнатавіч удзельнічаў як афіцэр-перакладчык, ён працаваў выкладчыкам Менскага сувораўскага вучылішча (дарэчы, яго выхаванцам быў генерал Пётр Рэус, Міністр узброеных сілаў РБ на пачатку 90-х). Упершыню я і ўбачыў Семяжона ў вайсковай форме, з пагонамі маёра. Як жа гэтая форма была падагнаная да яго постаці і ablіčcha! А манеры трymацца! Якая акуратнасць, якая ветлівасць і далікатнасць! А манера гаварыць, а лексіка і фразеалогія! Пераважала культура маўлення ну няйначай як патомнай беларускай шляхты, калі і грубасці не пачуеш і ў той жа час дае пра сябе знаць несыяротны дух жывое народнае мовы.

І вось — юбілей. Да гэтага часу Семяжон ужо разьвітаўся з вайсковай службай, пакінуў ваеннае вучылішча і цяпер працаваў у часопісе «Беларусь». Я высока цаніў яго паэтычныя перастварэнні, яго чалавечыя вартасці і таму ахвотна згадзіўся на прапанову рэдакцыі «ЛіМа» напісаць да яго 50-годдзя артыкул. У гэтым слове пра юбіляра зрабіў адзін важны, як мне здавалася, акцэнт: падкрэсліў, як шмат дae перакладчыку адчуваныне прыроды таленту чужамоўнага паэта, адчуваныне яго стылю, духу

яго творчасыці. І паказаў гэта на прыкладзе перакладаў з паэзіі вялікага шатландца Роберта Бёрнса. У прыватнасці, я працытаваў цалкам верш Бёрнса «Фіндлей» — з упэўненасцю, што больш удалага перакладу гэтага твору ў славянскай паэзіі няма.

— Хто гэта грукае ў акно?
 «Хто-ж, гэта я — Фіндлей!»
 — Ідзі дамоў, я сплю даўно!
 «Ня сьпіш!» — сказаў Фіндлей.

— Як ты асьмеліўся будзіць?
 «Ды так!» — сказаў Фіндлей.
 — Кату марцовому карціць...
 «Карціць!» — сказаў Фіндлей.

— Не адчыню — і не прасі...
 «Прашу ж!» — сказаў Фіндлей.
 — Да пеўняў спаць мне не дасі.
 «Ня дам!» — сказаў Фіндлей.

— Пусыціць, а што, калі радня?
 «Пусыці!» — прасіў Фіндлей.
 — Дык ты ж завалішся да дня.
 «Да дня!» — сказаў Фіндлей.

— Такога толькі прыручы...
 «Так-так!» — сказаў Фіндлей.
 — Дык ты ж тут будзеш штоначы.
 «І ўдзень!» — сказаў Фіндлей.

— Смала! Ну, што ж, дапамагу...
 «Хутчэй!» — сказаў Фіндлей.
 — Глядзі ж, нікому ні гу-гу!
 «Угу!» — сказаў Фіндлей.

Бяспрэчна, пераклад, а больш дакладна сказаць — перастварэнъне, — конгеніяльнае. («Пераклад» — у дачыненъні да паэзіі тэрмін няўдалы, у паэзіі адбываецца творчае ўзнаўленъне, перастварэнъне арыгіналу.)

Тады лічылася, што непераўзыдзены перастваральнік Бёрнса — стары масквіч С. Маршак, які падаваў геніяльнага шатландца ў добрай літаратурнай рускай мове. Але ж Бёрнс пісаў не літаратурнай мовай, а жывою народнаю. Ён ня толькі каранямі быў у фальклоры, але і ўсім духам сваёй паэзіі, усёй стылістыкай, ён як бы яшчэ не пераступіў мяжу, якая аддзяляе прафесійную паэзію ад народнай, фальклорнай. У гэтым і адметнасць яго, і сіла. Гэта вельмі сыпецыфічны перыяд у гісторыі многіх літаратур. У Расіі, напрыклад, яркі ўзор такой паэзіі — вельмі самабытная творчасыць А. Кальцова. Чытаеш — нібы гартаеш зборнік народных песен, але ж адчуваеш і бачыш — не! Не, гэта не перапеў фальклорнага, не стылізацыя пад народнае. Гэта — арыгінальная індывідуальная творчасыць, а не калектыўная, гэта — голас асобы, са сваім лёсам, са сваім съветабачанынем і съветаўспрыніяццем. Такі і Бёрнс, і менавіта такім падаў яго па-беларуску Семяжон. І таму — пераўзышоў старога майстра Маршака.

Хачу думаць, што маё трактаванье гэтай проблемы на прыкладзе Бёрнса спадабалася Язэпу Ігнатавічу, і ён патэлефанаваў мне, і шчыра падзякаваў за артыкул і сказаў, што будзе вельмі рады бачыць мяне з Нінай Іванаўнай у сябе дома, у юбілейным застольлі, у коле яго блізкіх

сяброў. І назваў дзень і час. Мы з Нінай ахвотна прынялі запрашэнье і ў прызначаны час падаліся на кватэру да юбіляра. Ахвотна яшчэ і таму, што ў застольлі напэўна ж будуць і Максім Танк (а як жа! Семяжон жанаты на роднай сястры Танка Людміле), і Міхась Калачынскі, галоўны рэдактар «Беларусі», і, бясспрэчна, хтосьці з кіраўніцтва Саюзу пісьменьнікаў (калі ня сам Броўка, дык Шамякін), і іншыя вядомыя людзі. Уявіў, як будзе цікава пабыць разам з імі і пакантактавацца не ў афіцыйнай, а ва ўтульнай сямейнай атмасферы. На жаль, нас чакала, можна сказаць, расчараўанье. У пакоі «накапіцелі», куды нас правёў гаспадар, нікога з пералічаных мною асобаў не было. А былі супрацоўнікі рэдакцыі, так бы мовіць, «другога эшалону», у тым ліку — людзі ня творчай, а дапаможнай службы. Разгледзеўшыся, але ня скеміўшы адразу, што ўсё тут па задуме і па плану, я з ходу бухнуў гаспадару:

— А начальства, як заўсёды, спазынецца, што яшчэ няма нікога?

— Не, начальства і ня прыйдзе, — спакойна адказаў Язэп Ігнатавіч, — і Яўген Іванавіч, і Міхась Іванавіч, і іншыя госьці ўчора былі. Сённяня ў нас ужо другая рата, усіх разам у такой кватэры не памесьціш, трэба лічыцца з абставінамі...

— Ну вядома, вядома, — хуценька пагадзіўся я з гаспадаром, папракнүўшы ў думках сябе за някемлівасць: мог бы і адразу здагадацца, чаму тут сёньняня ня тая публіка, на якую разылічваў. Ну, нічога, як гэта кажуць, карона з галавы ня зваліцца. Ды і хто табе сказаў, што ты ўжо заслужыў права быць залічаным да эліты?.. Тым ня менш, мы з Нінай Іванаўнай неўпрыкмет «пераглянуліся».

У пакоі, дзе госьці накопліваліся, бегалі, насліся, дурэлі Пеця і Наташа — дзеці Семяжонаў. Яму — гадоў пяць, ёй — на год з гакам болей. Знаёмая і зразумелая карціна: дзе ж яшчэ, як не перад новымі людзьмі, паказаць сябе? Гэта некалі малых нас бацькі заганялі пры чужых людзях на печ, і мы адтуль, з-за коміну, зіркалі. Гэта было даўно і ў вёсцы, а тут — каб і хацеў загнаць, дык жа печы няма. Ды і дзецям цяпер зусім іншая воля дадзена, зусім іншая!..

Праз колькі хвілінаў у «накапіцель» зайшоў гаспадар і ветліва запрасіў:

— Дарагія госьцейкі, прашу да стала; прабачце, што мы з Людмілай прымусілі вас пачакаць трохі.

І госьці падаліся ў суседні пакой, дзе стаяў, загружаны смакатою, вялізны круглы стол — ня менш за два метры у дыяметры. Наўкруг стала — крэслы. Белы абрус спадаў краямі з кутасікамі да самай падлогі.

— Рассаджвайцеся, каму дзе падабаецца, стол круглы, покуці няма, значыць, усе месцы аднолькава ганаровыя, — дасыціпна пракаментаваў ситуацыю гаспадар.

І госьці рассыліся. І па просьбe гаспадара ў момант вока напоўнілі чаркі. Цярпеньне ў мужчынаў было на зыходзе — асабліва, як убачылі закусь.

— Я прашу мне не пярэчыць, — узяў слова Язэп Іванавіч, — я ведаю, з якой нагоды мы сабраліся, але першы тост мой: за здароўе ўсіх нас, усіх прысутных, з маёй падзякай вам, што прыйшлі!

І каб ніхто не пасыпеў запярэчыць — спрытна лыкнуў, пасыля чаго і гасыцям нічога не заставалася, як падтрымаць гаспадара (хоць нехта з мужчынаў, ці Досін, ці Шыловіч, і прагудзеў запозынена: «Ну, як жа так? Першую чарку п'юць за юбіляра...»).

І выпілі. І хацелі пацягнуцца па смакату на талерках. І не пасыпелі.

— Ой-ой-ой! — раптам спалохана закрычала стыль-рэдактар «Беларусі» — ужо немаладая жанчына, мажнага стану, у акулярах, аўтарытэт калектыву. — Што гэта? У вас такі агрэсіўны кот? Ён абдзёр мне кіпцюрамі нагу. Ды і панчоху ж падраў, напэўна, — уставілася яна нямілым позіркам на юбіляра.

— Кот? — перапытаў Язэп Іванавіч. — У нас няма ката, мы не трymаем ката, хоць дзецы і просяць купіць кацянятка.

— Даўк тады сабака, калі ня кот!

— Ну што вы, што вы! Пра што вы кажаце! Ня толькі ў мяне, але і ў нашым родзе ніколі не было сабак! Увесь мой род ад дзядоў-прадзедаў не любіў пісуну. Гэта, відаць, вам сутарга зъвяяла нагу, даўк забалела.

— Язэп Ігнатавіч, я ж не малая дзяўчынка, каб не адрозыніць сутаргу ад... — О-ё-ёй, ой, ой! — залямантавала раптам маладая, пунсовашчокая карэктарка. — Да крыві! Відаць, да крыві абдзёр кіпцюрамі! І новыя панчохі ляснулі, толькі ўчора купіла! І так цешылася, што падышлі да туфляў і да гарнітура...

— Што за ліха? — не на жарт устрывожыўся гаспадар. — Няўжо дзецы прынесылі з вуліцы якога ката галоднага?..

— Гэта кот, кот! — заківала галавой карэктарка. — Такія вострыя кіпці толькі ў ката бываюць. Божа, а што калі ён заразны? Калі ён з вуліцы, даўк можа быць і заразны...

Пакуль яна гэта гаварыла, я заўважыў, як Ніна Іванаўна падцягнула вышэй сагнутыя ў каленях ногі. Яна так рабіла заўсёды — інстынктыўна, калі на тэлеэкране раптам убачыць гадзюку ці пацука.

— Люда, ідзі сюды! — гукнуў юбіляр да жонкі, якая на кухні штосьці дасмажвала. Людміла Іванаўна тут жа выбегла на покліч. — Ты ня бачыла, можа, дзецы якога ката ці сабаку з вуліцы прынесылі?

— Ня бачыла, — ціха адказала гаспадыня, — але зараз спытаю...

— А-я-я-я-яй! А-яй! — заекатала на ўвесь голас і, бразнуўшы відэлец аб стол, падскочыла з крэсла машыністка.

— Пракусіў! Пракусіў лытку! Пра панчоху я ўжо не кажу, чорт з ёй, з панчохай!..

— Дзецы! — закрычаў у разгубленасці Язэп Іванавіч. — Наташа, Пеця, дзе вы? Вы ката не прынесылі з вуліцы?

І тады з-пад стала выскачылі Наташа і Пеця. І ў яе, і ў яго былі ў руках бліскучыя вastrазубыя відэльцы. Яны пачалі, аж захлёбваючыся, сымяяцца і радасна падскокваць, даючы знаць, як ім здорава ўдалося ашукаць дарослых дзядзькоў і цётак.

— Наташа, — ласкава загаварыў бацька, — ну ты мяне зъдзіўляеш! Хіба так можна, дачушка?

— Пеця! — яшчэ больш ласкава мовіў ён да сына. — Ну я не чакаў ад цябе такога! Што ж гэта ты, мой залаты хлопчык?..

Наскакаўшыся, малыя шмыгнулі ў той пакой, дзе яшчэ нядаўна, у ча-каныні застольля, сядзелі госьці. Адтуль і сталі даносіцца да нас іх звонкія галасы. Неспадзянаваны перапалох прайшоў. Можна, нарэшце, і лыкнуць са смакам чарчыну. І па-сяброўску пагутарыць, у тым ліку і на тэму, якую падкінулі з-пад стала дзецы.

Андрэй Хадановіч



...хай сънег замятае дарогу,
што перайду, каб дрэнных прыкмет
не баўся сустрэчны кот...

Выхаваньне пачуцьцяў

КЛАСІКА

Аб дзьверы яе хлапцы разьбівалі лбы,
насьля залізвалі раны з рыльца за ровам.
А сонца хавалася ў шатах яе вярбы,
а вецер ганяўся па лузэ за ейным роварам.

Цёткі казалі: “Надта ж любіць сябе”.
Дзеўкі казалі: “Хопіць фарсіць, карова!”
Хлапцы маўчалі. Адзін выразаў імя на вярбе,
іншы лісты пакідаў на багажніку ровара.

Дні цяклі, як заўжды: касьба, малацьба,
рыбнагляд, браканьеरства, схаваны бровар.
А малец пісаў у рыфму: “Вярба – судзьба”,
а іншы таксама ў рыфму: “Ровар – гейм овэр”.

Дзяўчыну звязаўць у горад – і ўсё, труба!
Мужык яе, кухар (па-гарадскому “шэф-повар”),

нядаўна купіў круты рэстаран “Вярба”
і мае круту тачку маркі Land Rover.

Палова вёскі нап’еца – у знак журбы,
другая ўжо будзе пад мухай, а мух тут прорва...
А вечер пляце на прутках ейнай вярбы,
а сонца вяжа на сыпіцах ейнага ровара.

* * *

там, дзе нас няма, цяпер зіма
мроі з воску лепяцца па-свойску
канапляны водар задарма
і байцоўскі клуб заместа войска

там бывае добрай навіна
робяцца прыемныя адкрыцы
хочаш волі – апынайся на
а ня хочаш – хоць на маргарыце

там да самай съмерці маладосьць
на раство – халвы халяўнай торба
там, дзе мы пакуль яшчэ ня ёсьць
і таму – па азначэныні – добра

бізнэс-чортам лётае каваль
бо жадае туфлікі аксана
там, дзе нас пакуль яшчэ, на жаль
зрэшты, дзе мы ёсьць – зіма таксама

NIRVANA

спадарожнік яе пажырае юрлівым позіркам
прыгажуня адказвае дэмантратыўным позехам
чорная шлейка станіка падзяляе напапалам
яе аголенае плячо
і ў думках яго бедлам

ён думае кепска што ў цятніках не прадаецца кветак
і марна чакаць узаемнасці не памяняўшы шкарпэтак
яна думае: меў бы ўсе шанцы дурань закамплексаваны
каб яна трывадала смаку нірваны

бо спаць аголенай удваіх цяплей чым адной у піжаме
і яна па-жаночы кахала – крыху аттапыранымі вушамі

і слова з усходнім акцэнтам вядома ж яе спакусілі
пасъля ён вядома ж зъехаў
а слова дагэтуль у сіле

яго салігорскі наступнік быў са сваімі загонамі
спакушаў яе аўтаспынам і сонцам за тэрыконамі
з мілым рай і ў намёце
яна яму: ведаеш лёня
трахайся лепш з камарамі ў спальніку на паралоне

ён прысьвячаў ёй паэмы як пушкін і маякоўскі
яна выпраўляла памылкі і расстаўляла коскі
ды колькі б музаў над ім уначы не стаяла з паходняю
ёй падабаліся іншыя творы і пераважна ўсходнія

бо ў ейным ліфце радок СЬВЕТА КУРВА самы лагодны верш
а ліфт паводзіцца з пасажырамі як на бальных танцах найперш
падымаючы іх на трэці паверх апускае пасъля на другі
з надпісамі НІРВАНА і ШАХЦЁР САЛІГОРСК – БАГІ

...злы спадарожнік айчынным віном запівае грузінскі канъяк
без галаўнога болю прачнуцца ня выйдзе ніяк
а яна пакіне купэ са съвежаю галавой
у якасьці помсты не абудзіўшы хлопца на канцавой

БАЛАДА ПРА АПОШНЮЮ РЫФМУ

Яны стрэліся, нібы менскі і варшаўскі – на брэсцкім вакзале.
Ён кричаў: “Пакажыце мне прыгажуню!” Яму паказалі.

Яны выпілі на дваіх тры бутэлькі й чатыры кухлі,
а калі рэстаран зачынілі, працягнулі ў яе на кухні.

Яна трymала ў руцэ два нажы, нібыта нажніцы – Даліла.
Ён казаў: “Патрабую даліву бладзі мэры!” Яна даліла.

Зранку ён пачуваўся адrezанай галавой прафесара Доўля,
з якою ўдавіца Юдзіф гуляла на шабашы ў боўлінг.

Яны поўзalі ў Брэсцкай крэпасці па ваду з трафейнаю каскай.
На чацьвёрты дзень ён адчуў, што жыцьцё зрабілася казкай.

Ён заходзіў – замест матадора – у вальвер Белавежскай пушчы,
а яна кричала: “Ў атаку!” і “І як цябе сёньня плюшчыць!”

Яна хлопца прадставіла тату, кандыдату сур’ёзных навук,
як аматара ставіць досьледы, ці праводзіць гарэлка гук.

Ён прадставіў яе сваёй маме, незалежных СМИ журналістцы,
як фанатку, якая ў гарачыя кропкі возіць Божае Слова ў валізы.

Ён разгадваў з ёй перад сном адну на дваіх крыжаванку,
але дабрадзейка-фартуна рыхтавала яму падлянку.

Ён паехаў у падарожжа, каб крыху зарабіць на вясельле:
накасіць травы ў Амстэрдаме, нарубіць капусты ў БруSELІ,

але покуль саамахварна ў Галандыі нешта пакурваў,
яго дзеёўка падступна крочыла па сылізкай съязжыне курваў.

Покуль ён і такія, як ён, апявалі ў вершах нявест,
з ёй пабраўся дырэктар заводу газавых плітагу “Гефест”.

Але ўжо засталося нядоўга радавацца сабаку,
бо яна і яго хутка кіне – і зъбяжыць са студэнтам хімфаку.

А герой напіваўся і трывальні ѿ багінняй сваёй бязбожнаю,
і памёр ад ранішніяй смагі, нам пакінуўшы рыфму апошнюю,
што такіх, як яна, не спакусіце вершам і ня купіце за далляр вы...
Дык чаго яны з намі так жорстка? Бо апошняя рыфма “льярвы”.

РЭЙКАВАЯ ВАЙНА

Калі прачынаешся а дзясятай, а з ложку ўстаеш у сем,
у вуху – вока тайфуну, а ў воку рыдае плачка,
і дзень безнадзейны, як рыфма “у сем – усім”,
сьпецыяльна для соннага ги- і ча-перакладчыка.

Твар яшчэ не паголены, шыя яшчэ не намылена,
і фрызуру “раніца ў лесе” маеш на галаве,
а дзесь на вакзале стаіць электрычка – роўная, нібы зывіліна.
Што на раскладзе? Вось мая – восьмая дваццаць дзьве!

Зранку ў метро – паэма: пенсіянерка-эма,
з галавою накрыўшыся фіялетавай чолкай,
як на падушцы, соладка сыпіць на рэкламе брэм-у...
Выход. Вакзал. Электрычка. Дзюбай ня шчоўкай!

Галасы карабейнікаў пракручаюцца, як стужка.
Забаўляльным чытвом у дарогу набіты валізы:
“для аматараў пахудзець – “Камсамольская праўда талстушка”,
для астатніх жанчын – часопіс “Бедная Ліза”,

для адзінокіх мужчынаў – эрожурнал “Сон в руку”,
для самураяў і гейшаў – бансай, судоку, сэпаку,
адрыўныя календары – дачнікам і агароднікам,
газета “Народная воля” – няўдачнікам і гаротнікам”.

“Зранку з пахмельля захочацца піць рыбам і вадалеям:
змажце набытым у нас маментальным клеем
таксама набыты ў нас пластыр з цялесным колерам –
і заклейце ўсе рыльцы пляшак з усім алкаголем...”

Ад цёплых, душэўных словаў мат запацеў на шыбах.
Назва патрэбнай станцыі абуджае, як выбух.
Лячу пад адхон на свае Жданы,
цягну за сабой недасынёныя сны.
Лічыце мяне ахвярай рэйкавае вайны!

СУСЕДЗІ

Калі ты раптоўна зрывашся з ложку ў чвэрць
на трэцюю ночы, бо ў дзъверы нехта пазвоніць,
ня бойся: гэта ня злодзей, ня мент і тым больш – ня съмерць,
а проста сусед памыліўся званком, шукаючы тых, хто гоніць.

Таму што за съценкай ад вас жыве ідэальная пара,
далёка ад журналістаў і аўтараў вікіпедыі,
трыццаць гадоў душа ў душу, гандлюе сваім таварам:
яна разылівае ў бутэлькі, а ён развозіць іх на мапедзе.

Мы ведаем іх даўно: просяць на “ты” і па імені,
кажуць, з траіх дзяцей дома ніхто ня ўседзеў.
Бо дома са скрыняў бульбу тыраць разам са скрынямі.
А скажаш – так будуць гнаць, што лепш – самагонка суседзяў.

Часам зойдзеш да іх, пазычыш на съяты зэдлікі –
водар такі, што сълёзы выбівае з вачэй.
А ён насустреч ніколі ня выйдзе без камізэлькі.
А яна папярэджвае: “Ён глухі, ты грамчэй”.

Яны так хадзілі пад ручку, што мы ледзь ня скручвалі шыяў...
Потым мы зъехалі. Кажуць, і ў іх ніхто цяпер не жыве.
Хочацца верыць, яны да сына перабраліся ў Кіеў.
Ці да старэйшай унучкі: здаецца, яна ў Літве.

Так і ўяўляю, як іх у плацкартным вагоне трасе.
Цяжка дастаць матрацы, не паламаўшы карку.

Юная спадарожніца коўдры ім прынясе
і дапаможа запоўніць іміграцыйную картку.

Лямпы пагасылі. Паліцы засыцелены. Шклянкі ззвіняць ад руху.
Шчыльны туман за вокнамі падае на зямлю.
“Што ты кажаш, ня чую? Ды не крычы мне ў вуха,
я яшчэ не аглух!.. Так, я таксама люблю”.

УРОКІ СЪПЕВАЎ

Колькі год запар на дзень нараджэння з раніцы ў электрычцы,
мроячы пра стоп-кран у вушах, каб хоць на хвілю – ціш.
Перакрыкаючы рынгтон з “калі вам крыху за трыццаць”,
хлопчык-жабрак съпявае: “дзяцінства, куды ты ляціш?”

А і напраўду, куды? Бо пацану на мыліцах
ні пабегаць па дахах, ні паганяць галубоў.
Хто наогул дакладна скажа і не памыліцца,
з кім плюсаваць Наташку, каб у суме любоў?

Помню, настаўнік съпеваў, што кіраваў нашым хорам,
на съвята савецкай арміі вадзіў нас на вінзавод,
потым зынікаў і вяртаўся чырвоны, а хлопцы з нямым дакорам
глядзелі яму наўздангон, набіваючы тортам жывот.

Помню Пятра, ударніка працы і праста ўдарніка:
так граў на вясельлях, што фаны не адпускалі ў WC.
Пяяў для нас, як прапаў сабака, а потым разам з напарнікам
пропаў – і толькі праз тыдзень абодвух знайшлі ў рацэ.

На дзень нараджэння паштоўкай паслаў запрашэнье сяброўцы.
Яна прыйшла ў такім макіяжы, што ясна: мама – гримёр.
У самы разгар нашых съпеваў сусед па пляцоўцы
ня вытрымаў: “Хулі шуміце, учора Андропаў памёр!”

Але ў аматараў цішыні надзвычай крыклівыя дзеци.
Ягоны сын вучыў мяне гульням, да якіх я ня звык:
скакаў па дошках і гучна пяяў:
“ЯК ХОРАША ЖЫЦЬ НА СЪВЕЦЕ!”
Я радасна скочыў за ім на дошку – й нагой напароўся на цвік.

Успомніць жахліва, як потым да ліфта адольваў сходы.
Нават цяпер згадаю – і правы ступак памацаю.
Зрэшты, а як іначай было дабіцца, каб я заўсёды
помніў пра песнью хлопца, што стопудова меў рацыю?

РАДЫЁ-ВІЁН

Mais ou sont les neiges d'antan?

Франсуа Віён

O, как похож ты, тающий снег...

“Ласковый май”

Хлопец насупраць – ня супер-зорка, дзяўчынка яго – ня мега-,
але, пяшчотна абняўшы, яна гаворыць яму:
“Мама казала, праз сорак дзён пасъля першага сънегу
выпадае сапраўдны, каторы – на ўсю зіму.

Першы быў пазаўчора, я падлічыла – і, ведаеш,
гэта зіма пачнеца якраз трыццаць першага сънежня.
Той Новы год быўнейкі ня вельмі вясёлы, у гэтых ж
так пагуляем, што дворнікам зранку будзе ня съменіна!”

Я пагуляю таксама. Хай сънег замятае дарогу,
што перайду, каб дрэнных прыкмет не баяўся сустрэчны кот.
Буду брысьці па леташнім сънезе і згадваць сабе патроху
тых, якія мінулі, як гэтых год.

Дзе прыўкрасная А., выдатніца па фізкультуры?
Як аблягалі попку яе трусы!
Як яна танчыла пад “You My Heart” са школьнай апаратуры,
за вялікія вушы закінуўшы валасы!

Дзе чароўная Н., што ведала ўсе памеры
і вершавала на кожнае съвята ў насьценгазеце?
Я хацеў яе... Н. разгадала мае намеры –
і, здалёку пабачыўшы, пасыпвала схавацца ў клазеце.

Дзе дзівосная М., што ў інтэрнаце шпалеры
клейла разам са мной, каб квітнеў універсітэт?
Я не заўважыў, як трапіў да яе ў кавалеры,
і ня ведаў, што трэба рабіць, застаўшыся тэт-а-тэт.

Дзе спакусніца І., што ездзіла з намі на бульбу
і не здала іспытаў, нарадзіўшы дзіця?
Я напісаў ёй агульны сшытак вершаў і – *mea culpa!* –
так і не перайшоў ад паэзіі да жыцця.

Дзе неймаверная В. з Крыжоўкі на Менскім узмор’і?
(Брат, лейтэнант ГБ, пагражаяў, што мяне дастане.)
Потым я бачыў яе ў праграме “Прагноз надвор’я”:
нешта пра пацяпленыне й сънег, каторы растане...

Хай ласкавы шансон у кавярні гучыць папсова,
покуль з дзяўчынкай цалуеца маладзён.

Кожны леташні сьнег растане своечасова,
каб нам было што ўспомніць праз сорак дзён.

ВЫХАВАНЬНЕ ПАЧУЦЬЦЯУ

*I толькі ў хваляваньні скуб рукаў,
Калі цябе да дошкі выклікалі.*

Рыгор Барадулін

Школа, дзе я вучыўся, была сярэдняй –
якраз пасярэдзіне між кальцавой і цыганскім пасёлкам.
Бяжыш папаліць у лясок, а там ужо вучні суседняй:
маглі пазнаёміць з цёлкамі, маглі і аттырыць з толкам.

Ваенрук па мянушцы Дзот калашом наводзіў парадак,
фізрук па прозвішчы Пшонка
трапляў ува ўсе баскетбольныя кольцы,
піянеры на лесьвіцы ціскалі акцябратаў,
піянерак за шатняю ціскалі камсамольцы.

Школа ігнаравала нашы дурныя жарты.
Вучні ўдавалі, што не разумеюць кпінаў.
Але аднойчы мой аднакласнік запусыціў у настаўніцу партай –
і былі тыя, хто шкадаваў, што ён не дакінуў.

Мы добра ведалі, што ў нас называюць капустай,
а вось пра дзяцей у капусьце бацькі нам не рассказалі.
У нас не было басейну для знаёмства з распустай,
таму хараство дзяўчатаў мы адкрывалі ў спартзале.

Раз на фізы, калі мы ўсім класам поўзалі па канаце,
я завіс – ні туды, ні сюды – паміж падлогай і столълю,
і ты раптам спыніла ўвагу на маёй клаўнадзе:
а хто там вісіць дагары нагамі й не наракае на долю?

Я пачуў тваё рагатаньне – і ляскнуўся долу на маты.
Покуль Пшонка нешта кричаў, а пасъля перайшоў на маты,
ты пяшчотна сказала “прыдурак”, унушыўши адной ухмылкай,
што маё зьяўленыне на съвет не было фатальнай памылкай.

Я ня мог да цябе павярнуцца съпінай і не наважваўся тварам,
адчуваў сябе закаханай у прыгажуню пачварай.
Сэрца білася ў захапленыні, варта толькі вачыма сустрэцца, як –
уваскрэсьлі боства й натхненьне, і жыцьцё, і сълёзы, і эрэкцыя.

Каб цябе ўратаваць ад адказу з двойкаю немінучай,
я гатовы быў зъесьці твой дзёньнік і крэйду разам з анучай.
Я табе падказаў усе даты па гісторыі Грэцыі й Рыма,
а пасъля праводзіў дадому, і зранку чакаў пад дзьвярыма.

Мы езьдзілі разам трамваем, пасъля ў падземным вагоне
 (якраз нядаўна пусыцілі метро), палілі ў цябе на балконе,
 на тваім дні нараджэння я насьмяшыў тусоўку
 і – вяршыня інтymнасці – пазычыў табе насоўку.

Ты плакала – я выціраў. Ты мне казала: “Ня трэба”.
 Казала, што хутка зъедзеш, бо тут савок і імперыя.
 А потым: “Дурны, я кахаю іншага. Табе да яго, як да неба”.
 Я паглядзеў на неба, халоднае, нізкае, шэрае.

НВП

Зъмей сярдзіты вельмі, падла
 Стары Улас

Хочаш загадку? Ты – кавадла, ён – молат?
 Не здагадаўся? Савецкага войска волат.

Не пераблытай: ён – молат, а ты – кавадла!
 Правільна, ваянрук. Вельмі сярдзіты, падла!

Хутка пашыхтаваў вас у дзъве шарэнгі.
 З гэтага пачаліся твае мітрэнгі.

“Сымірна! Разв-лічысь на першы-другі!
 Як маршыруеш, прыдурак? З якой нагі?

Што за прычоска? Да заўтра паstryгчы патлы!
 Паадчувалі свабоду, – і шэптам, – падлы”.

Надзяваць супрацьгазы, яны ж “адгазынікі” –
 гэта вам не падкрэсліваць дзейнікі і выказынікі.

– Хто лепшы сябра салдата?
 – AK-47, таварыш палкоўнік!
 I AKM, яго вучань і пасълядоўнік!

Так, “калашнікаў” – гэта зусім не купец.
 Не зъярэш усьляпую – табе капец!

Твой умоўны праціўнік – Пятрова Каця.
 Што з ёй рабіць – глядзі на гэтым плакаце.

“Я сказаў, не сутуліцца! I прыбяры жывот!
 Помніце, вы тут – ня клас, вы тут – узвод!..”

Так, за ўсю маю школу, мне першы раз
 спадабалася падазроне слова “клас”.

НЕ ТРАМВАЙ

калісъці пра ўсё, што рухаецца, казаў: “не трамвай – аб’едзе!”
 бо ўсё, што тады аб’язджала, рухалася цішэй
 цяпер ён так не грукоча: ці мне тр-3 мядзьведзі
 наступілі на вушы, ці ён – у аб’езд вушэй

там вокнаў не выціскалі съследам за выдраным шнурам
 а толькі з дазволу кіроўцы, прычым яго малатком
 ніколі ня бачыў, хоць шмат сачыў за кіроўцам панурым
 а вось разьбітыя шыбы ў жыцьці назіраў часцяком

на задній пляцоўцы ў трамваі была чароўная скрыня
 зраніцы па дарозе на трэніроўку ў манеж
 сядзеш – і вешай на вушы лене або марынне
 а ня ўразіш лапшою, то хоць сам не засынеш

у маёй спадарожніцы вусны ў салодкай атруце
 сябра казаў: “яна ж страшная! дурань, ты што – асьлеп?”
 потым яна сап’еца: на чацьвёртым маршруце
 папрацуеш кіроўцам – ведаеш, што за хлеб

па ліманад у краму – як гульня прызавая
 у безъбілетных кішэнях зывінела лішняя медзь
 а што было ў скрыні на задній пляцоўцы таго трамвая
 яе спытаць не даўмеўся, самому ж не зразумець

ВЕРШЫК ПРА САНКІ

калі мама з татам табе куплялі першыя санкі
 ты ведаў, што будзеш катаць усіх дзяўчат у двары
 потым, калі жыватом аб ваду навярнуўся з тарзанкі
 ты ведаў, што ёй цікава – патонеш ці не ў віры

калі ў школьнім ціры наўмысна паліў па мішэні
 ад якой не пасьпей яшчэ адыхаць ваянрук
 ты ведаў, што будзе адразу паслья, а потым твае кішэні
 стануць сховам ад ветру для самых прыгожых рук

калі крэмзаў парту съцягнутым дома съцізорыкам
 і з непераможным кампом змагаўся ў шахматы й го
 калі на мяжы скандалу спрачаўся ў класе з гісторыкам
 адзін гісторык у класе ня ведаў, дзеля каго

і хай аднаклясьнік з парыжу сёньня глядзіць з дакорам на
 “баралускага” лузэра, што робіць ня тое з жыцьцём
 а ты глядзіш, як дачка глядзіць на хлапцоў – і ня сорамна
 перад ейнаю мамай – ты быў нармальным дзіцём

ЗА ЗДАРОЎЕ!

Дарослыя п'юць
за здароўе з кілішку,
а потым хістающа,
як арэлі.

А мы з Аленкай
каторую лыжку
ямо за ўсіх нашых,
каб не хварэлі.

Сёньня за стол
сядаем бяз крыку:
не хулігань,
ты ж ужо дарослая!
Гэтая лыжка
за ўсю Марыйку,
хай выздараўлівае
твая хросная!

Хатнія ў зборы,
нібы на съвяты.
Смачна рубаць
макарону з яешняй.
За дзядзю Ўладзю –
помніш, да таты
прыходзіў такі
барадаты, съмешны?


Каб не хварэць
ніколі Алене!
Каб не хварэў
ніколі зусім
Бэмбі,
і мама з татам-аленем,
і кот Леапольд,
і каток Максім!

Булкі даволі
і соку даволі.
Татка таксама
злопаў пяльмені.
Апошняя лыжка –
за доктара Волю,
і хай ёй працы
здараецца меней!

проза

проза

Сяргей Дубавец



...звычайна чалавек, які йдзе на баль
і сутыкаецца з нечым страшным
ці непрыемным, пасъля за колькі хвілінаў
мабілізуе сваю існасьць
на станоўчае самапачуванье...

Баль

Практыкаваньне

Што падумалі пра ўцёкі Зоі Кайлус і Зелба, мы, напэўна, не даведаемся ніколі, бо яны, як і ўсе вечныя людзі, — мёртвыя. Сама ж Зоя пра гэта нічога ня думала, бо ляцела як на крылах ад гэтай сваёй прыгоды і ад думак пра яе, быццам ад страшнага сну.

Скончыўся бярэзянік, за ім трэба было перайсьці шашу і за лясістым узгоркам перасекчы поле. Усё сапраўды так і было, як яна сабе ўяўляла, толькі чамусыці спалохана ўскрыкнуў драч. Звыклая да неспадзянак Зоя, калі падыходзіла да знаёмага з дзяцінства лецішча, ужо гатовая была пабачыць там усё, што заўгодна.

Дзяўчынка-падлетак стаяла пасярод двара, і ў яе вострым позірку Зоя, толькі да крануўшыся да весьніцаў, прачытала цьвёрдае — “Не заходзь!”

У гэтым жыцьці мы кепска ведаем сябе наперад. Зусім іншая справа — ведаць сябе назад. Таму Зоя

З новай кнігі
“Практыкаваньне”.
Пачатак
у №1-2 (38-39).

адразу ё пазнала, і адчула, што дзяўчынка-падлетак – гэта яна сама, толькі колішняя.

Дзесьці ў далёкай памяці яна адшукала гэты эпізод – можа быць, адзіны такі брыдкі з усіх яе згадак пра лецішча.

Яна сапраўды стаяла пасярод двара, была ранняя вясна, думалася пра сокі, што бруяцца-сыпяваюць у дрэвах – яна нават чула гэты гук. І тут да яе дайшло, што такі самы съпеў яна чуе і ў сабе – быццам дробныя бурбалкі паветра падымоўца ад стоп да галавы. Гэта было невыказна радаснае пачуцьцё! Асабліва моцна ўражвала яе тое, што яна – як дрэвы, быццам адна з іх.

І раптам за плотам зьявілася гэтая – бамжыха ў заношаным бушлаце і з папрашальніцкім поглядам.

– Не заходзь! – крыкнула Зоя, але тая яшчэ хвіліну вагалася каля весніцаў, нібы падбірала свае папрашайніцкія слова.

Зоя насамрэч вагалася. “Спытайся ў яе: ты – Зоя?” – нашэнтвалі на вуха герайні ўсходніяя класікі. “Скажы ёй: ты – гэта я!” – настойвалі заходніцы. “Прайдзі міма”, – падказвала ўласная існасьць.

Позірк дзяўчынкі рабіўся ўсё больш калочым, а з позірку жанчыны зынкла просьба. Засталася адно туга. І зусім не ад прыкрага выпадку, а ад здагадкі, што ё далей цябе будуць чакаць неспадзянкі, быццам ты выпала з часу і цяпер спрабуеш вярнуцца, але ніяк не трапляеш у свой.

Зайшоўшы за шашу, Зоя скінула бушлат і нагавіцы ды засталася ў сваёй колішній сукенцы, надала сабе свой уласны выгляд. Але ісъці да дзяўчынкі зноў яна не схацела. Ты-старэйшы звычайна знаходзіць слова, калі да яго завітвае ты-малы, але не наадварот.

* * *

Трэба сказаць і пра характар Зоі, якая з гэтай сітуацыі вынесла ня толькі засмучэнье, але ё інтыгу, і была гатовая разглядаць усё, што з ёй адбываецца, як жарты лёсу.

Вы ўжо здагадаліся, што, прыехаўшы ў горад, Зоя не пайшла адразу ў свою кватэру, а спынілася ў агромністым двары і прысела на лаўку насупраць свайго пад'езду.

“Дзіўна, – думала яна, – мяне заўсёды так натхняў гэты горад, але ніколі я не магла з ім паразумецца. Людзі, якія атачалі мяне, былі марсіянамі – мілымі і недасяжнымі. І я, пры ўсім сваім жаданьні, не магла ўявіць сябе адной з іх. І не магу. Дзе-небудзь у Варшаве ці Маскве ты проста зьліваешся з натоўпам. Няма проблемы. А тут, дзе ты вырасла ё перажыла ўсе свае ўзрушэнні...”

– Можа быць, гэта любоў? Найбольш ведаеш і найменш атаясамліваеш сябе з тым, што любіш?

Чалавек, які прамовіў гэтыя слова, аказваецца, сядзеў на другім канцы лаўкі.

– Я сказала гэта ўголос? – асьцярожна спыталася Зоя.

– Магчыма... – завагаўся незнамец. – Вы казалі гэта нібы з-за сцяны. У мяне за сцяной так гавораць суседзі. Адну з іх, суседку я некалькі разоў сустракаў на вуліцы. Яна падобная да вас. Толькі гадоў ёй, відаць, болей.

– Так я ў думала, – звяяла на нішто рамантыку выпадковага знаёms-tva Зоя. – Яна жыве ў гэтым пад'ездзе на чацвёртым паверсе...

- У яе ёсьць муж маёр і двое дзяцей – Кай і Герда.
– І вы да яе... неабыякавы?
– Угу.
– Тады, выходзіць, і да мяне? Ба я – гэта яна, толькі шмат гадоў раней.
– Вы ўсё ж такі паміж стылістыкай усходніх і заходніх герайні абраў заходніх... Брава! – усклікнуў незнаймец.
– А вы й гэта ведаецце. Мабыць, фіолаг.
– Пісьменьнік. Дон Катаяма. А вы Зоя, праўда?
– Зоя-Зоя... І што, у яе насамрэч муж маёр і двое дзяцей?
– Ес, мэм, – какетаваў Дон Катаяма. – Калі з нейкіх прычын вы ня хочаце завітаць да іх зараз, хадземце да мяне. Яны за съянай, і я запісваю іхнія гісторыі.

Зоя замарудзіла з адказам – трэба было ацаніць сімпатычнасць гэтага чалавека. Але ён быў бездакорны. Дон Катаяма нагадаў ёй знага мастака Артура Клінава ў часы яе чалавечага жыцця. Хто ж ня пойдзе на покліч такога чалавека!

* * *

За съянай, аднак, панавала ціша. І Дон Катаяма павёў Зою ў каварню, каб пазнаёміць яе са сваімі прыяцелямі.

- А ў доктара Зайца не мядзведжая галава? – спыталася Зоя.
– Да не, – зыдзівіўся Дон Катаяма. – Якраз ён абяцаў сёньня зрабіць нам сюрпрыз.
– Менавіта сюрпрыз! – сказаў доктар Заяц паслья таго, як ён і прафесар Солад пазнаёміліся з Зояй, і ўсе разам прыселі да століка з кавай. – Наш калега Эдвард Пастварнак запрашае нас усіх на баль у гонар нашага гораду.

- Але ж аднаногі пенсіянер Эдвард жыве на хутары! – усклікнуў Дон Катаяма.
– Але з якой нагоды Вы, шаноўны доктар, назвалі старога селяніна-інваліда нашым калегам? – усклікнуў прафесар Солад.

– Але такі баль зусім не ў традыцыях населенікаў нашага гораду!

– усклікнула Зоя.

– Я й сам гэтага не разумею, – прызнаўся доктар Заяц. – Учора, ідуучы па вуліцы, я вырашыў зазірнуць пад Ваш, шаноўны прафесар, камень. І знайшоў там вось гэтую цыдулку. – Доктар Заяц дастаў з кішэні паперу, складзеную ў чатыры столкі. – Дазвольце я вам прачытаю. “Дарагія калегі доктар Заяц, прафесар Солад, Дон Катаяма і Зоя! Запрашаю вас да сябе на баль у гонар нашага гораду. Эдвард Пастварнак”.

– Цяпер усё зразумела, – сказала Зоя, – баль будзе на хутары й таму не парушыць гарадской традыцыі.

– Цяпер усё зразумела, – сказаў прафесар Солад, – калі Эдвард лічыць нас калегамі, я нічога ня маю супраць.

– Цяпер усё зразумела, – сказаў Дон Катаяма. – Думаю, нішто не перашкодзіць нам прыняць запрашэнне Эдварда і адправіцца да яго на баль.

І сапраўды, што магло ім перашкодзіць? Час? Але ж іхні час і быў заняты пераважна падобнымі авантурамі, падарожжамі й эксперы-

ментамі. Асоба Пастарнака? Дык яны заўсёды з радасцю завітвалі да аднаногага Эдварда на ягоны хутар пад вялізным дубам адразу за гарадскай рысай. Адлегласць? Дык, добрыя знаўцы гораду, яны амаль не карысталіся транспартам і знаходзілі кароткі шлях. Яны ведалі, што дварамі дойдуць да хутара за гадзіну, ня больш. Таму, не марудзячы, усе чацвёра адправіліся на баль.

* * *

На трамвайных рэйках блішчэла сонца позняй вясны, галубкі ў дэкоры дамоў ляцелі на ўсход, крутыя пад'ёмы й спускі ландшафту хаваліся пад строгай геаметрыяй вуліц і двароў, памяць, якая спрабавала зачапіцца за месца колішняга ўзрушэння, саслізгвала з будынка, са скверу, з узъбярэжжа, бо на будынку даўно не было той шыльды, у скверы – той лаўкі, а на ўзъбярэжжы – таго травяністага ўзгорку, з якімі нітаваўся прадонны вобраз вечнага жыцця.

Гэтыя стары паводле свайго ўзросту горад цалкам мяняў сваё аблічча, свой стыль і свой дух на працягу аднаго пакаленія.

– Ах, халера! – ускрыкнуў прафесар Солад. – Зынесылі! Тут была прыгожая пажарная бакшта мінулага стагоддзя! Як можна зносіць тое, чаго не будаваў! Ды што ж ім усё не сядзіцца, герастратам гэтым!

“А можа, вечны горад, як і вечны чалавек, – мёртвы? – думала пра сваё Зоя. – І таму наш горад з усіх сілаў змагаецца са сваёй вечнасьцю, каб заставацца жывым? І тут хаваецца прычына нашай любові ў нашага непаразуменія? Марсіяне, якія засяляюць горад, якія яго разбураюць і будуюць, робяць нам найвялікшы падарунак – горад вечна новы, жывы, і таму натхняе жыць нас саміх? Мы сварымся на іх, а яны толькі загадкова пасьміхаюцца ў адказ. Маўляў, вы ставіце нам у прыклад Рым або Кракаў, а ці хацелі бы вы там жыць? Пажыць – так, а жыць... Жыць вы вяртаецца сюды. Вось у чым рэч. Хто ня хоча зазірнуць за рысу жыцця – каб толькі бяз шкоды і з гарантый яй вяртаныя? Вось і думайце, чаму, калі б можна было памераць любоў гараджан да свайго места, ваша аказалася б найбольшай у сьвеце...”

– Гм, – азваўся раптам Дон Катаяма, – цікавая версія.

– А што, не герастраты? – працягваў прафесар Солад.

– Я зноў падумала ўголос? – спыталася Зоя.

– Магчыма, – сказаў Дон Катаяма. – Гучала нібы з-за съяні, – ён зрабіў паўзу і пасъля сказаў. – Падумаўши, ня можа пажарная бакшта стаяць вечна. А колькі яна прастаіць? Сто гадоў? Пяцьсот? Тысячу? І рана ці позна яе ўсё адно зьнясусць. І нехта абавязкова будзе абурацца, што зносяць ня тыя, хто будаваў. Але тыя й ня могуць, пакуль не пачнуць жыць сто гадоў, пяцьсот, вечна...

– Жыць вечна – тое самае, што памерці, – сказала Зоя.

– Чым больш жывеш, тым больш у гэтым сумняешься, – сказаў прафесар Солад.

– А чаму б і не? – шматзначна заўважыў доктар Заяц.

* * *

Яны перайшлі праз чыгунку, за якой пачынаўся прыватны сектар.

– Яшчэ нядаўна наш горад атачалі гэтыя мілыя, утульныя воку

раёны, што патаналі ў квецені садоў, – працягваў сваё абурэнне прафесар Солад. – А цяпер паглядзіце, што робіцца. На месцы дамкоў

– катлаваны, хаос жалеза з бетонам і гліняная гразь...

– Новабудоўлі, – сказаў без інтанацыі доктар Заяц.

– У мілых раёнах сярод садоў заўсёды стаялі чароды цяжкіх вайсковых машынаў, запоўненых людзьмі ў касках, – іранічна заўважыў Дон Катаяма і ўжо па-філасофску дадаў. – Вечная знаніца вечнага гораду. Фалангі, кагорты, вайна...

– Гэта ўжо, мабыць, лёс такі, – сказала Зоя. – Горад вядзе сваю гісторыю ад спалення самога сябе ў яраснай сечы.

– Як запражэш, так і паедзеш, – уставіў доктар Заяц.

Паслья гэтага ўсе съіхлі.

Вуліца, якой ім выпадала ісьці, была шчыльна застаўленая цяжкімі вайсковымі машынамі, з якіх пазіралі на іх жаўнеры ў касках.

Прафесар Солад, доктар Заяц, Дон Катаяма і Зоя ішлі праз шыхт гэтых маўклівых позіркаў, адчуваючы, быццам ідуць не на баль, а на страшны суд – столькі нязбыўнае пустаты было ў вайсковых вачах. Сказаць што-небудзь яны ўжо й не маглі – ад боязі, нібы апынуліся ў атачэнні зграі зьдзічэлых сабак, дзе ніколі ня ведаеш, які міжволі ўключыш рэфлекс.

Асабліва непрыемна было тое, што канец гэтай вуліцы й быў канцом гораду, адкуль рукой падаць да мэты іхняга падарожжа – да хутара Эдварда Пастаніка. А машыны ўсё не сканчаліся.

Звычайна чалавек, які йдзе на баль і сутыкаецца з нечым страшным ці непрыемным, паслья за колькі хвілінаў мабілізуе сваю існасьць на станоўчае самапачуванье. У сталых людзей нават пэўны расклад выбудоўваецца ў галаве. Ішоў на баль і раптам пабачыў труп – кагосьці зьбіла машына, і вакол мітусіцца дарожны патруль. У цябе ёсьць яшчэ трыста метраў да мэты, каб унутрана пераналадзіцца.

У нашых падарожнікаў трохста метраў не было.

Машыны стаялі да самага хутару.

* * *

“Што далей, што далей будзе з нашымі героямі? – Зоі раптам згадаўся цыркавы канферанс з яе колішняга сну. Толькі гэтым разам ён кричаў у залу іншыя слова:

– Яны прыйшлі на баль! Вы думаецце, што зараз штукар выцягне з цыліндра за вушкі іх усіх па адным, і яны стануть удзельнікамі нашага дзеяства?

– Га-га-га... – кричаў у адказ цыркавы натоўп шырока разяўленымі ратамі.

– Але вы памыляецеся! – спакойна сказаў канферанс, і аркестр чамусьці грымнуў “туш”. – Нашы героі ідуць да Эдварда Вальсінгама Пастаніка! Яны ўжо зусім блізка! Яны ўжо адчыняюць дзверы! Яны ўжо заходзяць у съятліцу!

– Га-га-га-га-га... – у шалёнym прадчуваньні зароў з новай сілай цыркавы натоўп”.

За сталом у съятліцы сядзелі прафесар Солад, доктар Заяц, Дон Катаяма і Зоя. На чале застолья мясціўся Эдвард Пастанік.

– Як? Мы? Ужо? Прыйшлі? – зъдзівіўся Дон Катаяма.
– Знаёмая гісторыя, – сказала Зоя.
– Чучундра, – з веданьнем справы канстатаўваў прафесар Солад.
– Калі мы ўжо прыйшлі, дык навошта нам рабіць гэта другі раз?
– спытаўся доктар Заяц.

Эдвард Пастарнак выйшаў насустрach гасьцям, кульгаючы на сваім пратэзе, і па-гаспадарску прамовіў:

– Шчыра вітаю дарагіх калегаў на нашым балі. Насамрэч усе гэтых людзі – ня вы, яны толькі надзелі вашыя маскі, каб прывітаць вас.

– Вітаем! Вітаем! – у адзін голас закрычалі тыя, што за сталом.

– Ax! – уздыхнулі ў адзін уздых госьці.

– Але навошта вакол так шмат войска? – спытаўся Дон Катаяма.

– А што такога? – зъдзівіўся Эдвард. – Яны дапамогуць вам ажыцьцявіць ваш выбар.

– Які наш выбар? – разам спыталіся госьці.

– Гэта мы зараз і даведаемся, – адказаў Эдвард. – На нашым балі-карнавалі кожны надзявае маску таго, чыё імя напісаное на сакрэтнай цыдулцы.

Гападар кульгавым крокам рушыў да стала і ўзяў з яго чорны каплюш-цыліндар.

– Тут ляжаць лёсы, і кожны з вас выцягне свой.

Госьці прыціхлі, паслья пачалі пасоўвацца назад, да дзвіярэй. Але дзвіверы былі зачыненые.

– Чаго вы раптам спалохаліся? – найграна зъдзіўлена спытаўся Эдвард. Вочы яго глядзелі ў розныя бакі. – Лёс, гэта ж ня страшна. Гэта ж тое, што мусіць быць.

– Я не хачу, каб мой лёс вяршыўся з дапамогай войска, – ражуча сказаў Дон Катаяма.

– Я не хачу ўдзельнічаць у такім сумным балі, – ражуча сказала Зоя.

– Я не хачу цягнуць ніякіх цыдулак, – ражуча сказаў прафесар Солад.

– I я таксама, – пацвердзіў доктар Заяц.

* * *

Эдвард Пастарнак стаяў пасярод съятліцы з цыліндрам у руках і разгублена пазіраў то на гасьцей, то на тых, што засталом.

– Мы выцягнем цыдулкі замест вас, – разам прамовілі тыя, што засталом.

– Правільна! – узрадаваўся Эдвард. – Яны ж гэта й ёсьць вы на нашым балі-карнавалі. Дык урачыстасць пачынаецца!

Аднекуль загучала сімфанічная музыка з далёкай трывожнай нотай, і шыбы афарбаваліся ў колер мякка-ружовага сонца. Толькі зараз госьці заўважылі, што шыбы літаральна залепленыя тварамі ў касках. Але ў вачах жаўнераў не было цікаўнасці, адно – бяздумная пустата.

Тым часам прафесар Солад, які сядзеў за сталом, першы выцягнуў з цыліндра цыдулку і перадаў яе Эдварду. Той урачыста абвясціў:

– Прафесар Солад! На нашым балі з гэтага моманту вы – жаўнер-шарафовец, ахоўнік вайсковага стрэльбішча Кайлюс!

– Я ніколі ня меў нікага дачыненьня да войска, – прамармытаў прафесар Солад. Але Эдвард не звярнуў увагі на ягоныя слова і чытаў чарговую цыдулку, якую выцягнуў з цыліндра маска доктара Зайца:

– Доктар Зайц! Вы цяпер – доктар Блюм! І ў вас павінна быць драўляная мядзьведжая галава, пакрытая чорным лакам!

– Асаблівы дзякую за лак, – прамармытаў доктар Зайц.

– Дон Катаяма! – чытаў Эдвард. – Вы таксама ахоўнік стрэльбішча і жаўнер, напарнік Кайлуса, і завуць вас Зелба!

– Зелба-белба, – перадражніў Дон Катаяма.

– Зоя! – абвяшчаў Эдвард. На хвілю ўсе прыціхлі. – Русалка!

– Стоп-стоп-стоп! – цвёрда сказала Зоя. Я ўжо была. Нядаўна. Русалкай. Патрабую перагляду! Напэўна, у вас, Эдвард, выйшла нейкая накладка.

– Была? – разгублена спытаўся Эдвард у тых, што за сталом.

– Была, – у адзін голас пацвердзілі яны.

Зоя шматзначна паглядзела на Дона Катаяму.

– І мне здаецца, – сказаў той, – што некалі я ўжо апісаў ахоўніка, якога звалі Зелба, а гэта значыць, паводле законаў пісьменніцтва, мусіў пераўласобіцца ў таго ахоўніка. Жартам я называў свайго героя Зелба-белба.

– А я зусім нядаўна сьніў сябе з мядзьведжою галавою, – сказаў доктар Зайц. – У тым съне ўсе звярталіся да мяне – доктар Блюм.

– І ў мяне такое адчуванье, што ў колішнім жыцці я быў Кайлусам, – сказаў прафесар Солад.

– Чым дакажаце? – абрушиўся на яго ягоны двайнік засталом.

– Ну, там былі яшчэ ласі ўсякія, – няўпэёнена прамовіў прафесар Солад.

– Гэта праўда? – спытаўся Эдвард у маскі.

– Праўда, – уздыхнулі засталом.

– Напэўна, – сказаў разгублены Эдвард, – я пераблытаў цыліндыры. Бо калі баль паўтараеца такі самы, якое ж гэта съята...

Некалькі хвілін ён стаяў у задуменіні, паслья вярнуўся на сваё месца засталом і вінавата прамовіў:

– Ну што ж, дарагія сябры. Мабыць, і праўда, выйшла накладка. Мне нічога не застаецца, як папрасіць прабачэнніня ў вас усіх...

– Што вы! – радасна прамовілі госьці. – Мы ні пра што не шкаствуем!

Сыціла музыка, згасла сонца ў шыбах, і жаўнерскія твары таксама зыніклі, шчоўкнуў замок у дзівярах.

– Іншым разам, дарагія калегі, я запрашу вас на новы баль, яшчэ больш грандыёзны, чым той, які меўся быць сёньня. Толькі ні ў якім разе не адмаўляйцесь!

– Дзякую, дзякую, мы абавязкова прыйдзем! – ускрыкнуў доктар Зайц. Госьці пакінулі Эдвардаў хутар і выправіліся ў зваротны шлях.

* * *

У горадзе наставала шарада гадзіна. З прыватнага сектару зынікла вайсковая тэхніка. І будаўнічых катлаванаў не было відаць.

– Чаму вы паабяцалі прыйсьці на экзекуцыю, якую ён называе балем? – спытаўся прафесар Солад у доктара Зайца.

– Для літаратуры гэта хутчэй тыпова, калі баль ператвараецца ў экзекуцыю, – уставіў Дон Катаяма.

– Бо гэта будзе іншы раз і, магчыма, у іншым жыцьці, – адказаў доктар Заяц. – Чалавеку ўласьціва забываць гісторыю з кепскім канцом, і тады ён зноў пападаецца на прынаду. А таму ўсё заўсёды ў паўтараеца.

На месцы зънесенай старой пажарнай бакшты падарожнікі пабачылі ту самую бакшту.

– Што гэта значыць? – абурыўся прафесар Солад.

– Вашаму абурэнню не дагодзіш, прафесар, – заўважыў Дон Катаяма.

– Падман зроку, – сказаў доктар Заяц.

– Магчыма, гэта значыць, што я ўрэшце вярнулася ў свой час, – прамовіла Зоя.

– Тады ў нас ёсьць шанец пазнаёміцца да таго, як вы станеце жонкай маёра і народзіце дваіх дзяцей, – пачаў флірт Дон Катаяма, але раптам задумаўся. – Чакайце, але што ж гэта? І мы таксама вяртаемся ў ваш час?

– Хочаце сказаць, што ў май часе вы не жывяце ў мяне за съцяною, і таму вам прыйдзецца вяртацца на ранейшы адрес? – пытаньнем на пытаньне адказала Зоя.

– Насамрэч, структура прыватнага часу не настолькі вывучана, каб мы маглі нешта казаць напэўна, – разважаў прафесар Солад. – У кожнага часу можа быць сваё месца на зямлі і свой тэмп. Ці розныя часы могуць спалучацца, ці не – загадка.

Ідучы да цэнтра, яны то тут, то там заўважалі нейкія нязначныя перамены ў ablічы гораду. Быццам горад зрабіў паўкроку назад. І самае дзіўнае, што іх гэта радавала, натхняла, забаўляла, але ні разу не засмуціла. Іх агульны настрой быў бясхмарны й лагодны, нібы ў юнацтве.

Калі неба над горадам стала зусім цёмным, доктар Заяц раптам спыніўся і спытаў:

– Гэта ваш камень, шаноўны прафесар?

Прафесар Солад дзеля жарту падняў кавалак бардзюра.

– Мой!

Пад каменем бялела папера, складзеная ў чатыры столкі. Прафесар прачытаў цыдулку й задумаўся. Астатнія нецярпліва накінуліся на яго: што, што там напісана, ад каго цыдулка?

– Гэта Эдвард, – прамовіў прафесар Солад. – Ён дзякуе нам усім за ўдзел у балі. Піша, што на большае ён ня мог і разылічваць... – прафесар на імгненыне зрабіў паўзу. – Гэта значыць, што баль – адбыўся?

– Як адбыўся? – усклікнуў Дон Катаяма.

– Чаму адбыўся? – усклікнуў доктар Заяц.

Толькі Зоя не прамовіла ні слова. Ёй здалося, што зноў недзе сплохана крыкнуў драч.

паэзія

паэзія

Юрка Голуб



...Як жа вынайсьці раду
Съвет паставіць старчма,
Абвяшчаюць ня ўрады –
Абвяшчае карчма!..

Карчма

Паэма-рэтра

ЗБОРЫ

Канавязь абівае
Ледзяшы з капыта.
За армяк – небывала! –
Аддаю капитал.

Нехлямяжы ў апратцы,
Ды, даруйце, ня лох,
Каб з забытым пабрацца,
Лезу ў лёхі эпох.

Паўз муры Радзівілаў,
Каля съвечак Раства,
Дзе радзіма радзіла
І брыда зарасла.

Праз сапежын Дзярэчын,
Дзе і вокліч – рэлікт,
Дзе нябыту пярэчаць
Манускрыпты ральлі.

На паўночных азёрах,
Ля паўднёвых балот
Продак зынік, як съцізорык,
Съледу – як не было.

Сълед са скрухі, як смалты,
Забыцьцю не аддам,
Як прымружаны Мальдзіс,
Найвідущы Адам.

Не апошні заморак,
Затуляю ў давер.
Бач, жаўрук не для корму
Зынізу падае ўверх.

* * *

– Колькі вёрст да неба?
– Ня болей, як тры, бо карчмы не відаць...
З мужыцкай гутаркі.

Распаўсюдзіў насымешку
На мурле самадур:
“Выкінь клічнік на съметнік,
Дзе струхлела ля мур!”

Як даўней для Багрыма
І ранейшых музык,
Над табою ня грымнуў
З паднябеснае зык.

“Ой, кажане, кажане!
Чаму ж ня сеў ты на мяне?
Каб я большы не падрос
Ды ад бацьковых калёс ...”

У драпежнае зграй
За ахвяру – ягня.
Гэй, музыкі, заграйма,
Каб карчомку дагнаць!

Дастаецца з-пад споду
Не заначка – кісет.

І махорачны подых
Тне душу да касьцей.

Дзе анёлак ня шастаў
І крумкач не дапяў,
Абсыпаешся шчасьцем
Ад макушкі да пят.

Ды са смакам і толкам
Ладзіць з дымам хаўрус
У карчомцы з катомкай
Самы той – “белы вус”.

* * *

*На хрэсъбінах – усе кумы,
На вясельлі – ўсе сваты,
А ў карчме – усе браты!*
Прымаўка.

Ля распаленай кафлі
Стай мацюк на дыбы.
Стол карчомны пад кайфам
Трушчыць куфлям ілбы.

У карчме вызначаюць:
Хто – капшук,
Хто – так-сяк...
Першы – значыць – начальнік,
А апошні – басяк.

У карчме не за разум,
А прымаюць – за злот.
Выцягаюць (хто ў роздым),
Як анучу,
на плот.

У карчме вырашаюць,
Хто зычнейшы за збан:
І гайдаяюца шалі
Ад гарластых забаў!

У карчме прымяраюць
І на вока, і густ:
Ці праспаўся маральна,
Ці гагакаў, як гусь?

– Налівай!
– Залатоўку!
І за коптур трымай!
Не слабак на галоўку –
Пахваліся трима.

У карчмы пазычайлы
Абіваюць парог:
Кожны здольны з адчаю
Бутлю вокам пароць.

Скула сэрца не садніць.
Лейцы ў хмельных руках.
Заваліся на сані
І давай драпака.

Як жа вынайсьці раду
Съвет паставіць старчма,
Абвяшчаюць ня ўрады –
Абвяшчае карчма!

Не ў падпечку гісторый,
Не пад шатамі вех,
Ці ня ў корчмах прасторны
Сам сабе чалавек?!

УВАНДРОЎЦЫ

Бач, дарога традыцый
Не жадна для спакус.
У ясьлях нарадзіўся
Боскі хлопчык Ісус.

Што датычыць ... Дык аўтар
Не зъявіўся “з калёс”.
Ахрысьцілі ў ...тэатры:
Так дасьледчык данёс.

Сэнс згаданых гіпотэз:
Граў тэатр. А царква
Стала ў Зэльве ж употай
На ягоны развал.

І адсюль вынікае;
З часу ўласных хрысьцін

Аўтар ведае камень
Кожны з гэтых мясьцін.

Ды давайце ня будзем
Адхіляцца ад тэм,
Не падлеглых аблудзе,
Як сучасны гарэм.

І спытаемся ў старца,
Што ня ўшчэнт скарчанеў:

– Ну, дык хто пастараўся
Нарадзіцца ў карчме?

Звыклы дзіву давацца:
– Метрык гэткіх няма...
Нараджалі на пляцы...
Нараджала турма!..

Лёс каму як паверне...
Ноч карчме не займаць.
А пры ёй, дайце веры,
Не ку-гак-нуў зямляк.

Сыпіс касьцельны і дзячы
Тых у ласку загроб,
Хто схіляліся ўдзячна,
Падстаўляючы горб.

А карчомскіх, уласна,
Толькі й клікаць бядзе:
Бы пярун па іх ляснуў –
Ні на вока – нідзе!

* * *

Съвет круціла ў дзьве столкі,
Як настольнік, карчма
І скруціла настолькі:
Марна ў пустку крычаць.

Пад аншлаг скамароха
І пяшчоту цыгар
Стол пад закусью рохкаў,
Вус засмольваў цыган.

Як півоня – карчмарка
Ад увагі старон:
Спагадае ім чарка,
Не зважае Арон!

Прэч сумневы да д'ябла!
Побач вера на цуд!
І ад яблыні яблык
Не адкоціцца ў кут.

Як дзяцюк пасъля пытлю,
У пабелцы з нябёс
Час пітны і іспытны
Корчмы ў памяць занёс.

ЗЭЛЬВЕНСКІ КІРМАШ

XVIII СТ.

*Толькі і балю, што ў карчме.
Прымаўка.*

Храп на торжышчы коней.
Жарыць жарсыць.
Жарабцы.
Старгаваў – і акольна
У галоне купцы.

Кошты коням салёна
Безпадстаўна скідаць.
Толькі жніўню саломы
На вазы не шкада.

У блішчастай вуздэчкі
У заклёнках метал.
Жарабцу недарэчна
Морду шлях заматаў.

Гандляру – гандлярова.
А загонішчык-цыган
Зазірае ўсё роўна
Да карчмаркі ў саган.

З па-за съвету і ў Зэльву
Покуль пёрся праз стэп,
Тут ня пусткаю зеўраў
Брагай змораны склеп.

У дрымоце қубельцы:
Будзе з чым пагуляць.
На асклепкі ня б'еца
Нападоймішча гляк.

Тут і корку, і дубу
Не ў пяршынку – паход.
Ячмяню – дык на згубу,
Пітаку – для выгод.

Дзеля прагі цыганскай
На замах бізуна
Стала пані на ганку,
Як за страту цана.

Штосьці жміндзіцца пані
Чужаземцу ня ў масьць!
Як манашка з плябані,
Што і глянучь ня дасьць.

І зайдросную глотку
Сыціснуў смагі сілок,
Ды ня згоніш ахвотку,
Як калісь – на хапок!

Мае, бачыш, за гонар
Так паставу тримаць:
Салавей па-за Горнай
Задыхнуўся -- і спаць.

Ды ў натуры шалёнай
Не тутэйши завод,
І з гляка ашаломна
П'е гуляка на звод.

“На бітым гасьцінцы каршомка стаяла.
А ў той каршомцы ды два чужаземцы.
Адзін чужаземец гарэлку купляе,
Другі чужаземец дзеўку намаўляе.
Дурна дзеўка была – паслухала.
Села на каляску і паехала.
Вязлі, вязлы дзеўку цёмнымі лясамі.
Прывязалі дзеўку да сасны касамі.
Выкрасалі агню з белага краменю.
Запалілі сасну зьверху да карэння.
Як сасна гарэла – дзеўка гаварыла.

Як сасна згасла, та дзяўчына съціхла.
Хто ў лесе начуе, няхай пачувае,
Па заходзе слонца ў каршму не пушчае.
Бо тая каршомка вельмі згубіцелька,
Та згубіла дзеўку за мёд, за гарэлку.”

КАПЦЁУКА

XIX СТ.

*10 студзеня 1863 году на Ваўкаўскім тракце
 ў паселішчы Капцёўка Гродзенскага павету сялянскі
 хлопчык Адам Вашкевіч і адстаўны салдат Міхась
 Садоўскі знайшли два пакеты. Ня ўмеючы чытаць,
 Садоўскі звярнуўся да дзячка мясцовай царквы, які
 “прачытаўши, сказаў, што гэта паперы бунтавыя,
 адна з іх “Мужыцкая праўда”, а другая – “Гутарка”,
 у якіх напісана, каб ня слухаць нікога з начальнства
 і быць з сякерамі, нажамі і іншай зброяй.”*

Паводле Г. Кісялёва “З думай праБеларусь”.

Раздрапежаны раптам,
Вечер лапай грабе
Ваўкаўскага тракту
Брукананы хрыбет.

У карчомцы Капцёўкі
Рукі грубцы прыткнуць,
Нібы дацца наўцёкі
У змалечаны кут.

Мастаўляны. Абрысы.
Якушоўка прыгод.
Сам ля грубкі абрынъся
У салодкі прыгон.

Ды прыцьмелым акенцам
Край заплечны міргаў,
Як пасъля Вітажэнцу
Ў святаянскіх мурах.

За карчмою парожняй
З хлапчуком адстаўнік
І надыбалі з прошвай
Знайды пук патайны.

“Мы – галовы асловы:
Я – дзічок, ты – смарчок.”

А вердыкт адмысловы
Даў паперам дзячок.

“Наша жытка – сабача”, –
Служка ў тэксты пранік, –
И отсюдова значит:
Их писал бунтовщик.”

...А ў палацы ня зімна.
Здольны зьверху караць,
Губернатар Назімаў
Церабіў акуляр.

Дзе паўстанцкае вусьце?
Вострыць гнеў асьцюкі...
Вузка гадзяцца вусны:
“Дзе-ци-кі? Дзе-ци-кі!”

...У дзьве тысячы трэцім
Гадавіна якраз,
Як пад іскраю трэснуў
Занявлены край.

А карчомкі, як съведкі,
Аніякіх прыкмет.
Толькі ходзе ў адведкі
Да яе Пракавет.

ЛАША

ХХ СТ.

*Дзе духоўнік царкву ставіць –
там пан корчмы ладзіць.*
Прымоўка.

Дзе Лашанская воласьць
Грэбла попел і пыл,
Меўся голас і волас
На звычайны капыл.

Не ў пярэстых задворках,
А царквы насупроць
Люд тутэйшы на морак
Забываўся шматкроць.

І ня дзіва – дзе храмік
Вывеў боскі съвятар,

Люд і зрэбны, і крамны
Звыкла клікаў карчмар.

І ня лёгкаю хмаркай
(З-за асадзістых лет)
Наплывала карчмарка
На мужчынскі імпэт.

І мілосна, як цыцку,
Мацаў кварту дзяцюк,
Хіба толькі ня ціўкаў,
А капейка цю-циу!

І каму давялося
Зьведаць любчык да дна,
Меў навукі па досьць,
Скуль і бездань відна.

Заграбастала жытка
За кішэнь і каршэнь.
Стала чаракча плыткай
І дзіравай кішэнь.

“Кажуць людзі, што мой муж п’е,
А зноў муж з карчмы ідзе.
Прапіў каня варанога
І ідзе дахаты па другога.
Ой і прапіў каня шынкараццы,
Ідзе дамоў дай ні каецца,
Ідзе дамоў дай ні каецца,
Дай мілаю ўсё хваліцца.
Мілая мая, выкуп каня,
Як ня выкупіш – ня будзеш сама.
Як выкупіш – любіць буду,
А ня выкупіш – біці буду.
Мне твая бітва – ня першына:
На маіх плячах – цяромшына.
Плячыма акно адчыняла,
Праз акенечка уцякала,
У вішнёвым саду начавала
Дый з кукоўкамі кукавала,
З салавейкамі шчабятала.”

Дзе Лашанская воласьць,
Песень зъязў Задыяк.

Тут караскаўся волат
Не з карчомкі, аднак.

Навакольныя краскі
Зачыналі адлік.
Верагодна, што Карскі
Браў з карчмы чарнавік.

Нездарма ў “Беларусах”:
“Ой чуць, маці, чуць,

.....
Вясёлая там вулачка,
Куды яны йдуць.”

У Пальміры Паўночнай
На Смаленскіх кладах
Вы прымружылі вочы...
...Лаша.
...Вечнасьць.
Шкада.

Раптам скрыпачку возьме
З Лашы дзед Апанас –
І адразу завозна
І карчомна для нас.

ВЯРТАНЬНЕ

XXI СТ.

*Блukaючи па Беларусі ў часе, я аднойчы
забрыў у карчму калі невялікага мястэчка
на цяперашній Гарадзеншчыне.*

Б. Пятровіч, “Карчмапрыдарозе”.

У карчме пры дарозе,
Дзе ня рай, дык раёк,
Тут у кроце – ня ў бозе –
Гаманы ручаёк.

Напачатку стагоддзя,
Нібы лісьцік з карча,
Нібы роўня прыгодзе,
Зноў паўсталая карчма.

“Капыта залатога”*
І “Раскошы”* хвала –

* назвы гарадзенскіх корчмаў.

Як ахвяра былога –
Не змаглі захаваць.

I дарэмна шукае
Іхні дым съледапыт.
Не стаяць над шляхамі
I “Раскоша” й “Капыт”...

Час бязылтасна падкі,
Каб датла разбураць.
Каб уласныя спадкі
Потым грэшна зъбіраць.

* * *

Не вяртаемся конна.
Пры выпадку адзнач:
За гадзіну з-пад Коўна
Прылятае ліхач.

А на гродзенскай вулкі
Выгіастым канцы,
Дзе ня цесна, ня мулка,
Правяць рэй малайцы.

З Ласасянской дубровы
Хмеліць іх салавей,
I карчма ім – ня бровар:
Не дае салавець.

А хто ласы ў папасы,
Бахус tym -- не карчмар:
Пагражае ня пасам,
Лічыць скватна навар.

Але ў нашай нагодзе
Аўтар, нібы на зьдзек,
Грымнуў Бахусу: – Годзе!
I пазбавіў надзей.

I як вынік заявы:
Творца тэм і паэм
Раптам чуе на яве,
Як “Раскоша” пяе.

“Капыта залатога”
Стайня зорам іржэ.
Мкнуць Пегасы да Бога,
Хоць да стога бліжэй.

Цікавостка на сподзе:
Любны сэрцу зямляк –
Весялун па прыродзе
І ня скнара, аднак.

Сузіральнік карчомны
І чаляднік прыгод,
У карчме, як у чоўне,
Не сплывае на звод.

* * *

Нешта зноў распусьцілі
Сантыменты капеж.
Намякаюць у стылі:
“Дык няўжо не нальеш?”

Ці нячысьцік накаркаў,
Нібы нашы пісцы?
Клікнеш, браце, карчмарку –
І паэмэ – капцы!

2003, 2008 гг.

Вінцэс Мудроў



...занямееш, як Сібір пабачыш.
Яны там у саветах адно з адным
размаўляць баяцца, ня тое, што з намі...

Съцяг над царквою

Аповед

– Ну, ці бачыш што? – крыкнуў Ясь, захінаючыся далоньню ад зыркага сонца.

Брат сядзеў на вільчаку й неадрыўна глядзеў у “ларнету”.

– Царкву бачу... уся аблупілася, – Кастусь пацёр кулаком вока, ізноў прыпаў да акуляру. – Ліпа з бусьлянкай! Гэта ля дзядзькавай хаты!

На ганак, на хаду завязваючы новую хустку, выбегла маці. Крутнуўшы галавой, яна адбегла да плоту, таксама прыкрыла вочы далоньню.

– А я гляджу – чаго гэта парахня са столі сыплецца. А ну злазь... страху авваліш!

– Дзядзькаву хату выглядаю, – гукнуў Кастусь і маці ўраз палагаднела.

– Ну, ці бачыш што? – паўтарыла маці Яськавы слова, тузануўшы ражкі паркалёвай хусткі.

– Хмель усё захінае. Царкву вось бачу: пашарпаная ўся, і крыжоў няма.

– А Божухна... – маці таропка перахрысьцілася, засяроджана – усё адно, як перад чыхам, – зірнула на сонца. – Злазь, Косьцік, а то памежнікі ўбачаць.

Кастусь, ці папросту Косьцік, як яго звалі ў вёсцы, вучыўся ў Вільні на каморніка і толькі дзесяць хвілінаў таму ўбіўся ў родную хату. Прыехаў на вакацыі. Выцершы щаку пасыля матчыных пацалункаў, ён выклаў на стол падарункі: паркалёвую, у дробны гарошак, хустку, пачак македонскага мультану, бляшанку манпасье, выпіў нагбом гладыш малака, дастаў з плецака “ларнету” – левую палавіну старога цэйсаўскага біноклю, і падроспачныя матчыныя воклікі: “Паеж з дарогі!” – выбег на двор.

Ад мяжы да іхнай хаты было паўвярсты. Яшчэ пазалетася, стоячы на ганку, можна было пабачыць саламяныя стрэхі хатаў: за кардонам стаяла вёска Качановічы, дзе жыў дзядзька Ахрэм, родны матчын брат. Цяпер жа саветы паставілі ўздоўж мяжы высачэзныя жэрдкі, насадзілі ці то хмелю, ці то яшчэ якога павою, і зялёная агароджа прыхавала ад вачэй і Качановічы, і ўвесь закардонны съвет.

– Хмель захінае. Трэба ад дзядзькі Базыля зірнуць, – прамовіў Косьцік, зълезшы долу. – Хата дзядзькі Базыля, яшчэ аднаго матчынага брата, стаяла на гары і адтуль, хіба, можна было штосыці ўгледзець.

Прагнай Ясьчына рука падхапіла цёплую навобмацак “ларнету”.

– Дзе ўзяў?

– Вымяняў... у аднаго габрэя.

Ня ведаочы – куды зірнуць, Ясь наставіў “ларнету” на пеўня, што хадзіў па двары.

– Да куды ты наставіў? Вунь, у канец вуліцы зірні...

Ясь зірнуў у той бок куды паказаў Косьцік і ўваччу, у вясёлкавым звязаныні, размытай плямай праплыў дзядзькавы твар: дзядзька Базыль пасымхайцца, бязгучна мыліў вуснамі.

– Ух ты-ы! – выдыхнуў Ясь, не адрываочы вока ад акуляру.

– Чалавека можна за дзесяць вёрст убачыць, – брат прысеў на кукішкі, патузай за вуха Палкану – рудога сабаку, які радасна віхляў хвастом і спрабаваў лізнуць Косьціка ў твар. – Ці бацька там з гары спускаецца?

– Бацька... і дзядзька з ім... З млыну ідуць, на абед.

З нагоды прыезду старэйшага сына маці выставіла на стол пляшку гарэлкі.

Абабіўшы ад мучнога пылу нагавіцы, дзядзька Базыль засукаў рукавы, пайшоў да рукамайніку.

– Ну-ка скажы, – дзядзька зірнуў цераз плячук: – што такое “алод”?

– Собска-сямейная зямельная ўласнасць, – адказаў Косьцік па-польску, і дзядзька задаволена страсянуў рукамі.

– Чаго пырскаешся, як той Палкан, – маці кінула брату даматканы ручнік.

– Каморнік – гэта вам не з “казою” бегаць, – дзядзька закінуў ручнік на плячо, з шумным выдыхам пляснуў вады на твар. – Трэба і кадастры ведаць, і ў зямельнай рэнце разьбірацца, і шнуравыя книгі весыці. Во як!

Перад мікалаўскаю вайною дзядзька й сам вучыўся на каморніка, ды не давучыўся: забралі ў войска.

Бацька, перахрысьціўшыся на абрэз, напоўніў чаркі. Прапанавалі выпіць і Косьціку, але той адмовіўся.

Дзядзька Базыль кульнуў чарку, хукнуў у далонь, таргануў падбароддзем:

– А што гэта ты там, Косьцік, хаваеш?

Нябож выцягнуў з кішэні “ларнету”.

– Ого! Бінакля... цэйсаўская. А дзе другая палова?

– У германца засталася, – пажартаваў Косьцік, прымаючы з матчыных рук талерку верашчакі. – Зараз на хату лазіў, на той бок глядзеў.

– Ну і як? Бачыў како?

– З-за хмелю ня бачна. Вось калі б з памежнай стражніцы зірнуць...

– Ты, Косьцік, гэта... асыцярожній. А то каб гергуны не прычапіліся.

– Гергунамі дзядзька Базыль называў польскіх памежнікаў.

– Вось і я кажу... – азвалася ад печы маці. – Летась у Хадоры газьніца стала міргаць, дык ураз прыляцелі. “Чаму, кажуць, знакі падаеш за граніцу?” Ледзь адблёлася.

– Трэба з млыну зірнуць. Качановічы кустамі прыхаваныя, а вось кавалак сенажаці добра відаць. Якраз заўчора бабы траву касілі. Адна высокая, цыбатая... здаецца, Прося Маракоўская. Вы ж Просю памятаеце? – запыталаўся дзядзька Базыль, падхапіўшы бутэльку. – Бацька бліснуў вачыма, заківаў у адказ, а маці, уздыхнуўшы, паставіла ў кут закуранны рагач.

– Я Просю ё сама бачыла... каля той сенажаці. Яшчэ сьнег не сышоў, а яны, бедныя, басанож... – маці ізноў уздыхнула, з цяжкасцю села на ўслон. – Колькі не крычала – як ня чуе. Ды яшчэ ѹ сыпіну паказала. Чорт іх ведае – ці яны пааглушэлі, ці ім мову заняло. У нас толькі мой Пястро нямко, а ў іх там усе занямелі.

Бацька вярнуўся з вайны без языка – адкусіў, як над галавой гакнула бомба, – і не любіў, калі згадвалі ягоную немату, таму дзядзька Базыль папераджальна кашлянуў.

– Занямееш, як Сібір лабачыш. Яны там у саветах адно з адным размаўляць баяцца, ня тое, што з намі.

Дзядзька кульнуў чарку, вясёлым вокам зірнуў на Косьціка. Нябож незадаволена хмыкнуў, рушыў, падхапіўшы бінаклю, за парог, а за ім, з кубкам кампоту ў руках, вылецеў з хаты і Яська.

Дзядзькавыя слова пра Сібір Косьціка не на жарты ўсхаўвалі. Хвіліну ён стаяў, абапёршыся локцямі на плот, а потым, кіўнуўшы некуды ўбок, запытаў:

– Ленка Качка тут?

– У Баранавічы зъехала.

Ясь хацеў дадаць, што Ленка зъехала не адна, а з маладым настаўнікам – тым самым, што быў на пастоі ў Хадорынай хаце, – але тут Палкан забрахаў на суседскага ката, і хлопец, укінуўшы ў рот “манпасіну” і выхапіўшы з братавых рук бінаклю, стаў разглядаль вусатую кацінью пысу.

Назаўтра Косьцік з Яськам, пасьнедаўшы, выправіліся на млын. Вятрак стаяў за вёскай, на пукатым, апярэзаным наезджанай дарогай пагорку і лена махаў крыламі, стрыгучы рухавым ценем рэдкія кусты ды парыжэлы дзядоўнік. Калючага пустазельля тут расло як нідзе. Кожнага разу, несучы бацьку абед, Яська сясякаў арэхавым кіем лапушныя калівы, але пасыля дажджу дзяды ачуньвали і зноўку пнулі ўгору свае калочыя сіавата-ліловыя шышкі.

Хлопцы тупалі па праселіцы, навыперадкі паглядаючы ў біноклю: вятрак быў за вярсту, але былі бачныя нават шчыліны ў дошках і лічбы году пабудовы – “1909” – на бляшаным флюгеры.

Ля млыну стаялі два вазы. Адзін быў наладаваны мяхамі, а на другім, пустым, ляжаў, закінуўшы руکі за голаў, Міцька Роўда – Кастусёў аднагодак, што парабкаваў у асадніка Вайцяхоўскага. На Каляды аднагодкі пабіліся ў кроў з-за Ленкі Качкі, таму Косыцік, пабачыўшы суперніка, наструніўся, таропка піхнуў біноклю ў кішэнь пільчака.

Міцька, аднак, сустрэў братоў прыязна: падхапіўся з калёсаў, паціснуў Кастусёвую руку, хацеў нешта сказаць, ды тут у грымотных млыновых нетрах нарадзіўся сіплы голас пана Вайцяхоўскага:

– Ты цо там... сьпіш, холера? Ходзь ту!

Міцька пабег, грукаючы падбітymі чаравікамі па драўляным памосьце, а съследам за ім рушылі й браты.

Наўкол было прыщемна, грукатліва, і ў шэрай мучной смуже, як тыя чэрці ў пекле, варушыліся постаці дзядзькі Базыля і пана Вайцяхоўскага. Дзядзька Базыль поўніў мяхі мукой, а Вайцяхоўскі завязваў іх пяньковай аборкай ды адцягваў убок. Хаця ветрык дзымуў і ня надта моцны, вятрак малоў на два паставы і аднастайны шум камянёў сугучна зыліваўся з перарывістым рыпеньнем галоўнага валу.

– Цёнгні до возу! – крыкнуў асаднік. – Міцька схапіў мех за хваста, волакам пацягнуў да дзявярэй.

Косыцік, падумаўшы, стаў яму дапамагаць, а калі й Ясь схапіўся за мех, Міцька адсунуў яго ў бок:

– Спачні, а то кіла вылезе!

На верхній пляцоўцы, дзе працаўаў бацька, мучнога пылу было менш, але ўсё адно: съярбела ўваччу, пяршила ў горле і ўвесь час карцела чхнуць. Ды і цёмна было, як шарай гадзінай. Вузенькае вакенца – адзінае на верхній пляцоўцы – скрэзъ зацярушыла пылам і яно амаль не прапускала съяцла.

– Апошняе! – крыкнуў дзядзька, падчапіў да ланцугу пузаты мех і пусциў вінду.

Цікава было назіраць згары – як на доле сноўдаюць круглявыя, белыя ад муکі, кепуркі, як круціцца цяжкі жоран, і як па сукосынку сонечнага съяцла ля ўваходу мерна праплывае цень млыновых крылаў.

Ссыпаўшы на пару з бацькам апошні мех у бункер, Ясь палашчыў ката Цімоха – кот цэлае лета жыў на млыне і толькі ўвесень прыбіваўся да хаты, – памацаў рукой драўляную шасыцярню, што круцілася на галоўным вале, а пачуўшы незадаволеная бацькаве мыканьне – руку магло зацягнуць між зубоў ды разъмяжджуліць, – зъбег долу.

Дзядзька з Вайцяхоўскім стаялі ля паставы і аб нечым палка перамаўляліся.

– То ест задужо! – гугнявіў асаднік, а дзядзька гэткім жа гугнявым голасам адказваў:

– Даўк, пане Адаме... Гэта ж пытлёўка, не ў Верамея мелена... Самае дробнае мліва.

Да нядаўнай пары амаль уся вёска вазіла малоць збожжа да Верамея – старога маскаля-стараўера, млын якога стаяў на вірлівай Кляве, ды лежаў, у паводку, на млыне зьнесла запруду і, на радасыць дзядзьку Базылю, хурманкі са збожжам гамузам рушылі да ветрака.

– Верамей столькі ніколі ня браў! – азваўся асаднік ужо на тутэйшай мове, і яны з дзядзькам выйшлі на двор.

Пасыля прыщемку сонца балюча съляпіла вочы. Ясь паставаў у пройме разнасыцежаных дзвіярэй, змахнуў рукавом съязіну і тут жа быў піхнуты ў съпіну асадніцкім парабкам. Міцька з братам цягнулі да калёсаў апошні меж пытляванкі.

– Зараз штосьці пабачыши, – стоена прамовіў Косыцік, зыркнуўшы ў бок пана Вайцяхоўскага.

Ускінуўшы меж на калёсы, хлопцы, а за імі і Ясь, пабеглі на верхнюю пляцоўку.

Вакенца было высакавата, таму Косыцік з Міцькам падцягнулі пад яго пустую скрыню з-пад муکі, потым доўга завіхаліся, адгінаючы ржавыя цвікі, нарэшце выставілі запыленую шыбу і Косыцік з робленай нядбайнасыцю выцягнуў з-за пазухі біноклю. Злавіўшы тварам цёплую пройму, Косыцік прыклаліся да акуляра.

– Эсэсээр як на далоні, – пальцы крутнулі колка, наводзячы рэзкасць.

– На... зірні, пакуль я добры.

Міцька дрогкімі рукамі схапіў біноклю, працёр чырвоныя ад мучнога пылу вочы.

– Мутна... нічога ня бачу...

– Рэзкасць навядзі, ёлупень.

Міцька крутнуў колка, замёр, ня дыхаючы.

– Цёткі сена грабуць... і вайсковец побач.

Хвіліну Міцька глядзеў у біноклю, потым, стаіўшы голас, прашаптаў:

– А адна вунь пад куст прысела... – і неўзабаве, прыгнуўшы калені, голасна прамовіў: – Хросная! Цётка Аўгініня!

На доле штосьці грукнула і пачуўся сіллы голас пана Вайцяхоўскага:

– Где есть тэн скурвісын?

Усё яшчэ пазіраючы ў біноклю, Міцька вылаяўся на адрес асадніка, потым уздыхнуў і, грукаючы па сходах абцасамі чаравікаў, крыкнуў Косыціку:

– Прыйходзь увечары, пагамонім.

Увечары браты сёrbалі жур з халодным малаком і з нецярплівасцю пазіралі ў вакно.

– Куды ўжо сабраліся? – запыталася маці.

– Да Міцькі Роўды схаджу, – буркнуў Косыцік.

– Во як... то біліся, то зноў дружбаняцца, – маці стамлёна апусыцілася на ўслон, склала рукі на каленях. – Ты з ім асьцярожней. Да яго днімі паліцыя прыходзіла, нейкія паперы шукалі.

За съценкау рыпнуў тапчан, здушана мыкнуў бацька.

– Ну, што табе? – наструнілася маці, а калі бацька ізноў мыкнуў, кіўнула галавой.

– Чуеце, што кажа? Заўтра ад самага ранку будзем канюшыну касіць. Так што, сынку, доўга ня швэндайся. І не цягайся ты да гэтага Міцькі...

– Ды што ён вам дрэннага зрабіў? Добры хлопец... – Косыцік съпехам дапіў малако, зъняў з цвіка мадняцкую, з белымі крапінамі, кепурку.

– І я з табой! – крыкнуў Ясь, і хаця Косыцік быў ня надта задаволены – у іх з Міцькам маглі быць сур'ёзныя размовы, а тут розныя падшыванцы вяжуцца, – аднак нічога не сказаў, адно памацаў кішэнь, дзе ляжаў пачак прывезеных з Вільні папяросаў.

– А добра ты мяне тады ўгрэў, – сустрэў іх ля весыніцаў вясёлы Міцькаў голас. – У мяне нават вока заплывло, і сківіца тыдзень балела.

Косьцік пасьміхнуўся ў адказ, на хаду дастаў папяросы.

– Багата жывеш... панскія паліш, – закарузлыя Міцькавы пальцы доўга выкалуплівалі з пачка папяросіну. – Пакуль мы з табой біліся, Ленка часу не губляла, – Міцька нагнуўся да прыпаленай сябрам запалкі, з посьвістам выпусціў дым з роту.

– Хто ён хоць такі, гэты наўчыцель?

– Тутэйшы... з-пад Баранавічаў. Адно што гавэндае па-польску. Аднойчы йду ля школы, і гэты сунецца... І шкаляры з ім, малеча з “паўшэхнай”. Тыцкае пальцам на куст: “А то, дзеці, шаклак росьне – бардзо ядовіта росыліна”. Падыходжу, значыцца, і ці-іха так кажу на вуха: “Запомні, падла, не шаклак, а крушына”. Хацеў быў яму, дзеля падмацунку памяці, між буркалай заехаць, ды шкаляры былі побач.

– А дзе яна зараз? – у Косьціка згасла кагадзе прыпаленая папяроса, і ён нярвовымі пальцамі чыркнуў запалкай.

– Хто, Ленка? У Баранавічах. Зьбіраецца на пеленгнярку вучыцца.

– Ну і-і ... – выглажыўся Косьцік, зламаўшы чацвертую па ліку запалку.

– У нас на Антокалі такіх Ленак хоць лалатай заграбай. А з гэтym піл-сучыкам трэба будзе пагаманіць. Па душах.

Косьцік кашлянуў, азірнуўся на бокі.

– Чуў я, да цябе паліцяя наведвалася.

Міцька спахмурнеў, сыцішыў голас да шэпту, і Ясь хоць і сядзеў не-падалёку, на зваленым ля плоту бярвеньні, так і не дачуўся – за якой халерай прыходзілі паліцыянты.

Міцькаў аповед Косьціка страшэнна ўразіў, і ён з жарсыцю паціснуў сябрукову руку.

– Табе, як надзейнаму хлонцу, магу паведаміць: я прыехаў з Вільні ня проста так, а з адказным даручэннем. Каравац, будзем ствараць у Касачах камсамольскую ячэйку, – пасля такіх словаў хлопцы разам зірнулі на Яся і, загадаўшы таму сядзець на месцы, прайшліся ў канец двара.

Гаманілі хлопцы доўга. Спачатку аб чымсьці спрачаліся, потым началі разам загінаць пальцы, штосьці падрахоўваючы, і невядома – колькі б яны яшчэ гаманілі, ды тут Міцька маці прыгнала з поля карову, і сябрукі, пад лямант старой Роўдзіхі, палезылі на страху.

– А што ж гэта... а куды ж вас халера панесла?! Хата ж ледзь жывая-а,

– загаласіла старая, і хлопцы, пачуўшы пагрозыліве рыпеньне кроквы, вымушаныя былі зълезыці долу.

– Заўтра зірнем, – прамовіў Міцька, – увечары ўсё адно нічога ня ўгледзіш, – і, павярнуўшыся да маці, працэдзіў: – Прывітаныне табе ад цёткі Аўтінні.

Старая зынікавела, паволі апусыцілася на прызбу.

– І дзе ты яе бачыў?

– На сенажаці. Сена варушыла.

– Ты што, на той бок хадзіў? – плаксіва выдыхнула Роўдзіха, і сын, кіруючы да весыніцаў, нездаволена азваўся:

– Яшчэ толькі зъбіраюся.

На дварэ сутоньвалася. Сонца ўжо прыхавалася ў нізкіх хмараў, і з высокіх кляноў, што расьлі каля Ленчынай хаты, на зямлю апаў волкі

зацішак. Колькі часу хлопцы пастаялі пад дрэвамі, потым разам уздыхнулі, і Косьцік, матлянуўшы галавой, запытаў:

– А ты што... сапраўды зьбіраешся на той бок падавацца?

Міцька адказаў не адразу. Зацягнуўся папяросай, адагнаў камара ад носа, насунуў на лоб кепурку.

– Ты ж ведаеш, бацька ў мяне там, – Міцька стукнуў мыском чаравіка па шурпатым кляновым камлі. – У Менску, казалі, жыве... А я тут, на асаднікаў гарбею. У цябе бацька хоць і нямко, ды зямлю мае, і вятрак арандуе. А ў мяне што... Хата гнілая, ды матка напаўзвар'яцелая.

– Што ж ты, братка... у камсамол пнёшся, а сам пра зямлю мроіш. Дробнабуржкуазныя падыходы. Трэба іх пазбывацца.

– Ну ладна... Караль Маркс. Я вось сваёй працаю жыву, а твой бацька роднага брата эксплю... лютуе, і матку маю наймаў, як лён бралі.

– Ды жартую я, – Косьцік ляпнуў сябрука па сыпіне. – Пайшлі да Ёселя. Выг'ем за сустрэчу.

Сябрукі рушылі ў цукерню, а Ясю загадалі вяртацца да хаты. І калі той занатурыўся, жартам далі яму – кожны па разу – лёгкага высьпятку.

Наступнага ранку, як стрэлкі ходзікаў на кухні выпрасталіся, падзяліўшы цыферблат на дзьве палавіны, маці абудзіла хлопцаў. Яська адразу пабег мыцца, а старэйшы брат падняўся не адразу: хвілінаў дзесяць зморана вохкаў, мацаў патыліцу, а потым, з цяжкасцю падняўшыся, доўга піў халоднае малако з глечыка.

Касілі адразу за хлявом. Там, на пагорку, бацька высяваў ладны, у чвэрць дзесяціны, клін чырвонай канюшыны.

Спачатку, па расе, праца ішла спорна. Ясь не адставаў, махаў касою ў тахт брату. Балазе, каса ў яго была маленькая, пераробленая кавалём з пакарабачанай літоўкі, па якой праехалі калёсы. Але неўзабаве карак прыгрэла сонца, пад нагамі натужліва загулі чмялі, і Ясь пачаў адставаць.

– Ніжэй забірай! Адны шышкі косіш! – выдыхнуў Косьцік, дастаў з кішэні мянташку, зьбіраючыся вастрыць касу, але, аддзымуўшыся, рушыў да яблыні, што расла пасярод кліну. Косьцік, відаць, пачував сябе ніякавата, бо ўвесь час аддзімаўся, і кашуля напаўсыпіны пацямнела ад поту.

Кінуўшы пад галовы скошанай травы, браты леглі ў цяньку.

Ад працы злыёгку нылі цягліцы, і Ясь задаволена пацягнуўся.

– Косьцік!

– У-у, – мрукнуў брат, не разъмежваючы вачэй. – Косьцік прыбіўся дахаты на досьвітку, і яго адольвала сонная змора.

– А чаму гэта пчолы на канюшыну не садзяцца... толькі чмялі?

Брат зварухнуў плечукамі.

– Косьцік!

– У-у.

– А ты марозіва еў?

Косьцік штосьці прамармытаў, адварнуў убок галаву.

Хвіліну Яська ляжаў моўчкі, а потым падхапіўся, зьбіраючыся спытацца – ці ходзіць брат у кінематограф, але Косьцік ужо спаў, і ля носа ягонага зацягта трапяціала бязважкая пушынка.

Ясь закінуў рукі за патыліцу, стаў глядзець на плямы зыркага неба між цёмнай лістоты, згадваючы, як мінульым летам яны паехалі з дзядзькам Базылём у Баранавічы, і дзядзька завёў яго ў кінематограф. У душы й цяпер жыў

той трапяткі халадок, які нарадзіўся там, у зале, калі выключылі съятло, і з белай прасыціны яму насустрach паскакалі, махаючы шаблямі, вусатыя казакі. Ён тады ладна перапудзіўся, сігануў пад крэсла, і дзядзьку, пад незадаволенae шыканье кабетаў, што сядзелі поруч, давялося яго адтуль выцягваць.

Лёгкі ветрык кранаўся твару, недзе ля вуха гуў чмель, і гэты асавелызык напоўніў цела змораным спакоем. Ясь і ня ўчуў, як задрамаў, і сонная замарач вярнула яго ў прыщемак кіназалы, і душа ізноў съцялася ў прадчуваньні нечага незвычайнага, і тут жа выпрасталася ад зычнага дзядзькавага голасу:

– Ну, работнічкі... Паслья двух пракосаў скапыціліся.

Дзядзька Базыль стаяў поруч і, зыркаючы вясёлым вокам, распальваў цыгарку.

Косьцік прыўзыняўся на локці, змахнуў з лоба травіну.

– Што, у Ёселя гулялі? – дзядзька Базыль працяў нябожа насымешлівым позіркам.

Нябож нічога не адказаў, паспрабаваў быў устаць, але дзядзька тузануў яго за рукаво, прысеў поруч.

– Я дык сёньня, лічы, паўморга скасіў, – дзядзька зацягнуўся цыгаркай і, выдыхаючы шызы дым, запытаўся: – Казалі, ты там, у Вільні, з бальшавікамі зблытаўся...

– Ну, зблытаўся, – мрукнуў Косьцік, куснуўшы съцябло канюшыны.

– Такія размовы яму, відавочна, былі не да души.

– Дарма, браце... – дзядзька зацягнуўся на астачу, адкінуў канчар недапаленай цыгаркі. – Я ў 17-м годзе, як фронт разваліўся, у Москву паехаў. Паглядзеў на тых бальшавікоў. За царом уся дрэнь ціха сядзела, у шчыліны пашыўшыся, а тут павылазіла, наганы на бокі пачапіўшы...

Косьцік моўчкі падняўся, абабіў нагавіцы.

– Фарзун вунь таксама саветамі трывальніў, улёткі на кірмашы раскідаў... Цяпер, відаць, там, на тым баку, у начальніках ходзіць, – прамармытаў дзядзька Базыль, прычакаў хвіліну, у спадзеўцы, што нябож скажа слова ў адказ, а не дачакаўшыся, махнуў рукой і пайшоў у бок хаты.

Фарзун быў вядомым на ўсю акругу рэвалюцынерам: вадзіў нейкіх людзей праз мяжу, двойчы сядзеў у баранавіцкім астрогу, а летась, на Пакровы, скраў царкоўную касу і сам падаўся ў саветы. Перад тым, як зьбегчы, пазычыў у дзядзькі Базыля дваццаць злотых, і той цяпер бэсыціў зладзюг, а разам з ім і ўсю бальшавіцкую хеўру.

Пакуль шукалі мянташку – Косьцік паклаў яе недзе на пракосе, – пакуль аддзімаліся ды плявалі на далоні, да іх, з літоўкай на плячы, падышоў дзядзька Базыль. Дзядзька таксама плонуў на далонь і з воклічам:

– Памагай, Божа! – прайшоўся касой па канюшыне.

Канюшына з лёгкім звонам клалася ў пракос. Напачатку Ясь рупіўся касіць упоравень з дзядзькамі і братам, але неўзабаве, з кожным махам, стаў ўсё больш адставаць. Яму б спыніцца, перавесыці дых, ды нейкая дзіўная повязь зъяднала яго з Косьцікам, мокрая съпіна якога мерна выгіналася наперадзе, і Ясь без перадыху, з зацятай упартасцю, махаў пацяжэлай касой. Пот уедлівай каstryцай выядаў вочы, касьсё пачало высылізгаць з рук, дакучлівія авадні ўнадзіліся біща з лёту ў лабешнік, і вось ужо яны ператварыліся ў шэрыя мятлікі, забрынілі ўваччу, твар ablóўся гарачынёю, і за съпінау – як сувежы ветрык дзьмухнуў – пачуўся матчын воклік:

– Хадземце сънедаць!

Ясь як стаяў, так і паваліўся тварам у пракос. Зямля пад ім крутнулася, паплыла некуды ўбок, потым спынілася, і хлопец, выцершы ліпучы пот з твару, прыўзыняў голаў.

Дзядзька з Косьцікам як і ня чулі матчынага вокліку: махалі косамі, падставіўшы сонцу стрыжаныя патыліцы. Дзядзька візітуя змакрэла толькі на карку, а братава сыпіна спрэс пацямнела, і ад Косьцікавай галавы – а можа гэта здалося – уздымалася пара. Звычайна дзядзька, скасіўшы колькі сажняў, мяныціў касу альбо, дзеля перадыху, выціраў лязо жмуткам травы. Цяпер жа касіў без перадыху, чакаючы, відаць, калі Косьцік, змарыўшыся, уторкне касысё ў зямлю. Але нябож не адставаў, і касцы, шырака рассунуўшы ногі, ішлі плячо ў плячо, і нават – Ясь чуў гэтага – ўпоравень дыхалі.

Скошаная канюшына мядова пахла. Ясь ізноўку ўнурывалася галавой у пракос, заплюшчыў вочы. Жывот і грудзіну калола вострая пакоша, аднак зварухнуцца не было сілы. Бракавала сілаў нават змахнучы камара, што зумкаў у вусе. Неўзабаве камар ацих, замоўклі й чмялі, што раз-поразу сядалі на скошаныя, зылёгку прывялія кветкі, і ў навакольлі запанаўвашы толькі адзін сладны зык – шорганьне кос па каляных сцяблінах:

– Ж-жык! Ж-жык! Ж-жык!

– Зык паволі цішэў, аддаляўся, кволым рэхам адбіваючыся недзе на другім канцы сусьвету, і ў той жа міг недзе зусім побач пачуўся незадаволены матчын голас:

– Ну чаго вы дурніцеся?! Яечня стыне!

Касцы азірнуліся, разам убілі касысё ў мяккую зямлю, і дзядзька ўхвалына паляпаў Косьціка па карку.

Увечары браты ізноў выправіліся да Міцькі. Косьцік надзеў дзеля форсу картовы пінжак, нацягнуў на ногі пазычаныя ў дзядзькі храмавікі з высокімі халівамі і, йдучы вясковай вуліцай, ляпаў па халіве лазовай хварасыцінай. Можна было ісці нацянкі, паўз ёсцелевую цукерню, але Косьцік завярнуў у Аптэчны завулак. Каля Ленчынай хаты, зламаўшы колькі сярнічак, ён прыпаліў папяросу – яна была апошній у пачку, – сплюнуў пад ногі тытунёвяя крыхоткі й напаўголасу прамовіў:

– Пойдзем міма – зірні, ці ёсьць хто ў двары.

У двары Ленчынай хаты нікога не было, і Косьцік, каб ня йсці ў канец завулку, штурнуў недапаленую папяросіну, скочыў праз тын і пайшоў наўпрасты, агародамі, шоргаючы халівамі па бульбяным лісыці.

...Міцьку яны знайшлі на загуменыні. Той гарадзіў азярод, звязываючы лазовым лыкам пакарабачаныя жэрдкі.

– Ходзіш як наш солтыс – у кірмашовых ботах, – гукнуў Міцька, зайздросным позіркам акінуўшы сябра.

– Дзядзькавы, – азваўся сябар, ладкуючыся на лаўжи альховых жардзінаў. – Надзеў дзеля пробы. Думаў купіць, ды правы бот цісьне.

Міцька прысеў поруч, ляпнуў фарсуну па калену.

– Ну што, даставай гарадскія...

– Толькі што апошнію выпаліў, – Косьцік уздыхнуў, кіёнуў на някошаны клін канюшыны. – Яшчэ не касіў?

– Калі тут... увесь дзень на Вайцяхоўскага раблю.

– А мы дык сёньня ўправіліся. Летась бацька тры дні завіхаўся, а тут адным скокам... Вунь, нават мазалі нацёр, – Косьцік паказаў Міцьку крывавы пухір на далоні.

– А-а... гэта табе ня ў Вільні лынды біць... – съпейна прамовіў Міцька.

– Ты як мой дзядзька... таму таксама Вільня не дае спакою, – Косьцік зыркнуў на брата, які прымасціўся за сыпінай, стоена запытаўся: – Ну як, размаўляў?

– Размаўляў, – без ранейшага імпэту адказаў Міцька. – Лёшка Лобан згодны ды Нюрка Сагановіч.

– І ўсё?

– Ну, яшчэ Хроську Мандрыкаву можна запісаць. Але ж яна крыху... таго, – Міцька крутнуў пальцам ля скроні.

– Нічога, на першы выпадак і яна прыдасца. Нам бы толькі ячэйку стварыць. Як кажа мой дзядзька, была б костка, а мяса нарасце. Так што папярэдзь усіх – у нядзелю ладзім камсамольскі сход.

– Дзе? – захоплена выдыхнуў Ясь, і тут жа атрымаў шчаўбана ад брата:

– Цябе, смаркач, гэта ня тыгчиць.

Яська пакрыўджана падхапіўся на ногі, сабраўся быў ісьці дахаты, але, ступіўшы пару крохаў, спыніўся.

– Ля млыну зъбярэмся. Месца зацішнае, там толькі сходы й ладзіць, – Косьцік паважным рухам выцягнуў з кішэні пінжака спавітую анучкай біноклю. – Пайшлі, зірнем з тваёй хаты.

Нездарма галасіла Роўдзіха, наракаючы, што хата зусім збуцьвела: не пасъпей Міцька “асядлаць” вільчак, як пад ім штосьці глуха трэснула. Міцька замёр на хвіліну, маракуючы, ці рухацца далей, зірнуў у бінокль і ў гэты момант на супрацьлеглым баку хаты хтосьці ўладна прамовіў:

– Злезь стонд!

Косьцік з Яськам як стаялі ў двары, так разам і сіганулі праз тын, а потым, стукнуўшыся ілбамі, прыхаваліся за кустом парэчак. Са свайго схову яны бачылі, як Міцька, зацкавана пазіраючы на бокі, спускаўся долу.

– Памежнікі... – прашаптаў Косьцік, выглядаючы – хто выйдзе з-за хаты, а ўгледзеўшы ўсё мундур ды бліскучы аколышак рагатыўкі, зморана выдыхнуў: – Скачыляс.

Скачыляс той быў тутэйшым паліцыянтам. Прысланы ён быў з Польшчы, жыў у Клецку, і шторанку прыязджаў у пастарунак на ровары. Вось і цяпер, падобна, ехаў дахаты, ды, як на грэх, міма Міцькавай хаты.

Скачыляс аб чымсьці гаманіў з Міцькам, але словаў было не разабраць. Вокраччу, між капусных градак, браты падпаўзлі да тыну і пачулі канец размовы.

– Пшиядзеш ютро о дзевёнтэй до постэрунку, – прамовіў Скачыляс, піхнуў у кайстру рэквізаваную “ларнету” і, скочыўшы на ровар, скалануў навакольле рыпам напятага ланцуга.

Перамахнуўшы праз тын, Косьцік адразу ж накінуўся на сябра.

– Навошта біноклю аддаў? Сказаў бы, што не твая. Паліцыя ня мае права рэквізаваць чужыя рэчы.

– Калі ты такі разумны, дык выйшаў бы ды сказаў... Сябрук называеца... – голас Міцькаў здрыгнуўся, – пабачыў Скачыляса і ў кусты пашыўся.

Доўгую хвіліну Косьцік стаяў спахмурнелы ды нечакана крэкнуў, прымірэнча ляпнуў сябра па плячы.

– Добра яшчэ, што маці няма... радоўку адбывае. А то было б гвалту... – Міцька перакрыўся, моўчкі пайшоў да драбінаў, па якіх кагадзе ўзлазіў на страху. – Кроква трэнснула, падправіць трэба, – прамармытаў ён ледзь чутна і злосна, па-расейску, мацюкнуўся.

Учора зьвечару сабраўся млявы дождж, гэтак жа млява, з цяжкім уздыхам, азваўся пярун, але на раніцу ў небе не было ні аблачынкі; сонца паліла як мae быць, і ад зямлі сівым туманком падымалася пара.

Ратуючыся ад сыпёкі, Косьцік з Міцькам ляжалі ў ценю ветрака. Міцька пры гэтым драмаў, а Косьцік, грызуучы травінку, неадрыўна пазіраў на неба. Тут жа завіхаўся і Яська: паліў вогнішча ды смажыў, узьдзеўшы на альховы пруток, кавалак ёлкага сала. За ягонай сыпінай, чакаючы храбусткай шкваркі, сядзеў кот Цімох.

У затоенай цішыні, якая парушалася толькі шапаценнем ветрыку ў млыновых крылах ды трэскам галінаў у цяпельцы, нечакана нарадзіўся казытлівы звон. Звон пакаціўся па наваколы і гэтак жа нечакана аціх, злыўшыся з камарыным зумканьнем ля вуха.

– У царкве зазванілі, – Косьцік прыўзыняўся, падпёр далонню шчаку.

Той, да каго ён звяртаўся, асавела расплющчыў вочы, прыспана запытай:

– Лёшку Лобана будзем прымаць?

– Ну...

– А ён у царкву пайшоў, разам з маткай.

– Нічога, стане камсамольцам – паразумнене, – Косьцік сеў, абхапіў рукамі ногі. – Як ты думаеш, усе прыйдуць?

Міцька памаўчай хвіліну, а потым, закрыўшы рукой вочы, прагугнене:

– Ленка замуж выходзе.

– Як выходзе... за каго?!

– Ну ты што, ня ведаеш? За смаўжа гэтага... барапавіцкага. Хадорыха казала – праз тыдзень вясельле.

Косьцік падхапіўся на ногі, памкнуўшыся было некуды ісьці, ды тут жа сумеўся, моўчкі кіёнуў брату.

– Што табе? – запытала Яська.

– Картопліну кінь, – выдыхнуў брат, і Яська, дзівячыся такім пераменам у братавым настроі, выкалаў з прыску печаную бульбіну.

– Лёшка йдзе, і Хроська Мандрыкава з ім, – паведаміў Ясь, але брат ня чуў тых словаў: заліўшыся румянкам, ён перакідаў з рукі на руку гарачую бульбіну.

Ужо гадзіну Ясь сядзеў у кустах і сачыў за дарогай. “Зъявіцца Скачыліас ці памежнікі – адразу бяжы да млына”, – наказаў брат. Ды хто тут зьявіцца нядзельным ранкам. Хлапчыне між тым карцела ўбачыць – як будуць прымаць у камсамол. У ягоным уяўленыні гэта было штосьці ўрачыстае, патаёмнае і нават страшнае. І вось, вытыркнуўшыся з лазняку, Ясь прыслухаўся, а потым сцярожка, на паўсагнутых нагах, перабег да суседніх кустоў. Адсюль ужо чуваць быў неспакойны братай голас. Косьцік нешта чытаў з паперы: – “Баявую дэмманстрацыю моладзі ў дзень чарговой гадавіны КІМу фашыстоўскі ўрад Польшчы хацеў патапіць у крыві, але чырвоныя дэмманстранты не збаяліся белага тэрору...”

Пару хвілінаў Ясь сядзеў пад кустом, а потым, пачуўшы заклік:

– “Выходзыце ўсе, хто яшчэ хаваецца ў кустах, на барацьбу пад съязгам камсамолу!” – пабег да млына.

– Так, а цяпер праланую напісаць заявы, – урачыста прамовіў Косьцік.
– Таварыш Роўда, дарэчы, ужо напісаў...

– Я таксама хачу ў камсамо-ол, – задыхана крыкнуў Яська, і Хроська Мандрыкава, кінуўшы лускаць гарбузовыя семкі, залівіста, па-дурному, зарагатала.

Пакрыўджана шморгаючы носам і паціраючы пабіты азадак – братан даў яму добра га высьпятка, – хлапчына зьбег з пагорку і рушыў парослай лазняком абалонню. Пяяучая крыўда засыціла вочы і ён не спыніўся нават тады, як убачыў памежніка. Убачыў са сьпіны – памежнік ехаў на высокім, мышастай масыцы, кані, назад не аглядаўся, і гэта яго ўратавала. Пралініўшы зьбітую конскімі капытамі съязжыну, Яська перавёў дых і запаволіў крок. Крыўда, што клекатала ў грудзях, пачала аціхаць, і замест яе дзесьці пад самым сэрцам угнязьдзіўся халодны лядзяк непакою. Ён перайшоў яшчэ адну съязжыну, узьбіўся нагой на гостры пянчук – кусты уздоўж съязжыны былі высечаныя пад корань – і ўжо зьбіраўся быў ісьці назад, ды пачуў непадалёку жаночыя галасы.

Прабірацца праз кусты давялося доўга. Хлопец некалькі разоў спыняўся, ўтрапёна глядзеў на бокі, ды галасы з кожным крокам мацнелі, і ўжо можна было разабраць асобныя слова. Жанчыны, падобна, грэблі сена. “Спытаю пра дзядзьку Ахрэма – і адразу назад!” – з гэтаю думкаю Ясь прадзерся праз спавіты хмелем алешнік і апынуўся на разложыстай паляне. На яе ўзымежку стаялі трыветухны і, абапёршыся грудзямі на граблі, аб нечым гаманілі.

– Чаго вы, як цыганы – у нядзелю працуецце? – роблена вясёлым голасам запытаўся Ясь. – Словы гэтыя ён часьцяком чуў ад дзядзькі.

Жанкі разам павярнулі галовы.

– А ты адкуль такі ўзяўся? – запыталася, абцягнуўшы зыліньяльную спадніцу, адна з кабетаў.

– Ды тут... з Касачоў.

Імгненые цёткі ўлякнута глядзелі на хлапчыну, а потым, кінуўшы граблі, сіганулі ў кусты. Уражаны, ён ступіў пару кроакаў назад, перакуліў укручаны ў газецину збан з вадою – яго, відаць, прынеслы жанкі – і, прыпяўшы на калена, піхнуў газету за пазуху.

У непралазных кустах ён парэпаў твар, да крыві падзер лабешнік. На шчасыце, гэтым разам альховыя нетры хутка скончыліся, і ён пабег па зарослым быльнягом полі ды нечакана, з усяго маху, праваліўся скрэз зямлю. Спачатку хлопец і не зразумеў, куды патрапіў, а потым, выцершы перапэцканы вільготнай глінай лоб, зразумеў, што ўваліўся ў глыбокую траншэю. Сэрца парывіста грукала, але нечакана замёрла, калі непадалёку кашлянулі, і хтосьці нетутэйшым голасам загадаў:

– Егоров, ко мне!

Уздоўж траншэі капытліва прабеглі.

– Что-то там бабы шумят. Иди, проверь.

Неўзабаве ўсё аціхла, згары ценькім струмком пасыпаўся пясок, і Яська вокраччу папоўз да драўляных сходак, што стаялі на выхадзе з траншэі.

...Зьнясілены, ён ужо ня бег, а йшоў улукаткі, ня цямячы – дзе ён: у

саветах, ці ўжо дома, – і прасьвятлеў з твару, пачуўшы за кустамі мерны рып скачылясаўскага ровару. Паліцыянт ехаў гасыцінцам у мястэчка.

Сеўшы ля прыдарожнай бярэзіны, Яська прытуліў патыліцу да шурпата-тага стаўбура, зьмежыў павекі і толькі тады перавёў дых. Па гасыцінцу з вясёлым лескатаньнем праехалі калёсы. “Н-оо, пошевеливайся, родная!” – крыкнуў вазынік, і хлопец пазнаў па голасе іхнага суседа Верамея: той вяртаўся з Клецкага кірмашу. “Яська, чаго ты там сядзіш?” – гукала, ідуучы з касыцёлу, цётка Агата. Летась цётка пабралася шлюбам з памежнікам і прыняла польскую веру. “Па-сьледний ноняшний дзянёча-ак...” – съпяваў, брыдучы па дарозе, стары Лобан – адзіны на ўсю вёску п’яніца. Песьня паволі аціхала, глушэла пад густым шумам лісьця над галавою, і мімалётны, да звону ў вушах хмельны сон загайдаў Яську на сваіх нябёсных арэлях.

– Ты што, з катамі біўся? – абудзіў яго голас Міцькі Роўды.

Міцька стаяў перад ім, упёршыся рукамі ў калені, а з-за ягонага пляча, з вінаватай усмешкай на твары, цягнуў шыю брат Кастусь.

Яська сагнаў далонямі сон з вачэй.

– Дзе цябе чэрці насілі? Глотку сарваў, клікаўшы, – прабурчэў Косыцк.

– І хто цябе, сапраўды, так абдзер?

Яська панурыў веі, але тут жа прыхапіўся, выцягнуў з-за пазухі пакамечаную газету.

Брат уражана закапыліў вусну.

– “Безбожник”... за гэты месяц! Дзе ўзяў?

– Ветрам, відаць, прыгнала... чытай, – выдыхнуў Міцька Роўда.

Мылячы вуснамі, Косыцк разгладзіў газету.

– Дажджу не было, а мокрая... Во, штосьці пра нас... “Комсомол по-рабошённой белополякам Западной Белоруссии ведёт активную борьбу... э-ээ... ... комсомольцы Кривосельской гмины Полесского воеводства утопили в пруду ксендза -- агента польской дефензывы... Полицеійские інцейки сбились с ног, стараясь напасть на след мужественных кімовцев... Пілсудчікам и невдомёк, что за спиной молодых революционеров стоит СССР – родина мирового пролетариата...”

– Шукай іх... яны ўжо, відаць, у Менску, – Міцька бліснуў бунтарскімі вачымі. – Людзі справай займающа, а мы тут заявы пішам...

У гэты момант з-за павароту вылецела, запрэжаная стаеньнікам, шляхецкая брычка. Капыты суладна білі па бруку, металёвыя сыпіцы бліскалі на сонцы, вецер ззвінеў у рысорах, а на брычцы, прытуліўшы голаў да пляча фацэтнага кавалера, сядзела Ленка Качка.

– У наш бок і не глядзіць, – прамармытаў Міцька і падхапіў з-пад ног газету, якая выпала зьнянацку з Косыцікавых рук.

Калі яны прыйшлі дахаты, бацькі ўжо абедалі – сёрабалі грыбную поліўку. Памыўшы рукі, браты плюхнуліся на ўслоны, пахапалі лыжкі, і бацька, адсунуўшы – ды так, што поліўка плюснула праз край – талерку, падаўся ў съявліцу.

– Чаго гэта ён? – зьдзівіўся Косыцк.

– Б’емся з бацькам, каб яго вывучыць, а ён у камунію падаўся... – маці ўсхліпнула, выцерла хварухам сълёзы.

Косыцк боўтнуў лыжкай у талерцы, але есыці ня стаў: падняўся з лаўкі. Пазіраючы на брата, Ясь спачатку таксама паклаў лыжку, але, падумаўшы,

агораў талерку, глынуў кісялю, і, прыхапіўшы ладны кус хлеба, выбег на двор.

Брат, даючы волю съярблівым рукам, сек дровы. Сек наводмаш, з адчайным замахам, кожнага разу заганяючы сякеру ў дубовую калоду. Паленьне ляцела ў розныя бакі, і перапужаны Палкан незадаволена гыркаў са сваёй будкі.

У двор, як заўсёды такім часам, завітаў дзядзька Базыль. Ён, відаць, толькі што паабедаў і ціпер са смакам дыміў ядучай гарадзенскай ма-хоркай. Пабачыўшы, як лоўка нябож завіхаецца з сякерай, дзядзька пасьміхнуўся.

– Даўно б так... За працай, глядзіш, і дурыкі з галавы павыскокаўшы, ядрыгтваю дупу.

Дзядзька пусыціў пасму шызага дыму, натужна закашляўся.

– Бацька табе сказаць ня можа, дык я скажу. Ня кінеш дурыкі, у Лукішках зімаваць давядзеца. Чуеш?

Косьцік у адказ з такой сілай секануў па бярозавым цурбане, што палена заляцела на страху.

– Скажыце дзядзьку Скачылясу. Добры чалавек. Другі б паліцыант даўно б гэтага Міцьку з памежнай стрэфы выселіў.

– Добры, а біноклю не вярнуў, – уставіў слова Яська, і дзядзька жартам, але хвацка, пstryкнуў нябожа па кірпатым носе.

Змагаючыся з пякучым дымам, дзядзька Базыль крэкнуў:

– Ленка Качка з Баранавічаў прыехала... з кавалерам. Брычку з хурманам замовілі... Грошы ёсьць... чаго не замаўляць. Вучыцель штомесяцу 140 злотых мае. І ў чыстым ходзіць. Ня тое, што мы... мяхі цягаем, ды ў гноі поркаемся.

Сякера дзынкнула па цурбаку, і вялікая кастрюбаватая трэска, бліснуўшы на сонцы, заехала дзядзьку ў лабешнік. Удар быў такім хвацкім, што ў дзядзькі выпала з зубоў самакрутка, і ён, мациокнуўшыся, пайшоў са двара.

– Косьцік! А я граніцу пераходзіў. І газету ту ю ня ветрам прынесла. Я яе ў цётак узяў, што сена грэблі.

Косьцік так і застыў, сагнуўшыся склюдам.

– Адхвастаць бы цябе за такія фокусы, – мовіў брат і на два вяршкі ўвагнаў сякеру ў калоду.

Вечарам хлопцы сядзелі ля Міцьковых весніцаў, на зваленым бярвеньні – Міцька, каторы год зьбіраўся мяніць гнілыя вянцы ў хаце, – і Ясь апавядоў пра сваю замежную вандроўку. Міцька напачатку не даваў таму веры, але пачуўшы пра траншэю, у якую зваліўся падшыванец, ляпнуў далонюю па сцягну.

– Вось жа і Фарзун казаў: ідзеш – нібыта няма нікога, і раптам як з зямлі вырастает.

– Хто? – панура выдыхнуў Косьцік.

– Ну хто... савецкі памежнік. Там у іх, відаць, траншэі выкапаныя. Залезуць туды – і цікуюць за граніцай.

Міцька прысеў на кукішкі, сабраў рукамі пяшчаны грудок.

– Глядзі, вось гэта, скажам, млын, тут – Міцька пакрэмзаў зямлю катоткім прутком, – кусты. Пакажы – як ты йшоў, і дзе была траншэя.

Яська перахапіў пруток, правёў па зямлі завілую лінію, і Міцька, калелячы вокам на сябра, дакорліва выдыхнуў:

– Чуеш, Косьця... ужо падшыванцы мяжу пераходзяць...
Косьцік змаўчаў, з непакоем ускудлациўшы чупрыну.

Ноч выдарылася цёмнай і душнай, і ў чорным небе, пазначаючы край далёкага бору, трапяціала маўклівая маланка. Дзъверы, што вялі на вышкі, былі адчыненыя, і кожная новая ўспышка вырывала з апрамеціцы прастакутнік кволага съятла. Ці то ад задухі, ці то яшчэ з якой прычыны, абудзліся скочки і не давалі спакою, казытлівым съвербам даймаючы пахвіньне. Яська ляжаў, закінуўшы правую руку за патыліцу, другую рукою чухаў пакусанае месца і наструненым вухам слухаў цяжкія каровіны ўздыхі на доле. Ужо трэцюю ноч яны спалі з братам на вышках, і скочки, а пагатоў, каровіны ўздыхі не заміналі ягонаму сну. Але сέньня сон не кранаўся павекаў.

Косьцік вырашыў падацца за мяжу. Яська зразумеў гэта, знайшоўшы тут, пад саломай, пляцак з сухарамі. Пляцак ляжаў на сваім месцы, Косьцік з Міцькам, пазычышы ў дзядзькі Базыля гропы, пайшлі да Ёселя, але ўсё адно – сэрца замірала ў прадчуваньні, што менавіта сέньня, гэтай душнай апрамеціцай, брат рушыць у дарогу.

Карова на доле цяжка ўздыхнула, адрыгнула жованку, і Яська, бязгучна прашаптаўшы: “Ня сёняня...” – заплюшчыў павескі.

Абудзіла яго шамаценьне дажджу і нечає мітусьлівае порканьне пад бокам. Хлопец спалохана падкурчыў ноги.

— Гэта я... — усыхвалявана прамармыталі ў цемры, дыхнулі ў твар гарэлачным духам, і Яська не пазнаў братавага голасу. — Будуць пра мяне пытаяцца, скажы: у Вільню зъехаў... І яшчэ... заўтра па абедзе залезь на страху. Калі будзэ ўсё добра, мы на качановіцкай царкве чырвоны сыцяг паставім... Ну, брацень, трymайся, — рука Косыцікава была халоднай і дрогкай.

— А торбу? — адчайдушна выдыхнуў Яська.

— Ага... давай.

Косьцік схапіў торбу, ступіў на драбіны.

— Ведай — я ні пры чым... я не хацеў! Гэта ўсё Міцька... Міцька! — паўтарыў пасыля паўзы брат, і да шуму дажджу знадворку дадаўся бразгат ланцугу і залівісты енк устрывожанага Палкана.

Наступнага дня, па абедзе, Яська выправіўся разам з маці шукаць брата. Зайшлі да Роўдзіхі, потым у Ёселеўцу цукерню. Ад шынкара даведаліся, што зьнік некуды і малады настаўнік. Пайшоў зьвечару на рыбалку, і да гэтай пары не вярнуўся. А калі йшлі дахаты, перанялі расхлістаную, абы-як апраненую матчыну сяброўку – цётку Хадору.

— А людцэ мае добрыя... наўчыцеля... з Верамеевай запруды... нежывога выцягнулі. Галава разбóіта, і шворан да нагі прывязаны!

— Гэта Міцька! Міцька! — штосілы, спрабуючы перакрычаць грукат уласнага сэрца, выгукнуў Ясь і пабег да хаты: зірнуць з вільчака — ці лунае чырвоны съязг над царквой.

паэзія

паэзія

Ігар Сідарук



...Хачу сказаць... А што сказаць –
Магчыма нават Богу невядома...

Салодкіх вуснаў съпелае віно...

* * *

Я ад'язджаю... Не, не ад'язджаю.
Я сам ня ведаю, куды я еду зноў.
Я зноў гуляю. І сум ў вачах хаваю.
Не, не хаваю.

Сказаць, што “не гуляю” –
Мне зноў ня хопіць сіл, ня хопіць слоў.

Адзіных слоў... Тых простых слоў, якія
Чакаеш ты. А можа, не чакаеш
Яшчэ ці ўжо.
І краплі залатыя
Заменяць тыя слова не святыя
Дажджу нямога. Ты ведаеш... Ты знаеш.
Няўжо ня ведаеш?
І да каго я сёньня ад'язджаю –

Няўжо не адчуваеш?
Няўжо ня чуеш ты?
Каханая, няўжо?!

6 ліпеня, 2007 г.

* * *

Ужо не сяброўка. Яшчэ не каханка.
І наша вячэра – яшчэ не гулянка.
Гарачае цела – яшчэ не спакуса.
І жарту растаньня – яшчэ не баюся.

Яшчэ зазіраем съмяшліва у вочы,
І бездань яшчэ да скону той ночы,
Калі разаб'еца тым пахмурным ранкам
Аб съценку над ложкам крохкая шклянка
Казачнай фальшы, што болей – ня схочам.
І слова за кавай – сухім абаранкам.

Яшчэ не сяброўка. Ужо – не каханка...

9 траўня, 2007 г.

* * *

Пачакай... Я цябе запрашаю
Гэтай восеньню ў казку сваю.
І той казкі старонкі гартаю,
Залацінка мая дарагая,
Разам з ветрам. І з ветрам я п'ю

Звонкі съмех твой. І сыпле бясконца,
Як твой съмех, не съвяты ліставей.
І бясконца, бясконца, бясконца –
Твае вочы. І дотыкам – сонца
На далонях лістоту-жаронцы
Прыкryвае. Зынкае... Хутчэй

Запрашай мяне ў казку. Наш вечар.
Наша восень. І нашы лісты.
І са мной – твае дзіўныя плечы.
І агнём – толькі ты. Толькі ты.

16.10.2007 г.

* * *

Я цябе без спаднічкі ня бачыў.
Бачыў толькі ў джынсіках-шортах.
І ня бачыў ніколі, як плачаш...
І ня чуў ад цябе: “Ідзі к чорту!”

А паслала б – да яго б не пайшоў.
 Ля каленак тваіх бы застаўся.
 Цалаваў бы іх – зноў і зноў.
 І, як хлопчык, бы зноў закахаўся.

А таму: джынсы – прэч. К чорту шорты!
 І спаднічку – к чорту таксама.
 І пульсue на шыі аорта.
 І съціхаюць анёлы над намі.

16.10.2007 г.

* * *

Салодкіх вуснаў съпелае віно.
 І рук чулльвых съмех. І прахалода
 Тых слоў нячутных... Шэптам у вакно
 Нам зоры сыпле ціхая прырода.

І ціха плача... Вечар, пачакай:
 Ня трэба сёньня. Кроплямі – ня трэба.
 Дажджынкамі па даху не гуляй
 І не садзіся там на самы край.
 Там наша месца.
 Толькі наша – неба.

17.10.2007 г

* * *

Хачу сказаць... А што сказаць –
 Магчыма, нават Богу невядома.
 Ты хочаш ведаць? Хочаш усё знаць?
 Ня трэба, міная. Я проста – твой знаёмы.

Як ты – мая...

Як гэты дзень. Як той,
 Той прости дзень,
 Калі над замкам – съцішанае сонца.
 Калі пачатак – жартам ці гульней.
 Калі я прости побач быў з табой,
 Як ты са мной.
 Як ты – была са мной...
 Я быў самім.
 І ты – сама сабой.
 Адчайна так. Так патаемна.
 Так беражліва-блізка...
 Так – бясконца.

11 ліпеня, 2007 г.

* * *

А я шукаў цябе... А я блукаў.
А я ня ведаў, што на белым съвеце
Ёсьць мілае дзяўчо. Твая рука –
Як лёгкі дотык прахалодным летам.

Тым дзіўным летам... Вечарам калі
Згарэлі дрэвы. І душа – згарэла.
Калі нас адрывалі ад зямлі
І запрашалі ў неба нашы целы.

І мы ўзыятаі. Каб нараньне зноў
Схаваць самотна за съпіною крылы.
І каб уведаць сэнс адзіных слоў:
“Як добра, міная, што я цябе знайшоў.”
“Знайшоў?”

“Знайшоў”.

А я знайшла цябе, каханы мой.
Мой дарагі. Мой любы.
Адзіны мой!

“Так, твой. Як ты – мая.”
Як я – твая, мой мілы...

19.10.2007 г.

* * *

Плачу я ў цябе на плячы.
Не маўчы, я прашу, не маўчы!
Ты адзінае слова скажы.
Ты скажы, не маўчы! Зъберажы

Усе слова, што я не сказаў.
Што ня выдыхнуў, прамаўчаў.
Што ня выплакаў... Што ня змог.
Хоць скажу яшчэ – бачыць Бог!..

А таму, я прашу, не маўчы!
І ня плач у мяне на плячы.

19.10.2007 г.

* * *

А ведаеш..., будзе сънег.
І яркая съвечка будзе.
Твой звонкі, твой чысты съмех.
І зноў ты сваё не забудзеш

“Ну як ты жыў без мяне?”
“Як жыў?” – паўтару. І моўчкі –
У вочы твае. І кальне
Водарам кавы той ноччу,

Бы токам ад пальцаў... Сънег.
І росная съвечка будзе.
І з ракаўкай мяккі плед.
І ранкам твой шэпт “Прывет!”
І вусны, што полымем студзяць...

28.10.2007 г.

* * *

Зялёным “Орбітам” прапахлі валасы.
І восень съцеражэ апошні смутак;
Той грэшны смутак белай паласы,
Якою да цябе я зноў і зноў прыкуты.

Тым восеніцкім дажджом прапахлі валасы,
Які мы выпілі з табой у ціхі вечар.
У вечар, калі шэптам каласы
Чаканых слоў ледзь прыкрывалі плечы.

Ледзь прыкрывалі... Толькі раскрываў
Твае я плечы. Зноўку асьцярожна
Жывот і грудкі моўчкі цалаваў,
І цалаваў я моўчкі пальчык кожны.

Так, кожны пальчык. “Орбіт” на стале.
І за вакном – не маладзік, ня поўня.
Я зноў адзін. І зноў мне нестae
Тваіх валос. І жуйкі настале,
Кароткага: “Ты съпіш?”, і дастae
Прамень апошні золатам твае
Краёчкі вуснаў і вачэй адчайна сонных...

27.10.2007 г.

Уладзімір Міхно



...я палюбіў вясну за тое,
што яна мне вярнула
маміну ўсмешку....

Вясна з усмешкаю мамы...

Две аповеды

Тэлефон і паэт

З аднаго званочкa не саіjеш вяночка.

1

Было цесна, цёмна, няўтульна. Было нават крыху вусьцішна. Тэлефон валяўся ў глыбокай кішэні старога нямоднага швэдара. Кішэння была падобная да затхлай ямы і здавалася бяздоннаю, гіблаю. Абнадзейвала хіба маленькая дзірачка ўбаку, праз якую сачыўся, ледзьве ліпёў, кволы струменьчык съятла. Неставала паветра, засыціла дыхаць, але ня толькі гэта гняло Тэлефона. Бракавала волі, надзеі – жыцця. Ён, каму наканавана стаць сувязным з тым Вялікім Сьветам, што раскінуўся за межамі ненавіснае ямы-кішэні, мусіў лайдачыць. Ён застаўся бяз працы, стаў няшчасным закладнікам волі і лёсу свайго гаспадара, якога ненавідзеў усімі фібрамі электроннае душы.

Зрэшты, абодва яны ціха ненавідзелі адзін аднаго, хаця і самі толкам ня ведалі, за што....

Дастаўся Тэлефон свайму новаму гаспадару на халіву. Гаспадар – Паэт. Жыве ў сваім дзівацкім съвце, сярод хваравіта-ўяўных образаў, пакутлівых рыфмаў, жыве ў вечным адчайнім супраціве, заўжды незадаволены рэальнасцю. І ў гэты мройлівы съвет пакутлівага трывальнення Паэт не пускае нікога, неасэнсавана-раёніва абараняючы яго, як маці, якая інстынктыўна абараняе любімае дзіцятка ад таго, чаго сама не прымае і чаго байща. Зразумела, не знайшлося ў тым съвце месца для прызнаньня ці хаця б павагі і Тэлефону.

Падарыў яго неяк Паэту сябра, чалавек паспяховы і рэалістычны, якому здакучыла добрахвотнае Паэтава самавыгнаныне... У самога даўно ўжо новая мадэль апарату, яна і фатаграфуе, і музыку грае. Вось так старэнькі "Siemens", можна сказаць, гвалтам перасяліўся ў кішэню Паэтавага швэдара дзеля таго, каб выцягнуць небараук на съвет белы з забыцця, а мо ўжо і з небыцця. Нічога сабе місія!

Ён, Тэлефон, ведае сабе цану і, у прынцыпе, на любое гатовы. Ён – моцны. Няхай і не хапае зорак з Інтэрнэту, але ж і не цягае адтуль, не зьбірае, як каторыя маладзейшыя ды "гламурныя" яго калегі, усялякае съмецьце: гульні, застаўкі крутыя, SMSki, мульцікі, парнушку. Ён моцны, а таму ніколі не апусціцца да таго, што захапляе хіба саплівых падлеткаў. Яго рабілі яшчэ на досьвітку электроннае эпохі і зрабілі трывалым – хоць ты цэглу ім разьбівай – і кансерватыўным.

Мабільныя таксама бываюць кансерватарамі...

Ніколі не зайдросыць ён сваім юным калегам, хаця ў тых і памяць больш учэпістая, дый выглядаючы яны съвяжэй. Бо нават яго памяці ды інтелекту хапае, каб разумець, што кожны павінен пражыць сваё жыццё.

2

Але ж пражыць, а не мадзець, валяючыся бяз працы ў пустой і дзіравай кішэні. Зрэшты, да ўсяго прывыкаеш. Не было чаго рабіць – Тэлефон пачаў прыслухоўвацца да Паэтавых трывальненняў, якія, праўду кажучы, і не заўсёды здаваліся хваравітаю лухтою. Часам гэта былі зъедлівия тырады, часам яны выліваліся ў споведзі, дзе невядома, чаго было болей – развагі ці адчаў... Паэт меў звычку сам-насам размаўляць, і неўзабаве Тэлефон, слухаючы небараук, пачаў сёе-тое разумець з яго жыцця. Ён не зразумеў пакуль толькі аднаго: ці то мае справу з няшчасным ідыётам, а ці яго гаспадар, наадварот, чалавек па-сапраўднаму шчаслівы і вольны?

Калісыці і Паэт быў і маладым, і амбіцыйным. Ірваўся ў Вялікі Съвет, ехаў штурмаваць і марыў пакарыць сталіцу. Ён шчыра верыў, што патрэбны людзям, што тыя заўважаць і ацэніць яго. Ён не зьбіраўся пасоўваць нічые крэслы, бо ня меў на тое Боскага блаславення. Бог ня даў яму ні ўчэпістых драпежных кіпцюроў, ні спрытных нахабных локцяў. Гэта – не яго. Але ж ён, дзівак, верыў, што съвет можна пакарыць талентам.

Таленты гаспадараць на небе, пакуль бяздарнасці вядуць рэй на зямлі...

Стары, спрактыкаваны ў жыцці Тэлефон даўно зразумеў: чалавек – гэта памылка Сусьвету. Колькі ж у ім паганага намяшана! Напэўна, у Бога. Калі ён ствараў чалавека, нешта закараціла і акісьлісія клемы, ці мо ён злавіў які вірус? Вось і выдаў яго працэсар такую нехлямяжую, недасканалую,

пачварную аперацыю. Чалавек – съяпы, бо імкне да прагрэсу безвач і не здагадваецца, што ступае ў прорву. Чалавек – глухі, бо ня чуе, а мо і ня хоча пачуць-зразумець нават сваіх братоў па розуму. Што ўжо казаць пра тых, каго ён высакамерна залічыў у другасны!

О, якое шчасыце, што ён, Тэлефон ня створаны быць падобным да чалавека. Можна себе спакойненька жыць па зададзенай схеме і ня лезы і чужы агарод. Жыць – не сумаваць, рабіць тое, да чаго ты здольны, дзеля чаго цябе выпусцилі і не высильвацца. Сапсаваўся – адрамантуюць. Згарэў? Ну, што ж, усе съяротныя, ніхто ня вечны. Ага! Ви скажыце пра тое чалавеку – вантробы выесыць. Ён, памылка прыроды, думае, што аніколі не перагарыць, не сапсуеца, не заржавее. Рэзультанты гадоў на семдзесят, у лепшым выпадку на восемдзесят, калі не падсядуць батарэйкі, чалавек думае, што ён запраграмаваны на вечнасць, на яе і замахваецца. Ды самае мярзотнае – чалавек паядае себе падобных, як гідра, адно што робіць гэта съядома і нават з задавальненнем. Ён пацяшаецца над целам бліжняга, паралізуе яго волю, атручвае разум, забірае і сілкуеца яго энергіяй заміж таго, каб проста скарыстацца падзарадным. І пасыля гэтага ён, чалавек, прэтэндуе на бесъсъяроцьце?!

Тэлефон паспрабаваў быў паварушыцца, бо, так ляжаўшы, можна і пролежнямі абзавесыціся, але як тут паварушыцца, калі ніхто табе не падае нават сігналу. Вось калі пазвоняць, тады трасе цябе, як у ліхаманцы, аж падкідвае. Круцішся ваўчком, падскокваеш рыбінай, пакінутай на гарачай патэльні. А радасыці-радасыці!

3

Пачаў ужо й забывацца стары дапатопны Тэлефон на тыя радасыці, што пасылае цывілізацыя. Закінуў яго гаспадар, схаваў у кішэню – як у вязынцу пасадзіў, і ці не забыўся пра яго зусім? Паэту ніхто не званіў. Пасыля таго, як уцёк ён са сталіцы, крывадушнай і тлумнай, імклівой, але каварнай, як зашыўся ў ціншыні глухое аддаленае вёсачкі, дзе, здавалася яму, стане па-сапрайднаму вольным, пачаў ён павольна і няўхільна іржавець. Тэлефон ведае, як можна саржавець, калі не зачышчаеш своечасова контактатаў. Паэт, нагбом напіўшыся адзінокае свабоды, сам не здагадваўся, што п'е съяротнае чашы. Нейкі час ён яшчэ думаў вершамі, ускокваў па начах, хапаўся за асадку, сутаргава нешта занатоўваў. А ўдзень тую начную кітайскую грамату ён давяраў старэнкай друкавальнай машынцы, якую набыў яшчэ ў сталіцы. Машынка ўважліва слухала яго вершы, балазе, Паэт прамаўляў іх уголос, і паслухміна занатоўвала іх. Радкі яшчэ жывымі слаліся ў боскі ложак бялюткага стандартнага ліста паперы і затым акуратна хаваліся ў ўсёй шуфлядцы. Бы ў дамавіне, назаўсёды накрываўся яны вечкам, пад якім і паміралі. Вершы не маглі ў шуфлядцы жыць доўга.

Не жывеца жывому ў дамавіне.

Праўда, беспрытульныя вершы нейкі час яшчэ раіліся ў Паэтавай галаве. І, калі той раптам увесну адчыняў акно, выляталі на вуліцу, кружлялі па садзе, радуючыся сонейку, качаліся ў роснай траве, гарэзьнічалі-дурэлі. Уважліва іх слухаў салавей і спрабаваў падабраць да іх музыку. Як хораша было чуць тыя вясновыя съпевы! Але салавей сыціхаў, сонца, падымамоучыся вышай, асушвалася росы, вершам не хапала жыцьця, бо тое

зынікала-высыхала разам з жыцьцядайнымі кропелькамі ранішняе расы. Вершы не было каму слухаць, і яны чаўрэлі, паміралі пад съпякотнымі промнямі бязылітаснага сонца.

Лепей за ўсё пачуваюць сябе вершы ў кніжках, даўжэй там і жывуць. Але і з кніжкамі начало рабіцца штосьці невераемнае, што не паддаецца разуму. Адны з іх, напісаныя даўно і мудрымі людзьмі, разгублена ды вінавата хаваліся на паліцах у бібліятэцы. Там было задушна, затхла ад пылу, які ніхто з іх не зъмітаў, там было сорамна і прыкра кнігам з-за сваёй незапатрабаванасці. Другія ж, бліскучыя і “гламурныя”, хітранароджаныя бяздарнымі невукамі, прайдзісьветамі ды графаманамі, нахабна і цынічна тоўпіліся ў выдавецтвах, драліся ў друк, як жаба на корч, густа ўсыцілі паліцы крамаў і рынкаў. Яны наўзахваткі хваліліся бліскучымі вокладкамі, казыралі цэтлікамі з астраннымі лічбамі. Тым часам пад вокладкамі з цвёрдым пераплётам хаваліся дзяబёлья і таўсматыя, замоўленыя і закупленыя, “приятные во всех отношениях” творы з аголенымі гладкімі азадкамі. Паэзію, съветную і чистую, стрункую і ранімую, кволую і безабаронную, у тыя кніжкі-лялькі-фіфкі і на вокладку не падпускалі. Но і добра, бо там кепска пахла...

Дзе смачна есца, там кепска пахне...

Апошнім часам не чытаў Паэт кніжак. Жахліва, але факт, ён нават ня браў у рукі газеты. Бо газеты зрабіліся адноўкаўымі, калярова-бліскучымі, мільгацелі ў іх адны і тыя ж твары людзей, якія называлі сябе творцамі, ды

4

тварыць гэтыя людзі ня мелі часу, яны ледзьве пасыпявалі сукаць локцямі, гучна і пафасна штосьці выкрыкалі, штурхаліся, съпяшаючыся ўзбрацца на Парнас.

“... Гатоў адзін другога зъесьць,
Бо кожны морду ўперад суець,
Каб першым на гару узлезыць.
Усе з сабой цягаюць кніжкі,
Аж з іншых пот ручком плюшчыць,
Друг дружцы выціскаюць кішкі...”¹

Кожны з іх біў сябе ў грудзі, даказваючы, які ён правільны і чэсны, ды толькі ніхто нікога не пачуў. Часам, праўда, гэтыя людзі зьбіваліся ў гурты, мусіць, дзеля таго, каб ямчай было цягаць на гару свае цёпленькія, толькі што з печы, кніжачкі, пушаныя ды сакаўныя – пальчики абліжаши. А забраўшыся на гару, “творцы” спрабавалі гукаць да народу, ды народ іх ня слухаў, і гукалі яны самі да сябе. І да сябе таксама дагукацца не маглі... Зрэшты, і Паэта, што мадзеў у атачэнні сваіх паміраючых вершаў, таксама ня слухаў, ня чуў народ...

Калі маўчаць Паэты – гавораць прайдзісьветы.

Аднак, колькі ні кармі салаўя вершамі, сам съты ня будзеш. І Паэту таксама трэба было нешта есці...

Недалугімі стварыў Бог людзей. Ня мог Паэт, укленчыўшы перад разеткаю, падсілкавацца токам дый жыць сабе не бяды, вершыкі думаць.

¹ “Минский листок”, 1889 г. Паэма “Тарас на Парнасе”

Трэба было яму бегчы ў краму ці на агарод, штосьці прыносіць. Варышь, сярбаць, таптаць у свой шлунак. А яшчэ штораніцы трэба смакаваць каву і паліць. Аднаго разу, выпіўшы шклянку кавы ды агораўшы цыгарэту, адчыніў Паэт раптуча шуфлядку, дастаў колькі лістоў з вершамі, акуратна згарнуў іх чатырохкутнікам, у канверт схаваў, штосьці размашыста чыркануў на канверце і панёс на пошту. А пасля ён штораніцы хапаўся за сувезную газету, пільна разглядваючы яе. Тэлефона ў той час яшчэ не пасадзіл пад хатні арышт у гаспадаровай кішэні, ён вольна ляжаў на пісьмовым стале і меў шчаслівую магчымасць назіраць. Неяк аднойчы Паэт разгарнуў газету і знайшоў там свае вершы, на імгненьне вочы яго загарэліся. Зас্বяціліся шчасцем, лабаціна ажно ўзмаракрэла, пакуль чытаў. А прачытаўшы, не пазнаў Паэта вершаў сваіх. Графаманы-газетчыкі пастараліся: дадумалі вершы па-свойму, перакруцілі іх, пакрэслі, перарабілі. І застаўся ад вершаў Паэтаўых толькі яго подпіс. Графаманы хацелі як лепей, атрымалася ж – як заслужылі ў Бога. Хіба ж яны вінаватыя, што Бог пашкадаваў ім таго, чаго шчодра адпусціў Паэту! Выгналі графаманы з вершаў паэзію, і зрабіліся вершы звычайнімі тэкстамі, як і ўсе іншыя радкі ў газете.

Ня важна, якім ты нарадзіўся, галоўнае, каб стаў ты, як і ўсе, і тады знайдзеш хлебнае месца пад Сонцам. Пакуль праўда апраўдваецца, хлусьня наступае.

Дзівіўся Тэлефон, пабачыўшы, як пакутліва-балюча скрывіўся твар у Паэта. Той раптам кінуўся ірваць газету на кавалкі, таптаў яе нагамі і слаў

5

такія склёны, якія Тэлефон і ня чую ніколі. Здавалася б, радавацца трэба: атрымлівай, Паэт, ганарап, еж, пі ўволю ды жыцьцё нахвалівай. Ёсьць на балансе грошы – ёсьць і жыцьцё. Тэлефон добра ведае, што такое валяцца на пустым балансе, калі, каб і хацеў, нікуды не затэлефануеш, хіба што “бамжоўскую SMSky” пашлеці скінеш каму “саплю”, маўляў, перазваніце, калі ласка. Дый то, калі ты яшчэ не скарыстаў “абязцаныя”...

А потым Паэт як грукне па сталу, Тэлефон аж падскочыў, як здагадаўся, ды позна. Паэт схапіў Тэлефона і ліхаманкова пачаў ціскаць яго кнопкі. Тэлефон скеміў: зараз Паэт патэлефануе ў рэдакцыю і скажа газетчыкам усё, што пра іх думае, а можа, нават будзе іх клясьці.

Хіба ж можна пракліаць чалавека, калі той сам ня ведае, што ён робіць!

Сорамна стала Тэлефону за Паэта, ажно лічбы на яго клавіятуры пачырванелі. Эх ты, абранинік Божы, як не разумееш: у кожнага свая “SIMка” закладзеная, і кожны жыве па свайму тарыфнаму плану, і вышэй ня скочыш, і абысыці не абыдзеш. А тыя, хто выбіваліся з агульнай тарыфнай сеткі, ва ўсе часіны вар’ятамі лічыліся. И калі не згаралі самі ці не ўдавалася іх пераплавіць, то іх спальвалі гвалтам, і толькі адзінкі загартоўваліся ў полымі, выжывалі...

Хто быў у полымі, той агню не баіцца.

Мабілізаваў Тэлефон усю сваю электроніку і – заблакаваўся, каб ня даць Паэту з жар-косыці наламаць дроваў. Шкада яму стала гаспадара.

Апусыцца да ганебнага куды лягчэй, чым падняцца да высакародна-

га. Тым болей немагчыма даказаць нікчэмнасыці што яна нікчэмнасыць. І ўвогуле, стасункі з карлікамі скрыўляюць хрыбетнік.

Ён, Тэлефон-ветэран старога гарту ды з вялікім запасам трываласыці, ня стане даказваць якой юнай “мабіле” з пакаленъня “Bankyou- Siemens-аў” ці “LG”, ці “Samsung-аў”, што колькасъць гігабайтаў у памяці яшчэ не азначае высокага IQ. Бо «не оспаривай глупца», а пошасъць, яна як плесень, ніколі ня ведаеш, адкуль вырасъце і дзе праўеца. І хутчэй там расквітнене, дзе абгортка яркая ды заляжалая.

Разьюшаны Паэт ня стаў корпацца з “PIN-кодам”, гакнуў Тэлефон аб стол, той балюча выцяўся, заціх, затаіўшы крыгуду. Супакоіўся і Паэт, ён раптам абмяк, паваліўся ў ложак, нярвова зацягнуўся цыгарэтаю. У клубах густога тытунёвага дыму спакваля растваравалася яго ваяёнічая рашучасъць.

Тым часам Паэт стаў раставаць, як леташні сънег цёплым красавіцкім адвячоркам – імгненна і праста на вачах. Учарнеў, асеўся сам. Куды падзеўся яго пыхлівы, як порхаўка, харктар! Ад усяго заставалася пакуль хіба душа, балюча-ранімая і па-ранейшаму чуйная, хаця зрабілася vogлаю ды шурпатаю – суцэльны камяк нерваў. З душы Паэтавай яшчэ зрэдзьчас выляталі вершы...

“Кажуць мне: не жыві ілюзіяй,
Мёртвай хваткай жыцьцё трымай, –
Але жыць так жадаю, людзі, я,
Як пад небам расыце трава.
Так, я чую, як шапталі ў съпіну,

6

Што наўны з мяне паэт,
Што ў жыцьці я і ў вершах дзіўны,
Бачу толькі ружовым съвет.
Папракаюць мяне за дзвіоцты,
Але нават і ў гэты век,
Калі шчыры ты – значыць, моцны,
Як паэт і як чалавек.”¹

Вершы трывожна кружылі над хатаю, апускаліся на поплаў, шукалі сабе гнізда, але прыстанішча так і не знайшлі. Пакружылі вершы, пакружылі і зыніклі за небакраем... Няма прарока ў сваёй Айчыне...

Бяз вершаў Паэт зрабіўся старцам... Ён і праўда са старэй дачасна, шчыльна зачыніў сваю хату і сваю душу, якая разам з Музам як бы так-сама адляцела, зынікла за небакраем.

А душы Паэтаў як не зынікаюць, так і не вяртаюцца ...

Ніхто не званіў болей і ніхто не пераступаў парогу. Людзі, якія і раней як бы грэбавалі ведацца з Паэтам, цяпер стараліся найхутчэй забыць пра яго. На зямлю тым часам яркай каметаю зваліўся электронны век і ўзарваў яе. Засвяціліся экраны, дысплеі, электронныя кніжкі адна перад адной фарсілі ў сеціве, пыталіся ў чытача: “Я ль на свете всех милее?” А чытач – маўчаў. Ён быў заняты. Ён, апошні з Magikan, акуратна і цярпіла, як апантаны археолаг, корпаваўся ў пакінутай, забытай Богам вясковай біб-

¹ “Гомельская праўда”, 1984 г. Верш Анатоля Сыса.

ліятэчцы, высільваючыся зъмесці “культурныя насладыні” з Багдановіча ды Купалы...

Калі гукае мана – маўчыць праўда...

Валяцца ў яме-кішэні болей было нясыцерпна. І няхай ён лепей згараць, але трэба неяк выбірацца. А мо Паэт яшчэ адумаецца, узварухнецца, падымецца. Павінна... усё павінна быць добра! А пад ляжачы камень не цячэ вада. Тэлефон сабраў у кулак сваю электроніку: напружыў мікросхемы, мабілізаваў контакты – і зас্বяціўся кволаю надзеяю. Да яго, як з небыцця, спаквала вярталася памяць, але ж аднаму ня выбрацца яму з праклятае кішэні. Маленъкая дзірачка па-ранейшаму прапускала цененую пасачку съятла, каб не памірала надзея. Яна была – што ў вязніцы акенца, маленъкае ды высока пад столлю, але ж праз тое акенца бачны квадрацік неба. “А мо ён памёр?” – страшэнная здагадка раптам апякла Тэлефон. Стaiўся, прыслухаўся, ці дыхае Паэт. Здаецца, жывы. Сыпіць... Эх ты, дзівак! Гэтак і прасыпіш у марах аб прызнанні. Хочаш, каб цябе зразумелі, пачулі – будзь ласкавы, патурбуйся хаця падняцца з каленяў ды выпрастацца ў поўны рост.

На каленях просьціць прызнанні ў Бога, а не ў людзей...

Гаспадар як пачуў, раптам заварушыўся, спрабуючы павярнуцца на другі бок. Тэлефон толькі гэтага і чакаў, скарыстаўшы момант, ён выкаўзнуў з ненавіснае кішэні, зрыкашэціў на падлогу – аж пацянмела ўваччу ад моцнага ўдару. Воля! Усярэдзіне штосці спружыніла, завібрывала, і ён – зазваніў!

Званіў яго будзільнік, то быў першы званочак. Съвет белы яшчэ не ўступіў з ім у контакт, але ўжо азваўся. Тэлефону спадабалася, і ён званіў усё настойлівей, ён болей не зьбіраўся змаўкаць, бо трэба, абавязкова трэба было

7

пабудзіць Паэта. Тэлефон болей не баяўся, што яго зноўку прымусіць маўчаць.

Прымушаюць – маўклівых...

Прачынайся ж, Паэт, падымайся. Досыць спаць! Мы з табой яшчэ выйдзем на людзей, і мы яшчэ пажывем!..

Вясна з усьмешкаю мамы...

Аповед у імпрэсіях

“Прыгажосць выратуе съвет?” Штосці ня верыцца. Съвет безнадзейна хворы... І потым, хто сказаў, што ён хоча ўратавацца?..

Не куецца, а плешчацца

Часта ўзгадваю бацькоў сваіх, якіх даўно няма. Пухам ім зямелька... Хі-ітранькія ж яны: рана пакінулі гэты съвет, як ведалі, што ён так і не папрыгажэе. Наадварот, жыць стане яшчэ цяжэй... Яны пайшлі, а мне пакінулі самае цяжкое – працягваць жыць. О, як гэта пакутліва! Хаця і цікава...

Бацькі лаюцца. Здараецца гэта вельмі рэдка, але здараецца. Мама ўпікае бацьку: "У цябе ўсё ня як у людзей, усе свайго пільнуюцца, а ты ў сельсавецце крыччу сядзіш і сабе шыферу выпісаць ня можаш". Бацька працуе сакратаром сельсавета, а хата ў нас і праўда накрытая драніцаю. А палова даху хлява і ўвогуле пад руберайдам. От сабе і "пры ўласці" жывем. Пры Брэжневе з шыферам было строга, што нават сакратар сельсавету баяўся сабе выпісаць. Пры Гарбачове яго не дастаць было, а зараз во – не дакупіцца.

Съмешна, але той наш хлеў і сёньня стаіць недакрытым, праўда, ён ужо, лічы, і не патрэбны... Цяпер усё ў аграгарадкі, куды там нейкі стары хлеў у неперспектыўнай маёй вёсачцы! Бацька, бывала, у роспачы казаў: "Не куеца, а плешчацца". І я часам паўтараю ўсылед за ім... Якое дрэва, такі клін...

Што зьеў, то не відаць

Хто ў дзяцінстве не пісаў вершаў?! Я не пісаў, бо калі склаўся мой першы верш, пісаць яшчэ толкам ня ўмеў, толькі друкаваў асобныя літары.

Яшчэ ў школу не хаджу, склаў верш і адразу ж яго запомніў:

Маю маму кожны ведае:
Мая мама не абедае,
Бо што зьеў, то не відаць,
Вот такая мая маць!

Мы з бацькам пацьвельваемся з маці, якая не пасыпвае раніцай пасынен-даць, бяжыць у школу нашчча. Мама мая настаўніца. Прыйносіць са школы ў дзізвюх валізках спыткі, якія трэба да заўтра граверыць. У той час, калі мама настаўнічала, у класах вучылася па трყаць, а то і пад сорак чалавек. І дамашнія работы, і контрольныя, і сачыненьні – паспрабуй пасыпець граверыць! А яшчэ планы пісаць – каляндарныя, рабочыя, выхаваўчыя. Мама паліць раніцой у печы, есьці варыць і ўсё строчыць планы. Бацька дапамагае на кухні, а ўсё роўна не пасыпваюць. Бацька ёй: "Службістка ты! Паеж, завалішся, загнешся – ніхто ўсё роўна ня ўспомніць, дзякую ня скажа". А яна ў адказ: "Ат, што зьеў, то не відаць..."

Неўзабаве стала відаць, ды было позна. Маму зьевезлі ў бальніцу з малакроўем, ледзьве жывую. Пасінелі вусны, сэрца зайшлося, як яна тады не памерла! І праўда, памерла б – каму бяды? Вучням яе, з-за якіх пасадзіла сваё здароўе? Двоечнікі вунь, якія рабілі па трყаць-сорак памылак у дыктоўках, а сачыненьні ўвогуле ня ўмелі пісаць, уладкаваліся ў жыцьці куды лепей, чым мама са сваімі кіпамі спыткаў і самаеднымі прынцыпамі. І жывуць па крайніяй меры... Мамы даўно няма. Па першым часе, праўда, прыгадвалі яе вучні, прыгадвалі добрым словам. Маму-настаўніцу любілі, паважалі дзеци. А зараз ужо й забыліся... А службістам цяжка жыць на съвеце...

Я сын усіх Палін!

У сельсавецце, дзе бацька-сакратар, закапаўшыся ў паперках, працірае штаны, за грубкаю ёсьць закабайчык. Там стаіць күшэтка і трыножак, на які можна пакласці ліст паперы. Так выглядае мой першы (мо і апошні)

“оффіс”. Мне ад трох да шасьці. Ціхі малы, спакойны. Бацька прыводзіць мяне на працу на шаліку, як сабачанё, і на ўвесь дзень пакідае ў закабайчыку. Садзіка ў нас тады не было. Ліст паперы мне ў рукі – малюй! Малюю хаты, дрэвы, дарогі. Пішу, што хачу.

Я ніколі ў жыцьці ня быў такім вольным, як за грубкаю майго дзяцінства, у старым нашым драўляным сельсавецце.

Калі надакучыць у таты, бягу ў школу да мамкі. Тут блізка зусім, адно што па дарозе расыце вялізарная ліпіна, у якой жыве страшны вецер, і я баюся, каб вецер не паваліў ліпіну мне на галаву. А ў школе я беспрытульны. Мама на ўроках, і я ганяюся за сваёю шапкаю, якую большыя хлопцы адабралі, каб падражніцца. Яны ў мяне пытаюцца: “Чый ты сын?” Адказваю ў рыфму: “Я сын усіх Палін”. Хлопцы рагочуць. А я бяз стуку завальваю ў настаўніцкую, бойка чытаю загалоўкі на дошцы аб’яваў, тым самым вельмі зьдзіўляю нашага фізрука. Настаўнікі паціскаюць плячыма: “У Паліны Андрэеўны вырасыце вельмі разумны сын”.

Вырас дурнем, бо стаў пісьменьнікам. Каму ж мы, пісьменьнікі, зараз патрэбны!..

Аўтастопам да мамы

Я палюбіў вясну за тое, што яна мне вярнула маміну ўсьмешку. Прыйкіньце, красавік, у сястры дзень нараджэння, а маму нашую забірае “хуткая”. Вось дык падаруначак! Усе маўчаць: суседзі, знаёмыя – ніхто ня верыць, што мама вернецца з бальніцы. Бацька сядзіць на куханыцы, усыпёршыся на стол, і плача. А на вуліцы – вясна. Ручайкі сьпываюць хаўтурную, жаўрук галосіць, нават певень, напіўшыся з гора ля вугла вады, дышламатычна маўчиць. Бяру, як заўсёды, рыдлёўку, каб спусциць ваду на плаціне, ля вадаспаду, які раніцою збудаваў, а рыдлёўка валіцца з рук. **МАМЫ НЯМА!**.. Праз колькі дзён мы з сястрою не вытрымліваем, уцякаем на шашэйку, што бяжыць да гораду, ловім спадарожную машыну. І неўзабаве мама ўсьміхаецца нам праз яшчэ заледзянетае шкло бальнічнага акна. Шкло яшчэ заледзянетае, але мама ўжо ўсьміхаецца.

Праз месяц вясна верне нам маму – яшчэ надоўта, і я за тое на ўсё жыцьцё палюблю вясну.

Не хачу вучыцца!

Заўтра ў школу! Ня страшна, што ў школу, яна ж для мяне даўно ўжо другі дом. Тут мамка, сюды можна спакойна заваліць, нават выкупайшыся ў бруднай ледзянай канаве. Аднойчы так і было: гулялі з сябруком, загуляліся і ўваліліся. Іду, размазваю сылёзы па кішэнях, як помақ, запаўзаю ў настаўніцкую і – хоць бы хны...

Ня страшна ў школу, страшна – вучыцца. Заўтра мне першы раз – у падрыхтоўчы клас. Канец свабодзе. Трэба пачынаць жыць па правілах і па раскладзе. Раву як бык. Даўно так ня роў. Мабыць, з таго часу, як сябрук у канаву падштурхнуў. Вучыцца ўжо не хачу, хаця яшчэ ніколі не вучыўся і нават ня ведаю, што гэта такое...

З таго часу давядзецца “сушыць мазгі” цэльых пятнаццаць гадоў: скончу школу, універсітэт, атрымаю вышэйшую адукацыю, стану журналістам,

пісьменынкам, але так і не прывыкну жыць па правілах і па раскладу, так і не пагаджуся са стратай свабоды, якая для мяне на ўсё жыцьцё застанеца самай вялікай каштоўнасцю. Па свабодзе волевыя ўленыя часам плачу і зараз, толькі ўжо не раву як бык, а дыпламатычна размазваю съёзы па кішэннях...

Хлопчык і лётчык

Пасля бальніцы мама едзе ў Оршу ў дом адпачынку, мы з сёстрамі ня можам дачакацца яе. Нарэшце яна вяртаецца дадому, бяжым яе сустракаць за чатыры кіламетры, на чыгунку. Чэрвень, сълякота. Дадому вяртаемся палявою дарогаю. Мама накупляла нам абновак. Мне – лёгкія шорцікі, а то летам паруся ў штанах. Тут жа, па дарозе, у полі, мама з сёстрамі спрабуюць мяне пераапрануць. Дзе там! Зацкавана, як заяц, азіраюся па баках. Мне сорамна здымашь штонікі, нават ня столькі перад “дамамі”, колькі перад самім сабою. А вунь яшчэ самалёт ляціць высока ў небе, раптам лётчык убачыць мой пісюон... Сорам – не загана, а і цнатлівым быць пагана. Мне шэсьць годзікаў, я хлюпкі і дзікі, як той зайка, быццам ня ў вёсцы жыву, а ў цёмным лесе.

Так і прайшло маё дзяцінства, бы пад саркафагам: ні я да людзей, ні яны да мяне. Упершыню па-сапраўднаму пасябрую толькі ў шаснаццаць гадоў...

Склют і грэчневая каша

У сталовую бяжым навыперадкі. Такая завядзёнка – у нашай школе ўсталовую дзеци заўсёды бягом бягутъ, быццам з галоднага краю. А есыці ані ня хочацца. Макароны па-флоцку ня лезуць у горла мне, худзенькаму, слабенькаму хлагчуку, мяса з супа вылавіў бы, ды нельга, хіба цішком, а то засъмяюць. Мяса ў нас есыці “ў лом”. Хтосьці пусыціў подлуу погаласку, быццам сабаку зварылі, з таго часу мяса з супу ўсе выкідваю. А грэчневая каша насухую здаецца шрапнэльлю. Даўлюся ёю даўлюся, урэшце не вытрымліваю, пакідаю на талерцы. Старэйшая дзяўчына, пухлая і здоровая – яна ўжо ў трэцім класе, а я яшчэ ў першым – заўважыўшы мae хітрыкі, грэбліва-дакорліва пытаете: “Чаму не ясі, склют?” Моўчкі глытаю абразу разам з падступнішым да горла комам крыўды. Колькі яшчэ давядзеца праглынуць у жыцьці – і крыўдаў, і абразаў! И ня кожнаму зубкі пакажаш. Хай іх Бог, крыўдзішеляў, судзіць: карае ці шкадуе...

А грэцкую кашу я па-сапраўднаму палюбіў у войску, ды – на ўсё жыцьцё палюбіў!

“Наўчыўся я слоў беларускіх...”

“Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці
І дум беларускіх бяз школы і кніг”

Вычытаўшы ў Купалы гэтыя радкі, задумаюся і зьдзіўлюся, як ён трапна пра мяне напісаў... Кажуць, Беларусь пачынаецца з калыскі, а ў мяне дык – са школы.

Мама, класны кіраунік у старэйшых, рыхтуе вечар па творчасьці Янкі Купалы. Я, як заўсёды, таўкуся пад нагамі, малы, мусіць, яшчэ першакласнік (а мо і ўвогуле тады яшчэ ў школу не хадзіў?) Чым бы дзіця ні цешылася, абы ня плакала, каб хоць чым заняць, мне даручаюць... выступаць на вечары. Буду чытаць на памяць купалаўскага "Хлопчыка і лётчыка". Колькі гонару! Цяпер я ўжо ня пяты хвост, я – выступоўца! Кожны вечар, разам са старэйшымі, бегаю на рэпетыцыі. Яны развучваюць "Курган", інсцэніруюць "Бандароўну", і ў мяне ўжо неўзабаве абедзыве гэтая паэмы "ад зубоў адскокваюць".

Вось так да нас, "съядомых" прыходзіла пачуцьцё нацыянальнай гордасьці і годнасьці. Якая Амерыка?! Якія даляры?!

“Скурганіў бы душу чырванцом тваім я,
Гусълям, княжа, ня пішуць законаў...”

Хавайся ў салдата!

Мая генетычная памяць пра вайну схаваная ў шкатулцы. Там разам з бацьковымі медалямі тлее пажоўклая ад часу даведка, выгадзеная бацьку ў сорак другім годзе. Там напісана, што 19 красавіка ён быў цяжка паранены разрыўною куляю ў бай пад Серпухавам. Мама мая таксама цудам уратавалася з фашысцкага лагеру. Іх, моладзь, сагналі будаваць вузкакалейку ля Плещчаніцаў. А ўратавалі маму... народнікі, сярод якіх быў наш сваяк. Нявольніцу пераапранулі ў нейкае рэзызё і вывезылі.

Мы, дзеці са школы, часта ходзім да помніка "вайну падмятаць", неахво-отна ходзім. Куды з большым імпэтам капаем ля помніка порах. Порах завернеш у каляровую фальгу – абортку ад цукеркі – падпаліш... Клас! Калі, вядома, ня высмаліць вочы. Нашая "вайна" – гэта помнік ля школы, над якім трэба шэфтаваць. Спачатку тут стаяў стary абеліск, аблупіўся, патрэскаўся. Прывезлы новы – салдата з аўтаматам, нейкага блізарукага, бо аўтамат ён трymae ля самага носу. Фрагменты салдата доўгі час валяюцца ля школы, блізу сталовай, і мы любім у іх хавацца, гуляючы ў хованкі.

Затым салдата зманіравалі, а стary помнік пусыцілі пад бульдозер.

На ўрачыстасці мы маршыруем усёй піянерскай дружынаю пад гукі горна і пад барабан. Дружына імя Паўліка Марозава. Пра тое, што гэты Паўлік свайго бацьку здаў, ніхто і ня ведае, і ня думае – ня тая эпоха. Мы падоўгу стаім у ганаровай варце пад піянерскім салютам. Бывае, ад сонечнага ўдару, каторыя не вытрымліваюць, падаюць, тады іх замяняюць іншымі. Варта ля помніка – съятое! Зъязджаюцца ветэранны з усяго сельсавету, прыносяць вянкі. Вянкоў да помніка на дзень Перамогі цэлую гару накладваюць. Пастаяць яны крыху, а потым іх паціхенъку... разбіраюць. Сельсавецкія назаўтра забяруць дый прыхаваюць свой вянок – да наступнага съята. А што ж, Брэжнэў сказаў: "Эканоміка павінна быць эканомнай". Якая эпоха, такая і мараль...

Елкі зялёныя...

Мы з бацькам саджаем елачку. Схадзілі ў лес, выкапалі, прынесылі. Нашая елачка вырасце самая высокая, самая зялёная, самая прыгожая.

Выбраў месца непадалёк ад хаты, дзе будзе ў нас расыці цэлая алея дрэваў. Тут будуць і бярозы, і клён, і каштан, і акацыя, і вядома ж, вядома ж, елкі. Ля школы дзееці пасадзілі ўжо цэлыя алеі. Дрэўцы асвойталаіся і пайшлі ў рост. Пасадзіць дрэвы ля хаты – ініцыятыва мая. Бацькі спачатку ня дужа яе залюблі: хто гэта ў садзе лес саджае, а як жа агарод, дрэвы вырастуць – будзе тут цёмна, расыці нічога больш ня будзе. Але ўсё ж паддаліся на правакацыю...

Няма бацькоў. Наш агарод стаў маленькім, мо разы ў два меншым, чым быў калісьці. Хаця і пры бацьках мы ня мелі гектараў. Былі звычайнія дваццаць пяць настаўніцкіх сотак. Агарод маленькі, і на ім ня ведаеш, што саджаць і для каго саджаць... Наш стары сад па-ранейшаму ўсыцілае ўсе съцежкі яблыкамі, вось толькі есыці іх няма каму.

Прайшла цэлая эпоха з таго часу, калі дрэвы былі маленькімі. І засталіся ў тым мінульым часе бацькі мае, суседзі, ды іншыя аднавякоўцы, якія саджалі агароды, прышчэплялі дрэўцы ў садах, а ўвосень радаваліся съпелым яблыкам. Мінула эпоха, але растуць, елкі зялёныя, дрэвы. Растуць яны і дома ў нас, і ля школы, якая таксама ня сёньня-заўтра стане мінульым. А дрэвы будуць! Свежым, шчымлівым напамінам пра маміну вясну шумяць зялёныя елкі майго дзяцінства.

KAMUNKA

паэзія

паэзія

Валерыя Кустава



...Мы сыйдзем.
Мы будзем. Мы будзэм.
І страшна нам быць,
бо мы людзі...

Калыханка для Бога

Сны вяСныI

Пах кавы
ласкавы
казыча
у носе.
Ну, вось
пачалося —
сплялося,
зраслося...
Я ведаю,
зноўку
мне
матчыну мову
ды зойме
на золку
ад радасьці злову

другое паловы.
 “Хэлоў, вы?..”
 І кружыць галовы...
 І ёсьць тут прычына.
 І дзякую Багам.
 Мужчына,
 вы мяне пацалуеце,
 га?..

1 сакавіка 2008

* * *

Багоўка ці багіня...
 Якая ўрэшце розніца.
 Мільгне над съветам,
 міне...
 Аднак
 да Бога
 спозніцца.

16 ліпеня 2008

* * *

Будзе вечна
 ў калядным съне
 ўсім уздадзена
 па патрэбе:
 кожнай рыбіне – па вадзе,
 кожнай птушыне – па небе.

31 сіння 2008

* * *

Аддадзеныя трывогам,
 паэты ня съпяць
 па начох:
 шукаюць жывога Бога
 і руны
 на ўласных плячох.

25 лістапада 2008

БЕЛАРУСКАЯ Д'АРК

*

Лілея лямантавала
 ў лімонавых валасах.
 Мінерва гарантавала
 на неруш яе – пасаг.

*

Тужлівай зоркай попельнай
дрыжэла ў ёй Айчына.
І паміраў па-чорнаму
ля ног яе Мужчына.

10 лістапада 2008

КАЛЫХАНКА ДЛЯ БОГА

Мне прысыніўся сёньня Бог,
што заснуць ніяк ня мог —
пазіраў Ён на мяне:
съню Яго я альбо не.

Ён глядзеў, пасыля ўзыхнуў —
і смугой съвет ахінуў:
“З той хвіліны я ня сплю,
як стварыў Сусьвет-Зямлю.
Адны крыкі — увушиу.
Я пра сон і сам прашу.
Ты ж так неспакойна съпіш.
Па начох што ў снох тых съніш?
Вусыцішна ў тваіх вачох.
Што баліць табе, дзяўчо?”

А мне съняцца сны адны:
як з нябес ляцяць званы
й разъбіваюцца яны,
як гліняныя збаны...
Вось такія, Божа, сны.
Ноч пры ночы, дзень пры дні...
Ты хоць раз мяне прысыні.

Крылкамі малы анёл
на нябесах надпіс зьвёў:
“Бог прысыніць цябе тады,
калі ляжаш на клады”.

Я змаўчала.
Голос змоўк.
Бог ня съпіць,
таму што Бог.

Стала Бога мне шкада...
бо сівая барада,

бо ніколі Ён ня сьпіць,
далягляду доўжыць ніць.

Баю-баю, мой Гасподзь...
Сон да Божанькі прыходзь...
Сыпі, Нябесны Вартайнік...

Бог заснуў. І съвет наш зынік.

21 студзеня 2008

ВЫРАЙ

(Малая паэма)

I.

Мы сыдзем.
Мы будзем. Мы будзем.
Як рэкі. Як дрэвы. Як зоркі.
На самых высокіх пагорках.
Як вецер.
Як згадка аб цудзе.

Мы сыдзем.
Мы будзем. Мы будзем.
Усмешкаю ранка ў падушках.
Задушлівым пацалункам
ля самага-самага вушка.

Мы сыдзем.
Мы будзем. Мы будзем.
Пакуль што мы проста людзі.
А потым — пустэльны дым.
Жывыя мы нават тым.

Мы сыдзем.
Мы будзем. Мы будзем.
Мы вернемся.
Вер мне ты,
вер мне.
Мы згубімся.
Час нас ня згубіць —
верне.

Ня страцяць сябры нашы песні.
(Мы будзем. Мы будзем. Мы будзем.)
На самым празрыстым прадвесні

ўсьміхацца мы будзем ласкава
у твар сваім родным і крэўным.
З кахранымі будзем піць каву.
Яны ж нас ня ўбачаць – пэўна.
І пройдуць скрэзъ нас наўпроста.
Праз нашыя грудзі і рэбры.
Праз нашыя целы-ўспаміны.
І нам забаліць так востра,
што мы чужаніцы нібы,
што мы рыхтык прывіды, мілы.
І ў сэрцы выбухнуць міны.

І промні пройдуць праз вочы,
як лазер праз цела праходзіць.
І нам захочацца збочыць,
а мы сыходзім, сыходзім...

Мы сыдзем і вернемся зноўку.
Мы сыдзем і вернемся – вер мне.
Ня возьмем ні нож, ні вяроўку –
адверне!..

Мы сыдзем і вернемся ў травах...
Лугамі,
што сонцамі мрояць...
Анёлы нам крыкнуць “Брава!”
І ўзброяць.

Мы сьнегам сыдзем паталым
і звонкімі капяжамі.
І ўздымемся ў неба за птахам,
за прывідамі і крыжамі.

Мы сыдзем,
сыходзяць ваўкі як
ад ганьбы далей і ад зграй,
пакінуўшы ваўчанятам
няправасць на воўчую волю.
Мы сыдзем,
ня ўзяўшы кія
ў дарогу,
дзе паміраюць
ля самае брамы рая,
ня скаяўшы, як прынята,
на самай вастрэчы болю.

Мы зыдзем,
як птахі зълятаюць
у вырай,
і дзіва заўважым:
над самым выраем нашым
лятуць другія народы.
І мы адной з імі пароды:
мы вырай памерлых...

II.

“Мааама!..” –
той крык, што абудзіць сусьветы
й народзіць новыя душы.
А мы? Мы ў сущэльным задушины,
забылія на запаветы.
Ды рушым у неба,
рушым.
Паветра!
Глыток...
Я ня чую...
Ня бачу... Ня дыхаю... Мама!..
Ты дзе?
Дакраніся ласкава!
Адчую!
Халодна мне... Мама!..
Прашу, мне баліць...
Дай пяшчоты!
Съятла дай
і моцы расстацца!
Съятая!
Пякуча... нямотна...
Дай сілаў, дай сіл
разъвітацца!..

Мы сыдзем.
Мы будзем. Мы будзем.
І страшна нам быць,
бо мы людзі.
І страшна сыходзіць...
Ды пойдзем.
Мы сыдзем.
І будзем.
І БУДЗЕ.

21 красавіка 2008

Сяргей Астравец



...яны ратаваліся ад патопу,
ад чырвонага патопу,
ад шабельнай навалы...

Флот каўчэгаў

Аповед пра пакінуты рай

“Чаму ж гэткае спусьцелае мора?! Гэткае ціхае
і спусьцелае! Дзе паразоны ўдоўных, багатых краінаў?”
І. Шмялёў, “Канец канцу” з “Сонца мёртвых”

Рай за кармой. Съветная краіна, дзе лепей памерці
ўжо, чымсыці жыць. Дзе жудасна застацца. І якую
страшна пакінуць. Але яны наважыліся. Зрэшты, не
засталося іншага выйсця. Гэта былі роспачныя ўцёкі з
жахлівага сну. Жыцьцё аднойчы ператвараецца ў сон, і
такі сон заўжды вусыцішны. З імі здарылася найгоршае.
Уцякаць з уласнага дому. Ратавацца...

Фабіян з Сабінай выскачылі з недалужнай старой
таксовачкі. Пабеглі з рэчамі скрозь съяні дажджу.
Суцэльна мокрыя апынуліся на ганку, перад якім эк-
затычна стаяла выносістая пальма. Пансіянат “Шчыт
і меч” аказаўся міліцэйскім. О, съятая наўясць, бес-
падстаўныя спадзвесы! Праўда, каляровы плакат паве-
дамляў пра рыцарскі турнір. Аднак ён меўся адбыцца ня

тут, а ў генуэзскай крэпасыці, што на адлегласыці. Але яны выбралі гэтае мястэчка, разважыўшы, што ўмовы каля крэпасыці будуць горшыя.

Абяцаныя кандыцыянер, які музычна рэагуе на пажаданыні, тэлевізар і лядоўня, якая вісела чамусыці над ложкам Фабіяна. Рассунуўшы жалюзі, Сабіна выйшла на тэрасу і не стрымала захапленыя. “У нас ніколі не было такога пакою!” Краявідам было мора. Разылеглае, попельна-блакітнае. Паміж ім ды імі схілы густа зелянелі кіпарысамі, паўднёвымі кедрамі, ядлоўцавымі і лаўровымі дрэвамі. Паветра здавалася гаючым узварам з іхняга водару.

Стравы ў сталоўцы расчараўвалі савецкасцю. Абяцаныя чатырыста метраў да пляжу ператварыліся ў прыступкі бясконцых лесьвіцаў. Мора сустрэла лагодна-бадзёрай хваліяй. Не зважаючы на часовую адсутнасць сонца. Пасыля першага купаньня пайшлі шукаць паштамт, вывучаючы мапу набярэжнай, і адразу стаўшы часткай натоўпу адпачыннікаў. Фабіяну захацелася заставацца пасыля пляжу басанож. Сабіна палічыла гэта дзівацтвам, але не пярэчыла.

Першай бутэлькай віна стала чырвонае з горнага заводзіка. Колерам і смакам вельмі падобнае да к'яньці. Насычаны смак. Цёмнае, густое. У вінарабаў толькі з маствацкім густам, мабыць, ня вельмі. Наступная пляшка, чырвонага становага, весяліла этыкеткай. З назтай гарэмнай прыгажуні. З партрэтам гараджанкі пэндзля фланандскага майстра. З прысьвячэннем угодкам паэта з бакенбардамі. З ягоным асконным насатым профілем. З чатырохрадкоўем. З сэнтыментальнімі жоўтай і чырвонай ружамі. Нарэшце з паведамленынем, што акцызная марка ўдзельнічае ў розыгрышы каштоўных прызоў. Прыцягнуў увагу яшчэ адрас вініарні: вуліца Македонскага, адзін. Яўна, не імператара.

З трэцій бутэлькі яны толькі пасъмляліся. Называлася “Мысьліцель”, пераконваючы недалужна радэнаўскай скульптурай. Зьбіраць уражаныні ад вінных шэрагаў таксама цікавы занятак. “Чорны доктар”, “Чорны палкоўнік”. Цэлая батарэя “палкоўнікаў”. На розны густ і кішэню. “Вочы чорныя”. “Чорная маска”. Адкуль такая прага да ўсяго чорнага? Ноцы на поўдні вельмі чорныя. Але палкоўнікі? Нейкая лаціна-амерыканшчына.

Пасыля вячэры на тэрасе выпіць удвох бутэльку віна, назіраючы за жыцьцем на моры. Іхняя часовая традыцыя. Так-так, хай кароткая, але традыцыя. Дадатак да аздараўленчага ўплыву мора, сонца і насычанага пахамі субтрапічнага паветра. Пасыля пляжа яны шпацыруюць з натоўпамі па набярэжнай, выбіраючы ў крамках наступную пляшку. Распытваюць, просяць паказаць. Бяруць у рукі, разглядаюць, чытаюць. Абмяркоўваюць. Часам Сабіна не згаджаецца.

Але ў рэшце рэшт яны разам спыняюць свае вочы на бутэльках двух заводаў. Якасных і добра аформленых. Першыя — моцныя, вытрыманыя, з гадамі. І салодкія. “Стары нектар”, напрыклад. Ад якога вечаровы краявід робіцца цялейшым, прахалодная нач — утульнейшай. Сабіне, праўда, не заўсёды хочацца салодкага віна, яна ніколі не салодзіць каву. І гарбату таксама. Фабіяну, наадварот, даспадобы часам атрымаць асалоду ад густога моцнага прыгожага напою, які мае вінаградна-дубовы настоены пах і пакідае алейныя съяды на съценках шклянкі. Але ўрэшце і ён адчуў сябе перасычаным салодкім бурштынным віном. Каб не прахалодныя дзянькі, больш за пару шклянак яго было увогуле б не агораць. Гэта віно для мокрай восені, для халоднай зімы. Наліваць яго ў келіх, адчуваючы

радасыць, пяшчоту захаванага сонечнага праменінья. Маючы перад вачымі мокрае ад дажджу або съцятае марозам акно.

А яшчэ цікавей пакаштаваць чым болей гатункаў з доўгага шэрагу іншых вінаў — з антычнымі назвамі і малюнкамі. “Перліна Арыстэя”. Васьмігадовага веку. З самарэкламай на задніяя налепцы — “Віно высокага майстэрства і традыцый мясцовых вінарабоў, выдатнай якасці, сапраўдная асалода для гурманаў”, якая іх крыху съмешыць, хутчэй бянтэжыць. Гэты старажытны грэцкі бог навучыў людзей вінаробству, а таксама вырошчваць аліўкі. Імя Эўрыдыкі, tym часам, вядомае ў тысячу разоў болей за імя Арыстэя. А менавіта ўцякаючы ад яго, яна наступіла на зъмяю і загінула ад джала.

Сабіна займаеца дакладнымі навукамі, але шмат чытае. Пераважна заходнюю літаратуру. Сучасную. Фабіян калісьці вывучаў антычную літаратуру. Зрэшты, “у галопах па Еўропах”. Хаця старажытнае пісьменства вельмі прывабіла яго. Пакінула, прынамсі, жаданыне некалі па-сапраўднаму пачытаць тэксты. Глыбока пераканала, што карані ўсёяе літаратуры ў тых далёкіх часах, у пергаментах і папірусах, у гліняных таблічках. Што берасьцяныя граматы — папросту мясцовая асаблівасць, каларыт.

Вывучаць недавучанае такім прыемным чынам — яшчэ цікавей. Парайушыся, яны спыняюцца на “Мускаце Арыстыя”. Сваіх ведаў тут недастаткова. На набярэжнай яны заходзяць у кнігарню, якая ў атачэнні высокіх кіпарысаў. У антычным слоўніку знаходзіцца патрэбнае імя. Яно належала старагрэцкаму пісьменніку. Ён напісаў паэму пра міфічны скіфскі народ, пра арымаспаў. Яны мелі толькі адное вока. А-ля цыклопы. Абставіна гэтая крыху бянтэжыць Сабіну і Фабіяна. Хаця, прычым тут цыклопы? Віно прысьвечана адному з самых першых літаратарапаў. Мець такую пляшку на стале — гонар, прыемнасць. Фабіян падлівае Сабіне. Паварочвае бутэльку і летуценна зачытвае: “Віно пераносіць чалавека ў съвет мрояў і каханьня”.

Раніцай пахне цёплымі букаткамі. Суседзі за сталом — сужэнцы з вялікага прамысловага гораду, дзе кепская экалогія. Праз некалькі дзён пры нагодзе яны прызнаюцца, што абодва — “супрацоўнікі”. Фабіян з Сабінай адносна яго так і падумалі. Потым ён прыйшоў на съяданыне ў расшпіленай кашулі, з ладным праваслаўным крыжам на ланцужку. І яны крыху завагаліся. Напачатку ніякай размовы — “дабрыдзень”, “смачна есьці”. Адно абмняяліся звесткамі хто адкуль. У яго, напэўна, язва ці гастрыт, бярэ дыетычныя стравы, аўсянку. У кухараў нестабільны настрой. То смажаная чырвоная рыба, розныя іншыя прысмакі, то абы-што, ажно шкада грошай.

Кандыцыянер, якім сюды завабілі Сабіну і Фабіяна, нечакана ня вельмі патрэбны. Ва ўсякім разе, не заўсёды. Надвор’е негарачае, прыемнае для жыцця. Зусім неспадзявана яны прыехалі са сваёй паўночнай сыпёкі ў паўднёвую прахалоду. Апынуўшыся ва ўмовах, аб якіх не маглі й думаны. Ім сказалі, што яны прывезлы з сабой дождж і палёгку. На дарозе іх засыпела гвалтоўная залева, сапраўдная пляга. Міні-аўтобус, які спачатку сипяшаўся, парушаючы дарожныя правілы, пачаў рухацца чарапашыным чынам, каб ня быць змытым воднымі плынямі з гор. Другім разам дождж засыпеў іх на пляжы...

Каўчэг, адплываў каўчэг. Фабіян спрабуе ўявіць сябе на борце. Адчу-

ваньне на мяжы вусыцішы. Стрыманая радасыць, што адараўся ад берага. А таксама, што пакінуты бераг хутка зынікае ў хвалях. Як пад час бедства. Цунамі, вывяржэння падводнага вулкану. Як зынікае арда ў адмысловых шапках з чырвонымі зоркамі. Захлынаеца салёнай вадою. Вобмегам траціць сваю пагрозу, небясьпеку, ваяйнічасыць, бясьследна губляючыся. Пекла, у якім нягорача. Фабіян ляжыць на пляжы з заплюшчанымі вачымі і бачыць, як вада ўзынімаеца, робячы горы каменнымі айсьбергамі.

Радасыць насельнікаў каўчэга і жах. Жах не дачакацца зъмяншэння вады, канца сусьеветнага патопу. Не дачакацца берагу. Памерці з голаду, калі закончацца харчы. Са смагі, калі скончыцца або сапсуецца вада. У бочку пакласыці срэбны сігнет, не забыцца. Святая вада, яна на срэбры, яна гаючая. Урыўкі думак. Як кідаецца конь у ваду, плыве за гаспадаром, што, скочыўшы з сядла, узбег па трапу паравода. І стаіць ля борту, здрэнцвеўшы. Зрэшты, Фабіян гэта сабе толькі ўяўляе пад уплывам кіно. Нічога заганнага мысыліць крыху шаблонна. Хаця няма ніякага шаблону, адзін прыклад толькі вядомы, іншых папросту не існавала. Малапапуллярная тэма. Іх выгналі, яны ўцяклі. Панічныя ўцёкі, казалі пра іх.

Самі сабе падпісалі прысуд. Прыблізна так, магчыма, думалі камісары, што засталіся на беразе, які патануў толькі ў фабіяных думках. Шкадавалі, што вымкнуліся з рук. Ці прабачылі, махнуўшы абыякава рукой? Наўрад. Паляўнічы азарт не зынікае да самага апошняга зацкаванага зьвера. І нават часова потым. Дагнаць, застрэліць, выкурыць з нораў, з логвішча, з бярлогу. Ад пагоні вочы заплываюць крывей, віно перамогі тлуміць галовы. Хтосьці шкадаваў, што няма аэрапланаў, каб дагнаць, разбамбаваць. Што няма флоту, затопленага ў 18-м. Хаця б адную субмарыну!

Гэтае мора, яно ці ня тое Чырвонае, праз якое ратаваліся ад ягіпецкай няволі? Ад нявольніцтва, абвешчанага свабодай? Знарочыстасыць параўнаннія. Мора было Чорным, а ўцякалі яны ад чырвоных. Фабіян расплюшчвае вочы... Клубы, грудзі. Фабіян служыў у "супрацьпаветранай абароне краіны" тут, блізка мора. Тоё, што ў падобных да яго аматараў добра гаю, напаўзабароненага тады, выклікала адно адмоўныя ўспаміны, пакінула ў ягонай душы досыць прыемных уражанняў. Не само войска, якім ён таксама пагарджаў, а знаходжанье пад час службы на паўднёвых берагах субтрапічнага раю. Ніколі раней ён ня бачыў мора. Ён яго палюбіў. Не хацеў зязджаць. Яму жадалася ня гэтулькі застацца, як папросту жыць ля мора. Хай нават халаднейшага, але якое значна бліжэй да ягоных мясцінаў.

Сабіна нарадзілася ля таго іхняга мора. З якога вылоўлівалі ня толькі рыбныя касякі, але і бурштынныя пацеркі. Сярод дзюнаў, пад небам, у якім журботна крычаць мэвы. Побач з рэйдамі, занятымі ракетнымі крэйсерамі. З затокамі, як селядцамі бочки, наладаванымі субмарынамі. І дзюнамі, за якімі хаваліся рухомыя краты радыёлакатарамі і спараваныя цыгары ракетных комплексаў. Моры ў той краіне былі падобныя. Яны заўсёды лічыліся небясьпечнай мяжой. Іх надзвычай пільна ахоўвалі. Публіка на пляжах старалася абстрагавацца. Ахова была падобнай. Адно радары, радыёлакатары і ракеты ў іншым разе хаваліся на вяршынях і сярод горных гаргараў, а не ў сасновых барах і выдмах. А падлодкі — у скалістых сховах. И мэвы над цёплым морам луналі вельмі буйныя і больш галаслівія.

Горы над самым морам абаранялі пляжную стужку ад засушных стэ-

павых паўночных вятроў. Але гэта што датычыць геаграфічнай мапы. На штабных усё выглядала інакш. Генералаў мала абыходзілі пляжныя радасыці і ўжо амаль не цікавілі крыху кававыя фігурыстыя харашуныкі. Па генеральскай завядзёнцы іх нават ня вельмі прываблівалі вінныя склепы ў горных сутарэннях. Генералам той арміі належала любіць гарэлку, не зважаючы на клімат. Незалежна ад яго. Тым, хто служыў тут, адно падабаліся дадаткова мясцовыя канъячкі. Але сапраўднай любоюю для іх былі штабныя мапы, у якіх яны плавалі, як рыбіны ў вадзе, то бок у моры. Адно, што пілі аднолькава шклянкамі, па-баявому.

Сабіна з Фабіянам адмовіліся ад кантовых, якія былі ў нумары, п'юць сваё віно з пластыковых. Заўжды пасыля вячэры альбо вечаровага шпацыру. За круглым сталом на тэрасе з марскім краявідам. Фабіян дзеля гэтага выцягвае з пакоя вялізны скураны фатэль з драўлянымі падлакотнямі. Скура тоўстая, у зморшчынах. З такой шылі калісьці крагі і скуранкі для авіятараў і аўтамабілістаў, а сёньня — чаравікі для амону і сыпецназу. Скураную гаргару яны называюць Сабакевічам, уладкоўваеца ў ёй зазвычай Сабіна. У талерцы марэлі, вінаград. Сыр. Лёгкая пластыковая шкляначка ажно падскоквае ад рэзкага струменю, які падае з рыльца. Лепей прытрымаць яе. Залацісты, бурштынны або гранатавы струмень.

Каштаваць віно, назіраючы зъмены на моры. Рух караблём. Марскіх аўтобусаў, якія спыняліся на кожнай самай малой прыстані, дастаўляючы пасажыраў. Яхты, рыбацкія траўлеры. Драўляныя шхуны. Адныя пераплывали краявід зълева направа або наадварот і зънікалі. Іншыя шукалі сабе месційка нанач. Часам нагадваючы ката, які пераборліва перакладаеца з боку на бок, зъмяняючы паставу, перад tym, як заснуць. Нарэшце кідалі катвігу. Калі пачынала цымнець, запальвалі ліхтары. Нейк па-хатняму. Сузіраныне руху, прыгатаваныня супакойвала. Так калісьці назіраў наступленыне ночы ў пампасах славуты пісьменьнік-авіятар з кабіны паштовага летака... Можа, яшчэ віна? Так, калі ласка. Ён адзначаў, пралятаючы над селішчамі і мястэчкамі, як запальваюцца агенчыкі ў дамах, распаўсюджваючы навокал у ночы цяпло камінка, сямейнага агнішча.

Увогуле Фабіяну пашанцавала тады. Гэтак трапіць на службу. Канешне, разам з астатнім мусіў адбываць кухонны абавязак, хадзіць на варту і дзяжурства па казарме і начныя баявыя, зрешты, цэладзённыя. Змагацца са сном з навушнікамі на галаве. Але можна было паслухаць музыку, трапляліся і галасы. Ня тое, што які-небудзь "Маяк". Можна пачуць шмат цікавага. Напрыклад: нават у нацыянальнай народнай арміі ГДР — можна піва, выхадныя — дома, віно, паляўнічыя каўбаскі. А пра армію ЗША і казаць няма чаго. З адкрытага мора было добра чуваць, ягонае люстра якасна адбівала, ствараючы перашкоды толькі ў штурм. Хаця шторміла часам падоўгу, асабліва што датычыла восені і халоднага сезону наогул. Абы афіцэр не засыпей. Хаця і самі яны карысталі з магчымасыці, слухалі відавочна таксама.

Дзяжурства на гары. Пячора з капэ. Бункер. Рамантыка. У пэўным сэнсе. На капыл, як у кіно пра стаўку фюрэра. Абеды дастаўлялі газікам з даліны, дзе казарма і сталоўка, склады, штаб і салдацкая чайнная. Грэчка, кавалак смажанай рыбы. Яйкі і шматок масла, якое ўлетку заўжды расцаплівалася, напітвала хлеб, на лусту якога клалі, каб не змарнаваць. У ленпакоі Фабіян, атаспаўшыся, спрабаваў штосьці выдумляць прыблізна ў

літаратурным рэчышчы. Паміж лістамі, пісанымі ў тым жа спытку. Пасъля першага году службы стаў даволі шмат чытаць. Часам нават сёе-тое купляў, калі трапляў у кнігарню ў звальненіні. І ў гарнізоннай кнігараныцы знаходзіў зредку цікавыя кніжкі.

Адчуваць сябе геаграфічна было прыемна. Фабіян у сваёй казарме пасъля адбою засынае, усьведамляючы, што за гарою мора, цёплае, чорнае ноччу мора. Цэлая прорва. Глыбокай вады з медузамі і дэльфінамі. А тамака, за морам, іншае жыццё. Ідэалагічна варожае. Зусім-зусім не такое, не падобнае. Як дзень і нач. Яны адчувалі гэта фізічна, ня бачыўшы таго жыцця і ня меўшы нават надзеі ўбачыць. Іх так вучылі. Паказвалі старыя-старыя чорна-белыя падрапаныя кінастужкі пра Ізмаіл і Чэсму. Кніжкі з карцінкамі. Патрыятызму навучалі. За морам уяўляліся накшталт запарожскіх казакоў — вусатыя ў шараварах і з чырвонымі фэскамі або ў чалмах страшныя людзі з крывымі шаблямі. Бармалеі з дзіцячага фільма.

Але баранілі яны не ад іх, не ад аматараў кальяну і ятаганаў. Баранілі не ад нашчадкаў янычарскіх, ад натаўскіх Фантомуў і “Б-52”. І ракетнай збройі амерыканскай. Дбайна вывучалі назвы і слуэты — летакоў, караблёў, субмарынаў, ракетаў — падводнага ды іншага базаваныня. Авіяносьцітаў. Гонка ўзбраеніні, псіхоз. І штурчнае іх узмацненіне. Бясконцыя вучэныні, начныя. Навалы бамбавікоў. Чароды крылатых ракетаў. Як хмары вострых атручаных стрэлаў персідскіх лучнікаў на калісаніцах. Баявыя сланы. Заняткі — уявіць лёт такой ракеты, ляціць нізенька па-над морам, узынімаецца, агінае гару і Фабіяну з хлоццамі капут. Амаль немагчыма зьбіць, увогуле заўважыць. А нейтронная бомба? Жах! А ўсякая іншая трасца? Хмары саранчы — каб зынішчыць ураджай, выклікаць галадоўлю.

Смак да антычнай літаратуры, цікавасць да амфараў размаляваных сюжэтнымі сцэнамі, захапленыне старагрэцкімі героямі прышчэплены яму тут, сярод сапраўдных элінскіх краявідаў з вечназялёнімі дрэвамі і вінаграднымі лозамі. Ён і паўночны кіславаты дзікі вінаград потым так-сама палюбіў... Як у кагосці са старажытных? “Што рабіцьмем узімку? Слухай: агонь распалі, ды, не шкадуючы, у кубкі зъмяшчальныя лі хмель уцешны, ды пацяпляй у цёплай бавоўне схавайся”. Фабіян ня мог даць веры, калі выйшла вялікая кружэлка “Па хвалях маёй памяці”. Яе набыць было немагчыма, але адразу зъявіліся запісы. Штосьці зусім надзвычайнае, як на тадышнія савецкія парадкі. Ніякага камсамолу, ніякіх саладжавых тэксцікаў. Вершы Сапфо ды іншых класічных паэтаў. “Песьня вагантаў”. Яе ён сипяваў, хаця б у думках, калі не дазвалялі ўмовы.

“У французскай старане, на чужой планете...” Уменыне абстрагавацца. У казарменных умовах — гэта галоўнае. Каб ня даць апанаваць сябе парцяшчыне, прыкрым армейскім завядзёнкам, ладу жыцця тупагаловых, якія як рыба ў вадзе пачуваліся. Кніжныя драўляныя салдаты. Сам Фабіян хутчэй заставаўся алавяным жаўнерыкам. Жыць унутраным жыцьцём. Мець уласны съвет. Без ахвоты, без імпэту і пагатоў азарту выгукваць каманды і адказы, раўці ротныя песыні. Нават не раўці, як іншыя, крыху падпіваць, калі побач прапар або яшчэ які-небудзь дзяжурны. “Плачце ж, мілія сябры, горкімі съяззамі...” Гэтак трывала дапамагала райская мясцовасць. Яе гістарычны дух. Тая ж генуэзская крэпасць — масток паміж напачатку антычным, потым скіфскім, затым надоўта — мусульманскім съветам і сярэдневечнай Эўропай. Можна было паразважаць на

паперы наконт татараў, агульнай мінуўшчыны. Гедымінаўскі замак. Дзе пасялілі іхняга хана Тахтамыша. Грунвальд, дзе знакаміта вызначалася татарская коныніца...

Раніцы, раніцы былі пазбаўленыя гарадскіх гукаў, аўтамабільнага шуму, нядзельных царкоўных званоў. Сыценаў і дахаў за вакном. Выходзячы на тэррасу, Фабіян узгадваў, што насупраць павінен быў начаваць карабель. Увечары прыплыў і запаліў агонь. А сёмай ён яшчэ на месцы. Робіцца ўтульна. У думках успрымаеца, як амаль стары знаёмец. Але ўвагу міжволі забірае сонца. Як вадкае золата ў моры, што нібы патэльня вялікая з аграмадным мёдавым жаўтком. Іншым разам на ўсходзе ранкам у моры расплаўлена жалеза. Сылепкае для вачэй. Глядзець немагчыма, можна толькі хуценька зірнуць. Ціхая, маўклівая раніца. Караблі прачынаюцца бязгучна. Толькі з усіх бакоў ад тэррасы капае з трубак кандыцыянер, якія старанна гудуць, халодзячы паветра ў пакоях. Паступова там, на караблях, устаюць, мыюцца, чысьцяць зубы, зъядаютъ сваю яешню і выпраўляюцца па справах. Мора для іх не адпачынак, праца. Не марнаваныне часу, а зарабляныне на хлеб. Раней, гаворыць каляжанка Сабіны, не было паліва, і яны ўсе калываліся ля берагу, прыкутыя ланцугамі.

Каляжанка зьявіцца літаральна на наступны дзень, прыплыве праз адзін пляж, яны тут усе навокал па прапусках. Караблі разыходзяцца, а Фабіян і Сабіна спускаюцца стромымі лесьвіцамі да пляжу. Жудасныя лесьвіцы, сотні прыступак. Але яны значна горшыя, калі трэба назад. Зрэшты, нечаканая трэніроўка. Пасъля выседжваньня каля тэлефона і кампутара. Фабіян іранізуе: другім разам трапіў у вучэбку. Але гэта пасъля пляжу ўжо. А на пляжы іх расшукала Сабініна каляжанка. Сабіна паведаміла ёй па і-мэйлу, што едзе адпачываць у Таўрыду. Яна пацікавілася — куды менавіта. И таксама прыехала, утрох са сваёй сяброўкай і яе дачкой.

Бадай самы рамантычны момант. Караблі ўладкоўваюцца на начлег, ствараючы на вадзе, у цемры часовыя паселіща — з выгляду такія ж, як на беразе. Толькі ў моры менш дамоў і меней жоўтых вокнаў. І няма вуліц, калі не лічыць зіхатлівы ходнік ад пражэктара, які на мачце траўлера. На тэррасе можна запальваць съятло, але тады ня бачнае мора і прысутнасць ягоных часовых жыжароў, падарожных, якія спыніліся на начлег у сваіх перасоўных гатэліках, што быццам ліхтарні папярэджваюць аб уласнай прысутнасці. Распаўсюджваючы навокал жоўтае съятло. Lemon juice. Альбо апельсінавы... Разыліты на чорную марскую роўняндзь. Жоўтыя начныя вочы невядомых зъяўроў. Магчыма, загадковых марскіх пачвараў, якія ўдзень хаваюцца ад сонца і ад людскога вока. Ах! Трэба класіціся. Апошні глыток вінца, затрыманы ў роце. Быццам раздушыў нёbam ды языком і затым разжаваў даўку паўночную вінаградзіну.

Фабіян заплюшчвае вочы. На чорна-белым экране па высокіх хісткіх трапах уверху съяшчаюцца цывільныя буржуазнага выгляду пад каплялюшамі з сакважамі, трысыцінамі, у пенснэ і акулярах, у скуранных пальчатках панове, а таксама дамы, дзеці, гувернанткі. Мы ня ведаем, а хутчэй здагадваємся, што сярод іх дактары, суддзі, адвакаты, універсітэтскія выкладчыкі, банкіры, купцы, стацкія ды іншыя дарадчыкі, дэпутаты, правадыры шляхецтва, земскія чыноўнікі, памешчыкі, паштовыя і тэлеграфныя службоўцы, чыгуначныя інжынеры, фабрыканты. Фабрыканты бяз фабрык, інжынеры без чыгункі, паштавікі і тэлеграфісты бяз пошты і тэлеграфу, памешчыкі без зямлі і сядзібаў, земскія чынавенства даўно бяз земстваў, правадыры бяз

шляхты, дэпутаты бяз Думы, стацкія дарадчыкі без міністэрстваў, купцы без тавару, крамаў і параходаў, банкіры бяз банкаў, а калі з грашыма, то з абясцэненымі, выкладчыкі без універсітетаў, без мікраскопаў і глобусаў, астралябіяў, адвакаты без прамоваў і падабаронных, суддзі бяз мантыяў, дактары бяз лекаў і шпіталяў.

У агульнай чарзе ўзынімаюцца на сваю, ва ўласных вачах, Галгофу гімназічныя настаўнікі, вучоныя, прафесура, прыват-дацэнты, філосафы, паэты і празаікі, газетчыкі, актрысы з акторамі, рэжысёры правінцыйных і сталічных тэатраў, піяністы, скрыпачы, дырыжоры, божа ж мой, тэнары, басы і сапрана, нарэшце шахматысты і нават балерыны і танцоўшчыкі. Хтосьці трymаў з сабой біблію, хтось пару тамоў Пушкіна, нехта, можа, бляшанку з попелам, жменю зямлі, а іншы бутэльку масандры. Фотаздымкі, лісты з маркамі больш няіснай краіны, марныя купюры з імператарамі ды імператрыцамі... Адбываліся вялікія пярэбары нават не народу, пярэбары, кажучы цяперашняй моваю, съпецыялістай, адмыслуцца. Неверагодна: сълізгалі па леерах спрытнымі рукамі жанглёры, акрабаты, хадуны па канце, паглынальнікі агню, кінжалашт, утаймавальнікі зывяроў, картачныя фокусынікі, але й шулеры і таксама клоўны, як жа бяз іх? Яны болей не былі патрэбныя, прынамсі не адчувалі сябе дарэчнымі, паставілі крыж. Засталіся далакопы, іх чакала праца, праўда, за яе перасталі добра плаціць, што ні дзіўна.

Напруж думку: ці яна, флатылія, якая ня вернеца, здавалася каўчэгам, каўчэгам-караванам на свабоду? Ці каўчэгам быў сам Крым? Часовым каўчэгам, як хутка высьветлілася. Які ім давялося съпехам пакінуць, ратуючы свае душы, істоты, свае гонар і годнасць, жыццё. Сваю рэлігій-насць, сумленыне, як ні дзіўна, сваю любоў да радзімы, да зямлі продкаў, да айчынных съвятыняў. Але з разьбітымі надзеямі, з раструшчаным як царкоўны звон шчасцем, са згубленымі радасцямі. Уласна кажучы, бяз веры, пагатоў без цара і зусім без айчыны. З пахаванымі марамі, учораши-німі непатрэбнымі посьпехамі, стлумленымі жаданьямі, марнымі планамі, колішнімі пражэктамі, з недарэчнымі сёньня памкненнямі, з пакінутымі ў іншым жыцці каханьямі, вянчаньямі і шлюбамі.

Не зважаючи на спробы ў думках сягнуць унутр, зазірнуць пад скуру, Фабіян працягвае сачыць за нямымі сёньня падзеямі, за рухамі людзей, якіх больш няма, кінахроніка працягваецца. З берагу, які робіцца небясьпечна землятрусым на, хай больш бясьпечную, але не да рэшты дабранадзей-ную палубную паверхню дробнай салдацкай хадою кіруюць вайскоўцы: са съцягамі, пры пагонах, узнагародах, са зброяй — з шаблямі, рэвалверамі, са стрэльбамі і кулямётамі. Казакі, канешне. Жандары, паліцыянты, турэмныя наглядчыкі таксама. Бацошкі з матушкамі, з крыжкамі, абразамі і нават харугвамі, не пакідаць жа, але без съвятої вады, без царкоўнага кагору і праславірак, толькі са съвечкамі, з грамніцамі, яны лягчэйшыя і месца меней займаюць.

Глядзіш на тыя даўнія чорна-белыя паражэнскія пярэбары, ліхаманкавую пагрузку на караблі і стрэмкай адчуваеш нечаканую думку пра кінааператараў. Но мы сёньня толькі дзякуючы менавіта ім маем візуальнае ўяўленыне, прычым дакладныя веды пра тое, што тады адбывалася. Яны працавалі на прычале, яны грузіліся са сваімі грувасткімі аппаратамі ў апошнюю чаргу. Ім неабходна было захаваць стужкі, знайсці ўмовы ў Стамбуле, каб праявіць кінахроніку. А калі гэта здымалі для ЧК? Таксама магчыма. Хто

мог перашкодзіць, арыштаваць, застрэліць? Ніхто не звяртаў, напэўна, асаблівай увагі.

Сыцягі, якім больш ніколі ня трапіць у бой, ня стаць пагатоў пераможнымі, якім наканаваны моль і нафталін. У лепшым разе музейная вітрына для вузкага кола. Некаторыя, праўда, трапілі напачатку ў храмы, але ў ніякім разе не ў штабы, не ў казармы, не ў цытадэлі. Якая карысьць ад іх у храме, сваім ваяўнічым прызначэннем яны супярэчаць яго духу, само знаходжанье ў царкоўных съценах — дысананс. Як паказаў час, яны, не-калі баявія, выветрыліся ад пораху, але па-ранейшаму вайсковыя, стваралі пазней небясьпеку для эмігранцкіх цэркавак і съятароў. Не заўжды, але даволі ў шмат якіх выпадках. Хай сыцілія, амаль сарамяжлівія, згорнутыя, без прэтэнзій на большае, яны захоўвалі небясьпеку сваімі арламі, божым тварам, крыжамі, сваімі “яцямі”, сваёй былой славай і нават апошнімі і канчатковымі паразамі, сваёй біяграфіяй.

Калі быць аб'ектыўнымі, гэта ўсё ж і дакладна нават не былі насамрэч уцёкі, як авясіцілі адразу пераможцы, як ім хацелася лічыць да ўласнага здавальнення, дзеля славалюбства, шматразовага ўмацавання свайго геройства, сваёй у рэшце рэшт выніковай перамогі. Не, гэта не былі зусім уцёкі. Дай Бог любой іншай арміі адышыці з пазіцыяў у шыхце з прымкнёнымі штыхамі, пакінуць зямлю, якую абаранялі з апошніх сілаў, да скрайняй магчымасыці, адышыці гэтак жа пад сыцягамі, з аксельбантамі, ганарова, і вочы ня трэба было хаваць адным ад адных. Ганьба з гонарам напалам. На жаль.

Хто хацеў, той узышоў, нават хай няпэўным сумнеўным крокам, на апошні хісткі бераг радзімы, на карабельную палубу, як на каўчэг. Хто перамог ваганыні, хто адчуваў фізічны жах да навалы, што імкліва сыходзіла з гор да мора. Хто не знайшоў ў сабе волі, не адчуў ращучасыці, хто разъмяк, змаладушнічаў, лічачы, што бацькаўшчына даражэйшая за паратунак, што ахвяруеца дзеля яе, хай рызыкуючы, што пераможаных ня судзяць, што ўрэшце рэшт ня ўсім хопіць месца на борце... прыгнечаныя, спустошаныя, здратаваныя маральна чырвонай конніцай, яны зьнябытыя, зньявераныя, зламаныя, зьнішчаныя ўнутрана і абыякавыя да ўласнага лёсу, яны, хто рызыкаў, хто застаўся нязрушна на месцы нібы камень, грувастка, няўцягна, нічога не адчуваючы, нават страху, хатя кожны ўглыбках душы меў дробныя жарынкі, жменьку прыску, які ледзь цымеў, але захоўваў у сыціодзёнае лістападаўскае надвор'е рэшткі цяпла, рэшткі надзеі, што не загіне, што ацалее, хай нейкім цудам, нейкім дзівам, але павінен застацца жывым, пашкадаваным новымі гаспадарамі апошняга кавалка, архіпелага краіны, апошняга яе берага, з якога змыла марской хвалій усіх нязгодных, хто не скарыўся, не пагадзіўся, не ўтаймаваўся. Яны, хто застаўся, усе яны съяротна памыліліся, яны падкінулі ў паветра манетку, але ня здолелі яе злавіць: раптоўна запанавала цяmrэча. Заслона не апусцілася, упала. Як зрынаюцца зьнічкі ў густым крымскім небе.

У сьпешшы эвакуацыі, у атмасферы безнадзеянасьці, фатальных настрояў, краху, у панічным страху ці пакінулі яны сваю агентуру? Генерал Клімовіч? Ці проста ў роспачы спаленая ўсе масты, абрэзаная драты, спыненая сувязь, адцятыя як навостраным нажом альбо сякерай ад матчынай пупавіны. Сваіх прыхільнікаў, людзей з гартаам, якія заставаліся съядома, каб рыхтаваць, але рыхтаваць што? Мяцеж? Ці вяртаныне арміі, высадку на бераг, які яна цяпер пакідала? Але прыклад з гісторыі

— высадка замежных войскаў, Крымская вайна, быў няўдалым, непераканаўчым, безвыніковым, не дазваляў асабліва спадзявацца. Праўда, гэта былі чужыя арміі, хаўрус ворагаў, што конча істотна. Але ці рэальна арміі, якая здала пазіцыі, адступіла з апошняга свайго поля бою, прычым не за дэмаркацыйную лінію, не засталася дзеся побач, адступіла за марскую нетру ў зусім чужынскі край, ці рэальна спадзявацца, цепліць кволую надзею, што яна не расыярушыцца, не змалее, ня сыдзе ў пясок нібы абязрушаная хвала, сканалая, а набудзе новае дыханье, адчуе сувежую кроў у жылах і нагэтулькі ўзмацненне, што ращуча наважыцца ня проста вярнуцца назад, каб зрабіць адчайную спробу высадкі на заняты праціўнікам бераг, але каб замацавацца на ім, застацца, перамагчы. Не самагубчы чын зьдзейсніць, ня з мэтай памерці на крымскім беразе са зброяй у руках... Рытарычнае, бадай, пытаныне. Ці магчыма зноўку ўвайсьці ў ваду, якой болей ня будзе? У жаху і болю, съяўшыся, яны пакідалі небясьпечны бераг у полымі.

— Генерал Клімовіч, ці не сваяк твой часам, Сабіна?

— Можа й сваяк, але хутчэй цёзка проста.

— Урангель успамінаў потым, як за некалькі месяцаў Клімовіч вынішчыў у Крыме ўсю бальшавіцкую агенцтуру, нездарма паставіў яго контрразведкай кіраваць. Дый землякі, гэта не апошній абставінай было, напэўна.

— Не, не, у нас дакладна не было паміж сваякоў такіх, такіх, карацей жорсткіх, генералаў увогуле тым больш, не было.

— Усё гэта толькі ў пэўным сэнсе насталыгчныя моманты сёньня, усяго толькі. Напрыклад вось: адзначаюць сьвята Беларускага гусарскага палка, генерал Урангель вельмі падбаў. Сказаў палымянную прамоўку перад конным шыхтом. Ён прайшоў па ўсіх эскадронах і выпіў з кожным па чарцы, а затым быў абед у афіцэрскім складзе.

— Калі такое было?

— У 17-м, на Румынскім фронце.

— Ты сказаў — ён падбаў тады...

— Ну, я чытаў, што ён паслаў да румынаў, каб набылі воз віна і ў кожны эскадрон выдалі па барылцы, каб узьняць настрой гусараў, нашых, беларускіх. Добра, забудзем. Хаця, вось яшчэ: наш Ермачэнка быў ад'ютантам у генерала. Праўда, брахлівия газеткі абзываюць яго вельмі дрэнным чалавекам, але ў іх усё выклікае нянявісьць...

На суседнім пагорку, зусім побач са "Шчытом і мячом" музей савецкага пісьменніка: дом сярод дрэваў і хмызоў з вокнамі кабінету на поўдзень, на бязьмежную марскую прастору, нават балконік ёсьць. Фабіяну крыху зайдзросна: у такім месцы, у такіх умовах жыць і пісаць кнігі... Ці задумваўся той, ці ўзынікалі ў галаве яго карціны вялікага зыходу Белай арміі? Не маглі не ўзынікаць. Да слова, порт, месца адпраўкі апошняга Белага каўчэгу, ён справа, крыху далей, але таксама бачны адсюль.

Тэма, аднак, была ня так непапулярнай, як хісткай, небясьпечнай, навошта чапаць тое, што можа выбухнуць, апаліць, моцна параніўшы ці нават заб'е да съмерці? Пісьменніцкія шэрагі й так прарэджвалі са сталай рэгулярнасцю, з дбайнасцю стараннага гаспадара. Вышукваючы, прасьевечваючы, спрабуючы літаральна на зуб: ці не фальшивая манета, ці дакладна адмерана чырвонага золата, ці няма хібных нотаў, ці не пра-глядаецца скажонай перспектывы, ці ня бліклья фарбы або, наадварот, занадта змрочныя, чорныя, брунатныя, ці не чутно дысанансу, ці няма,

не праглядаеца скрыўленыне галоўнай лініі? Як з чужынскімі ўплывамі, з варожымі настроемі, папутніцкімі поглядамі? Ці няма неадпаведнага прысмаку, непрыемных пахаў, заморскіх пекнасьцяў, шкодных поглядаў? Падазроных, зьдзеклівых, іранічных інтанацыяў?

Няпэўны шлях цэлай грамады, насельніцтва даволі вялікага гораду, якое апынулася на вадзе нібы ў чаканыні біблейскага патопу. Ды што там казаць: насельніцтва крымскай дзяржавы. З усіх партой адыходзілі ў мора перагруженныя судны, дзясяткі і дзясяткі, не касякі птушак у небе, а караваны з людзьмі па хвалях кіравалі ў вырай, каб не вярнуцца. Шлях такі ж няпэўны, як хісткай была цяпер палуба ў час абавязковых восенінскіх штурмаў. Вагаўся абмежаваны съвінцова-шэры краявід у вачах, безупынна вагалася само мора, хвалявалася, гушкаючы.

Фабіян у галаве, перад унутраным зрокам, пракручваў туды-назад кінастужку, з кожным разам атрымлівалася крыху інакш, з узмацненнем, выяўляючы першым разам някідкія, менш заўважныя моманты, на якія не звяртаеш увагі, бачачы на экране перш усё буйное, больш агульнае. Уласыцівасць зроку, яго ўзаемадзеяння з мозгам, якому дасылае сігналы пра фіксаваныя візуальна аб'екты, дзеяньні, рух.

Другі мясцовы пісменнік жыў пад гарой, на якой пісаў свае творы той, першы, пра якога Фабіян узгадваў папярэдне. У гэтага быў дом больш шыкоўны, нагадваў хутчэй вілу на набярэжнай, на самым праменадзе, з шэрагам унушальных пальмаў перад фасадам. Таксама цяпер музей: грувасткі стол, грувасткая пісьмовая прылада з чарніліцамі, грувасткі драўляны гадзіннік на падлозе, накшталт трафейных, што з Нямеччыны прывозілі. Пішучай машынкай ён не карыстаўся, рукапісы перадрукуювала машыністка. А потым выдавецтва, рэдактура-карэктурна, цэнзура і гэтак далей. І можа быць нават сталінская прэмія пры канцы адпрацаванага ланцужка. Зрэшты, ён і быў лаўрэатам.

Адзін пісаў пра тое, як конная Чырвоная армія ачысьціла Крым ад белагвардзейцаў, пра стварэныне калгасаў, барацьбу з засухай, ірыгацыю і ўраджай бахчавых. Другі, які жыў зверху і бачыў мора значна шырэй і на большую адлегласць, стараўся быць хоць крыху нейтральным, на-колікі магчыма ў тыя часы, пісаў пра рыбалову, тутэйшых вінаробаў, у яго атрымлівіся някепска марскія аповесці і нават антычныя сюжэты на мясцовым матэрыяле. Той, які жыў у кідкім месцы, на шыкоўны дом якога заўжды зважалі адпачынкі, зрабіў бяспройгрышны крок — напісаў эпапею “Чарназём” — пра тое, як герайчныя савецкія людзі эшалонамі возяць чарназём у цэнтральны засушлівы Крым, каб ператварыць яго ў квітнеючы ўрадлівы сад, у сапраўдны, а ня выдуманы зялёны рай, возяць адтуль, дзе тлустую глебу ня ведаюць куды падзець.

Фабіян спрабуе думаць так, як маглі разважаць уцекачы, спрабуе рэканструяваць іхнія думкі, настроі, пачуцці, але разумее, што вельмі прыблізна атрымліваеца. Ня можа ён, які ў другім пакаленіні нарадзіўся ў новай краіне пераможцаў з сярпом і молатам, пражыў цалкам ва ўмовах, створаных імі, у гісторыі, якую яны прыдумалі, вартаваў тут, на краі былога райскага зямлі іхні лад, іхнюю рацыю, іхнія погляды, іхнія заваёвы, іхнія ваяёнічныя паводзіны нарэшце, іхнія месцінства, інакш... Яму ня надта прыемна, але ён разумее, што ў яго, аднак, лепей атрымліваеца думачь так, як уласыціва тагачасным пераможцам, а невымушаным уцекачам.

Разбураны былы іхні гарманічны парадак, дзе яны пачуваліся дома, гас-

падарамі, зынішчана мінулае суладдзе, зыніклі лагічныя сувязі, адбыўся зрух у часе і прасторы. Ранейшы сусьвет зруйнаваны да падмуркаў, люстэрка раструшчанае, талерка разьбітая. Ці магчыма склеіць хаця б разарваныя на шматкі старыя фотакарткі? Не, Фабіян ня цешыць сябе вялікім спадзяваньнем. Апынуцца ў шкуры адрынутых задача вялікацяжкая.

Памежны стан паміж жыцьцем і съмерцю, рэчаіснасцю і вар'яцтвам, надзейі і роспаччу. Новая, нявывучаная роля, няма ніякіх тэкстаў, ніякіх падказак: адгэтуль і назаўжды — ні госьць, ні гаспадар.

Міжволі ў галаве Фабіяна нараджаюцца думкі, пачынае выбудоўвацца план: як варта было дзеянічаць Урангелю, як найлепей бараніць ідэальна абкружаны морам, злучаны з мацерыком вузкай пупавінай, ён быў нібы створаны Богам для абароны. Фабіян спрабуе адхінуцца ад думак: глупства гэта, недарэчна, гісторыю не перапішаць, старыя штабныя карты не перакроіш. Ён разумее, што Урангель бадай ня мог замкнуцца ў Крыме, яму трэ' было разывіваць наступ, паказваць, перш Антаніце, і сабе не ў апошнюю чаргу асабіста, што армія на нешта здатная, ня толькі да абарончага адседжваньня ў крымскім мяшку. Арміі патрэбны рух, перамогі. Асабліва паслья паразаў, уцёкаў, фатальны эвакуацыі ў Крым. Хаця, як на цвярозую галаву, ён ня мог не разумець, што ўмацоўваць з усіх бакоў, на найболыш небяспечных напрамках, кругавая абарона можа працягнуць існаваныне як ён сам называў — апошняга...

Несувымернасць, неадчуванье дыспрапорцыі, неразуменне таго, што памер такі завялікі як на цябе, што апынешся ў ім, як у мяшку. Прыблізна так, мабыць. Як, між іншым, ня мог і сам Крым зъмясьціць адначасова сотні тысячаў уцекачоў, што съязжаліся з поўначы, зверху мапы нібы ў ізаляваную судзіну, але “адпампоўваліся”, больш-менш сталымі рэйсамі адплывалі на паўднёвы заход. Каб вызваліць месца для наступных.

Гэтак і крымская армія, выступішы вонкі, вымкнуўшыся часова на стэпавую прастору, не была здатнай, ніяк не магла доўга разывіваць наступ, бясконца пашыраць фронт, бо ў любы час плеўка расыцягнулася б і лопнула. Нельга бясконца дзьмуць у шарык. Гэта, ня кажучы пра бяспрэчны, няўмольны факт: яе напруженая высілкі з поўначы гнялі адной толькі ўжо сваёй вагой, цяжарам, масай значна большая чырвоная армія.

І яна, крымская армія, неўзабаве сама, без ніякай каманды, адчула, што далейшы рух наперад самазагубны. Яна расыцягнула лукавіну фронту да небяспечнай мяжы, калі ён неўзабаве пачне сьвіціцца нібы старое радно і стане зусім некантролювана ў самых часам нечаканых месцах лопацца, дзерціся і вызваленую часова тэрыторыю зальле як атрамантам чырвоная коньніца.

Так-так, крымская армія ў рэшце рэшт адхінулася, адхапіла руку, як ад напаленага жалеза, як ад полымя, стала выдыхацца як адкаркаваная нават не віно, а хутчэй піва, самаадвольна адзялагавала, як рэагуе жывая губка ў небяспечнай сітуацыі. І пачала съціскацца чыгрынавай скурою, зъмяншаючы імкліва заняты раней абшар, канцэнтруючыся на ўваходзе, загушчаючыся, каб закаркаваць, запячатаць нібы сургучом бутлю. Але яна працягвала залівацца назад праз рыльца, як у пушчанай адваротна кінастужцы, у пасудзіну паўвострава. Атрымлівалася старая амфара з цяперашнім марачнай мадэрай. Яе разылі па келіхах, але вярталі назад, ня выпу́шы, не адсвяткаваўшы перамогі. Зылівалі, каб захаваць да заўтра, проста каб не змарнаваць, пра новы прыдатны

выпадак ніхто ўжо ня думаў, спадзяваньняў не заставалася нават у самых крамнёвых.

Сабіна з Фабіянам з цікаўласцю разглядаюць вінныя вітрыны, чытаюць назвы і астатнія звесткі. Яны ўпершыню апынуліся перад цалкам крымскімі шэрагамі віна, якія аказаліся вельмі разнастайнымі. Так, бывае, апынаешся ў іншай краіне ў кнігарні, дзе ўсё табе цікава. Але як немагчыма набыць, прачытаць тым больш, столькі кніжаць, так няма сэнсу марыць пакаштаваць вялікую колькасць вінных гатункаў. Адкаркоўваючы над морам новую бутэльку з бурштынным віном, Фабіян задумваецца ўголас:

— А цікава: якое віно пілі яны тады, шмат пілі ці не? Ці былі нейкія абмежаваныні? Лёгка яго было набыць, атрымаць?

— А можа ім у пайку выдавалі, такое немагчыма? — прапаноўвае Сабіна свой варыянт.

— А нявыключана. Можа, хіба ня ўсім. А ў бронецигніках, у бронеатрадах, лётчыкам, канешне. На караблях, само сабой.

— Але такое, як мы з табой на вуліцы пакаштавалі, з бочачкі, як ты хацеў.

— Таннага, напаўдэсертнага? Вельмі верагодна. Хаця штабісты, контрразведка, яны мелі лепшае, напэўна ж.

— А ўжо матросы потым хапалі пад руку што трапіцца, што кепска ляжыць, ці не?

— Матросы — вядома ж. А вось да іх у розных палках, у розных частках магло быць сваё віно нумар адзін, свой гатунак. Мелі ж яны ўсе адметныя колерам фуражкі, шэўроны свае, съязгі. Быў выразны падзел, захаваўся нават у эміграцыі: авіятары, кавалерыя, бронебатальён, карны, артылерысты, юнкеры і на палкі таксама паасобныя.

— Марскія афіцэры аддавалі перавагу рому, а медбраты — сыпрытусу, як ты думаеш?

— А мне думаецца, адным больш падабалася масандра, іншым магарыч, а некаму “Сылёзы Учан-Су”, вось і ўсё, на што мне фантазіі хапае рэальна, хаця гэта ўсё цікава. Нам толькі застаецца ўспомніць пра іх за шклянчакай сέньня.

Фабіян падсумаваў у думках: што такое віно? Гэта сонца, хмель, сокі вінаграднай лазы, але й здароўе таксама... Ускочылі з-за стала, не пасьпейшы дагаманіць, дапіць. За іх дапілі іншыя, не пагрэбавалі, паклаўшы побач на стале наганы. Каб тых, хто не пасьпейшы эвакуявацца, ня здолеў ці не пажадаў, як звяроў зацкаваць, выгнаць з нораў і абмыць удалае паліваныне на тых, хто не аказваў супраціву, на бязбройных і, захмлеўшы ад лёгкасці крыві, адсъятаваць расстрэлы, учыніць баліваныне пераможцаў, якім дасталіся трафейныя гарматы, браневікі, бочки з порахам і віном і ўчарашнія ворагі...

Прафесар антычнасці, які чакаў пасадкі на судна, трymаў у галаве выбітыя ў крымскім камені сентэнцыі, парады, эпітафіі, не зважаючы на ўсе навалы — захаваныя праз вякі, каб ён змог напісаць нечаканую дысертацию, выступіць з бліскучым дакладам у імператарскім таварыстве аматараў старожытных тэкстаў, выдаць іх пад саф'янавай вокладкай, зрабіць фурор у вучоным съвеце. Ён адчуваў сваю непатрэбнасць, чужацеласць у іншым жыцці, часе, съвеце, які гіганцкай хвалій насоўваўся з поўначы, з-за гор. Прафесар не дадумаўся сабраць калекцыю, проста занатаваць хуткай рукой сяк-так запісы папярэдняй царскай эпохі і самыя апошнія, якія

адлюстроўвалі зьмену ўладаў, запісы, што згінуць пасъля іхніх уцёкаў. Ён ня мог таксама падазраваць, які своеасаблівы росквіт новых надпісаў чакае Крым заўтра. Будучая ўлада жыць не магла без транспарантаў, плакатаў, заклікаў і пагрозаў. Сыцены, вуліцы і плошчы павінны былі крычаць новай моваю, лаяцца, рагатацца, зьдзеквацца, у ніякім разе не маўчаць.

Фабіяну сέньня вядома тое, чаго не маглі ведаць тагачасныя ўцекачы: дзясяткі газетаў, якія размножыліся пры Урангелю, будуць зьнішчаныя, каб съледу не засталося ад таго, няіхняга жыцьця, ад страхаў, турботаў тых, хто не жадаў здавацца, не жадаў падпарадковацца, хто ўсё што мага рабіў, каб ня трапіць у жалезныя рукі, не апынуцца ў пад'ярэмным стане, каб вымкнуцца на волю, хай гэта абернеца беспрытульным лёсам, хай яны стануць бяздомкамі, але свабоднымі, што праўда стануць вымушана, гвалтоўна, бо — выгнаныя, сапхнутыя з берагу пясчанай бурай, съмерчам.

З жалезных абцугуў махіны, якая падрыхтавалася няўмольна-дбайна разылічыцца з кожным, хто не пасыпей эвакуявацца, ня трапіў на борт уцякацкага каравану з караблём, для яго не хапіла месца ці ў апошні момант у яго апусыціся рукі. Для махіны няважныя матывы, акалічнасці, яна — прылада помішчання тым, хто апынуўся паміж молатам і кавадлам. Так, гэта рухаліся жорны гісторыі, уласна кажучы, пра якія пажадана максімум толькі пачуць часам, чымсьці трапіць у іх.

На думку Фабіяну міжволі прыходзяць згадкі пра хімію, фізіку. Вадкасыці, пасудзіны, шчыльнасць розных, агрэсіўнасць. Карозія, іржа, кіслотнасць, растварае нібы скуры дубіць. Зъмешваюцца вадкасыці, якія маюць супрацьлеглае паходжанье, не спалучаюцца, у прыродзе не існуюць разам. Якія магчымы вынікі? Алхімічная рэторта. Штучнае золата? Уяўны філасофскі камень? У рэчаінасці чаго дасягнулі? Біблейскага міру, хіба, але бяз ладану й золата, дакладна.

Існуе мноства рэчываў, якія ніяк не рэагуюць паміж сабой, якія бяспечныя адносна сябе, каталізатар нічога не зъмяняе, ці хай акселератар, калі ўспомніць механіку. На справе існуюць таксама такія, якія ня зъмешваюцца, не ўступаюць у рэакцыю, ператвараючыся ў нешта новае, але яны ўзаемна выцясьняюцца. Агрэсія: хто каго?! Вынішчыць у гэтым канкрэтна месцы, масай выцясьніць, выдушиць, перакрэсліць. Як жалеза выплаўляюць, ліюць у пясок.

Дагэтуль дзівье сілы ўзаемадзейнічалі, шукалі пастаяннага кантакту, як паветра дзеля падтрымання тэмпературы гарэння. Так-так, яны прагнулі выкрасаць іскры, запальваць агонь, выклікаць выбухі, ствараць зънішчэнні. У тую сьцюдзённую фатальную восень ніяк белае не спалучалася з чырвоным. Сумесь атрымлівалася толькі выбуховая. Крым зусім не нагадваў палітру мастака, не нагадваў шклянку з водой, каб зъмяшаць акварэлі. Відавочна: у лепшым разе атрымлівалася славутая крывавая Мэры. Падзеі той восені, калі зусім абстрагавацца, нагадвалі звыклае механічнае дзеяньне: адну вадкасыць выпускаюць, закаркоўваючы дбайна дно. Можна выцерці руки.

Калі яны адплывалі, стоячы сьпінамі наперад, не маглі не ўзынікаць у некаторых галовах цымяныя, неканкрэтныя думкі пра Траянскага каня. Вось каб жа такое стала магчымым! Толькі не драўляная конская статуя, не. Вялізны танк з пачаткаў Першай вайны, жалезная гаргара, што спараджала паніку сярод атакуючых салдатаў міжвольнае трымценьне, нават калі ён рухаўся не насустреч ім, а ззаду, рухаўся ў адным з імі

напрамку, з адной мэтай. Нібы аграмадная жалезная жывёліна-выканене, злавесна павольны вусеневы монстр памерамі, выглядам, а тым больш рухам выклікаў сапраўдны жах, выклікаў страх у акопах, якімі б надзейнымі яны не былі. Прымушаў людзей закопвацца ў зямлю, хавацца глыбей, шукаць нораў бы звяры й полазы. Танкі паўзлі ў гушчыні баёў быццам перасоўня фартэцыі з гарматным агнём. А можа Фабіяну так толькі здаецца і думкі наконт каня Траянскага — гэта адно яго ўласныя фантазіі. Ці да антычных рэмінісценцыяў ім было, ці мог хтосьці ў тыя хвіліны складаць у галаве пражэкты хаця б таго, што пазней назавуць пятай калонай? Дый з сімволікай было б складана. Як вызначыць, хто ёсьць хто? Алена — гэта хіба Расея, якую выкралі чырвоныя? Ці Траянскім канём быў часова Крым, які не ўдалося ўратаваць? Як іголка ў вушка трапіла скрэз вузкі перакопскі калідор чырвоная кошыніца, разгарнулася, апчэціўшыся тысячамі шабель, пік, штыхоў, скіраванымі ўперад, у бок уцякацкіх плоймаў. На пакінутым беразе засталіся каты і сабакі, і коні, якіх пагатоў забраць было немагчыма. Так пазбаўляюцца на паветраным шары ці ў шлюпцы лішняга балаstu.

Узняць трап, аддаць швартовы! Строма, прорва, пустата. Сыцінулася роспачна сэрца, перацяля паветра. Халодныя хвалі, штармавое мора, нізкае змрочнае неба, сыцодзёны вечер, ёдкія салёныя пырскі. Сmak разьвітаныя на вуснах. Раны гояцца часам, гэтая чакала іх яшчэ далёка наперадзе, ня хутка, праз гады. А цяпер марская соль толькі пачынала яшчэ мацней яе разьвярэджваць.

Праз Чырвонае мора, каб выратавацца з палону ягінецкага і расьсекацца па съвеце, вельмі ў значнай ступені растварыцца з цягам часу ў замежным асяроддзі. Але Чорнае мора страшнейшае. Яно сапраўды чорнае-чорнае, яно — прорва, бездань. Усё: прыцісні мацней здымкі людзей, якіх больш ня ўбачыши — ня толькі памерлых, тых таксама, якія засталіся ў пасты. Так і краявіды роднай краіны, яны цяпер толькі на фотакартках. Краіны, якая засталася ззаду, ва ўспамінах, у снах, у мроях, якая ня зынікла, але зыначылася, сталася супрацьлегласцю, зрабілася забароненым плодам, экзатычным фруктам, каляровым, съвяточным, але з чарвяточынай, з нябачнай пагрозай атручанасці.

Эфект, адваротны фотапраяўцы: выява пачынае траціць выразнасць, абрысы спаквала раствараюцца, канкрэтыка зынікае, берагу болей няма, а ёсьць толькі цёмна-шэры краявід, суцэльная безжыццёвасць, брудная пляма, усё, краіна не існуе. Як ты для яе, зрешты. Якісьці візуальны падман, міраж, брыдкія кепікі.

Каб напоўніць бурдзюк новым віном, спачатку трэба выліць з яго сапсутую воду, прынамсі застаялую, што задохлася, рэшткі. Каб спадзівацца на ўдачу, мець посыпех, каб выйграваць, трэба дыктаваць свае ўмовы, правілы гульні, спрабаваць прынамсі, не адседжвацца на барыкадах, не марудзіць, не здаваць ініцыятыву ў чужыя рукі. Трэба не пушчаць праціўніка на сваё поле, да ўласнай брамы не дазваляць наблізіцца, бамбардаваць яе.

Можа быць ён забыўся, а можа проста часы ня тыя, толькі калісьці абарона замка, гораду за съценамі, фартэцыі былі звычайнай справай, будзённай практикай і зусім неабавязкова безнадзейнай, не заўжды замкі заваёвалі штурмам і аблогі былі конча выніковымі. Хаця бяз вонкавай дапамогі адкінуць ворага ад муроў сапраўды задача найцяжкай, хто б спрачаўся?

Але ж ён, генерал Урангель, якраз і схапіўся за безнадзейную, лічы, справу, разумеочы гэта, за справу, даведзеную амаль канчаткова да катастрофы. Ён пераняў яе ля самай апошняй тады рысы. Гонар афіцэра, нязбыўная прага славы, спадзяванье на шанцаванье, ледзьве не на цуд? Магчыма, але абавязак кожнага здатнага съядомага чалавека паспрабаваць зрабіць максімум, што ты можаш, і крыху болей, каб перасягнуць сябе, пажадана крыху болей, тады ў яго ня будзе важкіх падставаў для раскайванья. Генерал Урангель гэта й зрабіў, бадай, хутчэй за ўсё нават так, няма сумневу.

Фабіян не адчуў зусім сябе на месцы генерала, у яго ролі, не ўяўі сябе ім, а нібы мысьленна прымерыў да сябе не яго абавязкі, а хутчэй нават місію, прыгледзеўся да становішча, прыслушайся да гукаў гісторыі, бо галасоў, у яго не было ілюзіі, пачуць было немагчыма. Рэальна толькі знайсыці на больш бязылюдным беразе марскую ракавіну і прыкласыці да вуха. А пачуўшы роўны манатонны шум, паспрабаваць уяўіць.

Сёння Крым учыняўся на поўначы. У фабіянавых мясыцінах. Абуджаныя да свабоды, яго землякі з цяжкасцю пазбываліся летаргічнага сну, але вольнае паветра рабіла сваё. Яны — нашчадкі рыцараў, яны — рыцарская нацыя! Сыцяг з конным рыцарам залунаў над краінай... Але каторы ўжо год краіну зноўку дратуе чырвоная коньніца, паўторнай навалы якой не атрымалася пазъбегчы. Што зробіш, няма рады, у наш час роля рыцараў — перамагаць маральна. Але гэта цяжкая перамога, не раўнуючы Пірава і амаль уяўная. Перамога-параза насамрэч, калі быць шчырымі.

Крымскага зыходу пасція забароны рыцарскага сыцяга, аднак, не адбылося, рыцары вымушаныя хаваць свае твары, каб ня вельмі вылучацца з агульнага натоўпу. Яны застаюцца белымі варонамі. Яны ператварыліся ў ордэн перасьледаваных, уцісканых духоўна. Аднак ім не нашываюць накшталт ганебных жоўтых зорак, свайго рыцара яны, часам прагнучы ўзыняць забрала, чапляюць сабе самі — на бярэту, капялюш, на штырфель або пад ім — гэтак бяспечней.

А яны якраз адразу апынуліся ў аблозе, ня маючы на большае сілаў, ці лічачы, што ня маюць. Яны самі, можна сказаць, замкнуліся ў сваім Крыме, у сваёй старой крэпасці, ужо нечакана радыя, што здолелі атрымаць цыгадэль. Але яны не рабілі наступу, як генерал Урангель, яны самі сябе абмяжоўвалі, ня ведаючы навукі ваяваць, не разумеочы сапраўднай кітайскай дыпламатыі, не знаёмыя з кампрамісам, з манёўрам, не разумеочы патрэбы хітраваць, не прымаючы закуліснай барацьбы.

Хто апінуўся на чале рыцараў, выявіўся або мяккадушным інтэлігентам, або няўжыўчым жоўцевым жоўцевым рамантыкам. З адкрытым забралам — гэтага аказалася недастатковая, замала. Каб спадзявацца на посьпех, пагатоў у рэшце рэшт перамагчы па-сапраўднаму. Хто прэтэндаваў на першую ролю, дзейнічаў у адных выпадках наўні, ідэалістычна, у іншых — сякерна, груба, непрыхільна, раздражнёна, не прыцягваючы, але адштурхоўваючы.

Сабіна згаджаецца з Фабіяном, але кажа, што справа была, бадай, безнадзейнай, тым больш з тымі выкананіцамі, якія далучыліся. Хаця яна зусім не крытыкуе, не: інтэлігенцыі перамагчы босых, голых, галодных немагчыма было ў 1920-м, немагчыма было й па-рыцарску, з рытуаламі і рэверансамі, з гонарам і годнасцю. Паспрабуй захаваць свае пазіцыі ў чарзе, калі раптам трапіцца адзін шалёны! Паспрабуй у аўтобусе штосьці

давесыці, калі да цябе прычэпіца прадстаўнік натоўпу, роту не патрапіш адкрыць... Вось так, на жаль.

Яны вяртаюцца словамі ў Крым: сезоннае жыцьцё, зімой няма працы. Люмпенізацыя, п'юць. Што рабіць тут узімку? А што — у гарадах на поўначы, забудаваных съмярдзочымі заводамі і шэрымі інтэрнатамі, перапоўненымі бязрадаснымі натоўпамі і брудным транспартам? Якія вузкія рамкі для чалавека насамрэч! Мы нават не задумваемся... Афіцэрства, "вяршкі", што іх чакала на поўдні? Чайхана, караван-сарай, усюдыісны дэпрэсіўны голас муэддзіна?

Праз вейкі, амаль заплюшчыўшы вочы, Фабіян бачыць сілуэтныя цені пляжнікаў. Што рабіць людзей агрэсіўнымі, варожымі, жорсткімі? Ці магчыма гэта зусім раптоўна, на голым месцы, сярод съветлага дня? Напрыклад, цяпер? І вось адзін белы, другі чырвоны, апошніх нават два і рабіца ўсё больш і больш... Крым і цяпер выбухова не нейтральны, тэктанічная стабільнасць вонкавая. Дзесяці ў нетрах вулканічная актыўнасць ня ўпала да нуля. Хоць вулканаў, хаця б съпячых, як быццам ня бачна. Чаму? Калі ён вольны ад Ракеі, Ракеі метраполіі, Ракеі постчырвонай? Сакрэт полішынеля насамрэч. Фабіяну ня хочацца адказваць самому сабе на маўкліва пытаньне.

Фабіян глядзіць на мора, узіраеца ў сіні далягляд. Сто дваццаць шэсцьца караблёў, і ў кожнага афіцэра ў кабуры руская рулетка. Колькі зъвернуцца да яе, каб аднойчы выпрабаваць сябе і, вельмі магчыма, вызначыць свой лёс. Яна ім больш рэальна не спатрэбіца, яна цяпер прылада толькі для ўласнага карыстаньня... а рулетка, рулетка, яна для апошняга кроку, каб абараніць свой афіцэрскі гонар, толькі, бадай, наадварот. Ня ў сэнсе апошні набой, каб не здавацца ворагу, каб спыніць жыцьцё з іншых зусім прычынаў, адараўшыся ад ворагаў, пакінуўшы іх далёка ззаду, уратаваўшы сваю свободу, а каб ня ведаць потым, што з ёю рабіць далей, як існаваць, што рабіць з жыцьцём, маючи апрош яго толькі рэвальвер.

Думкі пра рэвальвер неадчэпныя, варта толькі прасякнуцца небясьпечнай тэмай. Барабанная прылада ў звычайных, небаявых умовах рэч для съмяротнай гульні з самім сабой, або, скажам, пад прымусам, ці ў азарце, п'яным альбо ў напружана-ніяровым, халоднакроўным, у коле з іншымі, у ланцугу, у чарзе па съмерці... У галаве гук барабана, некалькі спосабаў крутнуць яго. Ёсьць яшчэ бінокль, але з турэцкага берагу немагчыма ўбачыць свой. Ёсьць штабныя карты з прайгранымі баямі, тэрыторый, зямлёр, краінай, імперый, што апынулася пад сярпом і молатам...

Міжвольныя парыўнаньні. Краіна Сабіны з Фабіяном сама сябе ў аблозе ізалаўала. Апошні чырвоны востраў. Дзе чырвоныя сцягі і зоркі, дзе піянеры з камсамольцамі, дзе ўстанова андропаўская захавалася, нібыта нічога ня здарылася ў гэтым съвеце, дзе працягваюць ставіць помнікі Іосіфу і Феліксу і рамантаваць статуі Ільліча.

Фабіяну сваё самапаглынанье тэмай забытай, нецікавай сেньня навакольным тысячам, самапаўторы, неадольнае вяртаньне да яе тут менавіта, дзе калісці адбылася гістарычная драма, марскі зыход у замежжа на каўчэжным флоце, нейкі самагіпноз пачынае нагадваць развязвярджаньне раны жменяй буйной марской солі, хай раны фантомнай, націсканьне на балючае месца, трывальне сэрца ў роспачным стане, вачэй — на мяжы сълёз. Хаця, хаця косткі тых людзей даўно спарахнелі, падзеі перацёрлі жорны гісторыі, яго ўсё гэта ніяк рэальна не датычыла і ніколі не датычы-

ла нават яго родных. Аднак жа чапляе сама тэма, яскрава драматычныя падзеі, съцертыя з аблічча гэтай прыгожай краіны: ніякіх сълядоў сέньня. Ты ведаеш, чаму так атрымліваецца? Сабіна ня ведае, але здагадваецца. Мабыць, краявід, які, калі не глядзець на банальную забудову, а зважаць пераважна на ландшафце, засяроджваецца на прыродзе, то яе вялікаснасць, яе відавочную старожытнасць, кідкую адметнасць, нейкую архаічнасць нават, калі параўноўваець з беларускім мясыцінамі, усё гэта міжволі выклікае думкі пра мінуўшчыну, прымушае зазірнуць у старыя дзеі.

— Ты маеш рацыю сапраўды: глядзіш на горы, неба, на мора і нібы апынаешся ў антычных часах, зараз карабель Адыселя пазначыцца белай плямкай ветразя на самым даляглядзе.

— Гэта накладаецца ў памяці: візуальная на кніжную. Бо калі ведаеш, што адбывалася калісьці, гэта ўплывае на цябе само сабой, незалежна ад твайго жаданьня.

— Напэўна ж так. А большасць ня ведае і нічога ня бачыць, не заўважае антычнага духу, не адчувае адметнага прысмаку. У большасці зусім канкрэтныя мэты, без...

— Без дадатковай лірыкі, згодна.

— Вось чаму ў хрушчоўскіх кварталах, а нашая радзіма — гэта пераважна шэрая забудова, карціны гісторыі не ўзынікаюць, думкі не сягаюць далей за афіцыйную гісторыю, за суцэльнную тэлеайчынную вайну.

— А калі ў сьценах кінатэатру ім завалодае якая-небудзь, хай нават рыцарская гісторыя, за дзвіярыма кіназалы ён пазбудзеца яе як часовага зачарараваньня.

— Каб палюбіць коннага рыцара, нічога раней аб ім ня чуўшы, трэба каб захаваліся кварталы, дзе гэтыя рыцары калісьці не здаваліся публіцы маскарадам.

— Так, адной прыроды замала, яна ў нас звычайная, сярэдненъкая. А калі замест замка кароўнік, успаміны пра рыцарскія часы не ўзынікаюць. Сумна, калі так безвыходна і так безнадзейна.

Сабіна цікавіцца ў Фабіяна: ці хацеў бы зараз у звалненіне, як тады?

— Двойчы трапіць нагамі ў тыя ж кірзавыя боты? Не, бадай, не хацеў, нават вельмі. Мне лепей з табой, цяпер і тут. І мора з балкону, і віно, і Вялікі зыход, і пакінуты рай ва ўяўленьнях.

— Але прысмак свабоды, калі трапляю з несвабоды, з-за плоту ў “райскія шаты”?

— Усё роўна не хачу назад. Я рады, што тых часоў больш няма, што ракетныя шахты ў райскіх гарах цяпер як спыненая і закрытая назаўжды вугальнія.

— Які ты пацыфіст аднак у мяне.

— Гэта ўспомніць цікава, але толькі. Як чакаў, лічыў дні, як хацелася дахаты, але разам тут было лепей, прыгажэй, цяплей. Канешне, гэта была краіна, з якой не хацелася зъязджаць.

— Хацелася і не хацелася, ясна, зразумела. Гэта напэўна як і з Уран-гелем было і з усімі астатнімі: хацелася і не...

— Нам таксама будзе ў канцы: хацецца-не хацецца адначасова, мы не выключэніне. Райскія краіны дзеля таго ж існуюць: каб спакушаць.

— Спа-ку-شاць. Ты гэта прачула гаворыш, з веданьнем.

— Гэта месца, дзе мне па-сапраўднаму захацелася захаваць свае ўражань-

ні, пісаць, дзе я захапіўся гэтай ідэяй. Мне вельмі падабаўся прыклад Грына, мне здавалася гэта найлепшым выйсьцем у яго часы, вядома якія.

— Але ён быў падазроным, бадай, што не рабіў як усе, белай варонай існуючы.

— Так, ён прыцягваў, канешне, непатрэбную ўвагу. Але ж і я прыцягваў, любы, хто не хацеў, спрабаваў быць сабой, хто хоць нейк супраціўляўся традыцыі: “малады-чарпак-старык”.

— Акцябронак-піянер-камсамолец.

— Дакладна. Але там гэта было ўсё не бяскрыўдна, наадварот. Так, зусім наадварот. Нездарма гаварылі, што ў звычайны час людзей лепей уведаць у арміі — хто і што.

— І як гэта было?

— Звычайна, вельмі звычайна. Адны ўнутрана пратэстуюць супраць армейскіх парадкаў, адкрытай жорсткай іерархіі, якая на руку афіцэрам. Калі адны прыгнятаюць іншых. Прыгнятаюць, зьдзекуюць, прыніжаюць гонар...

— І годнасць.

— І годнасць таксама, і толькі таму, што ім не забараняюць гэта рабіць. Ня ведаю, рабіць як той прыганяты з прыгонным па сутнасці, але рэальна як нахабныя, гнусныя лёкаі з парабкамі.

— Ты так гаворыш пра дзядоў і маладых, ўсё так і было?

— Гэта безупынная халодная вайна паміж сваімі. Толькі таму, што адзін прабыў у казарме па часе больш за іншага, ён выкарыстоўвае рукі, ён з раздасцю бярэ прылады ката, ня можа нацешыцца роляй, якая выпала дзякуючы лішнім месяцам у казарме. Скідаючы рабскую скурку, ён грэбліва кідае яе іншаму. Сваю волю, душу з задавальненнем робіць нейкай анучай, парцянкай. Парцяначныя душы, сапраўды... Хаця палкоўнік Парцянкін у нас быў, нармальны чалавек. Здаецца, толькі прозвішча салдацкае, нібы мянушка.

— Нічога парцяначнага?

— Нічога. Але шчэць у яго была, пра такіх гавораць — двойчы на дзень галіца трэба.

Назаўтра Фабіян з кубкам кавы ў руках глядзіць згары на ранішніе мора, у якім уяўляе жаўток сонца, як лямпачку ў кубку ўвечары. Ён узіраеца і пачынае разумець, што ня хоча вяртанаца, што мог бы і абысыціся без радзімы, такой, якой яна стала бяз рыцарскага герба, бяз грунвальдскага сцялага, страціўшы апошнія адзнакі шляхетнасці. Тут ня дома, але дома ён быў ні свой, ні чужы, не адчуваў сябе па-сапраўднаму патрэбным. Дома ўсё той жа безаблічны стан “населніцтва”, агульнай масы, для якой ты незразумелы. Дый што такое радзіма? Калі яна топча твае ідэалы, пагарджае табой, топча сама сябе, не паважае сваю істоту, асобу, персону, страціла рэшткі гонару і годнасці.

Яна, радзіма, недзе там за сілнай, адсутнай, далёкай, нябачнай, яна дзесь на поўначы, як нібы вечная мерзлата, голая халодная тундра, не прыстасаваная, больш за тое, не прызначаная для нармальнага жыцця, пазбаўленая сонца і надзейнага цяпла. Хай яна там і застаецца, у сваім адвечным летаргічным сніне, у ганебным стане прынуکі, пакоры, маральнага напаўпрыгону, у непавазе да сябе, у несвабодзе.

Спакуса раптам прыдуманых уцёкаў, амаль уяўнай нібы-эміграцыі. Так проста: адмовіцца ад квітка назад, здаецца. І твая краіна зараз са штодзённай раздражняльнай рэальнасці ператвараеца ў сюжэт з тэленавінаў, ня ў

кожным нават выпускую, якія можна не глядзець увогуле, прынамсі пераключыць у разе чаго, бо тут сваіх навінаў хапае. Уласна кажучы, Фабіяна абражалі подласыць і крывадушнасьць цяперашняга жыцьця, нікчэмнасьць людзей, якія спасылаліся на службовы стан, на абставіны, на часы.

Яны таксама ў 20-м, хто чакаў да канца, узважвалі, круцілі ў руках, прыкладалі да вуха нібы марскую ракавіну, прыглядаліся да задумы, магчымасыці эміграцыі — наколькі пэўная, наколькі лагічная, надзейная, якая няўмольна ператваралася ў пільную патрэбу, у непазыбежнасьць, у абавязкова кончае самаратаўанье. Чым хутчэй ратаваць ногі, каб захаваць галаву. Гэх! Нічога такога Фабіян, аднак, сёньня не адчуваў. Ён мог і павінен быў вярнуцца, яму канкрэтна пакуль нішто не пагражала, а вось яны тады, у 20-м, такога лёсу ня мелі, яны вярнуцца назад не маглі, яны маглі толькі ўцякчы, выкарыстаць апошні шанц.

Памяць тут, як і ў фабіянавых мясцінах, заставалася ідэалагічным паняцьцем. Падручнікі гісторыі — нібы газетныя сшыўкі, з якіх паверыўрэзвалі мноства артыкулаў. Ніякіх помнікаў, ніякага напаміну пра Вялікі зыход з абдоймаў ягіпецкага палону, нявольніцтва. Толькі растыражаваныя канвеерныя манументы пераможцаў. Фабіян заплюшчвае вочы: на вуліцах, плошчах, на прычале ў порце пакінутая баявая тэхніка, зброя, рыштунак.

Сухапутныя ўзбраеныні, якія немагчыма было забраць, захаваць, ня толькі з увагі на пасажыраў, перагружанасьць, на курс у чужую краіну і проста бессэнсоўнасьць, яна страціла патрэбу, яшчэ ўчора каштоўная, на вагу золата, вайсковая бранявая тэхніка, цяжкія гарматы, нават аэрапланы, нібыта прыдатныя для ўцёкаў, ніякай карысыці, далёка не заляціш, пад табой мора. Жалеза, якое астыла...

Крымскія горы і даліны надоўга апанавалі чырвоныя. Дэмбельскія альбомы. Цэлае фотафальклорнае радовішча на тэрыторыі колішнія дзяржавы ў дзяржаве. Апроч дурноты, плюганіны і кітчу, сама аснова не выклікала ў шэраговага Фабіяна грэблівасці. Экскурсіі — генуэзская крэпасць і гэтак далей. Пальмы, кіпарысы. Нават акторкі з кіначасопісу ў якасці аздобы. Ветразі, яхты. Беласінежныя лайнеры. Нібы-антыхныя калоны, праўда далёка не ва ўсіх. Супер-фота: яны ўзводна ў масоўцы на здымках севастопальскай абароны. Ад англо-французскіх інтэрвентаў. Незвычайнае адчуваюনне сябе ня проста не ў сваёй віраты, а — царскім жаўнерам. На архаічнай вайне, у іншым жыцьці, эпосе, у надзвычайных абставінах, з думкамі пра прадзедаў, іхнімі патрэбамі і ўяўленынямі пра съвет і сябе ў ім. Хаця, напэўна, браты па зброі ягоныя ні над чым падобным не задумваліся. Прасыцей кажучы, не ўскладнялі сабе жыцьця.

Зваліненіні, як на ранейшае жыцьцё, атрымліваліся экзатычнымі экспедыціямі. Уражаныні нагадвалі саган з усходнімі пекнасцямі. Аднойчы пра янычараў пачаў пісаць. Зрэшты, не атрымалася. Што ён тады пра іх мог ведаць? Толькі што гвардыя, целаахоўнікі султанаў і пашаў. Адданыя і жорсткія, ваяўнічы і бязылітасныя. Элітныя аддзелы турэцкага войска. Пра сапраўдны зъявы, пра янычарства бадай тады шэраговы Фабіян не здагадваўся. Яны цікавілі сваёй экзотыкай. А крымскія санеты? Загадкавыя каменныя гарады, недаступныя — на вяршыні гары. Як тыя сярэдневечныя замкі, але — цэлыя гарады. Высечаныя ў скалах на вышыні кляштары першых хрысьціянаў, калі яшчэ не падзяляліся на асобныя

канфесіі. Хаця над апошнім фактам ён тады ня мог задумвацца. Ды само неба начное было адметным. Як цёмна-сінje покрыва з залатым зорным сяйвом. З тысячи ды адной ночы...

Не магло не прыгнятаць, прынамсі, адно — груды съмецыя. Сабіну і Фабіяна сёньня гэта вельмі раздражняла. Пры Урангелі, у ранейшыя часы не магло быць так, здавалася ім. Тады прыбіральшчыкі не круцілі носам, не разважалі — колькі павінна каштаваць прыбіраныне съмецыя, быццам гэта моцна кваліфікаваная праца. Засьмецілі рай, занядбалі, за-сралі, трэба быць шчырымі. Забудавалі хрушчоўкамі, сараймі, складамі, казармамі, нагрувасьцілі. Тут кожны дом павінен быў будавацца інакш, як было калісьці, пакуль рай не пакінулі, ратуючыся ад пагоні вяршкі грамадства, думалася Фабіяну.

Але, не зважаючы на пляжы і віно, паўвостраў, не шкадуючы лішне, зрабілі бочкай з порахам. Якое супадзеньне: ваенных будаўнікоў вучылі менавіта ў райскай краіне, славуты “стройбат”. Яны практыкаваліся сярод пальмаў і вінаграднікаў. Цэлае вучылішча — каб будаваць ракетныя шахты, сховішчы для ядзерных боеголовак, бункеры, камандныя пункты, базы падлодак, докі, аэрадромы. Па дапамогу выклікалі шахцёраў, прыцягвалі макшэйдэрэаў, метрабудаўнікоў. У райскія шаты! Яны ўпартага дзяёблі горы, бурылі іх, бязылітасна сьвідравалі, пракладалі сакрэтныя тунелі. Сёньня — гіганцкая, але шкодная, увогуле марная для райскай кутка праца, як падземныя заводы фюрэра. На хрушчоўках будбат адпачываў, у напаў'яным стане, вядома. Салдаты пасыля заканчэння тэрміну не хацелі на дэмбель. Іх вучылі будаваць падземныя аб'екты, умацаваныні, капаніры, ангары, штабы, казармы, астатніе — як атрымаецца. І яны не маглі ўжо будаваць як трэба, ды ня ў райскіх лясах, ды без мадэры, на якую ў салдата будбата заўсёды былі гроши. Навокал сёньня мноства недабудаваных санаторыяў, вілаў, дамоў адпачынку, рай не пасыпелі перарабіць цалкам па свойму.

Фабіян аднойчы трапіў на кэпэ глаўкама, ля самага мора. Будаўніцтва заканчвалася: басейн, бункер, вінны склеп, рэстарацыя, ён усяго ня бачыў, але зьдзівіла, што абшалівалі знутры дошчачкай без сучка, сібірская ліствіца, казалі хлопцы. Гэта было вельмі шыкоўна. У казарме ён пачаў складаць пра яблыкі Траянскага каня. Яго прывозяць цішком, уначы, выстаўляюць на прычал і невядомы карабель зынікае. Гіпнатачны вобраз. Але гэта не запечаная качка з яблыкамі. Вантрабы небясьпечныя. Траянскі конь з трупамі? З гадамі, скарпіёнамі? Не, хутчэй у ім трупы памерлых ад чумы. Якісьці сумбур, няздолънасьць будаваць празаічны твор. Фабіяна паслалі ў нарад, дапісаць не атрымалася.

Але думкі пра Крым, яны неадчэпныя. Як стварыўся рай? Адарваўся кавалак, як ад Гандваны, прывандраваў на поўнач? Ці адламіўся, адсунуўся ад паўночнага берагу, утварыўшы невялікае плыткае мора? Гэта што датычыць самой зямлі. А экзатычныя пальмы? Занесла шчодрай жменяй насеніне, раскідала ля мора. Ветрам, які затрымалі горы. Па-за імі, на поўначы засталіся руды стэп, съякотнае сонца, сухмень, салёныя азёры, саланчакі. А калі Бог стварыў яго, скажам... Дзеля адпачынку працоўных, як атрымліваецца? Перш, народных камісараў, працаўнікоў цэка, саўдэпаў, камбедаў, абкамаў-рэйкамаў, чырвоных маршалаў. Творчых сілаў сацрэалізму, ідэалагічных кадраў, чырвонай прафесуры. Для іх таксама: перадавікоў працы, стаханаўцаў, стотысячніц. Для герояў бітвы за ўраджай, сталевараў-ударнікаў, адважнікаў вялікіх сталінскіх будоўляў

камунізму. Для будзь гатоў к труду і абароне. Варашылаўскіх стралкоў, для іх — ахоўнікаў бязъмежнага ГУЛАГу.

Ці не памыліўся Бог? Хаця, спачатку плёнам ягонаі працы пакарысталіся царская сям'я, фабрыканты, ліхвяры, банкіры, золатапрамыслоўцы. Купцы розных гільдыяў. Кадэты, актывісты. Графска-княская костка. Кавалергарды, правадыры дваранства, земскія галовы, генерал-губернатары. Жандары. Тайныя, сапраўдныя і стацкія саветнікі. Кавалеры ордэнаў на шыі і на грудзях. Дума з фракцыямі, съяшчэнны сінод з епархіяльнымі ўправамі. У Бога, бадай, не хапіла моцы, а можа жаданьня, адцяць, зрабіць яго востравам, перасунуць у мора, пакрыць суцэльнай субтрапічным лесам, цалкам ператварыць у квітнеючы сад. Гэткі вось Кіпр, але ў суседнім моры. Яблыкі спакусы ў райскім садзе сёньня драўляныя, з ядлоўцу. Пахнуць ім, даўка.

За кармой беласьнежная сцяжына. Ззаду ноч. Зіма. Сыцюдзёна і цёмана. Тут — зыркае сонца, сонца ў смузе. Лагоднае, пяшчотнае, супакойнае. Рай. Які прымушалі пакінуць напярэдадні блізкіх Калядаў і Новага году. Свята нараджэння Хрыста. Мішура, серпанцін, канфеці. Атмасфера радаснага чаканьня, раптоўна-хвілевага зрываньня сэрца з рытму, быццам абринулася ў прадоньне і ўстрымалася. Прадчуванье незвычайнасці, сапраўднага свята. Святочная елка, падарункі. Шампанськае. У вядзерцы з лёдам. Мандарыны, шакалад. Хрыстос нарадзіўся! Ах! Шчымліва да сылёз. Вясёлая юзда ў тройцы з бомамі, іскрыцца сынег, съмех.

Спыніц! Адкінуць назад, трymаць на адлегласці хачя б гарматнага стрэлу. У ніякім разе не пусыць, захаваць старое жыццё. Стары лад. Звычай і завядзёнкі. Традыцыі і каштоўнасці. Вера. Цар. Айчына. Трыяды, якая нядаўна выклікала трымценіе голасу, шчымленіе сэрца. Збешчаныя святыні. Зробленыя пустым гукам. Ператвораныя ў нішто тры сланы, на якіх адвею трymаўся звыклы съвет. Нават альфабэт зыняважылі. Новыя галодныя агрэсіўныя варвары. Нават альфабэт! Каляндар зыначылі. І ён ім чамусыці перашкаджаў. Абы на свой блузнерскі капыл. Няма ні цара, ні айчыны, адкуль застацца веры? Але Бог — адзінае, што яны яшчэ мелі.

Цар, якога саслалі спачатку ў крымскія пальмы, чамусь на трапіў сюды. Няма цара, ён зьнік са сцягоў урангелейскай арміі. З поўначы наступ вечнай зімы. Спаўзаные чарговага, раптоўнага ледавіка. Няўмольная наўала. Арда. У шапках з сабачага футра, з крыжымі шаблямі. З апантанымі вачыма, з крыважэрнымі ратамі. Дзікі стэп... Лейтэнант Джавані Дрога, які гадамі чакае ў генуэзскай крэпасці варожае войска з боку Татарскай пустельні, думаецца Фабіяну. Страх ператвараецца ў патрэбу, у манію. Толькі ў рамане насельнікі крэпасці, загіннатыя няўмольнасцю ўяўнай навалы, адмаўляліся пакінуць муры, у думках жадаючы, каб вораг конча прыйшоў. Зрабіўшы спаквала для сябе чаканьне сэнсам жыцця.

Мы заўжды патаемна чакаем непрыемнасцяў, гвалтоўных зъменаў, нейкай неакрэсленай пагрозы. Мы толькі не паказваем выгляду, што чагосыці баймся. Існаваць у лёгкім стрэсе — наш лёс. Хоць гэта не дае запабегчы здарэння, ліха. Такое не зусім утульнае існаваньне не залежыць ад нашых жаданьняў. Джавані Дрога чакаў па-мазахісцку. Частка афіцэраў Белай Арміі таксама. Яны засталіся, правёўшы вачыма белыя дымы, якія распусціліся ў моры. Каўчэг быў караванам з мноства караблём. Яны стаміліся ад уцёкаў, зыняверыліся, сталі абыякавыя да ўсяго, перш — да сябе. Яны ня ведалі, што іх чакае. Маглі прадчуваць, але на нешта

неакрэслена спадзяваліся, прынамсі стараліся ці спрабавалі спадзявацца. Эміграцыя здавалася катастрофай.

Час зъяджаць усё ж надышоў, яны з Сабінай, пакінуўшы ў рэцэпцыі рэчы, апошні раз на моры: месца хапае, раніца ня пляжная, надвор'е нібы адмыслові змікшаванае, каб яны ня надта шкадавалі пра ад'езд. Пасля начнога дажджу з маланкамі халаднавата. Сонца заспалася, яго спачатку няма зусім. Уласна кажучы, па пляжы нечакана няўтульна, яны ўстаюць з драўляных лежакоў і ўзынімаюцца наверх, на “саляры”, што прасунуты ў мора. І нават тут ня ўсё занята, як бывае звычайна, яны кладуцца плазам на прахалодныя дошкі і прыкрываюцца, бо апатычнае сонца раз-пораз зашморгаюць фіранкі шэрых хмарак, і ляжаць зусім ня цёпла. Фабіяну ўзгадваецца рыцарскі турнір, што ў дзень іхняга ад'езду пачнеца на адлегласці — у горадзе з генуэзскай крэпасцю. Некалі рыцары, кавалеры крыжоў мусілі адплыць з паўвострава, пакінуць райскую мясціну, дзе вынішчылі затым усё рыцарскае, шляхецкае. Ці атрымаеца вярнуць сякі-такі дух? Штучныя прышчэпкі ці заўжды даюць вынік? У Фабіяна няма адказаў, ёсьць толькі пытаныні. Яны ляжаць з Сабінай моўчкі, размаўляюць няма асаблівай патрэбы, хochaцца адно надыхацца на астачу марскім паветрам, наслушацца хваляў, каб хоць на бліжэйшыя дні крыху захаваць адчуваныне мора.

— Ты ведаеш, парушае праз колькі часу маўчаныне Фабіян, выбітыя, выгнаныя з Ерусаліму крыжакі пагрузіліся некалі на караблі і апынуліся ў моры. Яны заставаліся вайсковай сілай, як і армія генерала Урангеля, яны высадзіліся на Кіпры і заснавалі сваю рыцарскую дзяржаву.

— Але ж гэта быў востраў, ім пашанцавала.

— Можна й так сказаць, на пэўны час, зрэшты яна праіснавала трыста гадоў...

— Яны з вялікімі стратамі ўпартаг заваёвалі горад з Дамавінай гасподній, але бясконца ўтрымліваць яго не маглі. Іх акружала чужароднае ваяёнічае мора. Мне ўвогуле здаецца гэта вар'яцкім: рыцары ў жалезных даспехах у распаленых сонцам пясках. Я думаю, Кіпр стаўся для іх лепшым месцам, думаю, што нават раем, калі ўлічыць, што сёньня гэта сущэльны курорт, прынамсі нетурэцкая частка.

— Абрысы Кіпру нагадваюць відавочна відарыс крымскі. Але Бог не зрабіў Крым канчатковая востравам, штось яго стрымала, прымусіла пакінуць адноўлькавую магчымасць і абараніць з посьпехам вузкі уваход, і праісьці скроў яго ўнутр. І нашым, і вашым. Тое, што чырвоныя праішлі цераз гнілу затоку ў халады, перакрэсліўшы перакопскую абарону, не навіна. Імператарская пяхота рабіла тое ж самае, калі Перакоп абаранілі туркі з татарамі, я чытаў калісці. Рускія некалькі разоў уваходзілі ў Крым, але пакідалі яго, некалькі разоў, нават дзіўна. Гэта каштавала столькіх жаўнероў, столькі пораху. Крым быў, напэўна, для іх накшталт Ерусаліму: і хochaцца, і колецца...

— Толькі што яны ня бачылі ў ім нічога свайго, не адчуvalі сваіх правоў. Гэта пісьменынік, які потым стаў пісаць па-ангельску, ён таксама трапіў за мяжу праз Крым, ён яго зьдзівіў, пісьменынік не адчуў рускага духу, як ён пісаў потым. Крым здаўся яму чужым краем, дзе ўсё было нярусікім: пахі, гукі, рык асла, крык муэддзіна.

— Калі падумаць: рай і не павінен быў выглядаць інакш. Рай — гэта заўсёды незвычайна, гэта замежная тэрыторыя, экзатычны куток.

— Як у рэкламе “баўніці”?

— Сапраўды. Рай ня мог выглядаць будзённа, як звычайная вёска: саламяныя стрэхі, пахіленыя парканы з парэпанымі збанамі, напрыклад.

Яны зноўку ляжаць моўчкі. Ляжаць, часам расплюшчваючы вочы ў неба, дзе сонца ніяк ня можа вызначыцца, і глядзець ня зырка, нават прыемна, усьведамляючы, што бачыш неба над морам, над Крымам. І неадчэпная думка: апошні раз бачыши. А над галавой часам у абсяг зроку трапляюць мэвы, якіх кідае нібы ў хваліх у паветраных плынях, вецер трывеа парывісты.

Бог ім нарэшце пасьміхнуўся, дазволіўшы сонцу апоўдні ўлагодзіць Сабіне з Фабіянам апошнямарскія ванны. Аднак змыць соль аказалася ня так проста, як ім здавалася напярэдадні, амаль немагчыма. Платны душ, які яны даўно прыгледзелі на гэты выпадак, спыніў сваё існаванье менавіта ў патрэбны дзень. Ім паспачувалі, далі параду, і вось яны па чарзе ў змрочнай старой кацельні сядроў іржавых трубаў, вентыляў здолелі за нейкія капейкі пастаяць некалькі хвілінаў пад апатачным цурком з друшлячка.

Апошняя ежа з півам на цяністай тэррасе пад каменным мурам у “Pai” на набярэжнай. Гэта віла для новых рускіх на самай набярэжнай, яны ў шэзлонгах загараюць у лоджыях. Ад віна перад дарогай Сабіна з Фабіянам адмаўляюцца, апошняя пляшка выпітая ўчора ўвечары наверсе з морам як на далоні. З морам, якое апынаецца спаквала пад ѿмным небам, якое не пасыпвае зрабіцца суздром чорным, бо нябачная рука жменяй раскідае па ім россыпы залатых зораў. Апошняй пляшкай было ружовае, інкерманская “Гераклея”, Фабіян не вялікі аматар ружовага, але назва спадабалася вельмі. Яго не пакідае думка пра вінныя склепы ў горных пячорах. Штосьці Урангель, канешне, пагрузіў на караблі. Але колькі засталося яшчэ! Малаверагодна, што выбівалі коркі з бочак, білі бутэлькі, каб крымскі нектар багоў не дастаўся ворагу. Напэўна, матросы адчулу культурны шок, трапіўшы ў склепы з мадэрай.

— А што ты думаеш пра гэта? — пытаецца Фабіян, агучыўшы свае думкі пра віно.

— Я? — Сабіна рабіць зьдзіўленыя вочы. — Я пра гэта ня думала. Каб пры адступленыні заўжды зьнішчалі тое, што немагчыма забраць, замест трафеяў пераможцы атрымлівалі толькі ламачча, металалом. Але, здаецца, з трафеямі звычайна бывала ўсё нармальна. Урангель не зьнішччаў жа свае танкі і самалёты? Вось ты, ці здольны быў бы выліць запасы марачнага ў мора?

— Я — не.

— Вось бачыши.

— У мяне ўжо нейкія думкі пад заслону, тэма не дае пераключыцца на іншае. Ці не была белая эміграцыя вылушчаным па восені плодам, зернем, ядром сваёй змучанай, скатаванай бацькаўшчыны? На беразе засталіся асьцюкі, плеўкі, шалупіньне. Ці не была менавіта знятymі вяршкамі, якія зьнесла хвалімі, нібы марское белае шумавіньне?

— А мне, ведаеш, калі фантазіраваць, хочацца пароўнаць іх бадай з ікрой рыбіны, што з успоратым чэрвам засталася на беразе кінугтай дзюбам на спажыву. Як уяўлю, што ў сярэднім на палубах, у каютах і ў трумах кожнага карабля было больш за тысячу чалавек, робіцца ніякавата. Гэта цяжка ўявіць нават. Пароўнаныне з селяндцамі ў бочцы не прыдатнае. Тут менавіта пра лічбу ікрынак у слоіку хутчэй падумаеш.

— Так, магчыма, сапраўды гэта больш дакладна будзе. Але я пра сваё: плод сасыпей і адваліўся, нібы какосавы гарэх, да яго кінуліся галодныя і прагненія, ды зубы зламалі.

— Хутчэй міма роту пранеслы.

— І гэта праўда. Але, але насынне расьцерусілася і бяз роднай нівы не дало і не магло даць асаблівага плёну. Яно трапіла ў чужую глебу і кволая руну была заглушаная пустазельлем. Сэ ля ві.

Вядомы сёньня факт: генерал Урангель забраў паштовых вайсковых галубоў з Севастопалю ў Еўропу. Праз паўтары гады яны вярнуліся. Галубы вярнуліся. Яны не разумелі нічога, тут размаўлялі цяпер ня так іншай моваю, як іншымі словамі, з іншай інтанацыяй. Прыгаломшаныя, яны кружлялі, прылячеўшы ў свой дом, які стаў чужым, калі не з Парыжу, дык з Бялграду. Зрэшты, яны нядоўга пакутвалі, іх зжэрлі, так-так, зжавалі моцныя чырвонафлюцкія сківіцы, як белагвардзейскіх паштовых сувязных. А як жа?!

Галубы ў клетках на палубе — чым не каўчэг сапраўды? — думаецца Фабіяну. Яны ратаваліся ад патопу, ад чырвонага патопу, ад шабельнай навалы. Ня выключана, што нейкую іншую дробную жывіну разам з харчовымі прыпасамі ўзялі таксама, шлях да іншага берагу для некаторых забраў дзесяць нават дзён. Так, зусім ня выключана, хаця пэўна невядома, бо дзе падрабязная справа здавала пра гаспадарчы бок марскіх пярэбараў? Няма яе.

Пазыней гэты прыклад натхніў можна сказаць чырвоную ўладу. НКВД, пасадзіўшы ў турэмныя цягнікі крымскіх татараў, вывезла іх з райскіх лясоў у тартараравы прац вузкі перакопскі перашыек, дарога заняла і месяц, і два. Затым так зрабілі з іншымі яшчэ народамі, арыштаваўшы пагалоўна за ноч, падрыхтаваўшы ім закратаваныя каўчэгі на колах, прызначаныя раней для быдла. Каб учыніць гэта з запуганымі старымі, дзецьмі, жанчынамі, у высокіх кабінетах і штабах распрацавалі паводле ўсіх вымогаў стратэгіі і тактыкі, а затым хутка і жорстка ажыццяўлі свае буйнамаштабныя вайскова-карнныя аперацыі. Стварыўшы цэльм народам незагойную рану на ўсё астатніе гістарычнае жыцьцё.

Што праўда, у 1920-м перасяленыне белага народу адбылося ў незвычайна прымусовых абставінах, але добраахвотна, нікога не вывозіў сілком, у кайданах, і што яшчэ больш істотна — гэта быў зыход ад зыркай агнёвой, маланкавай пагрозы нявольніцтва, гвалту, арыштаў, расстрэлаў, ад съмерці.

Тыя, іншыя пярэбары — не на караблях цераз Чырвона-Чорнае мора, не да цяплейшага краю на паўднёвым беразе, а ў замкнёных вагонах, пад збройнай аховай, у жывёльных умовах, адбываліся раптоўна, гвалтам і на ўсход, у стэпы і пустыні, на пагібелі і адбываліся з больш-менш людскіх умоваў, з родных котлішчаў. Першыя ўцякалі, ратаваліся ад варожых шабляў і штыкоў, ад чужынскай улады. Другіх акружалі, брали ў жалезныя абцугі, хапалі “яковымі рукавіцамі” нібы карнікі ў нядаўнюю вайну, арыштоўвалі родныя нібыта войскі з пяшчотнымі васільковымі пагонамі. І гэта пасылья вызваленія з-пад акупацыі і па загаду роднай жа рабоча-сялянскай улады. Але ж дылемы, але ж лёсы! Жорны, напраўду.

Аніводзін карабель не загінуў у моры падчас Вялікага зыходу. Усе пазыней дайшлі да далёкага міжземнаморскага порту, да месца сваёй апошняй стаянкі. Каб ператварыцца там паступова ў жалезнае ламачча.

У карабельныя могілкі. Але спачатку ў мёртвую эскадру, у лагер на вадзе з афіцэрскім сходам, шпіталем і школкай, з капліцай, штабам, пральняй і гарматамі. Урангель ад самага пачатку ведаў чым закончыцца ўсё. Як толькі прыняў камандаваньне, ён загадаў рамантаваць караблі, рыхтаваць флот. За паўгода да эвакуацыі. Але таксама стаў умацоўваць армію. Каб даць час быць гатовымі каўчэгам да адплыцця.

У апошня хвіліны, ужо ў маршрутцы, Фабіяну думаецца: урангелеўскія караблі сталі казармамі і жытлом на вадзе для афіцэрскіх сем'яў – гэта ня быў ужо флот, з якім можна было спадзявацца на вяртаньне, на паўторнае заваяваньне Крыму. Але ён найдаўжэй заставаўся наколькі магчыма баявым фармаваньнем, прычым флот не пацярпеў паразы, як армія генерала на крымскім мацерыку, флот выратаваў яе ад поўнага разгрому, але ён згас як агонь, як цяпельца, у якое не падкідаюць дроваў. У афрыканскім моры, у Бізэрце на Куцыю 1924-га над урангелеўскімі караблямі былі спушчаныя съяцгі, назаўжды. Флот каўчэгаў спыніў існаваньне...

Уцекачы адплывалі, стоячы на карме па-афіцэрску: пагоны, шэўроны, аксельбантны, узнагароды, пры шаблях і пісталетах, зъняўшы фуражкі. З баявымі штандарамі. Хто застаўся – праводзілі іх поглядамі, закапаўшы ці зьнішчыўшы дакументы, пагоны, медалі, нашыйныя крыжыкі. Нават фатаграфіі, дзе яны ў мундзірах, пры рэгаліях. У баявым шыхце, у конным, пры зброі. Каля браневіка, гарматнай батарэі. Пад трыкалёрам. Забыць сваё мінулае, выкрэсліць усё, што папярэднічала цяперашняму дню. Заплюшчыў вочы да болю, да каліровых плямаў. Расплюшчыў – навокал усё іншае. Чырвоныя съяцгі, транспаранты, плакаты. Зоркі на шапках... Іх закапаюць у рудаватую зямлю, рэнткі якой засталіся на падэшвах уцекачоў.

Восень 2002, сінегдань 2008.

паэзія

паэзія

Рагнед Малахоўскі



...Тваё цела – як вершы Басё...

Для цябе.

Для цябе гэта ўсё...

Дыяментавым россыпам слоў...

* * *

Жамчужына ў бурштынавай аправе –
Маё Нарочча, хто я
Без цябе,
Бяз заходу за салаўіным гаем
І успамінаў,
Як калісьці бег

Я хлапчуком
Па съцежцы верасовай
На бераг слухаць казкі чаратоў?
Плылі аблокі над старою хвойй...
І сёньня да цябе прыйшоў я зноў.

Напевам паплыла душа па хвальях,
А мараў таямніца – як у съне.

Натхненьне і добро на зорных шалях
З маленства ты ахвяравала мне.

Каханьнем пад сузор'ем беражніцы
Мяне адорыць ранішні спакой.
Кідаюць зоры срэбра у крыніцы,
Лаўлю яго прачуленай рукой.

...Шляхамі памяці на родны бераг
Ня раз вярнуся песъняю ў журбе
З адданасыцю, удзячнасцю і верай...
Маё Нарочча, хто я
Без цябе?

АРЫЁН И ВЕНЕРА

Н.Ю.

Калі над намі гас্যне Арыён,
Усходзіць непаўторная Венера.
Сузор'е, нібы прывідны дракон.
Планета, як салодкая хімера.

Мая начная споведзь для цябе
Ня болей нечаканага прызнаньня.
Сузор'е зынікла ў танцы-варажбе,
Венера нам прадказвае каханье.

У съвеце павялося так здавён –
Шчаслівия не пакідаюць веру.
Калі ў нябесах гас্যне Арыён,
Сусьвет вітае мудрую Венеру.

ЯНКА КУПАЛА НА НАРАЧЫ

Ружы хваляў, паэзіі водар...
Ноч купальская съвет ахіала,
І гучала мінуўшчыны ода –
Крочыў берагам Янка Купала.

Перашэптваў чарот яго крокі,
Здані вогнішчаў смутна ўздыхалі.
А паэта натхнялі аблокі,
Што паданье пра Нарач шапталі.

Задуменная поўня-каханка
Рыбакам торны шлях асьвятляла.

У прыроды свая калыханка –
Захапляўся Нароччам Купала.

Прытуліся сонныя сосны
Да загадкавай бездані млявай.
Ткалі вершы нябёсныя кросны,
І паэзія сталася явай.

Песьню даўнюю голасам горкім
Беражніца на высьпе съпявала.
Над пачуцьцямі ўспыхвалі зоркі,
І шчасльвы быў Янка Купала.

ПЕСЬНЯ АЧА

Паводле падання пра Нарач

У бездань блакіту Нарочча гляджу
Многія сотні гадоў
І з Нарай у снах да вытокаў імчу
Пяшчоты і музыкі слоў.

Каханая,
Чую бязгучны твой плач,
Поўны адчаем густым.
О, Нара,
Я твой заварожаны Ач,
Съвет без цябе – едкі дым.

На мокрым пяску
Стыне цёплы твой сълед.
Сустрэчы жаданай прашу.
Мне голас паданьня,
Старога, як съвет,
Зноўку вярэдзіць душу.

У чуткіх чаротах купальскіх начэй
Лёс нас аднойчы зъвядзе.
І кветкай чароўнай, за месяц ярчэй,
Ты ўзыдзеш на срэбнай вадзе.

* * *

У праменіні зорнай цішыні
Горад за вакном

Даўно маўчиць.
І, забыўшы стомленыя дні,
Любая заснула на плячы.

У імгненьях мройна-залатых
Сам Анёл Цябе мне паказаў.
Захмялеў я ад вачэй жывых,
Захмялеў, таму што пакахаў.

На арэлях золкіх туманоў
Наши душы
Гушкаліся ў снах,
І пачуцьці палымнелі зноў,
І акорды музыкі ў вятрах...

Горад па-ранейшаму маўчиць,
І, здаецца, – за съпіною крылы.
Любая заснула на плячы –
Я шчасльвы.

* * *

Мая дваццаць першая восень
Кладзецца на волкія плечы
Вясёлкі над Нараччу роднай.

Грымотаў нябёсны аркестр
Вітае барвовае сонца
У далечы яснай і мудрай.

Па хвалях агніста-шыкоўных,
Пад ветразем лёгкай самоты
Мая адзіната вандруе.

На беразе дыхаць свабодна,
І больш не палохаюць цені
Грахоў і старога ядлоўцу.

У шатах шумлівага бору
Мой страх заблукавае, растане
З цяплом навальнічнае хмары.

Шчасльвы, я сяду у човен
І рушу ў глыбіні прасторы
Шукаць дваццаць першую восень.

* * *

Дзе рачулка Нарачанка
Дрэмле ў хмелевым балоце,
Раптам пырхне чарацянка
І схаваецца ў чароце.

Ўсе чароўнасці сусьвету
Акунаюцца ў бяздоныне.
Легкакрылы подых ветру
Берагоў цалуе ўлоньне.

Вечаровая заранка
Млее над азёрным краем.
Засыпала нараchanка,
Увянчаўшы голаў маem.

* * *

Сыходзяць зімовыя мары,
Душу працінае спакуса
Сустрэцца з вясной на Нарочы.

Пяшчотна-падманлівы ранак
Вітае жывой чысьцінёю
Праменьне панурага сонца.

Ступаю на бераг пустэльны,
Вясна неспакойнаю чайкай
Кружляе над Нарачу соннай.

Цяпло неспазнаных пачуццяў,
Нястомнасць эмоций кіпучых
Растопяць нямую прастору.

Суровае трэснне прадоныне
Надрыўна-прастуджаным басам,
Што сам бы Пярун пазайздросціў.

Вятрыскі дыхнуць цеплынёю,
І чайка запальчывым крыкам
Абвесыцца вясну на Нарочы.

* * *

Дыяментавым россыпам слоў
Ахінаю пачуцці твае.

Сылёзны вечар адступіць ізноў,
Стане пылам раса на траве

А душа мая помніць съятло
Тых шчасльвых імгненняў
З табой.
Мараў съвет не згарает на тло,
Не пагасне каханья настрой.

Ціхім рэхам пражытыя дні
Адгукающца, быццам у съне.
Ты пачуцьці мае ахіні,
Покуль цемра над намі засыне.

Лёгкі дотык бялюткай рукі...
Тваё цела – як вершы Басё.
Пацалункі, нібы жаўрукі –
Для цябе.
Для цябе гэта ўсё.

Ахвярую пяшчоту і час,
Нежаданьне пасъпешных высноў.
Хай памоліцца ранак за нас
Дыяментавым россыпам слоў.

МАТУЛІ

У ноч, калі гаснуць агні,
І мары спавіты спакоем
Мяне да грудзей прыхіні
Сваёю пяшчотнай рукою.

Цень съвечкі варожыць на сон,
Цікуе з-за воблака поўня.
Па хваліх душы срэбны звон
Плыве беражніцай на чоўне.

Я сны твае сэрцам прыму,
Як голас съятой Беларусі.
Начамі, калі не да сну,
На вобраз матулі малюся.



проза

проза

Усевалад Сыцебурака



...што можа быць больш звыклым і знаёмым,
чым дождкык, рознакляровае лісьцё ў лужынах,
дзе адбіваецца шэрае верасьнёўскае неба?..

Вера ў цуды

Тры аповеды

Тры каралі

Напярэдадні Раства ў мястечку ля царквы паставілі жалезную агароджу і рамку металадэтэктара. Бадай, без відочнай прычыны, выключна згодна з патрабаваньнямі часу. Бабулькі, ідучы да вячэрняй, паслухмана праходзілі праз брамку, падсвядома съціскаючы нямодныя сачакі і зылёгку дзівячыся рознакляровым лямпачкам, што міргалі, карысна нагадваючы аднак, што ключы ад хаты на месцы. Пры дэтэктары, каб не парушаць кананічнае традыцыі, згодна якой, ля кожнае важнае брамкі мусіць быць вартавы, стаялі і мерзълі на 15-градусавай зімноце трох сівятыя Пётры ў міліцэйскай форме.

Нарэшце народ паволі сабраўся і набажэнства пачалося. Брамка па-сіроцку міргала зялёнym вочкам індыкатара, а ахова мерзла на съцюдзённым сіверы. Хвіліны цягнуліся марудна, як мерныя царкоўныя

съпевы за мурам бажніцы. Запанавала цішыня і задуменъне. Адчайна мерзнучы, першы міліцыянт, у насунутай да броваў вушанцы думаў: “Божа мой, ня тое каб верыў я ў Тваю існасьць, але зараз, Ты бачыш, я надта хачу быць разам з тымі, хто ў доме Твайм (то бок, у падахоўным будынку), бо веру і ведаю, што ім добра (і щёпла) там!” Ён хукнуў у далоні і хацеў перажагнацца, але паленаваўся зъняць рукавіцы.

Другі міліцыянт таксама ў думках быў блізкі да велічнага: “Першая зорка Калядная, чакаю я цябе, як сваю...” – тут ён трошкі засаромеўся, ці казаць Богу, пра тое, што яму вось-вось мусілі да яго трох лейтэнантскіх зорак дадаць чацьвёртую капитансскую, і што апошнім пацьверджаньнем яго заслуగаў па бездакорнай ахове зімовых съятаў у горадзе мусіла стаць праваслаўнае Раство... Таму ён стрымаўся і падумаў толькі: “Як сваю”...

А трэці, самы малодшы, стаяў і мерз з уласнае ахвоты. Ён быў каталіком і свае Каляды адзначыў да Новага году. А мерз цяпер прынцыпова праз кахранье, бо ажаніца зъбіраўся з праваслаўнай дзяўчынай, маці якой была няўхільнай у канфесійным пытаныні. Дык праз такі інтарэс ён стаяў ля царкоўнага ганку найбольш зачята з усіх трох, поўны рашучасці сустрэць кахранку і яе маці першым і шчыра павіншаваць з Калядамі ў надзеі на лепшае...

А вечер насіў над мястэчкам сънежныя віхуры і званілі званы, абвяшчаючы нараджэннне таго, каго кожны чакаў па-свойму.

Казка

Аднойчы ў горадзе з нядрэнным народам і вечным каралём адбылася вось якая зімовая гісторыя.

Жыў сабе там хлопец, быў ён нібы з усімі разам і нібы сам па сабе, чым таемна і ганарыўся, а таму і імя было яго адпаведнае. На нашую мову яго можна перакласці як Воўк, альбо на нешта падобнае, ну, а можа і зусім не такое, але памятаю дакладна, што гэта было рэдкае і досыць дзіўнае імя з ліку тых, якім больш амаль не называюць дзетак у наш час. Дык вось, жыў той чалавек у маленъкім дамку на вуліцы, што пачыналася ля вялікага гарбатага маста і цягнулася доўга праз кварталы, аж пакуль не выбягала за межы места і не ператваралася ў паўднёвы тракт. Жыў ён з рахманым і разумным сабакам, мянушку якому падабраў сам, і таму, мяркую, вам зразумела, што мянушка ў сабакі была таксама няпростая да запамінання, але тое асабліва і ня важна, бо аб сабаку будзе сабачая казка, а цяпер гаворка пойдзе пра людзей. Быў Воўк не старым, але даўно і не падлеткам, не прыгажуном, але далёка не пачварай, меў час і на сяброўскае застолые і на сур'ёзную справу, праўда, багацьця ён ня меў, але і босы не хадзіў. Карацей, жыў нядрэнна і мог бы жыць яшчэ лепш, але была адна рэч, якой яму бракавала – вера ў цуды. Нельга, канешне, сказаць, што ня верыў ён у съятых ці чарцей, крый Божа ад такога! Не! Прызнаваў ён нават і Дзеда Мароза, бо сам калісьці, апрануўшы футра, капялюх і калматую бараду, весяліў дзяцству ля елкі... Але каб даць веры ў сапраўдны цуд – то не. Наогул, цуды, лічыў ён, для простых і цёмных, а сам ён, паколькі прачытаў досыць багата кніжак, мог лёгка і ўласных цудаў напрыдумляць ого-го колькі! Было б каму слухаць, разъвесіўшы вушы! Так сабе ён разважаў і жыў – не тужыў.

І вось неяк напярэдадні зімовых сьвятаў, што ладзілі людзі на зыходзе сънежня, сустрэў Воўк дзяўчыну. Ён нібыта і ведаў яе раней, але той раз, сустрэўшы, як толькі зірнуў, адчуў імгненна, што нічога ў съвеце яму больш ня трэба, апрач аднаго-адзінага – бачыць яе штодзень поруч. Усё ў яе ablічы было яму да спадобы: і твар, і стан, і голас, і думкі, а ўжо пра вочы й казаць няма чаго – такіх вачэй не даводзілася бачыць яму ніколі. Так вось, сустрэўшыся аднойчы ўвечары, яны адразу ўзялі адзін аднога за рукі і з кожнай гадзінай разыходзіцца ім хацелася ўсё меней. Яны шпацыравалі па вуліцах, дзе клапатлівыя гандляры съпяшаліся прадаць свае тавары мінакам, якія сноўдалі з разгубленнымі і заклапочнымі тварамі ў пошуках падарункаў ды страваў да съвяточных сталоў; трymаючыся за рукі, хадзілі па ціхіх парках з маўклівымі і таямнічымі дрэвамі, што прыкрывалі іх галінамі-рукамі ад ветру; спыняліся проста на ходніках выспачкай спакою сярод тлумнага натоўпу, гледзячы адно адному ў вочы...

Незадўжна праляталі дні і вось наблізілася тое самае галоўнае зімовае Сьвята, да якога і рыхтаваўся горад з яго добрымі і крыху стомленымі за год людзьмі. Гарэлі рознакаляровыя агенчыкі ў вокнах, мякка падалі съняжынкі на лапы калматых елак, што стаялі на плошчах, а дзеці праўлялі дзівосы паслушэнства ў чаканыні падарункаў. І ў ту ю съвяточную ноч нават самыя злыдні сталі крыху мякчэйшымі ў прадчуваныні нечага съветлага, што само разыліся ў паветры...

Цяпер ужо ніхто ня памятае, як і чаму, але сталася такім чынам, што чалавек, пра якога ідзе нашая гаворка, не сустрэў гэты съвяточны вечар разам з той, з якой мусіў. Побач з той, якая і ня ведала, што ўсяго аднойчы ўзяўшы яго за руку, назаўсёды забрала яго сэрца. Гавораць людзі па-рознаму, адныя, што меў ён нейкі неадкладны клопат ці дужа пільную патрэбу, іншыя, што сталася так праз яго ўпартасць і жаданыне пайсьці насуперак лёсу, але – ён застаўся дома, сам-насам з сабой і лёг спаць. У сyne ён варочаўся, бо было неяк неўкладна, як кажуць нібы сабаку ў цеснай будцы, і сыніў Воўк незвычайны сон. Сыніў книгу, дзе да сярэдзіны старонкі былі звычайнімі – з літаркамі і малюнкамі, а пасля раптам – спрэс белыя, як бы хто з друкароў забыўся набраць шрыфт і варштат адціснуў пустэчу. Колькі ні гартаў Воўк книгу, ня мог і кропачкі больш знайсьці на белай нерушы бачынаў на той палове дзіўнае книжкі...

А за вакном віравала съвята. Вясёлыя гулі ў горадзе працягваліся амаль да ранку – ляскалі фейерверкі, сакавіта, з гучным “ш-ш-шпок!” адкаркоўваліся пляшкі, чуліся вясёлыя галасы, што съпявалі песні пра жыцьцё і шчасьце. А пасля паволі ўсё съціхла.

Уранку Воўк падняўся як звычайна бадзёрым і вясёлым, пакудлаціў галаву сабаку і, выпіўшы кавы, выйшаў на шпацыр. Спускаючыся прыступкамі, ён пасыміхаўся задаволена сам сабе і думаў, як усё ж адважна і рагучча праспаў Сьвята, якое так чакаў і, пэўна, моцна адгуляў увесь горад. “Нічога сабе я – крэмень! Мне гэтая съвяты – нішто, так балаўство адное, дый і паненка мая даражэнская, напэўна, пасумавала без мяне ды пабачыла, што ня так моцна трymаюся я за яе спадніцу. Так! Я – мужчына, а нам усе гэтая цуды съвяточныя, загадваныні-варажэныні хоць бы хны.” Так, разважаючы то да сябе, то да сабакі, выйшаў ён на вуліцу. Паўсюль ляжалі гурбы снегу, не разъмененые нават ні трошкі. “Хіба прыбраць няма каму? Съпяць усе!..” – лёгка знайшоў адказ Воўк

і пайшоў па сумётах да плошчы. Па дарозе, якая заняла хвілінаў хай з тузін, не пабачыў ён ні сустрэчных, ні спадарожных, ні нават іх сълядоў, не было і сълядоў самога баліваньня – якія непазъбежна застаюцца паўсюль і прыбіраюцца яшчэ не адзін дзень. Праўда, сабака некалькі разоў сустракаў іншых сабе падобных, але падымай поўсьць дыбам, бо ягоныя сябрукі кудысь падзеліся, а гэтыя былі незнаёмымі і досыць варожа выглядалі з падваротняў і пад'ездам...

“Сядзяць, пэўна, па хатах – бо за сталамі ўчора трывухі набілі так, што і на двор ня могуць выйсці” – працягваў тлумачыць сабе бязлюдзе адзін-адзіны на ўвесь горад чалавек. Але тлумачэнныні, хай сабе і верагодныя, не былі вычарпальнымі. Чаму не працавалі крамы, якія звычайна адчыняліся руплівымі гаспадарамі ад сьвету, гатовыя прапанаваць пакупнікам ежу, а засыяглым гулякам і жбан добрага пітва? Чаму не прасілі міласціны жабракі, што днююць на ўсіх скрыжаваньнях вулак? Урэшце, дзе падзеліся верныя каралю ахойнікі парадку, што пільным вокам сочань за кожным крокам паслухмяных і амаль заўсёды ціхіх людзей гораду? Усе гэтыя пытаныні заставаліся без адказу...

Гадзіну, за ёй другую і трэцюю ён, агаломішаны незразумелай пустэчай гораду, хадзіў бяз мэты. Наважыўся было заглядаць у вокны і дзъверы будынкаў, але, ня ўбачыўши нікога, палохаўся і ізноў выбіраўся на вулкі. Так хадзіў ён пакуль нарэшце ў самотным роздуме не спыніўся пасярод самай буйной плошчы места. І тут ён канчаткова ўсьвядоміў жудасць незразумелай яму справы – ратушны звон, што спрадвеку адзначаў гадзіны жыцця гораду, ніводнага разу ня бомкнуў ад самага пачатку яго ранішняга блуканья... Азначаць гэта магло толькі адно – час спыніўся!

Сарваўшыся з месца, ён пабег куды глядзяць вочы, а з ім побач, радасны і ў поўным неразуменіні настрою гаспадара, ляцеў яго верны чатырохлапы сябра...

“Жах! Што здарылася?! Чаму я адзін, дзе ўсе?” – такія думкі джалілі як пчолы і падганялі яшчэ хутчэй. Згубіўши капялюш і рэшткі раўнавагі, ён выбег да невядомага яму раней завулку, дзе было таксама ціха і мёртва, як і паўсюль, але – дзіва – гарэла маленькае акенца амаль на ўзроўні зямлі! Воўк падышоў бліжэй і агледзеўся – да памяшканьня з агенъчыкам у вакне вяла лесьвіца з некалькіх прыступак і ўпіралася ў дзъверы, на якіх была выява: два маленькія малаточки і гадзіннік.

Яшчэ хвіліну таму ён шукаў людзей, цяпер жа, адзіны гараджанін, аднак, адчуў перасыцярогу, знайшоўши прыкметы жыцця ў гэтым дамку... Але, набраўши паветра ў грудзі, ён штуршком адчыніў дзъверы і ўвайшоў у пакой з нізкай столяй і простай мэбліяй, які пры гэтым быў наўзъдзіў цёплым і ўтульным, і навяваў спакой і... вусьціш. Па сценах на паліцах былі растаўленыя і раскладзеныя інструменты, нейкія бутэлечкі і зусім не зразумелыя дробязі, відавочна патрэбныя чалавеку за вялікім сталом, што ціхенъка цюкаў малусенъкім малаточкам па зусім дробнай дэтальцы.

“Васпан гадзінных справаў майстра?” – нерашуча спытаў Воўк, хоць і ведаў адказ. “Так” – хітнуў галавой сівы маленькі дзядок. – “Больш – скажу табе – я самы стары майстра ў горадзе”.

“Дык, напэўна вы ведаецце, што здарылася з нашым ратушным гадзіннікам. Ён маўчиць, хоць бомкаць павінен штогадзіну? Яго голас я чуў з

маленства ва ўсіх кутках гораду і нават далей на вакольных паплавах...”, – чамусь узгадаў прамінулья бесклапотныя дні дзяцінства Воўк.

“З нашым гадзіннікам усё ў парадку, павер мне. Я правяраў яго надоечі і гарантую дакладнасьць”, – гэтак жа спакойна, займаючыся сваёй справай, паведаміў майстра.

“Магчыма, ён глухі, гэты дзед, і ня чуе нічога. Што ён вярзе, стары пень?” – толькі і пасыпеў падумаць хлапец, як пень адказаў – “Я кажу табе толькі тое, што ведаю і выдатна чую, ня горш за твойго курту, прынамсі”, – і так пасыміхнуўся сабаку, што той адразу падышоў да незнаёма і паклаў галаву яму на калені.

“Слухай, хлопец, справа ня ў ратушным звоне, не ў тваіх вушах і не ў вачах, якімі ты бачыў увесь гэты пусты горад. Ён сапраўды пусты амаль увесь. Калі дакладна – ў ім зараз ёсьць ты, зграя бадзяжных сабак ды котак, і я... Такія колькасць і склад насельнікаў тлумачацца ня бежанствам і не хваробай, не захопам у палон і ня высылкай, а тым, што ўвесь горад зараз жыве ў наступным першым дні Новага Году пасьля свята, а ты – у старым дні Году Мінулага. Бачыш, на вуліцах сёньня пуста, бо ўсе там былі ўчора! Дарослыя і моладзь ад душы весяліліся, бацькі падыходзілі да ложкаў немаўлятак, каб з падарункам перадаць ім драбнічку свята, а дзеці завітвалі да сваіх нямоглых бацькоў, каб зрабіць іх спрычыненымі да агульнае радасці. Нават хатнія сабакі дзялілі настрой сваіх гаспадароў, хрумстаючы пад сталом косткі з багатага застольля... Не даеш веры? Ты ж бачыш, на вуліцах засталіся толькі блыхастыя кульгавыя бедакі, што спалі па халодных съмярдзючых кутох, ня маючы прытулку. Твой сабака і тое гэта зразумеў... Ва ўсім вялікім горадзе знайшоўся адзін ты, хто съядома ці па глупству, мяркую сам, адмовіўся ад усяго гэтага дзеля ганарліцтва”, – скончыў сваю прамову дзед.

“І значыць мы, усе хто тут, зыніаем для іх, тых, хто працягвае жыць у новым годзе? Значыць мне не падавалася, што некаторыя людзі проста часам як правальвающца скрэз зямлю? Што ж мне рабіць?!?” – у роспачы закрычаў Воўк, зразумеўшы невыпраўляльнасьць памылкі. – “Ня ўжо нельга нічога-нічога зрабіць, каб вярнуцца да ўсіх?!?”

“А на што табе да іх? Ты ж абраў кампанію сабе съядома, цяпер ты ў ёй. Навошта табе да людзей з іх вар’яцкімі съятамі і п’янім галёканьнем, глупствам і абмежаванасцю? Навошта? Калі ты давёў сваю непахіснасць і мужчынскасць дзяўчыне? Што яшчэ ты ім хочаш даць ці ўзяць? Што табе да таго съвету ад съята якога ты адцураўся?” – ціха і абсолютна някryўдна, але праз гэта яшчэ больш балюча, пытаўся стары гадзінных справаў майстра.

У галаве праносіліся тысячи прычынаў, якія павінны былі патлумачыць жаданыне вярнуцца, узгадваліся слова, вобразы, пахі, смак страваў, галасы сяброў, але ўсё гэта, імгненна прабегшы, зъмянялася навалай новых успамінаў. Усё ня тое... і раптам, як з цёмных глыбіняў на съвет успылаючы, паднятыя бясстрашнымі нырцамі, дзіўнае чысьціні пярліны, успыло: “Мне трэба вярнуцца, каб яшчэ хоць раз зірнуць у яе очы!”

Упершыню за ўсю размову дзед падняў галаву і сказаў коратка і гучна: “Тэта – прычына. І я дапамагу табе. Не таму, што ты першы, хто просіць, а таму што ты ўпершыню зразумеў, што ёсьць нехта больш важны для цябе, чым ты сам... І яшчэ я не хачу, каб яе очы страцілі свой колер ад тугі”, – дадаў цішэй убок. Пасьля падняўся з-за стала, падышоў да

паліцы і ўзяў адтуль стары, як ён сам, невялічкі гадзіннік. “Гэта самы прости, адзін з тых, якія ты бачыў дзясяткі разоў. Ён не чароўны, кажу адразу, бо ведаю, у чарадзеяствы ты ня верыш, праста гадзіннік гэты спазыняеца ад існага часу на 10 гадзінаў... Разумееш, мне прынеслы яго і я ня даў рады яго адрамантаваць. Бяры гадзіннік, бяжы дадому, ты як раз пасыпваеш, і сустрэнь учараашняе страчанае съята па ім, разам з тваім маўклівым разумным сабакам. А пасыля будзе сон... И сапраўдны ранак”, – скончыў, ізноў сеўшы за стол, дзед, і дадаў: “Ну, што стаіш? Бяжы! Што яшчэ не зразумела?”

Толькі ўзяўшы важкі будзільнік у руکі, Воўк адышоў ад здрэнцьвеньня, у якім быў, агаломшана слухаючы распoved: “Прабачце, дазвольце апошняе пытанье? Мне ўсё зразумела акрамя аднаго: што вы, пане, робіце тут, у бязчасці? Вы ж ведалі, што трэба рабіць, каб не застацца ў Мінульым Годзе?”

“Ведаеш, сынок, мне трэба камусыці раз пораз збываць і зламаныя гадзіннікі. А ў мяне заўсёды іх ёсьць некалькі... Ня ведаю, напэўна, я дрэнны майстар?” – і, ціха пасыміхнуўшыся, дзіўны дзед ізноў схіліўся над сталом...

Дамойў Воўк бег як ніколі ў жыцьці і навокал было ўсё як у сyne: вуліцы, дамы, плошчы, вокны і цішыня, але цяпер ужо зусім ня страшная. Страшна яму было толькі адно – не пасыпець дадому ў час, бо набліжалася найвялікшае, такое съветлае і сапраўднае съята, якое ніяк нельга было прапусыці!

Ялінка

Майму сябру Дзянісу Будрыку

Асабіста я нарадзіўся ў Крайне Саветаў, але ня ўсім так пашчасціла. Вось мой сябра Дзяніс быў пазбаўлены такога шацунку і зьявіўся на съвет далёка адсюль у горнай краіне Перу. Зразумела, што такога выпрабаваныя лёсу іншым бы хапіла на ўсё астатніе жыцьцё, але для Дзяніса і на гэтым прыгоды ня скончыліся – ў хуткім часе (недзе праз год) наступнай краінай для яго сталася славутае на ўесь съвет месца – “выспа Свабоды”.

Там малечай ён засяроджана ўгляджаўся ў барадаты твар дзіўнага дзядзькі ў тэлевізіі, што гадзінамі без перапынку прамаўляў свайму народу аб съветлае прышласці. Вось тут бы я, у сваю чаргу, мог пазайздросціць, бо фідэлевага запалу і апантанасыці савецкім кіраўнікам майго дзяцінства ўжо не ставала. Папраўдзе кожучы, апроч палымяных выступаў не ставала мне яшчэ і мора, і дзівоснае тамтэйшае расыліннасці, але, як паказала далейшае развязыць падзеяў, і для майго шаноўнага сябра нялітасцівы лёс прадугледзеў свае нястачы.

Адбылося гэта тады, калі надышоў час зьбірацца ў школу. Бацькі вырашылі хоць за кароткі тэрмін, але ж падрыхтаваць малога, здаўшы яго на выхаваныне ў пэўнае месца, дзе займаюцца, гэтак мовіць, прэвентыўнай адукацыяй. Гэта была першая сур'ённая школа жыцьця савецкага чалавека, з доўгага шэрагу школаў ад ясьляў да войска, інстытуцкага інтэрнату ці, нават, нараў выпраўленча-працоўных установаў – каму як выпадзе. Дык вось пяцігадовы хлопчык, які на свае вочы бачыў ламаў

і Кастра, патрапіў у кузьню будучых першакласынікаў – дзіцячы садок для дзетак грамадзянаў СССР на Кубе.

Што можна сказаць пра гэтую пачвару ўрбаністычнага ладу жыцця тым, хто ўхіліўся яе абдымкаў? Бадай тое, што агулам садок можна паразіці з перыядам жыцця чалавека да родаў – прамежак істотны, але памяць аб ім фактычна адсутнічае. Школу памятаюць, узгадваюць ПТВ, міфалагізуюць ВНУ, а садок, ну, быў сабе і быў. Мала хто выносіць трывалыя ўспаміны аб той пары, калі ты ходзіш у панчохах чырвонага колеру, душышся манкай і запіваеш сълёзы нежадання клацціся днём спаць кампотам з сухой садавіны. Але і тут мой шаноўны дружа вызначыўся, ня проста стаўшы героем цікавае і павучальнае гісторыі, але і здолеўшы запомніць і распавесыці яе.

Пачалося ёсё звычайна, як пачынаецца большасць цікавых здарэнняў у съвеце. Неяк пасярод зімы, якая там ня розыніцца ад нашага лета, ні з поля ні з лесу, выхавацелька на занятках малявання загадала дзесяцім, узброіўшыся алоўкамі і фарбай, намаляваць цудоўную, апетую ўсімі без выключэння рускімі класікамі, часіну году – восень. Здавалася б, што можа быць прасьцей – як мага болей колераў і шэдэўр гатовы для вывешвання ў калідоры на съянне паміж сталоўкай і прыбіральнікай. Але гэтае, на першы погляд не складанае заданье, паставіла ў тупік Дзяніса. У той час, як астатнія дзесяці пачалі спрактыкавана вымазвацца ва ўсе колеры вясёлкі, ён сядзеў над сваім аркушыкам і скрушуна грэз прости аловак з залатым надпісам зверху уніз – “Першацьвет”. На вокал дзяцтва, разыпоўшыся як парсюкі на дождж, натхнёна стварала помнікі дадаістычнага мастацтва, а новенькі сядзеў ціха і, унурывшы голаў, чакаў заканчэння часу, адведзенага для гэтага невыканальнага даручэння – на яго аркушыку тырчэла цвіком адна невялічкая цёмна-зялёная ялінка...

Нарэшце выхавацелька сабрала працы і, скупа ўхваліўшы найбольш удалыя, павяла малых да ўмывальнікаў, вяртаць чалавечае аблічча. Пры гэтым Дзёню дасталося зьдзіўленна-спачувальнае “ага...” і дазвол заставацца на сваім месцы з тae нагоды, што адмывацца ёсё роўна няма ад чаго.

Выглядала, што непрыемны інцыдэнт быў вычарпаны, і нягеглы мастак пачаў забывацца на яго, з імпэтом ламаючы ў кутку чарговую цацачную машынку. Але ўвечары, калі бацькі пачалі забіраць сваіх дзетак па хатах, апранаючы іх ля съмешных рознакаляровых кабінак, выхавацелька, адвёўшы Дзянісаву матулю ўбок, паспачувала ёй наконт такога хлопчыка, у якога, (“не ісключано”) што назіраецца запаволенае псіхічнае разъвіцьцё.

Якая ж матуля, а tym больш настаўніца (а Дзёнева матуля ёй і была), можа застацца спакойнай пры такіх нядобрых навінах? Зразумела, што ніякая, асабліва, калі раней нішто ў паводзінах сыночка не выдавала на дыфектыўнасць, выяўленую польнай выхавацелькай. Адпаведна па вяртаныні дахаты былі прынятыя ўсе мажлівыя заходы па ліквідацыі няўмення малываць. Перад Дзёнем на стале зьявіліся неабходныя прылады і той паслухмяна, згодна прапановаў, намаляваў дамок, чалавечка, коціка, пры гэтым, выяўляючы, калі ня талент, дык спрыт і пэўную ахвоту. Такі расклад трохі супакоіў матулю, і яна, загадаўшы ўрэшце рэшт намаляваць “гэтую няшчасную восень”, пабегла ў краму.

Але тут ізноў паўтарылася прыкрай сітуацыя з камечаньнем аркушыка і грызенем алоўка – восень не паддавалася. На паперы аформіўся маленькі ельнічак, але восені “ачэй ачараваньня” гэта з сябе ніяк не ўяўляла. Матуля не на жарт занепакоілася і падключыла да справы і бацьку, які якраз вярнуўся з працы і толькі адчыніў дзъверы ў кватэру. Разам бацькі, забыўшыся на стому, перапыняючы адзін аднога, молявалі, дапамагалі парадамі, вадзлі сынавай рукой па паперы... Праз паўгадзіны бяссэнсоўнага зьдзеку з хлопца і фарбаў была сабраная тэрміновая педнарада. На парадку дня стаяла невырашальнае пытанье “Чаму?!”

Па чарзе выведваючы ў Дзёні яго проблемы з выяўленчым мастацтвам, бацькі блыталіся ўсё больш, бо проблемаў нібы і не існавала. Пасля падазрэнні началі падаць на крыўду на настаўніцу, ці аднакашнікаў па садку, але і тут нібы было ўсё добра. Калі ўсе мажлівяя версіі і гіпотэзы не знайшлі падмацаваньня, і бацькі здаліся, Дзяніс Анатольевіч (тут яго трэба назваць менавіта так, бо ён зьдзейсніў учынак варты мужчыны) мужна і сцісла прызнаўся ва ўсім.

Зъмест прамовы зводзіўся да наступнага: за сваё нядоўгае, але поўнае прыгод жыцьцё, якому 99 адсоткаў равеснікаў маглі б толькі пазайздроўціць, малодшы сын лінгвістаў-перакладчыкаў праста ня меўмагчымасыці на свае вочы пабачыць сапраўдную залатую восень беларускіх шыротаў! Прыврода гасціннай Кубы з яе экзатычнай расыліннасцю не давала ўяўлення пра жоўтыя, чырвоныя, барвовыя шаты восеніскіх клёнаў, ліпаў ды бярозаў, што з маленства зьяўляюцца звычайнай карцінай для ўсіх жыхароў нашых краёў. Што можа быць больш звыклым і знаёмым, чым дожджык, рознакаляровае лісьцё ў лужынах, дзе адбіваецца шэрае вераснёўскае неба? Як можна жыць без такіх блізкіх і ўсім знаёмых вобразаў?


Ня дзіўна, што ні выхавацелька садка, ні бацькі, ні іншыя дзеци, народжаныя ў Саюзе, не маглі ўявіць сабе, што карані Дзёневага задуменнага выгляду і дзіўнай адвечназялёнай ялінкі палягаюць утым, што Восень і Дзяніс яшчэ ніколі не сустракаліся. А з усяго небанававага, некакосавага і не трапічнага ў малога Дзёнікі ў арсенале мелася толькі адна-адзіная зялёная калядная ялінка.



тэатр

teatr

Алесь Петрашкевіч



...як жа важна выбраць правільны,

праведны шлях

і ня збіцца з яго да канца...

Арліны лёт

Гісторычна драма

Час падзеяў 1709—1759 гады.

Кожная карціна датуецца з указаннем узросту дзейных
асобаў.

...Бацька і сын пражылі такое
дзівоснае жыцьцё і столькі
праявілі съвятых парываў
для ажыццяўлення ідэі
вызвалення роднай зямлі
з чужаземнага панаванья,
што тут з імі, апрача ў іхнім
чase, парадыща ня можа ніхто.
Валеры Шаўчук

Дзейныя асобы

М а з е п а І в а н — гетман Украіны, 65 гадоў.

О р л і к П і л і п — гетман Украіны, 37—70 гадоў.

О р л і к Р ы г о р — яго сын і паплечнік, 27—53 гады.

М а к с і м о в і ч І в а н — генеральны пісар, 30—45 гадоў.

П а т о ц к і І о с і ф — каронны гетман і кіеўскі ваявода,
40 гадоў.

Ка р л XII — кароль шведскі, 28 гадоў.
 Сакратар дзяржавы Ка р ла XII, 35 гадоў.
 Найдзярт — прэзідэнт чэшскай цэсарскай палаты, 50 гадоў.
 Цюліх — пасол Швецый ў Польшчы, 30 гадоў.
 Дэўлёт-Гірэй — хан крымскі, 45 гадоў.
 Каплан-Гірэй — хан крымскі, 40 гадоў.
 Пётр I — цар расійскі. 37—38 гадоў.
 Меншыкаў — паплечнік Пятра I, 38—39 гадоў.
 Лізвета Пя троўна — імператрыца расійская, 33 гады.
 Шафрал — віце-канцлер расійскі, 50 гадоў.
 Галіцын Міхаіл — ваявода Пятра I, 38—39 гадоў.
 Галіцын Аляксандр — генерал-фельдмаршал, 33 гады.
 Патоцкі Тэадор — прымас Польшчы, 50 гадоў.
 Візір Тураччыны, 30 гадоў.
 Людовік XV — кароль Францыі, 23—50 гадоў.
 Флёр — кардынал Францыі, 40—66 гадоў
 Шавелен — міністр замежных спраў Францыі, 35—40 гадоў.
 Монці — пасол Францыі ў Польшчы, каля 30 гадоў.
 Гісторык.

Дзея I

Карціна першая

У промні съвятла — Гісторык.

Гісторык. Пасыль паразы пад Палтавай Запарожскай Сеч стала на бок гетмана Мазепы. Расійскае войска, насланае Пятром I, узяло Сеч. Часыціна казакаў была пакараная съмерцю ці выведзеная ў палон. Часыціна далучылася да войска Мазепы. Часыціна ўцякла да Чорнага мора (панізоўе Дняпра) і там стварыла Алешкаўскую Сеч.

Паколькі Запарожская Сеч была зруйнаваная, рэшткі шведской арміі і казакі атрымалі дазвол турэцкага султана разъмясціцца ў турэцкай фартоцы Бендэры ды яе ваколіцах. У Глухаве ў прысутнасці Пятра I казацкая старшина, што здрадзіла гетману Мазепу, абрала новым гетманам старадубскага палкоўніка Івана Скарападскага. Праваслаўная царква з наказу цара Пятра абвясціла гетману Мазепу анафему.

Вечарам 22. 01. 1709 году Мазепа паміраў у Бендэрах на руках свайго генеральнага пісара Піліпа Орліка.

Заслона падымаетца. У невялічкім пакой, асьветленым съвечкамі, ляжыць гетман Мазепа. Яму 65 гадоў. Каля яго ложка Піліп Орлік (37 г.).

Мазепа (*аславелым голосам*). Табе, дружка Піліпе, адкрыўся я ў сваёй таемнай задуме зрабіці нашу неньку-Украіну вольнаю, а люд яе шчаслівым у незалежнасці ад каго б там ні было (паўза). Ты апошні, каго я бачу... Паміраю, браце, у горы і скрусе выгнанца (паўза). Невядома, як складзецца твая планіда, але ў вяках будзе жыці твая Канстытуцыя, твая Хартыя законаў і вольнасці Войска запарожскага і ўсяго людства нашага. Ты па старайся цалкам уставіць яе ў дамову з каралём Карлам, ён ня зможа не падпісаць яе. Гэта стане наймацнейша скрэпаю нашай гарантый на незалежнасць... Мы з табою першымі ў съвеце запачатковалі справу канстытуцыялізму, зарыентавалі публічнасць Украіны на пабудову сувэрэнай супольнасці.

Гаварыць паміраочаму ўсё цяжэй, голас пачынае трымцець, зрывается.

Я зыходжу, Піліп, табе весыці справу нашую ў будучыню... калі трапіцца падаці, паднімайся й ідзі зноў. Ідзі да канца. Галоўная ёсьць турбота пра тэрытарыяльную цэласнасць ды недатыкальнасць межаў сваёй краіны (*паўза*). Саборнасць — аснова Украінскай казацкай дзяржавы...

Для маскавітаў і іх цара-дэспата мы — зраднікі, для свайго народу — заступнікі, абаронцы. Не для дэспата і яго зграі жыў я, не для іх стварыў Бог нашу чароўную Бацькаўшчыну. Разам з сынам, маім хрэшчэнікам Рыгорам, яднай Еўропу дзеля нашага вызвалення і яе абароны ад расейскай арды. Без Еўропы ня скінуці нашаму люду маскоўскага ярма (*доўгая паўза*). Падай мне крыж, дружа. На ім я прысягаў Хрысту...

Орлік падае крыж. Мазепа цалуе яго.

(*Ціха, зъясілена*) Веру я табе крэпка і спадзяюся моцна, што ані сумленыне тваё, ані цнота, ані пачцівасць, ні высокародная кроў шляхецкая не дазволяць табе, без мяне, дабрадзея свайго, зрадзіць, але ж дзля лепшае канфідэнцыі, каб я пра тваю вернасць найменшага ня меў сумневу, як я прысягнуў, так і ты прысягні мне на tym жа раскрыжавальнym жыватворным дрэве Христовым, што мне датрымаеш вернасці свае і сакрэты.

Орлік. Присягаю Хрысту і табе, Вялікі Гетман Іване (*цалуе Крыж*).

Мазепа (*аслабела, ціха*). Бывай...

Рука нябожчыка зьвісае да долу. Орлік закрывае вочы памерламу. Тройчы хрысціцца, цалуе нябожчыка ў лоб, моліцца.

Свяতло згасае.

Карціна другая

1710 г.

Пакойчык шведскага караля чымсьці нагадвае пакойчык Мазепы. Толькі, акрамя ложка, тут яшчэ стол і вакол яго некалькі лавак.

Кароль Карл XII (28 г.) засталом. Уваходзіць яго дзяржаўны Сакратар (30 г.).

С а к р а т а р . Вашая Вялікасць, генеральны пісар Піліп Орлік перадаў падрыхтаваны праект дамовы, на падставе якой Украіна мае кіравацца ў сваім унутраным жыцці і адходзіць пад шведскую пратэкцыю. Тэкст дамовы на латыні і ўкраінскай мове.

К а р л Х I I . Перакажы мне з украінскай, а на латыні я сам прачытаю. Украінцы ж будуць чытаць і тлумачыць на сваёй...

С а к р а т а р . З радасцю, Вашая Вялікасць. Дамова складаецца з уступу і 16-ці артыкулаў. Уступ пачынаецца з тлумачэння прычынаў, чаму Украіна парывае з Маскоўшчына і пераходзіць пад шведскую пратэкцыю. (*Чытае*): «Калі ўкраінскі народ вызваліўся з-пад польскага панаванья, ён, як роўны да роўнага, прылучыўся да Маскоўшчыны, заключыўшы з ёю ўгоду, якою павінны былі рэгулявацца адносіны дзівюх самастойных дзяржаваў. Аднак ня так сталася, як жадалася. Ужо адразу пасля съмерці блажэннай памяці Багдана Хмельніцкага Маскоўшчына выявіла сапраўдныя свае намеры, спрабуючы рознымі спробамі накінуць на народ вольны казацкі, нікім ніколі не заваёваны, нявольнічае ярмо. Гэта «порабощение» чым далей, тым набірала ўсё большы размах. Нарэшце, калі Маскоўшчына зьбіралася нават самае імя ўкраінскае зьнішчыць з твару зямлі, тады праслаўлены, славнай памяці гетман яснавяльможны Іван Мазепа, падзвігнуўшыся праўдаю і руплівасцю за цэльнасць Айчыны, правоў і вольнасцяў вайсковых і жадаючы дбайнім жаданьнем за дні гетманскай сваёй улады бачыці і па съмерці сваёй для векапомнай імя свайго памяці прымусіці тую ж Айчыну, мілую матку нашу,

і Войска Запарожскага гарадавое і нізавое ня толькі ў непарушных, але і ў пашыраных і ў размножаных вольнасцях квітнеючую і багатую, аддаўся ў непераадольную абарону Найясънейшага Карабля, Яго Міласыці Шведскага Карла Дванаццатага, асаблівым Бога Усемагутнага Промыслам, з войскамі сваімі ўступіўшага ва Украіну.

Гетман Мазепа ўвайшоў у саюз з Карлам XII, і хоць «неспавядзімая шляхі Божыя» не далі нябожчыку давесыці сваёй справы да канца, паслаўши яму ў Бен-дэрах съмерць, ад чаго асірацела пасъяля яго съмерці Войска Запарожскага Нізавое, не сустракаючи надзеі здабыць жаданую волю для Украіны з дапамогаю караля шведскага, ухваліла надалей змагацца з Маскоўшчына...»

Далей, Вашая Вялікасьць, ідуць артыкулы дамовы, якія базуюцца на Канстытуцыі орлікавай і тычацца абавязкаў і правоў гетмана і ўнутранага ўрадаванья.

Карл XII. З абавязкаў гетмана самае галоўнае, будзь ласкаў..

Сакратар. Калі будзе заключацца мір з Маскоўшчынаю, гетману ставіцца ў абавязак звязрнуцца да шведскага караля, каб ён прымусіў Маскоўшчыну вярнуць усіх паланёных украінцаў усе страты і шкоды, якія нарабіла на Украіне маскоўскае войска. Па заканчэнні шчасльівай вайны гетман павінны падбаць і пра чиста сыпецыяльныя запарожскія інтарэсы, а менавіта: прыняць заходы, каб былі зруйнаваны цывержы і фартэцыі, якія пабудавалі маскавіты на грунтах, што належалі з даўніх-давен запарожцам; каб гарады Пірэвалачня і Келеберда засталіся за Войскам Запарожскім; каб Дняпро з усімі сваімі рыбнымі промысламі ад Пірэвалачні да Ачакава быў у ведамстве выключна Запарожжа...

Карл XII. Ня думаў, што ўсё будзе так گрунтоўна прадугледжана. Нам застаецца толькі вызначыцца, хто будзе гетманам Войска Запарожскага і лідэрам Украіны – Вайнароўскі ці Орлік?.. Я скіляюся на карысыць Вайнароўскага: як-ніяк пляменынік Мазепы, малады, энергічны...

Сакратар. Якраз таму, Вашая Вялікасьць, што пляменынік і малады, Вайнароўскі можа і не набраць большасыці галасоў казацкай старшыны.

Карл XII (*крыху зьдзіўлена*). Мой дзяржаўны сакратар за Орліка?

Сакратар. Так, Ваша Вялікасьць.

Карл XII. Хм-м... Мне здавалася, што Орлік... Хаця яго «Хартыя законаў і вольнасцяў Войска запарожскага» – гэта вельмі сур'ёзна.

Сакратар. Генеральны пісар Орлік – чалавек дзяржаўны, разумны і адважны. А яшчэ бескампрамісны, самаадданы, чэсны і высакародны. Гэта постаць еўрапейскага кшталту. Мне падаецца, што марачы пра Украіну як дзяржаву еўрапейскага ўзроўню, ён і тварыў сваю Хартыю законаў і вольнасцяў, пад якой Вашай Вялікасьці давядзеца паставіць подпіс, паколькі яна ўключана ў тэкст нашай саюзнай дамовы з Казацкай Нацыяй.

Карл XII. Дзяржаўнага сакратара нешта засмучае?

Сакратар. Фактычны Подпіс нашага Карабля пад іх Канстытуцыяй – нешта беспрэцэдэнтнае ў міжнародных і міждзяржаўных адносінах.

Карл XII. Затое мой подпіс пад іх Канстытуцыяй адкрыта і чэсна пацвердзіць нашы добрыя намеры да Казацкай Нацыі і ўкраінскай Дзяржавы. І гэта немала-важна для Еўропы, якая, спадзяюся, падтрымае і нас, і Украіну. А галоўнае ў тым, што казацкая Хартыя ня мае нічога агульнага з расійскай азіятычнай.

Сакратар. Мне падаецца, што еўрапеец па духу і асьвеце, Орлік цалкам адданы ідэі вызваленьня сваёй Айчыны ад маскоўскага акупацыйнага ярма. На яго можна і варта паспадзявацца.

Карл XII. Але хто ён, адкуль, якога роду, асьветы, выхаванья?..

Сакратар. Паходзіць Орлік з беларускага шляхецкага роду герба «Навіна». Далёкім продкам яго быў перасяленец з Чэхіі часоў гусіцкіх падзеяў XV стагоддзя. Бацька Стэфан быў католікам, быў у вайсковых паходах, загінуў у бітве з туркамі

пад Хоціным. Маці, Арына Малахоўская, з праваслаўнага беларускага шляхецкага роду гербу «Грымала». У Вялікім Княстве блізу Вілейкі мела маёнтак родавы Касута. Там і нарадзіўся Піліп Орлік.

Першую, і неблагую, асьвету атрымаў у Віленскім езуіцкім калегіуме, затым — у Кієва-Магільянскім калегіуме. Вывучаў гісторыю, геаграфію, літаратуру, багаслоё, латынь, ўропейскія мовы, самастойна авалодаў татарскаю. Вайнароўскі ў гэтым значна саступае Орліку. Пасыля навучаныя Орлік асеў на Украіне. Быў заўважаны Мазепаю, стаў яго генеральным пісарам і нават кумам — Мазепа стаў хросным бацькам Орлікавага сына-першынца Рыгора.

Орлік, стоячы вельмі блізка па роду сваёй працы да асобы Мазепы і карыстаючыся яго прыязнасцю, быў добра знаёмы з думкамі і намерамі нябожчыка гетмана і пасъячонаы ва ўсе справы ўкраінскай дыпламатіі. І апошняе. Мазепа, надумаўшы перайсыці на наш бок, першаму адкрыўся Орліку, прысягнуўшы перад Хрыстом, што робіць гэта не для ўласнай карысці, ня дзеля ўзбагачэння, не для іншых якіхсці прыхамацяў, але для агульнага дабра нэнкі-Айчыны, бедней Украіны.

Думаю, што Мазепа пакладаўся на Орліка як на спадкемца гетманскай улады. Вось і ўсё, Ваша Вялікасць.

Карл XII. Дзякую, пераканаў. Наша падтрымка — Піліпу Орліку!

Карціна трэцяя

1710 г.

На край прасцэніума, перад заслонай, выходзіць Гісторык.

Гісторык. Па абранині ў гетманы Украіны Піліп Орлік сказаў па-латыні красну прамову, складзеную па ўсіх правілах тагачаснага красамоўства (*Выходзіць*).

Пры парадным вайсковым адзеныні і зброй зьяўляющца кароль Карл XII і гетман Піліп Орлік. Шматгалосае войска скандуе: «Кароль — любо!» «Гетман — любо!». Орлік падымае булаву. Усталёўваеца цішыня.

Орлік (*да караля*). Прадстаўляюся Табе, Найясьнейшы Каролю, я, новаабраны гетман Войска Запарожскага... Ці мне, Найясьнейшы Каролю, раўняцца з Іванам Мазепаю, якому па славе й вядомасці не было роўных у нашай Бацькаўшчыне? Ці мне, што ня мае ніякіх заслугаў, вынесыці на раменах, падобна Атланту, што выносіў падаючае неба, цяжар кіраваныя Украінаю, мне, недастойнаму такога гонару і нават, скажу больш, такога цяжару? Ці мне, недасьведчанаму арганаўту для такой магутнай улады, у наш жорсткі век напрэвіці расштатаны віхурамі і наўальніцамі ўкраінскі карабель да дабраславенай выспы? Ці мне, падобна Тэзею, блукаючы па кручаных шляхах, вывесыці з лабірінту страшннага рабства гарну Арыадну — нашу Айчыну, якую пільнуе маскоўскі дракон, вярнуць яе былую волю? Аднак Ты Найміласцівы Каролю, абароніш, па аднадушнаму жаданьню нашаму, Войска Запарожскага пад тваёю магутнаю рукою лепиш, чым пад шчытом Аякса; Ты шчасыліва правядзеш разбітыя човен Украіны па бурлівых хвалях да мыса Добрай Надзеі. Ты адпіхнеш маскоўскае страшыдла сваімі магутнымі грудзьмі, на якіх ты носіш вобраз вялікадушнага льва. Я ж, справа рук тваіх, беручы гетманскасе кіраванье, прыношу падзяку прастолу зброй майго пратэктара, Вашай Вялікасці. (*У пайпаклоне схіляе галаву перад Карлам XII*).

Гучыць урачыстая музыка. Шматгалосае войска скандуе: «Украіна — любо, любо, любо!» «Кароль — любо!». «Гетман Орлік — любо!». Гетман Орлік набліжаеца да рампы, паднімае булаву, кладзе руку на Евангельле, што ляжыць на попітры. Наставе цішыня.

(*Упэйнена, урачыста, годна і ўзынёсла*). Казакі, сябры мае і пабрацімы, шаноўная генеральная казацкая старшина!

Як новаабраны Запарожскага войска гетман, я, Піліп Орлік, прысягаю Госпаду Богу, слайлёнаму ў сьвятой Тройцы, на tym, што будучы абраным, аб'яўленым і прызначаным на знакавы пасад гетманскі вольнымі галасамі па дауніх правах і звычаях вайсковых ад генеральнае старшыны і ўсяго войска запарожскага тут, у прысутнасці яго Каралеўскай Вялікасці шведскай, клянуся выконаваць: міласць, вернасць і старатлівае дбаныне да Айчыны, маці нашае, пра дабро яе люду паспалітага, пра публічную цэльнасць, пра пашырэнне правоў і вольнасцяў вайсковых, наколькі сілы, разуму ды здольнасцяў стане; ніякіх справаў не тварыць са старонінімі дзяржавамі ды народамі, скіраваных на разбурэнне і шкоду Айчыны; выкрайваць усялякія падступнасці ў стасунках да Айчыны, да правоў ды вольнасцяў вайсковых, шкодных генеральнай старшыні, палкоўнікам і каму належыць.

Абяцаю і павіннасць бяру захоўваць да вышэйшых і заслужаных у Запарожскім войску асоб пашанаваньне і любоў да ўсяго старшага і меншага таварыства, а да злачынцаў, згодна артыкулаў прававых, справядлівасць чыніць.

У гэтym мне, Божа, дапамажы, съятое Евангеліе ды нявінныя пакуты Хрыстовы. (*Цалуе Евангельле.*)

Многаголосае войска скандуе: «Орлік — любо! любо! любо!». «Маскавіты — гець! гець! гець!».

Сцэна зачімняеца.

Карціна чацьвёртая

1710

Прамень высьвечвае Гісторыя.

Гісторыя. Не зважаючы на паразу пад Полтавай, кароль Карл XII будаваў планы аднавіць страчаныя пазіцыі і адваяваць у расіянаў Правабярэжную Украіну ды зьдзейсніць паход на Кіеў. У 1710 годзе ў рэздэнцыі шведскага манарака ў Бендерах адбылася нарада-перамовы з удзелам гетмана Орліка, крымскага хана Дэйлет-Гірэя, прадстаўніка «апазіцыйнага» польскага караля Станіслава Ляшчынскага, Іосіфа Патоцкага ды караля Карла XII.

«Рэздэнцыя» асьвяляеца. Засталом Карл XII, Піліп Орлік, Дэйлет-Гірэй (45 г.), Іосіф Патоцкі (45 г.)

Карл XII (*у працяг размовы*). Няма сакрэту ў tym, што я, Карл XII, падтрымаў абраныне Піліпа Орліка на гетманства. Ні ў кога не павінен выклікаць зьдзіўленыня факт засвядчання мною гетмана Орліка ў маёй пратэкцыі над Украінаю, пакуль з яе ня будзе зынятае маскоўскае ярмо і яна ня вернецца да сваіх дауніх вольнасцяў. Я надаў такі Diplom гетману. Гэтым актам Мы, кароль Швецыі, ня толькі пацвярджаєм права і прывілеі Войска Запарожскага, а становімся таксама гарантам незалежнасці Украіны, гарантам яе мяжоў. Мы даокументальна падмацавалі свае паўнамоцтвы як пратэктара Украіны і гетманскай улады, і актам пад называю «Gonfirmatio...» прызналі казацкую «Panta Gonstitutiones...», што была ўкладзеная між гетманам і старшынаю (*глядзіць на Орліка*).

Орлік. Пацвярджаю, што я прадоўжу курс свайго папярэдніка, гетмана Івана Мазепы, на прызнаньне шведскай пратэкцыі. Пра гэта съведчаць самі «Пакты і Канстытуцыя правоў і вольнасцяў Войска Запарожскага». Мазепа, паўстаўшы праўда і рэўнасцю за цэласць Айчыны... аддаўся ў непарушную абарону Найяснейшага караля, яго міласці шведскага Карла Дванаццатага... Асірацеўшы пасля съмерці свайго найпершага рэйментара Запарожскага войска, не пакідаючы сталай надзеі на Божую дапамогу ў пратэкцыі і пагаджаючыся ў tym з воляю найяснейшага пратэктара нашага, Каралеўскай Вялікасці шведскай, абраць новага гетмана, вартага той гетманскі ўрад рухаці і ўпраўляці і пры Божай помачы і пры пратэкцыі

Найясьнейшай Каралеўскай Вялікасці. І зараз яе моцна і непарушна тримацца на дзеля чаго іншага, а толькі для аднаўлення і падняцця ўпальных сваіх правоў ды вольнасцяў вайсковых.

П а т о ц к і . Даруйце, але гэта толькі дэкларацыі, а што ёсьць на самой справе дзеля «падняцця тых упальных сваіх правоў і вольнасцяў»?

К а р л XII. На самой справе я вас сабраў тут, у Бендерах, каб заключыць саюзную дамову паміж Швецыяй, Польшчай, Крымскім ханствам і Войскам Запарожскім, каб сумеснымі намаганнямі ачысьціць ад расіянаў Правабярэжную Украіну. А далучыўшы да нашага саюзу Асманскую імперыю, ахапіць апроч Левабярэжнай, Сіверскай і Слабадской, таксама і ўсю Правабярэжную Украіну ды падпарадковаваць украінскому гетману данцоў-някрасаўцу ды тэрыторыю Войска Данскога.

Д э ў л е т - Г і р э й . Хан і палякі павінны прыгледзеца...

О р л і к (нібы апраўдаючыся). Ні Яго Вялікасць кароль, ні гетман не сядзяць у эміграцыі, склаўшы рукі. Па-першае, мы мацуем нашае войска. Па-другое, ідзе напруджаная праца ў напрамку саюзу і вайсковой дапамогі Порты, пра што ша-ноўнаму хану Крыма Дэўлет-Гірэю добра вядома. Па-трэцяе, пасылаем на Украіну сваіх прадстаўнікоў, якія маюць распаўсюджваць сярод насяленцаў гетманскія ўніверсалы і адозвы з заклікам прызнаваць яго ўладу і вербаваць сярод мясцовай старшыны прыхільнікаў ідэі вызвалення з-пад расійскага захопу й пераходу пад шведскую карону. А яшчэ праз сваіх паслоў пераконваем і дамагаемся ад турэцкага султана Ахмета III і адначасна ад крымскага хана аў'яўлення вызвольнай вайны ад Московіі. Бяз гэтага ні нам, ні вам не ўстаяць.

К а р л XII. Я падтрымліваю ўсе заходы гетмана Орліка і ўжо даў яму съпецы-ильны ўніверсал-зварот да правабярэжных украінцаў, у якім сказана, што каварныя варожыя планы Расіі сягаюць нават далей, каб казакаў, удалых і сладых на вайне, выгнаць з даўніх месц пражыванья ѹ выслучаць у мясціны, аддаленыя ад іхніх прадаўніх зямель.

О р л і к . Самы час падумаць (*глядзіць на Дэўлет-Гірэя*), хто ѿ першую чаргу могуць стаць суседзямі ѿ Крыма і Турэччыны...

К а р л XII. Суседзямі ці гаспадарамі, як маскавіты сталі імі ѿ Польшчы.

П а т о ц к і . Польшча не застанеца збоку ад падзеяў на Украіне, як толькі кароль Станіслаў зойме свой пасад у Варшаве.

Д э ў л е т - Г і р э й . А Крым вызначыцца, калі кароль шведскі і гетман украінскі пачнунць справу.

К а р л XII. Кароль шведскі і гетман украінскі ня стануть чакаць, як доўга будзе вызначацца Крым, і калі сядзе на свой пасад кароль Польшчы. Так што вызначайцеся...

Сцэна зачыненняца.

Карціна пятая

1711 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. І казакі пачалі справу. Падзеі ва Украіне нямала зьбянтэжылі расійскага цара Пятра I.

Перад Пятром I (37 г.) яго паплечнік Меншикаў (38 г.). Цар лютуе.

П ё т р I. Эта как же понимать, Алексашка?! Подлуому предателю Орлику удалось поднять против России все местное население днепровского Правобережья!..

Меншыкаў. Не может того быть, Минхерц...

П ё т р I. Может! Еще как может! Орлика поддержала вся заднепровская Украина! Наследника подлого Мазепы в своей жажде вернуть себе правобережье

поддержали казацкие властелины Богуславского, Уманского, Каневского, Переяславского и иных полков...

Меншика́й (крыху перапалохана). Откуда у Вашего Величества такие сведения?..

Пётр I (у ярасыці). От «гетьмана Орлыка»! Из его универсала к «войовничому малороссійскому народові»! (*Камечыць аркуш і штурляе ў твар Менишыкаву.*)

Меншика́й (асъмляеўшы). Мало что может наплести «гетьман Орлык»?!
Моя разведка, мои агенты-резиденты...

Пётр I (перапыняе). Говно твоя разведка! Дерьмо собачье твои резиденты! У меня донесение нашего левобережного гетмана Скоропадского! Орлик тоже под впечатлением своего стремительного продвижения и перехода на его сторону казацкой старшины и разбойной гольтьбы доносит недобитому Карлу XII, что только его, Орлика, войско увеличилось впятеро и насчитывает уже 15 тысяч сабель.

(*Зной камечыць аркуш і штурляе ў твар Менишыкаву.*)

Менишыкаў паднімае памяты аркуш і распраўляе яго.

Меншика́й (перапалохана). Ваше Величество, а что пишет этот Скоропадский?!

Пётр I (амаль крычыць). Не Скоропадский, а Орлик пишет Скоропадскому (*спакайней*), пытаясь перетянуть его с войском на свою сторону и объединить усилия в борьбе за «соборну Україну» (*Знаходзіць на stale патеру і зачытвае з яе*)... «соборну Україну та звільнення її від російської присутності». В этом, по мысли Орлика, Украине помогут король шведский, султан турецкий, хан крымский, а может быть, и король польский Станислав, (*зной зачытвае*)... «щоб Україна залишилась вільною Республікою». А почему бы и нет?! Конституция о правах и вольностях у них уже есть! Союз антироссийский сколочен!..

Меншика́й. Уму непостижимо...

Пётр I (узрываєца). Пить надо меньше, тогда, может, и постигнеш!.. (*Зусім спакойна*). Ты знаешь, что я с тобой сделаю, Алексашка, если полтавская Vintorija пойдет кату под хвост?!

Меншика́й (пакорліва). Как не знать, Минхерц... (*Настойліва*.) Но... Не я ли настаивал, и давно, кончать с казацкой вольницей, когда еще Мазепа нас боялся. А от казацкой старшины никакой пользы Царскому Величеству не было. А я советовал, еще до Полтавы, гетманство взять силой, казацкие украинские полки превратить в драгунские российские, всю старшину выбрать и вместе с народом им сочувствующим за Волгу перегнать, а Малороссию своими людьми населить. Города же под свою область отобрать и своих воевод или губернаторов поставить...

Пётр I (стрымана). А ты, Алексашка, не печалься и царя почем зря не упрекай. Ждал я... чтобы раскрылись враги наши во враждебности своей. Пришло время, теперь и начнем брать земли украинные да так, чтобы навсегда. Намерения же их вернуть вольности казацкие станут нашим аргументом и оправданием.

Меншика́й. О том и tolkую...

Пётр I (стрымана и занепакоена). В обращении Орлика к Скоропадскому заложена целая программа политических и территориальных претензий и домогательств наследника Мазепы (*бярэ аркуш*), а самое главное — использовать «зъверхність» Стокгольма и Стамбула как гарантию независимости Украины. (*Зачытвае*). «Коли Вас, пане Скоропадський, запыняє теперішній мій титул, що я ношу, то будьте певні, що для загального добра я юступлю його вам, як старішому, сподіваючись, що й Ви не хочете мене губити. Не иметь віry тим, що кажуть, буціт, Отоманська Порта думає панувати над Україною. Ні! Близкуча Порта, Його Величність Король шведський і хан кримський уже між собою таку згоду зробили, щоб Україна не підлягала ні під чию васальну залежнісць, але була б назавше самостийною».

Меншыкаў. Кошмар...

Пётр I. Кошмар в том, кто Царя Петра Первого окружает... Пшел вон, но незамедлительно вернись с князем Голициным. Может быть, я собственноручно снесу вам головы обоим... за усердную службу (*напалавіну выцягвае і рэзка кідае назад у похвы шаблю*) вот этой саблей!

Меншыкаў разумее, што цар-самадур не жартуе і ў жаху выбягае. Праз кароткі час вяртаецца разам з Голіціным (34 г.)

Князь Голицын, доляжи обстановку на сей час и как она есть... кратко, честно, правдиво! Станешь вратъ... (*Зной крыху выцягвае і кідае шабло ў похвы*).

Галіцын (*амаль без перадыху*). В Черкасах, Каневе, Мошнах казаки определенно встали на сторону мятежного Орлика. К ним же, кроме Уманского, Каневского и Богуславского полков, перешли Переяславский, Чигиринский, Торговицкий, Кальницкий, Корсуньский и Белоцерковский полки. Сын богуславского полковника только что прибежал из Киева и сообщил, что и его жители прямо рвутся к Орлику. Народ охотно переходит и радостно приветствует своего освободителя. В наших руках осталась только Белая Церковь. Но казаки и ополчение уже взяли ее в осаду. Крымский хан успешно продвигается по Слобожанской Украине. Впечатление, что Орлику помогает сам Господь.

Пётр I. Тебе и доклад вроде всласть...

Галіцын. Простите, Ваше Величество, я просто ошеломлен... Один за другим Орлику без сопротивления сдаются города и веши Правобережья. Пограничная крепость Сергеевск тоже пала. Хан дошел до местечка Водолага, где жители встретили орду хлебом-солью.

Меншыкаў. Ваше Величество, а может, Россия действительно допекла Украину до предела, что они татар хлебом-солью встречают?!

Галіцын. В наших руках осталась фактически одна гетманщина...

Всё, Ваше Величество...

Пётр I. Нет не всё! Скоропадского и воеводу Бутурлина со всем, что у них есть, бросить на правый берег Днепра! Универсалы-призывы Орлика жечь публично и повсеместно, взбунтовавшиеся города и сёла — тоже (*глядзіць на Меншыкава*) чтобы допечь до самого предела, как он говорит. Жен, детей и всех родичей казацкой старшины, которая переметнулась к бунтовщикам и которая еще не переметнулась, собрать повсеместно, держать под охраной и расстреливать публично после предательства их мужей и родственников. Каждого десятого бунтовщика из черни расстреливать на месте. Илленных гнать к Москве и Петербургу. Восставшие крепости, города и веши карать мечом и огнем! Вот когда это сделаете — будет всё!

Сцэна зацягняеца.

Карціна шостая

1711 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. Спачатку паход Піліпа Орліка з Бендэраў ва Украіну быў пасьпяховым. Гетман меў ужо моцнае войска. Тры тысячы ваяўнікоў прывёў Іосіф Патоцкі. Да іх далучылася 20 тысячаў нагайцаў. У наступ рушыла арда крымскага хана. Перамога над маскавітамі была такой відавочнай...

Прамень гас্তыне. Сцэна асвятыляеца. У пакойчыку шведскага караля Піліп Орлік. Аповед яго скрушны. Карл XII прыгнечаны таксама.

Орлік. У царскіх руках заставалася толькі Белая Царква, дзе зачынілася маскоўская войска. Я атачыў горад з усіх бакоў і прыступіў да аблогі. У гэты

час кримскі хан пасыпхова ваяваў з маскавітамі на Слабажанскай Украіне, удала распраўляўся з царскімі цвержамі і залогамі, сустракаў спачуваньне насельніцтва. Небагата ўжо ўкраінскай тэрыторыі заставалася яму і мне ачысьціць ад акупантатаў... Але далей хан утрымаўся ад паходу углыб Гетманшчыны й павярнуў з ардою назад. Польскае войска, што дапамагала мне пад Белай Царквой, з гэтай прычыны таксама адышло на Палесьсе, таму я вымушаны быў адступіць за Днестр (*доўгая паўза*).

А татары рассыпаліся загонамі па краі і сталі рабаваць людзей, зьбіраць ясыр па вёсках. Насуперак дамове лавілі жыхароў і, як варвары, усё руйнавалі, палілі і пляжылі... І рабілі гэта тады ўжо, калі цэлы край добраахвотна аддаўся пад маю руку. (*Вельмі ўсхвалявана*). Вашая найясьнейшая Каралеўская Вялікасць, якіх нечуваных пад месяцам і сонцам зъверстваў не рабілі дзікія татары!.. Яны абдзіралі, пустошылі і палілі цэрквы, пераварочвалі прастолы, тапталі съвятыя дары, глуміліся над абразамі, мардавалі людзей абодвух полаў. (*Надоўга замаўкае*) На ўсёй прасторы ад Днястра да Росіі нахапалі ў ясыр тысячы духоўных і сьвецкіх людзей, казакаў, месцічаў і проста грамадзянаў, жанчын і дзяцей. Пяром не апісаць нялюдскіх учынкаў, якія рабіў сын Дзякун-бея. Малалетак-дзячычатак гвалцілі, а потым кідалі ў полымя. Немаўлят адрывалі ад мацярок і разъдзіралі напалам або, браўшы за ножкі, разъбівалі галовамі аб съцены. (*Зноў замаўкае ад узрушэння і сълэз*.) Даруй, каролю... Калі намагаўся спыніць свавольствы, султанаў візір Муртаза-ага адпавёў, што татарам гэта дазволена, паколькі, маўляў, жыхары гэтага краю ставяцца да татараў варожа.

Няма словаў... У мяне было каля 17 тысячаў казакаў, апрача мяшчанаў і пасялянаў. Засталося дзіве-тры сотні. Бо ня толькі мяшчане, але і казакі, даведаўшыся пра зъверствы татараў, разъбегліся ратаваць сваіх жонак і дзяцей, а тыя, што засталіся, аплакваюць сваіх загіблых родных і блізкіх. Я ж плачу за ўсю родную і няшчасную Украіну (*закрывае твар рукамі*).

Карл XII падыходзіць да Орліка, кладзе далонь яму на галаву, нібы пастар.

Карл XII. Я сардэчна спачуваю пану гетману і шматпакутнаму народу Украіны. Смуткую з такой трагічнай нагоды. У мяне таксама былі як перамогі, так і паразы... Перажыў... Перажывеш і ты, гетман. І мацнейшым ад таго станеш. Усё ў руках Божых... (*Ходзіць па пакойчыку, спыняеца і зноў ходзіць*.) Твая параза не толькі параза, але і разьведка боем. Ты пабачыў і пераканаўся, што ніякай розніцы між ардою татарскаю і ардою маскоўскаю не існуе. Ты на свае вочы пабачыў, што паспаліты люд і Запарожскасе войска готовы да вызваленчай барацьбы хоць з якім жывалупам.

А зараз, у час туті і сълэз, мусіш зразумець, што перамогу трэба шукаць, як я думаю, у паяднаныні ўсходніх дзяржаваў і іх асьвечаных уладароў, у іх саюзе між сабой і з намі супраць расійскай азіяцкай імперыі. А пакуль мы ў палоне турэцкага султана, у чым вельмі зацікаўлена Масковія, будзем працаўца на тое, каб і тая ж Турэччына хоць пабочна дапамагала нам сваім амбіцыйнымі прэтэнзіямі-дамаганнямі да Масквы і нават сутычкамі і войнамі з ёю. Хай адзін наш вораг клюе вока іншаму нашаму ворагу.

Нам жа трэба неадкладна адкрыць фронт дыпламатычнага змагання за вольную і незалежную Украіну. Што не пасыпем зрабіць самі, даробяць нашы нашчадкі. Украіна хоць і ня вольная, а дзяржава! Яе сімвал — гетманская булава — вечны (*надоўга задумваецца*). Багата што пераменіцца ў Еўропе, калі я вярнуся да дому. Багата што...

Будзем жыць, гетман. Будзем змагацца, пакуль жывем. І няхай наша доля нас не цураеца, як кажуць твае землякі.

А цару Пятру ў хуткім часе мы разам з турэцкім султанам паставім адмысл-

ловую пастку. І, можа, якраз тваім казакам давядзеца браць яго ў палон. Тады і разылічышся з паўночным драконам.

Сцэна зацямніеца.

Карціна сёмая

1711 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. Неўзабаве такі момант насыпей. Гэта так званая Прутская справа. Пётр I, ваюочы з саюзнікамі ўкраінцаў туркамі, зайшоў з невялікім войскам даволі далёка ўглыб турэцкіх валодадняў. Туркі акружылі яго з усіх бакоў на рацэ Прут, і Пятру не заставалася нічога іншага, як ці здацца ў палон, ці падпісаць ганебны мір ды вызваліць Украіну.

Сцэна крыху асвятылецца месцам. Каля паходнага намёту, як загнаны ў клетку зъвер, мітусіца цар Пётр. Да яго асыярожнка набліжаецца Шафіраў (50 г.) і яшчэ двое.

Пётр I (*хапаецца за шаблю*). Кто ідёт?!

Шафіраў. Віцэ-канцлер России Шафіраў, Ваше Величества...

Пётр I. Кто еще?.. Изрублю в ключья!

Шафіраў. Со мной визир Порты и представитель Орлика — генеральный писарь Максимович.

Пётр I. Тем более изрублю! (*Агаляе шаблю*).

Па знаку Шафірава Візір і Максімовіч спыняюцца і вяртаюцца назад. Шафіраў набліжаецца да Пятра. Той кідае шаблю ў похвы.

Шафіраў. Ваше Величества...

Пётр I (*нецярпіва, разыюшана*). Сколько мое величество еще будет сидеть в западне?!

Шафіраў. Мы, Ваше Величество, вошли в переговорный процесс...

Пётр I. И что мне от твоего процесса?! Ты понимаешь, что царь Великой России фактически в пленау басурман?! И меня уже не боится даже их визир?!. Мать его в...

Шафіраў. Положение серьезное, Ваше Величество. Они выдвигают такие условия...

Пётр I. Плевать я хотел на их условия!..

Шафіраў. Ваше Величество, они могут начать штурм в любую минуту, и тогда будет не до переговоров.

Пётр I (*спакайней*). Сколько ты будешь вести эти идиотские переговоры?

Шафіраў. Буду тянуть хотя бы до тех пор, пока подойдут наши доблестные войска.

Пётр I. Резонно... (*Нечакана ўзрываецца*) Но Царь Руси Великой не может сидеть, как волк, загнанный в нору!..

Шафіраў (*апрайдуваочыся*). Ваше Величество, в переговорный процесс вступилась делегация Орлика...

Пётр I (*амаль крычыць*). Взашей делегацию...

Шафіраў. Ваше Величество, но Орлик и его генеральный писарь пользуются у Порты...

Пётр I (*спакойна*). Повторяю в последний раз: плюй на все делегации и веди дело только с визиром. Неотложно, лично, тайно! Или ты больше не вице-канцлер России!

Шафіраў (*умольна*). Ваше Вел...

Пётр I (*абрывае*). Стихни! А визири посули любую мзду. Любую! И чем быстрее царь будет освобожден, тем сумма для визира и султана будет больше. И дай понять, что я подпишу любые их условия здесь и сейчас...

Шафіраў. Как можно, Ваше Величество?! Исполнять... же придется.

Пётр I. А это не твоя забота. Царь мы всея Руси или кто?!. Ступай, дипломат, а то ведь я и осерчать могу.. (*Спахапішыся*). Нет, погоди!.. Вот что: используй эти дурацкие переговоры и подсыпь чего покрепче переговорщику от Орлика, чтобы издох сразу же, а съвернешь на турок.

Шафіраў (*перапалохана*). Если я это сделаю, Ваше Величество, то ни мне, ни Вашему Величеству не жить! Вы же знаете мусульман. Алах акбар! — и отделят голову от тела...

Пётр I (*сур'ёзна*). Да?..

Шафіраў. Несомненно.

Пётр I (*падумаішы*). Тогда вот что... по окончании переговоров посади на хвост этому, как его?..

Шафіраў. Максимович...

Пётр I. Посади ему на хвост нашего шпага, и пусть он не только проводит Максимовича до местопребывания Орлика, но и порешит обоих — по-нашему, по-российски замочит и концы в воду!

Шафіраў. Попробую, Ваше Величество...

Пётр I. Не попробуешь, а совершишь во имя России и ее царя. Всё! Иди!

Шафіраў кланяецца і, адступаючи задам, звікае. Сцэна зацімняеца і адразу ж асьвятляецца зноў. За перамоўным сталом Візір, Шафіраў і Максімович.

Візір (*у працяг размовы*). Пожалуйста, господин генеральный писарь, ваши условия...

Максимович. Насамперед, шановний візире, дозвольте від імені Війська Запорозького і всій України висловити щиру...

Шафіраў. Я настаиваю на том, чтобы так называемый посол изъяснялся по-русски, а не на этом... собачьем наречии.

Візір. Прошу извинить, уважаемый вице-канцлер, но в вашем положении... Впрочем, я готов при необходимости толмачить... (*да Максімовича*). Будь ласка, пане генеральный писар, продовжувати.

Максимович. ...дозвольте висловити щиру подяку Бліскучій Порті за добродійство, котре вона робіць зараз украінському народові. Що до Росії, Військо Запорозьке ставіть категоричні вимоги перед Москвою: назавше відмовітись від України і надалі не втрутатися в її справы, вивесті з її території свої війська, повернути захопленых під час війни військову старшину, урядовых і цивільних особ обох пол...

Шафіраў. Хватит! Мы протестуем!

Візір (*Шафіраву*). Позвольте напомнить, любезный, о положении вашего царя...

Шафіраў (*накорліва*). Извините...

Візір. Продовжуйте, пане посол...

Максимович. Выходячи з України, московське військо мусить передати всі кріпості до влади гетьмана, а само, відступаючи, не повинно робити украінським жителям нічого злого... Поки що все.

Візір (*Шафіраву*). От имени Порты должен заявить: поскольку Москва не прекращает войну против Украины и не уходит из Польши, мы объявляем войну Московии. Сам султан выступит в поход, а царь Петр будет находиться у нас в плену. Война же может затянуться надолго... Хотя... может быть и приостановлена... если... Если будут принятые наши условия:

Московия неотложно отрекается от Украины;

неотложно отдает Порте Азов;
неотложно выводит свои войска из Польши;
неотложно заключает перемирие с Карлом XII;
признает за Портой право отпустить Карла XII из Порты, когда ей будет угодно
и каким угодно путем.

Шафіраў. Это... ультиматум?!

Візір. Да! Категорический! (*Перадае тэкст ультыматума.*)

Шафіраў. Тогда я прошу разговора тет-а-тет... (*Выходзіць.*)

Сцэна зацімніяцца. Прамень высьвічвае Пятра I. Зьяўляеца Шафіраў.

Шафіраў (з выглядам пераможцы перадае Пятру I заканвертаваны ўльтыматум). Ваше Величество, у них только четыре условия...

Пётр I (прачытаўшы ўмовы, апальм голасам). Это же капитуляция...

Шафіраў. Это выход... из западни. И свобода от всего и вся, в том числе и
от капитуляции, пока визир не вернул мне задаток.

Пётр I. Сколько же ты ему...

Шафіраў. Сто тысяч золотыми...

Пётр I (расчараўана). Он так дешево оценил голову Петра Великого?!

Шафіраў. Он еще доберет свое, когда будет менять нам войну на мир с
Портой и, думаю, не один раз. Особенno, если станет делиться вашими золотыми
с султаном. За первую же взятку пообещал так стилизовать четыре условия, что
их можно будет толковать как кому вздумается.

Пётр I. Молодец, вице-канцлер, а то я уж подумал...

Шафіраў. Спаси Вас Бог, Ваше Величество, но позволю, точнее, рискну как
посол заметить...

Пётр I. Уж рискни...

Шафіраў. Малороссию нужно твердо охранять от турок. И ежели басурманы
убедятся, что Малороссию им нелегко завоевать, у них пропадет охота воевать с нами.
Но приплачивать им за мир с Вашим Величеством, полагаю, и впредь придется.

А теперь они обнадежены крымским ханом, Польшой, бунтовщиками казацкими
и неприятностями нашими здесь на Пруте, и будто легко могут все получить, даже
Малороссию, которая, мол, забунтует и поддастся им. Поэтому нужно соблюдать
великую осторожность и держать в Малороссии достаточно надежных войск.

Не исключено, что визир, муфтий и сам султан будут шантажировать Ваше
Величество войной, дабы раскочеливать Ваше Величество за их лояльность к
России. Очень даже может быть, но Малороссия того стоит и с лихвой оплатит
Ваши убыли... Простите, Ваше Величество, за мое...

Пётр I (перапыняе). Ладно, Шафиров, поразглагольствовал и хватит. Сам все
вижу, сам знаю. Для меня сейчас главная забота — убрать всех сторонников Орлика,
где бы они ни были,— покарать, иззвести под корень всю родню гетмана и родню
его соратников, чтобы все ужаснулись самой мысли восставать против Великой
России. Резидентом в Константинополь я дам тебе Неплюева. И князю Голицыну
вело зело поусердствовать — его это дело... и отныне — твое, Шафиров!

Шафіраў. Святое дело, Ваше Величество.

Пётр I. Святое. Ибо где русский солдат оправился, там и Россия. И это ты
помни, как заповедь.

Сцэна паволі зацімніяцца.

Карціна восьмая

Прамень высьвічвае Гісторыка.

Гісторык. Не пералічыць злачынстваў, не апісаць усяго ліхадзеяства, учы-

ненага Пятром I і яго паплечнікамі ўкраінцам, беларусам, палякам, жамойтам, аўкштайтам, летгалам, эстам, фінам ды і свайму расійскому народу. Не пералічыць грошай, золата і дарункаў, якімі адкуплялася Расія ад абавязкаў выкананьня міжнародных умоваў, дагавораў і ўгодаў, тыя ж, да прыкладу, «Прутскія дамовы» адносна акупаванай маскавітамі Украіны. А векапомнае «вакно ў Еўропу»? Дваццаць гадоў па-разбойніцку праломваў і шаблямі «прорубал» яго «Пётр Вялікі», праліваочы рэкі нявіннай крыві...

Але вернемся да Орліка-бацькі ды пазнаёмімся з Орлікам-сынам.

Султан Ахмед III прызнаў Піліпа Орліка гетманам Украіны, але пад турэцкім пратэктаратам. Гэта перакрэслівала планы гетмана Орліка на стварэнне незалежнай Украінскай дзяржавы. У выгнаныні ён піша трактат «Вивід прав Украіни», у якім выкладае свае погляды на неабходнасць стварэння самастойнай Украінскай дзяржавы праз яе сувязі з еўрапейскімі краінамі. Разам з трактатам змагар расылае свае гетманскія маніфесты й універсалы ў сталіцы еўрапейскіх краінаў. У гэтых часах сваім дваром у 25 душ ён пакідае Турэччыну і съследам за Карлам XII пераїзджае ў Швецыю.

Пасыль съмерці караля Карла XII Орлік трапляе ў цяжкае матэрыяльнае становішча. Паплечнікі яго вяртаюцца на Украіну. Сам гетман таксама пакідае Стокгольм і, заклаўшы гетманскую булаву ў залог крадыту, ездзіць па Нямеччыне, Аўстрыі, Польшчы, Чэхіі, каб адчуць час, калі можна будзе зноў зьявіцца на палітычную арэну са сваім задумамі і планамі.

У гэтых ж часах яго старэйшы сын, Рыгор Орлік, здабывае ў Швецыі бліскучую універсітэцкую асвету і далучаеца да бацькі, каб падтрымаць яго ў справе юданыня еўрапейскіх краінаў і прыцягнення іх да развязкі пытання ўкраінскай дзяржаўнасці і незалежнасці.

Французскі каралеўскі двор быў больш за іншыя дзяржавы зацікаўлены ў польскіх і ўкраінскіх справах, бо малады кароль Людовік XV быў жанаты з дачкою колішняга караля Польшчы Станіслава Ляшчынскага, якога Францыя стала рыхтаваць насуперак Расіі і Аўстрыі да паўторнага заняцця ім каралеўскага пасаду ў Польшчы, а пры гэтым маглі ўдала прыйсціся ўкраінскія казакі. Такім звесткамі вельмі занепакоіўся расійскі цар.

Сцэна асвяляеца.

Карціна дзяявітая

1720 г.

Прэзідэнт чэшскай цэсарскай палаты Найдгарт (50 г.) у чаканьні. Нарэшце зъяўляеца Піліп Орлік (48 г.) у еўрапейскім цывільнym касьцюме. Найдгарт сустракае яго каля парогу, вітаеца.

Н а й д г а р т (вельмі добразычліва). Вяльможны пане Орлік, не зъдзіўляйцеся, што я, прэзідэнт чэшскай цэсарскай палаты Найдгарт, раптам знайшоў Вас у Браслаўлі і запрасіў да сябе. Уявіце, што мне паведамілі, што вы тут, у нас у Браслаўлі... Сядайце, будзеце ласкавы. (*Садзіца абодва*). Справа ў тым, што расійскі цар даведаўся, што гетман Орлік знаходзіцца ў Гамбургу і паслаў туды брата расійскага амбасадора ў Браслаўлі Ягужынскага для выведкі і арыштаваньня Вас тут у Браслаўлі. Вось ліст пасла да Яго Цэсарскай Вялікасці з просьбай дапамагчы яму ў гэтым. (*Падае ліст Орліку*). Будзьце ласкавы, я дазваляю пазнаёміцца з просьбай пасла Ягужынскага.

О р л і к (уважліва прачытаўши). Пазнаю дзелавітасць цара Пятра і подласьць яго паслугачоў. (*Вяртае ліст Найдгарту*).

Н а й д г а р т. Яго Цэсарская Вялікасць Ваш сваяк з польскай лініі барон Пётр

Орлік, будучы ўжо на съмяротным ложы (*хрысціца*) перадаў гэты ліст мне і раіў Вам пераехаць у больш бяспечнае месца, аж пакуль Ягужынскі ня зьедзе адсюль. А перад гэтым ён напісаў да канцлера каралеўства чэшскага графа Шпіка ліст і прасіў, каб Цэсар па сваёй літасці не дазволіў маскавітам абяскэсціць ягоны дом праз увязыненне асобы Піліпа Орліка, бо ні ён, ні яго напачадкі не знаходзяцца пад цэсарскім падданствам.

Орлік. Дзякую нябожчыку Пятру Орліку і Вам, шаноўны граф Найдарт. Німа нічога такога злога, што з часам не павярнулася б на добрае.

Найдарт. Ад сябе я даручу вашым жа родзічам, каб яны вашу сям'ю схавалі ў розных мясцінах: жонку Вашу — адным манастыры, чатыры доныкі — у другім, а двух сыноў — у езуітаў. Аднаго шпега Ягужынскага ня хопіць, каб усіх адразу высадыць ды арыштаваць. А пакуль у Браслаўль з Гамбургу не заявіўся гэты Ягужынскі, вы зможаце зъехаць туды, куды наважыліся зъехаць. Беражонага і Бог беражэ...

Орлік (*паціскае руку Найдарту*). Сардэчна дзякую, ясnavяльможны граф!..

Сцэна зацімніенца.

Карціна дзясятая

1723 г.

Гісторык Хаваочыся ад расійскіх агентаў і выведнікаў, гетман Орлік падаўся да свайго войска, якое стаяла ў Хоціне. Там ён быў адразу ж затрыманы туркамі. Яны паставіліся да гетмана бяз выказу належнага яму шанаваньня і не пусцілі яго ні да войска, ні да Стамбула. Больш за тое, гетман загадам быў засланы ў Салунь (*так тады называлі грэчаскія Салонікі*) на пасяленыне пад пастаянным наглядам, дзе яму і давялося пражыць аж 12 гадоў. І чыніўся гэты гвалт і изаліцыя пад ціскам на Турцыю той жа Расіі. У гэтым незайдросным стане генеральны пісар Войска Запарожскага і знайшоў у Салуні свайго гетмана недзе ў сярэдзіне 20-х гадоў.

Сцэна асьвятляеща.

Каля акна невялічкага пакойчыка ў глыбокім задуменіні стаіць Піліп Орлік (51 г.). Уваходзіць Іван Максімовіч (42 г.)

Орлік (*ня верачы сваім вачам*). Іван?!

Максімович (*змораны, але ў добрым настроі*). Ня проста Іван, пане гетман, а генеральны пісар Войска Запарожскага мае гонар! (*Раскідае руки. Абдымаюца*).

Орлік. Даражэнкі ты мой пісар!.. Мілы ты мой Іван!.. Якім цудам? Як і адкуль?!

Максімович. З Украіны, а то адкуль жа яшчэ. Язык ад Кіева да Салуні давёў. А пра тое, што прайшоў ды дзе пабываў пасыля тых перамоваў з візірам ды Шафіравым, лепши і не пытайся...

Орлік (*нецярпіва*). На Украіне што, Іване?!. Ды сядзь ты з дарогі! Здымі торбу! Кінь посах!

Максімовіч ставіць у кут кій, вешае на яго торбу, шапку кідае вобземлю.

Максімович. Усё! Дапяў-такі... (*Сядзе на лаўку, разглядае Орліка*). На Украіне што?.. (*Пасыля пайзы*.) Рабункі, зьдзек, забойствы і катаваньні на Украіне, Піліпе. Усё лепшае, што было ў войску, ці вынішчана, ці прадалося, а «паўночны дракон» усё адно лютуе, ненажэрны, ратуй Божа...

Орлік. Ну, а вайсковая старшина, радавыя казакі... народ — што?..

Максімович. Пасыля нашай паразы пад Палтавай, Пярэвалачній ды і ў паўстаныні ўсе... уся Украіна патрапіла пад царскі гнёт значна большы за той, які

быў перад гэтымі няшчасыцямі. Верныя паплечнікі Мазепы і твае, гетман, ды ўсе іншыя, хто прысягу трymаў, пакінулі родную зямлю і збеглі ў замежжа. Менш цvёрдая ды сем'ямі звязаныя схіліся да прыстасавальніцтва, вярнуліся пад крыло расійскага крумкача. Але і пры гэтым ня ўсе ўратаваліся-зьберагліся, бо і самі, і сем'і ды родныя былі высланы ці ўсъмерчаны на тых клятых пецярбургскіх каналах ды будоўлях. І тыя і іншыя не змаглі і ня могуць жыць так, як ім бы хацелася ці хоць бы вольна выказацца. Хіба вольны казак ці паспалты ўкраінец бяз гэтага можа жыць на съвеце?!. Лічы, Пліпе, што ў палітычную эміграцыю сышло ўсё Нізавое войска, часыціна гарадавога разам са старшыною таксама патрапіла за кардон і расыцярушилася па Еўропе.

Скажу, як думаю: упушчаны момант, пане гетман. Доўга ты прасядзеў у Стакольме ды ў гэтай Салуні. Далекавата яны ад Украіны... Крокамі прамераў...

О р л i к. Шчырасыцо на шчырасыць першаму табе скажу, Іване: не па сваёй волі зъехаў я некалі з Бендука ў Швецыю, не па сваёй волі і сядзеў там. А зъбег адтуль як сам хацеў і не куды-небудзь, а да свайго войска ў Хоцін, ды аказаўся салуньскім вязнем.

М а к с і м о в і ч. Шкада, што памёр кароль Карл...

О р л i к. Што да Карла, то ён нам фактычна здрадзіў задоўга да сваёй съмерці.

М а к с і м о в і ч. Бог з табой, пане гетман!..

О р л i к. Я сказаў, здрадзіў фактычна. А можа, і не па сваёй волі...

М а к с і м о в і ч. Яму казакі ратуюць жыцьцё пасыля Палтавы і Пярэвалачні, збіраюць і пазычаюць велізарную суму грошай, а ён?!

О р л i k (*perahopliva*). А ён цягне мяне з Турэччыны ў Швецыю і не знаходзіць грошай у каралеўскай казыне, каб утрымліваць мой двор у 25 душ. І мяне змушаны былі пакінуць усе паплечнікі, а сям'я трапіла ў бедства і галечу. Сабраных жа мной казакоў кароль паслаў ваяваць у Польшчу, дзе яны згінулі за тых, хто да сёньня, як і маскавіты, трymаюць пад сваёй уладай частку Украіны. Больш за тое, з аглядкай на Москву кароль-пратэктар Карл перашкаджает майм вызвольным акцыям; у рашучы момант забараняе ехаць у Стамбул; трymае ва ўбогасыці маю сям'ю і мяне самога. Каб мець нейкія сродкі на палітычныя заходы і акцыі, я вымушаны быў закласыці ў доўг гетманскую булаву. Маё прафыўнанне ў тым Стакгольме больш было падобна на ссылку, чым на часовы прытулак караля-пратэктара.

М а к с і м о в і ч (*ашаломеўши*). Во яно як выходзіць!.. Я веру табе, пане гетман, хоць паверыць цяжка...

О р л i k. Толькі па съмерці караля Карла я і вырваўся з фактычнай ссылкі ды аб'ехаў Еўропу.

М а к с і м о в і ч. Як жа так можна, шаноўны гетман?..

О р л i k. Можна... Можна, Іване. Палітыка — рэч вельмі своеасаблівая. (*Пасыля паўзы*). Наша няўдача прывяла мяне да думкі, што збройная барацьба супраць расійскага і польскага гнёту ня ёсьць безпраглядная, але ўласнымі сіламі здабыць Украіне волю наўрад ці ўласца, а спадзяваныні на чужаземцаў (турак, татар, шведаў ці каго іншага)... не вялікі інтэрэс яны маюць, каб зрабіць волю чужому народу, хоць гэта было б ім самім вельмі выгодна. Усе яны дбаюць пра інтэрэсы ўласныя, часам цалкам шкурніцкія, выяўляючы пры гэтым ня толькі непамерны эгаізм, але і глубокую няўдзячнасць або падступнасць ці ігнараваныне інтэрэсаў свайго саюзніка, або проста здраджваюць, як тое зрабілі татары ў час нашага паўстання, што несла волю Украіне.

М а к с і м о в і ч (*у роспацы*). Дзе ж выйсьце, пане гетман?!

О р л i k. Будзем яднаць Еўропу супраць Московіі, каб скаваць яе агрэсіўнасць, і выгадваць, як і іншыя, сваю, нашу ўкраінскую праўду і карысць для іншыкі-Украіны. Іншага выйсьця, як я думаю, не існуе. Але пра гэта памяркуем за вячэрай.

І ня толькі пра гэта, калі ты тут, жаданы і чаканы, застанешся са мною ў гэтым Вавілоне, з якога ўсё ж ёсьць зыход...

М а с і м о в і ч. Браты казарлогі наказалі засташца, каб быць табе, пане гетман, ня толькі пісарам, але і ахоўнікам, і кухарам і тым, кім трэба будзе...

О р л і к. Я дужа рады, дружка Іване. Дужа рады!..

Сцэна зачымніенца.

Карціна адзінаццатая

1729 г.

Г і с т о р ы к. Да справы, распачатай Іванам Мазепам і Піліпам Орлікам, да-лучыўся сын Орліка Рыгор. Выхаваны ў шчырым украінскім духу, Орлік-малодышы застаўся верным украінскім дзяржаўным традыцыям і, як бацька і разам з бацькам не пакідаў думкі пра агульна-еўрапейскую кааліцыю ў абарону Украіны. Каб пазъ-бегнуць небясыпекі і перасыледу царскіх выведнікаў і рэзідэнтаў, Рыгору давялося пад чужым іменем праслужыць шэсцьць гадоў у саксонскай гвардыі. А як толькі дрэздэнскі двор наблізіўся да двара пецярбургскага, Рыгор пакінуў Саксонію і паступіў на польскую службу есаулам кароннага гетмана. У Варшаве ён зблізіўся з Вялікім рэгіментарам літоўскага стольніка Панятоўскім, а праз яго выйшаў на колішняга караля Польшчы Станіслава Ляшчынскага — цесьца караля Францыі Людовіка XV, а затым і на самога караля Францыі і яго атачэнне. У лісьце да бацькі Рыгор пісаў: «Панятоўскі даручыў мне запэўніць Вас, што ніхто ня можа сказаць што будзе заўтра». Гэтыя слова звязвалі з будучай смерцю хворага караля Польшчы Аўгуста, калі ўсе гадалі на польскую «кан'юнктуру», якая мусіла пацягнуць за сабою палітычныя зьмены ў цэлай Еўропе. Ні для каго не было таямніцай, што Францыя падтрымае кандыдатуру на караля Станіслава Ляшчынскага, з якім, дарэчы, Піліп Орлік быў у звязку. Ва ўсякім разе, па вясне 1729 году Рыгор прыехаў у Варшаву, і гэта падарожжа адыграла не абы-якую ролю ва ўсім жыцці сына салунскага эмігранта і барацьбе абодвух Орлікаў за вольную Украіну.

Сцэна асвяцілецца. Салон Французскай амбасады ў Варшаве. Ідзе палітычная нарада, у якой бяруць удзел пасол Францыі ў Польшчы маркіз дэ Монці (30 г.), шведскі пасол Цюліх (30 г.), прымас Польшчы Тэадор Патоцкі (60 г.), яго брат Іосіф Патоцкі (64 г.) — каронны гетман і кіеўскі ваявода ды Рыгор Орлік (27 г.). Стол гасцінны.

М о н ц і. Высокашаноўныя панове, я маю гонар прадставіць вам Рыгора Орліка — сына шыроказнанага змагара за волю і незалежнасць Украінскай Нацыі. Ва Украіне яе імянуюць Казацкай Нацыяй.

Рыгор устае, схіляе галаву, садзіцца.

Найперш на гэтай папярэдняй нарадзе мы падкрэслім вялікую значнасць выбару Станіслава Ляшчынскага для польскіх і ўкраінскіх партыяў і для Швецыі, для якіх колішні кароль Польшчы быў заўсёды верным саюзнікам. І першае слова — нашаму шаноўнаму госьцю Рыгору Орліку.

Р ы г о р. Дзяякую... і адразу заўважу: Расія ўспрацвіцца зброяю супраць выбару Станіслава Ляшчынскага, і такім чынам мы, пэўна ж, будзем мець асноўны і ўсе-агульны канфлікт у Еўропе. У гэтым канфлікце Казацкая Нацыя павінна адыграць вялікую ролю. І толькі згода і паразуменіне сяброў Станіслава з гетманам Орлікам, сапраўдным выразынікам змаганняў Казацкай Нацыі, можа забясьпечыць перамогу агульным інтэрэсам.

Прысутныя шматзначна пераглядваюцца.

Тэадор Патоцкі. Перапрашаю шаноўнае панства і кампітана Орліка, але, можа б, наш госьць, перад тым як закранаць высокія матэрый, расказаў нам, што там дзеецца ў акупаванай маскавітамі Украіне, а таксама пра ўкраінцаў-эмігрантаў у Туреччыне...

Монці. Разумеочы значнасьць украінскага пытання, у прыватнасці, для французскай палітыкі на Усходзе Еўропы і маочы мажлівасць атрымання звестак з першых вуснаў, можа б, яно было і лепш... (*Глядзіць на Рыгора*).

Рыгор. Становішча ва Украіне незайдроснае, панове. Сілы мазепінцаў рассеянныя, распыленыя. Іх правадыр — пад пільным наглядам у далёкай Салуні, пазбаўлены ўсякай сувязі з войскам Запарожскім. На Украіне пануе жорсткая акупацыя і тэрор. Паплечнікі гетмана Орліка хаваюцца ў розных краінах ад царскіх выведнікаў або гніоўцаў на сібірскай катарзе, будаўніцтве пецярбургскіх каналau, у турмах.

На Гетманшчыне настрой прыгнечаны. Адтуль, як вам вядома, да шаноўнага пана Цюліха ў Варшаву нават прыехалі дзеячы казацкай старшыны...

Цюліх у падтрымку Рыгора ківае галавой.

...каб распытаць, ці сапраўды Швецыя зараз адмовілася дапамагаць Украіне...

Тэадор Патоцкі. Ясна... А скажыце, ці ёсьць у вас якія ідэі, канцепцыі, планы?..

Рыгор. Так, ёсьць, інакш я б тут ня быў... Хочам згуртаваць усе самасыційніцкія чыннікі ў краі і эміграцыі вакол постаці гетмана Орліка, законна абронага прадстаўніка Казацкай Нацыі. Яшчэ плануем скаардынаваць вайсковую сілу Запарожжа з паўстаннем паспольства ва Украіне. Але першым крокам мае быць вызваленіне гетмана з-пад турэцкай «апекі» ды прыезд яго на Сеч. А зноў заахвоціць Порту да ўкраінскай акцыі ніхто больш не старався, як французскі двор (*глядзіць на Монці*), слова якога так многа важыць на Басфоры.

У сваёй палітычнай канцепцыі мы з бацькам вярнуліся да погляду Дарашэнкі і Мазепы — дыпламатычна абаперціся ў Еўропе на Францыю, каб увайсыці ў не-пасрэднія зносіны з суседзямі Украіны, раўназначна і з саюзнікамі Версалю.

Прысутныя ня без задавальненія пераглядваюцца.

І гэта зразумела, бо на працягу нашага стагоддзя з вялікіх дзяржаваў толькі Францыя нязломна стаяла супраць Маскоўскай экспансіі ў Еўропе.

Прысутныя з задавальненінем аплодзіруюць Рыгору.

Монці. Выказаныя думкі варта падтрымаць добрым тостам (*натаўняе бакалы віном*).

Іосіф Патоцкі (*паднімае бакал*). За добрае здароўе мужніх змаганцаў за Украіну — Орліка-бацьку і Орліка-сына!

Усе выпіваюць віно.

Рыгор. Дзякую шаноўнаму панству.

Монці. Сябры, хто хоча сказаць слова?

Цюліх. Лічу сваім абавязкам найперш падкрэсльці тую адданасць, з якою гетман Орлік ставіўся да асобы сіветлай памяці Карла XII. Дадам, што як толькі туркі адпусцілі нашага караля, а казакі перайшлі пад апеку Порты, гетман Орлік рушыў съследам за каралём у Швецыю, дзе карыстаўся прывілеямі і прэрагатывамі шэфа саюзнай нацыі. А шаноўны кампітан Рыгор Орлік у час сваіх універсітэтаў і службы ў каралеўскай гвардый падтрымліваў стасункі з радзінамі найпершых асобаў Швецыі. Асабліва ласкова прымалі яго ў радні канцлеры Мілерана, даўняга прыязыніка Украіны, што ўласнаручна змацаваў у Бендэрах вядомыя граматы караля Карла XII датычна Украіны і Піліпа Орліка (паціскае руку Рыгору).

Іосіф Патоцкі. Няма сумневаў, што Піліп Орлік — асоба разумная, патрыятычна і ўкраінскай справе адданая да канца!

Тэадор Патоцкі. На маю думку, Піліп Орлік сапраўды дужа прыстойны чалавек і асабіста ненавідзіць расійскіх акупантаў. Яго сыну, капітану Рыгору Орліку, неабходна зараз жа, неадкладна ехаць да Францыі і там выкладыці перад урадам, а можа, й перад самім каралём справу свайго бацькі, справу Украіны.

Усе аднадушна падтрымліваюць прапанову.

Сцэна зачынняеца.

Дзея II

Карціна дванаццатая

1730 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. 12 сакавіка 1730 году Рыгор Орлік сеў у Марселі на карабель, прамуючы першы, але не апошні раз да Царграду, як называлі тады Стамбул. Шлях ішоў праз Салунь і нецярпіласяць пабачыцца з бацькамі не давала Рыгору нават спаць. Мінула дзесяць доўгіх гадоў, як яны апошні раз бачыліся.

Сцэна асьвятляеца.

У сціплым пакойчыку апрануты ў хатні халат значна пастарэлы Піліп Орлік (58 г.) за пісьмовым столом. На сцяне за яго съпіной вісіць щабля ў похвах.

Ціха ўваходзіць Рыгор (28 г.). Бацька ня чуе і ня бачыць яго, заглыблены ў працу над паперамі. Рыгор нейкую хвіліну любуецца бацькам.

Рыгор (*ціха, амаль шэптам*). Та-та... Тата...

Бацька кладзе пяро, сціскае скроні далонямі.

Тата, я тут...

Бацька паднімае галаву, ня верыць сваім вачам. Сын падбягае да яго. Абдымкі. Пацалункі. Абодва плачуць.

Орлік. Сынку... Родненкі! Адкуль жа ты?! Як?..

Рыгор прыціскае палец да сваіх вуснаў, каб бацька замаўчаць.

(Зьдзіўлены). Чаму?...

Рыгор (*на паўголасу, амаль шэптам*). Капітан Ноэ de Suisses — так выслоўлена ў пашпарце Яго Міласыці карала Францыі — да вас, тата, інкогніта.

Орлік. Разумею.

Рыгор. Па даручэнні карала Людовіка XV еду да візіра, а як удасца, то і да самога султана Турэччыны.

Орлік. Сынку мой родны!..

Ногі не трymаюць бацьку, і сын падводзіць яго да канапы. Абодва садзяцца. Бацька прыхінаеца да сына, той абдымае яго за плечы.

У сэрцы сваім адчуў я такую радасць, якую адзін толькі Гасподзь Бог можа зразумець, а сам я ніякім словамі не могу выславеці, як пакутваў, што так даўно ня мог пабачыць майго любага Рыгорку... і трymаць яго ў сваіх бацькоўскіх абдымках. Амаль дзесяць гадоў растаныя! — страшна ўявіць! Жыў нясыцерпным жаданынем і жадобай, як найхутчэй пабачыць майго маленъкага, майго жаданага... (*Плача*). Чакаў у вялікім смутку.

Рыгор. Ну, супакойся. Цяпер смутковаць ня варта. Пасядзім, пагамонім. Распытаю вас, раскажу пра сябе. Абмяркуем нашы палітычныя справы...

Орлік. Гэта найперш.

Рыгор. Я ў Стамбул яшчэ і за тым, каб вызваліць вас з турэцкага палону.
Орлік. Даў бы Божа!

Рыгор. Настаюць, тата, такія часы, што мы наогул будзем разам, усёй сям'ёю, неразлучна і не ў эміграцыі, не на правах інтэрніраванага, а ў сябе дома, на роднай, вольнай Украіне!..

Орлік. Сынку, я маліўся за цябе і цяпер выслаўляю Усемагутнаму Богу падзяку за такую яго вялікую дабрату і міласэрнасць да мяне, грэшніка, што ён за бязъмежныя мае грахі, як справядлівы Бог, пакараў, а як Тварэц і добразычлівы Ойча, у міласэрнасці невычэрпнай мяне табою пацяшае, за што няхай будзе праслаўлены навекі (*хрысьціца*).

Рыгор. Яшчэ, тата, я парадую вас лістом ад караля Станіслава (*передае канверт*).

Орлік таропка дастае ліст, разгортвае яго.

Орлік. Сынку, мілы, прачытай мне сам, а то сылёзы сиплюцца самі па сабе, хоць я яшчэ і не такі стары (*передае ліст Рыгору*).

Рыгор (*чытае*). «Ня можаш, Высокашаноўны мой пане, меці лепшага выказыніка маёй журбы і апекі тваімі справамі, як той, хто перадасць табе гэты ліст. Прымі пажаданыне з радасцю, якія маеш з праяўнасці такога шаноўнага і та-
коага надзеянага сына. Даў бы Гасподзь, каб такую самую пацехумагла прынесыці яго місія, лепш якой мы не маглі ў цяперашнім стане яму даць. Няхай надзея на лепшую будучыню дасыць нам палёгку, слушную жалю... Зраблю ўсё, што будзе залежыць ад мяне, што да гэтага, шаноўны мой пане, можаш быць пэўны, і шукаць усялякіх нагодаў, каб даказаць, з якою я пашанаю ды прыхільнасцю стаўлюся да цябе, высокашаноўны мой пане.

Кароль Станіслаў».

Орлік (*усхвалявана і расчулена*). Як гэта ўцешна і прыемна, сынку... Ён сам перадаў табе гэты ліст да мяне?..

Рыгор. Так. Я ня раз сустракаўся з каралём Станіславам. Першае пабачаныне меў у Шамборы. Ён прыняў мяне вельмі прыязна і добразычліва. Але я лёгка стрымаў яго абяцанку падтрымаць акцыю гетмана Орліка, у якой адначасна адчуў і ўбачыў яго карысць для сябе. І скажу вам, што мне было непрыемна чытаць ягоны ліст, бо кароль у ім больш хваліць мяне, чым дбае пра цябе. А пры сустрэчах заўсёды пацвярдждае, што збярог назаўжды прыязень да вашай славнай асобы і абяцаў пераканаць французскі двор і яго прыхільнікаў, наколькі вы можаце быць карысным для сумесных інтарэсаў. А на справах?.. Хоць у сваіх разліках на ўласны прастол «кароль» Станіслаў надзеі пакладае на запарожцаў.

Ценъ прабягае па твары Орліка. Гэта размова непрыемная гетману, і ён пераводзіць яе на іншае.

Орлік. Каго яшчэ бачыў у Версалі, з кім сустракаўся?

Рыгор. Меў трохгадзінную аўдыенцыю ў міністра замежных спраў Францыі Шавелена. Гэта вельмі актыўны і энергічны дзеяч. Ён адзін з першых у Еўропе зразумеў небяспеку маскоўскай экспансіі. Адным са спосабаў аслаблення Масквы Шавелен лічыць падтрымку кандыдатуры былога караля Станіслава Ляшчынскага на варшаўскі трон, на кожучы ўжо пра тое, што як ён ня раз гаварыў, «наш кароль Людовік XV ажаніўся са звычайнай паненачкаю, а трэба, каб каралева наша была дачкою сапраўднага караля».

Орлік. А чаму б і не?.. Нам такі расклад ня шкодзіць...

Рыгор (*праз паўзу*). Шавелен разумее, што Москва не дапусыць Станіслава да прастолу і што канфлікт з ёю непазыбежны. Рыхтуючыся да гэтай барацьбы, Шавелен цэлым шэрагам дыпламатычных заходаў зрабіў прыхільную для Францыі ситуацыю ў Еўропе.

Орлік. Ну, і дзякуй Богу.

Рыгор. Але Шавелен разумее таксама, што лёс вайны за польскую спадчыну вырашаецца не ў Нямеччыне, і не ў Іспаніі, бо нават перамогі там ня могуць перашкодзіць рэйдам маскоўскай конніцы на Варшаву.

Орлік. Вельмі слушная думка. З Шавеленам нельга не пагадзіцца. Але тут нас павінна падтрымаць Швецыя.

Рыгор. На вялікі жаль Швецыя ня можа затрымаць Масквы, бо вельмі зыня-
сіленая ўнутранай анархіяй.

Орлік. Тады застаеца Тураччына?

Рыгор. Яна адна, дзякуючы свайму геаграфічнаму становішчу можа стаць заслонаю вайсковых намераў Масковіі. У Прутскім трактаце ёсьць адзін пункт, клаўзула, як кажуць дыпламаты, пра неўмяшанье Расіі ў польска-казацкія спра-
вы. Шавелен намагаецца выкарыстаць гэтую «клаўзулу», каб далучыць Турцыю да Еўрапейскага антырасійскага саюзу.

Орлік. Французскі амбасадар у Стамбуле вёў са мною размову на гэты конт-
як з шэфам Казацкай Нацыі. Я папярэдзіў яго, каб гэтую «клаўзулу» ня выкарысталі
Турцыя ў сваю карысыць, ды, ня дай Бог, не агаварыла сабе права пратэкцыі над
Украінай пасыля расійскай акупациі. А пасыля напісаў на гэту тэму грунтоўныя
мемарыялы турэцкаму султану і англійскому каралю. Але яшчэ не адаслаў...

Рыгор. Гэта выдатна! Ня ведаю, як англійскому каралю, а турэцкаму султану
я яго аддам мажліва ва ўласныя руکі!

Орлік. Ты шчаслівы, сынку, бо робіш жывую справу, а я змушаны толькі
пісаць паперы...

Рыгор. З гэтага не журыцеся, мой дарагі бацька. Праз вас съвет і даведаўся, што
ёсьць такая змагарная зямля — Украіна! А на аўдыенцыі ў Шавелена я націскаў на
таемную дамову Стамбула з Пецярбургам з мэтаю не дапусыць саюза Францыі ды
іншых краін Еўропы з Турцыяй. Адзінай магчымасць не дапусыць збліжэння Расіі
з Тураччынай — шырокая ўкраінская акцыя, якую б падтрымала і Турцыя.

Орлік. Згодзен, сынку. Даў бы Божа...

Рыгор (*абдымае бацьку за плечы*). Таму, Ваша Экселенцыя гетман Орлік, я
і прасіў Шавелена паслаць мяне ў Стамбул з адпаведнымі лістамі, дзе я ў згодзе з
Французскім амбасадарам меў бы пераканаць Порту нарэшце вызваліць вас, дапамагчы
зноў спадучыцца з Украінай і напачатку стаць на чале Алешкаўскай Сечы.

Орлік. Родны, мілы сынку, я ўжо быў амаль згубіў надзею...

Рыгор. Шаноўны гетман, дарагі, любы мой бацька, мы ж з табою ведаем, што
надзея памірае апошній, а Украіна павінна жыць вечна і вольна ад каго б там ні
было! За гэтым я і еду ў Стамбул.

Орлік. Якое невымоўнае шчасце мець такога сына...

Рыгор. Але ж я зрабіў яшчэ так мала. Праўда, даволі падрабязна выкладаў
Шавелену, і каму змог яшчэ, гісторыю казаччыны, указаў на прычыны паўстаньня
Мазепы і на сучаснае становішча на Украіне. Як і іншыя, Шавелен пільна слухаў,
выказаў сваю прыхільнасць да Казацкай Нацыі і паведаміў, што канчаткова справа
гетмана Орліка вырашыцца кардыналам Флёры, запэўніў, што зрэфериуе яму мае
ўвагі. (*Пад усьмешку*). Яшчэ сказаў: «Я лічу і пана Орліка-сына дужа здольнаю
людынай і дапамагу вам абодвум».

Орлік. Гэта, сынку, якраз тое, што нам трэба.

Рыгор. Ну, што яшчэ?.. Пры сустрэчы з кардыналам Флёры перадаў яму
лісты ад амбасадара дэ Монці і караля Станіслава. Ён сказаў, што права мая ўжо
нагоджана пазітыўна, і я маю паехаць да Стамбулу. Вось я і еду.

Орлік. Усё так добра кладзеца, хоць бы не асурочыць. А ты расказвай, рас-
казвай, бо я тут адзічэй.

Рыгор. Здараліся ў Парыжы і нечаканыя стасункі з выбітнымі асобамі. Даве-

даўся неяк, што якійсьці французскі шляхціч складае дакладную гісторыю Карла XII, а тым шляхцічам аказаўся Вальтэр. Усе матэрыялы, якія вы мне даслалі, я перадаў у належныя рукі. Цяпер, дзякуючы Вальтэру, усе і дазнающа пра сапраўдны праект блажэннай памяці майго татуся гетмана Мазепы і старшын Казацкай Нацыі, што Украіна заўжды прагнула свабоды!

Орлік (*улюбёна гледзячы на Рыгора*). Не, сынку, не памыліўся ні Шавелен, ні кароль Станіслаў, што сын мой ёсьць вяліка надзеяй сваім добрымі прыметамі, бо сапраўды даказаў, што ён такі. За гэта дзякую майму Богу. Ён, Найвышні, з ласкі сваёй блаславіў мяне такім нашчадкам, у якім я і па съмерці буду жыці...

Уваходзіць генеральны пісар Максімовіч.

Максімовіч (*да Рыгора*). Даруйце, капітан, нейкі матрос дужа просіць сказаць вам, што карабель на Стамбул праз паўгадзіны адыходзіць. (*Выходзіць*).

Рыгор устае. Орлік у разгубленасыці.

Рыгор. Мне пара, тата...

Орлік (*ускочыўши з канапы*). Як?! Я ж нават не пачаставаў цябе з дарогі.

Рыгор абдымае бацьку і шпарка выходзіць.
Орлік апускаеца перад абразом.

(*Як стогн*). А я нават правесыці яго не магу!

Уваходзіць Максімовіч.

Няхай жа яго Бог, за малітвамі Прачыстае Маці, маёй апякункі, анёлаў-абаронцаў ды ўсіх маіх апекуноў святых вядзе здаровым і цэльным у падарожжы яго і дапаможа сваімі Боскімі сіламі, каб зьдзейсніць усё, згодна з жаданнямі яго вызваліць нас з гэтага няшчаснага Вавілону. (*Праз дойгую пайзу Максімовічу*). Ты, Іване, хоць ведаеш, хто то быў?

Максімовіч. Капітан Ноq.

Орлік. То быў мой сын Рыгорка...

Максімовіч. Рыгорка?.. Дык ён жа маленькі...

Орлік. Быў маленькі, калі ты ратаваў яго з татарскага палону...

Максімовіч. Што ж ты раней не сказаў?!

Орлік. Ня мог. Таємна ён быў, інкогніта... А цяпер шкадую. (*Вельмі занепакоена*). Бо матрос той, пасыльны, можа, хвастом аказацца, як і прычэплены таго разу Шафіравым...

Максімовіч. А я пра што?!. Мог бы праводзіць Рыгорку. А як што, то і адсек бы той хвост, а на шаблі (*кідае позірк на шаблю*) яшчэ б адну зарубку зрабіў...

Орлік. Дай Божа, каб абышлося без зарубак.

Максімовіч. А я на прыстань ўсё ж адскочу. Прыйгледжу за матросам і на Рыгора гляну. Колькі гадоў свайго ратаванца ня бачыў.

Орлік. Такі адскоч, браце...

Максімовіч здымае са сцяны шаблю і ідзе да дзвіярэй. Орлік усыед хрысьціць яго.

Карціна трывнаццатая

1730 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. Неадкладна пасыля вяртаныя са Стамбулу Рыгор Орлік сустрэўся з міністрам замежных спраў Шавеленам і пераказаў яму зъмест складзенага ў дарозе мемарыялу. Гэты дакумент перад усім пацьвярджае характеристычныя асаблівасці арганізацыйных думак абодвух Орлікаў. З гэтага часу палітычная акцыя бацькі і

сына заўсёды была агульнаю і даволі часта немагчыма адрозыніць, што належыць бацьку, а што сыну. Але праўда і тое, што агульны, асноўны накірунак дзейнасці вызначаўся гетманам, бо ён быў «законам абрани шэф Запарожскага войска».

Сцэна асьвятляеца.

Аўдыменцыя Рыгора (30 г.) Орліка ў міністра замежных справаў Шавелена.

Рыгор Шаноўны пан міністр, мемарыял (*ён у руках Рыгора*) не малы па аўёме, але калі вы выслушаеце мяне звыш таго, то я ўпэўнены, што праз вас Еўропе стануць вядомы лёс і становішча маёй Айчыны Украіны.

Шаўлены. Я абяцаю выслушаць вас моўчкі і ў такім аўёме, які вы лічыце неабходным.

Рыгор Тады пачнем ад печы, як у нас кажуць... Калі князя Ракачы разбойця цэсар аўстрыйскі, ён знайшоў сабе прытулак у Францыі, якая падтрымлівала яго змаганьне. Гетман Орлік апынуўся ў такім жа становішчы. Але ж законам абрани Шэф Казацкай Нацыі — вораг Расіі, саюзнай цэсару, знаходзіцца ў Турэччыне, а не ў Францыі. Стайленае Орліка да Турэччыны й Крымскай Дзяржавы грунтуецца на дагаворах 1710 і 1712 гадоў, якія Орлікі дадаюць у копіях да гэтага мемарыялу і адначасна далучаюць выпіску трэцяга пункту Прутскага трактату, на падставе якога (*цытую*) «маскавіты павінны адмовіцца ад усіх прэтэнзій, якія яны несправядліва мелі да казакоў». Але ж да гэтага часу адзначаецца засяроджаньне маскоўскіх войскаў ва Украіне, што мае пэўна сваёй мэтай вайну з Турэччынай. Як і раней маскоўскія агенты ездзяць у Алешкавскую Сеч, дзе агітуюць казакоў, каб павярнуць іх пад маскоўскую апеку. У інтарэсах Турцыі, каб Прутскі дагавор безумоўна выполніваўся. Польша таксама зацікаўленая ў тым, каб Украіна была незалежнаю ад Москвіі, таму што пакуль на Украіне пануюць маскавіты, датуль Польская Рэспубліка ня мае спакою — абедзівэ гэтыя краіны надта блізкія. Насельніцтва часткі Украіны, што належыць зараз Польшчы, таксама незадаволена яе рэжымам і раней ці пазней адышло да Украіны. Таму ў інтарэсах Польшчы, каб на чале ўсёй Украіны, як той, што зараз занята Москвой, так і той, што належыць Польшчы, стаў гетман Орлік, прыхільнасць якога да Польшчы і да асобы Станіслава Ляшчынскага ўсім вядома. Гэта будзе тым больш справядліва, што ў 1711 годзе султан урачыста пацвердзіў права гетмана Орліка на правабочную Украіну. Вядома таксама, што асоба гетмана на Украіне вельмі паважаная і, як бачна з прыкладаў Хмяльніцкага, Выгоўскага і Мазепы, ад іх залежыць уся палітыка, за якою ідуць звычайна ўсе казакі.

На менш зацікаўленая і Швецыя ў тым, каб Украіна вызвалілася ад маскавітаў. І хоць сладкіх традыцыяў Карла XII у Швецыі не прытрымліваюцца, і хоць маскоўскі пасол нахабна распараджаецца ў Стокгольме ды і ва ўсёй шведской краіне, ясна, што калі Москвія ня будзе аслабленая на поўдні, яна аднойчы забярэ ўсю Фінляндыю і Памеранію.

Францыя, што заўжды вяла палітыку падтрымкі інтарэсаў Турэччыны, Польшчы і Швецыі, павінна, як лічаць Орлікі, узяць пад увагу інтарэсы Казацкай нацыі, якія цесна звязаныя з інтарэсамі саюзных і прыхільных да Францыі кранаў. Апроч таго, інтарэс Францыі і слава яе ж і клічуць узяць пад абарону прыгнечаную нацыю. А ці можна знайсці больш прыгнечаную нацыю, як Нацыя Казацкая?

Няма ўжо на Украіне ніякіх вольнасцяў, існуе толькі падман, ілюзія свабоды. Акупанты абрали свайго гетмана толькі таму, каб перацягнуць на свой бок запарожцаў, што знаходзяцца ў Алешкавічах пад крымскай апекай. Пакуль казакі жывуць у сувязі з ханам, Москва не заспакоена, бо Сеч — гэта абарона, заступніцтва, схоў і прамень надзеі для ўсёй Казацкай нацыі, для ўсёй Украіны. У той час як запарожцы зноў апынуцца пад маскоўскім панаваньнем, ня будзе гетмана, уся Украіна стане рабынёй Москві. Нават назва казакоў будзе зьнішчаная.

А Казацкая ж Нацыя спрадвеку была вольнаю нацыяй! И вольнасць яе была

не адзін раз вызнана тою самай Москвой, і Польшчай, і Турэччынай, і татарамі, і Швецыяй. Ня можа яна больш зносіць маскоўскую тыранію і толькі чакае слушнага часу, каб скінуць з сябе чужацкае панаваныне.

Такім момантам, які прывядзе да агульнаеўрапейскага канфлікту, можа быць і наскок на Украіну крымскага хана, не звязанага мірным трактатам з Москвою. Гэта можа здарыцца і пад умоваю, што татары не паўтораць тактыкі 1711 года, калі рабункамі і насільлем над людзьмі паставілі супраць сябе ўжо Украіну, якая спачатку сустрэла іх прыхильна, бо хацела пазбавіцца ад большага, маскоўскага, зла.

Лічу, што Францыя павінна паказаць хану ўвесь яго інтэрэс у дыверсіі на Украіну супраць маскавітаў і падтрымцы Казацкай Нацыі.

Я асабіста гатовы быць Французскім пасланцам для звязанення гэтага плану. Я толькі прашу ўласнаручнага каралеўскага мандату, што з аднаго боку акрэдытаваў бы мяне ў вачах хана, а з другога — гарантаваў бы мне асабістую бяспеку. У вачах жа казацкіх старшын, з якімі давядзецца ўвайсыці ў зносіны, каралеўскі давер быў бы доказам, што за татарскім наскокам стаіць такая магутная і славутая дзяржава-гарант, як Францыя.

А што да расіянаў — нашчадкаў тых народаў, якіх калісь скіфы адцясянілі на поўнач, дзе яны зъмяшаліся з калмыкамі і татарамі,— то, відаць, гэты народ ад таго і ёсьць такі цёмны і несвядомы. Такая ж жорсткасць, тыя ж звычай і характар, тое ж дзікунства, што і ў татар. І такі народ пануе на Украіне, над Казацкай Нацыяй, над такой адважнай і шматлікай. А дзеецца гэта таму, што пасля няшчаснай палтаўскай бітвы страшэнныя ўціскі і тэрор прыдушенія казакаў. Але гісторыя сьведчыць, што Казацкая Нацыя вельмі хутка падымаеца і па ўсіх звестках Украіна ўжо гатова да паўстання.

Калі французскі двор падтрымае Украіну, то ў асобе казакаў ён будзе мець добрага саюзініка для ўтрымання раўнавагі ў тым выпадку, калі Московія ў зговары з Аўстрыйскім цэсарам наважылася б пайсыці супраць Францыі або яе сяброў — Польшчы ці Швецыі. Украіна тады стала б моцным бар'ерам між Московіяй, царствам султана і Польшчаю.

У мяне ўсё...

Шавелен (забіраючы з рук Рыгора мемарыял). Запэўніваю вас, што гэта «усё» будзе неадкладна ў яго Вялікасці карала, кардынала Флёры і маршала Віляра. (*Устае з-за стала, паціскае руку Рыгору*).

Сцэна зачынення цыпці.

Карціна чатырнаццатая

1730 г.

Шавелен (35 г.) з аўдыенцыяй у карала Людовіка XV (30 г.).

Ш а в е л е н. Вашая Вялікасць, маршал Віляр лічыць магчымым дапамагчы справе Украіны і гетману Орліку асабіста. Пры аблеркаванні мемарыялу Орлікаў з нашым прадстаўніком у Пецярбургу апошні пацвярджае рух на Украіне небяспечны для расійскага ўраду. У гэтым звязку кардынал Вашай Вялікасці настойвае на ашчадных адносінах да казацкай справы, паколькі Францыя не знаходзіцца ў стане вайны з Расіяй, хоць у інтэрэсах Вашай Вялікасці спрыяць казацкім дамаганням. Што да гетмана Орліка, то гэта фігура надзейная, разумная і тактоўная.

Л ю д о в і к XV. Мушу заўважыць, што мемарыял Орлікаў — дакумент важкі і абрэгнутаваны. А паколькі я вельмі цікаўлюся лёсам і станам гетмана Орліка, то найважнейшым лічу наступнае: Першае: трэба палепшиць яго сучасны стан. Другое: неабходна парупіцца, каб у будучым гетман Орлік мог мець паважную й адпаведную яго заслугам функцыю. Што да першага, то мой пасол у Стамбуле з

аднаго боку, а прыхільны крымскі хан — з другога, павінны пераканаць Порту пра неабходнасць большай дапамогі гетману Орліку ў адпаведнасці з абставінамі, калі канюонктура ня будзе спрыяльнай для вайны з Московіяй. Бо ў гэтым выпадку сама Порта пойдзе на ўсё, каб выставіць аўтарытэт гетмана Орліка, які, стаўшы на чале свайго войска, можа спадзявацца, што ня трапіць зноў у такое становішча, у якім ён знаходзіцца зараз у сувязі з папярэдняй вайной і ня можа дамагчыся правоў, якія прыдбаў, і дасягнуў становішча гетмана Украіны.

Што да другога, то я перакананы: гетман Орлік і яго нацыя жадаюць вярнуць прастол нашаму каралю Станіславу. Таму трэба пераканаць і папярэдзіць Порту і хана пра небясьпеку ад Польшчы, калі яна будзе пад управай чужынца, Аўгуста II — саксонскага электара, немца, які будзе кіраваць Польшчай у інтарэсах аўстрыйскага цэсара і расійскай імператрыцы. Калі ж кароль Станіслаў возьме ўладу, ён будзе, без сумнёву, саюзнікам Францыі і Швецыі. А абедзве гэтыя дзяржавы ня могуць быць падазронымі для Порты і яе саюз з Польшчай будзе трывамацца моцна.

Трэба катэгарычна настаяць перад Портай, каб яна трymалася артыкулаў Прутскай дамовы ды не дазваляла Московскі ўмешвашца ў справы Польшчы і Украіны. З другога боку, няхай Порта дапамагае гетману Орліку стаць на чале свайго войска, сабраць пад свае прапары Украінскую нацыю ў такой колькасці, у якой зможа.

У дапамогу нашаму паслу ў Стамбуле неадкладна паслаць Орліка-сына. Ён жа па дарозе з Турэччыны заедзе ў Крым да хана Каплан-Гірэя... з майм пасланьнем.

Ша в е л е н. Пасланыне падрыхтавана, Ваша Вялікасць.

Людовік XV. Чытайце.

Ша в е л е н (*чытае*). «Людовік Божай ласкаю кароль Францыі й Наварыі шле сваё прывітаныне да Вас, Найясьнейшы і Вялікі Кароль Вялікіх Орд, Каплан-Гірэй, Вялікі хан Татар, Крыма, Нагайцаў, Чэркесаў, Кіпчака ды іншых орд Белагородскіх і Тамані.

Лічу неабходным асабіста падкрэсліць Вашыя пачуцьці да нас, пра што дайшло да нас багата доказаў,— мы робім гэтым лістом, які даручаем асобе, што едзе да Вас. Пры гэтай аказіі мы запэўніваем Вас у нашай шчырай і трывалай прыязні. Мы хочам, каб асоба, што Вам перадаць наш ліст, была вартай вашага даверу ў прыязні. Мы прынялі пад увагу, што Вы ня зможаце выявіць давер і прыязнь каму-небудзь. Таму мы рэкамендуем гэту асобу Вашай прыхільнасці, запаўняючы Вас, што ўсё, што Вы зробіце для яе, нам будзе вельмі прыемна.

Жадаєм Вам шчасліва і доўга царстваць у поўным здароўі.

Дадзена ў нашым замку ў Версалі, 29-га сінегня году Божага 1731-га, нашага цараўання году 17-га.

Ваш дарагі і пэўны друг Людовік XV».

Людовік XV (*задаволена*). Добрае пасланыне.

Сцэна зацімніенца.

Карціна пятнаццатая

1732 г.

У сваім пакойчыку ляжыць на ложку хворы Піліп Орлік (60 г.). Намацаўшы на нізенькім століку званочак, звоніць. Уваходзіць Максімовіч (51 г.).

Орлік. Іване, дружка, дапамажы мне сесыці і падай вадзіцы... І ліст сынаў прачытай яшчэ раз.

Максімовіч (*наліваючы ваду ў шклянку, а потым дапамагаючы сесыці*). Усё зробім, дарагі чалавечка... (*Падае шклянку*). Сам, сам шклянку трымай, гетмане Піліп... Вось так... (*Шклянку ставіць на столік і бярэ ліст, чытае*). «Дарагі бацька, з першаю магчымасцю я буду мець шчасыце падаць да ведама пра ўсё, што

мне цікавага трапіцца. Дай жа, Божа, мець такое шчасыце, каб самому прывезыці нейкія добрыя навіны і пацалаваць бацькоўскія стапы. Пакуль што я даручаю сябе бацькоўскуму дабраславенству ды застаюся з поўнай сыноўскай адданасыцю. Адно толькі даводзіць мянэ да адчайу, што не могу заехаць гэтym разам да Салуня, бо гэтага вымагае таямніца маёй місіі. Еду ў далёкія краіны праз шырокія моры, каб урэшце зъмяніць наша ліхалецьце. Я не могу сумневацца ў міласыці Господа Бога, бо заўсёды яна мне спрыяла...»

Уваходзіць Рыгор (32 г.), падбягае да бацькі, апускаеца перад ложкам, кладзе галаву на бацьковыя калені. Той, не выціраючи слёз, перабірае пальцамі сынаву чупрыну.

М а к с і м о в і ч. Цяпер, гетмане Піліпе, будзем жыць... Цяпер яны не дачака-
юцца. (*Радасны выходзіць*).

О р л і к. Значыць, паміраць не выпадае...

Р ы г о р. Божа мой! Вестка пра вашае здароўе кінула мянэ ў бяздоныне пакутаў
і давяла мой сум да краю...

О р л і к. Што добра, сынку, у сьвеке?..

Р ы г о р. Добра, тату, мала... У Стамбуле чума...

О р л і к (*хрысьціца*). Салунь Гасподзь Бог яшчэ мілаваў... Ты сам як?..

Р ы г о р. У Стамбуле наведаў цырульніка, а ён праз дзень памёр. Давялося
залегчы ў каранцін тыдні на два. Бог адвёў бяду і даў мне дазнацца, што вы за-
нядужылі.

О р л і к. Каб не Іван, не застаў бы ты бацьку жывым... Як і што ў Стамбуле?

Р ы г о р. Калі пра чуму, то — лютуе. Штодня чую, што такі ці такі памёр, а
нябожчыкі пакрываюць вуліцы. Вынішчылі ўсіх катоў і сабак. Атрыманыя лісты
амбасадар скропліваў гарэлкай і чытаў іх здаля праз моцную лупу...

О р л і к. А ў палітыцы што?..

Р ы г о р (*пасыя паўзы*). Вам будзе пяжка слухаць...

О р л і к. Для таго і выжыў, каб хоць слухаць, як самому не рабіць... палітыку.
(*Звоніць у званочак*).

Уваходзіць Максімовіч.

Павітайся, сынку, са сваім ратаўніком і майм генеральным пісарам.

Максімовіч і Рыгор прыязна паціскаюць рукі.

І будзь ласкаў, Іване, дай Рыгору на што сесыці і сам прысядзь.

Максімовіч выходитці і прыносіць два ўслончыкі.

(*Да Рыгара*). Дык у палітыцы, кажаш...

Р ы г о р. У палітыцы — закалот па-турэцку, на чале якога ваяк Патрон Галіль,
што каштавала прастолу султану. А апошні ў свой час падтрымліваў караля Карла
XII. Як мне здаецца, гэта «рэвалюцыя» ня больш, як рэакцыя супраць міралюбнага
султана ды яго візіра.

О р л і к (*рашуча*). А можа, таго мужнага ў храбрага Патрона сам Гасподзь
натхніў на згубу таму хлусу і абманшчыку, колішніму візіру. За час яго кіраваньня
я ніколі не спадзяваўся на штосьці карыснае для маіх планаў, затое мог бы тут, у
гэтай пустыні, і жыць сваё скончыць. Гасподзь справядлівы і праведны суд яго!
(*Адчужышь, што сын не падзяляе гэтай думкі бацькі, мяніе тон і напрамак гутар-
кі*). Што, сынку, яшчэ «съмешнага» ў Паслаўнай Порце? Якую маеш рацыю пра
Турэччыну і яе намеры?

Р ы г о р. Першая «рацыя» — неймаверна скупая Порта. Другая — у Турэччыне
большага можна дасягнуць-дабіцца грашыма, а ня розумам. Трэцяя — саюз двух
дзяржаваў, нямецкай і маскоўскай, маюць у Порце вялікую сілу болей з-за страху,
бо ад цара і цэсара залежыць існаваньне Аттаманскай дзяржавы.

Максімовіч. Праз гроши кажаш... А ў цябе самога, як з грашыма?..

Рыгор. Ат... чым галейшы, тым мудрэйшы. Потым пры мне заўжды гадзіннік, што падароў нябожчык Мазепа бацьку, а ён даў мне, каб я мог закласыці яго на чорны дзень (*Дастае з кішэні гадзіннік*). Толькі я ўжыву любыя заходы, а падарунак зберагу, бо ведаю, наколькі дарагая гэта памятная рэч вашага кума, а майго татуся.

Орлік (з вялікім сумам). Разумны сын весяліць бацьку ў сmutку... А я, грэшнік, гетманскую булаву — сімвал улады, волі і дзяржаўнасці, у заклад аддаў...

Рыгор. Не журыцца, тату. Там, дзе вы яе заклалі, яна будзе і целей, і ў належнай паshanе, чым тут у Вавілоне, як ты кажаш.

Максімовіч. Як гадаеш, Рыгорэ, ці нас хоць калі выпусыць адсюль да нашага войска?..

Орлік. Ведаць бы, ці пойдуць туркі вайною на Маскоўшчыну...

Рыгор. Бачыць Бог — пабаяцца.

Орлік. Раней Порта не баялася Масковії. Толькі за скінутым султанам пачала дрыжэць. Яно і ня дзіва, бо калі «правадыр» — аленъ, то й львы становяцца аленямі.

Рыгор. Новы Вялікі візір у перамовах разважаў, што дапушчаны да свайго войска гетман Орлік можа адразу пачаць вайну з Маскоўшчынаю або перакіненца на яе бок.

Орлік. Усе дурні думаюць, што і ўсе іншыя — вар'яты...

Рыгор. Усе гэтая страхі-выдумкі падаюцца візірам з голасу маскоўскіх рэзідэнтаў, якіх у Стамбуле больш чым трэба.

Максімовіч. Сам хоць аднаго бачыў? Ні адкрыта ж яны там снуюць...

Рыгор. Ня вельмі хаваюцца. Я не раз абедаў з панамі маскоўскімі рэзідэнтамі Няплюевым і Вішняковым, такімі пачцівымі і ласкавымі, што маю ўпэўненасць пра іх поўную недасьведчанасць адносна мяне.

Орлік. Зналі б, хто ты такі, накармілі б сваімі прысмакамі...

Рыгор. Пакуль, слава Богу, я невядомы тым, каму не хачу быць вядомым. А пасля чумы іх, думаю, значна паменела.

Орлік (да Максімовіча). Іване, гатуй вячэр, а то мы чалавеку з дарогі ўчынілі такі допыт... што ён мо гатовы даць драла, як тым разам...

Максімовіч (жартайліза). Проці ночы не зьблажыць і майго нагляду не пазбавіцца, колькі б тых няплюевых чума ні забрала (*выходзіць*).

Орлік. Не ведаю, што б я рабіў без Івана... Куды, сынку, гэтym разам прamuеш?

Рыгор. У Крым. Да хана Каплан-Гірэя.

Орлік. Мне так і падумалася, як ты мне напісаў пра моры-акіяны. Сапраўды — час і да хана...

Рыгор (бярэ бацькаў руکі ў свае, цалуе). Родны, дарагі мой тату, у імя любові да Господа Бога клапаціцеся пра здароўе сваё, якое так патрабна зараз і вам самому, і багата-багата іншым дастойным людзям. Ваша Экселенцыя гетмане Войска Запарожскага, я ўпэўнены, што Казацкая Нація, усё ўкраінскае людства паспалітае пасля Господа Бога пакладае ўсе свае надзеі толькі на вас...

Бацька прыцікае да сваіх грудзей галаву сына.

Сцэна зацімніенца.

Карціна шаснаццатая

1732 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. У канцы ліпеня 1732 году на дванаццаты дзень падарожжа турэц-

кая фелюга з Рыгорам Орлікам на борце прыстала да крымскай Кафы. То была тая «Праклятая Кафа» казацкіх дум, дзе «цэлья атары няшчасных нявольнікаў адганяноць з базараў проста на караблі. Ня месца, а агідная пражэрлівая прорва, што п'е нашу кроў». Так пісаў пра Кафу сучаснік Ліцвін за дзьвесыце гадоў да падзей 18 стагоддзя, куды трапіў хрэснік Мазепы пад іменем лекара Франка. Як магчымы саюзнік хана, да якога Масковія ўжо цягнула праз захопленую Украіну свае драпежныя рукі, пасол караля Францыі і сын наступніка Мазепы Рыгор Орлік быў прыняты ў дзень байраму ханам Каплан-Гірэем, што выдаваўся ці то хворым, ці абкураным.

Сцэна асьвятляеца.

Каплан-Гірэй (40 г.) напаўляжыць-напаўсяядзіць сярод падушак.

Уваходзіць Рыгор (32 г.).

Рыгор. Найшчырэйшыя вітаныні і найлепшыя пажаданыні здароўя, шчасція і доўгага цараваныня Вялікаму хану Каплан-Гірэю маю гонар перадаць разам з пасланынем ад Яго Вялікасыці караля Францыі Людовіка XV (*перадае пасланыне разам з дарагімі падарункамі, на што хан ніяк не рэагуе з-за дрэннага стану*).

Каплан-Гірэй. Мне паведамілі, што ты лекар Франк ад самога караля Францыі. А я так думаю, што лекары каралеўскія пасланыні ня возяць, і ты ня лекаваць мяне прыхеаў, хоць я і хворы... І маскалі жыцьця не даюць...

Рыгор. Я сын гетмана Орліка.

Каплан-Гірэй (*жывава*). О! Іншая справа... То як здароўе нашага вельмі дарагога сябра, яснавальможнага гетмана?..

Рыгор. Дзякую сардэчны, Ваша Яснасць, спадзяемся на лепшае.

Каплан-Гірэй. А як Казацкая Нацыя?..

Рыгор. Што да Казацкай Нацыі, то яна рагуча супроць маскоўскага, польскага ці будзь хоць чыйго панаваныня над сабою, і хоча мець саюзную дамову з Крымскай дзяржаваю, якая, як я разумею, мусіць мець інтэрэс у такоі дамове, бо маскоўская магутнасць расьце надзвычай буйна, і жыць спакойна гэтая азіяты нам ды і іншым не дадуць.

Каплан-Гірэй. Здаўна ведаю карысць саюзу з Казацкай Нацыяй і маю надзею, што запарожцы задаволенія Крымам з таго часу, як я тут на прастоле, бо добра ведаю й тое, што ў слушны момант запарожцы нават без маёй дапамогі могуць задаць Маскве нямала клопату.

Далей... Я шмат разоў пісаў да Порты пра неабходнасць наблізіць пана гетмана Орліка да свайго войска, але сёньняшнія асманы ня ёсьць ужо тыя, што былі каліс. Яны жывуць толькі сучасным, ня думаючы пра будучае. Маскоўскія собалі і нямецкія гроши пануюць цяпер у Порце па-над усімі яе сутнымі інтэрэсамі. Калі быў я ў Стамбуле, змог усё палагодзіць для пана гетмана, але пасыля майго ад'езду драгаман Порты, запраданец маскоўскі, зьвёў усе мае заходы на нішто.

Рыгор. Я рады бачыць у шаноўнага хана багата мудрасці і дасьведчанасці. Вялікі Каплан-Гірэй быў візірам хана Дэйлет-Гірэя ў часы побыту гетмана Орліка ў Бендэрэах, і нават мне, тады малому, ведама нямала фактаў з тагачасных яго зносінаў з Вамі. Гетман Орлік і зараз лічыць сябе Вашым сябрам. І таму я тут.

Каплан-Гірэй. Я перадам праз годнага сына гетмана Орліка лісты да бацькі, да Людовіка XV і караля Станіслава, а таксама для «Вялікага Візіра», які, на жаль, ня бачыць карысці, што можа мець ад гетмана Орліка для агульнай нашай справы. Яшчэ раз нагадаю прапусціць гетмана Орліка на Украіну.

Рыгор. Шчыра дзякую.

Каплан-Гірэй. Але каб ня ехаў бацька да Ясаў, бо малдаўскі гаспадар ёсьць маскоўскім запраданцам.

Рыгор. Вельмі ўдзячны Вялікаму Хану за слушную параду і адначасна прашу

Вялікага Хана і надалей абараняць Войска казацкае ад ворагаў, якія здаўна намагаюцца дыскрэдытаўцаў яго ў вачах шаноўнага хана Крымскай дзяржавы.

К а п л а н - Г і р э й . О, добра бачу, якія высілкі прыкладаюць і маскоўцы, і палякі, каб пераканаць Крымскую дзяржаву ў патрэбе зынішчыць запарожцаў, але мая дзяржава ніколі таго не дапусыць, бо запарожцы даўно склалі з Крымам вольны саюз, гэта — съятое для мусульман. Не будзе побач з Крымам вольнай і дзяржаўнай Украіны, і маскоўскія чумазлаі ня толькі захопяць нашу блаславенную зямлю, але і татар вынішчаць да апошняга.

Табе як сыну гетмана і майму сябру, дару свайго лепшага каня, каб ты паезьдзіў ды падзвіўся на Крым. І ахову дам, куды б ты ад нас ні паехаў.

Р ы г о р. Дзякую, дружка (*пацісkae ханu руку*). А падамся я да Турэччыны сухадолам, каб па дарозе заехаць і пабачыць нашу Алешкоўскую Сеч.

К а п л а н - Г і р э й . І заедзем... І пабачыши...

Сцэна зацімніенца.

Неўзабаве прамень высьвечвае Рыгора.

Р ы г о р. У Сечы мяне, «чужынца-лекара Франка» кашавому Іванцу прадставіў яго паручнік. Размову вялі праз татарскага талмача, бо «чужак», вядома ж, «ня ведаў» украінскай мовы. Я ня мог утрымацца і завёў размову пра бацьку: чуў, маўляў, на Захадзе, што Войска Казацкае мела правадыра Орліка, сказаўшы гэта па-татарску. Схіліўшы галаву, кашавы адказаў: «Мы ѹ да сёньня лічым яго сваім правадыром, і да сёньня штодня ѿ нашых цэрквах моляцца за яго, але ня ведаем, дзе ён і ці жывы яшчэ. Можа, вы што скажаце?»

І ледзьве я пачаў гэта, у грудзях зашчаміла, у вачах пацімнела... Сабраўшы ўсю силу духу, прашаптаў: «Не, нічога ня ведаю». Кашавы Іванец задумаўся, а потым: «Ня веру ўсё-такі, каб гетман Орлік памёр, бо гэтыя чуткі йдуць ад маскоўскіх агентаў».

Дарэмна не сказаў кашавому, што гетман Орлік жывы і, дзякую Богу, здаровы, бо ўсё роўна тыя маскоўскія агенты дазналіся, што якіс «француз» быў у Бахчын-Сараі, і падкупілі татар-бандытаў, каб тыя перахапілі мяне на Бескарбічыне жывым ці мёртвым.

Съятло промня згасае.

Карціна сямнаццатая

1733—1735 гг.

Гісторык Польскі кароль Аўгуст II, як кажуць, ляжаў на божай пасыцелі. З аднолькавым неіярпеннем яго съмерці чакаў як расійскі, так і французскі двары.

Людовік XV у добрым настроі назірае за нечым цікавым за акном.

Уваходзіць Флёры.

Ф л ё р ы . Дазвольце, Ваша Вялікасць?.. Я з добрای навіною...

Л ю д о в і к XV . Перад любым настаўнікам і шаноўным кардыналам ды яшчэ з добрай навіной мае дзъверы заўсёды адчыненыя.

Ф л ё р ы . Кароль Польшчы Аўгуст II нарэшце адышоў у «лепшае каралеўства»...

Л ю д о в і к XV (*перахрысціўшыся*). Хто прынёс навіну?

Ф л ё р ы . Маркіз дэ Монці.

Л ю д о в і к XV . Надзейна!.. Клічце маркіза і Шавелена!

Ф л ё р ы . Абодва побач...

Выходзіць і вяртаецца з Монці і Шавеленам.

Л ю д о в і к XV . Маркіз дэ Монці, чаго ці каго хоча Польшча? У двух сло-вах!

Монці. У трох словах, Ваша Вялікасць. Польшча хоча новага.

Людовік XV. Я паважаю людзей з пачуцьцём гумару, але скажу цвёрда, што дам Польшчы старага! (*Да Шавелена*). Вашае рэзюмэ, міністр закардонных справаў?!

Шавелен. Падзел польскай спадчыны прывядзе да вайны паміж Расіяй, Аўстрыяй і Саксоніяй, з аднаго боку, і Францыяй — з другога.

Флёр. Гетманіч Орлік, Ваша Вялікасць, заўважыў, што ў вайне за польскую спадчыну Казацкая Нацыя зойме сваё месца на баку Францыі.

Людовік XV. Выдатна.. Дарэчы, дзе і чым заняты капитан Орлік?

Флёр. Пабыў у Турцыі, пабачыўся з бацькам у Салуні, заехаў у Крым да хана і толькі што вярнуўся з Варшавы. Цяпер думае, як перавесыці праз варожую Нямеччыну карала Станіслава з Парыжу ў Варшаву.

Людовік XV (*строга, занепакоена*). Хто і чаму такую адказную справу, як таемны пераезд карала ў Варшаву, даручыў капитану Орліку?!

Монці (*пераглянуўшыся з Флёрам*). Вашая Вялікасць, сам Гасподзь Бог паслаў нам капитана Орліка, чалавека пэўнага, адважнага і разумнага. Чаго варта адно яго валоданьне шмат якімі мовамі!

Людовік XV. Вы разумееце, маркіз, што Еўропа ні пры якіх умовах не павінна дазвацца, што мы перапраўляем да Польшчы цесьця карала Людовіка.

Флёр. Вашая Вялікасць, і маркіз дэ Монці, і капитан Орлік запэўнілі мяне, што нашчадкам цяжка будзе паверыць, што кароль толькі з двумя спадарожнікамі так хутка і бясыпечна пераадолеў варожую тэрыторыю і дасягнуў Варшавы. Кароль паедзе як нямецкі купец, а пры ім купец французскі Андльо і чалянднік Эрнэст Брамляк, а дакладна — гетманіч Орлік, ён жа і шэф эксыпедыцыі. План прадуманы і дасканалы. Падтрымліваочы яго, я і на сябе бяру адказнасць.

Людовік XV. Шаноўны кардынал, за гадзінку перад маёй сёньняшній сустэречай з маршалам Вілярам паклічце да мяне капитана Орліка. Да пaeздкі з каралём Станіславам хачу даручыць яму завезыці ў Варшаву нашы каралеўскія інструкцыі ды акрэдытаўву амбасадзе ў мільён фларынаў. Польскія сенатары перад такімі грашымі не ўстаіць і абрауць каралём Станіслава Ляшчынскага яшчэ раз.

Шавелен. Даў бы Бог, Ваша Вялікасць.

Людовік XV. Бог дасыць, калі да Францыі супраць Московіі далучыцца ня толькі Казацкая Нацыя, а вы, міністр замежных справаў, адновіце саюз Карла XII і адначасова будзеце пераконваць Стамбул, Стакгольм і крымскага хана выступіць разам з намі супраць «паўночнага дракона», каб яму было не да польской спадчыны. Дарэчы, Шавелен, да якога часу гетман Орлік будзе сядзець у палоне ў турак.

Шавелен. Прымаем меры, Вашая Вялікасць.

Людовік XV. Самі сыцьвярджаеце, што вайна непазыбежная, а мы ня бачым вынікаў працы дэпартаменту замежных справаў. Я прашу вас, кардынал, узяць пад асобы кантроль гэтую службу.

Флёр. Вядома, Вашая Вялікасць, як заўсёды.

Людовік XV. Як заўсёды ў нас не атрымліваецца тое, чаго мы дамагаемся. Колькі вады ўцякло з таго часу, як гетманіч Орлік дакладваў нам аб перамовах нашага пасла ў Стамбуле з Вялікім Візірам пры ўдзеле абодвух Орлікаў і іх дамоўленасці, што Порта зробіць дэкларацыю Расіі і Нямеччыне пра недапушчальнасць інтэрвенцыі расійскай царыцы і аўстрыйскага цэсара ў польскіх і ўкраінскіх справах, бо тое было б парушэннем Прутскай дамовы. А на справе, Шавелен? Што на справе?! Я нагадваю яшчэ раз, апошні, што трэба неадкладна вызваліць гетмана Орліка, бо маскавіты, нахабна заляцаючыся да запарожцаў, нішчачы рэшткі вольнасцяў па ўсей Украіне. І ў гэтых варунках яна ня зможа дапамагчы нам у польскіх справах. Усе вольныя, каб рабіць справу, пакуль расійская конынца яшчэ не дайшла да Варшавы. Мы застаемся толькі з кардыналам...

Сцэна зацымніяцца.

Гісторык. Вайна за польскую спадчыну не прымусіла доўга сябе чакаць і пачалася непадрыхтаванай.

Сцэна асьвятляеца.

Да Людовіка XV уваходзіць Флёры.

Флёр. Вашая Вялікасць, гетманіч Орлік прывёз з Варшавы няўцешныя весткі.

Людовік XV. Што там яшчэ?..

Флёр. Орлік гэта ведае лепш.

Людовік XV (*раздражнёна*). Тады чаму вы бяз Орліка?

Флёры выходзіць і вяртаецца з Рыгорам (35 г.).

Што там у Варшаве?.. Хутка і съцісла!

Рыгор (*у форме рапарту*). Яго Вялікасць кароль Станіслаў хутка і шчасліва быў дастаўлены ў Варшаву. Сенатары з задавальненнем падзялілі паміж сабою мільён фларынаў і 12 верасьня абрали каралём Польшчы караля Станіслава.

Людовік XV (*нецярпіва*). Што ж тут такога?.. Кароль ён і ёсьць кароль!

Рыгор. Маскоўскі генерал Лассі з моцнай арміяй увайшоў у Польшу і абыспаў залатымі рублямі магнатаў. Створаная імі канфедэрация 12 кастрычніка абрала каралём саксонскага немца Фрыдрыха Аўгуста III. Войскі генерала Лассі занялі Торунь, Гданьск і Варшаву. Кароль Станіслаў уратаваўся спачатку ў Данцыгу, а потым у Ангельсбургу. Пасля маркіза дэ Моніц маскавіты захапілі ў палон, а «папрацаўшы» з ім, адпусцілі паўжывым. Ён паміраў у мяне на руках.

Людовік XV (*эмрочна*). Я аў'яўляю вайну немцам і маскавітам...

Сцэна зацымніяцца.

Карціна васямнаццатая

1741 г.

Прамень высьвечвае Гісторыка.

Гісторык. Пасыля Пятра I расійскі прастол заняў Пётр II Аляксеевіч, затым Анна Пятроўна, якую ў 1741 годзе зъмяніла Лізавета Пятроўна. Аднак, нічога не зъмянілася ў імперскай, захопніцкай палітыцы Расіі. Праўда, разумная, хоць бязладная і наравістая, расійская пані нібыта ѹ намагалася аб'яднаць у палітыцы новыя ўсходнія паветы з набожнай айчыннай старасьветчынай, у выніку атрымлівалася ўсё тая ж традыцыйная разбойніцкая азіячына.

Сцэна асьвятляеца.

Перад лютстрам Лізавета Пятроўна (ёй за трынццаць) па-жаночы рыхтуеца да прыёму маладога военачальніка. Уваходзіць бравы генерал-фельдмаршал Голіцын пры поўным парадзе (33 г.).

Галіцын (*дакладвае па-вайсковаму гучна*). Ваше Величэство царица-матушка, генерал-фельдмаршал Голіцын прибыл по вашему императорскому приказанию. (*Замірае ў стойцы «съмірна»*).

Лізвета Пятроўна (*прыхільна пасміхаючыся, разглядае госьця*). Нам известно, генерал, что вы еще и фельдмаршал. Знаем мы и то, что вы родственник славного генерал-фельдмаршала Михайлы Голіцына, сподвижника и друга Петра Великого. И это делает вам честь... Однако... (*Паўза*). Сегодня, досточтимый Александр Михалыч, вы интересуете нас не как представитель доблестного российского воинства, а как дипломат в свите посольства графа Румянцева в Константинополе.

Дело в том, что ни вашему сородичу, участнику виктории под Полтавой, ни другу нашего отца Петра Великого, вице-канцлеру и послу России в Турции Шафирову, так и не удалось уничтожить главных смутьянов Малороссии и заклятых врагов России Орлика-отца и Орлика-сына. Оба ноне вновь принялись воскрешать антироссийскую коалицию в составе тех же: Швеции, Турции, Крымского ханства, Польши, Франции и исконно нашей Малороссийской дедины и отчины. И мы категорически намерены поставить вопрос перед Версалем...

Галіцын (*устаўляе «свой пятачок»*). Очень своевременно, Ваше Величество!

Лізавета Пятроўна (*пасыля паўзы*) ...вопрос перед Версалем следующего содержания (зачытвае): «Мы, Императрица Российской Елизавета Петровна, ставим в известность французский двор о том, что нами составлен и передан кардиналу Флёри протокол о многочисленных противороссийских интригах некоего приближенного Версалем вора и предателя Григория Орлика, и категорически требуем ареста и передачи последнего в наши руки для совершения над преступником нашего царского правосудия. Того же требуем и в отношении его отца, гетмана Филиппа Орлика. Честь имеем...

Галіцын (*у захапленні*). Прекраснейшая мысль! Ваше Императорское Величество. И я считаю...

Лізавета Пятроўна. Не торопитесь, генерал-фельдмаршал. И мы не будем торопиться с вручением сего протокола, пока вы не подготовите акцию возмездия.

Галіцын (*зусім разгублена*). Простите, но...

Лізавета Пятроўна. Прошу, но поскольку вы, Александр Михалыч, ноне служите в Константинополе, то биши в Стамбуле, куда время от времени наведываются иуды-Орлики, да и вперед, наверное, наведываться будут, вам и карты в руки... Вы нас понимаете, генерал-фельдмаршал?..

Галіцын (*разгублена*). Право не...

Лізавета Пятроўна. Не вздумайте возражать, фельдмаршал!..

Галіцын. Но я же...

Лізавета Пятроўна. Голубчик, насколько нам известно, возможности нашей резидентуры в Константинополе... (*Паўза*). Старый вице-канцлер и бывший посол царя-батюшки в Турции Шафиров поведал мне, что в свое время его резидентура наперечет, в лицо знала всю казацкую, польскую, шведскую и французскую агентуру в Константинополе и заказала ее на заклание. Но непредвиденная чума унесла не только наших патриотов-резидентов, но и нанятых исполнителей высочайшего приговора. А их агентура в основном уцелела. Вы как дипломат и генерал-фельдмаршал должны понимать, что Российская империя для ее врагов должна быть во стократ сильнее, страшнее и эффективнее чумы!

Галіцын (*ускоквае, віцязваеца*). Не смею перечить, царица-матушка!..

Лізавета Пятроўна (*устае*). К слову, сколько вам лет?..

Галіцын. Тридцать три, Ваше Императорское Величество!

Лізавета Пятроўна. Батенька, Христос в тридцать три... Совершив историческую справедливость, мы сможем твердо и навсегда усмирить казаков, решительно разделить поляков, прикончить шведов, овладеть Крымом и Черным морем с проливами, поставить на место французов.

Россия может быть только великой империей, или ее не будет никакой!.. Все понятно, дипломат-фельдмаршал?!

Галіцын. Точно так, Ваше Импера...

Лізавета Пятроўна (*ператыняе*). Потрудитесь исполнить наши просьбы и свой долг.

Галіцын. Слушаюсь!!! Разрешите идти...

Лізавета Пятроўна. С Богом, голубчик... с Богом...

Сцэна зачымняеца.

Карціна дзевятынаццатая

1742—1759 гг.

За сталом у Людовіка XV сядзяць Флёры і Шавелен, сам кароль нярвова ходзіць па пакоі. Усе яны значна пастарэлі.

Людoвіk XV (*y rosplashy*). Розуму непадуладна — Францыя, а цяпер і Турцыя праігралі перамогу Масковії. Міністр Шавелен, што вы можаце сказаць у сваё апраўданьне?

Шавелен. Я не маршал, а дыпламат, Ваша Вялікасць. І ведаю толькі, што на вайне, як на вайне. А ў адмвестку польскому каралю Фрыдрыху Аўгусту III хіба што прапаную атакаваць Саксонію, яго дзедзічную тэрыторыю.

Людoвіk XV. А маршал Францыі Віляр лічыць, што лепш было б, каб Крым атакаваў Масковію. І хан Каплан-Гірэй зрабіў бы гэта разам з Казацкай Нацыяй, калі б ня промахі дыпламата Шавелена.

Флёры. Вашая Вялікасць, я таксама лічу, што каб разарваць расійска-нямецкі саюз і прыпыніць насільле маскавітаў у Польшчы, неадкладна патрэбна дыверсія запарожцаў на Украіне, дзе людзі яшчэ не забылі паўстаньне гетмана Мазепы.

Людoвіk XV. Дыпламат Шавелен, гетман Орлік калі нарэшце будзе вызвалены? Ці можа нам паслаць на Салунь маршала Віляра з войскам?!

Шавелен. Вашая Вялікасць, Вялікі Візір вызваліў гетмана Орліка ня без маёй дапамогі.

Людoвіk XV. Дзе ж ён?

Шавелен. Гэта мне невядома... можа, у крымскага хана, а можа, у Ясах ці яшчэ дзе...

Людoвіk XV (*да Флёры*). Кардынал, а вы ведаецце, дзе зараз гетман Орлік?!

Флёры. Я ведаю толькі таго, хто гэта ведае. (*Адчыніле дзъверы*).

Уваходзіць Рыгор.

Людoвіk XV. Дзе вы зыніклі, куды праваліліся, граф Орлік?!

Рыгор. Я быў ва Украіне, Вашая Вялікасць.

Людoвіk XV. З бацькам, з гетманам Орлікам бачыліся. Дзе ён, што з ім і як?!

Рыгор. Гетман трапіў у цяжкае становішча, Вашая Вялікасць. Пакуль туркі трymалі яго ў салунскім палоне, маскавіты разагітавалі казацкую старшину, і яна прыняла зьеврхнасьць царыцы Лізаветы Пятроўны. Цяпер ён намагаецца ўразуміць іх і вярнуць да прысягі.

Людoвіk XV (*зъянтэжана*). Як гэта разумець?!

Рыгор. Я думаю, Вашая Вялікасць, што доўгая ізяляцця Орліка дала гэтыя вынікі. Ня маючы столькі часу вестак пра свайго правадыра, збытая з панталыку маскоўскімі абязцанкамі, казацкая старшина і пагадзілася перакінуща да супастата...

Шавелен. Але выйсьце ёсьць, Вашая Вялікасць!

Людoвіk XV (*махнушы рукою*). Якое яшчэ выйсьце?!

Шавелен. Вялікі Візір усё ж пагаджаецца аб'явіць вайну Расіі, але пры ўмовах Порты: па-першое, утварыць лігу ў складзе Францыі, Турцыі, Швецыі, Польшчы на чале з каралём Станіславам...

Людoвіk XV. Якім каралём Станіславам? Ён даўно адрокся ад кароны, Польшча акупаваная расійскімі войскамі...

Шавелен. Па-другое, туркі бачаць Украіну вольнаю, але пад сваёй апекаю на падставе дагавораў 1711 і 1712 гадоў.

Рыгор. Пратэстую катэгарычна! Украіна будзе вольнаю і незалежнаю ад каго б там ні было! А калі на часовы ўвод турэцкіх войскаў у пэўныя гарады Украіны і пагадзіцца, то толькі пад гарантію антырасійскага саюзу.

Шавелен. Па-трэцяе, Вашая Вялікасъць, Францыя павінна адначасна з Турэччынай аб'явіць вайну Расіі і не заключаць міру бяз згоды Порты ні з расійскай царыцай, ні з німецкім цэсарам. А нам бы, абавераючыся на гэтую «сходную бар'еру», а сразу перакраіць ў мапу Заходняй Еўропы: выгнаць Аўстрыю з Сілезіі ды пасадзіць новага караля ў Іспаніі.

Людовік XV (*доўга глядзіць на Шавелена, а потым да Флёры*). А можа б, нам, кардынал, за такую «сходную бар'еру» адсунуць шаноўнага міністра ад палітыкі.

Флёр. Адсунем, Вашая Вялікасъць, хоць ён і так ад яе далёка...

Шавелен. Мне пакінуць апартаменты Вашай Вялікасъці?

Людовік XV. Так!

Шавелен выходзіць.

(*Да Рыгора*). Што на Украіне, граф?

Рыгор. Спачатку я прадзёрся на Гетманшчыну, потым дасягнуў Левабярэжжа, быў на Палтаўшчыне, у Ніжыне. Абмяркоўваў становішча з казацкімі старшынамі. Яны запэўнівалі, што памятаюць майго бацьку, дагэтуль шануюць, готовыя паўстаць супраць маскавітаў. Маскоўскі ўрад дазнаўся, што я на Бацькаўшчыне і наказаў каменданту расійскага войска на Украіне генералу Кейту, шатландцу па паходжаньні, схапіць мяне жывога або мёртвага. Але Кейт з сімпатыі да вызвольных змаганьняў украінцаў наказ не съпяшаўся выконваць, чым даў мне магчымасъць займацца важнаю справай. Гэта варта мець на ўвазе.

Ва Украіну я трапіў з Турэччыны. Таму мушу найперш паведаміць, што палітыка вялікага візіра, што да Маскоўшчыны, падвойная. Ён абяцаў ва ўсім падтрымліваць гетмана Орліка з яго запарожцамі, дазволіў хану ўступіць на маскоўскую тэрыторыю з 20-тысячным войскам, але, з другога боку, аддаў пагрозылівы загад ханскаму пашы ня дзеяніцаў супраць маскавітаў.

Людовік XV. З гэтага ясна, мой кардынале, наколькі ў інтарэсах Францыі як мага хутчэй паправіць становішча на Украіне, падтрымаць хана ў яго карысных для нас дзеях і падштурхнуць Аттаманскую Порту да канчатковага рашэння адносна вайны супраць Расіі. У сувязі з гэтым лічу неабходным даць графу Орліку поўную ўладу ў кіраванні перамовамі што да Украіны і Крыму, вызначыўши яму пастаяннае пражыванье ў Стамбуле. Тым больш што я ўжо падпісаў графу Орліку патэнт на падпалкоўніка. І да генерала яму цяпер адзін крок.

Сцэна зачынняеца.

Гісторык. Тым часам Турэччына аб'явіла вайну Расіі. Але вядома ж, што на вайне як на вайне, і тая ж ваяўнічая Турэччына атрымала сур'ённую паразу ад расійскіх войск.

Сцэна асьвятляеца.

Той жа пакой караля Людовіка XV, а ён нібы і не разлучаўся з кардыналам Флёрами.

Флёр. Цяпер маскавіты дамагаюцца далучэння да Расіі, Кубані, Крыму ды Бессарабічыны з правам кантраліваць яшчэ й Малдавію з Валошчынай. Немцы ня супраць далучыць Сербію з Босніяй.

Людовік XV (*занепакоена*). Значыць, Турцыю грызуць і разрываюць...

Рыгор. Мяркую, што справы Порты палепшаюць. Перакананы, што Турцыі пад гарантый яе саюзнікаў неабходна своечасова авалодаць ва Украіне Белай Царквой, Уменню і Барам, бо хто трymае гэтыя пункты, той кантралюе Украіну. Расія гэта ведае і намагаецца схіліць Польшчу супраць Порты. Наогул Расія яшчэ з часоў Пятра I намагаеца зынішчыць і Турцыю, і Польшчу, каб моцна трymаць пазіцыі ў Заходняй Еўропе.

Казацкая Нацыя на чале з Мазепай своечасова зразумела гэту небясьпеку і хадзела супрацьпаставіць дэспатычнай экспансіі маскоўскага драпежніка свае вольналюбівия традыцыі, і пры выпадку перамогі выйграла б уся Еўропа.

Людoвіk XV. Довады графа Орліка падаюцца мне пераканаўчымі. Шаноўны кардынале, паразім туркам адновіць вайну і рыхтавацца да наступу!

Рыгор. Ня так даўно гетмана Орліка вельмі прыязна прыняў Вялікі Візір. У асноўным яго цікавіла пытаньне, ці варта зараз працягваць вайну за Украіну. Бацька адказаў, што бачыць вызваленые Айчыны з Расійскага ярма толькі збройным чынам. Я і сам пераканаўся, што Украіна гатовая да рэвалюцыі. Таму хачу, каб мяне найперш паслалі ў Стакгольм. Я пераканаю шведскі сейм, у якой меры ў інтарэсах Швецыі працяг яе вайны супраць Расіі разам з Турцыяй. Неабходна таксама, каб Францыя і Швецыя забясьпечылі бяспеку Украіны, калі туды часова ўвойдуть войскі Порты, на што раней ні я, ні бацька не пагаджаліся.

Флёр. Гарантыв часовага ўводу турэцкіх войскаў у названыя гарады будзе найпершым ававязкам Францыі перад Казацкай Нацыяй.

Людoвіk XV. Так, граф. Я падзяляю вашу пазіцыю. Вы разважаецце ня менш грунтоўна і лагічна за вашага бацьку. Дарэчы, як яго здароўе?

Рыгор. Вашая Вялікасць, зусім нядайна мой бацька памёр у Ясах...

Усталёўваецца нямая сцэна. Яе парушае Рыгор сваёй крайнай усхваляванасцю. Голос яго дрыжыць. Ён стрымлівае сълзы.

Вашая Вялікасць, Вашая Экселенцыя... Вы ня можаце ўявіць сабе майго гора; бацька быў для мяне ўсім: сябрам, дарадцам, правадыром. Ён быў жывым доказам таго, што чалавек, выхаваны ў прынцыпах, можа данесыці раз і назаўсёды вызнанчаныя ідэалы да канца свайго жыцця... (*Спазм перахопліве мову*).

Людoвіk XV (праз паўзу). Лепшай эпітафіі на магілу гетмана Орліка цяжка прыдумаць...

Сцэна зацімніяеща.

Гісторык. Скрушнымі, трагічнымі былі апошнія слова самотнасыці гетмана Орліка ў чужым краі, выказаныя ў пісьме дачцы (*цытуе*): «...бяз сонца, бяз дрэва ў акне суроўы краявід, дзе расыце горкая трава, аднаму халоднаму ветру патрэбная... Паміраць на чужыне, не адчуваючы подыху роднай зямлі... Я не хачу быць пахаваным тут...»

Па съмерці бацькі Рыгор Орлік з утроенаі энергіяй працягваў украінскую справу. Ён, як і раней, выконваў найважнейшыя і найнебясьпечнейшыя даручэнныі дзяржаўных асоб, быў кур'ерам і дышламатам, вёў неабходную перапіску, намагаўся паўплываць на тыя палітычныя працэсы, якія змацоўлі сілы, што спрыялі вызваленію Бацькаўшчыны ад паняволення. Зрабіў кар'еру да генерал-паручніка караля Францыі, зблізіўся з Валытэрами... А праз 17 гадоў паслья съмерці гетмана Піліпа Орліка кардынал Флёры атрымаў яшчэ адну сумную вестку...

Сцэна асьвятляеща.

Да Людовіка XV уваходзіць Флёры.

Флёр. Вашая Вялікасць, 14 лістапада 1759 году граф Рыгор Орлік, генерал-паручнік Арміі каралеўскіх, кавалер шведскага ордэна мяча і сьвятога Люі, генерал-паручнік Яго Вялікасці польскага караля памёр у дзеючай арміі...

Людовік XV хрысціцца.

Не далячыўся паслья раненія, якое атрымаў перад тым у пераможнай баталії.

Людoвіk XV. Запішы, кардынале... (*паўза*) «Мадам Луіза-Алена Орлік дэ Брун дэ Дэнтэвіль! Я страціў дасканалага шляхціча, Францыя — адважнага і вы-

датнага генерала, імя якога застанецца ў славных аналах арміі. У бязьмежным горы, што напаткала Вас, знайдзіце развагу ў май пасланні, што пан граф Орлік памёр, як сълед паміраць чалавеку яго роду і годнасці. Людовік XV, кароль Францыі.» (*Доўгая паўза*). Скажы мне, кардынале, ад чаго паходзіць, як перакладаецца слова Орлік, Орлікі?

Ф л ё р ы. Орлікі — Арлы, Ваша Вялікасць, па-французску — Эгле...

Людовік XV. Эгле?.. Арлы — сімвал прыгажосці, мужнасці, сілы, адвагі, зоркасці і свабоды... Якія дзеўныя і дакладныя бываюць супадзеныні... Шкада, што гэтыя мужныя і вольныя Арлы і за паўстагоддзя не дажылі да свабоды сваёй Айчыны.

Ф л ё р ы. Уцеха толькі ў тым, што вольныя Арлы здольныя стагоддзямі змагацца за свабоду, вольнасць і непадлегласць...

Заслона апускаецца. На сярэдзіну рампы выходзіць Гісторык.

Гісторык. Суровы час засьведчыў: Казацкая Нацыя за тры стагоддзі ператварылася ва Украінскую Нацыю, якая ў перыяд станаўлення заснавала ад чужынцаў яшчэ мацнейшае тыранства, чым пад час змагання за волю Івана Мазепы і яго пасылядоўнікаў Піліпа і Рыгора Орлікаў. Але Нацыя насуперак усяму і ўсім перажыла войны, захопы, акупацыі, рэвалюцыі, калектывізацыі і галадаморы, зарвала чужацкія кайданы і ў новых формах жыцця ўваходзіць у радзіну вольных нацый, а яе герой — у пантэон украінскай гісторыі. Украіна вяртае з забыцця цэлую плеяду велічных постацяў. Іван Мазепа, Піліп і Рыгор Орлікі — сярод найпачэснейшых!

Расійскі царызм з праваслаўнаю царквой першымі і на вякі праславілі Івана Мазепу і яго пасылядоўнікаў, аддаўшы змагароў за волю праклёну-анафеме.

Французская Рэспубліка ўшанавала бацьку і сына Орлікаў найменьнем найлепшага ў Еўропе аэрапорта Арлі!

Каралеўства Швецыя 300 гадоў зъберагала булаву Багдана Хмельніцкага — Івана Мазепы — Піліпа Орліка і ў знак прызнання годнасці Украінскай нацыі і Дзяржавы перадало адвечны сімвал улады, волі і самастойнасці законна абрацаму Прэзідэнту Украіны!

Як жа важна выбраць правільны, праведны шлях і ня зьбіцца з яго да канца. Дух і памяць Арлоў Украіны, Піліпа і Рыгора, і сёньня чакаюць ад сваіх нашчадкаў вялікіх гістарычных кроکаў і зьдзяйсьненняў. (Адыходзіць да кулісы, каб волескамі сустрэць выканайцаў роляў гістарычных асоб, што выходзяць на паклон гледачам.)

Заслона падымается.

Менск, 2007

дэбют

дэбют

Тацяна Тамашэвіч



...У кожным кроку чую неба,
Душа увысь, як птах, ляціць.....

Белыя ветразі

ДЗІВАК

Дзівак танцуе на канате.
Глядзі ўвесь съвет, які дзівак!
Бы рыцар на жыцьцёвой варце,
Не чараўнік і не мастак.

Якая съмеласьць і адчайнасць –
Лятаць бяз крылаў над зямлёй.
Якая сълепасьць, нават марнасць –
Жыцьцё стаўляць на кон. А ёй?

Ці не пляваць, што дурань дзіўны
Рукамі ловіць ўвесь сусьвет.
Натоўп людзей, а ён адзіны
Нябёсам шле ад нас прывет.

Жыцьцё і съмерць – марнеюць сілы...
 Падскок і крок, і піруэт...
 Сарваўся ўніз анёл бяскрылы,
 Згарэў, як зорка, як паэт.

А сэрца, сэрца яшчэ б'ецца
 І птушкай рвецца ўдалячынъ.
 Маўчаць усе, а ён съмяецца,
 Глядзіць увысь і зноў ляціць.

Непадуладнае жаданье,
 Як мары чыстай пачуцьцё...
 Каму, Дзівак, тваё прызнанье,
 Любоў і неба адкрыцьцё?

БЕЛЫЯ ВЕТРАЗІ

Белая ветразі –
 Лёгкія плыні,
 У съветлыя далі
 Імчище мяне.

Чистыя вобразы,
 Срэбныя ліўні,
 Ёсьць насамрэч вы?
 Ці толькі ў съне?

Белая ветразі,
 Зорныя лебедзі
 Зъзяюць у памяці
 Вечнай красой.

Белая мары,
 Дзе ж вы падзеліся?
 Зынклі дазваныня
 За шэрай смугой.

Самыя першыя,
 Самыя ціхія
 Словы кахраныя
 Ў салодкай тузе.

Белая ветразі,
 Птахі цнатлівыя,
 Вы да кахранага
 Імчище мяне.

* * *

Магутны клён ля нашай хаты
Раскінуў гольле, ціха сьпіць,
Што валадар, вяльможа знатны,
Лісьцёвым строем зіхаціць.
А на двары палова лета:
Травіца высахлая ўся,
І матылёк у плыні ветру
Танцуе прагна вальс жыцьця.
Цурчыць вада з старой калонкі,
І час да вечара бяжыць,
А з вокан водар хлеба тонкі
Мяне чаруе -- шчасьцем быць.
Дзіцячы съмех ліецца вольна,
Нішто ня рушыць дум спакой,
І нават хмарак статак мройна
Крыляе ў небе нада мной.
Нагу прымае мякка глеба,
Пясок між пальцаў шалясьціць.
У кожным кроку чую неба,
Душа увысь, як птах, ляціць.

* * *

Адна крапка і Сусьвет.
Інфармацыя, энергія, рэчыва –
Святая Троіца.
Тут нараджаецца думка,
Першая і апошняя,
Крык немаўляці і вечаровая малітва.
Учора, сёньня, заўтра,
Амін.
Тваё, маё, нашае,
Адзінае і вечнае слова –
Бог.

дзякую

Дзякую за кожны дзень,
Дзякую за кожны верш,
Дзякую за кожны ўздых,
Дзякую, мой Божа, дзякую.
За незламаны крыж
І за дзіцячы съмех
Дзякую, вялікі дзякую.

Дзяякуй за сонца й дождж,
І за вясны разыліў,
Што над маёй зямлëй
Марай лунае ціха.
Дзяякуй за зоры й нач,
За урадлівасьць ніў
І за жывых бацькоў --
Дзяякуй, вялікі дзяякуй.
Дзяякуй табе, жыцьцё,
Дзяякуй за ўсё, што ёсьць:
Гора, каханье й радасьць.
Дзяякуй табе, жыцьцё,
Дзяякуй за кожны міг.
Дзяякуй Табе за Цябе,
Дзяякуй, мой Божа, дзяякуй.

KAMUNIKAT.ORG

дэбют

дэбют

Ксения Вяцкая



...О, узімку ад кахраньня скачаш,
як маладое зайчанё!...

Цягнікі пахнуць кветкамі

Імпрэсіі

Беларускія сумаваньні

...Не хапае актыўнага апастэрыйорнага кахраньня, чужых начных людзей, цыгарэтаў на кухні, рэгейных клубаў, безъбілетных падарожжаў у дызялях да даль-незнаёмых, кабачковай ікры і іншай музыкі. Віталіка ў банданцы, здыхліка Сідара, дзяўчынкі Карасік. Бяз іх ня ведаю, як сустракаць восень. Што мне я, калі я адна?

Людзі крадуць кроплі сваімі парасонамі, нідзе імі не карыстаюцца – так, з хівасыці. Сённяня Рош-Ашана і ўся мая жаноцкая сям'я сядзе ў квадрат стала вакол варанай галавы сёмгі. І я ўспомніла свой табрэйскі Менск: так ён пахне ў лістападзе са старэлым, што ў грудзях сълязьліва казыча... Як я выходзіла з тэатру ў паветра цёмнае, глянцева-карычневае, тэатр быў штодзённым і бясплатным для сваіх, граві на сцэне

таксама свае, у глядзельнай зале свае, на прасьпекце кураць свае... і ўсё СВАЁ. Кошычак з крэмам за 280, Няміга, трамейбус.

Як два гады таму, за шапікам на тролікам прыпынку ў лістападзе самы прыгожы хлопчык гораду сем хвілінаў цалаваў мяне ў шчочкі. Ня ведала, што, разъвітаўшыся вечарам з сяброўкамі, абняўшыся дутымі курткамі – прачнуся на кухні ў чужой краіне, плаучучы, качаючыся з боку ў бок, утаропіўшыся позіркам у вентыляцыю.

Скуголю па сваёй краіне.

Лаўровы ліст

Где моя сіла? Где моі горы? Как проішло, что я перестала ѿчіть Родную мову, что перестала разговарівать і дышать. Вся слабая, неуверенная в действиях, любімая без соответстввія, пустая і глупая. Грязноволосая. Слезлівая. Обіженная. Даже боюсь намочіть чью-то майку своімі слезамі, чего же ожидать от чужих по стране жительства?

Мы скакам па рэйках у цягніковыя скакалачкі, мяне пакрысе напаўняе кафейнымі зярнітамі, і я ўжо развучылася плакаць, ад'яджаючы з карычневага гораду. Кватэра сёньня пераўтварылася ў музей бяздарных (хаця і падараваных) рэчаў, сястра ўсім, хто прыходзіў, насыпала горы ім патрэбнага, ды так, што скончыліся бясплатныя гіпермаркетавыя вялізныя пакеты. Вось яшчэ адзін год, а я так і не закахалася ў той бясколерны іншы горад, дык буду радзей спускацца ў падземку, буду хадзіць назло павольна – і мяняць перад сваімі вачыма паштоўкі свайго гораду з туманам пад ліхтарамі...

Гарынь – беларуская га-лока – так ўжо там прыглушана і правільна. Церабяжоў – бягуць цераз-праз яго вужы, ён імі закіданы, вужоў давяць машины па асфальце. Кардон мы пераходзілі ноччу і пешшу, у асноўным пыталіся пра напае змацаванае каханыне і турыстычны дыванок. У нейтральнай зоне нічым ня пахне – фантомны кіламетр – усё там нішто, усе там нічые, ні на крок ад гасыцінца. Мой брат варты памежнага мінулага.

Дасыціпна абвалокваю сябе зялёным, даўно не за свой кошт, нават не ўяўляю, як залезыці на другую паліцу ў плацкарце ў такой вузусеніцкай спаднічцы. З кожным разам усё жудасценней туды вяртадца – быццам прывязалі мае мышцы да Менску, і ні на крок ад яго бяз болю.

— Адрываецце мяне ад роднага, караеце надта суроўа?

— Не забывай, вер, съмейся, слухай, танцуй, расціцьвітай, падабайся...

Я слухалася, але не дапамагае. Звар'яцелая ад сэнсаў, не баюся інфекцыяў, вось ён – горад, дзе толькі чырвоныя фары ў правае вока, у левае – белыя, і мы ўсе па-сяброўску закрываем чацвёртую чакру!!

Мой горад, мяне не забыў яшчэ? Памятаеш, у год пятнаццаць прылятала да цябе ў лятунках. Не? Ну мы яшчэ каву пілі разам.... Не?.. Мая прыходзіць да мяне ў госьці поўня з той краіны... Уначы, я сядала на кухні піць памаранчавы сок з карыцай і глядзела ў вакно, а ты сваімі

абзасамі старымі да мяне цок-цок, чырвоная ад апошніх пацалункаў. Приходзіла і сядала ля вакна, брала ў ручкі зялёны яблык і слухала. Ня памятаеш? А калі пачыналася сонца, ты брала мяне за руку, і мы ляцелі ў халодным небе, уздымаючыся ўсё вышэй. З неба падалі ружовыя кветкі, ты пакідала мяне ў вышыні засынаць. Чаму ня памятаеш? Чаму? Гэта ж я, тая малая з імем вады і гарамі ў крыві. Я ж нікому не сказала, што ты падараўвала мне ўвесь свой дождж, а я табе — нядзельныя сны. А, разумею. Ты крыўдзішся. Так, ня я гэта. Ня я. Прабач.

Цягнікі пахнуць кветкамі

Я спазнілася на трамвай і давялося ісці пешкам. Ох, у гэтую вясну са сьнегам мы страцілі ўсе надзеі і натхненныні. Што казаць, у чалавека ёсьць у лёгкіх паветраны запас для адной пары году. Каб не адчуваць сябе дрэнна, мы ўзімку можам дыхаць вясной альбо восеньню і наадварот. Вось закончыўся наш веснавы запас – і людзі сталі не шанаваць сябе і каханыне.

Мы з ім не падобныя да гэтых дзяўчат і хлопцаў у модных чорных акулярах, якія зьбіраюцца ў клуб. Але ж мы з імі і яны, напэўна, думаюць пра нас тое ж. Я асаблівая, а ён просты і, каб схаваць сваю простасць, ён хоча быць «як і ўсе». Дурань нейкі! Гэта слабасць і неахвота шукаць. Як людзі, якіх прэ зьбіраць грыбы і ягады: кланяцца да іх, выгледжваць, вытрымліваць камароў і брысыці па лесе. Што тут прышпільнага? Я заўсёды набяру з паўслоіка суніцаў і пачынаю іх есці альбо праста кладуся спаць на мох.

Мне цягнікі распавядамо пра горы. Яны як госьці, якіх чакаеш. Цягнікі прывозяць новыя песні і навіны, пачуцьці далёкіх людзей і надвор`е. Ад іх паху нямеюць шыя, рукі і плечы. Адно толькі мае рацыю: чаму ХОЧАШ ЕХАЦЬ, А 18 ГАДОУ – НЯМА?!

Мятныя цукеркі. Пацалункі.

Калі гэтак абыякава на зямлю зрушваеца зіма, па вачах людзей зразумела, што яны нават ня ведаюць, ШТО рабіць. Ён прытуляе мяне да свайго твару, я зынямельмі рукамі блукаю ў яго пад коўдрай — каб сагрэцца. Сэрца калоціца. Ён, зразумеўшы, што мне ня трэба нічога, акрамя цеплыні і кавы, моцна цалуе ў шчаку, хапае за рукаў і бяжыць, коўзаючыся, да бліжэйшага цёплага сябра. Побач са мною — пах мятнага паветра ад ягоных вуснаў.

Я ўсё жыцьцё чакала летняга кахрання, але чаму яно заўсёды ўзімку —? каб ня даць мне згарэць зусім. Не, ня страшна — паветра размалявана такімі пахамі, ён ляжыць поруч на сънезе з адкрытым толькі носам.

О, узімку ад кахрання скачаш, як маладое зайчанё!

пераклады

пераклады

...Гэй, народ, што йдзе за намі!
Не давай дзяцей ты родных
даглядаць і песціць дурням,
гадаваць дурным чужынцам!..

Калевала

Выбраныя руны

Рэха «Калевалы»

Некалі песнья савецкая была — мажорная, рамантычна, з прыпевам: "А нам ня страшны ні вал дзяяты, ні холад вечнай мерзлаты! А мы рабяты, а мы рабяты шасьцідзясятая шыраты!.." Не абы-якія, значыць, рабяты, калі аказаліся на 60-й шыраце.

60-я паўночная шырата — гэта ўжо ня поўнач як умоўны накірунак съвету, а Поўнач як тэрыторыя, кавалак зямлі. Сапраўдная Поўнач.

Але не для ўсіх. Для фінаў — гэта самы-самы поўдзень. Такія вось, гэтаяя фіны, рабяты. Съветлавалося людзі Поўначы.

Як яны аказаліся за 60-й шыратой?..

Пасыль падзеньня ў 1552 годзе Казані экспансія Маскоўскай Русі скіравалася спачатку на ўсходніх утра-фінаў (мардву, марыйцаў, удмурдаў), а пасыль і на паўночных... Потым была экспансія Расійскай імперыі, потым экспансія Савецкага Саюзу — так фіны і аказаліся там, дзе яны ёсьць.

Хоць былі ня там. Жылі, напрыклад, на месцы, якое

Пераклад
з фінскай
Якуба
ЛАПАТКІ.

Пётр I абвясьціў пустым і загадаў збудаваць на ім Санкт-Пецярбург. Рака, на берагах якой Санкт-Пецярбург збудаваны, называеца фінскім словам “нева”, што значыць балота.

У 1721 годзе ў горадзе Усікаупункі (гэта зусім ня так цяжка вымавіць, як здаецца, яшчэ раз паспрабуйце) быў падпісаны мір паміж Расіяй і Швецыяй. Фінляндыя ў тым падпісаныні ніякім бокам ня ўдзельнічала, яе без яе дзялілі, і яна амаль цалкам засталася ва ўладаньнях Швецыі. Расіі дастаўся заснаваны шведамі Выбарг і частка Карэліі.

У 1809 годзе Расія забрала ўсю Фінляндыю сабе. Да 1917 году Фінляндыя была часткай Расіі на правах Вялікага княства, у якім кіравалі расійскія генерал-губернатары. І ў адносінах да шведаў, і ў адносінах да рускіх фіны былі на дзіва лаяльнымі, нават стараннымі падданымі.

У пасъляваенныя гады ўзынік міжнародны тэрмін фінляндызацыя — трохі іранічны, але фіны мала зважаюць на іронію ў адносінах да іх. Фінляндышавацца — гэта значыць жыць па суседству з вялікай дзяржавай і не падпрадкоўвацца ёй, але падтрымліваць самыя цесныя эканамічныя і палітычныя сувязі. Гэта талент, які рацыянальныя фіны выяўлялі бліскучы.

У адрозненьне ад нас.

Фіны — паўночныя людзі нават для эстонцаў, хоць Талін можна разгледзець пры добрым надвор’і са скалістых пагоркаў Хельсінкі.

У эстонскіх паданьнях Фінляндыя называеца Паўночналандыяй. Па адным з паданьняў з гэтай самай Паўночналандыі прыплыў аднойчы вядзьмак Туслар, каб выкрасыці Лінду, маці Калевіпоэга (герой эстонскай міфалогіі, аналаг Куллерва з “Калевалы”). Бог Уку пашкадаваў бедную Лінду і вырваў яе з рук страшнага ведзьмака, але дзіўным спосабам: ператварыў яе ў валун. Больш лагічна было б ператварыць у валун Туслара, толькі сюжэт тады развязваўся б інакш... Герой Калевіпоэг, шукаючы маці, не падаўся б усылед за Тусларам у Паўночналандыю, не сустрэў бы там на пустэльнім востраве адзінокую прыгажуню, з чаго, як можна меркаваць, і пачалося, а дакладней, размножылася ў Паўночналандыі жыцьцё. Хоць зноў жа цяжка зразумець, як, бо фінская прыгажуня з радасыці ад такой блізкай сустрэчы з эстонскім героям раптам кінулася ў мора са скалы. Але, што было, тое было...

Усё тое, што было і чаго быць не магло, фіны склалі ў адно — і стварылі славуты эпас “Калевала”. Надрукаваны ў 1835 годзе, ён амаль адразу ўвайшоў у залаты фонд сусветнай літаратуры.

У 1888 годзе «Калевала» была перакладзеная на рускую мову. Пераклад, які да гэтай пары лічыцца класічным рускамоўным перакладам, зрабіў Лявон Пятровіч Бельскі.

У 1901 годзе намаганьнямі вядомага лінвіста і перакладчыка Яўгена Цімчанкі “Калевала” загучала па-ўкраінску.

Беларусы затрымаліся з перакладам славутага эпасу болей чым на 170 гадоў. Але, магчыма, і ня варта было нам съпяшацца, бо, пасъпяшаўшыся, мы б маглі і ня мець такога выніку: перакладу значна лепшага за названыя. Бліскучага перакладу, які наўпаўней і найдакладней перадае і мову, і памер, інтанацыю, і вобразны сьвет, і ўсе тонкасці, нюансы арыгіналу. Мяркую, так сталася ня толькі таму, што ў адрозненьне ад Л. Бельскага і Я.Цімчанкі, якія фінскай мовы ня ведалі і перакладалі праз німецкую ды французскую, наш перакладчык Якуб Лапатка фінскую мову ведае дасканала (як, між іншым, і німецкую з французскай). І ня толькі таму так сталася, што наш перакладчык — выдатны знаўца фінскай культуры, літаратуры, гісторыі, этнографіі. Можна ўсё ведаць — і нічога не любішь, а Якуб Лапатка, ужо доўгі час жывучы ў Фінляндыі, усё фінскае палюбіў. Бо яно, гэтае фінскае, надта

ж падобнае на беларускае. Таму і пераклад ягоны выйшаў такі, нібы гэта арыгінал: беларускі эпас з беларускімі героямі — хіба што з дзіўнаватымі, як для беларусаў, назвамі ды імёнамі. Пераклад Якуба Лапаткі — вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калевала» стала (стане) часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе гукацца ў ёй праз стагоддзі.

Уладзімір НЯКЛЯЕЎ.

Калевала

Руна трывцаць першая

Нелады паміж братамі Унтама і Калерва. Унтама пачынае вайну і выніччае ўвеселіе род свайго брата за выключэннем адной цяжарнай жанчыны, якая ў палоне нараджасе сына Кулерва (1-82). Немаўлятка ўвеселіе час думае аб помсьце, і Унтама спрабуе забіць хлопчыка, але гэта яму не ўдаецца (83-202). Кулерва падрастаета і пачынае працаўца па гаспадарцы, але стараеца шкодзіць і псуе ўсё, што толькі можна. Унтама прадае яго ў рабства Ілмарынену (203-374).

Куранят расьціла маці,
белых лебядзяў расьціла.
Вяла куранят да пуні,
лебядзяў вяла на рэчку.
5 Тут напаў арол на птушак,
наляцеў драпежныя ястраб,
усіх дзетак раскідаў ён:
аднаго ў Расію кінуў,
у Карэлію — другога,
10 трэцяга пакінуў дома.

Той, што ў Расіі вырас,
гандляром стаў самавітым,
той, што рос сярод карэлаў,
Калервам стаў называцца,
15 а з таго, што рос у дому,
вырас Унтама злахітры,
на бяду сваёй матульцы,
бацьку роднаму на гора.

Унтама закінуў нерат,
20 там, дзе брат лавіў звычайна,
Калерва ўбачыў нерат
і забраў сабе ўсю рыбу.
Унтама, дзяцюк злахітры,
раззлаваўся, угнявіўся,
25 ды пусьціў у бой усе пальцы,
распачаў рукамі бойку,
сварку распачаў з-за рыбы,
дробных акунькоў паганых.
Ды ня бачна пераможцаў
30 у той бойцы, у той сварцы:
як адзін другога стукнє,
адказ тут жа атрымае.

Дні праз два, можа на трэці,
адбылося зноў такое ж:
35 Калерва авёс пасеяў
на палетках Унтамолы.
Тады Унтамы авечка
здратавала ту ю ніву,
Калервойнена ж сабака
40 разадраў ту ю авечку.

Пагражцаў стаў Унтамойнен
Калерву пачаў гразіць ён,
што ўвеселіе род ягоны зьнішчыць,
што паб'е старых і дзетак,
45 вынішчыць усю радзіну,
спапяліць усе сядзібы.
Ён мячы раздаў мужчынам,
ваярам адважным зброю,
маладзёнам даў ён дзіды,
50 дзецикам раздаў сякеры
ды пайшоў вось так вайною,
рушиў у паход на брата.

Калервы краса-нявестка
блізка ля вакна сядзела.
55 Выглянула ў вакенца
дый прамовіла, сказала:
“Ці то дым густы клубіцца,
ці то хмара там чарнее
на ўскрайку той паляны,
60 у канцы дарогі новай?”

Ды была гэта ня хмара,
і ня дым густы клубіўся
гэта войска з Унтамолы
набліжалася з вайною.

65 Збройныя прыйшлі героі,
людзі Унтамы з мячамі,
войскі Калервы разьбілі,
зынішчылі ўвесь род вялікі,
спапялілі ўсе сядзібы,
70 усе хаты зруйнавалі,
адна дзеўка засталася,
і была яна цяжарнай.
Людзі Унтамы схапілі,
павязылі з сабой дзяўчыну,
75 каб падлогу падмітала,
прыбірала там у хаце.

Час мінуў зусім кароткі –
нарадзіўся хлопчык жававы
у бяздольнай той жанчынкі.
80 Як назвалі тут немаўлятку?
Маці “Кулерва” сказала,
Унтама сказаў, што воін.
Вось паклалі немаўлятку,
сірацінку ўладкавалі,
85 у лульку зыбацца-гайдашца,
гушкацца ў калысцы цеснай.

Хлопчык гойдаўся ў люльцы,
вечер валасы расчубіў.
Гойдаўся два дні спадраду,
90 а на трэці дзень раптоўна
стаў на ногі ў калысцы,
моцна штурхануў ён люльку,
спавівач свой цесны скінуў,
выпрастаўся з-пад спавіваў,
95 разламаў усю калыску,
на рызьё падраў пялёнкі.

З выгляду дзіцёнак моцны,
пэўна вырасьце асілкам.
Унтамола ўся чакала,
100 калі падрасыце дзіцятка;
як набудзе сілу й розум,
стане добрым ён асілкам,
сотню ён рабоў заменіць,
можа й тысячу, на меней.

105 Два, тры месяцы ўзрастаў ён,
ды ўжко на трэці месяц,
як стаў ростам па калена,
сам сабе сказаў ён ціха:
“Калі б вырас я вялікі,
110 узмацнеў, набраўся б сілы,
я адпомсьціў бы за бацьку,
за матуліны пакуты.”

Унтама, пачуўши тое,
словы вымавіў такія:
115 “Вось дзе роду майму гібелъ,
новы Калерва ўзрастает!”
Думаць пачалі мужчыны,
меркаваць кабеты сталі,
куды дзеець таго дзіцёнка,
120 як знайсьці яму пагубу.
Пасадзілі хлопца ў бочку,
запіхнулі ў кадушку,
ды панесылі на ўзьбярэжжа,
кінулі ў марскія хвалі.
125 Праз тры дні і праз тры ночы
паглядзець прыйшлі на бераг,
ці зглынула хлопца мора,
ці загінуў ён у бочцы?
Ды хлапчук не утапіўся,
130 не загінуў ён у бочцы!
Хлопчык выбраўся з кадушкі,
асядлаў марскую хвалю,
виду медную тримаў ён,
з лёскай тонкаю вудзільна;
135 вудзіў ён у хвалях рыбу,
ваду ў моры вымяраў ён:
а вады было ў тым моры
толькі два каўшы напоўніць,
а калі дакладней зъмерыць,
140 дык хапіла б і на трэці.

Унтама падумаў зноўку:
“Куды дзеець таго дзіцёнка,
дзе знайсьці яму пагібелъ,
адшукаць яму пагубу?”
145 Загадаў сваім рабам ён
дроў бярозавых насекмы,
сотні цурбакоў сасновых,
тысячы карчоў смалістых,
каб спаліць на іх дзіцёнка,
150 Кулерва навекі зынішчыць.
Вось насеклі, назьбіралі,
дроў бярозавых таўшчэзных,
сотні цурбакоў сасновых,
тысячы карчоў смалістых,
155 тысячу вазоў бяросты,
ясеню пад сто сажэняў,
ды агонь пусыцілі ў дровы,
полымя туды пусыцілі,
кінулі ў агонь дзіцёнка,
160 прама ў вогненнае пекла.
Вогнішча два дні гарэла,
увесь трэці дзень палала,
а тады прыйшлі і бачаць:

- у попеле ён па калена,
 165 у вугольлі ён па локці,
 качаргу ў руках тримае,
 дзымухае ў агонь, гуляе,
 ды вугольле разграбае,
 валаска не падпаліўши,
 170 аніводнай нават пасмы!
- Унтамойнен раззлаваўся:
 “Куды дзеець таго дзіцёнка,
 дзе знайсьці яму пагібелъ,
 адшукаць яму пагубу?”
- 175 Прывязаў яго да дрэва
 і пакінуў так на дубе.
 Так тры дні ўжо мінулі,
 так прайшлі ўжо тры ночы,
 Унтама тады падумаў:
- 180 “Час настаў пайсьці ды глянуць,
 можа Кулерва памёр там,
 можа ён сканаў на дубе?”
 Паглядзеець раба паслаў ён.
 Хутка той вярнуўся з весткай:
- 185 “Кулерва там не загінуў,
 не сканаў на дубе хлопчык!
 Драпае ён там малюнкі,
 моцна цвік рукою сыціснуў.
 На ствале малюнкаў поўна,
- 190 дуб малюнкамі пакрыты:
 ваяры стаяць з мячамі,
 дзіды вострыя тримаюць.”
- І нічога Унтамойнен
 з хлопчыкам зрабіць ня можа!
- 195 Съмерць яму як ні рыхтуе,
 як ні насылае згубу,
 хлопчык той ніяк ня гіне,
 не памрэ ніяк, паганец!
 Ён ужо зусім зьнясілеў
- 200 съмерць прыдумваючи хлопцу,
 вырашыў яго расьціць ён,
 як дзіця сваёй рабыні.
- Унтама тады прамовіў,
 слова вымавіў такія:
- 205 “Калі будзеш паслухмяным,
 будзеш хлопчыкам прыстойным,
 жыць табе дазволю ў хаце,
 праца ваць рабом пакіну.
 Дам табе такую плату,
- 210 як заслужыш, як заробіш:
 можа пояс дам прыгожы,
 а можа заробіш поўху.”
- Трошкі вырас Кулервойнен,
 усяго на чвэрць узьняўся,
 215 тут яго запрэглі ў працу,
 тут знайшлі яму занятак:
 няньчыць ды люляць малое,
 немаўлятку з палец ростам.
 “Даглядай дзіцё странна,
 220 дай яму й сабе паесыці!
- Вопратку памый у рэчцы,
 у вадзе памый пялёнкі!”
 Дзень, другі дзіцёнка няньчыў,
 Вырваў ручкі, выбіў вочкі,
 225 а на трэці дзень наогул
 загубіў дзіця хваробай,
 і пялёнкі рэчка зьнесла,
 і спаліў агонь калыску.
- Унтама тады падумаў:
- 230 “Непрыдатны гэты хлопец
 даглядаць дзіця малое
 немаўлятку з палец ростам!
 Невядома, што за працу
 дашаць яму, які занятак,
 235 можа лес валіць адправіць?”
 І паслаў у лес дзіцёнка.
- Калервы сын, Кулервойнен
 тут сказаў такія слова:
 “Толькі я вазьму сякеру,
- 240 дык мужчынам дужым стану,
 стану я болей прыгожым,
 лепшым, чым раней я стану,
 буду пяцірых я варты,
 шасцірым героям роўны.”
- 245 Потым ён пайшоў у кузьню,
 так да каваля прамовіў:
 “Гэй кавальнік, братка любы!
 Скуй мне добрую сякеру!
 Скуй сякеру, як герою,
- 250 мужа вартую прыладу.
 Я пайду бярозы секчы,
 лес пайду валіць пад ляда.”
 Вось каваль зрабіў, што трэба,
 спрытна выкаваў сякеру,
- 255 змайстраваў, як для героя,
 мужа вартую прыладу.
- Калервы сын, Кулервойнен,
 тут пачаў вастрыць сякеру;
 ён удзень лязом займаўся,
 260 адвячоркам – тапарышчам.
 Ён у лес пайсьці сабраўся

- сосны звонкія там секчы,
лес прыдатны для будоўлі,
гонкія валіць лясіны.
- 265 Дрэвы ён валіў сякерай,
падсякаў лязом сталёвым:
моцныя адным ударам,
тонкія – ў палову сілы.
Пяць лясін зваліў у злосыці,
270 восем дрэў зваліў магутных.
Сам себе сказаў ён потым,
словы вымавіў такія:
“Хай нячысьцік тут працуе,
Хійсі з Лемпа лес тут валаць!”
- 275 Потым ён на пень ускочыў,
засвістаў што было моцы,
загукаў што было сілы,
словы вымавіў такія:
“Хай паваляца ўсе дрэвы,
280 лягуць стройныя бярозы,
дакуль далятае голас,
дакуль сівіст мой далятае!
Хай ні паастка ня ўзыдзе,
хай не ўзрасце ні съяблінкі,
285 хай навечна пустка будзе,
пакуль месяц ясны съвеціць,
там, дзе Кулерва зъянслеў,
высякаючы лес дзікі!
Калі ўсё ж ячмень пасеоць,
290 калі зарунее ніва,
калі паасткі ўзыдуть,
бурна ўзрастуць пасевы,
хай ні каласка ня будзе,
ні зярнятка на съяблінках!”
- 295 Унтама, дзяцюк руплівы,
паглядзець прыйшоў на месцы,
як сын Калервы працуе,
што з ягонай працы выйшла:
дрэнная была падсечка,
300 непрыдатная пад ляда.
Унтама падумаў зноўку:
“І куды ён толькі варты!
Сапсаваў усе бярвеныні,
лес прыдатны для будоўлі!
- 305 Невядома, што за працу
даць яму, які занятак,
можа плот ён пабудуе?”
Паслаў ставіць агароджу.
- Калервы сын, Кулервойнен,
310 будаваць паркан узяўся.
Прыцягнуў таўшчэзных соснаў замест жэрдачак у плоце,
а яловыя бярвеныні
ў зямлю забіў, як кольле,
315 і ўсю гэтую спаруду
павязаў лясной рабінай;
ён зрабіў паркан бяз брамы,
без праходаў плот паставіў.
А себе сказаў ён потым,
320 слова вымавіў такія:
“Хто ня лётае, як птушка,
хто на крылах не ўзылятае,
той ня зможа перадолець,
сына Калервы агароджу!”
- 325 Унтама, дзяцюк руплівы,
паглядзець прыйшоў на месцы,
як тут Кулерва працуе,
гэты раб вайной здабыты.
Без варотаў плот убачыў,
330 без праходаў ды бяз брамаў,
ад зямлі паркан узняўся
аж да самых хмар у небе.
Унтама прамовіў слова:
“І куды ён толькі варты!
- 335 Згарадзіў паркан бяз брамы
ды бяз шчылінкі адзінай,
ад зямлі ўзняў да неба,
да блокаў паднябесных,
і праз верх не пералезеш
- 340 і ня знайдзеш тут праходу.
Невядома, што за працу
даць яму, які занятак,
можа жыта ён змалоціць?”
Жыта малациць прымусіў.
- 345 Калервы сын, Кулервойнен,
жыта малациць штомоцы:
на мякіну струшчыў зерне,
усю салому патрухлявіў.
- Гаспадар прыйшоў праведаць,
350 паглядзець прыйшоў на месцы,
як сын Калервы працуе,
як там Кулерва малоціць:
зерне струшчана ў мякіну,
у труху уся салома.
- 355 Унтама тут раззлаваўся:
“Бесталковы ён работнік!
Як ні дам яму занятак –
сапсаве ўсё дашчэнту.
Ці яго ў Расію зьевезці,

360 ці ў Карэлію прадаць мне,
Ілмарынену падружным,
каб там молатам махаў ён?"
Сына Калервы прадаў ён
У Карэлію на кузню,
365 Ілмарынену падружным,
майстру слайнаму слугою.

Як жа расплаціўся майстар?
Даў кавальнік вельмі многа:
два катлы старых гарэлых,
370 рагачоў тры палавінкі,
даў пяць кос зусім скляпаных,
шэсцьць матык даў паламаных
за нікчэмнага мужчыну,
за нявольніка благога.

Руна трыццаць чацьвёртая

Кулерва ўцякае ад Ілмарынена. Блukaочы па лесе ён сустракае старую, якая паведамляе яму, што бацькі, брат і сястра не загінулі пад час вайны. (1-128). Ён шукае сваю сям'ю і знаходзіць яе на мяжы з Лапландыяй (129-188). Маці расказвае, што лічыла Кулерву страчаным навекі. Яна расказвае хлопцу, што ягоная сястра пайшла ў лес і болей не вярнулася (189-246).

Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
стройны, залатавалось,
у прыгожых чаравіках,
5 кавала сабраўся кінуць,
уцячы з ягоной хаты,
раней, чым каваль празнае,
як памерла яго жонка
ды ўскіпіць шалёнай злосцюю,
10 Кулерва заб'е ў шале.

Ён заграў у сваю дудку
і пайшоў, вясёлы, з Ілмы,
ішоў, граючы, па лесе,
весела па лядах крочыў,
15 трэсльліся зямля й балота,
рэхам адгукаўся верас
на зласлівую пацеху,
Кулервойнена напевы.

Стала чутна гэта ў кузні,
20 там каваль пакінуў працу,
у прагон паслухаць выйшаў,
выйшаў паглядзець ля хаты,
што за музыка ў пушчы,
што за звон стаіць у лесе.
25 Тут ён праўду і ўбачыў,
што наісну адбылося:
спачыла навечна жонка,
прыгажуня там сканала,
пасярод двара ляжала
30 на траве, нібы заснула.
Зынерухомеў тут кавальнік,
ад тугі душа счарнела,
усю ноч плакаў няўцешна,
цэлы тыдзень каваль плакаў:

35 чорныя, як дзёгаць думкі,
скруха чорная на сэрцы.

Кулерва ішоў па лесе,
а куды – і сам ня ведаў.
Дзень ішоў па цёмнай пушчы,
40 па палянах верасовых,
а наnoch як павярнула,
адпачыць прысеў вандроўнік.
На зямлі сядзеў сіротка
беспрытульны ў задуменыні:
45 "Хто стварыў мяне на гора,
хто пусыціў на съвет нябогу
үсё жыцьцё блукаць па лесе,
жыцьцё бяздомнікам пад небам?
Усе людзі ідуць дадому,
50 да жытла свайго імкнуцца,
мой жа дом у дзікай пушчы,
бор сасновы – мая хата,
мой агмень – халодны вецер,
дождж халодны – мая лазня.
55 Ты ніколі, добры Божа,
не стварай дзіця бяздомным,
беспрытульным ды няшчасным,
каб было яно сіроткай,
гадавалася бяз бацькі,
60 каб расло яно бяз маці,
як мяне стварыў ты, Божа,
на пакуты ў гэтым съвеце,
нібы чайку беспрытульным,
нібы птушку сярод скалаў.
65 Сонца ластавачак грэе,
верабейкаў сагравае,
радуе нябесных птахаў,
толькі мне яно ня съвеціць,
не дае цяпла мне сонца,

70 радасьці мне не прыносіць!
 Невядома, хто мне маці,
 імя бацькі невядома,
 мо' радзіла мяне качка,
 пры дарозе, ці ў балоце
 75 дый пакінула ля мора,
 на ўзъярэжжы камяністым?
 Бацьку я ў дзяцінстве страціў,
 маці страціў у дзяцінстве,
 іх навечна съмерць забрала,
 80 ўвесь мой род вялікі згінуў.
 Чаравікі і шкарпэткі
 ледзяныя змайстравалі
 і на лёд мяне пусьцілі
 ды на хісткія масточкі,
 85 каб зваліўся я ў балота,
 патануў у чорнай багне.
 Я ня ў тым яшчэ ўзросьце,
 пара тая не настала,
 каб ляжаць, як хісткі мосыцік,
 90 нібы гаць, у цёмнай багне.
 Не загрузну я ў балоце,
 дзьве рукі яшчэ я маю,
 я згінаю ўсе пяць пальцаў,
 дзесяць маю я пазногцяў.”

95 У яго ўзынікла думка
 і намер такі зявіўся:
 вёскі Ўнтамы наведаць,
 за бацькоў сваіх адпомсьціць,
 за ўсе крыўды бацькі й маці,
 100 за сваю ліхую долю.
 Ён сказаў такія слова:
 “Дык чакай жа, Ўнтамойнен,
 злосны згубца майго роду!
 Да цябе прыйду з вайною,
 105 спапялю твае сядзібы,
 усе твае зруйную хаты!

Тут прыйшла лясная бабка,
 у сваёй накідцы сіняй,
 слова мовіла такія,
 110 так у Кулерва спытала:
 “І куды ж ты, Кулервойнен,
 крочыш, Калервы сыночак?”
 Калервы сын, Кулервойнен,
 у адказ ёй так прамовіў:
 115 “У мяне ўзынікла думка
 і намер такі зявіўся:
 пайсыці ў чужыя землі,
 вёскі Ўнтамы наведаць,
 за бацькоў сваіх адпомсьціць,

120 за ўсе крыўды бацькі й маці,
 зруйнаваць усе пасады,
 спапяляць там усе хаты!”
 У адказ яму старая
 слова мовіла такія:
 125 “Ацалеў твой род вялікі,
 Калерва там не загінуў,
 бацька твой жывы-здаровы,
 не памерла твая маці.”
 “Гэй ты, любая бабулька!
 130 Скажы праўду мне, старая,
 Дзе жыве зараз мой татка,
 дзе жыве мая матуля?”
 “Там жыве твой татка родны,
 там жыве твая матуля,
 135 на мяжы лапландской дальняй,
 ля азёр, багатых рыбай.”
 “Гэй ты, любая бабулька!
 Скажы праўду мне, старая,
 як туды змагу я трапіць,
 140 як знайду туды дарогу?”
 “Ты туды дабрацца зможаш,
 хоць ня ведаеш дарогі:
 ты прайдзі па цёмнай пушчы,
 прайдзі шпарка ўздоўж рэчкі,
 145 дзень і два па лесе пойдзеш,
 трэці дзень ідзі нястомна,
 потым павярні на поўнач.
 На шляху гара паўстане –
 абыдзі яе па нізе,
 150 леваруч пакінь узгорак!
 Потым ты да рэчкі дойдзеш,
 праваруч паток той будзе,
 дык ідзі ўздоўж патока,
 праміні тры вадаспады!

155 Дойдзеш да касы вялікай,
 да канца даўтога мыса,
 там убачыш ты хацінку,
 невялічкі дом рыбацкі,
 вось там і жыве твой татка,
 160 родная жыве матуля,
 там жывуць і твае сёстры,
 дзьве прыгожыя дзяўчыны.”

Калервы сын, Кулервойнен,
 у дарогу сунешна рушыў.
 165 Дзень і два ішоў па лесе,
 трэці дзень ішоў нястомна,
 потым павярнуў на поўнач.
 На шляху гара паўсталала –
 абышоў яе па нізе,
 170 леваруч пакінуў горку.

Потым ён дайшоў да рэчкі,
праваруч паток убачыў
левым берагам пакрохыў,
прамінуў тры вадаспады.
175 Дайшоў да касы вялікай,
да канца даўгога мыса,
там убачыў ён хацінку,
невялічкі дом рыбацкі.

Ён зайшоў у гэту хатку.
180 Не пазналі госьця ў хаце:
“З-за якога мора, хлопец,
і адкуль ты будзеш родам?
“Дык няўжо вы не пазналі
свайго роднага сыночка?
185 Людзі Унтамы калісьці
у палон мяне забралі
быў зусім я невялічкі,
можа з вераценца ростам.”
Так яму сказала маці,
190 так прамовіла старая:
“Вох, сынчак мой няшчасны,
гэй ты, залатая спражка!
Ты жывы дамоў вярнуўся,
праз нязьведеная землі!
195 Я ж праплакала ўсе очы,
на табе ліла я сълёзы!
Былі ў мяне два сыночкі,
дзьве дачушки-прыгажуні.
Ды прапала двое дзетак,
200 у мяне, у бедалагі:
згінуў на вайнене сыночак,
дзе дачушка – невядома.
Толькі ты адзін вярнуўся,
а яна, мусіць, ня прыйдзе.”

205 Калервы сын, Кулервойнен,
так у маці запытаўся:
“Дзе ж тады твоя дачушка,
дзе сястра мая прапала?”

Адказала яму маці,
210 слова мовіла такія:
“Зынікла там мая дачушка,
там сястра твая прапала,
ў ягады пайшла ў пушчу,
пад гарой зьбіраць маліны,
215 там дзяўчына і прапала,
зынікла, птушачка, у нетрах,
съмерць сваю там напаткала,
невядомую пагібель.
Хто сумуе па дачушцы?
220 Ніхто іншы, толькі маці!
Маці скрэзь дачку шукае,
маці да яе ірвецца;
я знайсыці дачку хацела,
і хадзіла я, нябога,
225 як мядзьведзіха па пушчы,
бегала, як выдра гаем.
Дзень шукала і другі дзень,
трэці дзень без адпачынку.
А як трэці дзень мінуўся,
230 як мінуўся цэлы тыдзень,
паднялася на гару я,
на высокую вяршыню.
Там гукала я дачушку,
клікала на поўны голас :
235 “Дзе ты ёсьць, мая дачушка,
ты прыходзь хутчэй дадому!”

Так гукала я дачушку,
клікала ды бедавала.
Горы так мне адказали,
240 адказала так мне пушча:
“Ты сваю ня кліч дачушку,
не гукай на поўны голас,
бо ня вернецца ніколі,
і назад яна не прыйдзе,
245 пад крыло матулі роднай,
да бацькоўскага парогу!”

Руна трыццаць пятая

Кулерва бярэцца працаваць у бацькавай гаспадарцы, але карысці ад ягонай працы мала. Тады бацька пасылае яго адvezыці паземельны падатак (1-68). На зваротным шляху ён сустракае ў лесе сваю сястру, якая прапала раней, але Кулерва яе не пазнае і спакушае, заманіўши ў санкі (69-188). Калі ж яны даведваюцца праўду, дык сястра кідаеца ў рэчку і томіца, а Кулерва едзе дадому і расказвае матцы, што згвалтіў родную сястру. Ён вырашае закончыць жыццё самагубствам (189-344). Маці забараняе яму рабіць гэта і раіць пажыць у якім-небудзь ціхім куточку. Кулерва вырашае адпомсьціць Унтаму за ўсе свае беды (354-372).

Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
жыць пачаў у роднай хаце,
пад бацькоўскім цёплым дахам,
5 ды ня стаў ён разумнейшым,
не ўвайшоў у сталы розум;
доброму не навучылі:
злосьць у люльцы калыхала,
неразумнай была нянька,
10 і дурны быў выхавальнік.

Працеваць пачаў хлапчына,
за любую працу браўся.
Вось падаўся ён на рыбу,
расьцягнуць вялікі нерат.
15 Вёслы ў руках тримаў ён,
і сказаў такія слова:
"Ці налегчы мне штомоцы,
веславаць з усіе сілы,
ці цягнуць ня надта моцна,
20 веславаць ня вельмі хутка?"
Стырнавы ў адказ прамовіў,
вымавіў такія слова:
"Хаця ты й штомоц наляжаш,
веславаць пачнеш штомоцы,
25 човен ты не разламаеш,
не сарвеш таўстых уключын."
Калервы сын, Кулервойнен,
налягаць пачаў штомоцы,
веславаць з усіе сілы,
30 разламаў з ядлоўца рэбры,
празаміў з асіны човен
ды ўключыны зламаў ён.
Калерва прыйшоў пабачыць
і сказаў такія слова:
35 "Ты вясьляр зусім ніякі!
Усе ўключыны сарваў мне,
разламаў з ядлоўца рэбры,
празаміў з асіны човен!
Заганяй у нерат рыбу,
40 можа гэта зробіш лепей!"

Калервы сын, Кулервойнен,
рыбу ў нерат гнаць узяўся.
Вось пачаў ваду ён боўтаць
і сказаў такія слова:
45 "Ці махаць з усіе сілы,
рыбу заганяць штомоцы,
ці з развагай, асьцярожна,
рыбу заганяць патрэбна?"
Адказаў так нератовец:
50 "Што гэта за праца будзе,

калі боўтаць асьцярожна,
не з усёй мужчынскай моцы!"

Калервы сын, Кулервойнен,
боўталам махаць узяўся

55 з усіе мужчынскай сілы,
зьбіў ваду на калатуху,
зьбіў на пакульле ўвесь нерат,
рыбу ён зъмясіў, як кашу.

Калерва прыйшоў пабачыць

60 і сказаў такія слова:

"Рыбу гнаць ты непрыдатны,
зьбіў на пакульле ўвесь нерат,
паплаўкі пабіў на трэскі,
усе пашкуматаў мне сеткі!"

65 Лепей адвязі падатак
пазямельную даніну!
Мо' ў дарозе станеш лепшым,
на шляху паразумнееш."

Калервы сын, Кулервойнен,
70 хлопец у шкарпэтках сініх,
стройны, залатавалосы,
у прыгожых чаравіках,
заплаціць паехаў подаць,
пазямельную даніну.

75 Заплаціў усё як трэба,
аддаў зерне на падатак
ды ў вазку сваім усеўся,
на санях уладкаваўся
і адтуль дамоў паехаў,

80 на радзімую старонку.

Весела рыпелі сані,
паглыналі шлях далёкі
па палянах Калевалы,
па неўзараных лядах.

85 Дзеўка – залатыя косы
мерыла лыжню насустрач
па палянах Калевалы,
па неўзараных лядах.

Калервы сын, Кулервойнен,
90 запыніў тут свае сані,
стаў да дзеўкі заляцацца,
гаварыць пачаў, упрошваць:
"Ты сядай, дзяўчына, у сані,
адпачні на мяккай скуре!"

95 На бягу яму дзяўчына,
прамільгнуўши, адказала:
"Згуба да цябе хай сядзе,
а на скуре ляжа немач!"

Калервы сын, Кулервойнен,

- 100 хлопец у шкарпэтках сініх,
сыцебануў каня тут пугай,
вышяю бізуном пярловым.
Конь імчаў, рыпелі сані,
шлях пад капыты съяліўся.
- 105 Ён імчаў з вялікім шумам,
шпарка ехаў па дарозе,
па марскіх хрыбтах зіхоткіх,
па бліскучаму абшару.
Дзеўка ішла яму настурач
- 110 у прыгожых чаравіках
па марскіх хрыбтах зіхоткіх,
па бліскучаму абшару.
Калервы сын, Кулервойнен,
запыніў тут свае сані,
- 115 усьміхнуўся ёй чароўна,
ветліва сказаў дзяўчыне:
“Прыгажуня, сядзь у сані,
прыгажосьць зямлі, са мною!”
Адказала так дзяўчына
- 120 у прыгожых чаравіках:
“Хай нячысьцік падзямельны
да цябе садзіца ў сані!”
- Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
125 сыцебануў каня тут пугай,
вышяю бізуном пярловым.
Конь імчаў, рыпелі сані,
шлях пад капыты съяліўся.
Ён імчаў з вялікім шумам,
- 130 шпарка ехаў па дарозе,
па пясках далёкай Пох'і,
па лапландскіх тых прасторах.
Дзеўка ішла яму настурач
ў аздобах алавянных
- 135 па пясках далёкай Пох'і,
па лапландскіх тых прасторах.
Калервы сын, Кулервойнен,
запыніў тут свае сані,
усьміхнуўся ёй чароўна,
- 140 ветліва сказаў дзяўчыне:
“Ты сядай, дзяўчына, у сані,
адпачні пад мяккай коўдрай,
яблычкаў маіх паспытай,
пагрызі маіх арэшкай!”
- 145 Так дзяўчына адказала
Ў аздобах алавянных:
“На твае пляваць мне сані,
на вазок зламаны гідкі!
Пад тваёю коўдрай холад,
- 150 брыдка мне ў тваіх санках!”
- Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
падхапіў красуню ў сані,
у вазок дзяўчыну кінуў
- 155 пасадзіў яе на скury,
зацягнуў яе пад коўдру.
Так прамовіла дзяўчына
ў аздобах алавянных:
“Выпусыці мяне адгэтуль,
- 160 адпусыці дзіцё на волю,
каб ганебных слоў ня слухаць,
пррапаноў ня чуць няслаўных,
а не – дык зламаю санкі,
дно ў санках праламаю,
- 165 палазы ўсе раструшчу,
увесь вазок твой – на кавалкі!”
- Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
адчыніў з грашыма скрынку,
- 170 падняў вечка расыпісное,
паказаў ёй сваё срэбра,
разаслаў сукна адрэзы,
срэбрам шытыя панчохі,
золатам расшыты пояс.
- 175 Спакусілася дзяўчына,
гроши ёй адбілі розум,
зацияніла срэбра думкі,
золата зачараўала.
- Калервы сын, Кулервойнен,
180 хлопец у шкарпэтках сініх,
угаворваў так дзяўчыну:
словам лашчыў яе вуши,
лейцы ён трymаў рукою,
а другою гладзіў грудзі.
- 185 Прыгалубіў ён дзяўчыну
у аздобах алавянных,
там, пад покрывам расшытым,
на стракатых мяккіх скурас.
- Паслаў Бог съветлае раныне,
190 новы Божы дзень пачаўся.
Тут прамовіла дзяўчына,
так сказала ды спытала:
“Ты скажы з якога роду
ды з якой сям'і, адважны?
- 195 Мусіць род твой не маленькі,
і славуты, пэўна, бацька?”
Калервы сын, Кулервойнен,
у адказ ёй так прамовіў:
“Род ня надта мой вялікі,
- 200 ды і не зусім маленькі,

- я з сярэдзіннага роду:
 Калервы я сын бяздолны,
 неразумны бедны хлопец,
 малец ні на што ня здатны.
- 205 А сама з якога роду,
 і з якой сям'і, красуня?
 Мусіць род твой не маленькі,
 і славуты, пэўна, бацька?"
 У адказ яму дзяўчына
- 210 так прамовіла, сказала:
 "Род ня надта мой вялікі,
 ды і не зусім маленькі,
 я з сярэдзіннага роду:
 Калервы дачка дурная,
- 215 неразумная дзяўчына,
 бедалажнае дзіцё я.
 Калі я была малою
 і жыла з матуляй роднай
 у ягады пайшла па лесе,
- 220 пад гарой зьбіраць маліны.
 Я зьбірала там суніцы,
 брала пад гарой маліны;
 дзень зьбірала,noch праспала,
 дзень зьбірала і другі дзень,
- 225 а на трэці дзень, нарэшце,
 не знайшла дамоў дарогу:
 завялі съязжынкі ў пушчу,
 у нетры завялі дарожкі.
 На зямлю я з плачам села,
- 230 дзень праплакала, другі дзень,
 а на трэці дзень, нарэште,
 узыішла я на пагорак,
 на высокую вяршыню.
 Я адтуль штомоц гукала,
- 235 а ў адказ гудзелі нетры,
 адгукаліся паляны:
 "Не гукай, дзяўчо дурное,
 неразумнае, ня клікай!
 Дома цябе не пачуюць,
- 240 крык туды не далятас!"
 Трэці дзень ішла, чацьвёрты,
 пяты, шосты дзень блукала,
 захацела я памерці,
 згубу напаткаць хацела,
- 245 ды ніяк не памірала,
 не магла ніяк загінуць!
 Калі б я тады памерла,
 знайшла згубу, небараака,
 дык на другі год, магчымы,
- 250 ці на трэцяе ўжо лета,
 я травой бы зелянела,
 зацьвіла б, нібыта краска,
- чырванела б я малінкай,
 як брусынчынка ў лесе,
 255 і квітнела б я бяз ганьбы,
 без такой няславы страшнай!"
 Толькі так яна сказала,
 словы мовіла такія,
 раптам выскачыла з санак,
- 260 кінулася сторч у рэчку,
 у вадакрут агнёвы пенны,
 у палаочую бездань.
 Там спаткала съмерць дзяўчына,
 там знайшла сваю пагібель,
- 265 забыцьцё ў Туанэле
 і спакой у чорных хвалях.
- Калервы сын, Кулервойнен,
 выскачыў са сваіх санак
 і пачаў рыдаць няўчешна,
 270 скардзіца на лёс нялюдзкі:
 "Вох, няма ў жыцьці мне долі,
 мне жахлівы лёс дастаўся!
 Я сваю сястру зьняславіў,
 матчыну дачку я зганьбіў!
- 275 Вы скажыце бацька, маці,
 прашчуры мае, скажыце,
 для чаго мяне стварылі,
 для чаго на съвет пусыцілі?
 Лепей бы мне не радзіцца,
- 280 не зьяўляцца ў гэтым съвеце,
 не блукаць з бядой па съвету,
 па зямлі гэтай нядобрай!
 Съмерць няправільна зрабіла,
 памылілася хвароба,
- 285 што мяне не загубілі
 на другую noch ад роду."
- Ён хамут нажом парэзаў,
 ён гужы лязом пакрэмзаў,
 на сыріну каня ўскочыў,
 290 на шырокі крыж усеўся.
 Ехаў ён зусім нядоўга,
 недалёкі шлях адмерыў,
 на бацькоўскі двор прыехаў,
 на знаёмыя палеткі.
- 295 На двары стаяла маці.
 "Гэй ты, любая матулька!
 Калі б, родная, мяне ты,
 як я толькі нарадзіўся,
 у лазьню дымную паклала,
- 300 зачыніла шчыльна дзъверы,
 горкім дымам задушыла
 на другую noch ад роду,

- кінула ў ваду з пялёнкай,
у рацэ мяне ўтапіла,
305 лульку кінула б у печку,
хай бы там яна згарэла!
А калі б спыталі ў вёсцы:
“Чаму няма ў хаце люлькі,
ды чаму замкнёна лазня?”
310 Ты ў адказ бы ім сказала:
“Я ў агні спаліла люльку,
у печку кінула калыску.
У лазні зерне праастае,
будзе з яго добры солад.”
- 315 Маці тут яму сказала,
запыталася старая:
“Што з табою, мой сыночак?
Нешта дзіўнае ты кажаш!
Ты прыйшоў нібыта з пекла,
320 быццам з Маналы вярнуўся!”
Калервы сын, Кулервойнен,
У адказ ёй так прамовіў:
“Ліха страшнае са мною
Адбылося, злое ліха:
325 я сваю сястру спакусіў,
я тваю дачку зьняславіў!
Езьдзіў я плаціць падаткі,
зернем заплаціў, грашыма.
Ішла дзева мне на сустрач,
330 прыгалубіў я дзяўчыну,
сваю родную сястрычку,
тваю родную дачушку!
Съмерць сваю яна шукала
і знайшла сваю пагібел’
335 у агнёвым вадакруце,
у палаючым бяздоныні.
Я ня ведаю, гаротнік
не магу прыдумаць нават,
- дзе сабе канец знайду я,
340 дзе я съмерць знайду, няшчасны:
ці ў пашчы злога воўка,
ці ў кіпцюрах мядзьведзя,
у чэраве кіта вялізным,
у зяпе рыбы людажэрнай?”
345 Маці так яму сказала:
“Не імкніся, мой сыночак,
лютamu ваўку ў пашчу,
ні ў кіпцюры мядзьведзя,
ні кіту ў жывот вялізны,
350 ні галоднай рыбе ў зяпу!
Суомі прастор бязмежны,
неабсяжны лес у Саве,
лёгка там схавацца можна,
перажыць часіну ганьбы,
355 пяць і шэсьць гадоў хавацца,
нават дзевяць гадоў можна,
пакуль час усё ня згладзіць
ды гады журбу ня сьцішаць.”
- Калервы сын, Кулервойнен,
360 у адказ сказаў матулі:
“Не, ня буду я хавацца,
ад бяды ўцікаць ня буду!
Сам пайду на сустрач Съмерці,
падыду да брамы Калмы;
365 я пайду на поле бітвы,
дзе змагаюцца героі:
Унта яшчэ не загінуў,
вылюдак жыве на съвеце,
раны бацькавы бяз помсты,
370 сылёзы маці без адплаты;
я прыпомню ўсе пакуты,
што мне выпалі на долю.”

Руна трыццаць шостая

Кулерва зьбіраеца на вайну і высьвяляе, што ўсе ставяцца да яго і ягонай задумы абыякава. Толькі маці бядуе аб сыне (1-154). Ён дабіраеца да Унта-молы, забівае ўсіх і руйнуе ўсе хаты (155-250). Пасля гэтага ён вяртаеца да дадому і знаходзіць сваю хату спусцелай, нікога жывога там не засталося, апрача чорнага сабакі. Кулерва з сабакам ідзе ў лес на паляванье (251-296). У лесе ён трапляе на тое месца, дзе зьняславіў сваю сястру. Згрозоты сумленія апаноўваюць яго, і ён кідаеца на ўласны меч (297-360).

Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
на вайну ісці зьбіраўся,
на съцяжыну помсты выйшаў,

5 наваstryў свой меч імгненна,
дзіду наваstryў адразу.

Маці так яму сказала:

“Не ідзі, сыночак любы,
не хадзі туды вайноу,
10 дзе зьвіняць мячы няспынна!
Хто ваое без нагоды,
без прычыны ў бітву лезе,
знойдзе съмерць сваю заўчастна,
згубу напаткае ў бітве,
15 ад мяча ён сам загіне,
ад крывавага жалеза.
На казе ты ў бітву едзеш,
на баране ў бой імчышся.
Там казу тваю затопчуць,
20 у гразі баран загіне:
на сабаку ў двор прыедзеш,
вершкі на лягушцы брыдкай.”

Кулервы сын, Кулервойнен,
так сказаў і так прамовіў:
25 “Не ў балоце ж я загіну,
не ў глухой загіну пушчы,
там, дзе крумкачы вядуцца,
падлажэры дзе тлусьцеюць!
Я загіну ў слáунай бітве,
30 на палах баёў вялікіх!
Слаўна і пачэсна ўмерці
пад няспынны звон жалеза.
Баявая ліхаманка –
вельмі слáуная хвароба:
35 без пакутаў муж канае,
не марнеючи сыходзіць.”

Маці так яму сказала:
“Калі на вайнे загінеш,
хто заступай татку будзе
40 у гады яго старыя?”

Кулервы сын, Кулервойнен,
так сказаў і так прамовіў:
“Хай памрэ на кучы съмецьця,
у прагоне хай сканае!”

45 “Хто ж заступай маці будзе,
У гады яе старыя?”
“Хай памрэ з ахапкам сена,
у хляве сваім сканае!”

“Хто падмогай брату будзе,
50 дапаможа ў няшчасьці?
“Хай памрэ ў цёмнай пушчы,
хай у баразыне сканае!”

“Хто ж сястры заступай будзе,

дапаможа ў няшчасьці?”
55 “Хай сканае каля студні,
каля пральні згубу знойдзе!”

Калервы сын, Кулервойнен,
пасьпяшаўся выйсьці з хаты
І да бацькі так прамовіў:

60 “Ты бывай, мой любы татка!
Ці заплачаш ты, пачуўши,
што загінуў я ў чужыне,
што пакінуў род навекі,
зьнік я са свайго народу?”

65 Бацька ў адказ прамовіў:
“Не заплачу я, начуўши,
што загінуў ты ў чужыне,
нажывем другога сына,
лепшага нашмат, чым маем,
70 разумнейшага набудзем.”

Калервы сын, Кулервойнен,
словы вымавіў такія:
“Дык і я ня буду плакаць,
як пачую, што памёр ты.

75 Бацьку сам сабе зраблю я:
рот гліняны, лоб каменны,
вочы з журавін балотных,
барада з травы пачэлай,
ногі з высаخلых галінак,
80 ды з гнілога дрэва цела.”

Потым брату ён прамовіў:
“Ты бывай, братка мой родны!

Ці заплачаш ты, пачуўши,
што загінуў я ў чужыне,
85 што пакінуў род навекі,
зьнік я са свайго народу?”

Брат жа у адказ прамовіў:
“Не заплачу я, пачуўши,
што загінуў ты ў чужыне,
90 нажывем другога брата,
лепшага нашмат, чым маем,
прыгажэйшага набудзем.”

Калервы сын, Кулервойнен,
словы вымавіў такія:

95 “Дык і я не буду плакаць,
як пачую, што памёр ты.
Брата сам сабе зраблю я:
рот гліняны, лоб каменны,
вочы з журавін балотных,
100 барада з травы пачэлай,
ногі з высаخلых галінак,
ды з гнілога дрэва цела.”

- Да сястры прамовіў хлопец:
“Ты бывай мая сястрычка!
- 105 Ці заплачаш ты, пачуўшы,
што загінуў я ў чужыне,
што пакінуў род навекі,
зынік я са свайго народу?”
Так сястра яму сказала:
- 110 “Не заплачу я, пачуўшы,
што загінуў ты ў чужыне,
нажывем другога брата,
лешага нашмат, чым маем,
разумнейшага набудзем.”
- 115 Калервы сын, Кулервойнен,
словы вымавіў такія:
“Дык і я ня буду плакаць,
як пачую, што памерла.
Сам зраблю сабе сястру я:
- 120 рот гліняны, лоб каменны,
вочы з журавін балотных,
валасы з травы пачэзлай,
ды з азёрных кветак вушы,
стан з гнілых сукоў кляновых.”
- 125 Так да маці ён прамовіў:
“Любая мая матуля,
ты ў сабе мяне насіла,
ты мяне ўзгадавала,
ци заплачаш ты, пачуўшы,
- 130 што загінуў я ў чужыне,
што пакінуў род навекі,
зынік я са свайго народу?”
У адказ яму матуля
словы мовіла такія:
- 135 “Маіх думак не спазнаеш,
не раскрыеш маё сэрца.
Плакаць буду я, пачуўшы,
што загінуў ты ў чужыне,
што пакінуў род навекі,
- 140 зынік ты са свайго народу:
залію съязьмі ўсю хату,
хвалямі ўсю падлогу,
на ўсіх вуліцах паплачу,
у хляве ад сълёз сагнуся,
- 145 сынег ад сълёз заледзяне,
лёд праталінамі пойдзе,
прарасыце трава на лузе,
ды ад сълёз маіх пасохне.
А як галасіць стамлюся,
- 150 як ня хопіць болей моцы,
плакаць-галасіць прылюдна,
буду ціха ў лазыні плакаць,
залію съязьмі ўсе лавы,
- рэчкай паліоцца сылёзы.”
- 155 Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
на вайну пайшоў са съпевам,
з дудачкай пайшоў на бітву.
Граў ён, ідуучы балотам,
- 160 па палянах верасовых,
па лугах з травой высокай,
па сухой траве пачэзлай.
- За ім вестка палящела,
чутка на шляху дагнала:
- 165 “Сканаві дома стары бацька,
гэты съвет навек пакінуў.
Ты хутчэй дамоў вяртайся,
пасыпяшайся на хаўтуры.”
Калервы сын, Кулервойнен,
- 170 словы вымавіў такія:
“Як сканаві – спачыў навекі!
Знойдзеца там конь у стойле,
каб на могілкі завезьці,
закапаць старога ў яму!”
- 175 Граў ён, ідуучы балотам,
весела па лядах крочыў.
За ім вестка палящела,
чутка на шляху дагнала:
“Дома брат памёр нядаўна,
- 180 сын тваіх бацькоў загінуў.
Ты хутчэй дамоў вяртайся,
пасыпяшайся на хаўтуры.”
Калервы сын, Кулервойнен,
словы вымавіў такія:
- 185 “Як памёр – спачыў навекі!
Знойдзеца там конь у стойле,
каб на могілкі завезьці,
закапаць у яму брата!”
- Граў ён, ідуучы балотам,
- 190 паміж елак съмела крочыў.
За ім вестка палящела,
чутка на шляху дагнала:
“Дома ўжо сястра памерла,
любая бацькоў дачушка.
- 195 Ты хутчэй дамоў вяртайся,
пасыпяшайся на хаўтуры.”
Калервы сын, Кулервойнен,
словы вымавіў такія:
“Ну, сканала, дык сканала!
- 200 Знойдзеца кабыла ў стойле,
каб на могілкі завезьці,

закапаць сястру ў яму!"

Граў ён, ідучы лугамі
ды іржышчам стравянем.

- 205 За ім вестка паляцела,
чутка на шляху дагнала:
"Там твая памерла маці,
спачыла навек старая.
Ты хутчэй дамоў вяртайся,
210 пасыпшайся на хаўтуры."
Калервы сын, Кулервойнен,
слова вымавіў такія:
"Box! Бяздолныя я хлапчына,
спачыла мая матулька,
215 што мне ложак засыціала,
вышывала маю коўдру
ды верацяно круціла,
ды цятнула ніць з кудзелі;
а я быў тады далёка,
220 як матуля памірала!

Мо' ад холаду сканала,
ці ад голаду памерла?
Вы нябожчыцу памыйце
дарагім нямецкім мылам,
225 ды пакрыйце шоўкам чыстым,
палатнянай прасыціною!
Завязіце да магілы,
апусыціце ў зямельку,
з плачам вы яе вязіце,
230 галасіце над магілай!

Не магу пакуль вярнуцца,
бо ня зьведаў маёй помсты
Унта, злосны муж падступны,
бо ня зынішчаны нягоднік."

- 235 Граў ён, ідучы на бітву,
на Унталу ішоў вясёлы,
сам такія слова мовіў:
"Гэй ты, Укка, бог вярхоўны!
Ты пашлі мне меч магутны,
240 падаруй клінок найлепшы,
каб з натоўпам змог я біцца,
з цэлай сотняю герояў!"
Вось знайшоў ён меч магутны,
атрымаў клінок найлепшы
245 ды ўвесь натоўп адолеў,
вынішчыў увесь род Унты,
зруйнаваў усё навокал,
спапяліў дашчэнту хаты,
засталіся толькі печы
250 ды рабіны на ўзымежках.

Калервы сын, Кулервойнен,
у зваротны шлях пусьціўся,
да бацькоўскай роднай хаты,
да бацькоўскіх тых палеткаў.

- 255 Ды спусьцела тая хата,
увайшоў, нібы ў пустэльню:
сustrакаць ніхто ня выйшаў,
ніхто не раскрыў абдымкі.
Дакрануўся да вугольляў –

260 холадам ад іх патхнула.
Зразумеў тады хлапчына,
што няма ў жывых матулі.
Дакрануўся ён да печкі –
ад каменьня холад веяў.

- 265 Зразумеў тады хлапчына,
што няма ў жывых і бацькі.
На падлогу кінуў позірк –
зарасылі гразёй масыніцы.
Зразумеў тады хлапчына,

270 што няма ў жывых сястрычкі.
Потым ён пайшоў на бераг –
не было чаўна на месцы.

Зразумеў тады хлапчына,
што няма ў жывых і брата.

- 275 Тут пачаў гаротнік плакаць,
плакаў дзень, другі дзень плакаў.
Сам сказаў такія слова:
"Гэй ты, родная матулька!
Што пакінула ты сыну,

280 жывучы на гэтym съвеце?
Маці, ты мяне ня чуеш!
На вачах тваіх стаю я,
на брывах тваіх бядую,
на чале тваім я плачу!"

- 285 З-пад зямлі яму старая
так з магілы адказала:
"Чорнага табе сабаку
кінула блукаць па лесе.
Ты вазьмі яго з сабою

290 ды ідзі ў дзікую пушчу,
у глухія ідзі нетры.
Там лясных дзяўчат наведай,
гаспадын лясных блакітных,
у палацы з сініх хвояў,
295 там шукай сабе пракорму,
там прасі сабе здабычу!"

Калервы сын, Кулервойнен,
чорнага забраў сабаку
ды пайшоў у лес далёкі,

300 у глухія пайшоў нетры.
Ён прайшоў зусім нядоўга,

недалёкі шлях адолеў
і дайшоў да таго месца,
апынуўся ў тым жа лесе,
305 дзе зьняславіў ён дзяўчыну,
дачку сваёй маці роднай.
Плакаў там лужок прыгожы,
галасіла там паляна,
і журыліся там травы,
310 кветкі вераса тужылі,
што зьняславіў ён тут дзеву,
дачку сваёй маці роднай.
Не ўздымаліся там травы,
не съвяціў кветкамі верас,
315 не праклонуўся расточак,
на злачынным гэтым месцы,
там, дзе ён зьняславіў дзеву,
дачку маці сваёй роднай.

Калервы сын, Кулервойнен,
320 выхапіў клінок свой востры,
верны меч свой ён агледзеў,
захацеў клінок паслухаць
і спытаў у сваёй зброй,
ці ня хоча меч магутны
325 грэшнага паспытаць мяса,
ды папіць крыві злачыннай.
Зразумеў клінок задуму
адгадаў жаданьне мужа
і ў адказ яму прамовіў:
330 “Дык чаму ж не пажадаць мне,
мяса грэшнага адведаць,

не папіць криві злачыннай,
калі б'ю невінаватых,
кроў бязгрешную каштую?"

335 Калервы сын, Кулервойнен,
хлопец у шкарпэтках сініх,
tronkай востры меч уторкнуў,
увагнаў глыбока ў глебу,
джала съкіраваў у грудзі

340 і на меч свой паваліўся.
Так знайшоў сваю пагібель,
съмерць сваю спаткаў гаротнік.
Так юнак гэты загінуў,
Кулерва, герой няшчасны,
345 так знайшоў сваю пагібель
той пакутнік векавечны.

Стары Вяйнямейнен зьвестку,
як пачуў пра съмерць героя,
Кулервойнена пагібелъ,

350 дык сказаў такія слова:
“Гэй, народ, што йдзе за намі!
Не давай дзяцей ты родных
даглядаць і песьціць дурням,
гадаваць дурным чужынцам!

355 Калі ж дрэнна даглядаюць
і выхоўваюць дзіцёнка,
той не вырасце разумным
і ня стане мудрым мужам
хоць і будзе дужы целам,

360 да сівых гадоў дажыўшы.

На птушыных правах літоўскага паэта

У Літве традыцыйна праводзяцца два штогадовыя міжнародныя паэтычныя фестывалі – “Паэтычная вясна” і “Паэтычная восень”. Першы – маштабны і пафасны, ён разлічаны перадусім на слухачоў-гледачоў і грамадзіць шмат публікі. Другі – камерны і збірае пераважна саміх паэтаў. Але найлепшых у Літве паэтаў. Харошых і розных. Жывых класікаў і зусім маладых. Інтэлектуалаў і правакатарап (прычым адно зусім не абавязкова выключае другое).

Раз на год яны збіраюцца ў Друскеніках. Чытаюць і слушаюць вершы. Або сипляваюць пад гітару выкшталтоны і ня вельмі рок. Або дэгустуюць выкшталтоныя і ня вельмі напоі ў кавярні з гаваркай назовай “Сэрцайка”. Або гуляюць у рафінаваны баскетбол – як-ніяк літоўцы, і нішто літоўскае ім не чужое. Потым зноў чытаюць і слушаюць. Уручаюць важныя і прэстыжныя паэтычныя ўзнагароды. Удзельнічаюць у ананімных паэтычных конкурсах. (Мне таксама пашчасыцла пабываць у гэтым таварыстве ананімных паэтаў – і нават сёе-тое выйграць.) Ладзяць эфектныя хепенінгі і перформансы. Кніжныя выставы і падазронныя кірмашы, дзе можна набыць самыя неймаверныя рэчы. Напрыклад, вядомы ў Літве крыткік гандляваў там сваім “сумленнем”. Паэт Х. за адзін літоўскі літ набыў у яго аўтарытэтную даведку, што ён добры паэт. Паэт У., адпаведна, за два літы – даведку, што ён паэт, у два разы лепшы за паэта Х., і г.д.

Апроч літоўскіх творцаў, у Друскенікі штогод запрашаюць і паэтаў з іншых краінаў. Правілы фестывалю строгія: замежны паэт мае права прыехаць сюды і карыстацца прывілеямі афіцыйнага госьця толькі аднойчы. Але некаторым падабаецца настолькі, што яны прыязджаюць пасъяля зноў і зноў, неафіцыйна, так бы мовіць, інкогніта, на птушыных правах... літоўскага паэта. Уважліва прыгледзішся да такога “літоўца” – а ён выявіцца палякам. Або амерыканцам. Або мексіканцам. Або беларусам. (Ня будзем раскрываць інкогніта апошняга.)


Менавіта там, на “Паэтычнай восені”, мне пашчасыцла сустрэцца, а потым сустракацца яшчэ ня раз з усімі пяцьцю паэтамі, чые тэксты зъмешчаныя ніжэй па-беларуску. З усімі пяцьцю я пазнаёміўся асабіста нашмат раней, чым змог – з іхнія жа дапамогай – прачытаць і ацаніць якасць іх вершаў. Але побач з кожным ад першага моманту меў уражаныне, што кантактую з прыўкрасным паэтам. І реч ня толькі ў высокай рэпутацыі, якую яны маюць у літоўскіх калегаў, колькасці ўзнагародаў і г.д. І ня толькі ў тым, як слушаюць іх творы тыя, хто, у адрозненні ад мяне, усё разумеюць. І нават ня ў тым, што сяго-таго з іх я хутка змог прачытаць у харошых перакладах на даступныя мне мовы. Бо ўрэшце паэзія – гэта ня толькі слова, а яшчэ тое, што адбываецца паміж словамі і побач са словамі, электрызуючы паветра, пакуль адзін паэт таленавіта чытае, а іншыя – таленавіта слушаюць.

Лішне казаць, што пазнейшыя знаёмыства з тэкстамі ўсіх пяцёх толькі ўзмацніла ўва мне тое першае уражаныне. Уражаныне, якім зараз вельмі хочацца падзяліцца з беларускімі чытачамі.

Андрэй ХАДАНОВІЧ.

Уладас Бразюнас

ЧЫРВОНАЯ КНІГА



як толькі прыйдзе гэты сон забыты
скрываўлены нібыта ўсплёск нябыту
зімовы дыптых сънегу і гіля
і выплакаўшы съцішаную вусыціш
праклён дабраславеняня ў съвет адпусыціш
рука абдыме й высахне паслья

гудзеньне ў галаве і словы словы
а ў небе колер коціца гілёвы
мы нічые не асуджайце нас
і рана рана Госпадзе як рана
бы выбух тагасьветнага туману
нас з галавою накрывае час

як за лязо хапаешся за сон ты
і згадкамі фарбуеш гарызонты
ды занядбаўшы не ўратуеш зноў
яны лятуць у кніжны вырай нібы
з птушынай асавелае сядзібы
няніных дзён і нашых ночных сноў

ПРОБЛІСК

час гадзіннікаў рушыць бяз мэты
хто навосьлеп ім будзе сустрэты?
абмінаючы хібы, ступае
яго кроکаў чароўнасьць съляпая
не стрымаць, хоць ня ведае колаў:
на яго камяні схіліш голаў:

будзе Нёман гучаць яго тонам
гэты гоман ласкавы за што нам?
гэту сонцам каваную зброю
ці да Грунвальду несыці герою?
ці пачуем праз бой і вясельле
як на схілах расьце пустазельле?

*Пераклад
з літоўскай
Андрэя
ХАДАНОВІЧА.*

ціха-ціха съвітанак агорне
чары з памяці здыме, відущы:

– доўга-доўга іграцьме на горне
гучны-гучны адгук яго ў пушчы

ВОЙШАЛК

а дэманды пісьменаў усё тыя ж
як сын Міндоўга, з Грэцыі, і сон
ніяк ня хоча да мяне вяртацца
што праваслаўны –

значыць то, што значыць
а што манах – няма, чаго няма

як хлопчык-служка слухае суквецьці
я чую жоўтых прыщемкаў жніво
святла съвятых краплі на іржышчы
ня едзе сын і дэманды ўсё тыя ж
чуйнуй і чуй – відзежыцца дарога
атраду цераз мора-акіян

ой рана з паходу
ліхая прыгода
на белае цела
расою зъляцела
ўся чырвань заходу

БАЛЦКІЯ МОВЫ

словы дадзеныя балтам
нібы латнікі з малітвай
каранямі пад асфальтам
шлях накрэсьляць па зямлі твой

выбухныя быццам бомбы
ў ночы чуюцца чужой
калі б мог іх піў нагбом бы
за латышскаю мяжой

мкнуў бы ў неба склон кульгавы
вінавальны без віны
й даўгавечнаю Даўгавай
разгайдаў званы Дзьвіны

родны творны жыцьцядайны
ўсе выбалтывают тайны

бы вяслуючы на роўных
у балтыскіх чорных чоўнах

УЧОРА ГЭТА СЁНЬНЯ

у іншым жыцьці, калі я быў канём,
баявым жарабцом на хаўтурах па прусах
у раннім сярэднявеччы, мяне
загналі на скачках, яшчэ жывога паклалі
у яму ніцма, пярэднія ногі
сагнулі, прыціснутыя да грудзей, хрусь
адзін за адным ламаліся шыйныя пазванкі, а вочы
глядзелі на заход, туды, дзе за морам варагі, высока
узънесены зад
у іншым жыцьці, калі быў я канём,
я гібеў у нямецкай капальні ў Баньскай Шчяўніцы
ў кратовай цямрэчы
у чорнай бязьмесячнай ночы
асьлец, і ўзялі мяне ў стайню, пасыля паціхутку,
пакуль прыбываў маладзік, выпускалі
мяне на папас, і вочы – шырэй і шырэй – прывыкалі
у іншым жыцьці, калі быў я канём,
у Вільню з Наваградка толькі прывёз
Міцкевіча, потым бадзяўся па горадзе
я на драўляных катурнах
у кірунку съмерці, у любімым
кірунку да Вільні
цяпер я зъяўляюся прывідам
на Бэльмонце альбо ў Сэрэйкішкес
шарахаюся ад злодзеяў і машынаў
на хрыбціне цягну паліцэйскага
сіняга, нібы той лес удалечыні

у іншым жыцьці, калі быў я птушкаю – салаўём
у гарадку ля Дунаю, паміж яроў і пагоркаў, лясамі
парослых, паміж літоўскіх гаёў і палёў
я касцоў абуджаў
у іншым жыцьці, калі быў я птушкай
апошняе травеніцкай ночы, і ўсё не цымнела
усю братыслаўскую ноч, і я вар'яцеў,
выклікаючы на двубой усіх птушак ночы і дня,
і ўсіх перамог я, але на съвітанку
зязюля шалённая ўсё ж засыпавала
паэта галюткім, грошы ў кішэні, кішэнь у іншым пакоі

застаецца толькі каханьне і съмерць з маладым рэкрутам
тут і сам закуеш, як зязюля

у іншым жыцьці, калі быў я паэтам,
я заўважыў, што ўсе францужанкі, з якімі еду,
ляжу ці лячу, – усыпляюць мяне, так блізка,
што ня трэба нічога казаць
языком ці рукамі, падушачкамі
гарачых пальцаў ці куточкамі
вуснаў, я съню ў замкнёной прасторы

КАРОТКАЯ ГІСТОРЫЯ ЧАСУ

Лесі Украінцы

слушайце, як скаланае яго ад найменшага шуму
пільна сачыце съяды, будзьце пакорныя й чуйныя

размаўлялі – аб чым? аб празрыстым мёдзе акацый
аб ціхіх гадзінах спакою і працы
аб зъменах, што дзеляць бясконцасць
спрабуюць дзяліць, але дзе там, ці ж вычарпаеш
мора з кроплі, з расы на надрэзаным сале
лёгкі павеў, подых брызу – чым вымераць можна?
ці размаўлялі пра гэта? а час ужо быў адліга
час зацьвітаў, падаў сънегам,

не абяцаў даўгалецыя, маўчаў пра хваробы
чытаў, рабіў сочывіа й пераклады, разьбіты сухотамі ў друз
лекавацца ў саляныя Друскенікі ехаў, і соль
вёз у Львоў, сам, даўно ўжо сама
выпала сольлю – у класікі,
сольлю – у горад любімы, падобны да Вільні
поўны гаворак і ўзгоркаў, народаў, якія вяслуюць
кожны ў свой бок – то блукаюць
у тумане, то вяслуюць на сонцы ў прагулкавай лодцы
у мроях, у росквіце, у заняпадзе
часам у горкай расе, невядома, ці солі, ці лугу
патрэсканых мазалёў,

разышліся па костках дзіравых, па валасох
ператварыліся ў шэрань, калі гаварыць рамантычна
а кажучы проста – зусім пасівелі
і сталі адросткам на мезенцы
гарбом Бітэ¹, але ўсё адно – празрыстым мёдам акацый

¹ Габрэле Пяткявічайтэ-Бітэ (1861-1943) – празаік, драматург, крытык, публіцыстка, грамадская дзяячка. Таксама мела фізічную ваду.

Антанас А. Ёнінас

ПАМЕЖНАЯ ЗОНА



Ці слухае нас разабраны радар
ці сочаць нашы съяды на сънезе
даўно нячышчаным шклом біноклі
ад съцожы горбіцца лёд у пяску
пра што ўсю ноч высалапіўши языki
дыхаюць непатрэбныя ўжо аўчаркі
абвяргаючы нейкі закон захаванья
мы суграваем адно аднаго аддаем цеплыню
цвёрды прамень б'еца ў сънежную шкарлупіну
мы не пасыпаем на той паром
што зноў нас пагрузіць на мацярык
чаму ў цябе такія сінія вочы
што ў іх скавана агонь якое хваробы
мы ўначы не патушым съятла ў пакоi
калі прачнуся ўбачу твае вочы
заплюшчаная ўсьмешку тваіх веек
няма куды съпяшацца няма куды нам бегчы
мы застанемся ў памежнай зоне
і не палохае нярвовы цік гадзінніка
бо мы застылі ў бурштыне часу

РАКА ЦЯЧЭ ЎНІЗЕ

Праз ушчэнт разьбітую векам брукаванку
рэха брудных кроکаў чуецца да ранку
у лустэрку поўні нібы здань прабегла
съвеціцца чырвоная ў падваротнях цэгla

леў заснуў у цемры
у блоках пары
зъмтаяя абрывы закаханай пары
камяні як косьці ў струмянях Вялейкі
ў акулярах вокнаў шторы нібы вейкі

скончаная праца надыходзяць съяты
лупіць палюбоўніцу вартайунік паддаты
бліскае ў паветры кінутая з кухні
цыгарэта
лямпа ў сутарэнні тухне

ноч з кашэчым крыкам і жаночым плачам
рэхам элекtryчак лямантам дзіцячым
леў заснуў у цемры
сыпіць стары з газетай
а палове ночы а палове лета

УСТУДНІ

Дзе туман над дугой ракі
рассыпае ўвечар валосьце
лічыць дзеёчына цягнікі
што лічыць яшчэ засталося
і тапелец з вязыніцы вады
зарыдаў па душы вазыніцы
і ня можа зорка жуды
ў алавянным небе спыніцца

рэчаіснасьць поўная дзён
як вядро да краёў памяяў
і глядзіць са студні Харон
усе вочы махлярствам выеў
падымае са днаabol
так стаміла служба ліхая
і душа вазыніцы праз боль
ад шкадобы съязьмі выбухае

СЪМЕРЦЬ КЛАСІКА

Старыя, ветлыя, яны сядзяць
утульна ўладкаваўшыся на парозе грэцкай
мовы: д'ябал глядзіць і амаль нічога
не разумее, караскаецца па паліцах, высоўвае
язык, прызнаеца і хлусіць. Нябёсы
пусьцеюць і зноў напаўняюцца, і цяжка
сказаць – чым
У пакой уваходзіць той, які бачыць –
з вялікага ў бясконцае, гаворыць. Ты раб, я
бачу, як авёс сыплецца за табою
Прыносіць з сабою крышталёвую флейту, але
спатыкаецца аб парог і падае: гара
прыходзіць забраць трысняговую жалейку, зачарпнуць
чалавека з чорнай крыніцы ўсьпененай,
нібы кроў, вады

Даўно развесаныя на съценах струнныя
інструменты, съвечкі гараць, міргаючы,
дым над кнотам абрацае нажніцамі
съмерць у каралах з бурштыну

ПАКОЙ

Мая радзіма ў гэтым пакоі
бо тут засынаю з табой

ключи вісяць на дзвярах
маўчыць радыёкропка

з усімі кадрылямі й полькамі

мая радзіма ў гэтым пакоі
тут я магу і памерці

ты гнуткая нібы пруток пастуха
калі ён гоніць статак з гары

сумна калі ты сыходзіш
і я разгортваю кнігу

колькі нашых мінулых вымаўчана з табою

Альвідас Шляпікас

ЗАМОВА



Зорра (Герарда Бэльтрану)

хай па-ранейшаму стане –

плады рассыпаюцца ў квецень

а травы ў насеньне

хай падымае съцябліны

забіты цукровы трысьнёг

хай па-ранейшаму стане –

слова зробяцца ветрам

а вецер – моўчай

хай па-ранейшаму стане –

тэкіла зноў будзе ў блакітных агавах

слова на вуснах азёры

у аблоках

мяса для грыфа зъмяі малако
камень у рукі а зброя да зброй
павуку патрэбная восень а восені плод
хай па-ранейшаму стане і будзе
там дзе было восені трэба вады а вадзе лілеяў

хай па-ранейшаму стане хай стане і дыхае

джаль мяне ў плячо зъмяя – аддаю плячо
джаль мяне ў руку зъмяя – аддаю руку
джаль мяне ў печань сястра зъмяя –
бяры мае лёгкія й страунік
ногі мае і язык
дзікая котка скачы цераз плячо мне
дзікая котка скачы цераз рот мне
дзікая котка скачы цераз рукі мне –
хай па-ранейшаму стане

хай па-ранейшаму стане – хай вернецца Зорра
хай па-ранейшаму стане – хай сядзе за стол
хай па-ранейшаму стане – з рукі зъліжа соль

хай па-ранейшаму стане – зъмяя загаі хваробу
хай па-ранейшаму стане – павук вазьмі сабе стому
хай па-ранейшаму стане – котка выцягні немач
хай па-ранейшаму стане – грыф адрыгні жыцьцё

БЛЯКНЕ ФРЭСКА

блікнє фрэска пясочнага колеру
на муры рэнесансавай бажніцы
рукі Хрыста, што пераламляе хлеб, ужо чарнеюць
лік патрэскаўся –
кожны год глыбейшыя зморшчыны

над галовамі
пад купалам
вітражы з тонкага шкла –
час пабіў некаторыя – іх замянілі
на простыя
скрозь простыя – зъзяе простая зіма
скрозь чырвоныя – чырвоная:
галіны чырвонага клёна
імкнуцца да блішанай галавы бажніцы
каб палашчыць
я ўкленчыў

закінуўшы голаў, гляджу
 як падымаецца з рота пара –
 не малюся:
 мне шаснаццаць –
 зашмат, каб усё яшчэ верыць
 замала,
 каб ужо верыць

сапрана маці
 адбіўшыся ад купалу
 паблукала яшчэ
 ажно верхняяnota прымерзла
 да чырвонай зімы

Хрыстос глядзіць на мяне
 са старое фрэскі
 і бачыць наскроў мае думкі і нават
 мае эратычныя сны, што запаўняюць прастору паміж
 бажніцай і школай
 я ўкленчыў у халодным і паўпустым нэфе
 амаль пад купалам неба
 і птушка пяе, пасяліўшыся
 ў матчыным горле

з таго боку
 гэтых муроў
 чуваць рыканыне матацыклаў –
 мае сябры кентаўры
 шукаюць съмерці:

бачу сябе ўжо мёртвага пад цяжкім
 зъверам, які яшчэ вые
 яго съмярдзючая кроў
 цячэ мне на твар
 на сънег
 на чырвоную зіму

Хрыстос на ablупленай фрэсцы прымружыўся
 і хоча мне штосьці сказаць

я ўкленчыў, закінуўшы голаў
 і не малюся

КАЛЫХАНКА ДЛЯ МАЦІ

зноў паўтары мне знаёмыя слова
 як вецер як вецер
 як камень

вячэра ўва ўбогай хаціне
палены патрэскуваюць
сънег
ваўняная хустка й
ціхі акардэон

яго зубы пабліскуваюць у змроку
трыміць спалоханае цемраю цела
адзіны сон падзяляе нас
адзіны сънег
нас яднае

паўтары мне слова калыханкі
як вецер як вецер
як камень
як полымя каменю
мама

перламутр маўклівае мушлі
адзіны позірк
адзіная ўсьмешка
як вецер як вецер
як рэха каменнай
мелодыі
што выратоўвае нас

Эўгеніюс Алішанка

ЧЫРВОНАЯ КНІГА



я ездзіў з гораду ў горад
пытаючи
дзе жывуць самыя прыгожыя жанчыны
марты марыі дульсінеі
жаданыя і самотныя
на сёмым небе і на сёмым месяцы
мужчыны ня вельмі на гэтym зналіся
а я не даваў веры макіяжам мадэльных агенцтваў
зъбіраў чуткі плёткі скаргі
не абмінаў ні бардэляў ні касьцёлаў
не саромеўся й сам агледзець
мне былі патрэбныя дакладныя звесткі
пра папуляцыю што зьнікае ў еўропе
і толькі крыху захавалася ў яе ўсходніх
парослых лесам рэгіёнах

ДА СВАІХ

звычайна ў нядзелю
 займаю месца ў апошнім радзе
 яшчэ лепей стоячы
 за калонай
 куды даходзіць адно рэха
 і ніколі самі слова
 асабліва сур'ёзныя
 калі чытаеца казань
 ці запрашаюць на вячэрню
 найлепей стаяць за дзьвярыма
 слухаць як гудуць пчолы
 несучы мёд
 госпаду проста ў вуха
 я стаю не здымаемы шапкі
 а потым сьвішчу як умею
 і зьбягаюцца вялікія й малыя
 чыстакроўныя й без радаводу
 ліняльныя й пракажоныя
 і мы бадзяемся па вясковых дарогах
 пад платамі
 шукаем прыгодаў
 звычайна ў нядзелю
 так цягне да сваіх

АМАЛЬ КАНЕЦ СЪВЕТУ

перасыхалі студні, глядзі, вядро трэцца аб шкарлупіну
 мулу, каталікі й лютэране, кожны сваёй мовай, пісалі
 скаргі ў нябесную канцылярю, я перакульваў камяні,
 засоўваў руку ў лісіную нару, клаў лакмусавую паперку
 пад язык дажджавому чарвяку, каб жа дзесьці штосьці,
 каб жа кропелька расы на бульбяной съязбліне,
 толькі хмары хрушчоў закрывалі сонца, невядома,
 што сталася тым летам, адзін казаў, што канец съвету,
 другі съцвярджаў, што расійцы перакрылі краны,
 трэці, вярнуўшыся з еўропы, абвесыціў, што ўся вада
 пазьбіралася там, храмы, як лебедзі, плаваюць па
 празе, сантэхнікі ўсю восень корпаліся ў падземных
 камунікацыях, паялі, рэзалі, прапахлыя бульбай і
 каніфольлю, сказалі, што цяпер павінна быць добра,
 нават далі гарантую

CURRICULUM VITAE

нарадзіўся галодны
 скончыў гульню ў класікі
 з чырвоным дыпломам меланхоліка
 усё жыцьцё займаўся падзёншчынай
 найбольшы працоўны стаж кішэннага злодзея
 кароткі час быў сакратаром у аднаго бoga
 і далакопам у іншага
 цяпер – сезонны пісьменнік
 жыву адзін з жонкай і сынам
 апублікаваў кніг больш чым напісаў
 падаў дзесяткі заяваў
 апеляцыяў і аплікацыяў
 колькі тлумачальных запісак
 сёлета адну для дарожнай паліцыі за якую
 атрымаў
 узнагароду міністэрства культуры
 пераможца ў марафонскім бегу чыгункай
 шукаю працы па съпецыяльнасці
 пажадана бліжэй да зямлі
 хоць бы пастухом
 з акладам дудкі

УРЫЎКАМИ

жыву ўрыўкамі
 у прыцемках упрыскаю сабе
 дозу заходу сонца
 і чакаю
 калі пашырацца зренкі
 я не забаронены
 таму гуляю бяз правілаў
 ня маю памяці
 таму карыстаюся ўрыўкамі
 як слоўнікамі
 перакладаю сваю съмерць на чужую
 бо наадварот яшчэ не хапае досьведу
 покуль толькі даслоўна
 з вялікімі інтэрваламі
 пакідаючы месца табе
 напэўна я памыляюся
 што да велічыні інтэрвалаў
 пра менш істотныя рэчы
 я мог бы спрачацца ўсю ноч

ФОТАСЕСІЯ

чорны рэтра-гарнітур верхні гузік
белай кашулі расшпілены
быццам увесь час не хапае паветра
за съпінаю рэйкі
быццам увесь час не хапае станцыі
жанчын што чакаюць з кветкамі на перонах
эратачнага рытму цягнікоў
адпаведнага фону для нерухомай постаці
шпалаў якія б зарыфмаваліся
з непрыстойным жыцьцём
цёмныя акуляры ў пахмурны дзень
апрайдуваюць сваё існаваныне перад аб'ектывам
фатограф пазбягае эффекту чырвоных вачэй
нават калі толькі чорнае і белае
нават калі фатограф праста госпад
якому пазуй хоць да бясконцасыці
а ён усё адно дачакаецца моманту
здыме акуляры
зашпіліць верхні гузік кашулі
тады й спрацуе фотасполах
чорныя бліскучыя боты яшчэ ні пылінкі
чыстыя нібы сышткі першага верасьня
быццам пасъля вакацый ня ведаеш на якой мове
вярнуцца да сябе
з удалага фотаздымку

Вітаўтас Дзякшніс

ШКЛО



З цыклу “З біяграфіі каханай”

Каханая ня съпіць – пляце на прутках
Плыве праз сем гарадоў за лясы
Гаворыць на розных мовах калі
Купляе ежу й віно чытае
Прыбіраецца съпіць кахаецца з каханым
Кахаецца з некаханым перадае ключ
Ідзе дадому хлусіць купаецца
Кажа як ёсьць жартуе. Я ведаю пару
Моваў астатнія для мяне таямніца.
Плыве праз лес ваўняных вочак
А маё вуха каля вымкнутай чарупінкі

І мора гэта ня той дрот
 Праз які я магу гаварыць гэта ня той
 Дрот што дадае слова да слова гэта
 Ня той дрот які памчыць да мэты як хвала
 Як бліскавіца. У шкляным пакоі
 Каханая пляце на прутках шкляная
 Ноч наўкола шклянымі палачкамі
 Нас ядуць шклянымі палачкамі
 Апішу яе плеціва

ДАЛЁКА, ДАЛЁКА, ДАЛЁКА, ДАЛЁКА

Ня ведаю у чым я завяз
 У твары у голасе у паху
 Сяджу цяпер сагнуўшыся
 Мычу дурную песеньку
 Бліснула ўзяла слухаўку
 Прывітанье кажа і ўся зас্বяцілася
 А я так і застаўся за кадрам здранцьвель
 Іншым разам бліснула ў ваннай
 Стаяла стаяла глядзела ў люстэрка
 Бразь – усім целам на падлогу страшна
 І прыгожа трэба несьці прыводзіць
у прытомнасць
 Далёка засталася толькі жывот
 Адкрыўся белы прыгожы як сонца
 Сядзіць цяпер тут на кухні
 Стаяю дзіўлюся
 Далёка далёка бязрукаму рукой падаць
 Я не зъмяшчаюся ў гэтай мазаіцы
 Пайду прагуляюся

ВЫБРАННЫЯ СМСКІ З МАЙГО ТЭЛЕФОНА

1. Гематома

Вылілася
 Цяпер сіняе пад шалікам
 Адкрый вочы – і зъявіцца
 Закрый – і зьнікне
 Нейкі лапічак тканкі
 Нейкі праменъ
 Таксама пакідае адбітак на сынезе

2.

Узяў малаток і ўбіў у дошку слова “кахаю”. А яно вылезла й тырчыць з іншага боку.

3.

Раённую цябе
да твайго тэлефону
ачмурыць цябе газам
уцячэш з бегунамі
адплывеш з матросамі
а вольныя муляры
замуруюць клетку
і я задыхнуся ўсярэдзіне
прыцінуўшыся да SIM-карты
маленькая шруба
што ўкруцілася ў твае размовы
а ты нават не заўважыш

4.

стук галавою аб стол
так пяшчотна бяз болю

як звар'яцець так шчыльна
каб зъмясцілася ў адну СМСку
і ў дадатак прамаўляла?

стук

ВАРШАЙСКАЯ ЗАКЛАДКА

непрыгожы горад больш сапсаваць хіба нельга
але ўсё адно псуюць апранаюць у шкло
дзе быў бетон там чырвона-зялёныя
квадраты слон дамінік сірэнка
звісае з даху гатэль метраполь засада
бясьпечная язда аўтамабілем дзе было жоўта
брудная бель і да ўсяго яшчэ
тэатр *atheneum* добра заўважны з цягніка
усё астатніе пазыліпалася потым калі мяне
закінула сюды леў у кабінцы спытаўся *to pan a first choice?* ну і пайшло паехала кожнага ранку
паўз віслу бягом езуіты іх вежа як шахматная і
вярблоды
з іншага боку я крэсліў зацята

чарнілам паперу а мова стала як мыла
а мова пагнулася і не зъмяшчалася ўроце забіўся
слых у падворку пад майм домам цвітуць каштаны
уночы нярвова рагочуць гіены б'юць пляшкі
удзень ставяць лаўку заместа брамы й гуляюць
у футбол а бляшаныя пудзілы збоку
ляжаць істотна памяць звалка ці то луна-парк
так праседзеў я год і наступны суботнім ранкам
над газетаю покуль леў зямля яму пухам
не сказаў табе засталося паўгоду і ўвогуле будзьма
мужчынамі я съпяшаўся – напраўду – съпяшаўся бо гэты
горад нібы павук ты можаш блукаць у яго павузіне
да месцаў пра якія магчыма будзе ў іншай кніжцы
і зъязджаць назад і можаш станцыямі метро
на другі канец а пятай ранку гэта горад
перажоўвае і выплёўвае колькі трэба часу каб
сабраць слова каб слова паскладаліся
калі рэчы нарэшце паўкладаюцца так
як яны ёсьць напраўду бо калі ты ўвесы час так імкнешся
съпяшаеш сядзіш то ўсё наўкола старэе дык будзьма
мужчынамі кажа леў мы і самі з вусамі
зъберамо рэчы як горача паліць я ўцёк далёка
нічога не відаць наўкола мінула два гады
з часу калі пахавалі льва

а я і далей намагаюся ўсё пазьбіраць
а ўсё высылізгвае і высылізгвае і нічога няма як раней

Міхал Дубянецкі



...Беларусь займае свой няўтульны куток,
паліты крывёю сваіх лепшых сыноў,
у жалезабетоннай жахлівой турме
мностваў няшчасных народаў,
што абрэзъліва называюцца са-вец-кі-мі...

“Трэба рызыкаваць...”

Дзёньнікавыя запісы 1985-1988 гадоў

Працяг.
Пачатак
у №6 (37)
за 2008 год
і №1-2 (38-39)
за 2009 год.

Падрыхтоўка
да друку
Станіслава
ДУБЯНЕЦКАГА.

Публікацыя
Марыі
Міхайлаўны
ДУБЯНЕЦКАЙ.

6 кастрычніка 1985 году. Нядзеля. ...Учора з вечару ў мяне наступіла нейкае незразумелае пагаршэнне здароўя. Вымушаны быў выклікаць медсястру, а яна – дзяжурнага ўрача, зрабілі на дзьве гадзіны раней апошняя ўколы. А ноччу ўсё гэта паўтарылася.

Я, мабыць, перагрэўся ўчора: цэлы дзень у палаце было 28 °C. Я так сябе кепска адчуваў з-за гэтай гарачыні. Можна было б знаходзіцца ў палаце з адчыненым акном. Але мае “супалатнікі” баяща прамых павеваў ветру, непасрэдных контактаў з “аголеным” паветрам. Адчыніем дзвіверы палаты на калідор, але гэта падманлівы паратунак. Я не хаець бы ўвесь час дыхаць калідорам! Недзе ў сьвеле, кажуць, ёсьць нейкія кандыцыянеры...

Гэта быў сапраўды крытычны мой час. І, як часта бывае, у такіх выпадках лёгка пазнаецца сапраўдная цана людзей. Мой выпадак (дай, Божа, каб гэта быў толькі выпадак) дапамог мне адкрыць у гэтых сьценах вялікай душы чалавека, выдатнага ўрача. Ім аказалася Валянціна Уладзіміраўна

Урбановіч. У мяне, як кажуць, у два ручай цяклі сълёзы, калі яна сядзела ў мяне ўгалавах і трымала ў сваёй далоні маю руку.

Увесь дзень адчуваў нейкі дыскамфорт, але прыходзілі хлопцы, і я забываў пра гэта.

Першым адведаў мяне Валодзя Паўлаў. Ён ўсё яшчэ не адышоў, бедалага, ад прымененых поўнай мераю да яго “перавагаў” разывітога сацыялізму і савецкай дэмакратыві (заўтра якраз Дзень савецкай канстытуцыі). Думае нават “схаваць” свой юбілей.

Пасьля Валодзі, таксама перад абедам, прышоў Вася Жуковіч. Мілы Вася! Яго нікто і нішто ня выправіць. Ён так далёка заходзіць са сваім чалавекалюбствам. Пананосіў мне столькі ўсяго! Але ж мне нічога такога нельга есьці. Праўда, сёётое і можна, але тады “казённы” харч не прыматаць. А навошта мне такі “стыль” практыкаваць. Дык што мне рабіць з Васілёвымі смажанымі гарачымі яшчэ нават грыбамі? з яго салатам? запечанымі яблыкамі? пячэнымі?

Відаць, што Вася, што Вера. Дарэчы, сёняня ў яе съвята – Дзень настаўніка. Трэба павіншаваць яе. Васіль кажа, што былыя яе вучні, якіх яна вяла да 3-га класа, ужо з раніцы наведалі яе з кветкамі на кватэрны, павіншавалі. Гэта цяпер ужо дзеяцілісцьнікі, дарослыя дзяўчаты і хлопцы. І так кожны год яе віншуюць!

Але і гэта яшчэ ня ўсё. Вася, даведаўшыся, што сёньня мы тут сядзім без газетаў, пабег “купіць”. Ён выскачыў з палаты. А мы ўспомнілі, што ў нядзелю кіескі зачыненыя. Праз некалькі хвілінаў ён прыбег. Нам цікава з чым? І тут ён зьдзівіў нас усіх. Прынёс ледзь ня ўсе цэнтральныя саюзныя і рэспубліканскія газеты! Прыйтым у двух экземплярах (?!). Я падумаў: мабыць, другі экземпляр узяў, каб павялічыць выручку кіеску, пра работу якога ў нядзелю яшчэ нікто ня ведае. Мая здагадка аказалася недзе зусім побач з праўдаю, бо Вася зауважыў: “А кіяскёрка ўжо так дзякавала, такая была шчаслівая”.

7 кастрычніка 1985 году. Панядзелак. Дзень савецкай канстытуцыі. Усеагульны выхадны. Ён адчуваецца і ў нас тут: няма ніякай мітусыні, бо на ўсё аддзяленне (без рэанімацыі, там ня ведаю) засталіся адзін дзяжурны ўрач, адна сястра, адна раздатчыца, адна няння-прыбіральщица і адна разносчыца-посудамайка. Усе астатнія, апрача дзязвюх, абслугоўваюць і рэанімацію.

Мне кінуўся зверху прынесенай учора Васілём газеты “Воздушны транспорт” (?) чырвоны, на ўсю паласу лозунг-анонс: “7 Октября – День Конституции СССР”. Ніжэй, справа, на чвэрць паласы – аляпаваты-аляпаваты чырвона-чорны плакат у чырвонай рознай інтэнсіўнасці (!) і рознай шырыні (!) рамцы.

У самым нізе плаката бадзёра-бадзёра кроначь пад “рассыпанай” канстытуцыяй дваццаць два чалавекі. “Чалавекаў” дзіве шарэнгі. І мужчыны, і жанчыны – усе роўныя-роўныя. Я сыпецыяльна паклаў на іх голавы аловак-лінейку і нікому з іх не прышчаміў ніводнай валасінкі, ні долечкі каскі, шлема ці фуражкі. Гэта, мабыць, дастатковы “аргумент” на карысць роўнасці калгасыніцы (яна тут у хустцы), механізатора (ужо ён са снапом пшаніцы!), рабочых (відаць, усякія тут “задуманы”), з касманаўтам, салдатам і нават міліцыянерам, што ўсіх іх вось прама цяпер, калі захоча, можа аформіць за съвяточную, хоць і патрыятычную, нецвярозасць.

Над раўнюткім-раўнюткім строем чалавечкаў – брудна-чырвоныя съцягі. Іх багата. Напэўна, мастак задумаў пятнаццаць – па колькасці саюзных рэспублік. Праўда, вось паліграфія (друкарня газеты “Гудок”, Москва) з-за сваёй тэхнічнай адсталасці скацілася ў багну бяскласавасці і інтэрнацыянальнай апалітычнасці: як ні лічы, а пятнаццаці съцягаў не атрымліваецца – то чатырнаццаць, а то і зусім трынаццаць, чортавы тузін.

Уздоўж усёй сцягавай брудна-чырвонай лініі – брудна-белы лозунг: “ХХVII зьезду КПСС – достойную встречу” (на патрэбны паводле правапісу клічнік не хапіла месца). А па-над сцягамі – брудна-чорныя абрыйы Крамля з брудна-чорнымі зорамі на брудна-чорных вежах, з брудна-чорным сцягам над брудна-чорным купалам Крамлёўскага палацу. Рассыпаныя на дэльце трэціх плакатнай плошчы брудныя старонкі Канстытуцыі прыціснутыя зьверху арыгінальным прэсам – брудным чырвоным гербам СССР.

Разгортаю ўнутраны разварот газеты. Тут ужо суцэльная гразь, суцэльны бруд. Разварот называеца “Два мира – два образа жизни”. З левага боку па вертыкалі – пяць брудна-чорных здымкаў “шчаслівых савецкіх людзей”. З правага – столькі ж здымкаў яшчэ горшай (і значна горшай!) якасці пра “ня-шчасных” працоўных капіталістычнага съвету. Прачытаўшы зъмешчаны тут тэкст, можна падумаць, што там сапраўды Архіпелаг ГУЛАГ, няшчасціце і смерць.

Запішам для памяці самых адказных людзей за нумар, прысьвечаны савецкай дэмакратыі – галоўны рэдактар Ю.В.Панамарэнка. Цэнзар: Б01189.

А можа, “Правда” – галоўны носьбіт савецкай дэмакратыі сёньня выйшла без умяшанья цэнзуры? Гляджу на звыклае месца. Ёсьць: Б01782. Каб заблытаць справу тут побач, пасылья крапкі, паставілі яшчэ адну пяцізначную лічбу: 50102. Зусім можа быць, што нумар чыталі два цэнзары. А тое “Б” прыставілі толькі першаму.

А як у газеце “Советская торговля” наконт цэнзуры? Ёсьць: Б04910. А вось нешта падобнае на той, другі, нумар у “Правде”. Пасылья цэнзара тут стаіць: “Інд. 50120”. Ёсьць пару беларускіх съяточных газетаў. “Знамя юности”. Літараты цэнзарскія нам ужо вядомыя: AT03518. А вось той самы загадкавы нумар аформлены як “Індекс 63851”.

Съяточны “Фізкультурнік Беларусі” – ня горшы за людзей. І яго чытаў цэнзар – AT 03520. І мае ён таксама той “Індекс 03053”. Небяспечнае пада-бенства з цэнзарскім нумарам. Эх, некаму можа ўляцець!

У апошні момент я высыветліў цікавую рэч, пагартаўшы газеты двух-трох апошніх дзён, што стосікам ляжаць на май белым пісьмовым стале. Я цяпер працую за “жалезным століком”, які прыстаўляецца да ложка ў рэанімацыі. За ім можна сядзець нармальна, а можна яго “рабочую” паверхню павярнуць на свой ложак. Газеты ЦК КПСС (і “органы”, і “газеты”): “Правда”, “Социалисти-ческая индустрия”, а значыць, упэўнены я, што і “Сельская жизнь”, а таксама “Известия” усе пасылья шыфру і нумару цэнзара пасылья “замыкаючай” крапкі ставяць свой пяцізначны індэкс без слова “Індэкс” перад ім. Астатнія цэнт-ральныя і рэспубліканскія газеты ўсе слова “Індэкс” ці “Інд.” ставяць перад адпаведнаю лічбою.

8 кастрычніка 1985 году. Постканстытуцыйны аўторак. У стане здароўя – ніякіх зъменаў на лепшае, нават наадварот. Затое надзвычайна прыемная мне падзея ўсё-такі адбылася ў гэтыя дні.

Маё набытае нядаўна ў Нясвіжы знаёмства з маладым клерыкам Генрыхам Акалотовічам жыве ў ім і разьвіваецца. Тое самае павінен сказаць і пра сябе. Мне неабыякавы ягоны лёс. Я хацеў бы, каб пасылья Рыгора Каласоўскага гэтую важную вельмі парафію заняў менавіта ён, Генрых. І вось ён цяпер у Рыжскай духоўнай семінары. Відаць, не экстэрнам будзе здаваць экзамены, а, можа, прынялі на апошні курс? У бліжэйшы час буду ведаць усё больш падрабязна. У tym ліку і пра непазыбежны “кантакт” з партыйным “біскупам” БССР А. Залескім.

Генрых на мой Менскі хатні адрес прыслаў вельмі мілы ліст. Можна нават сказаць ня ліст, а цэлую бандэроль: у адным канверце (філатэлістычна цікавым) ён даслаў ліст і шматкаляровую паштоўку “Citta del Vaticano. Piazza e Basilica di

S. Pietro". Даражэй за ўсё ў гэтым цудоўным фотасувеніры тое, што на ім маецца добры wizerunek найвялікшага Чалавека сучаснасці Яна Паўла II, а на адваротным баку – аўтограф Генрыха: цёплыя слова, выказаныя ў такой форме, ад якой, чым больш адвыкаюць мае вочы і вушы, тым вастрэй адчувае маё сэрца...

Ізтак сімпатычна павіншаваў мяне Генрых з маймі імянінамі! Я абавязкова падзякую міламу Генрыху за перажытая мною хвіліны щасціця. Мне трэба напісаць яму добры ліст. Лепш за ўсё было б сустрэцца з ім: ёё павінен стаць беларускім, а ня польскім сівятаром! Беларускія палякі-католікі павінны зразумець, што Каталіцтва на Беларусі найлепш будзе разъвівацца ў беларускай нацыянальнай форме. Менавіта гэтаму працэсу трэба ўсяляк спрыяць. Лепшая частка беларускай інтэлігэнцыі будзе ня толькі ўсямерна вітаць і падтрымліваць гэтую вялікую справу, але і возьме гэтую цяжкую ношку на свае плечы і будзе рухаць яе наперад.

9 кастрычніка 1985 году. Серада. Сёньня чарговы дзень "здачы" крыві на ўсякія аналізы: узялі кроў з вены "на трансанімазу" з пальца на згортаемасцьць і на агульны аналіз. Вельмі не люблю той першы "забор". Зрабілі таксама і ЭКГ. Усё гэта рыхтуецца для дакладу прафесару Я. В. Бардзіну, які павінен быў прыехаць для кансультаванья хворых.

Прафесар быў нават і на гэтым паверсе, але ж і адгэтуль тэрмінова некуды выклікалі. На хаду, кажуць, кінуў: "Буду цяпер ужо хіба што толькі ў пятніцу – калі ня будзе больш трох кансультатацыяў у паліклініцы".

Атрымаў сёньня другі укол рэтабаліла. Здаецца, усяго будзе тры. Апошні – праз тыдзень.

Пасыља 17-й гадзіны, апрача сям'і, былі Вірынэя Пятроўна і Жанна Сыціанаўна (супрацоўніцы выдавецтва "Мастацкая літаратура" – рэд.). В. Жыжэнка далажыла, што даручэнніе маё выполнівасцца нармальна наконт выдання кнігі-малюткі да 100-годдзя Цёткі. Укладаныне робіцца Хв. Жычкам, мастацкае афармленыне робіць Мікола Купава – так, як і сказаў.

Такім чынам да юбілею выдатнай паэткі будзе яе незвычайны зборнічак, а таксама кніга пра яе Валі Коўтун.

Менш алтымістычная была інфармацыя Ж.Шалянок. Толькі дніамі стала вядома памылка нашай вытворчай службы, дапушчаная ў канцы верасьня – гэта ж і канец III-га кварталу году. Дык вось. кнігі на 7 тысячаў рублёў закінулі на адну кніжную базу, а рахунак за іх выставілі другой базе. Цяпер гэтых 7 тысячаў не хапае да выкананыя плану рэалізацыі, значыцца кіраўніцтва будзе аштрафаванае Камітэтам.

10 кастрычніка 1985 году. Чацьвер. У 12 гадзінаў дня наведаў Варлен Бечык. Ён ужо выпісаўся з бальніцы (лячыўся ў хірургічным аддзяленні 3-й клінічнай), цяпер на бальнічным. Кажа, што ў яго язва зарубцавалася. Дай Бог. Я вельмі хацеў бы бачыць яго хутчэй на працы. Ён там ураўнаважвае Серафіма, зъмяячае яго жарсткаватыя адносіны да людзей.

Варлену трэба абліяпіха. Як бы гэта дапамагчы яму?

Варлен даволі цікава зьявіўся да мяне: у навясенікім белым халаце, нават з крамнаю этикеткай. Ён жа некалі быў разам з Серафімам у мяне. Няўжо забыў парадкі тутэйшыя? Там, праўда, у 3-яй, прапускаюць толькі ў белых халатах. Ды яшчэ і правераць, ці іх халат (па "фірменых" штампах).

На абходзе я сказаў урачу, што варта б памяняць ужо мне схему лячэння, паколькі гэтая стала неэфектыўнай. Хоць начны укол перанесылі на 24 гадзіны, а сплю ўсё роўна 2-3 гадзіны. Мабыць, памянялі: у 13 гадзінаў прынесылі ўдвай менш таблетак. Не хацелася пераправяраць: кожны раз у такіх выпадках "высьвятляеца", што "забылі" нешта пакласыці.

Сёньня на Лазара Давыдавіча “найшло” натхненьне і ён так грунтоўна і хораша расказваў пра фарфоравую вытворчасць.

Я ня ведаў, што гатунак гэтага посуду пазначаецца паводле міжнароднага стандарту: 1-ы гатунак – усе знакі і неабходны тэкст на донцы, як правіла, пішацца чырвоным колерам; на 2-ім гатунку – сінім; на 3-ім – зялёнym.

Наогул ён сёньня валодаў нашай увагаю. Рагатаў скрэзъ сылёзы, што ў яго сваякоў цэлае лета, аж дагэтуль, няма ў доме халоднай вады! З усіх кранаў цячэ толькі гарачая. Калі трэба памыцца, скажам, наліваюць на ноч ванну гэтага кіпеню і чакаюць ноч, пакуль астыне. А раніцаю хуценька арганізоўваюць мыцьцё!

Шмат расказваў, як стваралася ў Менску фарфоравая вытворчасць. Пра ролю ў гэтай справе славутага Дулеўскага фарфоравага завodu, на якім мічане праходзілі месячную практыку (10 чалавек) і прывезылі з сабою съпецыялістку вышэйшага класа, якая тут усё і арганізавала з дапамогаю тых навучаных.

Упершыню мне стала вядома, што “золата” на фарфоры гэта не абы-якая фарба, а сапраўднае золата. Усе залатыя каныцкі і іншыя ўпрыгожаныні наносяцца рэдкім 10%-ным золатам. Яго завод атрымлівае паводле сваёй заяўкі з Дулёва фельдсувязьзю.

Чарапкі з “золатам” трэба пасылкамі дасылаць у Свярдлоўск. Нярэдка такая пасылка каштует заводу з паўсотні рублёў, а вышлюць са Свярдлоўску за здабытае з іх золата... каля рубля.

11 кастрычніка 1985 году. Пятніца. З 10-га па 11-е кастрычніка ўсю ноч спаў добра. Праўда, прачнуўся недзе каля трох гадзінаў і адразу заснуў. Можа, наступнú пералом? Што ўсё-такі папярэднічала гэтаму?

Пасыльня вячэры ў мяне была яшчэ мая Ірынка (дачка – рэд.). Прынесла мне адэкалон, галубіку, інжыр і “капейкі” на газеты. Быў яшчэ таксама і Коля (тут і далей Мікола Шэляговіч – рэд.). Раптам, зусім нечакана зайшла загадчыца аддзялення Ірына Аляксандраўна Аляшкевіч. Завітала съпецыяльна да мяне. Памерала ціск. Ён аказаўся высокі – 160/100! Гэта яе расхвалявало. Я не сказаў свайго меркаванья, што гэта папярэдняя гарачая дыскусія, што была паміж намі,магчыма, выклікала такі ціск. А тэма дыскусіі – у асноўным Колевы клопаты, пастава крывічанаў да яго справы і некрывічанаў, а такіх як А. Разанаў, В.Сёмуха, я і іншыя, хто аддае сваё жыццё служэнню Беларусі, але ж і свайго не цураеца, і такіх, як Х. У. хто робіць на беларушчыне кар'еру, а сваё гоніць прэч нібы якога нячысьціка, а заадно перасьледуе Колю, байца мець з ім што-кольвець агульнага.

Ірына Аляксандраўна, даведаўшыся, што я амаль ня сплю ўсю ночь, ня гледзячы на тое, што апошні комплексны ўкол даюць мне аж у 24 гадзіны, прыняла рагашэнне замяніць гэты ўкол уколамі седуксена – таксама ў дванаццаць ночы. Да гэтага яшчэ прынеслы мікстуру Маркава і нейкую таблетку.

Сапраўды спаў. Ірына Аляксандраўна прыбегла праведаць мяне каля сямі раніцы, я толькі-толькі прачнуўся, але быў яшчэ ў пасыцелі. Такі эффект ёй вельмі спадабаўся.

А што ж будзе без такой “цяжкай” артылерыі? Ірына парадала, як толькі прачнуся, адразу ж прыняць сустар: калі фортэ – адну таблетачку, а калі мітэ – дзівье. Я зрабіў гэтак пры ёй.

Сёньне не прыйшлі браць кроў “на згортвае масыць”. Указаныне ўрача, ці забыла лабарантка? Хутчэй за ўсё другое. Бывае, што прыходзіць якая з гэтай мэтаю і раптам высъвятляе, што забыла ўзяць секундамер!

Здаецца і гіпарын пачалі калоць радзей. Было аж чатыры разы ў дзень. Мабыць, пакінуць два.

Вельмі сімпатычныя наведвальнікі былі ў мяне сёньня, цэлы дзень.

Яшчэ толькі пачаўся “ціхі час”, прыбег Вася Жуковіч. Зноў усе газеты Савецкага Саюзу, вялізная белая хрызантэма і... вялікі кавун. Думаю, што ён чуў пра параду прафесара Іванова, і вось табе маеш. Доўга ня быў ён, улічваючы наш пасълябедзенны адпачынак. Сказаў, што нават съпяшаецца некуды, у нейкую камандзіроўку на тыдзень.

Мая Галька! (дачка – рэд.). Як заўсёды з прыгажэнным букетам кветак. “Паглядзіце, якая прыгажэнная наша восень”, – сказала да ўсёй палаты, паказваючы агромністый сонцападобныя чырвоныя геаргіны.

Але ж быў у яе яшчэ даражэйшы падарунак мне – “Стансы” Дж. Г. Байрана ў яе ўласным перакладзе на беларускую мову. Прыйналася, што гэты твор пакарыў яе яшчэ ў восьмым класе. “І вось толькі цяпер дайшлі мае рукі да гэтага шэдэўру”.

Вельмі ўзрадаваў мяне візіт Сяргея Дубаўца. Прыйехаў са сваёй ссылкі. Пра тое, што я ў бальніцы, яму сказаў Алесь Разанаў. Хату яму ў Гомелі пакуль не даюць. Трэба неяк шукаць яму месца ў выдавецтве. Добра мы з ім пагаварылі пра творчасць нашага любімага Уладзіміра Каараткевіча, пра стан выданья яго апошняй паэтычнай кнігі “Быў, ёсць, буду”, пра некаторыя нюансы падрыхтоўкі восьмітомнага Збору Яго Твораў. Я сказаў сваю ідэю наконт дадатковага тому эпістальянай спадчыны і сыпецтому яго малюнкаў з дадаткам пласцінкі з ягоным голасам.

Нарэшце паказаўся Лёня Дранько-Майсюк – ён быў у калгасе, і я ўжо засумаваў па ім. Такім галантным звязіўся, “хоць і ў кепачцы жоўтай вельветавай”: Галі пацалаваў руку, кожнаму з нас (Сяргею і мне) пакланіўся, чакаючы, пакуль кожны з нас не падаў яму рукі. Што ты скажаш! Сапраўдны беларус – гэта сапраўдны еўрапеец. Хоць шмат хто імкнецца карміць нас думкаю пра нашую быццам усебаковую блізкасць да “вялікага ўсходняга брата” і ледзь ня кроўную роднасць з ім. Не! Сярод тых дэбілаў, як называюць цяпер свой заўсёды п’яны “ў съцельку” народ цвярозыя яго прадстаўнікі, такіх Галін, такіх Сяргеяў, такіх Леанідаў няма і ў бліжэйшае стагоддзе ня будзе!

Ды мы і ня хочам гэтай блізкасці! Марныя іх намаганыні “адарваць” нас ад балтаў і готаў. Няхай скажуць нам добрае дзякую за тое, што мы ім далі съятло навукі, аддавалі на працягу стагоддзяў сваіх баяраў Кабыл-Раманавых, сваіх Дастваўскіх, сваіх Глінкаў, сваіх Някрасавых, сваіх Твардоўскіх, сваіх Гагарыных, сваіх Церашковых. Што мы іх навучылі і кнігі пісаць, і кнігі друкаваць, і палацы і храмы будаваць, і палацы і храмы расыпісваць, і законы пісаць, і законы кадэфікаваць і г. д. і г. д. і г. д. і г. д.

Гледзячы на гэтых трох маладых, я цешыўся беларускай здаровай залатою зъменай. Я сюды далучыў і тых юнакоў – маіх сяброў, што летасць аднаго з іх я паслаў у праваслаўныя съятары, а сёлета рыхтую аднаго з іх на беларускага каталіцкага съятара. І такія хлопцы ў мяне не выводзяцца. Яны чакаюць толькі майго слова.

У сувязі з апошнім, я таксама падумаў: “А знайдзі на ўсю “вялікую Рәсей” хоць аднаго рускага выдаўца, які менавіта так зацікаўлены быў у падрыхтоўцы такой зъмены сучаснай рускай інтэлігенцыі”. Што датычыцца рэлігійных храмаў, дык кожны з тых выдаўцу абыйдзе іх дзясятаю дарогаю, каб яму, камуністу не зрабілі заўвагу ў райкаме ці ня выключылі з роднай партыі. Я ж хаджу ў храмы ўсіх рэлігій, якія вызнае мой беларускі народ...

Позна вечарам быў Эдуард Скобелеў. Ён прыйехаў з міжнароднага пісьменьніцкага сімпозіуму, што праходзіць у Ленінградзе па пытаńнях вайны і міру. Іван Чыгрынаў і Віктар Казько засталіся там да 13 кастрычніка. А Эдзік выступіў, здаецца на секцыі публіцыстыкі, да якой ён быў прыпісаны, і ўцёк.

Крыху расказаў пра сваё выступленыне. Думаю, што ён што-небудзь імправізаваў па памяці, але ж падобнае на рэха яго “Катастрофы”. Нарэшце мне трэба было б неяк узыцца за гэты раман. Я ж адолеў толькі ўступ і старонак 5-7 у розных месцах – такая часам у мяне метода.

Апошній ад мяне пайшла, вядома, мая жонка. Нанесла мне ўсялякіх лекаў-прысмакаў – галубіку, інжыр, што даслалі з Сочы. Я прасіў яе, каб заўтра адпачыла хоць раз за доўгі час, каб ня ехала на ту ю дачу. Адной жа да таго ж яшчэ і сумна будзе. Дый навошта так надрывацца!

Вечарам, пасыль ўсяго, я ўважліва прачытаў Галіну працу. Я быў вельмі зьдзіўлены такой дасканаласцю. Яна мне сказала: “Ты не ўжывай гэтае слова, бо я ведаю свае хібы, хоць мне таксама сапраўды падабаецца”.

Пашкадавала вельмі, што не здагадалася прачытаць свае “Стансы” тым цудоўным дасьведчаным хлопцам, што былі ў мяне – Лёню і Сяргею.

12 кастрычніка 1985 году. Субота. Зноў учора быў седуксен, і зноў я паспаў нармальна.

Дачытаў “Успаміны пра Ілью Гурскага”... Чытаў усю падрад, як вельмі рэдка я раблю гэта. Багата рабіў падкрэсліванняў простым алоўкам прама ў кнігцы. Багата якіх старонак вынес гэтым жа алоўкам на форзац, каб пасыль лягчэй было знайсьці. Агульнае ўражанье: кніга не абавязковая. Яе магло б і ня быць. Усе 32 успаміны не адрозніваюцца арыгінальнасцю. Ніводзін з іх не зъмяшчае хоць адзін больш-менш цікавы факт, момант, эпізод. Такі, які зацікаў бы чытача, узяў бы яго, як кажуць, за жывое, каб чытач ці зарагатаў, ці заплакаў. Каб ён захацеў прачытаць гэта яшчэ некаму хто “трапіцца пад руку”.

Зъмест усіх успамінаў такі: “Яшчэ юнаком ён бараві ю краіну Саветаў ад інтэрвентаў... назаўсёды засталася ў сэрцы непрыміримасць да ўсіх, хто гатоў быў пасягнуць на заваёвы савецкага народу. Калі пачалася Вялікая Айчынная, Ілья Данілавіч з першага дня становіца ў строй абаронцаў Радзімы. Пры газете “За свабодную Беларусь” ён стварыў яшчэ і “Партызансую дубінку”, якая вельмі прыйшлася даспадобы і чырвонаармейцам, і партызанам” (с. 115).

Амаль усе расказваюць, які ён уважлівы і строгі быў рэдактар часопісу “Беларусь”. Творы яго, што сапраўды ніжэй усякай крытыкі, нідзе не разъбіраюцца. Усюды гучыць прыкладна такое апраўданье: “У сваёй творчасці ён стараўся падымаць галоўныя, найважнейшыя тэмы нашага жыцця. Такім быў яго п'есы канца дваццатых і трыццатых гадоў, такім быў яго раман “Вечер веку” і іншыя творы. Ён добра разумеў, што літаратура служыць камуністычнаму выхаванню працоўных, і ў меру сваіх сілай і здольнасцяў стараўся вырашаць, адгукніцца на найбольш важныя тэмы жыцця, імкнучыся быць на пярэднім краі літаратуры” (с. 132).

“...Пазіцыя партыйнасці ніколі не разыходзілася з прынцыпамі партыйнасці літаратуры і мастацтва” (с. 63).

Характэрныя фотаілюстрацыі ў кнізе:

- тут і сядзіць ён нібыта сапраўдная нейкая вартасць – напышліва глядзіць “удалячынъ”, узыўшы акуляры ў рукі;
- стаіць такі ўсьмешлівы малады камісар надзвычайнага батальёну (гэта было тады нешта страшнейшае за “чэка”, за НКВД, называлася такім самім сабачым імем як “ЧОН”);
- сядзіць яшчэ сядзіць адзін такі самы служка НКВД, як Віталій Вольскі;
- а вось роўныя таленты і аднолькава жвавыя даносчыкі – П. Б. і ён;
- ніжэй – здымак 1942 году: ён з М. Лынъковым, К. Крапівою, П. Глебкам, В. Барысенкам. Усе, апрача Глебкі, у нейкіх бязрукаўных аўчынных грубых

“камізэльках”, з партупелямі(!), у Крапівы відаць пятліца з адной “шпалаю”, а Глебка – проста ў ватоўцы;

– палосны партрэт, дзе голены “пад Катоўскага” Гурскі ажно з дзвівома “шпаламі”! Усіх пераплюнуў!

– і з партупелямі па-бальшавіцку – на абодвух плячах;

– а вось з А. Міронавым ужо ў 1960 г.;

– вышэй – год 1954: на 2-м з’ездзе пісьменнікаў СССР. Хто тут толькі не прадстаўляе беларускую літаратуру! І Макар Пасьлядовіч, і сам Гурскі (на самым ганаровы месцы), і П. Кавалёў, і Т. Хадкевіч, і А. Слесарэнка, і У. Краўчанка і г. д. Ёсьць, на шчасыце, і тыя маладыя літаратары, што цяпер складаюць славу і гонар нашага краснага пісьменства – М. Танк, Я. Брыль, П. Панчанка;

– а во Гурскі сярод супрацоўнікаў “Беларусі”, дзе найбольш эффектна глядзіцца такі класік, як Іван Кудраўцаў: ледзь-ледзь нядаўна не выпусыцілі, а літаральна выштурхнулі яго бездапаможную, але ўра-патрыятычную партызанскую мазню;

– ого, Гурскі ў цэнтры ўвагі на пленуме СП БССР у 1960 годзе!

Палова з усіх успамінаў пісалася сыпецьяльна для гэтай “кнігі”, апроч таго, значная частка пісалася таксама па просьбе Марыі Якаўлеўны, а восем “успамінаў”, што напісаныя былі па-руску, пераклала сама яна.

У “кнізе” я пакінуў 140 сваіх заўвагаў і пажаданняў, 57 старонак вынес на форзац. У асноўным мая праца была выкліканана абурэннем ці ўра-патрыятузму, ці прымітывізму Гурскага і Гурскайцаў.

13 кастрычніка 1985 году. Нядзеля. Цяпер так і хочацца пачынаць кожны запіс з інфармацыі пра стан здароўя. То наступіла ці “наехала” на мяне толькі гэтымі днямі – калі паламаўся мой стэнакардyczны стэрэатып, калі перастаў спаць. Ну, дык вось: сёньня спаў ледзь не да дзявятай гадзіны раніцы! У панядзелак, калі такая ж будзе і наступная ноч, пастануло пытаныне пра выпіску.

Перад абедам наведаў Серафім Андрасюк. Разабралі з ім шмат службовых пытанняў. Сярод іх:

1. Вылучыць Святлану Расянчук малодшым рэдактарам замест Зіны Жук, якая ідзе ў дэкрэтны адпачынак. Я ўпэўнены, што са Сьветы з цягам часу будзе выдатны рэдактар. І ня толькі! Інтэлігентная, энергічная, з шырокім кругаглядам. Дый, думаю, яна найлепш адпавядае густу Веры Сямёнаўны.

2. Алесь Рыбак зьбіраеца ісці з выдавецтва. Трымаць пакуль гэта ў сакрэце, а то могуць некага падкінуць. Мікола Кусянкоў, загадчык хоча Яўгена Лецку. Я таксама ня супраць Лецкі. Нядаўна ён быў у мяне на прыёме, і я нават яго абнадзеіў. Але сказаў, няхай пакуль прыме прапанову “Юнацтва”. Мне хацелася б хутчэй узяць Сяргея Дубаўца. Серафім ўсё-такі з Кусянковым нацэліўся на Лецку. А гэта ўжо перайначаць цяжка.

3. Ніл Гілевіч нават у ЦК КПБ, напэўна, у аддзеле культуры паставіў пытаныне пра перавод яго брата Міколы Гіля на пасаду загадчыка рэдакцыі Збораў твораў і выбраных твораў. Дазнаўся, што мы няпэўна вырашылі, неканчаткова. На гэтае пытаныне ў нас з Серафімам аказалася аднолькавая думка. Дарэчы, такая самая думка і ў Сяргея Законьнікава.

4. Валодзю Паўлаву Камітэт ня дасыць сваю Ганаровую грамату да 50-гадовага юбілею. Серафім сказаў, што Дзяляц папярэдзіў ужо, каб і не прасілі. Я прапанаваў Серафіму зрабіць у выдавецтве, як сълед, падрыхтаваць добры загад, прэміяваць звычайнай у такіх выпадках прыміяй – сто рублёў, падрыхтаваць прыгожы цёплы адрес, правесыці сход з цветкамі, выступленыямі, вершамі. А далей яго справа, як ён паступіць.

5. Паскардзіўся Серафім на Аляксандра Антонавіча, што той крычыць “Чаго

гэты прафесар хоча ад пробаў ілюстрацыяў да “Пана Тадэвуша” А. Міцкевіча”. “Прафесар” – гэта Васіль Шаранговіч. І Дзялец націскае, каб фарсіравалі. “Мне сорамна, – кажа ён, – сустракацца з польскім генконсулам”. Я супакоіў Серафіма: “Толькі лінія Шаранговіча заслугоўвае павагі: яна за якасьць выданьня. А тыя астатнія – кар’ерысцкія. Такім настроем не патакаць”.

6. На каstryчнік вельмі мала ўзята да выпуску назваў. Здаецца, менш дзесяці. Мне Жана Сыцяпанаўна абяцала выслаць план месяца. Я прасіў, каб і “зірнуць” на праект кварталу.

7. Дамовіліся рыхтаваць пасяджэніе рэдакцыйна-выдавецкага савету. Пытаныні: 1) абмеркаваньне праекту плану выпуску літаратуры ў 1987 годзе і плану рэдакцыйна-падрыхтоўчых работ у 1987 годзе (пад выпуск 1988 году); 2) інфармацыя Серафіма пра вынікі ММКВК-85.

8. Адносіны з цэнзураю. Асноўнае – гэта тое, што яны зрабілі там шмат купюраў у 4-ым томе Максіма Гарэцкага, у яго рамане “Камароўская хроніка”. Прынята, кажа Серафім, рашэніне з Камітэтам, каб “падгандяць” том пад патрабаваныні Цэнзуры. Я прапанаваў абавязкова месцы купюраў – усіх без выключэння – пазначаць адпаведным умоўным знакам – квадратнымі дужкамі з шматкроп’ем у іх: [...].

Недзе Серафім чуў, што Валянціна Пепяляева хочуць выгнаць з Галоўліту. Эта цікава! Значыць, і там ёсьць здаровыя сілы, якім ён стаў косткай ў горле. “Падвядуць”, як таго Аблова. Дай-та Бог!

Дарэчы, Савелія Паўлава “народная чутка” зноў некуды накіроўвае – не ў Дзяржкамвыд, дзякаваць Богу, а адны ў Інстытут гісторыі партыі, другія – рэктарам Менскай вышэйшай партыйнай школы. Цуд! Абедзвюма рукамі прагаласую за гэтыя абедзвіве пасады. На культуру беларускую і на гарматны стрэл яго нельга падпускаць.

14 каstryчніка 1985 году. Панядзелак. Дзень не для наведваньняў, а Толя Кудравец прарваўся. Ды яшчэ перад абедам. Маіх сужыцеляў не было, дык хоць удосталь нагаварыліся. Ад тэмы майго захворвання да міжнародных пытанняў: у такім ракурсе, што ў маіх старых бальшавікоў-аднапалатнікаў палопаліся б барабанныя перапокі ў вушах. Найбольш, канешне, круціліся вакол Саюзу – таго, дзяржаўнага кангламерату, і гэтага, якім кіруе Гілевіч.

Зноў гаворка зайшла пра дзіўнае сяброўства: Ніл – Барыс (Сачанка – *рэд.*). Барыс сказаў Гілевічу, што калі з чарговага зьезду на выбиранці яго сакратаром, тады ён нават і на ведае, што будзе рабіць далей. Я ня думаў, што ён носьбіт такога махровага кар’ерызму. Прыйгадаем сапраўдных пісьменнікаў, вялікіх на любяя найпрыдзірлівейшыя меркі, скажам У. Караткевіча, В. Быкава, дый Янку Купалу, – дык яны ж, як агню, баяліся ўсіх пасадаў. Бо пісьменнік на пасадзе, гэта ўжо ў лепшым выпадку паўпісьменнік, а затое чыноўнік, а то і бюракрат, на ўсе сто працэнтаў.

Сказаў Толя, што А. Кузьмін, выступаючы днімі на спрэваздачна-выбарным партыйным сходзе ў Саюзе пісьменнікаў, сказаў, што сёлетнє зынжэнне “тыражоў на беларускую літаратуру” – гэта “ў нейкай меры віна таксама і ЦК, што своечасова не адрэагавалі на паніку і скаргі з боку выдавецтва. Больш таго, прызнаў, што “у справе мовы таксама ёсьць віна ЦК”. Вось гэта здорава! Але ж ні ў якім разе верыць нельга гэтым кракадзілавым съяззам – час ад часу мы ўжо бачылі іх. Сёння Кузьмін, а заўтра могуць быць той Дзяржымурда Паўлаў ці тая дзева Мазай, і ўсё пойдзе яшчэ горш. Ня-ве-рым!!! І будзем змагацца, змагацца самаахвярна. Я гатоў прынесыці сябе ў ахвяру на алтар маёй Радзімы! Каб толькі яна сапраўды “заняла пачэсны пасад сярод народаў”. Але ж не такі пасад! І не сярод савецкіх народаў! Я не прызнаю такіх народаў. Ёсьць народы

съвету. Народы ёўрапейскія. Народы амерыканскія. Народы азіяцкія. Народы афрыканскія. Был падняволъныя каланіяльныя народы жахлівай Расійской імперыі... Што ж, паводле гэтай аналогіі можам замяніць хіба слова “Расійскай” на слова “савецкай”. У такім сэнсе Беларусь займае свой няўтульны куток, палітыкі крываю сваіх лепшых сыноў, у жалезабетоннай жахлівай турме мностваў няшчасных, народаў, што абразыліва называюцца са-вец-кі-мі!

Толькі ў гэтым сэнсе я признаю ўсё савецкае!

Сённяна на вочы трапіла мне толькі адна газета. Ага! Адразу і здагадаўся, чаму і па панядзелках у СССР выходзіць толькі “Правда”. Ну, што ж! Даўно, можа, гадоў з сорак, калі ня больш, я засвоіў съвятую ісціну: “В “Правде” нет известий, а в “Известиях” нет правды”. Тым ня менш трэба пагартаць.

Спачатку міжнародная інфармацыя. Маленечкая зацемка “Ідзе галасаваньне”. Гэта ўчарашняя інфармацыя з БруSELЮ, пра датэрміновыя выбары ў парламент. Звязтарае на сябе ўвагу, што ў агульнанацыянальным маштабе ў выбарах удзельнічае 14 вядучых палітычных партыяў. Апроч гэтага, у розных выбарчых акругах сваіх кандыдатаў выставілі з дзясятак драбнейшых палітычных груповак і арганізацыяў.

Я прачытаў уголас сваім палітыканствующим дзядам і расказаў жывапісна, горача, схапіўшыся з ложкую, як гэта робіцца “у нас”.

За некалькі месяцаў да выбараў намеснік загадчыка аддзелу арганізацыйна-парцыйнай работы ЦК КПБ распрацоўвае профіль чарговага Вярохонага Савету. Тут улічвае, колькі трэба (!) ўвесыці туды камуністу, колькі беспартыйных, колькі мужчынаў, колькі жанчын, колькі рабочых, колькі калгасынікаў, колькі інтэлігентаў, колькі моладзі, нават колькі ўдзельнікаў вайны, колькі ўзнагароджаных ордэнамі і медалямі, колькі паўторных, колькі навічкоў і г. д.

Згодна з гэтай “картаю”, дае цвёрдае заданыне абкамам партыі – па ўсіх гэтих “катэгорыях”. Абкамы азадачваюць райкамы партыі. Тут ужо “дзеляць” паміж раёнамі, бо ня ў кожным сельскім раёне можна выбраць індустрыйнага, скажам рабочача і г. д. Тут “расыпісваюць” і выклікаюць чалавека, якому і ня сынілася нічога падобнага: “Мы, Ніна Івановна, очень высоко ценим ваш труд. За это мы думаем выдвинуть вас в депутаты Верховного Совета. Вы только



Міхал Дубянецкі ў рабочым кабінечке.

не вздумайте отказываться... Вам же будем платить ежемесячно по 100 рублей. Ну, а там, какое письмо раз, два раза в год получите от избирателя, — мы на него вместе и ответим. А поедете на сессию, там и апельсинов купите и с одеждды чего-нибудь. Ну, поздравляю и пока никому ни слова о нашем разговоре”.

“На месцах” на таких кандыдатаў у кандыдаты ў дэпутаты складаюць харкторыстыкі, асабовыя лісты і высылаюць таму рэспубліканскаму босу. Гэты пільна вывучае з пераправеркаю у КДБ (абавязкова!) і едзе ў Маскву. Там зноў “сыпецы-ялісты” па чалавечых душах калупаюцца ва ўсіх гэтых паперах, абавязкова робяць заўвагі, часам вельмі непрыемныя, як правіла, бракуюць (!) некалькі кандыдатаў у кандыдаты і праз некалькі дзён адпускаюць “рэспубліканскага” боса дамоў. Гэты склікае давераных кіраўнікоў абласных з машыністкамі, выдзяляюць ім недзе месца і перадрукуюць ўсё на чистую. Пасыля гэта афіцыйна з пералікам будучых кандыдатаў зацьвярджаеца (!) на Бюро ЦК (!).

І вось началася адкрытая частка паршывай камедыі — зганяць людзей на перадвыбарны сход, і нехта, маючи сакрэтнае даручэньне, вылучае тую самую Ніну Іванаўну — пасыля, вядома, Брэжнева ці Андропава, ці Чарненкі, ці Гарбачова, ці іншага падобнага “дэмакрата”. Як толькі нехта выгукне незапланаванае прозвішча, тады робяць выгляд, што яго проста не было, прагаласуюць — абавязкова адзінагалосна — за члена палітбюро Імярэка і “нашу даярку Ніну Пшык” і падзякуюць у рэзалицы партыі як добра пры ёй гэтым пшикам.

Гэта самая складаная і нябачная, сакрэтная частка работы “блоку”(!?) камуністаў і беспартыйных (?). А пасыля пачаўся масавы съпектакль, праўдзівей кажучы, цырковое прадстаўленыне: “падтрымка” “кандыдата”, “выступленыне” “даверанай” асобы — таксама вызначанай зверху, збор “заяваў” “кандыдатаў” на сваю згоду балаціравацца па гэтай акрузе. Ну і самы цырк, якога яшчэ цылізаваны съвет ня бачыў — гэта сам дзень “выбараў”.

Перад гэтым яшчэ “агітатары” складаюць сыпісы выбаршчыкаў, некалькі разоў “правяраюць”, разьвесяць на съценах дамоў біяграфіі “кандыдатаў”, напісаныя абавязкова ў ЦК.

У памяшканыні выбараў будзе буфет з дэфіцитнымі прадуктамі — хто раней прыбяжыць, таму дастанеца, — канцэрт самадзейнасці.

Ніколі я ня бачыў, каб у гэты дзень не было перадвыбарных лозунгаў. А паводле Палажэння пра выбары агітацыя ў дзень выбараў спыняеца.

Ёсьць і “кабіна” для тых, хто хоча зайсьці і прачытаць бюлетэнь ці бюлетэні. Туды баяцца ўсе заходзіць, каб не западозрылі, што будзе выкрэсліваць. Я, калі іду галасаваць (я не заўсёды хаджу), кожны раз заходжу і кожны раз бачу там вузенъку ў далонь дошчачку, што імітуе стол, на ёй ляжыць кавалак грубай тканины (ляжыць ці нават прыбыты), каб, калі будзеш выкрэсліваць, парваў бюлетэнь і, каб тыя, што за сталом, убачылі гэта. Але я, праўда ня бачыў там ніколі альбо зусім алоўка, альбо ён там ляжаў... зламаны.

А яшчэ паўсяднае парушэнне, што стала нормаю: адзін “галасуе” ледзь не за цэлую вуліцу. Ідзе, скажам, маці сямейства “галасаваць” за ўсіх сваіх, выбягае суседка і папросіць “укинь там і за нас, галубачка: і няма калі туды плесьціся і ня хочацца”. І такіх некалькі просьбаў атрымлівае жанчына, пакуль ідзе па вуліцы. І дзіўна. Там ня толькі што аддадуць бюлетэні за ўсю яе сям'ю, што супярэчыць палажэнню, але яшчэ часам і спытаюць, “а больш ні за кога ня будзеце браць?”

Не абыходзіцца і без фальсіфікацыяў падлікаў галасаваньня. Вось пра гэта я сваім вернападданым дзе з рогатам, а дзе з абурэннем і расказваў на тэму: “Блок камуністаў і беспартыйных”.

А вось няялічкі артыкул Лютара Герэке з “Нойес Дойчланд” “На службе быту”.

Кінулася ў вочы такая “цыфір”. У 1970 годзе на сто нямецкіх (усходніх, вядома) сем'яў прыпадала 16 легкавых аўтамашынаў, а ў 1984 годзе – ужо па 44. Халадзільнікаў – адпаведна 56 і 99; пральных машынаў – 54 і 89.

Ёсьць над чым падумаць савецкім камуністам (там таксама ідзе ад імя САПГ!)

Уважліва прачытаны і артыкул “Дом сібірака”. Цяпер мяне гэты край зацікавіў. Па шматлікіх прычынах. І з расказаў Славы Д. І з плачу і абурэння таго самага Жукава, артыкул якога я пераказваў. І, бадай што, сядзіць ува мне недзе глыбока ў сэрцы гэты Сібір – як краіна ссылкі маёй сям'і, якую перашкодзіла вайна, як край, “вакол якога я сам столькі гадоў хаджу і нейкім цудам ратуюся. І нарэшце, мяркуючы па інфармацыі Жданава, там загінулі, гінуць і будуць гінуць далей ад п'янства, ад дэградацыі сотні тысячаў, мільёны нашых беларусаў, прыбалтаў, украінцаў, палякаў, немцаў, што асабліва ў вялізных колькасцях бальшавікі гналі і гоняць іх туды, на выміранье і асіміляцыю. О, Божа! А з кім там нам асімілявацца?!

Ну, дык дом сібірака, у якім і я мог бы жыць (а можа, яшчэ і пажыву?!).

У ім там жыльлёвая плошча на паўтара-два метры нават меншая, чым “на жыхара сярэдняй паласы”. Назіраеца да павелічэння гэтага разрыва.

Жытло сібірскае, як тут піша інжынер-архітэктар, лаурэат Дзяржаўнай прэміі СССР з гораду Навасібірску, да таго ж і менш добраўпарадкавана і халоднае(!). А мы ведаем, як “добраўпарадкаваны” расейскі вясковы дом! – Сымех на дроце, як кажа сімпатычны і дасыціны Саламон Юльевіч Бусловіч.

Сібіракі і паўночнікі, чытаем мы далей, ужо згортваюць індывідуальнае жыльлёвае будаўніцтва (у пачатку 5-годкі на Кубані такога будаўніцтва ад усяго, з дзяржаўным, вялося 48, 6 %, у Заходній Сібіры – 10, 7 %, а ва Усходній – 8 %! Прыйгадаем таго Жданава, можа, дэбілы вырашылі, што жыць у адной хаціне сотні чалавекам – цяплей, чымся чатыром, пяці?..

Аўтар горача прапануе лес для “індывідуальнага” сібірскага будаўніцтва.

Дзе ж гэты каштоўны ня толькі домабудаўнічы матэрыял? Давай працытуме жывога саноўнага сібірака, аўтара гэтага артыкулу!

“Прыйгадаем, як пры ўзвядзеныні Брацкай і Усьць-Ілынскай ГЭС былі залітвы дзясяткі мільёнаў кубаметраў першасортнага нясьечанага лесу (з-за якога цяпер рэзка пагаршаючца эксплуатацыйныя якасці гэтых вадасховішчаў, цяжкім зрабіўся рух воднага транспарту, гіне рыба). І ў той жа самы час кіраўнікі будоўляю разам з гарадскімі выканкамі чамусыці забаранялі будаваць у ініцыятывыні парадку драўляныя дамы”.

Цяпер, паслушайце, людзі добрыя: рыхтуеца стварэнне чарговай электрастанцыі Ангарскага каскаду – Багучанскай. Дык вось Краснаярская краевое упраўленне на справах архітэктуры таксама выкрэсліла з праектаў будаўніцтва такіх дамоў. А што ж робіцца?

“Для пабудовы жылых дамоў у лесе Міністэрства энергетыкі і электрыфікацыі СССР завозіла ў Сібір буйнапанельныя дамы... з Таганрогу, але не дапускала выкарыстання на будаўніцтва мясцовага лесу!” Прыйтим, скажам, таго, што заўтра на вякі вечны апыненца пад вадою...

У нас тут у наяўнасці тыя палажэніні палітэканоміі капіталізму (марксавага), дзе Карл Маркс паказваючы куды больш лагодныя супярэчлівасці адпаведнасці “производственных отношений” сваім “производительным силам” патрабаваў, што другія павінны рэвалюцыйным шляхам з'вергнуць першыя, якія ўжо скоўваюць іх разьвіцьцё”. Дарэчы, я яшчэ ў савецкіх умовах нідзе не бачыў іх адпаведнасці. Шлюб іх супрацьзаконны з першых дзён. І лепшыя людзі Расіі, як Г. В. Пляханаў, паказвалі на гэтую зьяву і прадказвалі бяду. Але

бяды, на жаль, ня Леніна і яго халуёў напаткала, а ўвесь шматмільённы народ. Як нам выйсьці з гэтай бяды?

15 кастрычніка 1985 году. Учора вечарам я наведаў Аляксея Гардзіцкага. Ён ляжыць на пятым. Туды пад'ехаў ліфтам(!). Аляксею зрабілі аперацыю на апендыцыт. І, як вельмі часта тут бывае, адным парэзам не абышлося. Утварыўся інфільтрат (можа, скальпель, вату ці бінт забылі там!) і рэзалі зноў. Маю ж Ірынку тройчы рэзалі. Ледзь зусім не зарэзалі!..

У Аляксея застаў Анатоля Вярцінскага. Ён ня ведаў, што і я тут. Але ж як ён хороша ў той раз абышоўся са мною: напісаў ліст, паведаміў, што мае сына – таленавітага кардыёлага, што хацеў бы мяне “паказаць” яму. А сёньня спытаў, можа што з лекаў патрэбна. Наогул сімпатычны чалавек. І гэта я ня толькі на сабе адчуваю.

Аляксей выглядае добра. Ну, ён жа і ёсьць прыгожы чалавек, яшчэ не схварэўся, як кажуць, таму і прыгожы. Але ляжаць, мабыць, будзе даўгавата. Ці цяпер усё лечаць “паскораным” метадам.

З Толем спускаліся на мой чацвёрты пешшу, і мяне не хапіла на такую адлегласць! Нітрагліцэрыну са мною не было: сціснула пад грудзінай.

Я ўбачыў на лесьвічнай пляцоўцы крэслу перад телефонным столікам і сказаў Толю, што трэба патэлефанаваць дамоў. Хоць мне і з ім хацелася яшчэ пастаяць. Так мы рассталіся. Я крыху пасядзеў спакойна і сапраўды набраў свой хатні нумар... Прызнаўся, чаму званю. Атрымаў законную вымову, чаму пускаюся ва ўсякія ваяжы, ня маючи пры сабе нітрагліцэрыну.

Гэта ўсё пра учора. А сёньня, цяпер, 16.15, нічога надзвычайнага не было. Пульс нармальны, ціск 140/80, на правай руці 150/80. А мне здаецца адзін малодзенькі ўрач (яна!) запеленгаваў левую руку з тэндэнцыяй да павышанага ціску. Трэба пераправерыць. Яна яшчэ казала пра такога хворага, у якога розыніца ў руках аж 30 адзінак. І вось ён, калі хоча зълегчы ў бальніцу, падстаўляе адну руку – туую з павышаным ціскам, а надакучыць у бальніцы, захацеў да жонкі – падстаўляе руку з меншым ціскам.

Вечарам правёў у палаце “палітінфармацію” на тэму як і чым так званая Кастрычніцкая рэвалюцыя напсавала ўсім народам царскай імперыі. Накот Фінляндыі выказаў бурнае захапленыне яе цяперашнім станам, яе разывіцьцём і сказаў: “Мог бы яе напаткаць такі паскудны лёс, як савецкіх карэлафінаў. Быў бы адсталы, дзікі, халодны край для ссылкі і вымірання Дубянецкіх. Нават і за дзяржаву не лічылі б – як гэтых. Была Карэла-Фінская ССР, стала Карэльская АССР, дзе культура свая зусім не развіваецца. Малайцы фіны! Вырваліся з гэтых “цёплых” адымкаў! Цяпер мы ўсе марым пра фінляндскія прамысловыя тавары.

Хутка пасыля гэтага Марыя (ジョンカ – рэд.) і Коля пайшлі. Я пайшоў іх працівдзіць да ліфту. Ну, абодва яны мне так давалі “ў косьці”, што мне аж горача зрабілася. Але я іх “супакоіў”, што гэта далёка ня першая мая лекцыя, у tym ліку і пра Фінляндыю і Польшчу часціцькам выказываюся. Прыйбалтыку, Малдавію, з Бесарабій, Калінінградскую вобласць, Беларусь з Украінай, астатнія “рэспублікі” і ўсе землі, што “добраахвотна” ўвайшлі ў “Русь”, таксама нярэдка “разьбіраю”. І Марыя і Коля папярэджвалі, каб “быў тут цішэй”...

Апроч жонкі і Колі мяне сёньня наведалі Станіслаў (брат – рэд.) і Вася Гілевіч, Вірына Іванаўна, Галіна Шаранговіч і Нэля Іванаўна Тулупава. Вася падарыў сваю апошнюю кнігу “Доказ ад процілеглага” з цёплым надпісам. Кніга з гэтак званай гарадской тэматыкі – адзін дзень кожнага з супрацоўнікаў адной навуковай лабараторыі. Цэнзару было там клопату, ледзь выпусцілі – тоненікую, на 11 улікова-выдавецкіх аркушаў.

Цяпер жа ў Васіля “арыштавана” наступная кніга – “Ардаманты”. Супраць

яе ня толькі цэнзура, але і Серафім Антонавіч. Мне наогул трэба зрабіць рэестр забракаваных “крамольных” кніг і асобных твораў. І паціху “рассмоктваць” гэты дзікі антыгуманны чыстасавецкі флюс.

Г. Шаранговіч і Ж. Шалянок прынеслы цэлы пакет сігнальных экземпляраў. Самае выдатнае ў гэтым пакунку – гэта, несумненна, 2-томнік Яна Скрыгана. Я вельмі задаволены. Само сабою, выдадзены шыкоўна. Але ж там і ёсьць што выдаваць. Трэба павіншаваць Старога! Што ні кажы, а гэта яму вялікая радасць.

Падкінулі мне і поўна статыстыкі:

1) план выпуску ў г. м.; 2) графік выпуску на апошні квартал; 3) сьпіс усяго выдадзенага за 9 месяцаў г.г.

Усе зъдзіўляюцца, чаму Серафім хоча праводзіць рэдакцыйна-выдавецкі савет без мяне. А я вазьму і адмяню. Каб паставіць там пра Біблію Скарыны.

16 кастрычніка 1985 году. Серада. Быў на кансультацыі ў прафесара Я. В. Бардзіна. Кардыналных зъменаў быццам бы ня вызначылі. Прыйзначыў пятую таблетку сустака, пятую абзідана – было па чатыры. Таксама нараіў кілаграмаў пяць спусціць вагі. Наконт пітва, сказаў, ня варта надта абмяжоўвацца. Чалавечы арганізм, – сказаў ён, – лепш арганізаваны за любую дзяржаву (малайчык, съмелы! – М. Д.). Калі там што лішняе, яно выводзіцца”. Вельмі цікавіўся маімі прыступамі, ці спазмамі – хто яго ведае, як тут лепш будзе называць гэта, а таксама колькасцю спажывесмага нітрагліцэріну.

Наш лечурач пасьля маёй сустрэчы з прафесарам пачала рабіць абход сваіх хворых. Выпісала дамоў сімпатычнага Лазара Давыдавіча. Мне сказала, што на гэтым тыдні мяне яшчэ ня выпусціцца. А на наступным – ававязкова.

Па абедзе заходзіў Лёня Левановіч. Ад яго, звычайна, мала чаго даведаешся пра сапраўднае становішча ў выдавецтве. Толькі што і сказаў, што “быццам бы сёньня быў рэдакцыйна-выдавецкі савет”. Пытаю: “А як там новы загадчык?” У адказ чую ўжо трэці раз адно і тое самае: “Прывыкае”.

Так што сёньня не завозна было ў мяне. Дарэчы, і зрабіў вельмі мала: мала прачытаў, мала напісаў. Затое з гадзіну паспаў у абед. Пагляджу, як там будзе ноччу.

Марыя прынесла рыбы, яблык. Навошта? Я меў неасыцярожнасць сказаць, што прафесар Іваноў станоўча ставіцца да рыбы. Дык цяпер кожны дзень ратуеся ад яе. А адкуль яна даведалася, што Я. В. Бардзін нічога ня мае супраць сьвежага яблыка? Можа Алена Сяргееўна сказала?

Днямі я адклаў, каб болей, мабыць, ніколі не вяртацца да яго, верасьнёўскі нумар “Маладосыці”. Цэнзар АТ 12294. Цікава, я, здаецца, ніколі не згадваў пра гэта. Доўгія гады выходныя звесткі пачыналіся з кляйма цэнзара. Пасьля мы, съпецыялісты тыпу мяне, раптам заўважылі, што цэнзура атрымала, напэўна, недзе адтуль новую каманду: крыху маскіравацца. І вось “маскіруюца”. Сваё таўро ставяць ужо толькі трэцім элементам. Сыпярша “Зададзена ў набор” з датай, месяцам (арабскім лічбамі), і годам (дзьвюма апошнімі арабскімі лічбамі), з кропкамі паміж усімі трymа элементамі. Пасьля: “Падпісана да друку” з адпаведнымі лічбамі ўсіх тых трох парадкаў (прытым ававязкова ўсе лічбы двухзначныя, нават, калі, скажам, будзе 8 мая. У такім выпадку напішуць пасьля словаў “зададзена ў набор” ці “падпісана да друку” 08.05.85. И вось трэцім элементам ставяць пасьля той кропкі за годам знак, у дадзеным выпадку АТ 12294.

Дарэчы, перада мною два тамы выбранных твораў Яна Скрыгана. На іх у такім самым парадку стаяць розныя цэнзарскія нумары. На першым томе: АТ 12255, на другім АТ 12254. Як бачым, не зусім лагічная “пасъядоўнасць”. А ўся справа ў тым, што другі том на трэці дні падпісваўся цэнзарам “у друк!” раней,

чым першы (08.07:11.07). Заўважым, што не дырэктар, не галоўны рэдактар падпісвае ў друк, а цэн-за-ррр!!!!!!!

Гэты нумар “Маладосыці” прыцягнуў маю ўвагу перш за ўсё публікацыяй з дзёньнікаў апошніх гадоў Івана Шамякіна “Карэнін і галіны” (с. 10-87) з дзвевіццю фотаілюстрацыямі. Мушу адразу сказаць, што Івана Шамякіна ёсьць за што паважаць і пісьменнікам, і чытачам.

Пасыль тых славутых успамінаў гэтага аўтара пра Андрэя Макаёнка цяпер Шамякінскія мемуары чытаюцца з такой самай цікаўнасцю, як і яго раманы. Толькі тое, што зъмешчана ў гэтым 9-м нумары часопісу, гэта ж нельга называць дзёньнікам у класічным сэнсе. Гэта ня запісы падзеяў кожнага дня ці некалькіх дзён. Я менавіта так раблю. Але я не пазбавіў сябе права час ад часу вяртацца да рэтраспекцыі. І чым далей, tym яе будзе, мабыць, больш у мяне. Я мяркую ў свой дзёньнік умісціць ўсё сваё дзяцінства, карацей, – увесы дадзёньнікавы перыяд. Даць гісторыю маіх шматлікіх дзёньнікаў, пачынаючы з польскага. Але ж гэта павінна быць “дарэчы” згаданае і нейкім чынам звязанае з tym, што пішацца “сёняня”.

I. Шамякін жа ўсяго толькі ў васямнаццаці “дзёньніковых” запісах апісаў ледзь ня ўсё сваё жыццё (апроч хіба літаратурнага і палітычнага), жыццё сваіх бацькоў, іх сям'і і радні, а таксама жыццё сям'і выдатнай, сімпатычнай мне жанчыны Марыі Філатаўны, вернай, і думаю адзіна магчымай спадарожніцы Івана Шамякіна.

Вельмі падзяляю абурэнъне аўтара кнігі “Петраград-Брэст” – адразу ж з першай старонкі – tymi “сябрамі”, што кляліся да съмерці падтрымліваць, а тут, як запахла цэнзурнымі ўскладненнямі, дык адразу ў кусты. Да сць Бог, будзем ведаць гэтых сяброў. Думаю, адзін з іх А. Кузьмін, а другі – А. Маркевіч. Ёсьць, несумненна і іншыя.

Вось сёлета, напрыклад, наш Рыгор Барадулін літаральна ў-лад-ка-ваў на філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэту дачку нашага цэнзара Марыны Канстанцінаўны Высоцкай. Паглядзім, як гэты цэнзар будзе ставіцца далей да нас, цяпер ужо дабрадзеяў яе. Вось першае выпрабаваньне ім – прапусыціць без канфлікту Сяргея Палуяна. Я не хацеў бы, каб там нешта было страчана з таго, што сумленна падрыхтавалі Рагойшы, хоць Серафім, Варлен і Генадзь Шупенька ўжо дрыжаны.

Аўтар шмат разважае пра герояў сваёй апошняй кнігі, а заадно “гістарычнымі бандытамі” называў і іншых: цароў, Бекендорфа, Сталыпіна, Керанскаага і іншых. Нават пра Уінстана Чэрчыля напісаў: “Ну, Чэрчыль – гэта ўжо ладна. Усё ж саюзнікам быў! Значыць, інакш трапіў бы ў той, першы, бандыцкі разрад. Пры tym аўтар хваліць Сталіна (ён не бандыт!!!), што ён не пускаў “гэтыя персанажы... у кіно, у съпектаклі – ні-ні”.

I. Шамякін вельмі рады, што яму пазванілі ў бальніцу за ўвесы час аж сем чалавек. “Можа і не дарэмна я працацаў 26 гадоў у СП”, – аргументуе ён такую “масавую” ўвагу да сябе.

Я сабе адразу акрэсліў думку-пытаньне, што можа падрыхтоўка да 100-годдзя Янкі Купалы вялася “лакальна, з меншым размахам, з меншым пранікненнем у нізы, чым падрыхтоўка да 90-годдзя Купалы і Коласа. Ці мне так здавалася?”

Тут ужо я съведка: менавіта так хворому Шамякіну “здавалася”. Я быў членам рэспубліканскай юбілейнай камісіі да 100-годдзя і ведаю, што мы кожны раз нешта новае “выдумлялі”. Я добра ведаю, што было да 90-годдзя і што мы выдалі да 100-годдзя. Узяць хачы б маё дзецинча – факсімільныя выданыні першых кніг вялікіх паэтаў – “Жалейкі” і “Песняў-жальбаў”. Гэта я на Рэспубліканскай Камісіі ўнёс такую прапанову. Праўда, ня быў яшчэ ўпэўнены цалкам у посыпеху. Была нагода выпрабаваць на “Вянку” Максіма Багдановіча.

І “спроба” атрымалася на ўзроўні выставачнага съпецэкземпляра! А тыя агромістыя тамы, што часткова зробленыя нават у скуранным пераплёце. А помнік Янку Купалу ў Ляўках! Ды шмат чаго! Вось толькі не дазволілі мне выпусьціць альманах “Спадчына” з п'есай Вялікага Купалы “Тутэйшыя”. Сывіньні! Хамы! Малападобныя недачалавекі!

Пасыль раптам ён піша што “арганізацыйны ўзровень быў высокі, што было нададзена падзеі ўсесаюзнае значэнне”. А ў І. Шамякіна – гэта найвышэйшая ацэнка. Ён, бедны, ніколі, нідзе і ні ў чым не адчуваў сусветнага ўзроўню!

З мемуараў перад намі паўстае сапраўды добры, сімпатычны чалавек. За чалавечнасць, за гатоўнасць кожнаму дапамагчы і люблю яго. А не за творчасць! І не за прасавецкасць!

Этаяе апошняе, прасавецкасць, засланяе ўсё сапраўды чалавечае і ў яго асабістым, і ў яго грамадскім жыцці, і ў яго творчасці, значна зьядніла, адэбіліла яго творчасць.

Наконт “незавознасці” я пасыпшаўся. Сённяня яшчэ забягаў Лёня Дранько-Майсюк. Паедзе ў Іркуцк. Няхай паездзіць хлопец. Пакуль хочацца і сілы мае! Пасыль прыехалі нашыя “паўднёвяя паўночнікі” – Марына, пляменьніца, з Ілавайска Данецкай вобласці Алёна з мужам. Муж кіяўлянін. Вельмі прыгожы, культурны, выхаваны хлопец. Яны некалькі гадоў паслужылі ў ГДР (ён афіцэр), цяпер за той камфоркт кінулі на возера Ханку. Кажуць, зверху некалькі дамоў (тры ці чатыры), а зынізу – славутая Ханка. Цяпер, каб еўрапейцы не бунтавалі, не ўцякалі па ўсякіх прычынах, дык ім паказалі “тульскі пернік”: год службы ў тым дзікім краі будзе лічыцца за паўтара гады службы ў Еўропе. Этае раз. А па-другое, калі трывалі гады вытрымаеш там, гарантыва, што ўжо другі раз ніколі не пашлюць.

Во, як нялёгка трymаць цяперашнім моладзь у паршывых умовах! Малайцы хлопцы! Цяпер мы іх навучылі і вучым стаяць за свае чалавечыя права. Галоўнае, што мы дамагаемся, каб яны не прызнавалі розніцы ў правах чалавека і правах воіна, што ў Канстытуцыі няма спасылкі на тое, што служба ў войску рэгламентуецца іншымі, неканстытуцыйнымі законамі і актамі.

Алёна і Пятро, пакуль былі ў мяне (мы вельмі сімпатычна правялі з імі час), дзяцей – сваю “Леначку-Ігнаценачку”, як кажа Алёша наш, і таго самага Алёшу пакінулі ў скверыку бальніцы. Мы час ад часу глядзелі на іх. Яны нам махалі сваім рукамі.

17 кастрычніка 1985 году. Чацьвер. Наведаў мяне Леў Салавей – ляжыць паверхам ніжэй. За кароткі час ён скінуў 31 кілаграм вагі. Я ніяк не могу да яго такога прывыкнуць. Апрача “сваіх”, штодзённых, быў таксама і Анатоль Вярцінскі. Слаўны ўсё-такі ён чалавек. Добра, што я яго так даўно паважаю і так даўно, калі давялося, абараняў ад Паўлава яго “Чалавечы знак”. Вярцінскага творчасць заслугоўвае высокіх словаў. Канешне, ёсьць там і каньюктурная палова, але ж яна, лёгкаважная, зъляціць з якаснага зерня. Добра, што ня ўся творчасць плявелы.

Аднак вярнемся да “ўспамінаў” І. Шамякіна.

Бацькаў брат Трышка. Уступіў у камсамол і пайшоў съпіваць у царкоўны хор. “З камсамолу яго з трэскам выключылі”.

Маці мела рэдкае імя – Сынкляція. Была з багатай сям'і. Яе бацька некалькі разоў выбіраўся старастам сяла. А ў сяле ж 700 двароў ды яшчэ пасёлкі розныя. Этае стараства дзеду, вядома, тады не дараўвалі б, але “ўлічылі”, што сын яго Андрэй “аддаў жыццё за рэвалюцыю”.

Цікавы яшчэ дзядзька Павел – Сяўра. Яго гналі з усякіх пасадаў – з малых і пабольш. Ён, стаўшы старшынёю калгасу ў 30-я гады, хацеў шчыра арганізаваць

аплату працы калгасынікаў. “Але дайшло да райкому, і яго тут жа бяспумна прыбраўлі: паслалі некуды ў пажарную: давай пражакцерствуй на пажарах!”

Мог бы такі аўтар крыху больш напісаць пра калектывізацыю. Ён жа мусіў яе, праклятую Богам і людзьмі, добра памятаць. Ён піша “між іншым”, так сабе. Паслухаем: “Дарэчы, пра калектывізацыю. Я ня так блізка ведаў вёску, яе людзей, каб мяне гэта закранала (! – М. Д.). Помню хіба адно. Калі пачалося раскулачванье, бацька паведамляў маці як бы спалоханым шэнтам, што забралі Сядога ці Дубадзела”.

Вось і ўся Шамякінская калектывізацыя, усё раскулачванье – гэтая найвязлікшая трагедыя ўсяго сялянства сьвету за ўсю гіторыю яго існаваньня!

У Шамякіных неяк складлася даволі пікантная сітуацыя. Пётр Шамякін быў лесьніком, часта пераезджаў з месца на месца. І вось у 1944 годзе, не дачакаўшыся пакуль лясыніцтва яму паставіць хату, ён пачаў будаваць сабе яе сам: прыляпіў яе на краі пасёлку Чэхаў, “упісаўшыся” ў вуліцу”. А пасёлак няправільна лічыцца і дагэтуль рускім, Навазыбкаўскага раёну. Але хата стаяла на беларускай зямлі, у Добрушскім лясыніцтве. Затое хлеў стаяў на тэрыторыі дзірюх рэспублік. Да рускага сельсавету два кіламетры. Туды бацькі насілі падаткі і страхоўку. Але неяк у беларускай Карме дакапаліся да гэтай крамолы і прымусілі трymаць усе “дзяржаўныя” зносіны толькі з імі – за 15 кіламетраў. А трэба ж мець на ўвазе, што тады транспарту не было.

Мне цікавым выдалася апавяданье пра кітайца, якіх у маіх родных мясцінах не было і німа. Дык вось у вёсцы Маркавічы быў кітаец – ардэнаносец яшчэ з часоў грамадзянскай вайны. Гэты кітаец, цікава, так і не паступіў у калгас, “хоць яго разы два арыштуювалі”. І вось кітайцу не прадалі ў мясцовай краме лапату. “Лапаты былі дэфіцытам, прадавалі іх па сыпісе, лепшым людзям ці на нарыхтоўку яек”. Так аўтар без найменшай іроніі апраўдвае тыя (без)“парадкі” і нават ня ставіць у двухкосе такія тэрміны, як “лепшыя людзі” і інш. Мы ведаем, што падчас гэтых “лепшыя” – гэта былі тыя падонкі, што раскулачвалі, забівалі, гналі ў Сібіры ў Бутыркі, у Лубянкі, у канцлагеры, катаўвалі якраз нашых лепшых людзей і пазбавілі нас насення нашай эліты.

Гэты кітаец-“ардэнаносец” уклініўся ў апавяданье пра другога “ардэнаносца”, партызана часоў грамадзянскай вайны. Гэты, Скоблікаў яго прозьвішча – увекавечым і тут – працаў лесьніком у Воленцы. Адзначаўся тым, што “біў парубшчыкаў”. На яго “пісалі скаргі”. Падпісалі ў лясыніцтве загад аб звольненні, “а высяліць яго з леснічоўкі ня мелі сілы”.

І вось тады бацьку Шамякіна паставілі часова крамшчыкам у Пыхані. “Была картачная сістэма”. Малы Іван памагаў бацьку – увечары разъбіраў адрэзаныя картачкі на хлеб – асобна, крупы – асобна і г. д. Мяса і кілбасы, заўважае аўтар, ніколі не было”.

Малапісменны бацька за 4 месяцы “пратаргаваўся”. І “мусіў купіць цёлку, каб пакрыць нястачу”. Пайшоў зноў у лесьнікі.

Даволі цікавыя разважаньні І. Шамякіна пра свайго бацьку, пра дзеда, пра такіх сялянаў, што былі “па-свойму таленавітымі. Але не ў вядзеныні сваёй гаспадаркі!.. З такіх людзей ніколі не вырасталі багацеi, кулакі, нават пры са-мых спрыяльных умовах. Гэта катэгорыя тых сялянаў, якія да рэвалюцыі (ды і пасыля) папаўнялі армію пралетарыяту”.

І далей І. Шамякін цудоўна прасвяляе марксісцкі тээзіс пра “перадавы рабочы клас”, што вылупіўся з тых нягэлых. Ён кажа “На шахтах, заводах, дзе ня трэба было асабліва варушыць мазгамі, дзе за цябе думаюць майстры, інжынеры, з іх атрымоўваліся нядрэнныя рабочыя, нярэдка – вельмі добрыя рабочыя”. Аўтар зусім правільна і тлумачыц гэтую сваю думку: “Вядзенне ўласнай гаспадаркі патрабуе асаблівага арганізацыйнага таленту”. Гэтай катэгорыі аўтар не прысвоіў

парадкавы нумар. Але ж паводле яго логікі паставім яе першым нумарам (тыя “няўдачнікі” сяляне і “добрая рабочыя” – другі).

“Праўда, – кажа І. Шамякін, – была і трэцяя катэгорыя сялян, якіх... называлі гульгаямі. Такія ў сяле не багацелі і ў горад рэдка падаваліся”. Парадоксам нашага часу зъю́ляецца тое, кажа І. Шамякін, што з вёскі, з калгасаў, хлынулі ў горад менавіта дзьве першыя катэгорыі сялянаў: дзелавыя, ініцыятыўныя, таленавітыя і такія, як Міна (Іванаў дзед па бацьку – *M. Д.*), – шчырыя рабацягі, “цягучыя”. Першая катэгорыя, канчае гэты свой цікавы расклад І. Шамякін, калі і не выязджает, то выбіаеца ў начальнікі, у кіраўнікі, установаў розных хапае і на сяле, напладзілі больш, чым трэба. У сферы сельскагаспадарчай вытворчасці застаюцца, як правіла, трэція. Да сваіх традыцыйных заняткаў – сузіраць і філасофстваўцаў наконт кожнай зъявы – дадалі трэці “прыемны” занятак – браць чарку. Раней не было за што, а цяпер на “чарніла” кожны можа зарабіць...”

“Сям’я наша жыла на мяжы беднасці, – кажа Шамякін... – На першых курсах тэхнікума... я нярэдка галадаў. Прыязджаў дадому – і ў маці не знаходзілася шматка сала, ні масла, каб даць мне з сабой”.

Стыпендыя ў Івана была 60 рублёў, бацькаў аклад – 120. Але ён ня ўмееў карысташа неабсяжнымі землямі.

Настаўнік Шкаруба таемна ў лесе прачытаў дзецям верш С. Ясеніна. Мабыць, у гэты самы час цэлы курс Менскага педінстытуту быў арыштаваны за чытаныне Ясеніна. Многіх рассстралялі. Вярнулася мала, у тым ліку і Уладзімір Клішэвіч.

Даносы ў школе. Іван выпадкова драпнуў цыркулем спытак і прарваў вонкадку якраз на воку Сталіна. Данесылі. Ледзь апраўдаўся. Вывучаў дырэктар Букініч усю радаслоўную яго.

Вельмі кідаецца ў очы Шамякінскае вернападданства. Нават ён піша такую лухту: “Жылі бедна, але калгасам былі задаволены”. Гэта ў Карме. “Наш сусед бязногі Мікіта, інвалід вайны, не ўступіў у калгас, і бабуля мая асуджала яго”. Усе Шамякіны – “савецкія людзі”!!!

На дыпломную практику Шамякіна паслалі ў сакавіку 1940 году на цэментавы завод у Росі пад Ваўкаўскам. “Адбіралі тут у Заходнюю строга, у гарком камсамолу запрашалі. І недарэнна. Дыпломамі сваімі мы займаліся менш за ўсё... На заводзе мы зъю́ляліся вельмі рэдка. Але агітацыйную работу вялі актыўна... Нас выклікалі ў райком партыі, давалі заданыні, асабліва, калі пачалася кампанія па выбарах у Вярхоўны Савет... Ад гэтага мы адчуялі сваю значнасць. Адразу пасталелі”.

Пра гэта Шамякін напісаў у “Непаўторнай вясне”. Абяцае яшчэ вярнуцца да гэтай тэмамі.

Перад вайною. І ў калгасе сяляне, і ў саўгасе сяляне. Але тыя, што ў саўгасе, называюцца рабочым класам. А яму ж у саветаў заўсёды больш увагі. Шамякін піша, што нават у саўгасе “карціны паказвалі часцей, у той час найбольшшая ўвага была рабочаму класу”.

І. Шамякін у маленстве марыў пра ваеннную школу.

Адным з яго дзіцячых каханьняў была аднакласніца Маруся, якая нарабіла Івану сораму, паказаўшы хлопцам яго запіску з прызначэннем месца і часу спаткання. “Замест Марусі з-пад моста выскачылі “чэрці” з намазанымі мордамі, у зімовых шапках, вывернутых кожухах”. Бедны Іван вымушшаны быў скокнуць “у ваду ў сваіх лепішых штанах”, а пасля ісьці “ні з чым” дамоў аж 14 кіламетраў. 14 сюды і 14 назад!

“Маруся ў вайну выйшла замуж за лясьнічага, што служыў у немцаў. Яго асудзілі, саслалі.” Пасля вайны Івану давялося разам працаваць у Пракопаўской школе. “Была яна злой, сварлівай, сквапнай бабай, дрэннай настаўніцай...”

Мяне ненавідзела, але баялася: я быў сакратаром партарганізацыі, а на ёй пляма – муж нямецкі памагаты”.

Аўтар сцьвярджае, што ён “менш, чым хто з майго кола франтавікоў, выкарыстаў у творчасыці асабіста перажытае на вайне. Адна аповесыць “Агонь і снег”. Усё іншае... – падказана трагедый народа, герайзмам партызанаў і падпольшчыкаў. Подзвіг беларусаў – тэма невычэрпная”.

Лічу справядлівым назіраньне аўтара, што “рэзьніца паміж калгасамі і саўгасамі толькі ўёўная, тэарэтычная... Але ў практицы кіраваньня, асабліва ў першым звяне, раённым, паміж калгасамі і саўгасамі мяжа даволі ўмоўная”.

Хваліць аўтар гэтак званую Харчовую праграму. “Але ўсе... мерапрыемствы, рэарганізацыі не спрыяюць працесу, што нарастает з хуткасцю снежнай лавіны – самазнішчэння традыцыйнай вёскі з тыпова сялянскай псіхалогіяй і з бытам, які мала ў чым да нядаўняга часу мяняўся на працягу стагоддзяў... У гэтым плане нельга не прызнаць сілу нашых ідэалагічных сродкаў; здорава мы пастараліся, каб развязніць традыцыйную любоў селяніна да зямлі, і гэтак жа добра папрацавалі, каб прывучыць моладзь да новага жыцця – без гною, свінней, з гарачай вадой і прадуктовым магазінам на першым паверсе”.

Аўтар піша, як узбройвалі да вайны нават прафсаюзнага работніка ніжэйшага рангу: старшыня рабачкаму ў саўгасе хадзіў з рэвальверам.

“У саўгас прыехаў Старшыня ЦВК БССР Чарвякоў. Саўгас спецыялізуецца на вырошчваныні трусоў. Вырашалася мясная проблема. Дарэчы, праз год, калі Чарвякова не стала, трусінай ферма была закрыта як шкодніцкае пачынанне...”

Кіраўнікі саўгаса хацелі прагнаць малых – Чарвякоў дазволіў, каб мы хадзілі следам. Пасля я быў ашаломлены: хлопцы, не вучні, рабочыя, укралі з машыны картуз”.

Прыехаў неяк Шамякін у гэтую сваю дэпутатскую акругу, у Пракопаўку, да яго, вядома з рознымі пытаньнямі, скаргамі. Гэта “раздражняла сакратара райкому партыі Г. С. Шведаву. Найбольш абуральныя былі скаргі-просбы наконт цэглы “...бо побач, у Будзішчы, за тры кіламетры – раённы цагельны завод...”

“Мемуары” Шамякінскія ўсяляк даказваюць, ці заклікаюць гэта зрабіць, які ён страшэнна савецкі. І ён. І ўся яго сям’я. І сем’і яго сваякоў. Часам адчуваў горыч “паражэння”. Ён рыхтаваўся ў камсамол. “Я праяўляў асаблівую актыўнасць, па сутнасці, стаў навыбраным сакратаром, бо і настаўнікі і вучні прарочылі мне гэтую ганаровую пасаду, калі арганізацыя будзе створана”.

І вось у Церахоўцы, у райкоме камсамолу ўсіх прынялі ў члены камсамолу, а Івана... толькі ў кандыдаты. “Боль крыўды помню дагэтуль. Назад не вяртаўся разам з усімі, ішоў адзін, як воўк, і глытаў слёзы.” А не прынялі яго ў камсамол тады, таму што яго бацька... служачы. Бацька таксама быў пакрыўджаны. Ён кричаў: “Які служачы – ляснік? Ён – горш за шахцёра. Лесаруб. Пажарнік.”

Але такія былі тады савецкія законы і правілы. Яны і цяпер дзікія. Праўда, памянялася на лепшыя ў тых, відавочных формах жыцця, затое яшчэ мацнейшымі сталі ў іншых, напрыклад, у цэнзурных.

Пра Макаёнка: “...нічога не адбывалася, што магло б прадоўжыць яго літаратурнае жыццё, яго думкі. Сумна ад таго, што людзі, якія кляліся яму ў дружбе, так хутка забываюць свае клятвы. Горка”.

“...Я зусім ня маю запісваць падзеі кожнага дня, тым больш літаратурныя. Бледныя яны, гэтыя падзеі.”

А вось гэтых два абзяцы – ладны кавалак – мне хочацца цалкам выпісаць.

“У Церусе квартаравала італьянская часць. Салдат прыйшоў у двор да Кротавых і хацеў рэквізаваць адзінага парсючка. І тут адбылося незвычайнае: пяцідзесяцігадовы Філат (бацька Марыі Філатаўны, жонкі І. Ш. – М. Д.), маленькі, худзенькі чалавек счапіўся біцца з адкормленым акупантам. Вольга

і Маша ўбачылі гэтую жахлівую для іх сцэну, калі на крык італьянца ў двор убеглі іншыя салдаты. Дочки аbamлелі: канец бацьку, застрэляць. Але італьянцы – вясёлы народ! – абкружылі задзір, што качаліся ў пяску, у курыным памёце, і пляскалі ў далоні, кryчалі “бравісіма!” то свайму сябру, то селяніну – у залежнасці ад таго, хто каго падмінаў пад сябе.

Парсюочка бацька ўратаваў. У той раз. А праз колькі дзён італьянцы ўсё роўна ўкралі яго. Вясёлыя і гуманныя, яны ў той жа час былі адмысловымі злодзеямі. Немцы парабана, адкрыта рабавалі, італьянцы ўпотай кралі, для іх гэта было нешта накшталт спартыўной гульні. І свае, і суседзі адзінадушныя ў вывадзе: счапіўся б гэтак наш чалавек з немцам – не было б яму літасці, верная смерць чакала, можа, нават пакутлівая”.

Прававерны Шамякін, што атаясамлівае сябе з рэжымам, піша: “Буржуазныя ідэолагі вывучылі і ведаюць слабасці чалавечай пsіхалогіі. Спажывецкі бум, які пракаціўся, што цунамі, у апошнія два дзесяцігоддзі, нямала разбурыў з таго, што было закладзена, збудавана намі ў душах людзей у першыя дзесяцігоддзі рэвалюцыі. Гэта, бадай, адна з самых значных дыверсіяў супраць камуністычных прынцыпаў, самая прадуманая і самая непрыкметная, хітрая. Тут ніводнага дыверсанта не зловіш за руку. Нібыта ўсё робіцца само сабою. Проста мы не выявілі гэтай хвалі на стадыі яе зараджэння і нічога не маглі паставіць на яе шляху, калі непрыкметная, як і цунамі, яна набірала сілу. А цяпер мы расчышчаем друз ад тых разбурэнняў, якія яна зрабіла”.

А вось цікавая выснова: “Дзеці паміралі там, дзе панавала спрадвечнае сялянскае дзікунства, дзе нічога не работаліся, каб пераадолець яго. І калі жанчына-маці адносілася да іх па прынцыпу: “Цэлы будуць ці “Бог даў – Бог узяў”. Калі ў хаце не было выпрацавана стагоддзямі ладу, таго ладу, пра які хораша напісаў В. Бялоў, калі добра не мылася, не прыбіралася і дзеці елі з адной місکі з кошкамі, адным словам, як кажуць цяпер, адсутнічала здаровая сялянская санітарыя, – у такую хату часта заглядвалі кашчавая.

Яшчэ Шамякін прасавецкі: “Завяршылася калектывізацыя. З-за супраціўлення кулацтва і з-за немалых перагібаў у правядзенні гэтай сацыяльна-эканамічнай рэвалюцыі на сяле, галоўным чынам з-за рэзкага зніжэння колькасці жывёлы, стварыліся значныя цяжкасці з харчаваннем. У краіне была ўведзена картачная сістэма...”

Вольга была найстарэйшая ў Кротавых. Але не любіла яна расказваць пра асабліва савецкія, асабліва галодныя гады. А аднойчы “у яе вырвалася, і сказала яна не без гордасці, не без стоеней пахвалы і сабе, і малодшай сястры, і брату: “А ў трыццаць трэцім ніхто з нашых дзяцей не апух. Некаторыя з бацькамі і маткамі – апухалі. Лес нас карміў, рэчка у нас, калі не ляніца, з голаду не памрэш”.

А вось Маша, расказвала: “Елі ў туу цяжкую вясну ўсё: “сасновую “кашу”, маладыя парасткі, “пучкі”, шчаё, але асабліва падтрымлівала рыба, якую ўмела лавіў дзесяцігадовы Мікалай”.

Іэта так расказваюць кабеты – і зусім непісьменныя і крыху больш адукаваныя. І сэрца сціскаеца ад болю калі гэта чытаеш. Але вось паслухаем гэтага надта ўжо савецкага пісьменьніка Івана Шамякіна: “Дарэчы, пра год трыццаць трэці. Вясна гэтага году была кульмінацыяй цяжкасцей “вялікага пералому”. Як вядома, найбольш перажывала Украіна. Натуральная, нястачы адблісія і на паўднёвых раёнах Гомельшчыны.”

Гэта ж трэба так. Ды як так можна. 7 мільёнаў вымерла украінцаў, уміралі яны і на прызбах беларускіх хатаў. А ён, “пісьменьнік” ацаніў: “як вядома, найбольш перажывала Украіна”. Ды хто ты пасъля гэтага, анучча ты чырвоная!

Я не люблю і ня ўмее лаяцца. Увесь наш род такі. А тут варта было бы загнүць

такое на гэтага прыстасаванца. Вось новае яго блюзнерства: “Было голадна, але свабодна. Шырока адкрыліся дзвёры ў вялкі свет навукі (!!! – М.Д.). Што гэта за “свет навукі” мы ўжо бачылі па гэтых “мемуарах”: і ў Шамякінавых, і ў Кратовых, і ў іх суседзяў было безыліч дзяцей. І ніводзін не вывучыўся на буйнога сыпецыяліста. Адзін Іван стаў пісьменнікам. Але ж пісьменніцкі съверб находзіць на чалавека незалежна ад адкуацыі.

Сёе-тое можна выцягнуць і з гэтых чырвоных ашмоцьцяў: “Выходны быў адзін – нядзеля. А законы суровыя: за прагул пад суд”. Але ж паслухаем вер-нападданіцкую споведзь: “Ды і сумленне не дазваляла зрабіць прагул.” І даводзілася галоднаму дзеячу па 60 кіламетраў у дзень мясіць палескую гразь! Божа мілы! Дзе Ты быў тады? Дзе Ты ёсьць цяпер. Пакарай. Хоць заднім чыслом гэтых “народных дабрадзеяў”, гэтых крывавых катаў. Прыбяры Ты іх з нашае далейша дарогі!

Здаецца я ўжо занатаваў недзе, што стыпендыя ў Івана была 60 рублёў, а “французская”, як яе тады называлі, булка за 72 капейкі, грамаў трыццаць (сто грамаў на тро разкі) цукру, растворанага ў чыстым кіятку (на чай мала хто траціўся), лічылася шыкоўнай вячэрай, святочнай...”

Зноў споведзь камунара: “...Божа, якія мы былі бедныя! І якія багатыя цяпер! І яшчэ часам выказываем нездаволенасць!”

Іван, як бачым, час ад часу дае і ўспаміны іншых членаў абедзивюх сем’яў. Вось найменшая з Машыных сясыцёр Клава – яна помніць, “калі фронт набліжаўся ў 1943 годзе – хаваліся ад карнікаў, якія адступаючы, злосна распраўляліся з насельніцтвам. Некаторая частка церушанаў не схавалася ў лесе, засталася ў вёсцы. Усіх іх, сорак восем чалавек, загналі ў драўляную царкву і спалілі. Не зыліваліся нават над сем’ямі паліцэйскіх”.

Божа, няўжо яшчэ калі дапусыці такое?! Як мог Ты тады даць такую волю фашыстам і камуністам!?

Шамякін расказвае, што ў 1946-1947 гадах не заўсёды ў іх з Машай быў нават хлеб. Хоць які гэта быў “хлеб”? – з мякінай і іншымі прымесямі. А “на паёк часам прадавалі не муку, а збожжа, яго трэба было змaloць. Малолі на самаробных млынах... Круціць такія хатнія жорны вельмі цяжка. Машы адной не па сіле. Хадзілі ўдваіх. Помню, што для мяне гэта была самая пакутлівая работа. Ня толькі з-за цяжкасці. Яна абраражала мяне. Млыны меліся ня ў кожнага. Бліжэйшы – знаходзіўся ў сям’і, дзе былі мае вучні. Яны глядзелі, як настаўнік ablіваецца потам, і – што думалі. Пасміхваўся і гаспадар: “Весялей круці, Пятровіч!” Мне здавалася, што занятак такі, як нішто іншае, прыніжае і аўтарытэт настаўніка, і аўтарытэт сакратара партарганізацыі...”

Вось, высыяляеца, чаго саромеўся камуніст Шамякін! Каб не пабляк яго сакратарскі аўтарытэт... Дык вы там усе камуністы: вырашылі б “бяз сораму” вазіць усе “пайкі”, ссыпаўшы ў адзін меж, змaloць там на сапраўдным млыне ў Церусе, а паслья разважыць на тыя пайкі.

Філасофія Марыі Філатаўны: “Менш багацьця – лягчэй паміраць.” “Часам яна палохае мяне сваёй шчодрасцю: гатова раздаць усё, – прызнаеца Іван Пятровіч.

I. Шамякін: “...Я даўно заўважыў, што ў навуку падаюцца прагматычныя жанчыны, менш адданыя сям’і, эгаістичныя, самалюбівія”.

Клаўдзія Філатаўна атрымала дыплом медінстытуту з адзнакаю, магла б быць вучонай. Але паехала за хлопцам у глыбінку, у Краснапольле, да хлопца, які некалі разам з ёю канчаў медвучылішча і там працаваў фельчарам у сяле. Паслья Аркадзь скончыў сельгасінстытут і рабіў аграномам у Краснапольлі.

Вясельле іх згулялі ў кватэры Івана Пятровіча – “немнагалюднае – чалавек трыццаць сваякоў, аднакурснікаў, але шчырае і вясёлае”.

За свата быў Андрэй (Макаёнак, канешне).

Аўтар расказвае, як ён на сваёй машыне вёз з Менску ў Краснапольле Клаву ўжо з дзіцем. “Спынліся ў Фарцы – падбеглі бабулі: “Бацюшка ў царкве не хрысціць – холадна, у сваім даме...” Пасля, часта едучы з Наташай-школьніцай па гэтай дарозе, я жартаваў: “Вось тут, Наташа, мы цябе хрысцілі”.

Гэты аўтарскі “досьціп”, аднак, вельмі красамоўны. Перш за ўсё тым, што рэлігія перасыледуеща ў СССР: каб пахрысьціць дзіця, трэба ехаць на край съвету, туды, дзе цябе ніхто ня ведае. І людзі, жыхары тых шчасльвых, адзінкавых на сотні кіламетраў вёсак, дзе ёсьць царква, прывыклі ўжо да таго, што, калі ў іх вёску ўяджаета машына з немаўляткам, значыць, вязуць яго хрысціць. А гэта, у сваю чаргу, съведчыць, апроч усяго, што бацькі “пры пасадах” съпецыяльна едуць выкананць свой хрысціянскі абавязак туды, дзе іх ніхто ня ведае, інакш страцяць пасады свае.

I. Шамякін згадвае пра свайго сына Сашу. А ці бачыў я яго хоць раз?

Мяне, ураджэнца Заходніяй Беларусі, нямала зьдзівілі “разважаныні” Івана Шамякіна і пра мой Край і пра яго каланізацыю савецкім імперыялізмам у 1939 годзе на падставе дамоўленасці з нямецка-фашысцкім імперыялізмам.

Аўтар першы раз згадвае тут пра гэта ў сувязі са сваёй “дыпломнай” практикай на заводзе пад Ваўкаўскам, цяпер гэта ў сувязі з Машыным і Клавіным братам Колем. “Коля рана пачаў курыць, лазіць па чужых садах, пратускаць заняткі ў школе... Таму пасля сёмага класа і пайшоў у вучылішча ФЗН (фабрычна-заводскага навучання, – М.Д.)... Вучыўся на электрыка”. І вось гэты съпецыяліст “паехаў на працу ў Заходнюю, у Ліду”.

Адчуваючы ўсёды і заўсёды адказнасць са савецкага чалавека (тым больш за свайго сваяка), Іван Шамякін імкненца рабіць яго маральна вышэйшым за людзей “чужога свету”. Ён піша, што пазнаўны “радасці самастойнага жыцця ва ўмовах асяроддзя, якое жыло па законах старога свету, прыйшла да яго поўная сталасць, разуменне каштоўнасцей ранейшага жыцця, і характар яго ўвайшоў у сваё натуральнае рэчышча”.

Пасля гэты Мікалай загадваў фермай у роднай Церусе. Аўтар часам прыязджайду да яго. “Работа на ферме, – кажа I. Шамякін, – для загадчыка пачыналася ў пяць раніцы і канчалася ў лепшым выпадку ў дзесяць, адзінаццаць вечара. За месец праўбывання на адпачынку я мог пабачыць швагера толькі хіба на ферме ці на партыйным сходзе, які я стараўся не пратусціць, – вывучаў жыццё, жыў проблемамі сяла”.

Апошнія слова маюць істотнае значэнне для характарыстыкі сапраўднага прасавецкага пісьменніка-апалагета. Толькі такія, адданыя ладу “пісьменнікі”, і дасягнулі ўсяго, чым разъмяркоўвае гэты лад. І яны не дазваляюць крытыкаўцаў яго хібы, хваробы, яго антызаконных дзеяньні. Вось паслушаем яго самога. Той самы Мікалай “ніярэдка скептычна хмыкаў... з маіх вучоных разважаньняў, як лепш наладзіць сельскую гаспадарку!.. Мяне гэта часам закранала”. Аднак Мікалай – сваяк. А родныя і сваякі Івана Шамякіна – “усе савецкія людзі”. І аўтар канстатуе: “Але да яго гонару – Мікалай ніколі ня быў крытыканам. Ён ніколі не ганіў агулам усё ў сельскай гаспадарцы, як робяць некаторыя з тых, хто спажывае хлеб, а не росціць яго. Ён падказваў “канструктыўныя хады” – са сваіх сялянскіх пазіцыяў”.

Канешне ж, не сакрэт, што Шамякін і яго родныя шчыра шукаюць лекі канаючаму. Бо бачыць яго ў труне – азначала б для іх непапраўную трагедыю. Праўда, Мікалай мог бы нават разбагацець. Ён, аматар сывінагадоўлі, казаў: “Каб усе гадавалі столькі свіней, як я, мы ня ведалі б, куды дзяяваць мяса”. Ну, а што было б з самім Шамякіным? На Мікалаевы тавар попыт – вечны. А на Шамякінскі?

Мікалай нечакана гіне.

“З вечара і ўсю ноч старыя жанчыны чыталі каля труны псалмы, – успамінае аўтар.

“Можа не трэба? – нясмела сказаў я Машы. – Камуніст...

“Ваня, гэта не яму трэба. Вользе, Надзі... Гэта дае нейкае супакаенне. Цэлую ноч будзем сядзець”.

Гэтая, ледзь не заключныя, слова “Дзённіка” вельмі станоўча харктырызуюць верную сяброўку Івана Шамякіна, сапраўды цудоўнага, разумнага чалавека, Марыю Філатаўну. Паміж імі фактычна ж адбылася адкрытая, жорсткая і бескампрамісная дуэль. І ў ёй перамагла Марыя Філатаўна. А яна ж ведала добра, што яе вялікага мужа – камуніста, члена Цэка, дэпутата і гэтак далей – па галоўцы не пагладзяць, калі дазнаюцца, што ў яго прысутнасці адбываліся нейкія рэлігійныя цырымоніі. У яе аказаліся нейкія свае духоўныя каштоўнасці, якія яна ў рашаочую хвіліну ставіць вышэй ягоных ідэалагічных, а фактычна меркантыльных прынцыпаў.

На гэтым першая частка друкаванай радаслоўнай Івана Шамякіна скончылася (І. Шамякін. Карэнні і галіны. З дзённікаў апошніх гадоў. – “Маладосць”, 1985, № 9, стар. 10-87).

У цэлым гэта сумленныя апавяданы, сумленныя ўспаміны. Але істотная загана іх – празмерная саветызацыя.

25 кастрычніка 1985 году. Пятніца. Затэлефанаваў Сяргей С. (Сяржук Сокалаў-Воюш – рэд.) Папрасіў сустрэчы, каб паказаць сваю эпічную паэму. Я даўно ўжо чакаю яе: радкоў з сотню ён сам прачытаў мне, стоячы ў Стайцах перад аўтобусам. Я вяртаўся тады з Нясьвіжу. Тоё, што я пачуў, зрабіла на мяне выключна добрае ўражаныне: “Маём сваю “Калевалу”!” С. тады ўжо мне паведаміў, што ён неўзабаве пакідае свой музей “далёка ад Менску” і вяртаецца назад. Яго вымушаюць гэбісты. Наконт сустрэчы я сказаў, што а другой палове дня зьбіраюся пайсьці ў выдавецства, каб павіншаваць з юбілеем Валодзю Паўлава. У сувязі з гэтым зьбіраўся перанесьці нашую сустрэчу з С. на панядзелак: тады ж я ўжо буду на працы. Пасьля неяк у гаворцы я даведаўся, што хлопец пераехаў такі ў тое “далёка ад Менску” і ня можа кожны дзень сюды ездзіць. І я адразу прызначыў сустрэчу прама нават не на сёняня, а на “тэтую мінуту”. Расказаў, як і чым дабрацца да мяне. Ён сказаў, што прыедзе з В.В. (Вінцуком Вячоркам – рэд.) Абодвух гэтых хлопцаў я даўно палюбіў. Я захапляюся іх грамадзянскай мужнасцю. І гатоў усё зрабіць, каб яны ў будучым прынесылі як найбольшую карысць свайму грамадству.

У мяне быў у гэты час Коля. Мы дамовіліся, што сустрэча мая з імі павінна праісці без яго, але ж пачацца – з ім. Так і зрабілі. Коля іх сустрэў, распрануў, прадэмансстраўшы, што ён у мяне свой чалавек (мне сапраўды з ім заўсёды добра). З Сяргеем і Вінцуком мы былі гадзіны дзівье – мінімум. У Сяргея забраў два экземпляры эпічнай паэмы “Асілкі Белабога. Быліца пра Шыбара” Стар. 1-138. На апошній старонцы пазначана: “Менск–Наваполацк–Смольня–Наваполацк. 1983-1985 г.г.” Сяргей выказаў жаданыне выдаць гэту рэч, як і ўсё астатніе, пад аўтарствам: Сяржук Сокалаў-Воюш. Я сказаў, што гэта яго права, паабяцаў падтрымку.

У прынятых рукапісі, як я сказаў 138 старонак. Але гэта толькі першая частка – 3500 радкоў. А ўсяго павінна быць пяць частак – прыкладна роўна-значных у аб'ёме.

Першае ўражаныне ад паэмы – добрае. Сяргей кажа, што прадмову напісаў бы да паэмы Ніл Гілевіч. Некалі ён быў кіраўніком Сярожавай дыпломнай працы. “Дыпламатычныя” адносіны падтрымліваюцца паміж ім і дагэтуль нармальныя.

Я парай ё Сяргею, каб яны, прынамсі з Сяргеевага боку, хоць пакуль, заставаліся добрымі.

Паслья Сяргей сказаў, што ў яго ёсьць 1000 радкоў “нармальнай” паэзіі. Я неяк не надаў адразу гэтаму значэння, сказаў нешта, што нікога ні да чаго не абавязвае.

Вельмі прыемным субяднікам па ўсіх пытаньнях быў Вінцук. Я яшчэ больш палюбіў гэтых хлопцаў. Мы горача разьвіталіся. Праўда перад тым, як разбегліся, я высьвятліў, што Сяргей не напісаў ні заяўкі, ні анатацыі. Я прапанаваў яму гэта зрабіць.

Паслья вечарам вымушаны быў зноў яго шукаць па тэлефоне. Я даведаўся, што ён у школе не працуе, што яго толькі працоўная кніжка ляжыць у рэдакцыі наваполацкай газеты, ён быццам там праведзены ў якасці пазаштатнага

карэспандэнта. Гэта амаль ніякіх заробкаў не дае.

Я зрабіў яму новую прапанову, каб неадкладна высылаў тую тысячу радкоў, і, можа, мы іх прапусыцім хутчэй, чым паэму. Паэму трэба планаваць па ўсіх правілах, а там, можа, якая шчыліна створыцца нават сёлета.

Гэта акрыліла хлопца. Бедныя, бедныя мае калегі: за ўсім імі палюе кадэбэ. Гэта яно і не падпускае іх да працы, ганяе з месца на месца.

26 кастрычніка 1985 году. Субота. З раніцы чытаў Сяржукову паэму – выдатна. У 10 гадзінаў Марыя на Мішавай машыне павезла мяне на дачу. Ёй хацелася паказаць, што яны там зрабілі, ды і мне таксама хацелася зірнуць адным вокам на ту ю непатрэбную мне гаспадарку. З намі ездзіла Галія-Вялікая і Алёшка (сястра жонкі з унукам – рэд.). У яго сёньня імяніны. Яму дазволілі “пасядзець за рулём і “пакіраваць” ім. Гэта быў яму найвялікшы падарунак. Тую “дачу” мы засталі ў поўным парадку. Наша нават найпрыгажэйшая, бо Ірынка ж яе “расыпісала”: зрабіла адну карціну на ўсю сцяну ад вуліцы, а другую – на уесь тарэц веранды – ад агароду. Усё пафарбавана, усё прыбрана, усё блішчыць.

Некалькі дзённых гадзінаў правёў з Міколам. Гэта былі важныя і нечаканыя для мяне гадзіны: Мікола (хто б мог падумаць!) адгаворваў мяне ад найгалоўнейшай маёй задумы, што павінна ажыццяўіцца ў бліжэйшы час. Яго аргументы: у савецкай аntyдэмакратычнай дзяржаве мяне зынішчаць, калі не фізічна дык маральна. Я сказаў, што “любое маё “зынішчэнне” дасыць усім вам магутны маральны стымул” і козыр весыці тую справу, якая знаходзіцца ледзь не



Міхал Дубянецкі з унучатым пляменінікам Аляксеем.

ў бязвыходным тупіку. Весьці і, можа, чаго-небудзь дамагчыся. Са съязымі на вачах ён даводзіў, што я ў цяперашнім майстANE станові патрэбны і культуры беларускай і яе сапраўдным дзеячам... Вось яго тырада! Быццам бы логіка ёсьць, а не пераконвае мяне. Мне хочацца больш актыўных дзеяньняў, – вядома, у рамках Канстытуцыі. Сыпецыальна падкрэсльваю гэта, каб ніколі фашыстуючыя камуністы не маглі мне (ці нам) нешта незаконнае прыпісаць...

27 каstryчніка 1985 году. Нядзеля. Выпісаўся са шпіталю з незакрытым лістком – лістком непраздольнасці. Двойчы прыходзіла дадому ўрач, адзін раз – загадчыца аддзялення паліклінікі. Усё “слухалі”, пальпіравалі, глядзелі быццам так, як трэба. Рэцэнты кожны раз пакідаюць так рублёў на 12-15! Такая “бясплатнасць” лячэння мяне заўсёды “ўміля”. Прычым вельмі часта таго, што трэба ў першую чаргу, як, скажам, сустак фортэ, няма. І напогул я паглядзеў, што ўсе нармальныя лекі, як правіла, замежныя. Вядома, часцей за ўсё югаслаўскія, венгерскія, польскія, гэдээрскія, чэхаславацкія. З капітальнічных краінаў няма – на здароўе “свайго” народу шкадуюць валюты.

Што ж датычыць “савецкіх” лекаў, дык я бачыў у бальніцы, як хворыя ад іх адмаўляюцца, усяляк просяць урача выпісаць, напрыклад, не анапрылін, (СССР), а абзідан (замежнае). Дарэчы, у мяне цяпер анапрылін, бо абзідана мяма ў аптэцы (жах).

Значыць, мяне выпісалі ўжо на працу. Заўтра, 28 каstryчніка, у панядзелак, іду. Іду пасьля перапынку з 7-га верасьня.

Дай Бог, каб усё было добра са здароўем. Па працы ўжо вельмі засумаваў. Столікі яе назібралася! І ўсё таій, што без мяне ня будзе зроблена – баяцца, чакаюць мяне. Хапае і такога, што трэба “адрабляць” назад – бо зроблена было, каб дагадзіць тым самым “пу”.

29 каstryчніка 1985 году. Атрымана адносіна ад гэтага ж чысла (№ 02 – 14/3533) наступнага зъместу:

“Дир. изд. МЛ т. Д-му М. Ф.

Во исполнение реш. дир. ор-в ГКИ БССР поручает изд-ву МЛ подг. и вып. в 1986 г. сб. антирелигиозных произведений Я. Купалы, Я. Коласа, К. Крапивы, М. Лынькова, К. Чорного, др. бел. писателей. Изд-ву “Б-сь” предусмотреть выпуск в 1986-1988 гг. по 1-2 плакату атеистической направленности.

Принято к свед., что при подгот. к изд. атеистич. л-ры в ней должны находить отражение вопросы противодействия попыткам классового противника использовать церковный юбилей для новых идеологических диверсий против нашей страны, враждебных нападок на сов. строй, внутр. и внеш. политику КПСС и Сов. г-ва. В связи с этим в перв. плане выпуска л-ры, назв. тематики, следует предусмотреть выпуск книг, брошюр по критике богословских, клерикальных и буржуазно-националистических толкований места религии в истории нашей страны, об обеспечении свободы совести в СССР, о богатстве безрелигиозной духовной жизни сов. людей, гуманных целях атеистического воспитания.

Председатель М. И. Делец.

Исп. Кузьмич В. В.”.

Неяк трэба будзе хоць з большага падлічыць, колькі за апошнія гады атрымана такіх дэрэктываў, як яны намі “выконваюцца”. А я магу ганарыцца тым, што пакуль нам удаецца ўхіляцца ад выкананання гэтых “канстытуцыйных” “парадаў”.

Цікавы дакумент перадаў мене ўчора. Ён датычыць ужо справаў нацыянальных, датуецца таксама гэтым месяцам: 11. 10. 85. (№02-14/3331):

“Дир. изд. МЛ т. Д-му М. Ф.

В письмах в директ. органы республики неоднократно высказывалось мнение о недостаточном внимании к изучению бел. яз., его использованию в оформлении городов, поселков, рекламы, товаров народного потребления и т. п.

В свете директ. ук-й по данному вопросу ГКИ БССР поручает всем изд-вам республики при тематическом планировании общ.-полит. худож. и др. лит-ры строже учитывать языковое соотношение выпускаемых книг, брошюрок, плакатов, буклетов, открыток.

Просим информировать ГКИ БССР о принимаемых мерах к 16 декабря 1985 года.

Председатель М.И.Делец.

Исп. Яцко В.Н.”

Думаю, что гэтым, з дазволу сказаць “документам” тыя “дырэктыўныя органы”, на якія ідзе спасылка, вырашылі засланіцца ад важкіх і законных патрабаваньняў “увагі да вывучэння беларускай мовы, яе выкарыстаньня ва ўсіх сферах жыцця рэспублікі”.

А чаго патрабуе Дзяржкамвыд “у сьвятле дырэктыўных указаньняў па гэтаму пытаньню”? Прама скажам: не багата. Можна нават сказаць, што гэта “антыпатрабаваныні”. Прыйгдаем, як заўвагі, што былі нам дасланыя пасыль аблеркаваньня ў ЦК КПБ праектаў і планаў выпуску, і рэдакцыйнай падрыхтоўкі на 1987 год. У іх, як вядома, было патрабаванне павялічыць выпуск выданьняў на... рускай мове за кошт памяншэння выпуску беларускіх выданьняў!!! Саюзны Камітэт ужо некалькі гадоў запар даводзіць да нас гэтае саме патрабаваньне. Дык цікава, што 16.XII. г.г. адкажуць Дзяяльцу яго выдаўцы, апрача, вядома, Дубянецкага?

Я падрыхтую і дашлю сумленны выклад маіх поглядаў на становішча беларускай мовы ў рэспубліцы, у тым ліку фрагментам пакажу “выкарыстаньне” яе ў выдавецкай справе.

Мяне крайне зьдзівіла В-ва абыякавасць да гэтай праблемы. Я пазнаёміў яго з ёю праз М-лу. Затое я выразна адчуў яго, В-ву незадаволенасць маімі выхадамі на яго. Ён быццам бы прызнаў іх занадта адкрытымі і небяспечнымі.

Ну, дарагі В-к, мы і так робім страшэнна мала для справы. З такімі тэмпамі, з такою колькасцю і людзей, і зробленага, ды з такою “звышкансьпрацыяю”, якой ты хацеў бы, мы яшчэ і пасыль двухтысячнага году будзем жыць у чужамоўнай дзяржаве, у чужамоўным асяроддзі, без сваёй гісторыі, без сваёй культуры!

Затэлефанаваў МК. Падзякаваў, што я аператыўна, хоць і хварэў, вырашыў пытаньне з выданьнем у яго афармленын пазапланавай літаратуры. Расказаў пра свае планы. У тым ліку і пра будучую “экспазіцыю”, прымеркаваную да выходу паэтычнага зборніка “Быў, ёсць, буду...” Ул. Каараткевіча.

Абмяняліся з ім думкамі наконт “дзяржаўнага” “пашырэння беларускай мовы. Гэтым, бадай, і скончыўся мой сёньняшні дзень. Але ж на працягу яго былі яшчэ значныя падзеі. Сярод іх: размова з любімым мною Янкам Брылём; сустрэча з Верай Палтаран і Галінай Гарэцкай. Усе яны выказаўляю радасць з прычыны майго выздараўлення, шчыра прасілі “зразумець, што я не належу толькі сабе, але вельмі патрэбны многім” і таму мушу гэта ўлічваць...

Працяг будзе.

Васіль Быкаў



...Вядома, не ва ўзнагародзе справа.

Такі чалавек не з-за ўзнагароды
робіць вялікую справу.

Тут трэба глыбей разумець...

Прыклад далёкага сябра

Апавяданье

Слова ад “Дзеяслова”

...Жыцьцё нястомнна дорыць сюрпризы-нечаканкі. У прыватнасці – творчыя.

Больш за пяць гадоў “Дзеяслой” друкаваў літаратурную спадчыну народнага пісьменьніка Беларусі Васіля Быкава. Яго проза ўвекавечаная ў восьмі томах Поўнага 14-томнага збору твораў. І вось знаходка, якая прынцырова асьвяталие пачатак шляху пісьменьніка: знайдзены першы беларускамоўны мастацкі тэкст Васіля Быкава, знайдзены дзяякуючы нястомнным турботам Ірыны Міхайлаўны Быкавой і – памяці ды павазе сяброў творцы.

Вядома, што адным з першых захавалася апавяданье Васіля Быкава “В тот день” (было апублікаванае па-расейску ў “Гродненской правде” ў 1949 годзе). А вось беларускамоўнае “Прыклад далёкага сябра”, зарэгістраванае ў рэдакцыі ў лістападзе таго ж году, засталося толькі ў архівах. Дзевяць машынапісных старонак з густымі рукапіснымі аўтарскімі праўкамі

Публікацыя
Ірыны
Міхайлаўны
БЫКАВАЙ.

захаваў ад нябыту колішні адказны сакратар газеты Мікола Аўчароў. Вось як згадваў пра яго ў сваіх мемуарах сам Васіль Быкаў: «...карэктарам і стылістам працы хапала, і наш рэвізійны карэктар Мікола Аўчароў бясконца канфліктаваў з усімі, адстойваючы «съячэнныя» нормы расейскай граматыкі... Былы настаўнік, адмысловы грамацей, верны рыцар газетнай пісьменнасці. Змагар. За тое яму і перападала, [што] зрабіла яго нярвовым і падазроным. Але па ведах граматыкі ў рэдакцыі яму не было роўных. ... Гэта быў увогуле чалавек... наскрозь нешчаслівы. На пачатку вайны трапіў у палон, перажыў шмат гора-бяды, а як выбавіўся на волю пасъля перамогі, на радасці выпіў «не таго» съпірту і ледзьве не асьлепніў. Да таго ж выявілася, што яго даваенная жонка ня стала чакаць зыўлага ў палоне мужа і выйшла замуж за палкоўніка-чжкіста, а на прад'яўлены ёй здымак Аўчарова сказала, што гэта ня ён. Увесе час, колькі я ведаў Аўчарова, ён даказваў съмешчаныя, што ён — гэта ён, што жонка памыляеца. Атабарыўшыся ў Горадні, ён разам з сваёй новай жонкай збудавалі нейкую будку з друзу і бітай цэглы і жылі ў паўразбуранным квартале былога пры немцах яўрэйскага гета. З яго «падазроным» мінулым ён [у рэдакцыі] працаўаў нядоўга і, звольнены, зъехаў у Таганрог, дзе паступіў на камбайнавы завод рабочым. А то быў выдатны мовавед, якія ў рэдакцыях здараюцца нячаста».

З Таганрогу ў чэрвені 1974 году Мікола Аўчароў выслаў ужо сусьеветна-вядомаму празаіку клапатліва перашыты ў карычневы каленкор машынапіс згаданага апавядання “Прыклад далёкага сябра” — з наступным віншаваньнем: «Дарагі Васіль! У дзень твойго слайнага 50-годдзя прымі мой съціплы падарунак — таганрогскае выданьне твойго першага апавядання, якое так і засталося ў рукапісе».

І вось праз 60 гадоў пасъля напісання “Прыклад...” будзе захоўвацца і ў слове друкаваным...

На заходзе небасхіл гарэў жарам вячэрнія зары. Першыя зоркі, набіраючыся яркасці, ужо іскрыліся ў нябеснай вышыні, а на прыпіхлых прасторах палёў павольна асядаў змрок. У гэты час дзядзька Пятрусь пад'язджаў да грушы-дзічкі і адпрагаў зморанага Сіўку. Потым ён адводзіў каня за парасынікі ў калгасны табун, а сам вяртаўся да пакінутага возу з жалезнымі бочкамі і крыху воддалъ распальваў вогнішча. Гэта было знакам, каб абодва трактарысты глушылі разгарачаныя мышыны і напрасткі, па съvezай ральлі съпяшаліся да агню павячэраць і пагутарыць аб апошніх навінах.

Дзядзька Пятрусь у гэта першае калгаснае лета працаўаў падвозчыкам гаручага для трактароў. Прачнуўшыся на золаку, ён запрагаў старога Сіўку і, памахваючы пугаўём, тарахцеў у пасёлак на сядзібу МТС. Ускакіўшы на воз з дапамогай рабочых пару бочак “трактарнага харчу”, дзядзька к абеду прыязджаў у калгас і рабіў аўезды. Шлях быў няблізкі, а Петrusю трэба было ўсюды пасыпець: своечасова разъvezыці гаручае, па дарозе захапіць ежу хлопцам-трактарыстам і накарміць каня. Добра было ўлетку: за доўгі дзень многа справаў можна было зрабіць, а цяпер дзядзька ледзьве ўпраўляўся да зъмяркання. Толькі, як казалі людзі, ён не наракаў на свой лёс.

Стаяць пагодлівія дні, ясныя зорныя ночы. На гальлі ў вогнішчы

весела скачуць трапяткія агенчыкі, пылаюць сухія вываратні пнёў, пастрэльвае іскрамі яловае палена.

Прагаладаўшыся з абеду, Міцька марыць добра паесыці і падсоўвае каструльку з ежай бліжэй да полымя, клапатліва абкладвае яе вугольлямі. Алесь, як заўсёды стрыманы і марудлівы, сядзіць на разасланай ватоўцы і, прыладжваючыся да няроўнага съятла вогнішча, праглядае газету. Цемра поўнасьцю ўжо авалодала прасторамі. У далічыні па вытаптаным іржышчы разъбягающа палахлівия вогненая водблескі. Разложыстая ігруша, асьветленая зынізу, казачным стварэннем уходзіць у цёмнае неба. Моцны дэённы вецер уняўся, і цяпер глухая цішт стаіць над полем.

Дзядзьку пачынае данімаць вогненная сыпёка, і ён адсоўваецца ад вогнішча далей у цемру. Неўгамонны Міцька таксама не рызыкуе ўжо калупацца ля каструлькі і толькі зводдарль, паціраючи апечаныя руکі, сочыць, каб ня вельмі прысмажылася каша. Ён праз агонь кідае позірк на дзядзьку Петруся і, хітра ўсьміхнуўшыся, спагадліва пытае:

– Што, дзядзька, пэўна, табака выйшла?

Дзядзька робіць неспакойны рух, нібы лаўчэй усаджваецца, неяк вінавата адказвае:

– Выйшла, на жаль, выйшла. Дамоў не пасыпей заехаць, а цяпер вось і закурыць нечага. А што, мо ты, сынок, багат на закурку?

– Багат не багат, а для дзядзькі Петруся знайду.

Дзядзька скручвае тоўстую цыгарку і прагна зацягваецца.

Хлопцы чакаюць, што Пятрусь, верны свайму звычаяю, закурыўшы, пачне расказваць. Трэба заўважыць, што да расказаў ён меў вялікую ахвоту і быў нядрэнны майстар у гэтай справе. Калісці, ужо ў канцы вайны, дзядзька быў мабілізаваны і некалькі месяцаў прабыў у дзеючай арміі. На вялікі дзядзькаў жаль, ваяваць з немцамі яму не давялося па старасыці год, але ваенных уражаньняў ён набыў многа.

Старыя людзі, даўно ведаўшыя асаблівасці дзядзькавага харектару, толькі дзіву даваліся, гледзячы на тое, як з кожным месяцам мяняўся гэты чалавек пасля вяртання з арміі.

Пачалося з таго, што неўзабаве пасля дэмабілізацыі Петруся, калі яшчэ ў вёсцы не было калгасу, на нейкім сходзе абраўшы прэзідымум. Ён заняў месца за сталом і прыняў такую ўрачыстую позу, што дзяўчата на задніх лавах заходзіліся ад съмеху. З таго часу многім здавалася, што ён зъмяніў думку аб уласнай асобе. Калі яго запрашалі прысесыці ў чужой хаце, то дзядзька не махаў рукой і не гаварыў, як раней: “Ат, невялікі чын – пастаю”, а адказваў з важнасьцю:

– Можам і прысесыці.

Затым, калі арганізаваўся калгас, хоць Пятрусь меў і невялікую пасаду, але глыбока ўнікаў у грамадскія справы. Калі ў калгасе здараліся якія непаладкі, ён абураўся:

– Як жа гэта? Дзе ж вочы нашы былі?

Ва ўсім Пятрусь стараўся быць прыкладам калгасынкам.

Трактарысты павячэралі, яшчэ падкінулі ламачча ў вогнішча. Дзядзька маўчаў. Гэта ўсур'ез зацікаўла нецярплівага Міцьку, і ён, прысунуўшыся бліжэй да старога, запытаў:

– Што гэта вы сёньня такі маўклівы?

Пятрусь задуменна глядзеў на мітусылівае полымя.

– Усё думаю, сынкі, аб новай рабоце. Днямі пераходжу ў паляводчую брыгаду.

Міцька і Алесь былі зьбітыя з панталыку дзядзькавай навіной. Доўгі час у калгасе ўсе лічылі, што пасада развозчыка гаручага як нельга лепш адпавядае дзядзькавым схільнасцям. Ды й сам Пятрусь ня раз казаў хлопцам, што цалкам задаволены гэтай работай. І раптам такое паведамленне!

Хлопцы моўчкі чакалі, што дзядзька скажа далей, чым вытлумачыць гэты пераход у паляводчую брыгаду.

– Тут, бачыши ты, доўгая гісторыя, – пачаў ён, – кабяе зразумець, трэба ведаць, што мне давялося служыць у Чырвонай Арміі.

– Так-так, – нецярпліва згадзіўся Міцька.

– Гэта мы ведаем, -- пацвердзіў Алесь.

Стаяла тады наша каманда ў Памераніі, у горадзе... як яго... – дзядзька зрабіў спробу прыпомніць назvu гораду, але затым махнуў рукой, – не прыпомню ўжо, такая назva нянасская, вымавіць цяжка, ня тое, каб памятаць... Дык вось, стаім мы, займаємся ваеннымі справамі, а вайна ўжо к канцу ідзе. Хлопцы нашыя ходзяць радасныя, размаўляюць аб перамозе, і ўсё часьцей гутарка іх на родныя мясыціны вяртаецца. Вось у гэты час пасябраваў я са старшынай адным. Кірылам звалі яго, а па прозвішчу Цвёрдахлебаў. Родам ён з Краснадарскага краю... недалёка ад Каўказскіх гор ёсьць такая мясыціна.

Хлопцы ўважліва слухаюць, прыкідваючы наперад, якім чынам з гэтым перыядам жыцця Петруся можа быць звязаны цяперашні яго пераход на іншую работу. А дзядзька меў звычай адпавядаць падрабязна, і калгасынікам іншы раз прыходзілася натамішца, слухаючы частыя адступленні ад галоўнай тэмы.

– Вялікай душы быў гэты чалавек. Дапаможа на паходзе, калі каму непадсілу стане, пісьмо дадому напіша, калі хто ня вельмі дасыціны ў грамаце, параіць па службе. Калі я прыйшоў у каманду, то ў яго ўжо тры медалі было. А потым пасля вайны камандзір нам усім медаль “За победу над Германіей” уручыў. Мы з Кірылам стаялі тады побач у строі, і я шапнуў яму: “У мяне першы, а ў вас апошні”. Гэта я наконт медалёў. Кірыл на гэта неяк лагодна ўсміхнуўся і кажа: “У цябе Пятро, першы – гэта праўда, але ў мяне, можа быць, і не апошні”. Я ў той час не задумваўся над гэтымі яго словамі, праpusціці, як кажуць, міма вушэй.

Так прайшло яшчэ некалькі тыдняў і нарэшце прыйшоў дзень нашага ад'езду. Кірыл са мной добра развітаўся і ўсё запрашаў прыязджаць да яго ў госьці. Мне ў той момант да таго няёмка было, што хоць скрозь зямлю правальвайця. Ды й памяркуйце самі: чалавек кліча паглядзець яго калгасную гаспадарку, хваліцца і тым, і сім, а я чым мог пахваліцца? Што ён, заслужаны старшына, мог тады пабачыць на маёй аднаасобнай гаспадарцы?

Дзядзька змаўкае на некаторы час, глядзіць на сінія агенчыкі дагарыючага вогнішча. Мабыць, у гэту хвіліну перад яго вачымі паўстае далёкі сябра, або, можа быць, ён прыпамінае нядаўнюю свою гаротную гаспадарку.

– Запісалі мы адресы адзін другога і разъехаліся. Кірыл, праўда, прыслаў мне аднойчы пісьмо. Можа памятаце, у паводку, калі грэблю сарвала, Люба Панцяляева прынесла з сельсавету. Потым, вядома, турбот

у абодвух прыбавілася і справа з перапіскай, як дамовіліся, ня выйшла. Не ўтаю, за калгаснымі клопатамі я нават і забывацца стаў пра добра га сябра. І вось, што б вы думалі, -- трэцяга дня заходжу ў кантору, а там на стале газеты новыя ляжаць. Узяў я адну і бачу -- съпіс нейкі надрукаваны. Прыгледзеўся і -- бываюць жа такія цуды на съвеце -- першае трапішча на вока прозвішча -- Цьвёрдахлебаў Кірыл Іванавіч. Я з радасыці адразу і ня ўцяміў у чым справа, потым толькі дакумекаў, па загалоўку, што гэта ўзнагароджанье перадавікоў сельскай гаспадаркі. І якой узнагародай!..

Белабрысы шчаціністы твар дзядзькі кранае шчасльвая дзіцячая ўхмылка, а запаўшыя вочы весела глядзяць на хлопцаў.

– Ордэнам Леніна!.. Вось, брат, які старшина Цьвёрдахлебаў, мой за- душэўны сябра! Прывомніў я тады яго слова наконт медаля і зьдзівіўся: як далёка бачыў гэтых чалавек! Вядома, не ва ўзнагародзе справа. Такі чалавек не з-за ўзнагароды робіць вялікую справу. Тут трэба глыбей разумець. Наш парторг, бывала, гэта называў патрыятызмам, пэўна, гэта так і ёсьць.

Дзядзька пацягнуўся ўперад, падняў абгарэлую з аднаго канца палку і пырнуў ёю ў аселую кучу дагараючых вугалеў.

– Бач ты, невялікі абліемак ламачча ды карчоў, а цяпла колькі! І нам хапіла, і сышло, і засталося яшчэ.

Мноства іскраў шыбанула над вогнішчам і згасла ўгары, асьвяціўшы на адно імгненьне тры людскія постасці і цымяны сілуэт адзінокага дрэва.

– Вось я і рашиў, што магу больш карысці прынесыці ў паляводчай брыгадзе. А з падвозкай гаручага і зусім стары спрэвіцца... І напісаў я заяву. “У зьевеняявыя якраз падыдзеш”, – сказаў мне старшина. Зараз, значыць, трэба брацца за сапраўдную справу, каб ня сорамна было перад дарагім сябрам... А то здарыцца, што і прыедзе калі ў нашы месцы...

Халодным бляскам мільгалі далёкія зоры, а над прасторамі ляжала цемра. На калгасных палях, не съціхаючы, гудзелі магутныя трактары. Аralі на зябліва.

Давід Сімановіч



...ня варта паддавацца, гуляць з лёсам
у “паддаўкі”, гэта да дабра не вядзе...

Лепшы твор той, які яшчэ не напісаны

З дзёньнікаўых запісаў

У сярэдзіне сьнежня 1976 году Давіду Сімановічу давялося кіраваць семінарам маладых літаратаў у Карабашавічах. Узяў удзел утым семінары і Васіль Быкаў. Давід Сімановіч зрабіў тады дзёньнікаўыя запісы і коротка занатаваў гутарку Васіля Уладзіміравіча з “семінарыстамі”. Свае запісы ён прапанаваў чытачам “Дзеяслова” з такім каментаром: “Вядома, я занатаваў ня ўсё, бо гутарка доўжылася 1 гадзіну 15 хвілінаў. Але думаю, што і такі запіс сёньня будзе цікавы. I маладым, i дасьледчыкам...”

16 сьнежня 1976 году. Заканчваецца Рэспубліканскі семінар маладых пісьменнікаў, якім мы з Петrusём Макалём кіравалі ўвесь тыдзень. На дапамогу нам у Карабашавічы прыязджалі і гутарылі з семінарыстамі Максім Лужанін, Уладзімір Гніламёдаў, Павел Місько, Барыс Сачанка, Васіль Зуёнак, Вячаслаў Адамчык, Міхась Мушынскі, Іван

Новікаў, Георгій Папоў. А сёньня, у апошні дзень, прыехаў Васіль Быкаў. Я быў асабліва рады, што ён таксама сустрэўся з маладымі, а Васіль неяк з асьцярогай сказаў, што гутарка можа і не атрымацца: “Ты ж ведаеш, я ня майстар прамовы казаць”. Але я настрою семінарыстаў, каб яны ўвесь час задавалі пытаныні, а ён адказваў – і ўсё атрымалася добра... Я сядзеў побач з ім і, хоць стэнаграфія не валодаю, пасыпей, няхай і коратка, але запісаць усё самае галоўнае...

Вось адказы Васіля Уладзіміравіча:

“Мой любімы жанр – кароткая аповесьць. І Твардоўскі вельмі любіў яе, а да раману ставіўся скептычна. Зрэшты, ня так важны жанр, няхай гэта будзе любы, нават зъмешаны...”

Да экранізацыяў твораў я маю самыя далёкія адносіны. Гэта не маё...

Я не складаю планаў і што буду пісаць нават заўтра – ня ведаю... Вядома, ваенная тэма больш прывычна мне і засвоеная. Ды і заглыбленне ў тэму магчымае толькі тады, калі займаешся гэтым доўгі час, а не, скажам, са жніўня гэтага году...

Пра нараджэнне задумы. Успаміны, думкі, нават сучаснае жыцьцё – усё гэта (і тое, што, магчыма, у падсвядомасці), усё гэта варыцца на нейкім агенчыку памяці і раптам усплывае з нічога – задума. Трэба быць асьцярожным са сваёй біяграфіяй. Вопыт аднаго чаловека недастатковы, вузкі. Патрэбна адпаведная мера паміж тыпізацыяй і індывидуалізацыяй...

Падчас вайны пра пісаныне ня думаў. Як дажыць да вечару – вось пра што думаў. Дажыць з вечару да раніцы – было больш гарантый...

“Колькі гадзінаў у суткі працуя? Людзей цікавіць тэхналогія, “лабаратарыя”. І многія думают, што ўся справа ў гэтых таямніцах. У мяне няма нейкай таемнай тэхналогіі. Адчуваю на такіх сустрэчах, што трэба ствараць таямніцу: устаю, маўляў, у шэсцьць, працуя да вясімі. Але гэта было б хлусьнёю. Пішу, калі ёсьць што пісаць. А калі няма нічога ў галаве, можна маляваць чорцікаў. Як у Пушкіна, калі муз ад яго адварочвалася. А калі ёсьць што пісаць, то можна пісаць і раніцай, і ў абед (хай астывае...), словам, у любы час сутак. Пара году таксама розная. Раней лепш пісалася летам, калі дзеци бегалі па двары, было ціха ў хаце. А цяпер – зімой. Чым менш перапынкаў, тым лепей. Узяўся – і на адным дыханні зрабіў. Бо трэба жыць у гэтым творы... Усялякія перапынкі перашкаджаюць, траціш нервы... А наогул – пішу як прыйдзеца і дзе прыйдзеца.

Пра лепшы твор. Не хачу казаць, не магу. Даражэй аўтару тое, што пакуль яшчэ не напісана.

Пачынаў я з сатырычных апавяданьняў, выйшла нават у бібліятэцы “Вожыка” кніжка. Потым – маладзёжная тэма. Але знайшлося некалькі чалавек, якія дапамаглі мне зразумець, як ісці далей... Вось Раман Сабаленка, калі прыйшоў у “ЛіМ”, мне падказваў, што і як пісаць, а пра што не пісаць...

Героі прататыпы. Ёсьць, вядома, прататыпы, але не заўсёды. Аднак і прататыпы не заўсёды пераплаўляюцца ў творы. Гэта складана, перамешана. Пачынаючы, трэба мець на ўвазе каго-небудзь канкрэтна. Але рэальны прататып потым адыходзіць, застаецца той герой, які створаны тваім уяўленнем.

Пра Юрыя Трыфанава. Стаяўлюся да яго добра. Вельмі добра. Разумны празаік. Асабліва апошнія творы – проста цудоўныя... Ну а калі пра ваеннную літаратуру казаць, то вы ведаеце адкуль яна ідзе – з ваенных гадоў. Канстанцін Сіманаў, Віктар Някрасаў, потым у 50-я гады Рыгор Бакланаў, Юры Бондараш. Але менавіта гэтыя апошнія два імені і іх творы значылі вельмі шмат для мяне некалі. Час ад часу зьяўляюцца новыя імены і творы. Напрыклад Сяргей Круцілін.

Мяне нават зьдзівіла, што ён зъявіўся ў наш час... У беларускай літаратуры – Іван Чыгрынаў “Апраўданыне крыві”, Павел Місько “Мора Герадота”, “Я з вогненнай вёскі” Алеся Адамовіча, Янкі Брыля, Уладзіміра Калесыніка.

“На Захадзе супрацьпастаўляюць мяне і Шамякіна?” – я ня ведаю, ня чую, не чытаў. Але ён напісаў дэльце добрыя аповесы на ваенную тэму...

Ці пісаў я вершы? Мне ўжо позна было пачынаць як паэту. Толькі ў школе пісаў, напэўна, як і ўсе...

Пра ўзаемадносіны з крытыкай. Цяпер невялікі мір ці кароткае перамір’е. А пра тое, што было раней – вы ведаеце, пэўна... Але для пісьменніка куды важней няўдача, чым паласа ўдач. Адмоўная рэцензія важней, лепш, чым ніякая. Высновы можна рабіць. А ў тых, у каго ўсё правільна, усё на ўзроўні – гэта незайдросны лёс. Карысна быць пабітым, гэта і для крытыкай карысна, бо паныла пісаць станоўчыя артыкулы, гэта як есьці нясоленыя паравыя катлеты”.

Потым выпілі мы з Быковым па кроплі шампанскага, папалуднівалі і зъехалі ў Менск. Ён адчуваў сябе ня вельмі добра: астма...

На пленуме, дзе пытаныне было пра маладых, я таксама сказаў слова, як адзін з кіраунікоў семінару, прачытаў вершы Валодзі Папковіча і сказаў, што даўно пара прыняць яго ў Саюз. Пасьля пленуму мы з Васілём Быковым зноў вярнуліся ў Карабінікі. Успомніў па дарозе і расказаў яму, як мяне абмяркоўвалі ў 1959-м на секцыі паэзіі, і прачытаў яму: “Хоть лысым стал я, но не старым, и не убила жизнь меня, и на удар её ударом всё также отвечаю я...” “Правільна! – сказаў Быкаў. – Толькі так, я варта паддавацца, гуляць з лёсам у “паддаўкі”, гэта да добра не вядзе...”

памяць

памяць

Ванкарэм Нікіфаровіч



...Васіль Быкаў быў прызнаны пры жыцьці і назаўёды застанецца для многіх пакаленій у будучыні. Застанецца імем, якое сімвалізуе, як і Марк Шагал, увесь глабальны трагізм дваццатага стагоддзя і пакутлівия імкненія пакаленіяў гэтага стагоддзя да свабоды...

Рыцар сумлення і свабоды

Да 85-годдзя з дні нараджэння Васіля Быкава

*Час стагоддзі, як касой съїнае,
Веры, царствы, догмы йдуць да ценяй...
Усё мінае – Гонар не мінае,
Бо народжаны адным сумленнем.
Калі сонца выбеца з туману,
Толькі іх і ўспомніць хор нароваў,
Воінаў сваіх, святых і зраненых,
Рыцараў сумлення і свабоды.*

Уладзімір Караткевіч.

1.

Лёс склаўся так, што апошні прыезд выдатнага беларускага пісьменніка Васіля Быкава ў 2003 годзе на радзіму стаў пагіbelальным. Васіль Быкаў ня змог жыць у Беларусі ў невыносных умовах, створаных асабістая для яго і для яго справы – таго высокага служэчыня літаратуры, якому быў прысывечаны ягоны талент. У 1998 годзе яго гасыцінна прынялі ў Фінляндыі, потым – у Германіі і Чэхіі. Ён прыязджаў часам у Менск, сустракаўся з сябрамі, безвынікова спрабаваў

выдаць сваю новую прозу... З вялікім цяжкасцямі незалежнае выдавецтва “Кніга” выпусыціла напачатку 2003 году яго мемуарную книгу “Доўгая дарога дадому”. А неўзабаве прыйшла з Менску трагічная вестка пра съмерць Васіля Быкава, вестка, якая толькі падкрэсліла сімвалічнае гучаныне назвы гэтай апошняй пры жыцці яго кнігі. Закончылася яго доўгая дарога дадому... У шпітальнай палаце ў сумна вядомых усім менчукам Бараўлянах (анкалагічнае клініка) 19 чэрвеня Васіль адзначыў сваё сямідзесяцідзесяцігоддзе. А памёр 22 чэрвеня, у той самы дзень, калі... Трагічнае супадзенне, праклятая дата. Многія пакаленыні нашчадкаў менавіта з кніг Васіля Быкава будуць спазнаваць усю праўду пра вайну наогул і пра ту, самую жахлівую, што пачалася ў той самы чэрвеніцкі дзень 1941 году. І ня проста спазнаваць, а думаць, як жыць далей.

Звычайна, адзначаочы юбілей вядомага пісьменніка, мы прыгадваем яго творы, гаворым пра ягоны ўклад у нацыянальную і суսветную літаратуру, вызначаем яго месца ў літаратурным працэсе. Мне здаецца, Васіль Быкаў і яго творчая спадчына сёньня не патрабуе нейкіх асаблівых харектарыстыкаў і вызначэнняў. Яго проза сваім высокім мастацкім узроўнем узняла, з аднаго боку, значэнне ўсёй беларускай літаратуры і цікаўасць да яе ва ўсім съвеце. З другога, майстэрства гэтага пісьменніка вызначае ўменне ў нацыянальнай тэматыцы, у вобразным звароце да свайго чытача на роднай мове выказаць тое, што хвалюе ўсе народы, незалежна ад іх мовы, рэлігіі, звычаяў. “Усяму съвету – свой дар” – гэты заклік Максіма Багдановіча знайшоў сваё ўласненне менавіта ў творчыці Васіля Быкава, і гэтым сёньня можа ганарыцца ўся беларуская літаратура і культура. Ня толькі зъместам, але і сваёй рытмічнай структурай, закончанасцю формы, спалучэннем рэалістычных і рамантычна-вобразных інтанацыяў, эмацыйнальной гармоніяй проза Васіля Быкава бачыцца сёньня ў кантэксьце ўсёй суսветнай літаратуры побач з творамі Сервантэса, Дастаеўскага, Фолкнера, Камю і іншых выдатных пісьменнікаў.

Яго першыя аповесы і зьявіліся ў начатку шасыцідзесятых гадоў XX стагоддзя, першая кніга на роднай мове “Жураўліны крык” датаваная 1960-м годам. Менавіта тады пачалося прасвятыленне многіх, што жылі ў той савецкай імперыі. Што б ні казалі сёньня пра так званых “шасыцідзесятнікаў”, іх значэнне ў падрыхтоўцы ўсеагульнага разумення, што так далей жыць нельга, было вялізным. Сваесаблівым шасыцідзесятнікам па сваіх каранях і вытоках быў і Васіль Быкаў. Пасля першых публікацыяў чытачы, асабліва маё пакаленне, ужо з нецярпеньем чакалі кожнай новай яго аповесы. І яны зъяўляліся, прачытваліся імгненна, прымушаочы мажней біцца сэрца і думаць, думаць... Тады ўжо праўда быкаўскай прозы гучала сімвалам супраціўлення бесчалавечнай сістэме і ўладам, іх ціску. У аснове твораў пісьменніка, напісаных у шасыцідзесятага і сямідзесятага гады, быў перш за ўсё яго асабісты, выпакутаваны досьвед. Ягоныя кнігі і створаныя ім героі былі з тых, што прыходзяць аднойчы і застаюцца ў душы і сэрцы на заўсёды. І мы маўчалі, узрушаныя самаахвярнасцю настаўніка Мароза, які абраў съмерці разам з вучнямі як адзіны правільны крок (“Абеліск”). Мы імкнуліся зразумець маладога лейтэнанта Іваноўскага, які пакутваў ад жадання забіць якога фашиста, нават калі гэта – звычайны абознік (“Дажыць да съвітаньня”). Разам з былым настаўнікам Сотнікам мы вялі бясконную маральную спрэчку пра сэнс жыцця і съмерці з яго антыподам Рыбаком (“Сотнікаў”). Амаль усе персанажы аповесы і апавядання Васіля Быкава пра вайну – простыя салдаты, сяржанты і лейтэнанты; яны на сваіх плячах цягнулі ўесь цяжар вайны і засталіся навек ляжаць на яе палях. Яны перамаглі, але так і не прынеслы радзіме і народу даўгачаканага шчасьлівага жыцця.

Паступова гучаныне яго прозы рабілася ўсё больш маштабным і сімвалічным. Васіль Быкаў хвалявалі ня толькі строга ваеннае тэматыка і персанажы ў ар-

мейскай форме. Значнае мастацкае адкрыцьцё пісьменыніка – створаныя ім у рамане “Знак бяды” вобразы простых беларускіх сялянаў Зымітрака і Сыцепаніды, своеасаблівия сімвалы адвечнага трагізму жыцьця на зямлі, якую занадта часта палілі агнём і свае ўлады, і чужынцы, сімвалы пакутаў народу, пазбаўленага права на самавызначэнне і духоўнае адраджэнне, права “людзьмі звацца”, аб чым марыў яшчэ Янка Купала. Съвядомае самаспаленыне герояў “Знаку бяды” – гэта усяленскі пратэст супраць зла і гвалту, нянявісьці і несправядлівасці, якія і сёньня яшчэ пануюць на Беларусі ды і ня толькі ў ёй.

Верны высокім ідэалам дабрыні, справядлівасці, гуманізму, пісьменынік актыўна адмаўляў прыстасаванства і канфармізм, змагаючыся за права чалавека супраць ціску любой антынароднай сістэмы і ідэалогіі. Таму, напэўна, таталітарная ўлады баяліся яго твораў, забаранялі іх выданыне, як было з аповесцю “Мёртвым не баліць”, з кнігай “Сыцяна”, з яго апошнімі творамі і зборам твораў, запланаваным дзяржаўным выдавецтвам, але так і ня выдадзеным у Беларусі.

Удалечыні ад радзімы ён працягваў настойліва працаваць, пісаў аповесці, апавяданні, прыпавесці, поўныя сімволікі і алегорыяў, прасякнутыя трывожным непакоем за лёсы простых людзей, за іх будучынно. Палымянай і бескампраміснай была ў гэтыя апошнія гады і публіцыстыка Васіля Быкава. Ён увесь час думаў аб tym, што будзе з Беларусью і яе народам, думаў пра моладзь. “Выходаць будучыя пакаленіні, як нам хацелася б, – пісаў ён у адным са сваіх апошніх артыкулаў, – мы ня ў стане, бо даўно абанкруціліся ў якасці выхавацеляў. Відаць, трэба пачаць з малога: паспрабаваць аббудзіць у сябе сумленыне як першасны элемент маральнасці... Прыцішыць выхаваны за дзесяцігоддзі свой поўны агульнай нянявісьці спрыт, зірнуць адзін аднаму ў очы і, магчыма, паспрабаваць адчуць сорам. Усё ж сорам больш варты, чымсці нянявісьць”.

2.

Мне пашчасыціла пазнаёміцца з Васілем Быкавым на пачатку яго літаратурнай дзейнасці, сустракацца з ім, размаўляць, абменьвацца лістамі, перакладаць на расейскую мову яго апавяданні і прыпавесці... Прыйгадвающа некаторыя асабліва памятныя і незабытныя сустрэчы. Першая адбылася ў Гародні, у яго кватэры, было гэта недзе ў 1962 годзе. Я працаў тады ў так званым Дзяржаўным выдавецтве БССР рэдактарам у рэдакцыі мастацкай літаратуры. Мяркую, што ня без падказкі Алеся Адамовіча (якраз перад гэтым я рэдагаваў яго раман “Вайна пад стрэхамі” галоўны рэдактар Янка Казека даручыў мне падрыхтаваць і здаць у вытворчасць кнігу, у якую ўвайшлі тры перакладзеныя на расейскую мову аповесці яшчэ мала тады вядомага гарадзенскага празаіка Васіля Быкава. Здаецца, яшчэ не было нават часопісных публікацыяў гэтых аповесцяў на расейскай мове. З беларускай аповесці “Жураўліны крык”, “Зрада” і “Трэцяя ракета” пераклаў і прыслаў у нашае выдавецтва нехта Міхась Гарбачоў, які лічыўся літаратурным кансультантам у апараце Саюзу пісьменынікаў СССР у Москве, але фактычна працаваў сакратаром партыйнай арганізацыі гэтага Саюзу).

Я стаў чытаць рукапіс і адразу ж зразумеў, што пераклад вельмі дрэнны. Зынікла дзвіносная рытмічная меладычнасць прозы Быкава, асабліва яго цудоўнай першай аповесці “Жураўліны крык”. Я стаў правіць пераклад, уважліва супастаўляючы яго з арыгіналам. Паправак было, мусіць, занадта многа, бо калі галоўны рэдактар убачыў перамазаныя, а часам проста перапісаныя старонкі, ён пайшоў да дырэктара выдавецтва і сказаў яму, што мяне трэба тэрмінова адправіць у Гародні, каб узгадніць усе праўкі з аўтарам. Дырэктар нечакана згадзіўся, і я паехаў у першую ў сваёй працоўнай дзейнасці службовую камандзіроўку.

Прыгадваю, якое цудоўнае ўражаныне зрабіла на мяне Гародня, горад, зусім не падобны на астатнія беларускія, якія захаваў нейкую старадаўнюю чароўнасць.

Васіль Быкаў жыў у кватэры на першым паверсе ў дому па вуліцы Алега Кашавога, паралельнай адной з цэнтральных. (Ня ўпэўнены, ці захавалася да гэтага часу тая назва. Ва ўсякім разе назваць адну з вуліцаў імем Васіля Быкава гарадзенскія ўлады сёньня проста баяцца). Ён сустрэў мяне вельмі ветліва, мы пазнаёміліся і адразу ж прыступілі да працы. Васіль вельмі ўважліва глядзеў мае праўкі перакладу, згаджаючыся абсалютна з усімі. Потым прапанаваў пакінуць яму рукапіс на вечар, і мы селі абедаць... Назаўтра мы сустрэліся зноў, зноў абмяркоўвалі гучаныне на расейскай мове некаторых фразаў і абзацаў. Памятаю, як Васіль гаварыў тады пра тое, аб чым я часта думаў і з чым практычна сутыкаўся ў тыя свае маладыя выдавецкія гады: пра страшэнныя, як гэта ні дзіўна, цяжкасыці перакладу з блізкай мовы на другую на расейскую ў прыватнасці. Тады ж Васіль нібы між іншыми нагадаў мне і пра сваеасаблівы запавет Максіма Багдановіча, працытаваўшы фразу з яго артыкулу “За тры гады”, напісанага ў 1913 годзе: "...Ня толькі нашаму народу, але і ўсясьветнай культуры нясе беларуская літаратура свой дар”. Васіль зьвярнуў увагу і на тое, што гэта было, вядома ж, толькі пажаданыне; але хто ведае: можа, пройдзе час, і мара пачне зьдзяйсняцца? Мы гаварылі тады доўга пра многае, Васіль адбрыў усю маю рэдактарскую працу, і на трэці дзень, акрылены, я паехаў дадому. Ня ведаю, ці сачыў Васіль Быкаў за майі ўласнымі перакладамі (я даволі шмат перакладаў з балгарскай мовы), але тым ня меней потым менавіта мне аднаму з першых ён дасылаў з Фінляндыі, Германіі і Чэхіі некаторыя свае апавяданыні і прыпавесцы для перакладу на расейскую мову.

Наступная нашая памятная сустрэча адбылася ў 1964 годзе, і была яна даволі нечаканай і незвычайнай. У Менск прыехаў Георгій Вылчаў, балгарскі літаратуразнаўца і перакладчык беларускай літаратуры, аўтар многіх публікацыяў пра беларуска-балгарскія ўзаемасувязі. Я пазнаёміў яго тады з многімі нашымі пісьменнікамі, мастакамі, дзеячамі культуры. І вось паэт Рыгор Барадулін, з якім мы да гэтага часу ня проста сябруем, а вельмі блізкія з першага ж дня яго зьяўлення ў 1954 годзе ва Універсітэце (дарэчы, ён сам пра гэта пісаў), угаварыў нас з Вылчавым у адзін летні дзень паехаць да яго на радзіму, на Віцебшчыну, у пасёлак Вушачы, дзе жыла маці Рыгора. Мы запрасілі ў кампанію яшчэ Барыса Заборава, нашага сябра, цяпер вядомага мастака, які жыве ў Парыжы, і выправіліся – спачатку самалётам да Польшчу, а адтоль на аўтобусе ў Вушачы. Запомніўся маленьki лятыак, дзе ўсе пасажыры сядзелі ля сыценак салону, пазіраючы адзін на аднаго, а сярод іх была і адна сялянка з жывой казой. І вось мы дабраліся да роднай хаты Рыгора, нас вельмі ўпала сустрэла яго маці Куліна Андрэёна, чалавек незвычайнага разуму і памяці, якая ўвабрала ў сябе, можа, усю мудрасць беларускага фальклору ды і на толькі яго. Быў цудоўны вечар: спаць ляглі пасыля апоўначы. А раніцай, толькі прачнуліся і яшчэ не паселі сънедаць, як пачулі грук у дзвіверы. Рыгор пайшоў адчыніць: на парозе стаяў Васіль Быкаў.

Рыгор Барадулін потым прызнаўся, што ён съпецыяльна падрыхтаваў для нас гэтую неспадзянку. Асабіста з Васілём ён пазнаёміўся ў Гародне ў 1959 годзе, пасля першых часопісных публікацыяў іх імёны станавіліся ўжо вядомымі ў беларускай літаратуре. Яны сустрэліся тады і як землякі: вёсачка Бычкі, дзе нарадзіўся Васіль Быкаў, знаходзіцца прыкладна ў 15–16 кіламетрах ад роднай Рыгоравай хаты ў Вушачах. Дык вось, ведаючы, што Васіль прыехаў у Бычкі наведаць сваіх родных, Рыгор напярэдадні нашай паездкі дазваніўся туды і сказаў, што едзе да сябе ў Вушачы з гасціямі. І Васіль раніцай таго незабыўнага дня ўстаў раней і пехатою накіраваўся да Рыгара...

Радасыці нашай не было канца. Здаецца, мы правялі там цэлых два дні, хоць сёньня і цяжка разумець, як мы там усе разьмасыціліся ў невялічкім дамку. Пра многае мы пасыпелі пагаварыць тады, спрачаліся да хрыпаты, ды і выпілі нямала:

усе ж былі яшчэ маладыя. А якія песьні сыпявалі – і беларускія, і расейскія, і яўрэйскія, і балгарскія... Незвычайна смачнай была і бражка, прыгатаваная Кулінай Андрэеўнай, і усё, што яна стаўляла на стол... Рыгор чытаў свае новыя вершы. “Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць ня госьцем...” Ды і ня толькі гэтыя. Пра сваё бачаньне таго, што адбывалася ў літаратурны і мастацтве, вельмі сыціла, але глыбока і пранікнёна гаварыў Васіль Быкаў – тады ж толькі пачынаўся ўзыёт шасцідзесятніцтва, і ўсе жылі надзеяй. Васіль запомніўся вясёлым, жыццярадасным, актыўным, поўным аптымізму. Зусім не такім, як падчас нашай апошняй сустрэчы з ім праз 38 гадоў пасля той, вушацкай... А тады ў мяне быў з сабой навенъкі і модны ў той час фотаапарат “Зеніт”. Захаваліся, на жаль, толькі два здымкі, адзін з якіх Рыгор Барадулін зымасыці ў выдадзеным у 1996 годзе зборніку эсэ, літаратурна-крытычных артыкуулаў і ўспамінаў “Аратай, які пасьвіць аблокі”. Пасьля выхаду кнігі ён прыслаў мне яе ў Чыкага з вершаваным прысьвячэннем, якое пачыналася: “Рэм, сябра мой на ўвесь мой век, праз акіян прымі падзяку...” А на тых здымках – шчаслівия хвіліны. На адным, абняўшыся, стаяць Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў, Георгій Вылчай і Барыс Забораў, а ў цэнтры ўсіх мама Куліна Андрэеўна. На другім разам з усімі – Валечка, жонка Рыгера і яшчэ зусім маленькая тады іх дачушка Ілоначка...

Пасьля гэтай сустрэчы ў нас завязалася невялічкае ліставанье. Я яшчэ калі году працаваў у выдавецтве, і Васіль Быкаў часам дзяліўся са мной менавіта трывогамі і клопатамі, звязанымі з выданнем сваіх твораў. У выдавецтве прыдзіраліся і ня вельмі хацелі выдаваць аповесыць “Пастка”, зборнік апавяданняў “Аднаnoch”. А сам ён у гэты час (другая палова 1964 году) пісаў сваю цудоўную аповесыць “Мёртвым не баліць”. У самым пачатку 1965 году я атрымаў ліст ад Васіля, у якім ён прызнаваўся: “А я паціху пішу. Праўда, скончу яшчэ ня хутка – праз месяц, другі. Ня ведаю, што атрымаецца. Рызыкоўны образ асабіста я ўжо перарабіў. Пасьля “Пасткі” рагышу абыходзіць такія павароты, бо ўсё роўна іх ламаюць у рэдакцыях, а гэта горш, чым калі зробиш (паламаеш) сам. Праўда, тое,



Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў, Куліна Андрэеўна, Георгій Вылчай, Барыс Забораў.

што хачу, я ўсё роўна скажу". Аповесыць "Мёртвым не баліць" была надрукаваная ў часопісе "Маладосць", выдавецтва доўга не выпускала яе асобнай кніжкай. Вядома, ня ведаў я тады, што першае кніжнае выданьне на мове арыгіналу гэтага найвыдатнейшага твору беларускай і сусьеветнай літаратуры будзе ажыцьцёўленае ў 1965 годзе ў Злучаных Штатах Амерыкі Міколам Прускім у горадзе Грэнд Рэпідс (штат Мічыган)...

3.

Ішлі гады. Васіль Быкаў стаў сусьеветна вядомым пісьменынкам. У мяне было многа розных сустрэчаў з ім. Зноў прыгадваеца Гародня, куды я суправаджаў балгарскага пісьменынка Стэфана Паптонева, які потым напісаў цудоўныя кнігі нарысаў "Беларусь – белая балада" (1971) і паэзіі – "Бярозы, я ў палоне ў вас!" (1972). Запомнілася, што ў сябе на кватэры і ў пакоі ў музеі Ажэшкі, дзе месцыцілася Гарадзенскае аддзяленыне Саюзу пісьменынкаў, Быкаў адразу ж перапыняў усялякія размовы на палітычныя і нават літаратурныя тэмы: гэта быў перыяд актыўнага кадэбэшнага ціску і цкаваньня пісьменынка. А калі мы разам з пісьменынкам Аляксеем Карпюком пайшлі на вуліцы начной Гародні, тут і пачаліся розныя размовы і спрэчкі, свободныя, адкрытыя. І Быкаў, і Карпюк аніколькі не саромеліся балгарскага калегі, адразу паверыўшы яго шчырасыці і сумленнасці.

Калі праз некаторы час я прыехаў у Сафію на семінар балгарыстаў, я прыгадаў, як яшчэ падчас нашай сустрэчы ў Вушчах Васіль Быкаў расказваў Георгію Вылчаву і нам усім пра сваю службу пасяля вайны ў Сафіі, пра сваю вайсковую частку, што стаяла на 4-м кіламетры Плоўдзіўскай шашы, пра свае няўдалыя просьбы дэмабілізаваць яго з арміі, пра тое, як у першыя дні ў Балгарыі салдаты ягонай роты, убачыўшы на будынку надпіс: "Хотел Цар Борис", пыталіся ў яго: "Таварыш лейтэнант, чаго ж хацеў цар Барыс?". Расказаў тады Васіль Быкаў і аб tym, як ён хадзіў са сваімі сябрамі з часткі ў карчму на гару Шыпку і як там пратілі камсамольскія ўзносы... А тады ў Сафіі я съпецыяльна вырашыў прайсьціся па ўсіх мясцінах, пра якія Быкаў расказваў: знайшоў і былья казармы на 4-м кіламетры шашы на Плоўдзіў, і туго невялічкую карчму на схіле Шыпкі, дзе лейтэнанты, магчыма, адвялі душу... Тады я нібыта зноў сустрэўся з Васілем, увесы час думаў пра яго, узгадваючы і пачутае ад яго, і прачытанае ў яго творах.

Было яшчэ многа сустрэчаў – і ў выдавецтве, і падчас маёй працы на Беларускім тэлебачаньні, і, радзей, калі мяне ў 1982 годзе звольнілі з тэлебачаньня і толькі праз тры гады дазволілі працаўцаў у тэатры імя Янкі Купалы. Падрабязней хochaща расказаць пра яшчэ адну знамянальную сустрэчу з Васілем Быковым. Гэта была нават не сустрэча, а хутчэй сумесны ўдзел у мерапрыемствах, накіраваных на прызнаньне і вяртаньне ў Беларусь і ў Віцебск імя Марка Шагала, якое – у гэта сёняня цяжка паверыць маладым – афіцыйна было да канца вясмы дзясятых гадоў забаронена ў Беларусі. З вялікімі цяжкасцямі, перадольваючы супраціўленыне афіцыйных уладаў і адкрыта антисеміцкіх публікацыяў у прэсе, Шагалаўскуму камітэту ў Віцебску начале з мужным энтузіястам і фанатыкам паэтам Давідам Сімановічам удалося паставіць помнік Шагалу на радзіме вялікага мастака, паблізу ад дому, дзе ён жыў. На съпецыяльна арганізаваныя ў 1991 годзе Дні памяці Марка Шагала ў Віцебск быў запрошаны Васіль Быкаў. Я прыехаў тады проста ў госьці да Давіда Сімановіча; мы з ім сябруем вось ужо болей за палову стагоддзя, з першых маіх студэнцкіх дзён. І Давід, які ўзначальваў тады мастацкае вяшчаньне на Віцебскай студыі тэлебачаньня, папрасіў мяне ўспомніць былу прафесію і правесыці непасрэдна ў эфіры саракахвілінную размову з Васілем Быковым. Я згадзіўся, ахвотна адгукнуўся на запрашэньне і Быкаў. Пра многае нам удалося пагаварыць тады сходу, без усялякай падрыхтоўкі. І перш

за ўсё – пра Марка Шагала. Запіс гэтай гутаркі Васіль Быкаў уключыў у свой невялікі зборнік публіцыстыкі “На крыжах”, які выйшаў у 1992 годзе. Мне здаецца, што некаторыя адказы яго на мае пытаныні ня страйцілі сваёй актуальнасыці і сённяня, і я дазволю сабе тое-сёе працытаваць. “...З усяго нашага мастацтва час адбярэ для будучыні вельмі нямногія імёны. Але ў ліку іх абавязкова ў наступнае стагоддзе пяройдзе імя Марка Шагала... Пры яго жыцці ўвесь съвет пакланяўся перад яго талентам. Гэта, канешне, шчаслівы лёс. Хіба што гэты лёс мае прыкрае выключэнне на яго радзіме, дзе ён, прынамсі пры яго жыцці, быў ня толькі не прызнаны, проста яго ня ведалі нашыя людзі... Таму было многа прычынаў. А галоўная з іх – наш дзяржаўны таталітарызм, наша, так бы мовіць, вузкая, недарэчная ідэалагізацыя ўсёй культуры.”

Сярод цікавых тэмаў, якія мы закраналі тады ў размове, была і праблема, звязаная з пытанынем: ці патрэбны наогул ідэйны і эстэтычны ідэал у мастацтве. Тады ж толькі пачынаўся фармальны злом савецкай сістэмы: Саюз афіцыйна распаўся толькі ў канцы таго году. І многія пыталі сябе і адзін аднаго: а што будзе далей, якія маральныя ідэалы будуць натхняць людзей творчых, вызначаць духоўнае гучаныне, эстэтыку іх твораў? Вось што сказаў тады Васіль Быкаў: “Я думаю, што катэгорыю ідэалу ў мастацтве трэба разумець крыху іначай, чым гэта было прынята ў эпоху сацыялістычнага рэалізму. Мы ўжо пражылі тыя часы, калі ідэалы вызначаліся органамі ўлады. Яны былі розныя – і органы, і ідэалы. Час паказаў усю беспадстаўнасць такой метадалогіі. У мастацтве ідэал павінен вынікаць з агульначалавечых каштоўнасцяў, і такім мне бачыцца толькі гуманістычны ідэал. Кожны мастак, калі ён гуманіст, павінен бачыць перад сабой перш за ўсё чалавека – канкрэтную асобу ці ўвесь народ, якому патрэбна праўда... Праўда і зьяўляецца сутнасцю мастацкага ідэалу”. Перачытваючы ўсё гэта сённяня, думаецца аб тым, што Васіль Быкаў гаварыў тады і пра свае асабістыя творчыя прынцыпы, пра сваё разуменне мэтаў і задач творчасыці, якім ён заставаўся верным да сваіх самых апошніх дзён.

4.

У апошніяе дзесяцігоддзе яго жыцця мы часам дасылалі лісты адзін аднаму, двойчы сустракаліся ў Менску. У 1995 годзе, калі я прыехаў на юбілей Купалаўскага тэатру, Васіль праз Рыгора Барадуліна звязаўся са мной і папрасіў прыйсці на вуліцу Танкавую, дзе была яго кватэра. Тады ён вельмі падрабязна распытаў мяне пра жыццё ў эміграцыі, пра ўсе тонкасці і дэталі гэтага жыцця. Пэўна, невыпадкова...

Ён зъехаў у Фінляндыю ў 1998 годзе і неўзабаве прыслаў адтуль свой фотадзымак і новыя апавяданыні і прыпавесыці для перакладу. “Ад белафіна Васіля Быкава”, – гучалі надпіс на фота, дзе беларус у Фінляндыі быў зняты ў лыжнай шапачцы і ў швэдэры. Прывесыці – гэта быў новы для Быкава жанр, дзе ў алегарычнай форме выказываўся напружаны роздум пра жыццё ўвогуле і пра лёс беларусаў у прыватнасці. “Пасылаю табе мае апошнія прыпавесыці, – напісаў ён тады мне ў суправаджальным лісьце. – Можаш перакладаць іх на што хошаш – на расейскую, ангельскую, французскую, санскрыт альбо ідыш. На якую ўмееш. На кожнай з гэтых моваў карысыці будзе болей, чымсці на беларускай. Бо гэта ўжо такі наш нацыянальны лёс. Нашая радзіма – гэта на самой справе ўнікальная краіна з унікальнымі кіраўніцтвам. Гэта робіць яе прыкметнай сярод іншых ва ўсім съвеце, а то ж нам зусім ня вылучыцца. Толькі якая з гэтага карысыці?.. Тут, дзе я зараз, зусім іншы съвет. Калі б такі быў там!.. Але тут я буду ўжо нядоўга – да пачатку новага году. Потым – вяртанье. Што чакае пасля вяртання – вялізная загадка...”

Але Васіль Быкаў тады не вярнуўся, а пераехаў жыць у Германію. Спачатку

жыў у Берліне, потым – у Франкфурце. Ён працягваў дасылаць свае новыя творы, часам рукапісы суправаджаліся лістамі. Прысылаў Васіль і некаторыя свае выданыні, напрыклад, маленечкую кніжачку з напісанай у Фінляндый аповесыці “Ваўчыная яма”. На тытульной старонцы надпіс: “Міlamу чалавеку за акіянам Рэму Нікіфаровічу ў якасці прывітання з далёкай Ямы”. Наогул лісты Васіля заўсёды кароткія і съціслыя, тым ня меней некаторыя яго меркаваныні і ацэнкі, як мне здаецца, маюць пэўную цікавасыць. З студзеня 2001 году ён пісаў: “Дарагі Рэм, пасыля нашай размовы пашукаў у сваіх архівах і знайшоў там яшчэ тры прыгчы, напісаныя ў Берліне. Пасылаю табе іх, перакладай, друкуй за акіянам... А жыццё маё – цалкам эмігранцкае, табе гэта знаёма. Настальгія хапае, але ж... Сітуацыя на радзіме ня скільная да паляпшэння, хутчэй наадварот, і гэта выклікае... Зразумела, што выклікае”.

А вось яшчэ радкі з ліста Васіля, напісанага ўжо ў Франкфурце. “Дзякую табе за тваю ўвагу і тваю працу над перакладамі – усё атрымаў. У тым ліку і гроши. Відаць, у гэтых адносінах у Штатах інакш, чым у Нямеччыне, дзе нічога, апроч інтэр'ю, надрукаваць немагчыма... Адно лепш – тут ужо вясна на падыходзе, сънегу няма (і не было), распускаючца пупышкі на кустах. А ў Менску яшчэ, кажуць, сънег. Але ня толькі сънег, а і дрымуче ідыштва ўладаў, якімі кіруе “мазаічная псіхапатыя”... Што-нішто пішу тут, хоць і без асаблівой хэнці. Але што ж, сядзець бяз справы ў цяпле і сытасыці ніяк не выпадае. Ды і дастаюць землякі... Пасылаю табе яшчэ дзьве прыпавесыці. Паглядзі, можа зацікавяць?” У тым жа годзе Васіль Быкаў прыслалі і съпецяяльнае прывітаныне амерыканскім чыгачам. Ён пісаў наступнае: “Дарагі заакіянскія чыгачы гэтых радкоў, дазвольце перадаць вам мае самыя сардэчныя вітаныні і найлепшыя пажаданыні з нагоды надыходу новага тысячагоддзя і выказаць упэўненасыць, што яно на амерыканскай зямлі будзе шчаслівым. У нас у Беларусі пакуль шчасыця мала, але мы імкнемся дасягнуць яго на шляхах дэмакратыі і свабоды. Тым болей з дапамогай сусветнай супольнасці і нашых заакіянскіх сябруў. З сардэчным прывітанынем, Васіль Быкаў”.

Апошняя нашая сустрэча адбылася 21 траўня 2002 году. Здарылася так, што мы, ня ведаючы пра гэта, у адзін і той жа час апінуліся ў Менску. І вось у той дзень пазваніў Рыгор Барадулін і настойліва, не патлумачыўшы чаму, запатрабаваў, каб я адразу ж прыехаў у офіс Беларускага ПЭН-цэнтру. Я тут жа прыехаў, Рыгор сустрэў мяне і падвёў да аднаго кабінету. “Ну, вось табе зноў мой сюрприз”, – сказаў ён і расчыніў дзверы. У пакоі за сталом сядзеў і ўсьміхаўся Васіль Быкаў... І зноў былі размовы, распавяды, успаміны. Быў цудоўны майскі дзень, мы хадзілі па вуліцы Казлова, па праспекце Скарыны, па плошчы Перамогі, прайшлі да Купалаўскага скверу... Васіль быў рады сустрэчы, але агульны настрой яго быў песімістычным: якраз напярэдадні яго разам з невялікай групай іншых вядомых беларускіх пісьменьнікаў прэзідэнцкія паслугачы назвалі “палітычна адсталымі” і заклікалі не друкаваць у часопісах іх творы.

А праз год і месяц прыйшла тая жахлівая вестка. Апошні прыезд дадому стаў сімвалічным...

У яго сьмерць ня верыцца дагэтуль, не адыходзіць пачуцьцё, што ён заўсёды з намі, што ён і сёньня прысутнічае ў съвеце як цудоўны майстрап, як найвялікшы маральны і літаратурны аўтарытэт. Тое, што ён казаў пра Марка Шагала, можна суаднесьці з ім самім. Васіль Быкаў быў прызнаны пры жыцці і назаўсёды застанецца для многіх пакаленіньняў у будучыні. Застанецца імем, якое сімвалізуе, як і Марк Шагал, увесь глабальны трагізм дваццатага стагоддзя і пакутлівия імкненіні пакаленіньняў гэтага стагоддзя да свабоды. Застанецца, як сказаў пра яго цудоўны беларускі пісьменьнік Уладзімір Караткевіч, адвечным рыцарам сумленіння і праўды.

Андрэй Масквін



...уратуе нас толькі нацыянальная ідэя,
у змест якой уваходзіць мова,
культура, гісторыя
і нацыянальная самасвядомасць...

Ніл Гілевіч: “Мой час наперадзе, яшчэ ён прыйдзе...”

*Іэтай публікацыяй “Дзеяслоў” распачынае
серую гутарак культуролага
і літаратуразнаўцы Андрэя Масквіна
з выбітнымі беларускімі пісьменнікамі.
У аснову кожнай такой гутаркі
накладзены твор суразмоўцы.
Першая гутарка – з Народным паэтам Беларусі
Нілам ГЛЕВІЧАМ.*

МОЙ ЧАС

Мой час прайшоў.
Сыйшоў ніякавата –
І згас... І вось душу бярэ ў ціскі
Эпоха выхапняў і торбахватаў,
Майстроў у старца адбіраць кускі.

Мой час прайшоў.
Сыйшоў безвынікова.
Так кожны раз кажу я сам сабе,
Калі гляджу, што робіцца наўкула:
Як зьвер зъяяруе, а скубач скубе.

Мой час...
Чаму ж яго я не шкадую?
Таму што знаю: і мінулы, той,
Што абяцаў мне долю маладую,
Таксама быў ня мой, зусім ня мой.

Ня мне па спадчыне ад бацькі-маткі
Дастаўся ён, а прыхадняў гурме,
Што насаджала тут свае парадкі
І сваю волю дыктавала мне.

Час янычарства быў.
Таму і страшны,
Што ў вырадкаў ператвараў сыноў.
І ён няскончыўся, час учараши,
Хлусьня і здрада яго жывяць зноў.


Ну што ж!
Я шляху не згублю і ўпрыщем.
Каб час зъмяніўся – непатрэбны ўказ.
Мой час наперадзе.
Яшчэ ён прыйдзе –
Мой запаветны беларускі час.

(26. X. 1995)

– Шукаючы верш для нашай размовы, я скарыстаўся ня томікам вашай паэзii, а аўдыёкнігай, якая толькі што зъявілася. Маю ўвагу прыцягнуў верш «Мой час».

– Верш быў напісаны ў час, калі фактычна ў Беларусі адбыўся пераварот. Нехта лічыць, што пераварот адбыўся ў канцы 1996 году, калі быў разагнаны Парламент ХІІІ склікання (я ў ім ня быў, я быў у ХІІІ-м). Але я лічу, што самае голоўнае здарылася ў траўні 1995 году, таму што быў праведзены (як вядома, гвалтам) рэферэндум. Паводле гэтага рэферэндуму, навязанага і змушанага, быў прызнаны дзяржаўнымі дзьве мовы: беларуская і руская. Са студзеня 1990 году ў нас была адна дзяржаўная мова – беларуская. Руская мова была мовай афіцыйных адносінаў. Больш году я, груба кажучы, рваў глотку і сэрца, даказваў, што гэта нельга рабіць у ніякім разе. У ніякім разе! Як толькі зробім дзьве дзяржаўныя мовы, лічыце, што мы зрабілі адну дзяржаўную мову – рускую. Беларуская мова практична ня будзе дзяржаўной. Намінальна будзе, але радасці з гэтага ніякай нам ня мець. Ужо на пачатку верасня 1994 году новы начальнік дзяржавы абвясціў, што ў съвеце ёсьць толькі дзьве мовы, вартыя павагі, якія трэба вывучаць і карыстацца: руская і англійская. Адкрытым тэкстам сказаў, што беларуская для гэтага непрыгодная. Варта памятаць, што гэта было яшчэ пры савецкай сістэме.

Тады ж у траўні 1995-га з франтону Дома ўраду сарвалі герб Пагоня, парвалі на матузы съцяг. Аднавілі ранейшы савецкі съцяг і герб. Пачалася поўная адкрутка. Съядомыя беларусы ўспрынілі гэта як трагедью і зразумелі, што



Ніл ГЛЕВІЧ.

здарылася. Пасъля гэтага і пайшлі такія вершы, як «Мой час», «Стары паэт» і дзясяткі іншых.

**– Што значыць для вас «мой час»? Чаму ня «наш» ці «беларускі» час?
Які ён, гэты ваш час?**

– Чаму «мой»? Вось вы кажаце «наш» альбо «беларускі». А калі ён быў, наш беларускі час?

– Можа ў дваццатыя гады?

– Так, у дваццатыя гады ў нейкай меры быў. Але я тады ня жыў. Пішучы «мой час», я перш за ўсё меў на ўвазе будучыню. Там мой час. Верш канчаецца словамі: «Мой час наперадзе, яшчэ ён прыйдзе». Вось у чым ідэя твору.

Майго часу было тры-чатыры гады: з пачатку 1990 па 1994 год уключчна. Я пішу: «Мой час прайшоў. // Сыйшоў ніякавата – // І згас... [...] Так кожны раз кажу я сам сабе // Калі гляджу, што робіцца наўкola: // Як зъвер зъвяруе, а скучаб скучбе.» Я не прыняў таго, што начало рабіцца. У 1968 годзе я быў на сёмым небе ад радасці, бо паверыў, што ўсьлед за Чэхаславакіяй і ў нас наступіць сацыялізм з чалавечым абліччам. Я паверыў у гэта. А як было не паверыць? Так жа чакалася, так жа хацелася! Мы столькі ведалі пра той «нібы сацыялізм» сталінскай і пасълясталінскай эпохі, што вельмі хацелася сацыялізму з чалавечым абліччам. Я не выпадкова кажу «сацыялізму», а ня нейкага іншага ладу. Бо я верыў (і сёньня веру), што калі б ўсё пайшло іначай... Калі б у свой час расійская, рэвалюцыйная настроеная інтэлігенцыя пайшла за Пляханавым, то мы б началі будаваць сацыялізм, пры якім сёньня жыве, напрыклад, Швецыя. А ў нас пайшлі за бальшавікамі... І што сталася, мы ўжо ведаем. Але я не хачу ў гэта ўдавацца. Хаця ў пытаньнях гісторыі дастатковая адукаваны.

Вось вы нагадалі дваццатыя гады. Паўвека таму я пісаў дысертацыю пра беларускую паэзію 20-х гадоў, а потым яна выйшла кніжкай «Паэзія «Маладняка»». Я не абмежаваўся толькі прачытаньнем і вывучэннем паэтаў, і тых, якія ўваходзілі ў склад «Маладняка», так і тых, што не ўваходзілі. Я перагартаў усе падшыўкі газет і часопісаў тых гадоў, вывучыў дух эпохі. Стараўся дакладна адчуць, што гэта былі за часы. Мяне цікавіла, як была абвешчаная беларусізацыя, і ў чым яна канкрэтна прайвілася. Сапраўды тады адбыліся вялікія рэвалюцыйныя перамены ў карысыць беларускага народу.

Нешта трошку пачыналася ў час першай расійскай рэвалюцыі 1905-06 гг.. Выдаваліся «Наша Доля», «Наша Ніва», іншыя газеты і часопісы аж да першай сусветнай вайны і нямецкай акупациі. Пачаўся нейкі зрух, але гэта было яшчэ зусім ня тое. Скажам, беларускія школы не былі зацверджаныя законам. Яны былі прыватныя, і ў адной з іх працаваў Якуб Колас. Некаторыя памешчыкі дазвалялі зрабіць такую школку пры сваёй сядзібе. У час вайны ў тых раёнах (на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне), якія былі акупаваныя немцамі, таксама адчыняліся школы, і не адна, нават і ня дзесяць... І вось раптам пачаліся дваццатыя гады, усталівалася савецкая ўлада. Неверагодна, але па ўсёй Беларусі (за выняткам Заходняй, якая была пад Польшчай), началі тысячамі адкрывацца беларускія школы, сотнямі – беларускія газеты (улічваючы, што і ў кожным раёне), літаратурныя часопісы («Полымя», «Маладняк», «Узвышша»). Гэта было нешта неверагоднае, настолькі ішло насустрач адвечным жаданьям беларускага народу. Вядома той яго частцы, якая думала і марыла пра будучыню Беларусі. Ня будзем съязвярджаць, што так думаў увесь народ. Пераважна гэта беларуская шляхта і сяляне. І паколькі я ўсё гэта вывучыў, мяне начало страшэнна мучыць, што з канца 20-х гадоў пачаўся заняпад адраджэння. І больш таго – фактычна пачаўся лінгвацыд, і наогул – генацыд. У 1929 годзе началі арыштоўваць беларускую інтэлігенцыю, а ў 1930 – ужо масава. Вось тады і наступіў чорны час, у якім я нарадзіўся. (Я нарадзіўся ў 1931 годзе). Пачаліся хапуны: дзясяткі ў

1930, у 1933, 1934... У 1930 застрэліўся У. Ігнатоўскі – прэзідэнт Акадэміі навук. Я вельмі ўважліва вывучыў эпоху.

Хачу сказаць пра агульнае грамадска-палітычнае становішча той эпохі. У Беларусі была зробленая стаўка (разумна) на заможнага культурнага гаспадара. Міністрам Земляробства ў сярэдзіне дваццатых гадоў стаў З. Прышчэпаў, вельмі мудры чалавек. Ён бачыў, якім шляхам ідуць некаторыя еўрапейскія народы: ня толькі Францыя і Германія, але скандынаўскія. Фермерскія гаспадаркі ў нас – гэта хутары. Фермеры былі самыя разумныя гаспадары, самыя працавітыя. Улада ў Беларусі за гэта ўхапілася. З нумару ў нумар я чытаў у газетах, як нашыя сяляне працуюць, як вучаць дзяцей працаўцаў, як іх агранамічна адуюваюць, пасылаюць у тэхнікумы і на курсы, каб гаспадарку весыці разумна, эфектыўна. Гэта адбывалася масава, па ўсёй Беларусі. Людзі трymалі па дваццаць-трыццаць кароў, куплялі малакарні, сепаратары, мелі на продаж малако, сыр і масла. Мая сям'я была вельмі бедная. А вось дзяды маёй жонкі, якая была з Віцебшчыны, пасыпелі за часы НЭПу ўласнай працай так разжыцца, што ў 1929-30 гг. іх, і аднаго, і другога раскулачылі і выслалі. Гэта былі культурныя заможныя гаспадары, якія працавалі за трох-чатырох, а іх абазвалі кулакамі. Да рэвалюцыі яны нічога ня мелі, былі бедныя. Але яны атрымалі зямлю і зажылі па-людску. У 20-я гады нашая ўлада рабіла стаўку на такога гаспадара. Адтуль рэкрутувалася інтэлігенцыя, адтуль моладзь ішла вучыцца. Нарасылі ідэолагі гэтых культурных гаспадарак. Але гэты час гвалтам абарвалі.

Адна з найвялікшых і самых жахлівых катастрофаў у Беларусі – калектывізацыя. Усе да аднаго культурныя гаспадары (спачатку так званыя кулакі, потым сераднякі, падкулачнікі) былі рэпрэсаваныя. Засталіся пераважна ўбогія сяляне, якія ня ўмелі і не хацелі працаўцаў: лайдакі, латругі, п'яніцы і вясковыя басякі. Менавіта яны пайшли ў калгас. У Пімена Панчанкі, які добра помніў той час, ёсьць паэма «Маладосьць у паходзе». Ён піша, як зімой, на санях вывозілі гэтых «кулакоў», а яны, дзеці, беглі ўсьлед за санямі і з радасцю крычалі: «Ага, ага вас у Сібір ссылаюць. А мы ваш мёд і груши будзем есці». Гэта была вялікая сацыяльна-эканамічная перабудова.

Што датычыцца сферы культуры – у 20-я гады пачала разъвівацца, расыці, набіраць сілу вельмі сур'ёзная, таленавітая беларуская літаратура. Ня кажучы пра тых, хто прыйшоў з дакаstryчніцкага часу (Янка Купала, Якуб Колас, Максім Гарэцкі) актыўна пачалі друкавацца на пачатку 20-х: Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча, Кузьма Чорны, Міхась Зарэцкі, Міхась Лынкоў і яшчэ, яшчэ і яшчэ... На пятym курсе БДУ мне прапанавалі паступіць у асыпірантуру і я вырашыў заняцца вывучэннем паэзіі «Маладняка». Я хадзіў у нацыянальную бібліятэку, кожны дзень хадзіў, і браў чытаць усё, што было магчыма. У першую чаргу – падшыўкі газет і часопісаў 20-х гадоў. І я ўжо ведаў, дзе дзеліся геніяльнай нашыя пісьменнікі: і Лукаш Калюга, і Міхась Зарэцкі, і Уладзімір Жылка, і Уладзімір Дубоўка... Да выкryцця культуры Сталіна многія студэнты ня чулі гэтых прозывішчы. Я то чую, дзякуючы таму, што мяне вельмі рана, у дваццаць трэх гады, прынялі ў Саюз пісьменнікаў, і я меў магчымасць бываць сярод старэйшых. Іншы раз ад іх сёе-тое даведваўся.. Калі ж адкрылася ўся праўда, мяне яна страшна ўдарыла... Я выкрасылі з душы Сталіна. А Леніна пакінуў, і надоўга.

У 1965 годзе на ўсесаюзнай канферэнцыі перакладчыкаў у Менску я выступіў з рэзкай і вострай прамовай у абарону беларускай мовы. Мне дапамагалі мае веды пра сітуацыю 20-30-х гадоў. У 1966 годзе на V з'ездзе пісьменнікаў я зноў рэзка гаварыў аб становішчы мовы. А ў 1971 годзе напісаў вялікі артыкул «У чаканыні ражучага павароту», надрукаваны ў «Літаратуры і мастацтве». Гэта былі вузлавыя моманты майго грамадзянскага выяўленчыя. На рэспубліканскай ідэалагічнай канферэнцыі партыйных і савецкіх работнікаў, дзе было 1100 чалавек, сакратар

ЦК па ідэалогіі махаў нумарам «ЛіМа» і крычаў: «Да якога павароту ён заклікае? Да павароту ад ленінскай лініі? Куды ён заклікае? Застаецца зыдзіўляцца, што гэты чалавек вучыць моладзь у БДУ. Чаму ён яе навучыць?» Справы ішлі вельмі кепска. Адна за адной закрываўся беларускія школы. Гэта быў ня мой час. Мой час прыйшоў у 1990 годзе, калі беларуская мова стала дзяржаўнай. Тады, 27 ліпеня была абвешчаная (праўда фармальна) незалежнасць Беларускай Рэспублікі. І толькі ў канцы 1991 году Беларусь стала цалкам самастойнай дзяржавай. Адна за адной краіны съвету пачалі прызнаваць нашу дзяржаву. Вось адкуль пачаўся мой час. Але ён скора прайшоў, пачалося зусім ня тое, што я чакаў.

– У тиыя чатыры гады, калі байқ ваш час, што было галоўным?

— У мене свой погляд, сває перакананыні. На працягу апошніх пятнаццаці гадоў усе апазіцыйныя партыі, рухі і аб'яднаныні галоўным лічаць усталяваньне поўнай дэмакратыі. Як у Еўропе. Дэмакратычныя выбары, свабода слова, эканамічная свабода. Каб у нас сапраўды перамог дэмакратычны лад. Але ніхто паперадзе не пусьціў мову. Так і па сёньняшні дзень. Я ўжо стаміўся пра гэта гаварыць яшчэ да 1991 году, я апублікаваў, можа, трыста артыкулаў у абарону беларускай мовы, айчыннай гісторыі і культуры. Ведаючы, што толькі гэта ўратуе нас. Усё астатнія — адноснае. Дэмакратыя — штука даволі гумовая: можна расцягнуць, можна сціснуць. У некаторых дзяржавах, якія лічацца дэмакратычнымі, як паглядзіш, дык і ня шмат там гэтай дэмакратыі. Але ў кожнай гэтай краіне ёсьць свая дзяржаўная мова, а дзяякуючы гэтаму ёсьць нацыя і дзяржава. Я вывучаў гісторыю тых нароўдаў (перад усім славянскіх), якія дабіліся незалежнасці. Паглядзіце на Нарвегію, якая ўваходзіла ў склад Швеціі да пачатку XX стагоддзя, ці на Фінляндыю... Яны дабіліся незалежнасці, таму што ў аснову паклалі нацыянальную ідэю. На сёньняшні дзень я маю ўжо ня трыста, а, можа шэсцьсот артыкулаў (разам з інтэрв'ю) у абарону мовы. Практычна ўсё гэтыя гады я біў і біў у адну кропку: уратуе нас толькі нацыянальная ідэя, у зьмест якой уваходзіць мова, культура, гісторыя і нацыянальная самасвядомасць. З гэтым даб'емся і эканамічнай незалежнасці і ўсякіх свабодаў. Бяз гэтага, прабачце, Беларусі ня будзе. Ня будзе! А будзе беларуская Аўстрыя, дзяржава з чужой мовай. Але ж у Аўстрыі ніколі не было сваёй асобнай мовы. Німецкая мова — гэта і ёсьць іх мова, спаконвечная. А ў нас жа спакон веку была свая, беларуская мова. Многія дэмакраты гаварылі і гавораць мене: «Што вы ўсё з гэтай мовай! Важна, каб была незалежная Беларусь — з ня важна якой мовай». Мене гэта даводзіла да самага кепскага душэўнага стану. Калі апазіцыянеры гэтага не разумеюць, то тады пра што тут увогуле гаварыць. Значыць, ніхто не падумаў, з чаго пачыналі ў свой час чэхі, славакі, сербы... З нацыянальнай ідэі. Аказваецца, ніхто гэтага ня ведае і ня хоча ведаць. Іх пазіцыя такая: «Зробім для сябе дэмакратычную Беларусь з дэмакратычнымі выбарамі, з дэмакратычнымі прынцыпамі гаспадарання. Вядома, будзе капіталізм, будуць мільянеры і мільярдэры, будуць тыя, хто будзе на іх працуваць. А чаго яшчэ болей?» А я кажу, што мне гэтага нічога ня трэба. Калі ня будзе Беларусі беларускай, — прабачце, я вас не хачу знаць і з вамі супрацоўнічаць.

Быў час, з 1990 па 1994, калі я паверыў, што гэта мой час. Але ён прайшоў. Я часам паддаюся страшэннай апаты, але разумею, што ў публічных праявах я ня маю права гэта паказваць. Ёсьць беларуская моладзь, і дзякую Богу, што яна ёсьць. Я нават напісаў адмысловы верш «Кліч да беларускай моладзі». І таму верш “Мой час” канчаецца словамі «Яшчэ ён прыйдзе // мой беларускі час». Я хачу, каб усе верылі. Няхай кожны, хто верыць, паўтарае за мной: «мой час». Я не магу гаварыць за ўесь народ, таму што вялікая частка народу мяне неймаверна засмучае. Як не было нацыянальнай ідэі ў душы, так і няма. За сваё жыццё я тысячи разоў пачуў, як беларусы крычаць: «Мы же русские, мы не можем, как поляки или другие». Душа мая горка плакала. Вы пытаецца, чаму ня «наш». Я не

магу гаварыць «наш». Я хацеў бы, але пакуль што... Няхай кожны, хто прачытае верш, сам думае: пра які час ідзе гаворка, ці гэта яго час.

– *Мяне цікавіць, чаму так адбываецца з нашым народам: усё, што мы цяжкай працай здабывааем, потым страчаем. І так кожны раз.*

– У сваіх артыкулах я пра гэта пісаў беззліч разоў. Гэта мая думка, але, здаецца, і многія яе падзяляюць. Нам гістарычна не пашанцавала. З чаго почалося? Я іншы раз жартую: за тое, што беларускія мужчыны надта «ўлюбчывыя», за надта любяць прыгожых жанчын. І прадаюць сябе, сваю душу і сэрца, а заадно і радзіму дзеля пенкнай пані. Напрыклад, каб наш князь Ягайла ня ўзяў шлюб з польскай каралевай, можа б Валікае Княства Літоўскае па сёньняшні дзень было магутнай еўрапейскай дзяржавай. Але ён не ўстаяў. Тут мы ідзём паперадзе французаў. Кажуць, што французы надта ўжо любяць жанчын і могуць для іх зрабіць усё. Не, паперадзе мы ідзём. Радзіму прадаць можам. ВКЛ было магутнай дзяржавай. Яно яшчэ працягвала існаваць да Люблінскай Уніі, а потым наступнou крах. Нашая трагедыя почалася з Люблінскай Уніі, а не з Кацярыны II. Таму што больш двухсот гадоў ішоў заняпад вялікай дзяржавы, культуры, самасъядомасыці. Шляхта стала на шлях здрады. Хацела далучыць ліцьвінаў да больш «высокай еўрапейскай культуры». Школы пайшлі польскія, кнігі – польскія, тэатры – польскія, усё польскае. Пачаў спрэс насаджвацца каталіцызм.

Супраціўленчыя сілы былі моцныя, дабіліся Уніі. На пачатку XIX стагоддзя 70% беларускага насельніцтва было ўніятамі. Дарэчы, усе мае дзяды, прадзеды і праپрадзеды былі ўніятамі. У майм кутку на Лагойшчыне ўсе беларускія імёны з тых уніяцкіх часоў. Ня так, як на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. У нас няма Варвары, Марыі, Якава, Фамы і Фёдара, у нас – Барбара, Марыя, Якуб, Тамаш, Тодар альбо Хведар. І гэтак далей. Усіх гэтих людзей я яшчэ помню. А на могілках усе надпісы на плітах і крыжах па-руску. Вось пачатак нашай трагедыі. Каб глядзець глыбей, трэба быць гісторыкам. Можа ў паганская эпосе, можа там ёсьць нейкія карані: чаму мы паддаліся без патрэбы суседзям. Мы маглі адстаяць ВКЛ. А як зламаліся раз, дык і пайшло-паехала. Пра гэта нашыя пісьменьнікі пісалі, асабліва Уладзімір Караткевіч. Фактычна ператварылі ўвесь наш народ, пераважна вясковы, у панскую чэлядзь. А чэлядзь па няпісаным законе псіхалогіі абавязкова хocha быць падобнай на паноў і пераймаць ад іх культуру, мову, песні, танцы... Трэба ж быць культурным, як пан, каб пра мяне не гаварылі: «хам», «быдла». Нацыянальная самасъядомасыць не ўсталявалася належным чынам у тыя стагоддзі. Спрабы зъмяніць сітуацыю ў XIX стагоддзі народ не падтрымаў. Страшна горка гэта ўсьведамляць. Таму трэба было пачынаць, як і почалося. Я пісаў пра гэта. Нашая інтэлігенцыя на самым пачатку XIX ст., адразу, як толькі Кацярына наклала на наш край лапу, была беларуска-польскай. Можа, нават па съядомасыці была больш польская, яна занадта прырасла да польскай культуры. Тыя, якія менш прыраслы, ня зъехалі і тут жылі, як Ян Чачот (ужо пісаў вершы і па-беларуску), Ян Баршчэўскі і іншыя. Адраджэнне почалося з інтэлігенцыі, і цягнулася цэлае стагоддзе. Трэба было патрошку нарочтваць беларускасыць. А як інайчай? Я вывучаў гісторыю Балгарыі. Больш пяцісот гадоў балгары былі пад туркамі, але любой цаной захоўвалі свае праваслаўныя храмы і трymаліся мовы. Нейкую частку «атурэчылі» і нават перавялі ў мусульманства. Гэта адносна нязначная частка балгарскага народу. Астатнія, дзякуючы праваслаўным сьвятарам, пяцісот гадоў трymаліся мовы. Калі ласка, Балгарыя цяпер працьвітае, і няма ніякіх проблемаў: ні моўных, ні нацыянальных. Дарэчы, у вершы я згадваю янычараў. А што, тыя кіраўнікі рэспублікі, якія былі беларусамі і падпісалі съмерць беларускай школе – гэта не янычары? Самыя што ні ёсьць!

– *Як павінен выглядаць «ваш» час?*

– Займацца прагнозамі вельмі няўдзячная справа. Я ніколі не лічыў сябе

пракрам. Якая мая думка? Трэба, каб запанавала беларуская мова – абсалютна. Рускай карысталіся б толькі ў неабходнай меры ў побыце. Апрача мовы павінны быць падручнікі па гісторыі Беларусі з аб'ектыўнай карцінай нашага гістарычнага разьвіцця, дзе апісаныя вытокі нашых трагедый. Ужо гэтыя падручнікі выкінулі, іх няма. Трэба павынягваць увесь наш духоўны беларускі скарб. Разам гэта б стварыла самае галоўнае: атмасферу нацыянальнай дзяржавы. Канешне, пры адной умове: калі Беларусь была б незалежнай дзяржавай і ў ёй усталяваліся б дэмакратычныя прынцыпы: дэмакратычныя выбары, свабода слова і гэтак далей. Гэта спрыяла б таму, каб Беларусь стала нацыянальнай дзяржавай, каб яна стала беларускай Беларусью. Каб мы маглі сказаць пра Беларусь так, як пра Расію пісаў А. Пушкін: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Каб кожны, хто прыехаў (ды і мы самі), адразу адчуў: о, гэта вам не Расія і ня Польшча. Атмасфера – вось што галоўнае. На вуліцы ўсе людзі гавораць па-беларуску, у школах усе прадметы на беларускай мове. Гэта не забараняла б ведаць іншыя замежныя мовы. Дарэчы, у 20-ыя гады Беларусь мела чатыры дзяржаўныя мовы. І яны не заміналі адна другой і таму, каб беларуская была галоўнай. Рускія, палякі і яўрэі – усе тады ведалі беларускую мову, не пакідаючы сваёй. Можна ж па-чалавечы зрабіць. Я так уяўляю.

Што датычыць эканамічнага базісу, то я б хацеў, каб быў сацыялізм з чалавечым абліччам. Бо тое, што пачалося рабіцца ў Расіі ў 90-ых гады, калі за кошт мільёнаў абыздоленых, бедных, сыпітых, прыбітых людзей пачалі вырастаць алігархі, мільярдэры, якія ўваходзяць у першую дзясятку ў сьвеце, я гэтага катэгарычна не прымаю. І ніколі не прыму. Гэта крайне несправядліва. Кожны павінен атрымліваць па заслугах. Калі нехта ня хоча і ня ўмее працаўаць – хай жыве бедна. Але ж раскашаваць не за кошт тых, якія могуць і ўмееюць працаўаць. Я не ўяўляю, каб сумленны паэт мог прыніць панаваныне алігархам, рабаўнікоў народу.

Я ня думаю, што гэта прынялі б (калі б жылі) Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч. Таму што гэта апняк не стасуецца з прыродай, душой і абліччам інтэлігента.

Студзень 2009.

згадкі

згадкі

Якуб Лапатка



...пякучае, бязылтаснае сонца маладосьці
заўсёды ярчэй, чым спакойнае
вечаровавае сонца старасьці...

Дзяцінства съветная часіна

Старонкі ўспамінаў

Уступныя слова

*Людскі наш лёс – былінка поля,
Пылок нязначны – наша доля....
Якуб Колас*

Наш разум і нашыя пачуцьці атручаныя арыфметыкай.
Ня ўсёй навукай з яе чатырма дзеяньнямі, а толькі адным,
але самым страшным – нечым сярэднеарифметычным.

Таварыш Сталін радаваў нас тым, што ў сярэднім на
долю кожнага з нас прыпадае ўсё болей і болей чыгуна ды
сталі, і мы амаль усе ганарыліся тым. А мой дзед-аднаа-
собнік (пасля вайны ён не пайшоў у калгас, нягледзячы
на ўвесь уціск з боку кіруючай і накіроўваючай) казаў: “А
навошта на маю душу гэтулькі сталі? Хопіць і дзевяці гра-
маў”. Дзед ведаў, што казаў, бо на ягоны век выпала ажно
чатыры вайны: японская, германская, грамадзянская і Дру-
гая сусьветная. Праўда, апошнюю вайну ён ужо не ваяваў
– састарэў салдат.

Мікіта Хрушчоў сутыкаў нас тым, што ў сярэднім на долю кожнага жыхара СССР прыпадае па вялікай колькасці пудоў (менавіта пудоў, а не чаго іншага) збожжа, а мы ў той час елі хлеб з кукурузы ды соі, але і таго не хапала.

Асабіста Леанід Ільліч запэўніваў нас, што ў сярэднім на долю кожнага простага працаўніка штогод прыпадае грошай больш, чым заробак сакратара абкаму, расказываючы байкі пра нейкія таямнічыя фонды грамадскага спажыванья.

У час цяперашніх людзей цешаць тым, што ў сярэднім заробак дворніка і заробак міністра прыкладна роўныя. Праўда, трэба заўважыць, што дворнікі таму не даюць веры, нягледзячы на тое, што такое панявер'е непатрыятычнае.

Імітуючы грузінскі акцэнт мы на самой справе прамаўляем нешта сярэднеарыфметычна-каўказскае. Кажучы пра іспанцаў, мы ўяўляем сухарэбрага, падхорцістага чарнявага кабальера. А насамрэч у Іспаніі маюцца розныя людскія тыпы: ад бялівых астурыйцаў – да цыганіста-чорных андалусійцаў. Але мы бярэм пад увагу толькі змарнелага дона Кіхота, забываючыся на раскормленага Санчу Пансу.

Сярэднеарыфметычная выява фіна бывае такой: маўклівы, руды і змроучны суб'ект магутнага целаскладу з запаволенай рэакцыяй і абавязкова п'яны ўдупель. Французы – бабнікі-жабажэры, італьянцы – вясёлыя балбатуны, абчапляныя спагеці. І гэтак далей да бясконцасыці.

Думаеца, што мысыльц сярэднеарыфметычна ія так ужо й цяжка, бо знутры нас падпільноўвае падсьвядомая прага сярэднеарыфметычнага. Асабліва гэта тычыцца нашага мінулага. Яно бачыцца такім далёкім і роўным, як зямля з самалёту. Калі выкідаешся з парашутам, дык спачатку ўсё здаецца гладкім, аднастайным і гасцінным. Але чым бліжэй да зямлі, тым больш лужынаў, рытвінаў ды купінаў, на якія табе давядзеца прызямляцца. Мы часам забываємся на рытвіны свайго жыцця, бо маці-прырода паставіла ўнутры чалавека псіхалагічны засыцерагальнік.

Гэтыя нататкі ніякім чынам нельга называць мемуарамі. Мемуары... – гэтае слова палохае мяне. У ім чуецца жалобны марш, бачыцца мармуровы бляск шыкоўнай труны і надмагільнай мармуровай пліты, таямнічы водбліск муаравых стужак на яловых вянках: “Resquiescat in pace. ...In memoriam” – “Спачывай з мірам. ...У памяць...”

Апрача таго ў мемуарах гучаць грымоты вялікіх падзеяў, развальваюцца імперыі і выйграюцца бітвы. Там пасылаюць на закланыне тысячи і тысячи людзей, ломяцца лёсы і ўзводзяцца гарады на касцяцах зэкаў. І ўсе ні ў чым не вінаватыя, адны толькі “кгистальнейшай души чалавекі”, а злачынствы творацца самі па сабе нейкай звышнатуральнай сілай.

Мы, каму зараз 60 і болей, я маю на ўвазе вясковых хлопчыкаў, сапраўды съведкі вялічэзных зъменаў у жыцці грамадства. Мы прайшлі шлях ад натуральнай гаспадаркі мінульых вякоў да росквіту нана-тэхналогіі. Мы ваявалі ва В'етнаме, сядзелі за пультамі ракетаў на Кубе, несьлі съвяты сацыялізму ў Афрыку, нашыя малодшыя браты і вучні гінулі ў Афганістане, а нашыя вясковыя бацькі і цяпер недалёка адышліся ад першабытных умоваў існаваньня.

Нас, сталых людзей, часта зьдзекліва дражняць: «І сонца было ярчэй, і гарэлка па два восемдзесят сем, і каўбаса па два дваццаць». Што ж, так, была й гарэлка, і каўбаса, але галоўнае, што пякучае, бязылітаснае сонца маладосыці заўсёды ярчэй, чым спакойнае вечаровае сонца старасыці. Памятаце ў ірландца Томаса Мура:

Не ўсвяляйце мядовую славу,
Што ціха аздобіць сівия гады,
Навошта мне вечар, хай цёплы ласкавы,
Вярніце съвітальныя мне халады!

Ня памятаеце? Ну, нічога, пачытаць яго ніколі ня позна.

Бытапісам займаліся французскі гісторык Фернан Брадэль, Мікалай Кастамараў, можна назваць кнігу Вінцэсія Мудрова “Ператвораныя ў попел” і асабліва паэму Якуба Коласа “Новая зямля”.

Усе мы “праходзілі” яе ў школе, і ўсе мы, намаганьнямі настаўнікаў, прасякаліся ціхай нянавісьцю і да паэта, і да ягоных герояў, заклапочаных класавай барацьбой. Нам мала казалі пра мастацкія вартасыці паэмы, пра яе эпічнасць, нам указвалі на панскія прыгнёты, на стыхійныя бунты Міхала, на ягонае безъязмельле, і ні слова пра тое, што гэта сапраўдная энцыклапедыя беларускага вясковага жыцця з усімі ягонымі радасцямі і бедамі. Нам казалі толькі пра беды і класавую барацьбу. Нельга сказаць, што настаўнікі беларускай мовы і літаратуры самі, па вялікай адданасыці ідэалам камунізма, прывівалі такім чынам такую “любоў” да беларускай культуры. Тоё ж было і з усімі іншымі літаратурамі, і з рускай у тым ліку. Так было запраграмавана, напісана ў падручніках, а крок управа, крок улева – самі разумееце. Часы былі суровыя, і за неасцярожнае слова можна было адправіцца ў далёкае і доўгае падарожжа на бяскрайнія прасторы Савецкай Поўначы.

У Казіміроўскай дзесяцігодцы, дзе я вучыўся, беларускую мову і літаратуру выкладала дачка расстралянага паэта Уладзіміра Жылкі – Натальля Уладзіміраўна Жылка. Яна сапраўды любіла беларускую мову, сапраўды ведала беларускую літаратуру, але з дзяцінства ёй напаміналі аб жахлівым лёссе бацькі, і яна ні адзіным словам не адступала ад “лініі партыі”. Нават прозывішча вымаўлялі як Жылко. Гэтыя нюансы я зразумеў пазней. І толькі потым я ўціміў, чаму яна так рэзка асадзіла мяне, калі я напісаў у сачыненіі, што я ня так ужо і дрэнна жылі і харчаваліся Костусь з Алесем ды іхнія сямейства. Яна паставіла мне добрую адзнаку, але сачыненіе не вярнула, а маёй бабулі цішком сказала, каб тая прышчаміла мене язык. Яна шчыра хацела абараніць мяне ад вальнадумства і звязаных з ім ліхіх наступстваў. Ня думайце, што такое меркаваныне ў мяне ўзынікла ад вялікай схільнасці да бунтарства і нянавісьці да камуністычнага рэжыму. Не, гэта былі разважаныні сялянскага хлопчыка, які ўсё сваё кароткае жыццё пражыў у вёсцы і мог парашаць яго з апісаным у Коласавай паэме.

Асэнсаваныне прыйшло пазней. Па значнасці я стаўлю “Новую зямлю” на адзін узровень – калі нават не вышэй – з “Калевалай”. Я адказваю за свае слоўы, бо не адзін раз перачытваў паэму, калі перакладаў “Калевалу”. Неаднаразова мене даводзілася чуць ад “старэйшых братоў”: “Ничего там такого!” І ніяк нельга давесыці, што там ўсё такое...!!!

Пачытайце, пасмакуйце сакавітую вясковую мову, паспрабуйце пачуць яе жывую інтанацыю, якой зараз не чуваць ні па тэлебачаныні, ні па радыё, хай сабе гэта будзе афіцыйнае радыё РБ, ці “варожы голас” радыё Свабода. Адчуйце, з якой пышчотай Колас выпісвае кожную дробную дэталь вясковага жыцця! Таго самага жыцця, якога мы, вясковыя хлопчыкі трывіцця-піцідзясятых гадоў яшчэ сербанулі ўдосталь. Гэта вялікі твор кожнага беларуса, толькі трэба, каб кожны беларус ведаў, чытаў і шанаваў сваю народную паэму, лічыў яе сваім багаццем. Апрача таго, “Новая зямля” – гэта яшчэ і ўзор мемуарнай літаратуры. Нічога лепшага пакуль што ў гэтай галіне няма.

Мой кут лясны

*Я зноў хачу зірнуць назад
Пад твоя стрэхі родных хат,
Дзе зачалася туцявіна,
Дзяцінства съветлая часіна*
Якуб Колас

Мая родная вёска Аўсюкова прывольна раскінулася паміж невысокімі пагоркамі. Неабсяжныя лясы зялёной сцяной атачалі вёску. Сасновыя бары цягнуліся

на многія кіламетры. У лясных нетрах съяціліся незылічоныя блішчастыя азёры. Да самых двароў і агародаў падступаліся гарэзьлівія бярозкі ды вольхі. Часта ўвесну з ральлі вытыркаліся дурасльвія альховія ці бярозавія парасткі, і тут жа расплючваліся за сваю неразумнасць: сяляне бязылітасна і старанна вынішчалі іх. Але ў кожным двары расьлі ліпы, бярозы і рабіны. Мае бабуля і дзядуля са съяшчэннай пашанай ставіліся да старой, напалову абгарэлай ліпы каля хаты. У вайну пад час карнай экспедыцыі немцы скідвалі на вёску запальныя бомбы. Гэта былі невялікія цыліндры съветла-шэрага колеру. У нас іх называлі шашкамі. Некалькі такіх шашак заблыталіся ў кроне і на трапілі на дах нашай хаты. Ліпа абгарэла, але хата засталася цэлай. Калі мы з бабуляй пакінулі сваю сялібу і назаўсёды зъехалі з Аўсюкова, ліпа засохла. Толькі праз трыццаць гадоў я наведаў сваю родную вёску і старое сялібічча. Я пагладзіў шэрaes сухое дрэва, і ў шолаху нежывых галінак мне паучулася горкае пытаныне: “Па якіх жа чужых дарогах ты блукаў, маленькі аўсюкоўскі хлопчык?” А чужыя дарогі вялі мяне ўсё далей, і толькі праз дваццаць гадоў я зноў вярнуўся да сваёй вёсکі. Сухі ствол зламаўся пасярэдзіне, съятое дрэва зрабіла свой апошні паклон. Праз год яе сыпілавалі на дровы.

Вяскоўцы шанавалі лес. Лес быў надзеіным сябрам і карміцелем. Ад першых праталінаў і да першага сънегу мы, дзятва, хадзілі ў лес амаль кожны дзень.

Таямнічы ранішні туман плаваў між дрэвамі. Недзе ў вышыні шапталіся залатаствольныя сосны. Звонкія перазовы нашых галасоў ніякім чынам не парушалі гэтага ўрачыстага спакою. Лес і мы складалі адно цэлае. Мы былі часткай акаляючага нас съвету. На жаль, гэтае падсъядомае паучыцё гарманічнай еднасці з прыродай пазней назаўсёды зънікла. Я болей ня зъведаў яго нідзе – ні ў сібірскай тайзе, ні ў карэльскіх ды фінскіх лясах. А той лес быў НАШ. Мы ведалі, дзе ёсьць барсуковыя норы, дзе і якія гняздуюцца птушкі, якія грыбы растуць у тым іншым месцы.

Нават ганяючы кароў у поле мы бралі з сабою кошыкі і зьбіралі суніцы – кіславатыя ў цяністых алешинах і салодкія на палянах ды пералесках. Мы ведалі, што ў лесе жывуць лесавікі, і калі не дагадзіцца аднаму з іх, дык будзеш, як непрытомны, хадзіць вакол аднаго карча, а дарогі ня знайдзеш. Казалі, што тады чалавека водзяць нячысьцікі. Словы “чорт”, “чэрці” стараліся не ўжываць. Нашыя настаўнікі нештат талковалі наконт шырыні кроکаў левай і правай ногі, наконт шкоды забабонаў, але было відаць, што яны і самі ня вераць у тое, што кажуць. Яны таксама былі часынай гэтай прыроды.

І лес шчодра адфораў нас сваім скарбамі. Звычайна на золку мы выпраўляліся ў грыбы. Хадзіць пазней лічылася амаль непрыстойным – грыбы трэба зьбіраць толькі ўраныні. Старэйшыя несылі за плячыма вялікія кашы, а малодшыя хадзілі з невялікімі кошыкамі і, назьбіраўшы поўныя, высыпалі іх у вялікі. Яго ставілі пад сасну, і мы разыходзіліся ў розныя бакі, але беспамылкова знаходзілі тое месца, дзе стаяў вялікі кош. Я дагэтуль зъдзіўляюся, як нам гэта ўдавалася. Напоўніўшы вялікі кош, мы дапамагалі адзін аднаму назьбіраць свае маленькія кошыкі і выпраўляліся дамоў. Перабіраць грыбы таксама даводзілася нам. Рудыя рыжыкі, залацістыя лісічкі, чырвоныя сыраежкі, карычневыя цвёрдые баравікі, чырвонагаловыя падасінавікі, съветлыя абабкі (толькі гэтыя грыбы ў нас лічыліся сапраўднымі, астатнія – паганкамі) – кожны гатунак складваўся асобна і асобна гатаваўся. Стос грыбоў у дзежцы перакладваўся вішнёвым ды смародавым лісьцем. Зьверху грыбы націскалі важкімі камяніямі. І да наступнай вясны мочаныя грыбы заставаліся цэлымі і хрумсткімі. Марынавалі іх вельмі рэдка. Калі ўжо не хапала дзежак, грыбы сушылі. У той час гэта быў не “грыбны спорт”, а значны прыкорам.

Ня меней важна было назапасіць на зіму і ягадаў. І з чэрвеня да каstryчніка з лесу наслі суніцы, чарніцы, ганаболі, брусыніцы і журавіны. Брусыніцы мачылі

ў дзежках і яны – наройні з агурковым ды капуставым расолам – прыносілі вялікую палёгку ратнікам, палеглы� напярэдадні ў няроўнай барацьбе з зялёнym цмокам.

У пераважнай большасці ўся такая лясная праца ляжала на плячах дзяцей, бо дарослыя павінны былі ад цямна да цямна працаўца ў калгасе, дыў свае агароды чакалі гаспадарскіх рук.

Апрача падкорму лес даваў сялянам і невялічкі грашовы заробак. Лютае безграшоўе панавала тады ў вёсках. Мне зараз дзіўна чытаць, што калгасынікі працевалі за працадні-“палачкі”. Адзін дзень – адна “палачка”. Я не застаў той шчасльівай пары. Мудрае начальства ў сваіх няспынных клопатах аб нашым дабрабыце ўспомніла, што ў матэматыцы апрача цэлых лікаў, існуюць яшчэ і дзесятковыя дробы. І здабытак абстрактнай буржуйскай науку ўжылі ў практыцы пабудовы камунізму: працаўдзень падзялілі на дзясяткі і соткі долі. Расцэнкі аддаваліся на водкуп брыгадзірам і старшыням калгасаў. Скажам, прывезыці воз сена значыла атрымаць адну дзясятку, а накапаць мяшок бульбы – 5 сотых працадня. А маглі паставіць і наадварот. І ня кожны дзень удавалася зарабіць цэлы працаўдзень у сваю “Кніжку калгасыніка”. Дарэчы, пасыля пасъведчаныя аб нараджэнні ў калгасынікаў гэта быў адзіны дакумент, які съведчыў, што чалавек існуе на съвеце. Пацпарты калгасынікам пачалі даваць толькі ў 1961, ці ў 1962 годзе.

Натуральная гаспадарка амаль цалкам забясьпечвала пракорм, аднак сёе-тое – цукар, соль, газу, гумавыя боты (скураныя шылі самі) ды шмат чаго яшчэ – даводзілася купляць у вясковых крамах. І тут зноў на дапамогу прыходзіў лес. Улетку людзі дралі лазу і вазамі здавалі яе на нарыхтоўчыя пункты ў тых жа крамах. Зімой здабывалі сасновыя і яловыя шышкі, за іх плаціла лясыніцтва. Быў прыробак і ад леспрамгасаў, але ня сталы, а выпадковы. Дзееці ўвесну зараблялі на пасадцы лесу. А паколькі дзіцячая праца гуманнымі законамі СССР катэгарычна забаранялася, дык у паперы запісвалі дарослыя. Прэзвавалі парамі – адно дзіцё і адзін дарослы з мечам. Меч – гэта такая прылада съпецыяльна дзеля высадкі лясной расады. Дарослы прабіваў мечам вузкую шчыліну ў загадзя расчышчаным ад дзірвану квадраціку, а малы нахіляўся і жава саваў туды сасновую расадзіну. Чым болей квадрацік засадзіш – tym лепей. Пад вечар балела сыпіна і круцілася галава. Назаўтра боль становіўся нясыцерпным, але на трэці дзень усё прыходзіла ў норму. Нейкі заробак быў і ад здачы металёвага лому. Звычайна так зараблялі дзееці на цукеркі-падушачкі з крамы, ці гематаген з аптэкі. Мы выглядалі, дзе ёсьць якія жалезнныя ламачыны, зьбіралі іх і адвозілі ў той жа нарыхтоўчы пункт.

Аднойчы мы знайшли ў лесе некалькі бомбаў. Ну што ж, не ўпершыню. Іх знаходзілі і раней у нашым лесе. Запалы з іх даўно выкруцілі, тол мужыкі выплавілі на шашкі, каб глушыць рыбу, а жалезнія балванкі мы здавалі на лом. Але гэтym разам мы, напэўна ад радасыці, не зьвярнулі ўвагі на тое, што гэта былі не разраджаныя бомбы. Такая дробязь не магла прыцягнуць нашай увагі. Мы неяк ускацілі сваю каштоўную здабычу на таратайку, упраёгліся і пацягнулі мяніць съмерць на гроши. Ня ведаю, чым бы магло гэта скончыцца, але, на шчасльце на ўскрайку лесу нам наступраці трапіўся мужык на кані. “Калыміце, блазынокі?!” – дружкаўна выгукнуў ён. І раптам штомоц залемантаваў: “Птамаць! Стой! Прэч, шчаняты!!!” Мужчыны пасыля вайны выдатна разьбіраліся ў зброі і ён адразу скеміў, што саржавельня бомбы на калдобістай дарозе маглі ўзарвацца ў любы момант. Зарабіць не ўдалося, і мы вельмі крыўдавалі на дзядзьку Міхaila.

Закрыты сьвет лясной вёскі забясьпечваў сябе амаль усім. На гародах сеялі жыта, ячмень, лён, садзілі бульбу, на лехах – так па-мясцоваму называлі градкі – садзілі моркву, капусту, рэпу, цыбулю, буракі. Вырошчвалі мак і каноплі, але пра

наркатычныя ўласцівасыці гэтых расылінаў нічога ня ведалі, а рабілі з канапель масла, макавае зерне ўжывалі для сьвяточных выпечак, а калі дзесяцям удавалася съцягнуць жменьку з запасаў, дык зъядалі проста так. Жанкі ткалі палатно і гунькі з рызьза, нічога не прападала ў гаспадарцы.

Забяспечвалі сябе і “вогненнай водой”. Купляць у крамах – не было грошай, а вось паставіць бражку, ці выгнаць самагонкі – гэта заўсёды – калі ласка. Трэба, аднак, сказаць, што пілі болей па сьвятах, частавалі прыехаўшых гасьцей, начальства, а напівацца кожны дзень не было моды і часу – натуральная гаспадарка вымагае бясконцай нялёгкай працы.

На Аўсюкове вытворчасыць была наладжаная належным чынам. На ўсю вёску мелася адна самагонная “устаноўка”. Назваць складаную сістэму з некалькіх дзежак ды карытагу проста “апаратам” не паварочваецца язык. Затое і самагонка атрымлівалася чистая, без вясёлкавых пераліваў сіухі на паверхні. Гэтая фабрыка народнай атрутні знаходзілася на беразе чистай безнайменнай ручайны ў самым дзікім і страшным месцы пад назвой Салатопка. Праз непралазны гушчар туды вяла ледзь прыкметная дарожынка. Абапал дарогі валяліся косыці жывёл. “Быдла” – казалі ў нас. Там некалі быў скотамагільнік. А за ім лес гусьцеў яшчэ болей і зъмяняўся балацінкай. Пасярод яе была невялічкая виспа з ручайком для халадзільніка. Вось туды па строгай чарзе і ездзілі начамі вясковыя мужыкі здабываць сваю горкую радасыць. Звычайна дарослыя браўлі з сабой хлопчыка, каб той насіў халодную воду з ручайны і па камандзе дарослага “сыпецыяліста” падтрымліваў то меншы, то большы агонь пад жалезнай бочкай. Пад раныне самі “тэхнолагі” засыналі, бо дэгустацыю прадукта праводзілі часта і старанна. Улады, вядома ж, змагаліся з самагоншчыкамі, але што яны маглі? Па ўказу ад 1948 году за самагонку можна было сесыці, не памятаю ўжо на які тэрмін... Была ў нас мясцовая легенда аб занадта старанным участковым міліцыянце.

Вёска – чуйны арганізм, і ня ўсякага прыме за свайго. Можна было жыць і дваццаць гадоў, але ўсё адно заставацца прыхаднем: “А-а-а... Гэта той, з-за Расонаў...” Толькі ягоныя дзесяці становіліся сваімі, але вёска памяталі што ён “з-за Расонаў”. Пасыль вайны нам прыслалі аднекуль з Вялікарусіі новага ўчастковага міліцыянта. Ён шчыраў зъяўляўся за справу: лазіў па гарышчах, шукаючы, зброю, распытваў, хто чым займаўся ў вайну, старанна пісаў даносы на калгасынікаў за нівыпрацаваныя нормы працаднёў, а на старшыню з брыгадзірам за тое, што яны нібыта патураюць гультаям. “Я служу Родине”, – горда казаў ён. “Служба Родине” закончылася тады, калі ён замахнуўся на сьвятое – вытворчасыць самагонкі. Ён злавіў нашага вяскоўца з бітонам сьвежага пойла і паабяцаў пасадзіць. Той жа ноччу ў яго загарэлася пуня. Агонь перакінуўся на хату, народ ляютна адгукнуўся на заклік аб дапамозе, ледзь соўгаючыся наслі ваду, а старанны служака плакаў і крычаў “За что, мужики, за что?! Всех посажу!” Прыязджалі съледчыя, партыйныя і міліцыйскія начальнікі, але і мужыкі, і кабеты цвердзілі адно: “Ён быў п’яны і курыў ля пуні”. Съледства вялося фармальна і вяла, казалі, што службіст замардаваў нават начальства сваёй паталагічнай стараннасцю. Яго некуды перавялі, а нам далі мясцовага, з суседній вёскі. Той жыў з людам душа ў душу. Яго частавалі сьвежай самагонкай, а ён “нічога ня бачыў”. Ён быў свой, мясцовы, і добра ведаў да чаго можа давесыці залішняя стараннасць. Узяць за шкварнік п’янага зуха ў клубе – гэта адно, а жыць у варожа настроеным асяродку – зусім другое. У той час я быў зусім малы і ведаў гэту эпапею толькі па вясковых аповядах, але гадоў з сямі браць зудзел у вытворчым працэсе давялося і мне, бо ў суседа Мітрухі дзесяці былі ўжо дарослыя, і мой дзядуля “пазычаў” мяне свайму сябру. Увечары мы з суседам грузілі на калёсы дзежкі з брагай і выпраўляліся на працу, а на досьвітку я прывозіў у ягоны двор дзежку з перагнанай брагай (бардой па-навуковаму) і непрытомнага вытворцу. Дзядуля атрымліваў бутэльку,

а я кавалак цукру ад Мітрухавай гаспадыні Проскі. Усе былі задаволеныя і бясстрашна чакалі візіту ўчастковага. Той выдатна ведаў самагонны графік. На маёй памяці за самагонку не пасадзілі нікога. Самагоншчыкаў не перамагла ніводная дзяржава за ўсю гісторыю чалавецтва. Аўсюкоўцы з годнасцю падтрымлівалі гэтую гістарычную традыцыю і ня думалі адмаўляцца ад такой агульначалавечай каштоўнасці.

Пякучы подых

*О родны край! О край пакуты,
Нягодай цяжкало прыгнуты!
Якуб Колас*

Трагічны подых нядаўняй вайны поўніў маё раныне дзяцінства. Вайна была паўсюль. Водблескі вайны ігралі на залацістым бярвеныні свежазрубленых хатаў. Моўчкі крычалі аб вайне яшчэ не зусім зарослыя травой сялішчы – падмуркі спаленых дамоў і разбураныя печы. Нема галасілі жанчыны на могілках. У кожнай хаце былі німецкія штык-нажы ў жалезных похвах з шарыкам на канцы. Пад стрэхамі і на агародах хаваліся змазаныя і добра запакаваныя віントоўкі ды аўтаматы. Жалезныя круглыя банкі ад німецкіх супрацьгазаў прыстасоўваліся для гаспадарчых патрэбаў. Вярталіся на папялішчы маладыя салдаты і афіцэры. Аўсюкова было зруйнавана амаль цалкам.

Але жыццё працягвалася. Людзі адбudoўваліся, жаніліся, любіліся, нараджалася новае, маё, пакаленые дзяцей вайны. А ў лясах і на палях чуйна спала съмерць. Ніхто ня ведае, колькі людзей паслья вайны падарвалася на мінах, снарадах, ці гранатах, якія гарохам усейвалі нашу зямлю. Паслья страшнага вадакруту небывалай вайны людзі шукалі родзічаў, хаця б самых далёкіх. Тыя, каму ўдавалася зачапіцца ў Ленінградзе, Полацку, Менску, ці дзе яшчэ, заставаліся там, але з вяскоўцамі радніліся, і кожнае лета на Аўсюкове было поўна гасьцей. Гарадскія дзецы гулялі з намі ў ножычкі, у лапту ды іншыя гульні. Праўда такіх малых, як я, шасцігодкаў часам адышывалі бяз доўгіх размоваў. Адным днём я зноў апынуўся па-за гульней. Пакрыўданы, я пайшоў плакаць за хлеў. Незаслужаная крыўда паліла маё сэрца, і я думаў, што жорстка адпомішчу крыўдзіцелям, як вырасту вялікі. У мяне будзе прыгожы ножык, я буду лепей за ўсіх выбіваць фігуры з клетак, я буду так далёка забіваць мячык, што з “вёскі” ў “горад” за “рукамі” можна будзе спакойна ісьці, а ня бегчы. Усе будуць мне зайдросыць і прасіцца ў каманду, а я пагардліва буду адганяць іх ад сябе, а каманду набяру са сваіх аднагодкаў. Салодкае пачуццё будучай помсты напоўніла маё сэрца, і я ўжо сабраўся лезыці на рабініну ў двары (трэба ж узвысіцца над крыўдзіцелямі), як раптам позірк мой упаў на нейкі прадмет, які ляжаў пад сцянай хлява ў неглыбокай ямцы. І я ўспомніў: гэта ж граната! Нядаўна старэйшыя хлопцы паказвалі нам, малым, такую ж самую, круглую, падзеленую на клетачкі. Не, ёсьць на сьвеце справядлівасць! Хай яны б'юць палкамі свой дурацкі мячык, а ў мяне цяпер уласная граната! А з кім жа падзяліцца такой радасцю, як ня з самымі блізкімі чалавекам – з бабуляй! Я прадзеў палец у кальцо і з радасным віскатам кінуўся бегчы. З крыкам: “Бабуля, я гранату найшоў!” – я заляцеў у хату, поўную гасьцей. Стол толькі накрываў, мужчыны сядзелі на лавах калі сьценаў і вялі свае пустыя дарослыя размовы. Я выскачыў на сярэдзіну хаты, і тут раптам запанавала мёртвая цішыня. Вакол мяне ўтварылася пустата, мужчыны скамянелі і ўліплі ў сьцены, а я круціў галавой і зьдзіўляўся, чаму ніхто ня хваліць мяне, чаму ніхто не зайдросыць майму багацьцю. Тут падышпа бабуля і ласкава, як ніколі, папрасіла: “Яшутка, дай жа і мне паглядзець.” Я даверліва працягнуў руку, і о каварства! Яна ўзяла гранату і аддала яе аднаму з мужчынаў.

Той імгненна высылізгнуў з хаты і праз некалькі хвілінаў за агародам грымнуў выбух. Падалей ад граха і ад спакусы вопытны пехацінец узарваў яе ў сажалцы, што ўтварылася некалі на пожні ад бомбы. Наплакаўшыся да зьнямогі, я заснуў. Так бабуля выратавала сям'ю ў чарговы раз.

Першая спроба ў час карнай эксыпедыцыі ўдалася ня цалкам. Адзін вылюдак з нашай вёскі напісаў сьпіс партызанскіх сем'яў для нямецкай фельдкамендатуры. Я дагэтуль ня ведаю ягонага імя, толькі вясковую мянушку – Любчонак. З нашай сям'і ў той сьпіс трапілі мой дзед і ягоная дачка, Марыя Баранава – Манька па-сямейнаму – бо яе муж Паўла Баранаў, і сапраўды быў у партызанах. Немец-жандар хадзіў па хатах з перакладчыкам, па съпісе выклікаў людзей і аддаваў іх пад канвой эсэсаўцаў. Людзей зганялі ў ток калія вёскі.

– Лапатка Іван! – абвясыціў немец. – Зьбірайся!

– Куды й чаго? – абамлеў дзед.

– Дзе твой сын, Пётра? У партызанах?

Дзед разгублена маўчаў. Але бабуля адчула, што гаворка ідзе аб жыцьці і съмерці, і адчай надаў ёй сілы і съмеласыці.

– У якіх партызанах? Яго ж забралі ў армію яшчэ да вайны!

– А ты хто такая?

– Лапатка Вера Лявонаўна. І мой сын Пецька ў армii!

Немец зноў зазірнуў у сваю паперку.

– Але ж ён прыходзіў дадому і пайшоў у партызаны!

– Вы там пачытайце лепей, – у роспачы настойвала бабуля. – Ён прыходзіў і пайшоў з другімі акружэнцамі на Усход. Партызанаў тады й духу не было! У армii ён, у армii!

– Праверым, – раптам згадзіўся немец.

Дзядулю пакінулі, але Марыю з трохгадовай дачкой забралі. Калі людзей вялі за вёску, бабуля падбегла да калоны і хацела забраць унучку. Але эсэсавец з усяго маху ўдарыў яе прыкладам у грудзі. Калі бабуля апрытомнела, за горкай грымелі стрэлы. Вечарам людзі забралі расстраляных і пахавалі на Заборскіх могілках. У гэты дзень на галаве бабулі не засталося ніводнай русай валасінкі. Яна пасівела літаральна ў момант. Казалі, што ёй яшчэ пашанцавала, бо эсэсавец мог упіхнуць яе у калону і павесыці на расстрэл. Ад забітай дачкі зьбераглася вялікая цёмна-руская каса, і бабуля раз на год, на Тройцу, брала гэтую касу і хадзіла з ёй на могілкі.

Пазней людзі даведаліся, што напісаў такія съпісы для немцаў і забілі нягодніка. Яго закапалі за вёскай, і пасьля вайны, жанчыны, праходзячы міма, плявалі ў той бок. У ягонай хаціне ніхто ня жыў, вяскоўцы лічылі яе праклятым месцам, хаця пад час другой карнай эксыпедыцыі вёску амаль цалкам спалілі латышы. (Яны ж спалілі разам з людзьмі і суседнюю вёску Баканіху. Пасьля вайны яна не адрадзілася.) Ягоная дачка пайшла ў адступ разам з немцамі, але пазней вярнулася з маленъкай дачкой, прыкладна маіх гадоў, у сваю хацінку. Яна ляжала там на падлозе, хворая на нейкую паганую хваробу, і ніхто ніколі не наведваў яе. Дзяўчынка жабравала, людзі кarmілі дзіцё, але бязылітасна адбіralі нават самы маленъкі кавалачак хлеба, каб толькі яна не занесла яго матцы. Хутка "нямецкая сучка" памерла, яе пахавалі побач з бацькам, а дзяўчынку аддалі ў дзіцячы дом у Расоны. Усё гэта мне апавядала бабуля доўгімі зімнімі вечарамі, калі мы з ёй засталіся ўдвох на гаспадарцы – старая ды малы.

Пасьля вайны мы ўсе аўтаматычна сталі, калі ня ворагамі народу, дык асобамі падазронімі, таму што былі на акупаванай тэрыторыі. І цяпер ужо ня немцы, а НКВДэшнікі (так у нас казалі) хадзілі па хатах, адбіralі зброю, высьвятлялі, хто чым займаўся ў вайну, хто быў у палоне, хто ў паліцыі. Праца гэта цягнулася шмат гадоў, палонных садзілі, паліцаю таксама, садзілі і па падазрэнню, і па

злосыці. Дайшла чарга і да нас. Мы былі падазроняя тройчы: дзед не пайшоў у калгас, сын прапаў бяз весткі, сам дзед у час вайны недзе прападаў каля году. І вось гэта было самае небяспечнае. Яшчэ да другой карнай экспедыцыі дзеда забралі немцы ў абоў. І дайшоў ён з гэтым абоўзам ажно да Пруссіі. А потым, калі зразумеў, што каня вызваліць ня ўдася, а загінуць можна, ён у час налёту савецкіх самалётаў зъбег. Дамоў ён прабіраўся пешкі праз разбураняя вайной Літву і Латвию. Латышы і літоўцы, даведаўшыся, што ён з Беларусі, давалі яму ежу, хавалі і ад немцаў, і ад савецкіх войскаў, карацей, выратавалі яму жыццё. Таму часта, так бы мовіць, на "нацыянальныя глебе" ўзынікалі сваркі. Бабуля да самай съмерці лічыла латышоў катамі і забойцамі. Дзед звычайна саступаў і моўчкі смактаў піпку.

Адным днём да нас завітаў малады энкэвдэшнік. Я ляжаў за заслонай на ложку і пачаў усю размову. Маладзён у залатых пагонах без запрашэння прайшоў на кут і пачаў выкryваць ворага народу.

- Аружые есьць?
 - Ёсьць, – адказаў дзядуля.
 - А пачаму ня здал? Ты что прыказа не чытал?
 - Не чытаў, і ніхто мне яго не чытаў! А здаць магу хоць цяпер.
 - Как это цепер? – разгубіўся энкэвдэшнік.
- Дзед моўчкі выйшаў з хаты і прынёс паляўнічу стрэльбу.
- Забірай.
 - Ты что, зъдесь, шуткі шуціш?
 - Якія тут шуткі. Забірай.
 - Ага, укланяешся! Я жа знаю, что у цебя есьць аружые!

Тут ён меў рацыю. Амаль кожны мужык меў якую-небудзь зброю. І не адну стрэльбу. Адну на здачу, другую на ўсялякі выпадак. У гаспадарцы, як вядома, усё прыдасца.

- А знаеш, дык забірай! Чаго прывязаўся!
 - Ты ешчо і грубіш. А где твой сын?
 - Загінуў мой сын.
 - Врош! Он прапал без весьці. А можат он і сейчас у немцаў? І сам ты гдзе-та был больша года. Гдзе ты был?
 - Ад немцаў хаваўся ў Вялікарусії, ў Залогах.
 - Врош! Всё праверым і пасадзім двурушніка!
- І тут у размову ўключылася бабуля.
- Што ты будзеш правяраць? Немцы правяралі, правяралі, зараз ты тут за-явіўся, правяралышчы! Ён жа быў у сьпісах!
 - Так пачаму жа яво немцы не расстралялі? – пераможна выгукнуў маладзён.

– Значыць ён яшчэ і вінаваты, што ўцёк ад расстрэлу! І мой сын вінаваты, што папаўся такім вось, як ты камандзірам! Мы перад вайной аддалі яго вам, камандзірам! Куды вы яго дзелі! І мы ж яшчэ перад табой вінаваты! Чыя б кароўка мычала! Што ты сам дзелаў у вайну! Дзе тваі ардзяны? У нас усе такія малыцы з медалямі ды ардзяны! А што твой бацька дзелаў у вайну, а? Я вось дакажу на цябе і тады паглядзім, хто каго пасадзіць!

З маладзёна імгненна зъляцела ўся пыха. Ён раптам стаў ветлівы і перайшоў на "вы".

– Ну, што вы, Лявонаўна. Нас пасылают, вот мы і правераем. Нужна жа работаць.

Ён яшчэ некаторы час нешта казаў пра сваю цяжкую працу, пра "бдзіцельнасць" (падазроня съмешнае было слова!), пра ворагаў народу. Потым ціха рэтыраваўся, нават не забраў стрэльбу.

Дзед бурчаў: “А ты ня надта ласкачы языком. Ён жа нас зьесыць.” “А я тады дакажу на ягонага бацьку.” “А што ты дакажаш?” “Сам ведаеш што.” “Ніхто не падцвердзіць.” “А ніхто і не патрэбен. Ты ведаеш, я ведаю, дакажам на іх, а там хай разьбіраюцца.”

Я так і не дазнаўся, які такі вялікі грэх быў таго чэкісцкага бацькі, што руплівы барацьбіт з ворагамі народу болей ніколі не зьяўляўся ў нашай хаце. Так яна выратавала дзеда другі раз. А пагроза сесыці за супрацоўніца з немцамі была рэальная. Садзілі і за меншыя грахі. Палонных, напрыклад, садзілі бязылітасна. “У нас няма палонных, ёсьць здраднікі Радзімы” – па гэтай сталінскай фармулёўцы пасадзілі многія тысячи людзей.

Мой цесьць, Ігнат Благадараў, трапіў у палон у 1941 годзе, прайшоў пекла нямецкіх лагераў. Уратаваўся ад родных савецкіх лагераў толькі таму, што старшыня Зімніцкага сельсавету Якаў Шабельянаў не ўключыў яго ў “пасадачны” сыпсы. Аднаму Богу вядома, колькі сълёз праліла перад ім Наста Благадараў, але ўсё ж адплакала мужа.

А вось бацьку майго сябра Алеся Васілеўскага пашанцавала меней. Баляслаў Васілеўскі таксама трапіў у палон у 1941 годзе. Чалавек ён быў жывавы і няўрымсълівы, а таму зьбег з лагеру ў Аўстрый і падаўся ў Італію. Але на перавале Брэнэр яго ўзяла фельджандармерыя. Пасадзілі ў штрафны лагер пад Веронай. Ён зьбег і адтуль. Потым ваяваў у партызанах, вывучыў мову і нават у васьмідзясятыя гады яшчэ памятаў сёе-тое па-італьянску. Пасьля перамогі італьянскія сябры ўгаворвалі яго застацца ў Італії, нават нявесту знайшлі. Але хлопец не згадзіўся. Тады яго ўзнагародзілі медалём, як удзельніка Супраціву, і з гонарам правялі на радзіму. “Я цалаваў свае купіны”, – расказваў мне стары. І Радзіма не забылася на свайго героя. Недзе праз паўгоду яго выклікалі ў МДБ. Ён стаў апраўдацца, паказаў свой медаль. “Ага, дык ты яшчэ і варожы медаль маеш!” Далі некалькі гадоў ссылкі ў Карэлію, тады горад Ухту, зараз Калевала. Ня вытрымаў, зьбег, вярнуўся на Беларусь. Хаваўся з паўгоду ад міліцыянтаў, а потым пайшоў сам здаўся, абрыдла туляцца па чужых негасцінных хатах. Атрымаў пяць гадоў, адседзеў іх у Лабытнангах. У час перабудовы ён паспрабаваў вярнуць сабе медаль і рэабілітавацца, але ніхто займацца ягонай справай ня стаў, тым болей шукаць яе недзе ў нетрах КДБ. Не да таго было. Каток вялікай палітыкі ў чарговы раз пляжы ў людскія лёсы.

Пасьля вайны ў Аўсюкове засталіся ня спаленымі некалькі хатаў з чатырох дзясяткаў. На нашым падворку іх было ажно дзьве. У адной да вайны жылі дзядуля з сынам і дачкой, а ў другой, вялікай, падзеленай на дзьве паловы калідорам, жылі дзьве дачкі з мужамі ды дзецьмі. Пасьля вайны жыць там стала некаму. У адной палове дзед складваў сена, як у пуні, а ў другой стаялі кросны і жорны. Мы называлі яе Тая хата.

Нашыя маткі і бацькі на пачатку пяцідзясятых былі яшчэ зусім маладымі людзьмі па 25-35 гадоў, трэба было наладжваць жыцьцё. І пакуль мae мама, цёткі ды дзядзькі ўгнезьджваліся, на руках у дзядулі з бабуляй засталося ажно шасыцёра ўнукай ды ўнучак. У траіх не было бацькі, у траіх – маткі. Большасць мужчынаў загінула ў час вайны, хто на фронце, хто ў партызанах. Мы вырасталі на ваеннай і партызанскай героіцы. Але потым пачыналі ўзыніцаў пытаныні, бо тое, што мы чулі ад сваіх родзічаў і бацькоў вельмі розынілася ад таго, што пісалі ў апавяданьнях пра партызан. Найболей тыповы сюжэт быў такі. Піянер, скажам, Пеця вучыўся ў школе. А тут вайна. І вось партызанская камандзір, ці камісар, ці абодва разам, выклікаюць узмужнелага Пецю і даюць яму важнае заданьне. “Ты ж вучыўся ў школе, вучыўся нямецкую мову. Апранай нямецкі мундзір, ідзі ў гарнізон і выведай усё, што можна.” Адважны хлопчык ідзе ў мястэчка, поўнае

немцаў і выконвае заданьне. Уначы атрад нападае і граміць варожы гарнізон. Спачатку я чорнай зайдрасьцю зайдзросьцю Пецю, які спакойна разумеў балбатню нямецкіх салдат ды яшчэ і зьдзяйсьняў такі подзвіг. Сваім захапленнем я падзяліўся з хросным бацькам Іванам Фёдаравічам Лапаткам. Але той бязлітасна разъвеяў мае ідэалы. Ён сказаў прыкладна так: "Ага. Хто прыдумаў твойго Пецю ні фронту, ні партызанаў і ў очы ня бачыў. Паўшабэлак, з ботаў ня бачна, швэндаецца па пазіцыях, распытвае, а дурныя немцы, развесіўши вушы, рассказваюць яму, дзе стаяць вартавыя, дзе кулямёты ды гарматы. Як жа, любы сябра ў госьці заяўляўся! Нямецкую ён у школе вучыў! Ты на сябе паглядзі, які з цябе немец! Многа ты там нараспытваў бы." Чарвяк сумневу пачаў тачыць маю чистую піянерскую душу. Дзядзьку Івану я верыў, бо той сам быў у партызанах, нават быў паранены і меў узнагароды. Апрача таго, ён вельмі любіў мяне, бо сваіх дзяцей ня меў. Я паспрабаваў уявіць сябе на месцы адважнага піянера, пазадаваць немцам пытаныні і з жахам выявіў, што нічога путніга даведацца я ня змог бы. Абавязковыя "Хальт!" – "Гітлер капут!" – Хэндэ хох!" – "Аусвайс!" – "Ві гайсэн зі?" – "Іх гее ін ді шуле", – вось і ўсе мае веды. Так чортаў Пеця ператварыў мяне ў скептыка.

Але мой скептыцызм закранаў і другую, палярную думку: усе партызаны – энкаўдэшныя правакатары, п'янты і лайдакі. У якасці прыкладу прыводзілі тое, што па п'янцы нехта з іх стрэліў запальны куляй па царкве ў Забор'і і тая згарэла. А самі напісалі, што зынішчылі яе таму, што немцы, нібыта, усталявалі там назіральны пункт. А вось цяпер заборскія і аўсюкоўскія жанчыны мусіць хадзіць у царкву за 30 кіламетраў у вялікаруское Турычана.

Я не хапеў верыць, што мой дзядзька Іван – п'янты і лайдак. Я не хапеў верыць, што мая ѡтёка Аня – правакатарка. Такім яны не былі.

Адны казалі: "Вунь Шурка Дзям'янаў аж за фронт хадзіў колькі разоў!" Ім пярэчылі: "Падумаеш, пад Невель сходзіць па балотах! Немцы туды і носа не савалі!" "А ты сам спрабаваў сходзіць?" Чорна-белай яснасці так і не дасягалася, і чым вышэй быў градус, tym вышэй быў тон. Даходзіла і да рукапашнай. У дзіцячай душы панаваў сумнені. А Шурка – гэта Цітоў Аляксадр Дзям'яновіч. Паслья вайны атабарыўся ў Менску, працаваў ці то ў ЦК КПБ, ці то ў нейкай газэце. У ёсцьцы лічыўся важнай шышкай. Кожнае лета прыязджаў да бацькі. Вясковых не цураўся, працаваў у полі, куляў чарку, катаў нас на сваёй "Пабедзе".

Высоўвацца заўсёды небяспечна. А ў тыя часы "высунуцца" і загрымець на "будоўлі века" было прасцей простага. Праўда, "высунуцца" можна было па-рознаму. Аднаго п'янага хлопца выкінулі з танцаў, дык ён пабіў вокны ў сельсавете – ледзь не пасадзілі за тэракт. А ён проста зблытаў вокны – сельсавет і клуб былі ў адной хаце. Доўга пайшоў старшыню сельсавету. Другі, Мішка Данчанка, напіўшыся гарлаў непрыстойную частушку:

І ў Сталіна, і ў Рыкава,
І ў Пяtra Вялікава,
У каво не папрасі
Все атвецят х...с...

Мая бабуля спалохана выскачыла на вуліцу і зацягнула яго ў пуню, прыгаворваючы: "Цішай ты, пасацкі! Во, лажыся, сыні!" А той усё махаў рукамі і цвердзіў: "Ляўонаўна, я ж за справядлівасць." Праспаўшыся, змагар за справядлівасць толькі рукі не цалаваў бабулі. Ягоная маці таксама прыходзіла дзякаваць. Значна пазней я зразумеў, чаму яны былі такія ўдзячныя.

Але былі і не такія шчаслівия выпадкі. Брат маёй бабулі Іван Гаргалеў апынуўся ажно ў Яранску. Я так і не даведаўся за што. Пра яго казалі шэптам,

доўгі час ня ведалі нават дзе ён ёсьць, і толькі пасъля вайны ён пачаў пісаць лісты. Дзед Касыцюк з Ніёй сеў на дзесяць год за тое, што адмовіўся зьняць іконы, якія віселі ў яго на куце. Чалавек ён быў рахманы, але ў адказ на патрабаваныне ўбраць "опіум" ён узяўся сарамаціць ваяёнічных бязбожнікаў. Нехта стукнуў – контэрвалюцыйная прапаганда – чырвонец. У лагеры ён выжыў дзякуючы таму, што быў выдатны разъбяр і сталяр. Ён рабіў начальству фігурныя шафы, скрыні, куфэркі. Пасъля вызваленія ў калгас не пайшоў. На жыцьцё зарабляў сталяркай, ня піў, не курыў і пра лагер ніколі не ўспамінаў. Заказы звычайна брала ягоная жонка Гапуля. Яна ўвайшла ў вясковы фальклор тым, што калі прымала заказ, падтіснуўшы вусны, казала: "Мне ўсё адно якую шафу рабіць, ці простую, ці камодную." Сяляне не разъбіраліся дзе МДБ, дзе МУС, і ўсіх называлі энкэвэдэшнікамі. Людзей у сініх фуражках баляліся нават самыя зацятые дыктатары – дробныя мясцовыя начальнічкі.

Пляменык маёй бабулі Картавенка Анухрэй служыў у Віцебску ў пажарнай управе і часта ездзіў з інспектыяй па вёсках. Пры выпадку заўсёды заяджаў да нас. У адной з такіх паездак ён узяўся паправіць напіцу старую павець, а дзед tym часам паехаў у лес. Анухрэй працаўаў у сподняй кашулі і старых дзядулевых штанах. У гэты час пад'ехаў вершкі новы старшыня калгасу, былы афіцэр. Папярэдні старшыня, таксама былы афіцэр, пратпіў нават калгасную драбінку – так у нас называлі лёгкія, так бы мовіць, пасажырскія, калёсы. Гэты, ягонае прозвішча, здаецца, было Сыцепакоў, таксама любіў прыніць на грудзі і меў звычку ў такім выглядзе гарцаўць па вёсцы, выганяючы людзей на працу. Людзей ён яшчэ ведаў дрэнна, але імпэт меў нямераны. Ён падляицеў да нашага двара і загарлаў: "Ты пачаму не на работе!?" "А я і ёсьць на работе," – адказаў дзядзька Анухрэй. "Пагавары мне ешчо, сабатажнік! В цюрму захацел? Жыва на работу!" "Ну, калі так, тады пайду." Я расчараўана падумаў, што не такі ўжо і герой дзядзька Анухрэй, хоць і афіцэр. А дзядзька пайшоў у хату і праз некалькі хвілінай выйшаў у двор ва ўсёй энкэвэдэшнай красе – залатыя пагоны, сіняя фуражка, ордэнскія планкі – і строга, службовым тонам, па-руску сказаў: "Слушаю вас." Ліхі коньнік адразу працьверазеў: "Прасыцца, я не знал. Я зьдзесь чалавек новы." І ціха паехаў преч. Я быў у захапленыні.

Пачатковыя начальнікі

*Дзе кожны момант хвалі новай
Нам штось гаворыць сваёй мовай
Для сэруца і для разуменія;
Дзе поўна ўсё сваёго значэння...
Якуб Колас*

Гаворка, звычкі, людзі кожнага месца гэтак жа непаўторныя, як адбіткі пальцаў чалавека. З выгляду ўсё нібыта аднолькава... На Беларусі ёсьць безыліч Забор'яў, Замошшаў, Залесьсяў, Замосьцяў, Забалоццяў і гэтак далей. І як асобныя петлі і завітушкі на пальцах, так і свае слоўцы, сваё вымаўленыне, свае назовы пагорачкаў, лажкоў ды пералескаў адрозніваюць гэтых аднайменцаў так, што памыліцца немагчыма. Сам вясковы люд ставіцца да гэтых назваў вельмі беражліва. Нават праз 50 гадоў аўсюкоўскія Доўгія нівы засталіся Доўгімі нівамі, а Баканова гара – Бакановай гарой. Хто такі быў гэты Бакан невядома. Мусіць, круты быў хлонец. Але стаіць пасярод Аўсюкова ягоная гара, а ў вайну карнікі спалілі вёску Баканіху. З націскам на "і". Гарэлы бор і праз пяцьдзясят гадоў застаўся Гарэльм борам. І гадоў за пяцьдзясят да мяне ён так зваўся, хаця ніякіх прыкметаў пажару там не было. Быў чысты, поўны баравікоў, бор на крутым схіле. Быў яшчэ і Роўны бор. Праўда, там не было ўжо ніякага бору, а было поле з празрыстым бярозавым гаем пасярэдзіне. Зьбераглася назва Доўгі мост, хаця ўжо тады там заставаліся

толькі нейкія рэшткі балотнай гаці. Па такіх назвах можна вучыць гісторыю той ці іншай мясысціны. Вось, да прыкладу, зъберагаецца такая назва – Пеліка. Што за дзіва, што такое – невядома, але вяскоўцы ўпартага называюць месца так і не іначай. Або яшчэ больш цікава – Буезд. На жаль, я не могу сказаць паходжанье гэтых словаў. Можа якое балцкае.

Што ж тычыцца чыноўнікаў ды навукоўцаў, дык тыя імкнуцца прывесыці рэчаіснасць у адпаведнасць са сваімі густамі і поглядамі на яе. Сотні гадоў стаяла паміж Дудкамі і Забор'ем вёска Папоўка. Але гадоў з сорак таму нейкі чыноўнік вырашыў, што такая назва не зусім стасуецца з дасягненнямі савецкіх людзей у галіне атэізму. Зараз вы дарэмна будзеце шукаць гэту вёску на карце. Яна ператворана ў Азёрную. Гэта ж па-валонтарыску абыходзіліся і з іншымі, немілагучнымі з чыноўнага пункту гледжаныня назвамі. Пры tym ня ўлічвалася нічога, апрача “мнення”. Так зьявіліся на карце Беларусі Зорыкі (так!), Сьветлыя пузі, Дзяржынскі, Акцябрскі і г.д. Ня вельмі шанавалі мясцовыя гаворкі і навукоўцы. Колькі сябе памятаю, возера каля Забор'я мы называлі Вопціна. “Не, – вырашылі недзе на тапаграфічным Алімпе. – Няправільна кажа “дзеравеньшчына”, трэба казаць Опціна.” І зынікла Вопціна, няма яго болей. Здаўна паміж Перавозам на Дрысе і Аўсюковам былі два маленъкія азёркі. Іх так і называлі – Азёркі. Прыйчым меншае з іх звалася Большым азёркам, а большае – наадварот – Меншым. “Ну што за праява! – зъдзівіліся алімпійцы. – Бязглувідзіца нейкая.” І на карту дадаліся да незылічоных Чорных і Белых азёрак яшчэ адно Чорнае і яшчэ адно Белае, хаця мы іх так ніколі не называлі. Так згасілі яшчэ адзін агменьчык памяці, бо нікай бязглувідзіцы тут не было. Маленъкое азёрка называлася Большым таму, што яно – возера балотнае і паступова зарастае. А ў людзкой памяці яно стагоддзямі зъберагалася як вялікае, незарослае багнай возера. Яго атачалі зыбкія імхі, парослыя дробнымі балотнымі сасньнякомі ды журавінамі, і да вады не было ніякага зручнага падыходу. Таму там вадзілася шмат рыбы. Мой дзед – зацяты рыбак – меў там сваю ўласную дубіцу. Дубіца – на мясцовай гаворцы гэта човен, выдзяўбаны з аднаго тоўстага ствала. Па абодвух баках, каб човен не перакуліўся, былі прыбітыя шырокія дошкі – апухі. Стабілізатары па-сучаснаму.

З “грамацеямі” мне давялося сутыкнуцца яшчэ ў раннім дзяцінстве. Некаторы час ў нас на практыцы быў студэнт-заатэхнік ці то з Віцебску, ці то з Менску, ужо ня памятаю.

“А русіць, а русіць!” – так насымешліва казалі ў нас пра таго, хто імкнуўся размаўляць на рускай мове, каб паказаць, што ён не “дзерявенышчына”. Гэты “русмұ” як толькі мог. Я запомніў студэнта таму, што гэта быў першы моўны канфлікт, прыйчым “пакутнікамі за мову” аказаліся мы з Колькам Данчанкам па вясковай мянушцы Кіргізам. Аднойчы маладзён на вуліцы сказаў нам: “О, у вас зъдзесь аістав многа.” Мы павіталі яго (вітацца са старэйшымі, нават і незнамымі, тады было прынята паўсюдна ў вёсках) і я адказаў, што аістаў у нас няма. “Как эта нет? – зъдзівіўся хлопец. – Вот жа ані ходзят.” І ён паказаў на пару буслоў з бусылянятамі, якія сапраўды хадзілі па балаціне ля вёскі. “А ета не аісты, а бацины”, – паправіў я. “Няправільна вы зъдзесь гаварыце, нет такова слова. Нужна гаварыць аісты.” Я зъбянтэжыўся. Але Колька Кіргіз быў хлопцам крываўдлівым і непакорным да нахабнасці. “Сам ты гаворыш няправільна, – пакрыўдзіўся ён. – Ня ўмееш гаварыць, дык не бярыся. Аісты яму!” Мы адбегліся, пачалі тыцкаць у “вучонага” пальцамі, скакаць і крычаць: “Аісты, аісты!!” – такім съмешнымі нам падалося гэтае новае слова. Мы ведалі толькі бациноў, а не буслоў, і нічога ня чулі пра аістаў. Хлопец абразіўся і паскардзіўся маёй бабулі і колькавай матцы (Колька таксама быў бязбацькавіч “з арміі”.) Расплата за непачцівасць не затрималася, але нас не абрауміла, а натхніла на съяную помсту. З наступнага

дня ўсе малыя ў нашым прагоне қрычалі яму ўсьлед: "Аісты, аісты!" і "Даказчык, даказчык!" Бацяны так і ня сталі аістамі.

Гаварыць я пачаў позна – недзе каля трох гадоў. І першымі словамі былі "дзя-ду-ля", "ба-бу-ля". Але я выдатна разумеў усё, што мне казалі. На каманды накшталт "Яшка, угаманіся!" я рэагаваў імгненна, бо звычайна яны пацвярджаліся лёгкім кухталём ці шчаўбаном. Сродкі педагогічнага ўзьдзеяньня не вызначаліся разнастайнасцю, але магу сказаць, што былі вельмі дзейнымі. Асабліва малым даставалася за мацюкі. Не прыпомню, каб жанчыны спрэс крылі брыдкімі словамі нават, калі сварыліся між сабой. У хатах наогул лаяцца брыдкімі словамі было не прынята. Не казалі нават слова "чорт". Затое на вуліцы мужчыны даволі часта ўжывалі тыя самыя слоўцы, у паходжаныні якіх падаразоўць "злых татаровей". Малыя дзеці – народ здольны, і пераняць тое ці другое слоўца не было нікіх цяжкасцяў, але вось выкарыстаць было цяжэй. Аднак час ад часу і нас цягнула на вольніцу.

Пасярод вёскі на горцы захаваліся рэшткі спаленай кузьні. Там ляжаў амаль цалкам расьцягнуты на гаспадарчыя патрэбы збіты самалёт. Аднойчы мы так разгуляліся ў лётчыкаў, што забыліся і на страх, і на прыстойнасць. І палацелі ў вечарове неба нашы звонкія мацюкі. Я яшчэ спытаў у сяброў: "Малыцы, а за што мы сварымся, за самалёт?" Мянэ паслалі, я паслаў, працягвалася гэта даволі доўга, але раптам усе съціхлі, як па камандзе: на гарушку ішлі разгорнутым ланцугом нашыя маткі з лазовымі прыладамі педагогічнага ўзьдзеяньня ў руках. Мы кінуліся ўроссып, але куды ж ты зьбяжын ад роднай хаты. Пазней уся вёска пачула нашыя адвечныя съяччэнныя клятвы: "Ай-яй! Болей ня буду!" І сапраўды, малыя дый маладыя не злоўжывалі брыдкаслоўем.

Самая адметная рыса аўсюкоўскай "мовы" – гэта мяккае "р". Такое сустрака-еца мала дзе на Беларусі. У краме куплялі "сахар і макарёны". Па сценах у вясковых хатах віслі "рэмкі" з фатографіямі. Каля вёскі Перявоз цякла "речка Дріса". Так прамаўлялі яшчэ недзе з дзясятак вёсак навокал. А каля Расонаў ужо съмяяліся з нашага вымаўленыня, бо мы не маглі сказаць, што лямпа гарыць, яна аваўязкова "гарела", што б хто ні "гаваріў".

Патлумачыць гэтую зьяву спрабавалі ўплывам рускай мовы, але такі моўны арэал сягаў аж да расейскага Неўля і нават далей. У бок Расонаў, Дрэтуні ён рэзка абрываўся праз некалькі кіламетраў ад Зabor'я, вёскай-спадарожнікам якога было і ёсьць Аўсюкова.

Праўду кажучы, мы і ня ведалі, што жывём на расейка-беларускім памежы. Рәсею мы ня ведалі, была Вялікарусія. Мужыкі езьдзілі на базар у Вялікарусию. Жанчыны хадзілі ў царкву ў Турчына, што ў Вялікарусії.

Гадоў у дзесяць я ўпершыню трапіў у гэтую самую Вялікарусію. І адразу ж звязрнуў увагу, што шыльда на пошце напісана няправільна: Отделение СВЯЗИ. У нас, у Зabor'і, на сінай шыльдзе асабліва кідалася ў очы бялюткая паралель СУВЯЗІ – СВЯЗИ. У Вялікарусіі такога не было, і я палічыў гэта вялікай заганай, абы чым і сказаў свайму родзічу.

Нацыянальнага пытаныня не было як такога. У Вялікарусіі гаварылі так, як і ў нас. Пісалі, праўда, па-руску, дык і што? Затое мы маглі пісаць і па-руску, і па-беларуску, чым я вельмі ганарыўся і "задаваўся" перад сваімі вялікарускімі аднагодкамі.

Амаль штогод да нас прыязджалі з Украіны хахлы. Так іх называлі без аніякага там прыніжэння, без абразы. (Я доўга быў упэўнены, што на Украіне жывуць толькі хахлы, а не украінцы.) Яны прыязджалі з конём і вывозілі з лесу бярвеныні, якія ім прадаваў наш лягас для украінскіх бязълесных калгасаў. Нашыя мужчыны некаторы час мелі грашовыя заробкі: яны пілавалі ў лесе дрэвы. Мы разумелі гасцей вельмі лёгка, хаця і здараліся казусы. "Дывысь" – казаў хахол.

“А што тут дзіўнага?” – адказаваў я. Потым агульнымі намаганьнямі высьвятлялі, што ён запрашаў мяне паглядзець. Яны засвойвалі нашу гаворку, мы, дзецы, пераймалі хахляцкую. Міжнацыянальны канфлікт адбыўся толькі адзін раз. Звычайна абозынкаў сялілі па нашых хатах. За гэта сялянамі плацілі нейкія грошы і дазвалялі секчы дровы для гаспадаркі. Адводзіць коней у поле за вёску возчыкі даручалі дзецим. Часам хахлы рабілі сабе дзень адпачынку. І вось такім днём мы, чацьвера паўшабелкаў, пайшлі да коней і ўчынілі гонкі з перашкодамі. Мы насліліся на конях па полі, пераскоквалі праз канавы і тут натрапіўся хахол Лёнька па мянушцы Агурок. Ён кіраваўся ў лясок “сябраваць” з адной вясковай дзеўкай. Але заўважыўши такі зьдзек над коњом, ён пачаў сварыцца на нас і штомоцы выцяў мяне маёй жа аброчыцю. Я ў съязах пабег дамоў і расказаў усё дзядулю. Той дадаў мне рамянём, і я ў бязьмежнай крываудзе палез на печ. Калі ж Агурок вярнуўся, дзед сказаў яму: “Выбірайся з хаты!” “Шо такэ, Іванавіч?” – агаломшана спытаў той. “Ты чаго Яшку біў? Мала нам было хахляцкіх паліцаў, дык ты яшчы тут заяўвіўся. Вон з хаты!” “Та воны ж...” “Што ваны, што ваны! Гэта МОЙ унук, а табе нечага тут махаць рукам. Ён за тое атрымаў ад МЯНЕ, а ты пайшоў вон!” Прыбег іхні брыгадзір, прыграziў, што не заплоціц грошы за пастой. Дзядуля парайў яму засунуць тыя грошы... Сышліся на тым, што мой крываудзіцель Агурок памяняеца хатамі з брыгадзірам, бо месца ў вёсцы болей не было.

Каб зноў не вяртацца да нацыянальнага пытання скажу, што яўрэяў у нас называлі па-старому “жыд”, без анікага пагардлівага, ці абрэзлівага намёку. Са слова “яўрэй” сымляліся так: “Не завіце мяне яўрэй – здохну скарэй, а завіце мяне жыд – буду доўга жыць.” Тым болей ужо ня ведалі ні габрэяў, ні гэбраяў. А ў вайну людзі з навакольных вёсак хавалі некалькі жыдоўскіх сямей. У нас хавалася нейкая Роза з Бабруйску з двумя малымі дзецьмі. Перад карнай эксыпэдыцый іх пасыпелі пераслаць у лес. Пасьля вайнны Роза прыязджала да нас, яны цалаваліся з бабуляй, доўга гаманілі і плакалі, пакуль мы, дзецы, гулялі ў вайну, хадзілі ў грыбы, ягады, ці шукалі ў старых акопах патроны. Апрача таго, жыды езьдзілі па вёсках і зьбіралі косьці, старое рызвеё, біты посуд і ўсялякае ламачча. І нават плацілі сялянам грошы. Не прыпомню, каб быў ў нас зьдзеклівыя показкі накшталат “Прыходзіць Абрам з працы ...” Чаго не было, таго не было.

Апрача мяккага “р”, у нашай гаворцы былі яшчэ тры граматычныя адметныя рысы. Гэта няпоўны творны склон: “тупаць нагам” замест “нагамі”, “плюскаць вачам” замест “вачымі”, “робіць рукам, а не языкам”. (працаваць рукамі, а не языкамі).

Затое быў поўныя дзеясловы: “Лістаносец нясець газеты”, “На вуліцы ідзець сынег”, “Заўтра будзіць дождик”.

Поўнымі быў і прыметнікі. Любога пурыста давялі б да вар’яцтва такія дыялогі на ўроках у пачатковай школе: “Якога колеру гэты аркуш?” “Белы.” “Правільна, а гэты?” “А гетат карічнівый.” Прыйчым па інтанацыі гэта чыста беларуская гаворка. У нас было і “дзеканьне” і “цеканьне”, і “ў”, і цвёрдае “ч” – карацей, усе астатнія прыкметы беларускай мовы.

Вядома ж, быў і свае слоўцы як мясцовага, так і агульнаславянскага паходжання.

Замест штурхануць у нас казалі “штырнуць”. Воз ці машына маглі “абярнуцца”, а не перакуліцца. Кот абярнуў жбанок з малаком. Куляліся дзецы на сене. Не было ў жывой гаворцы і слова працаваць, а было “робіць”. Мая маці робіла ў школе. Ён робіць у калгасе. З часоў бальшавіцкай “карэнізацыі” быў ў хаду такія слова як “аднаасобнік”, “рахункавод”, “лістаносец”, “загадчык”. А замест рабіць казалі дзелаць. Што ён там дзелаець?

Печ, ці грубку ў хаце складалі з кірпічу, але абломак “кірпічыны” называўся поўцагелкам. А паколькі гаспадарка была натуральнай, дык “кірпічы” рабілі – або

па-вясковаму – клалі на месцы, якое называлася цагельня. Цагельня – гэта не-калькі ямаў, адкуль бралі гліну і пясок, сталы, на якіх выкладалі цэглу з формаў, паліцы, дзе сушылі на сонцы ды на ветрыку гатовую цэглу. Гэта была сырцовая цэгла. На под і скляпеньне печы цэглу абпальвалі ў вялізной яме на драўняным вугалі. Гэта быў даволі складаны, а часам і небяспечны, працэс, таму дзяйцей туды не пускалі і блізка. Так суіснаваў кірпіч з цэглай.

А дахі крылі ня гонтай, і ня дранкай, а драніцамі. Драніцы шчапалі з сасны інструментам пад назвай дор.

Небяспечнага малога драпежніка тхара ў нас называлі шашком. “Шашок усіх курей падавіў”. Быў і мужык, па мянушцы Шашок.

Ня ведалі ў нас словаў “жабрак”, “жабраваць”. Ужывалася старое слова “старац” і быў старажытны выраз “пайсыці па старцах” або “пайсыці ў старцы”. У пасъляваенныя гады шмат такіх старцаў з дзецьмі хадзіла па Беларусі.

Было ў хаду такое старажытнае слова “ігрышча”. Яго ўжывалі замест слова танцы. Мальцы і дзеўкі хадзілі на ігрышча. Падлеткам дазвалялася насыць “дарослую” прычоску і хадзіць на ігрышча пасъля заканчэння шостага класу. А да таго нашай долій было ашывацца каля клубу, галёкаць усьлед парачкам і прыбяягаць дамоў раней, чым насыцігне лазовая кара за позынью затрымку.

Толькі двойчы на год малым дазвалялася ня спаць усю ноч: на Купалу і на Каляду. Наколькі я памятаю, гэтая сьвяты не віталіся афіцыйнымі ўладамі, аднак, адзначаліся вяскоўцамі, не зважаючы ні на што. Паміж Аўсюковам і Забор'ем ёсьць гара Калпак. (Назву даю ў мясцовым вымаўленні.). Там уначы палі кола на высокай жардзіне, раскладвалі вогнішча і сипявалі купалінкі. Мы скакалі праз агонь, вадзілі карагоды, сипявалі купальская песні, потым старэйшыя ішлі да возера, пускалі вянкі і выпраўляліся шукаць папараць-кветку. Пазней Купальле вырадзілася ў звычайна хуліганства: па вёсках п'яныя падлеткі ўначы раскідавалі сена, дровы ў дварах ды тварылі таму падобныя паскудствы. Адраджаць гэтае прыгожае сьвята пачалі недзе ў сярэдзіне восьмідзясятых. Вось тады мне давялося паслушаць жывыя купальская сьпевы ў апошні раз. Я і Сяргей Сокалаў-Воюш працавалі са сваімі школьнікамі ў Сарочыне Ушацкага раёну. Сьвята ладзіў калгас. Было добрае вогнішча, добрая закуска, было і да закускі, нам на зайдзрасцьць і пакуту: мы былі пры дзецах і маглі толькі закусваць. Мясцовы фальклорны ансамбль пачаў сипяваць купалінкі. Мы з Сяргеем былі ў захапленні, пляскалі ў ладкі, і раптам пачулася: “Усё ня так! Што гэта за купалінкі!” Крытыканамі выступілі сарочынскія бабулькі. Яны ўшчэнт разынеслі рэпертуар, і на прапанову заспяваць самім імгненнем арганізavalі свой хор. Спачатку нешта ня ладзілася, яны некаторы час бурна высьвятлялі, хто якім голасам будзе цягнүць, а потым... Потым быў даўно забыты цуд. Шматгалосы сьпеву то съцяліўся над зямлёю, то імкліва ўзъяляў у цёмнае неба, ён плыў над возерам, заміраў недзе ў лесе і вяртаўся далёкім рэхам, абуджаным звонкім, зусім не старэчымі галасамі пажылых жанчын. На жаль, такога мы болей нідзе не пачуем. Цывілізацыя вынішчыла народную культуру тым, што ператварыла наша грамадства ў кодлу простых спажыўцуў. Цісьні кнопкі на музычным цэнтры дый лаві кайф! Самадзейнасць нікому не патрэбна, бо спажыўцамі кіраваць лягчэй і зручней.

Можна было ня класыціся спаць і на Каляду перад Раством. Усю ночь па вёсцы хадзілі калядоўшчыкі, сипявалі калядкі. Людзі са съмехам і жартамі давалі ім хто што мог – ад кавалка пірага да бутэлькі самагонкі. Дзеці съвяткавалі Каляду і Раство да поўнай зньямогі.

Вялікім съвятам была Паска. Менавіта Паска, а не Вялікдзень. Забаўлялі людзей валачобнікі, хросныя бацькі надзялялі хрэснікаў чырвонымі яйкамі, гаспадыні гатавалі адмысловыя стравы. Круцялі рыхтавалі да Паскі драўляныя яйкі-біткі і выйгрывалі, але незайроснай была іхняя доля, калі падман выкryваўся.

Колькі сябе памятаю, не знайшлося ніводнага шчырага атэіста, які б адмовіўся кульнуць чарку-другую-трэцюю на гэтыя сьвяты.

На Тройцу людзі ішлі на Заборскія могілкі памінаць продкаў. Памінкі звычайна пачыналіся каля двух-трох гадзінаў апоўдні. А да таго людзі праходжваліся туды-сюды, па дарозе ад школы да могілкаў, сустракаліся са знаёмымі, паважна гаварылі аб tym-другім. Людзей збиралася шмат, бо прыязджалі па магчымасыці ўсе родзічы з розных куткоў як Беларусі, так і Вялікарусі, нават з Ленінграду. Гэта называлася кірмаш. На кірмаш звычайна апраналіся ў лепшае і стараліся не напівацца. Потым жанчыны пачыналі галашэнныі, а ўжо толькі пасъяля таго прыступалі да памінкаў. На Тройцу абавязкова бывала навальніца з маланкай і громам.

Гаварыць я пачаў позна, затое рана навучуцца чытаць – гадоў недзе ў пяць. І “вінаваты” ў tym мой дзядуля – Лапатка Іван Іванавіч. Ён быў пісьменны – закончыў царкоўна-прыходскую школу. Некаторы час нават працаваў настаўнікам у лікбезе. Наогул на Аўсюкове ўсе мужчыны былі пісьменныя. А вось жанчыны ўзросту 50-60 гадоў – я маю на ўвазе пасъялянныя гады – былі або малапісьменныя, або зусім ня ўмелі пісаць і чытаць. Мая бабуля, Лапатка Вера Лявонаўна, магла чытаць па складах толькі вялікія надпісы. Затое дзед вельмі любіў чытаць. Прычым ня проста моўчкі глядзець у кнігу, а чытаць уголас, з добрай дыкцыяй. Пара такіх чытаныняў пачыналася ўзімку. Трашчаў мароз. Выла завіруха, і сумёты ўздымаліся аж да самых комінаў. Ланцужкі ваўчыных съядоў пралягалі па вёсцы.

Не было тады ў вёсцы ні радыё, ні электрычнасці. Пачуцьцё адарванасыці ад усяго сьвету, закінутасыці сярод засынженых лясоў ахоплівала людзей і яны збираліся на вячоркі, каб неяк пазбыцца той падсвядомай тугі. Моладзь збиралася ў вялікім пяціцэнку Пецькі Данчанкі па мянушцы. Ёлкі, мужчыны ішлі гуляць у карты да майго хроснага Івана Фёдаравіча Лапаткі. Да нас збираліся жанчыны з дзецьмі. Дзядуля старанна, да поўнай празрыстасыці, чысьціў шкло лямпы, наліваў газы, абразаў кнот, каб той не капціў, разгортваў кнігу і пачынаў чытаць. Акуляраў у яго не было і ён заводзіў кнігу далёка за чысьцоткае шкло лямпы. Ягоны голас поўніў нашу хату, і змаўкалі завіруха, і не было завеяных лясных прастораў, ня вылі галодныя ваўкі, а шумелі сінія хвалі невядомага мора, бялеліся гронкі ветразяў і чуліся каманды адважных капитанаў. Першая кніга, якую я запомніў у дзядуліным “выкананыні”, быў “Амок” Янкі Маўра. Потым ён чытаў “Марціна Ідэна”, шмат чаго яшчэ з Д.Лондана і Ж.Верна. Чытаў па-беларуску і па-руску. Памятаю, што аўтнік I. Шамякіна “Глыбокая плынь” вельмі многа спрачаліся. З тых спрэчак я зразумеў толькі адно: ня ўсё было так, як напісаны ў кнізе. I, напэўна, людзі ведалі, што казалі, бо вайна яшчэ балюча калола іхнюю памяць, тым болей што амаль у кожнай хаце былі людзі ў партызанах.

Я чапляўся да дзядулі, каб ён навучыў мяне чытаць, было крыўдна, што мае стрыечныя браты і сёстры ўжо чытаюць, і нават па-нямецку, а я ня ведаю ніводнай літары. Дзядуля спачатку навучыў мяне чытаць загаловак на вокладцы “А-М-О-К”. Ён закрываў далоньню літары па чарзе, і я ашалеў ад шчасыця, калі напісаў алоўкам гэтае слова. Потым быў “Буквар”, а потым я і сам пачаў чытаць танюсенкія кніжачкі са “Школьнай бібліятэкі” і з серыі “Мои першыя книжкі”. Але спачатку я перарабіваўся надпісамі на вокладках. Ня памятаю ўжо, што было намалявана на вокладцы «Роднага слова» для чацвёртага класу, а вось з вокладкі «Родной речи» сурова касавурыўся Ілья Мурамец з такім ж зьвераватымі прыяцелямі-асілкамі. Я парыўнаў надпісы на вокладках і выявіў факт нацыянальнай дыскрымінацыі. Беларуская кніжка была для ПАЧАТКОВАЙ школы, а руская для НАЧАЛЬНОЙ. Вось яно што! Значыць у нас проста школа, а ў Вялікарусі

ў школах вучаць на начальнікаў! Сваім сьвятым гневам я падзяліўся з дзядулем. Той пасъмляўся і сказаў, што начальнікам быць змагу і я, калі буду добра вучыцца. Я паабяцаў вучыцца на пяцёркі. (Трэба сказаць, што гэтае абязаньне я выканалаў, але ў начальства вышэй класнага кіраўніка не пасунуўся.) Былі і яшчэ цікавыя моманты. Ня памятаю, ці то ў чацьвёртым, ці то ў пятym класе мы вучылі напамяць лермантаўскія «Тучкі».

Першай выклікалі Нінку Іваненку. Яе дэкламацыя стала камертонам для ўсяго класа: «Мчыщесь вы, будта как я жа, ізнаганынкі..» і далей па тэксту. Настаўніца не спыніла яе, а потым запыталася ў класа, дзе была памылка. Ну, вядома ж, я пасъпляўся паказаць сваю вучонасць. Я паглядзеў у кнігу, падняў руку і выдаў: «Мчыщесь вы, будта как я жа, ізнаганынкі..». Клас зайшоўся ад съмеху, але яшчэ некалькі чалавек упартага паўтарылі: «Мчыщесь вы, будта как я жа, ізнаганынкі..». Слова «изгнаннік» было чужым і ніяк не давалася. «Ізнаганынкі» было болей зразумела: з наганаў стралялі ўсе нашыя героі ваенных і рэвалюцыйных кніжак.

У школу ісьці я ня проста хацеў. Я туды ірваўся. Прасіўся і ў пяць гадоў, і ў шэсцьць, але мне ўсё казалі пацярпець. Калі ж нарэшце я пайшоў у першы клас, дык выявілася, што мая съветная мроя зблізу выглядае зусім ня так съветла, як здаля. Першае расчараваньне – нас узяліся вучыць пісаць аліўкамі нейкія дзіўныя загагуліны, якія, на мой погляд, ня мелі ніякага дачынення да літараў. І цягнулася гэта амаль паўгода. Потым такія ж самыя палачкі, дужкі ды рысачкі мы пачалі пісаць чарнілам. Трэба было выводзіць з націскам, бяз націску, з няпоўным націскам. Гэты зьдзек пад называй чыстапісаньне доўжыўся і ў першым, і ў другім класе. І спыткі тады былі рознай разыліванасці: для першага, другога і трэцяга класаў. Толькі ў чацьвёртым класе пераходзілі, па-сучаснаму кажучы, на агульначалавечыя спыткі ў лінечку. Кажуць, што японскія дзеці першыя тры гады займаюцца толькі каліграфіяй. Мы не японцы, але нас мардавалі чыстапісаньнем два гады. И потым увесь час заніжалі адзнакі за дрэнны почырк. У выніку я што напішу, – такі пісака, – не расчытае і сабака.

Другім жахам вучобы ў школе стала арыфметыка. Лічыць, дадаваць і адымаць я ўмеў даволі добра. Але настаўніца прымусіла мяне, як і ўсіх астатніх, прынесыці дзесяць лічыльных палачак, і я разам з усімі мусіў лічыць, адкладваючи палачкі, складваючи іх і адымаючи. Потым матэматыка зрабілася майм школьным праклёнам. Пакуль быў жывы дзядуля, ён дапамагаў мне, тлумачыў логіку задач, прымушаў думаць і разважаць. Але дзядуля памёр у сінегні 1953 году, калі хадзіў у трэці клас. Потым мы з бабуляй бедавалі над трубамі ў басейнах, узаранымі гектарамі калгасных палёў і да таго падобнымі матэматычнымі зьявамі. Асабліва закатавалі нас цягнікі і басейны ў пятym класе. Тагачасны задачнік для пятага класу – гэта плод працы нейкіх педагогічных садыстаў. Тут ніякія разважаныні не дапамогуць. Але неяк адолелі і іх. А вось алгебру Кісялёва ды геаметрию мне давялося спасыцігаць самому, без нічёй дапамогі. Мяне прыводзіла ў роспач мая матэматычная тупасць. Гэта было нешта беспрас্঵етнае. Я і дагэтуль ня ведаю, як падысьці да бінома Ньютона, ня кажучы ўжо аб сінусах ды тангенсах. Тут усё бралася месцам, якое звычайна супрацьпастаўляеца галаве. Проста ў мяне была звычка – нешта на ўзоруні рэфлексаў – не прыходзіць у школу непадрыхтаваным. Але найбольшай загадкай для мяне і па сёньня застаецца наяўнасць у атэсташце сталасці пяцёркі па алгебры і геаметрыі ды чацьвёркі па трыганаметрыі, каб яна ляслася. Усе контрольныя і экзаменацыйныя работы па матэматыцы я пісаў у не-прывтомнасці, і ў роспачным прасвятыленні неяк знаходзіў правільныя рапшэнні. Іначай, чым містычным умішаньнем нейкіх зтагобочных сілаў растлумачыць свае посыпехі я не могу. Затое гуманітарныя прадметы – гісторыя, геаграфія, літаратура, мовы – даваліся мне надзвычай лёгка. Калі не лічыць прыроднай бесталковасці

(хача на насамрэч я разумны)ды агіды да матэматыкі, то ў маёй апантанай “гуманітарнасыці” вінаваты дзядуля. Ён заразіў мяне нязжыўнай бацылай чытаныя. Я чытаў усё. Тут былі і мангольскія казкі па-беларуску (памятаю “...чырвоныя мангусы...”), і рускія пра “шута” Балакірева, прычым слова шут я лічыў за імя. Чытаў нават ня цалкам разумеочы аб чым ідзе гаворка. Так у другім класе я ўзяўся за “Іліаду”, але пацярпеў поўную паразу: замучыўся з розовоперстыми, волоокими і г.д. Затое дагэтуль памятаю з Шэксныпра: “уваходзіць здань Банко”, “...няпраўда, Гамлет! Атручана!” А кажуць, што на беларускую не перакладзеныя сусьеветныя шэдэўры. Івана Грамовіча я мяньяў на трох мушкецёраў, Анатоля Астрэйку – на Аляксандра Пушкіна (Дзядуля жартаваў, што хахлы яго завуць Шурком Гарматным.) Я чытаў у полі, калі пасвіў кароў, чытаў з ліхтарыкам пад коўдрай, на занудных уроках – пад партай. Я мог нават не пайсьці ў кіно, а зачыніўшыся ў сельсавецкай бібліятэцы побач з залай, чытаць якую-небудзь кніжку. Сельскую бібліятэку я пералапаціў усю, бо мая стрыечная сястра Эмка паслья дзесяцігодкі працавала там бібліятэкам. Ня памятаю ў якім класе і адкуль я дазнаўся значэньне слова “куртызанка” і падбухторыў двух сваіх сяброў сыцягнуць са школьнай бібліятэкі “Блеск и нишчэту куртизанок” Бальзака. Я пачаў чытаць яе пад партай на ўроці рускай мовы і быў глубока расчараўаны. Нічога ПРА ТОЕ там не было. А тут яшчэ настаўніца падышла і адброваў кнігу. Давялося ўзяць усё на сябе. Болей удала, ужо ў сёмым класе, мы правялі такую ж аперацию з “Прыгодамі Швейка”. Але зразумеў і ацаніў я гэтую энцыклапедью салдацкага жыцця значна пазней. Такім чынам, гуманітарныя прадметы былі проста дадаткам да ўсяго прачытанага.

Фізіку мы вучылі па кніжцы Пёрышкіна, Фалеева, Краўкліса. Аўтараў падручніка па хіміі ня памятаю. Алгебра і геаметрыя ішла па кнігах Кісялёва. І ніяк я не могу зразумець довадаў на карысыць недараўзвітасыці беларускай мовы, што, маўляў, няма навуковой тэрміналогіі. Цікава, куды ж яна падзелася? Нават Канстытуцыю СССР (быў такі прадмет) мы вучылі па-беларуску, а вось сучасны Закон аб мовах Рэспублікі Беларусь чамусыці напісаны толькі па-руску. Мо’ таксама не хапіла тэрміналогіі?

Мы вучыліся ў эпоху рускіх прыярытэтаў. Таму закон зьберажэння рэчыва называўся законам Ламаносава-Лавуазье. Прычым падкрэслівалася, што Лавуазье тут, нібыта, і не зусім раўнапраўны, а так, збоку-прыпёку. Імёнаў Стэфенсона, Уатта, Марконі мы проста ня ведалі. Усё павынаходзілі браты Чарапанавы, Паўзуноў ды Папоў. Тым болей мы і ня чулі пра Эдышона. Лямпачку вынайшаў Ладыгін, удасканаліў Яблычкаў, ці наадварот, але Эдышон быў ні пры чым. Затое нас заклікалі ганарыщца Іванам Пятровічам Кулібіным, які пабудаваў драўляны аднааркавы мост на беразе Нявы ды павынаходзіў усё што толькі можна. Я паспрабаваў высьветліць, на ліхі быў той мост уздоўж ракі, але атрымаў супровую вымову ад настаўніцы і мудрую параду “не ласкатаць абы што сваім языком”. Нічога дрэннага не зрабіў мне Іван Пятровіч, але дагэтуль я адчуваю лёгкую непрыязь да яго.

Заканчэнне ў наступным нумары.

Ася Паплаўская



...цяпер 18-20 адсоткаў ад усіх кніг,
што выдаюцца ў сьвеце, гэта аўдыёкнігі...

Кнігі, якія слухаюць

*Кожны з нас на вуліцы, у транспарце,
у кавярнях, кнігарнях і іншых грамадскіх
месцах бачыць штодня маладзёнаў
(ды й людзей сталага веку), у якіх ад кішэні ці
ад сумкі да вушэй цягнуцца тоненкія
драты. Яны яднаюць людзей ці то
з мабільнымі тэлефонамі, ці, часцей,
з плэерамі. Што яны слухаюць? “Музыку
ці радыё”, — скажаце вы. “А вось і не!
Ня толькі музыку ды радыё!” — адкажу я вам
і, напэўна, зъдзіўлю. Што яшчэ?.. Кнігі! Так,
так, у вас не галоцынацыі. Кнігі. Аўдыёкнігі...*

Для школьнікаў і студэнтаў гэта — не навіна. Многія з іх
даўно слухаюць Пушкіна, Дастаеўскага, Булгакава і іншых
у аўдыёфармаце. А першая аўдыёкніга на беларускай мове
нарадзілася ўсяго чатыры гады таму. У аўдыёфармат былі
пераведзены... беларускія народныя казкі. Як на мяне, дык
вельмі сімвалічна. Які літаратурны жанр асвойвае дзіцё най-
перш? Казку! Так і маладая беларуская аўдыёкніга пачала з
гэтага любімага ўсімі жанру.

Калі толькі пачалі зъяўляцца аўдыёкнігі на роднай мове, для мяне гэта было сапраўдным адкрыцьцем! Кожная кніга заслухаўвалася “да дзірак”, яны пераходзілі з рук у рукі, набываліся ў якасці незвычайнага, арыгінальнага падарунку... Цяпер у мяне цэлая паліца кніг-дыскаў.

З класікі: вершы Максіма Багдановіча, вершы і паэмы Янкі Купалы (на дыску таксама — нарыс Ул. Някляева “Шлях”), паэмы Якуба Коласа “Сымон-музыка” і “Новая Зямля”, раманы Івана Мележа “Людзі на балоце” і “Подых навальніцы” з трывогі “Палеская хроніка”, вершы Уладзіміра Караткевіча і кніга, якая зусім нядаўна выйшла ў съвет — раман Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом твайм”, аповесьць Вольгі Іпатавай “Прадслава”.

З дзіцячай літаратуры: ужо памянёныя “Беларускія народныя казкі”, а таксама два дыскі з казкамі Ганса Хрысціяна Андэрсена. Аматары замежнай літаратуры ў аўдыёфармаце могуць паслухаць раман “1984” і казку-алегорыю “Ферма” Джорджа Оруэла. Серыя “Голас сучаснага паэта” прадстаўленая пакуль што дзвіюма аўдыёкнігамі: вершамі Уладзіміра Някляева і Ніла Гілевіча. Пры падрыхтоўцы да іспыту па гісторыі Беларусі вам дапамогуць дыскі Міколы Ермаловіча, а таксама аўдыёкніга “150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі”. Агулам, каля 30 дыскаў.

“Важна захаваць голас паэтаў для нашчадкаў”

*Пра гісторыю заснаваныя першай і пакуль адзінай кампаніі па стварэнні беларускіх аўдыёдыхскай “БелТонМедыя”,
працу над запісам кніг, а таксама пра планы кампаніі
распавяй ўсе дырэктар Але́сь КАЛОША.*

— Гісторыя аўдыёкнігі пачалася тады, калі сълепаглуханямя дзяяўчына выступіла ў Кангрэс Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна распавяла, што такім людзям цяжка чытаць. Гэта было ў 1932 годзе, у час “вялікай дэпрэсіі” ў Штатах, і тым ня менш Кангрэс пайшоў на фінансаваныне аўдыёкнігаў, выйшаў закон, па якім съляпым амерыканцам бясплатна выдавалі магнітафоны (а ў той час гэта была вельмі дарагая апаратура) і стужкі, на якія запісваліся кнігі. Цяпер 18-20 адсоткаў ад усіх кніг, што выдаюцца ў съвеце, гэта аўдыёкнігі.

— *Раскажыце пра гісторыю стварэння кампаніі “БелТонМедыя”, пра вашую дзейнасць.*

— Яшчэ да заснаваныя кампаніі я працаваў у гукавых часопісах, што выдавала Беларускае таварыства інвалідаў па зроку, таму ўжо быў знаёмы са съпецыфікай працы па запісу аўдыёкніг. Чаму я вырашыў стварыць уласную гуказапісвающую кампанію? У съвепе рынке аўдыёкніг актыўна пашыраеца. Калі мы возьмем нашу суседку Расію, то там знойдзем кнігі на ўсе густы: ад Ніцшэ да Марынінай. А ў нас гэтага рынку не было. На маю думку, вельмі важна, што, дзякуючы аўдыёкнігам, гучыць нашая мова. У гэтым сэнсе аўдыёкніга мае ідэалагічнае і культурніцкае значэнне.

У 2005 годзе, яшчэ да зъяўлення кампаніі, я выдаў першую аўдыёкнігу “Беларускія народныя казкі”. Потым да мяне прыйшоў рэжысёр Валер Мазынскі, паслухаў гэтыя казкі і стаў адным з ініцыятарам стварэння кампаніі. У першую аўдыёкнігу, якую мы выдалі ўжо сумеснымі намаганнямі, увайшлі раман Джорджа Оруэла “1984” і казка-алегорыя “Ферма”...

Што да дзейнасці... Найперш мы хочам агучыць школьную праграму. Таксама імкнемся запісаць тых пісьменнікаў, якія найболыш ярка выражают беларускую нацыянальную ідэю. Акрамя гэтага, мы вельмі хочам выдаваць замежную літаратуру на беларускай мове. І яшчэ адзін вялікі напрамак — гэта дзіцячая літаратура. Пачала выходзіць серыя “Казачныя скарбы”, у якой собраныя лепшыя народныя казкі, казкі як беларускіх, так і замежных аўтараў.

Да выдання дзіцячай літаратуры мы ставімся асабліва адказна, бо для таго,

каб дзіцё начало размаўляць па-беларуску, трэба, каб яно чула родную мову. Хачу адзначыць, што аўдыёкнігі ў разывіцыі дзяцей граюць вельмі вялікую ролю. У адрозненіні ад відэа, гэта той медыяпрадукт, які будзіць у дзіцяці ўяўленыне, фантазію. У відэа ўсё паказана, усё разжавана й наглядна. А калі дзіця слухае, гэта амаль тое самае, нібыта яно само чытае кнігу. Чаму ў той жа Расіі дзіцячыя аўдыёкнігі вельмі жорстка канкуруюць з відэа? Таму што бацькі, якія хочуць, каб у іх дзіцяці развівалася мысленыне, ставяць слухаць аўдыёкнігі. Я гэта ведаю па сваім сыне. Калі я яму ўключаў тады яшчэ вінілавыя кружалкі на рускай мове, ён сапраўды ўключаўся ў казку, сыпектакль, уяўляў, фантазаваў...

— Вы аддаце перавагу акторам ці аўтарам пры агучваныні тэкстаў?

— Няхай кожны аўтар прачытае адну сваю кніжку для запісу. Гэта істотна, бо голас застанецца ў гісторыі. Яшчэ заўсёды цікава, як аўтар успрымае, як ён перадае свой тэкст. Але ўсё ж такі мы хочам, каб кнігі начытваў прафесійны акцёр. У нас толькі адно выключэнне — Уладзімер Арлоў, які начытаў цэлую серию сваіх кніг.

У нас ёсьць серыя “Голос паэта”, якая задумвалася сыпецыяльна для того, каб чыталі вершы толька паэты. Ужо выдадзеныя аўдыёкнігі з вершамі Уладзіміра Някляева, Ніла Гілевіча. Думаем запісаць Рыгора Барадуліна, Генадзя Бураўкіна, а таксама маладзейшых паэтаў: Андрэя Хадановіча, Адама Глобуса і іншых. Калі мы запісваем паэтаў старэйшага пакаленія, то намі кіруе яшчэ й памкненіне зъберагчы іх голас для нашчадкаў, бо многія, на жаль, адыходзяць ад нас, а запісы, якія захоўваюцца ў фондах радыё, не абнародуюцца.

— Як ажыццяўляеца распаўсюд ваших прадукцыі?

— Аўдыёкнігі прадаюцца ў кнігарнях “Белкнігі”, у дыскарнях. На жаль, пакуль ня вельмі добра наладжага сетка распаўсюду па рэгіёнах. І яшчэ адзін варыянт распаўсюду — праз пошту, які забясьпечвае сайт www.knihih.net. Але мяне вельмі радуе, што ў нас ёсьць пакупнікі, абсолютна не заангажаваныя ні ў літаратуры, ні ў палітыцы. Хачу адзначыць, што большым попытам карыстаецца класіка, чым сучасная літаратура; проза, чым паэзія.

Слухаць аўдыёкнігу ў басейне

Асобна варта скказць пра аўдыёкнігі пісьменьніка

Уладзімера АРЛОВА. Іх — цэлая бібліятэка, сем кніг:

“Час чумы”, “Таямніцы полацкай гісторыі”, “Адкуль наш род”,

“Ордэн Белай Мышы”, “Сны імператара”, “Паром празь

Ля-Мани”, “Паўстанцы”.

Уладзімер Аляксееўч распавёў, што спачатку вельмі скептычна глядзеў на тых, хто бадзяеца па вуліцы, едзе ў метро з навушнікамі і штосьці слухае. Штуршком да пазбаўленія ад скепсісу і да запісу першай аўдыёкнігі стала такая гісторыя: неяк Уладзімер Арлоў плаваў у басейне. Там жа плаваў незнаёмы мужчына з плэрам. Праз нейкі час, назіраючы яго цягам некалькіх заплываў, пісьменьнік пацікавіўся, якую музыку той слухае. Плывец сказаў, што ён слухае кніжкі.

“Тэта на мяне вельмі падзейнічала, і тады я ўпершыню задумаўся пра персыптывы аўдыёкнігі, — распавядае Уладзімер Арлоў. — Сталася так, што прыкладна ў той час я даведаўся, што некаторыя з маіх кніг ужо існуюць у аўдыёфармаце, але яны былі адрасаваныя не ўсяму чытацкаму колу, а толькі сябрам Беларускага таварыства сяляніх. Высьветлілася, што сярод іншых была запісаная мая аповесьць “Час чумы”. Так я пазнаёміўся з Алесем Калошам, які, працуючы ў тым таварыстве, займаўся аўдыёкніжкамі яшчэ на такім узроўні, для сыпецыфічнай аўдыторыі”.

Алесь прапанаваў пісьменьніку выдаць першую аўдыёкнігу “Час чумы”. Прачыгтаў аповесьць вядомы дыктар беларускага радыё Леанід Дзяркач. Так з'явілася першая аўдыёкніга ў бібліятэцы Уладзімера Арлова. “Тэта ўжо, можна сказаць, рагытэт, — кажа пісьменьнік. — Пасыля выхаду гэтага дыску ў выданыні аўдыёкнігі у Беларусі

адбылася, можна сказаць, цэлая рэвалюцыя. Невялікая, але зацягтая ў сваёй справе кампанія “БелТонМедыя” на чале з Алесем Калошам ужо выдала цэлую бібліятэку. Начытваюць кнігі вядомыя людзі: акцёр Віктар Манаеў, мэтр сцэнічнага маўлення Андрэй Каляда і іншыя. Я ўдзячны Лявону Дзеркачу за працу над “Часам чумы”, але калі я слухаў дыск, мне чагосыці не хапала. Мне хацелася, каб была большая прысутнасць аўтара. Зрэшты, мае сябры, знаёмыя, якія слухалі гэтую аўдыёкніжку, падштурхоўвалі мяне паспрабаваць начытаць самому. Так нарадзіўся мультымедыйны праект “Адкуль наш род”, які я начытаў сам. Гэтую кніжку можна слухаць, чытаць на маніторы ѹ глядзець ілюстрацыі. Яна знайшла, безумоўна, свайго чытача. Калі я быў у журы конкурсу на найлепшы гістарычны дзіцячы малюнак, убачыў сярод прысланых працаў і малюнкі з гэтай маёй кнігі...”

Не заўсёды аўдыёкнігі Уладзімера Арлова зъместава супадаюць з аднайменнымі папяровымі. Калі пра кнігі “Адкуль наш род” і “Таямніцы полацкай гісторыі” гэта можна сказаць адназначна, то ѿ аўдыёкнізе “Час чумы” толькі адна гэтая аповесць, а папяровая кніга складаецца з некалькіх гістарычных аповесцяў. Кніга “Ордэн Белай Мыши” — выбранае з аднайменнага выдання і кнігі “Сланы Ганібала”. Аўдыёверсія “Сноў імператара” таксама ўтрымлівае толькі частку аднайменнай кнігі: аднайменная аповесць і шэсць апавяданняў. “Паром празь Ля-Манш”, акрамя аднайменнай папяровай кнігі, зъмяшчае вершы, якія былі напісаныя Уладзімерам Арловым нядаўна і яшчэ не друкаваліся, альбо напісаныя некалькі гадоў таму, але не выходзілі ѿ асобных кнігах. Напрыклад, верш “Мне прысыніўся Хадановіч”, сам Андрэй Хадановіч у сваіх кнігах зъмяшчаў, а Арлоў — не... Па-свойму ўнікальная кніга “Паўстанцы”: яе няма ѿ папяровым фармаце.

Усе кнігі, акрамя “Часу чумы” (начытаная Леанідам Дзеркачом), ды “Сноў імператара” (Андрэем Калядой), агучваў сам аўтар.

— Што да “Сноў імператара”, то гэта была працавана Алеся Калошы. Я так разумею, што ідэя належала самому спадару Калядзе, з якім мы дайно і добра знаёмыя. Ён у свой час кіраваў студэнцкім тэатрам “Жывое слова” і паставіў там маю аповесць “Час чумы”. Так што, я быў абсалютна ўпэўнены ѿ tym, што Андрэй Каляда не пераблыгтае ні націскі ѿ словаҳ, ні сэнсавыя націскі ѿ тэксты, як гэта часам здараетца, калі чытаюць акцёры. Дарэчы, кніга “Адкуль наш род” была вынікам супрацоўніцтва з Віктарам Манаевым, які чытаў вершы, з Міколам Рабычыным, а таксама з Тацянай Салдаценка, якая чытала пытанні і заданні. Прэтэнзіяў да якіх ня маю, толькі ўдзячнасць.

“Мне не складана было працаўаць у студыі, — дадае пісьменнік, — бо я 15 месяцаў вёў на радыё “Свабода” штодзённую перадачу “Імёны свабоды”, таму мікрофона я не баяўся”.

Радуючыся посьпехам “БелТонМедыя”, Уладзімер Арлоў кажа пра цяжкасці распаўсюду аўдыёкнігі:

— Безумоўна, пры ўсіх нашых посьпехах не павінна быць ніякай эйфарыі, бо, па-першае, наклады аўдыёкніг вельмі сціплыя, па-другое, нашыя кнігарні яшчэ не навучыліся ці ня хочуць вучыцца працаўаць належным чынам. Толькі ѿ некаторых ёсць адмысловыя вітрыны для аўдыёкніг, затое ѿ адной з кнігарняў, дзе працаўщица мае аўдыёкніжкі, іх зъмясцілі ѿ аддзеле сувеніраў...

Існуе, напэўна, яшчэ праблема, звязаная з tym, што ня ѿ кожнага ёсць апаратура, каб слухаць аўдыёкнігу. Я вельмі ўдзячны найперш незалежным распаўсюднікам беларускай кнігі, хоць даволі плённа працу і з некаторымі менскімі кнігарнямі. Што да рэгіёнаў, то з імі працаўаць вельмі складана. Я сутыкаўся з tym, што кнігі бралі, а пасля яны проста зынкалі... Таму цяпер я супрацоўнічаю толькі са сваімі знаёмымі ѿ рэгіёнах, але, tym ня менш, кнігі і там працаўщица. Але такіх гарадоў вельмі мала. Мяне гэта не задавальняе, хацелася б, каб беларускія аўдыёкнігі працаваліся ѿ кожным беларускім горадзе.

КРЫТЫКА

крытыка

Ігар Запрудскі



...беларуская літаратура
цяжкарная горадам...

Горад і сейбіты ветру, ці У цянотах магічнага рэалізму

— Я прыйшоў чытаць сны, — скажаў я.
— Так мне загадай Горад.
Харукі Муракамі.
“Краіна щудаў без тармазоў і Канец Свету”.

...Іэта былі людзі, якія ўпэўніліся, што ў съвеце няма
ні славы, ні гонару, і растрачвалі свае дні і ночы на тое,
каб бесперастанку пералічваць памылкі іншых.
Паўла Каальё. “Брыда”.

Горад бачыць — на хваробу.
Таксама: у Кіеў пойдзеши Богу маліца.
З беларускага народнага соньніка.

Ён як вярэдлівая стрэмка-прыдзіра ў целе нашае літаратуры. І дастаць — балочча, і далей так жыць — няма як. Дзіўна, але Дуніна-Марцінкевіча, сэнтыменталіста, гэтая проблема нібы абмінула: ён нядрэнна пачуваваўся і ў горадзе, і ў вёсцы. З камертонам жа новай літаратуры — Францішкам Багушэвічам — сталася інакш: “Не люблю я места (на-расейску горад).//Надта там цянота і вялікі сморад”. І пайшло, і паехала... У нашаніўскі перыяд адзін Багдановіч

тузаўся ня як “дзядзька ў Вільні”, у міжваенны — трохі контрпрадуктыўна маладнякоўцы, малапасыяхова Чорны ды кампанія, па вайне як кампраміс пасыля “вялікага перасяленыя” нарадзілася формула — “сена на асфальце”. І куды ні кінь — усыды яно, недарэчнае і асуджанае. Так і жылі-былі. Пакуль не прыйшлі з большага “агародзельня дзеці”, урбанізаваныя сталічным метро. У пачатку 80-х Адам Глобус дэкларараваў, што з мастацкім аграрызмам, яго манаполіяй, трэба канчаць. І меў аднадумцаў.

Але сена і дагэтуль мучынца ў сваёй гарадской неакрэсленасыці. Варта згадаць безыліч мастацкіх вылазак схварэлых месцыцічаў на прыроду. Не адгрыпозілі, не перагарэла, не перабалела... Але свой беларускі БАМ у гарадской іпастасі будаваць давядзеца. Гэта Янка Брыль мог замілавана выказвацца: “...*Нам пасыля гораду ўсё тут* (у вёсцы. — I. З.) *так люба ды хораша*”. Сучаснаму чытчу, можна меркаваць, такія прызнаныні калі не надакучылі, то мусілі набіць аскому. Вірус вёскі дагэтуль сядзіць ледзь ня ў кожным беларускім пісьменынку. Яго носьбіты стала жывуць у горадзе, але не ператварыліся ў месцыцічаў. Зыелі не адну булку з макам, ходзяць па-цывілізованаму — на ўнітаз, але ня могуць парваць са шчымліва-празаічным мінульым. З міжвольнай “крыладушнасці”, у якую трапляюць некаторыя аўтары, некалі пакепліваў В.Кароціч: “*І мне бывае шкада пісьменінікаў, якія першую палову жыцця энергічна траціць на тое, каб трывала ўладкавацца ў горадзе, а, уладкаваўшыся, другую палову выкарыстоўваюць на напісаныне кніг пра тое, наколькі ў вёсцы лепш і “благостнее”*”. І мне таксама іх шкада.

Беларуская літаратура цяжарная горадам. І гэты стан трэба асэнсаваць. Цытую Рыгора Бярозкіна: “...*І янич слоўца: “надуманае”, “надуманы”, і таксама вельмі зручнае, каб ім ратавацца там, дзе перад намі няпростая творчая задача*”. На-ношта прывёў? Бо урбаністычнае праблематыка з катэгорыі надуманай даўно ператварылася ў “*няпростую творчую задачу*”, якую наўрад ці плённа вырашаць на трафарэтным узоруні — “ня наша...”.

Бярозкін жыў у час, калі ня верылі ў казкі, дакладней, калі ўважалі ісцінай адну казку. Вось чаму ўсё іншае выступала як “надуманае”. Цяпер — інакш. Пісаць казкі — не загана. Іх мкнуцца апавяданыя многія. Але ці ёсьць сучасныя творцы — казачнікі? Пытаныне! Ды, што такое казка? Ня ўжо “*атавядальны, звычайна народна-паэтычны твор пра выдуманых асобаў і падзеі, пераважна з удзелам чарадзейных фантастычных сілаў*”, як падаецца ў слоўніках? Уга! Тады процьма сучасных пісьменінікаў — праўдзівия казачнікі, якія проста ня хочуць прызнацца і хаваюцца за іншым найменнем. Для іх паслугаў быў “прыдуманы” нават асобны тэрмін, кшталту аксімарана, — магічны рэалізм (у далейшым — МР), нібыта і літаратуразнаўчы (навуковы), і метафарычны адначасова.

Казачнікі — магічныя рэалісты — казачнікі...

Родапачынальнікам МР у рускай літаратуре называюць Мікалая Гогаля. Тады ў нас яго бацька — Ян Баршчэўскі. Хто мог прадбачыць дваццаць гадоў таму, што “стомлены” навуковай фантастыкай чытач на мяжы тысячагоддзяў з імпэтам пачне глытаць фэнтэзі і з ніжнешай апантанасыцю, нават эйфарыяй, успрыме яго серыяльныя экранізацыі? Уважаю ня толькі бестселеры “Уладары пярсыёнкаў” і прыгоды Гары Потэра, але і мнóstva эпігонскіх увасабленыняў рознай, часам сумнеўнай, вартасыці. Але факт ёсьць факт: сучаснікі выяўляюць цікавасыць як да містыкі і фантастыкі ўвогуле, так і да міфалогіі і дэмманалогіі ў прыватнасці. Гэта знаходзіць натуральнае і яскравае адлюстраваныне ў літаратуры, а таксама навуковых працах ды крытыцы. Для нашых сучаснінкаў характэрнае барочнае съветабачаныне, з яго агнастыцызмам, удыганынем перад містыкай, кампіляцыйнасцю тэкстаў, культам слова і імкненінем ствараць нейкі паралельны мастацкі съвет, дзе пануе парадак, а ня хаос. На гэтай хвалі ў Беларусі мы становімся съведкамі імкненіня съцерці мяжу, што разьдзяляе талент і геніяльнасць у стаўленыні да

Баршчэўскага. Нагадаю, беларускі пераклад “Шляхціца Завальні” цалкам пабачыў съвет толькі ў 1990 годзе. Значыць, ня так і даўно. Сучаснікі пісьменніка адрэагавалі на яго творчасыць, мякка скажам, стрымана. Таму перспектывнасць яго мастацкіх пошукаў напоўніцу была ўсьвядомленая і ацэненая землякамі праз паўтара стагоддзя: толькі ў нашу эпоху.

МР запанаваў спачатку ў лацінаамерыканскіх, затым, пачынаючы з 60-х, і ў еўрапейскіх, а крыху пазней у некаторых азіяцкіх літаратурах. Праўда, знаўцы даводзяць яго нямецкі генезіс. Што ж? Гофман, браты Грим, дацкі “германец” Андерсен ня дарма елі свой хлеб. Сёньня МР вырас у магутны літаратурны напрамак, асаблівасці эстэтыкі якога рэльефна акрэсленыя ды растыражыраваныя і ў інтэрнэце. Вось мая выбарка некаторых выяўных яго пазіцый — патрабаванніяў-прыёмаў:

- 1) выкарыстаныне містычных і фантастычных элементаў, сутнасць якіх не вытлумачваецца, а прымаеца як дадзенасць;
- 2) часавыя аберасці, або нават калапс, татальнае разбурэнні часу, калі падзеі бясконца паўтараюцца;
- 3) мінулае кантрастуе з сучасным, астральнае з фізічным, а персанажы між сабою;
- 4) адкрыты фінал, які дае чытачу вызначаць, што праўдзівей — будзённасць ці фантастычнае;
- 5) альтэрнатыўнасць ракурсаў у трактоўцы падзеяў рознымі персанажамі, таму аповед можа весьціся як ад першай, так і ад трэцяй асобы;
- 6) насычанасць сімваламі і вобразамі;
- 7) выключная функцыя ўнутраных маналогаў, успамінаў, сноў, мрояў і г.д.;
- 8) вымалёўваныя эмацыйнальныя партрэтаў і сексуальнасці герояў;
- 9) замена месцамі прычыны і вынікаў;
- 10) зварот да фальклору і міфалогіі;
- 11) шматлікасць дэталяў сенсорнага ўспрынняцця;
- 12) давядзеныне да абсурду, да карыкатуры нейкіх чалавечых рысаў.

У дадатак усё часта суправаджаецца знарочыстай размытасцю геаграфічных рэаліяў. Класікі МР — Амаду, Борхес, Кастанеда, Муракамі, Рушдзі, той жа Лук'яненка ды нямала іншых вядомых імёнаў.

Вось праз такую эстэтычную лінзу паспрабуем зірнуць на герояў ды іх прасторавае бачаныне ў творах двух празікаў: Mixася Южыка, аўтара фантастычнай аповесці “Горад, які яны засялі” (Маладосць. 2007. № 10), і Анатоля Казлова “Горад у нябесах (учора, сёня, заўтра). Аповесць” (Маладосць. 2008. № 1). Ужо з назваў відаць, што цэнтральны вобраз у іх — горад. Відавочна, што назвы, па аўтарскай задуме, павінны справакаваць чытацкую актыўнасць, схіліць да разнастайных асацыяціяў...

Атрыбут постмадэрнізму — гульня. І пісьменнікі — адрываюцца... А што крытыкі — ня людзі? Ці яны не былі дзецьмі?

Кампазіція “Гораду...” Южыка патэнцыяльна зымистоўная, сіметрычная, і нават мае схільнасць да выражэння пэўнай ідэі. У першай частцы горад рэальны, нелюбімы героем, які працуе настаўнікам роднай мовы і літаратуры “у колішнім беларускімрайцэнтры з насельніцтвам дзесяць тысяч чалавек”. Хрыбоціч, такім прозвішчам надзяляе яго аўтар, 27-гадовы былы жыхар сталічнага Менску — “чалавек нават празмерна далікатны для гэтага занюханага гарадка!”, дзе настаўнічae “на працягу апошніх гадоў чатырох”. Правінцыйны горад герой люта ненавідзіць: ён населены “вылиодкамі”, у ім няма “дзеісных ... і высакародных душ”. Педагог нават мае ўласную тэорию нелюбові, якую яшчэ прадэмансструем. “Занюханы”, “закінуты”, перапоўнены брыдкаслouем, “тупасцю абывацеляў і ўвогуле правінцыйнай бессталачу” горад... Адразу згадваюцца так званыя гатовыя формы

— рускія класічныя ўзоры Гогаля, Салтыкова-Шчадрына, Платонава, Маканіна. У варожай прасторы жыве адчужаны ад усіх южыкаўскі герой, падобны да аналагагаў, створаных французскімі экзістэнцыялістамі. Ён актыўны: вядзе перманентную вайну з вучнямі, канфліктую з калегамі, адным словам, пакутуе тут. Ён ня можа рэалізаваць нават съятое — свой пісьменніцкі патэнцыял. Шматкроць сядзе, ды ў яго ніяк ня пішацца, каб ухапіць жаданага Нобеля. Таму і спаганяе раздражненне праз драпежна-вызвольны секс з тутэйшай дзяўчынай, з якой не зьбіраеца мець будучыні. Яна інструмент, або лепш агрэгат, для адхланьня і задавальнення фізіялагічных патрэбаў. Што гэта? Пратэстная зымена статуса літаратурнай традыцыі, увасобленай у аўтарскай харкторыстыцы коласаўскага Лабановіча: *“Адно слова “дзяўчына” выклікала ў душы яго чысты і прыгожы вобраз, на які можна пазіраць і любавацца толькі здалёк? Цалкам можна быць.*

Такім чынам, перад намі акарыкатураны, а ў дадатак і помсыльны эгаіст у іпастасі нацыянальна-съядомага індывіда, які прымушае вучняў размаўляць па беларуску. Тут ніяма нічога фантастычнага, нават адсутнічае дзіўна-незвычайнае: усё цалкам у плоскасці паўсядзённага жыцця.

Але настае канкрэтная кропка новага часавага адліку. Сярэдзіна лістапада, дзень нараджэння бацькі, які застаўся без віншаваньня, сварка і брыдкая лаянка з сяброўкай, разьюшанацца, п'янства і бязмэтнае бадзяньне па гародскіх шынках, парушэнне прынятых нормаў маралі — атрыбуты дэградацыі. Герой нібы кідае выклік усяму... Дзе тое бачана, каб настаўнік роднай мовы ды гэтак блазнаваў? *Злачынства!* І ўсё мінулае жыццё Хрыбоціча пайшло ў глум. Назаўтра для яго ўсё ў съвеце будзе зыняпраўджана і з'іначана, а сам ён зыняволены.

У другой частцы той жа горад, але ілюзорны і зачараваны, без жыхароў, населены ў далейшым прывідамі-зданямі. Спраба вымкнуць з яго пацярпела фіяска: абмарачэньне на мосьце (траба думаць, сімвал апошняй лучбы з рэальным съветам) пасыля чаго герой нялёгка апрытомнеў. Ён, пазбаўлены чалавецтва, марыў бы трапіць у звычайнную турму. *Пакаранне!*

Горад-вязніца, горад-кат і... лекар, з паўсядным брыдкім пахам прэлага лісця (гл. № 11). “Кватэра — гэта апошняе маё прыстанішча! Гэта склеп, у які я лягу навечна... Божа!” — у роспачы забожкаў герой-апавядач і пачынае прамаўляць беларускі варыянт “Ойча наш”. Акрамя кватэры апісваеца яшчэ адна прастора, зачараваная, — двухпавярховы рэстаран “Карунак”, які наведваюць вечарамі 30–40 зданяў, пераважна сталаага ўзросту “з аднолькавымі абыякава-безуважнымі выразамі твараў”. Выбачаюся, але прачытаеца, як патэнцыяльныя чытачы беларускай літаратуры. Рэстаранная кухня духменіць сістэмамі (размаітаемі) творамі, але там ніяма абавязковай у рэальным жыцці гамарні. Рэстаран — гэта нейкі гародскі культурны топас, а што ў ім адбываеца мае падкрэслена тэатральны харктор. Сюды можна прыйдзіць увечары, есці, піць, і ні з кім не контактуючы, сыходзіць. Гэта адначасна закрытая і адкрытая прастора, якая ператворана ў тэатр абсурду. Сівет Хрыбоціча звузэў да кватэры і рэстарану: “...Зрэдку цягаюся ў рэстаран. Мне там ніякавата і нецікава. Але ж чалавек ня можа ня бачыць людзей. Мы народжаныя, каб знаходзіцца побач, — ужо гэта я цяпер ведаю”. Шынкі, кавярні, рэстараны — прастора заўсёды вобразна звязаная з літаратурай. Па ідэі гэта мусіць быць нейкі асяродак багемства. Якога?.. Хрыбоціч заракаеца “не бачыць гэтых агідных, нячуальных манекенаў” (NB: “Вячэра манекенаў” Раісы Баравіковай), наведнікаў “Карунка”, але як асуджаны Сізіф зноў прыйдзіць туды. Чым далей, тым больше адчай, згрызоты...

Але ж пачварны горад не настолькі бескарысны. У ім адбылася “педагагічная містэрый”: герой нарэшце ўзяўся пісаць. І, о дзіве, вельмі дбае пра чытача, дзеліца з ім пісацкім (так іранічна ў тэксце) клопатам, працуе над рукапісам... “Горад...” Южыка — не антытэза вёскі, гэта антыпод абсурднай прасторы паўсядзённасці.

Герой-апавядач колькі дзён гойсае па пакінутым пустым горадзе, каб нарэшце зразумець сваю звышзадачу: апісаць усё, што з ім здарылася, засыцерагчы іншых, хто можа трапіць у зачараванае места. Тут сфера фантастычнага таксама ў многім апісана як рэальнае.

Але гэтасе месца, бадай, ёсьць сімвал пісьменніцкай самарэалізацыі. Там няма чаго рабіць, толькі як пісаць, спадзеючыся на недарэмнасць уласных творчых высілкаў. Хрыбоцічу быць тут давеку, але аповесьць заканчваеца амаль аптымістычна: “Так, у мяне нават ёсьць надзея быць прачытаным”. Зноў жа згадваюцца “Запіскі вар’ята” Гогала.

Як і любы пісьменнік, Южык хоча быць правільна прачытаным. Ён пагадзіўся б з Яўгенам Баратынскім: “Хто адгадаў сапраўдны намер аўтара, таму і книгу ў рукі”. Аднак горад беларускага празаіка — ня тая рэч, якая дужа можа напружыць. Многае навідавоку. Ідэя мройнага гораду, як чыстцу для апантананага і агрэсіўнага індывідуаліста, прапагандыста і насаджальніка чагосыці нацыянальнага... Ці можа быць прызнана інавацыйнай? Магчыма. Творчы замах, канешне, немалы: алюзія на вядомыя акаличнасці — прычыну ізаляцыі, у якую трапіла штосьці. Усё тут, па ўсей верагоднасці, алегарычнае. Чаго стаў варты герой без нялюбых сугараджанаў? Гэта зразумела нават з кароткага пераказу. Памфлетныя вобразы свядомых беларусаў, здаецца, уваходзяць у моду. І ў гэтым бачыцца нешта творча-мазахісцкае, крызіснае. У творах сучаснай літаратуры настойліва, хоць і не заўсёды адкрыта, часцей у падтэксыце або на ўзоруні алюзій, мусіруеца і іншяя думка: пра гістарычную віну нацыянальнай самасвядомасці (не народу!) перад адукаваным і нацыянальна арыентаваным індывідам. У нас узаемаадносіны творчай асобы і грамадства па-рамантычнаму вострадраматычныя. Але ж будзьма!..

Можа, дарэмна “паклёнічаю” на арыгінальнага аўтара? Ён жа канстатаваў: “Мяркую, сюды патрапілі далёка не ўсе, хто сканаў, для кожнага прадугледжаны свой горад — той, які заслужыў”. Значыць, кожны з сотні нашых райцэнтраў можа мець такі горад-спадарожнік, які лечыць канкрэтныя людскія хібы. Адзін з сучасных рускіх прасунутых рэвізіяністаў літаратуры зазначыў: “...Я неяк не заўважна стаў злосным і не маючым апраўданых спасылак на ўзрост напісальникам тэкста...”. Ці не пра аднаго сябе гэта ён? Таму невыпадковым уяўляеца і тэрмін жорсткі МР.

Прынамсі, з дванаццаці прыведзеных пунктаў эстэтыкі МР толькі два не знайшлі адлюстраваныне ў южыкаўскім “Горадзе...” — пяты і дзясяты (адсутнічаюць розныя пункты гледжання ды фальклорная ці міфалагічная вобразнасць). Іншыя ж — “эксплуатуюцца” напоўніцу. Зрэшты, можа чытачам прапануеца варыянт найноўшай міфалогіі? Тут мушу зноў працытаваць Бярозкіна: “Гэта літаратурна залежная рэч”. Южык пропануе апавед-споведзь, амаль дзённік. Але руская класіка, “Чужаніца” Камю, “Замак” Кафкі і асабліва “Краіна цудаў без тармазоў і Канец Сьвету” Муракамі ды штокольвек яшчэ так і паўстаюць за аўтарскім тэкстам. Агню ў саломе не схаваеш. Знайшоў дзіва! “Які час?! Не малием, а перамалёўваем, не пішам, а спісваем, не спяваем, а пераспёўваем усе ўсіх. Імправізацыі, варыяцыі, копіі, алюзіі, каментары, цытаты, запазычанасці, плагіяты, крадзяжы вобразаў — суцэльны постмадэрністычны боб-гарох”, — заложна і неяк асуджана канстатуе Адам Глобус, здаецца, ужо цалкам запраграмаваны на гіперрэалізм.

Практыка постмадэрніскай творчасці шырока маніпулюе рэмінісценцыямі. Надзвычай модным стаў тэрмін інтэртэкстуальнасць. Мабыць, на ўзылёце капіталізму, з яго аптымістычным дэвізам недатыкальнасці прыватнай уласнасці, гэта называлася б інакш — плагіят. Цяпер жа ніякія патэнты не ратуюць. Нярэдка знарочыстае выкарыстаныне нейкага мастацкага вобразу або ўвогуле ключавой вобразнай схемы з твораў папярэднікаў даходзіць ледзь не да ступені *перапісванья*

іх, рымейкаваньня, што не ўважаецца заганным. Добра, калі пры запазычаныні ключавых вообразных рысаў першакрынцы ўсё ж ствараеца нешта арыгінальнае, самастойнае. Чытач сноў з “Краіны цудаў без тармазоў і Канца Сьвету” Муракамі, як і Хрыбоціч, назаўсёды трапіў у зачараўаны горад, насельнікі якога пазбаўленыя ценяў, але могуць хаты б размаўляць між сабою. Беларускі празаік абаствае сітуацыю яшчэ больш: яго горад бяз ветру, бяз неба, бяз сонца, а герой ня толькі ня можа яго пакінуць, але і амаль цалкам пазбаўлены міжчалавечых зносінаў. А гэта вам, як любіць пісаць спагадлівая да аўтара Ірына Шаўлякова, зусім ня хухры-мухры...

Стоп! Ня варта забываць, што ў савецкія часы літаратуразнаўчы кампаратывізм увогуле нярэдка разглядаўся як у многім шкодная методыка, якая нібыта толькі даказвала пераймальныя характеристар некаторых “маладзейшых” літаратурай найпрагрэсіўнейшага сацыялістычнага рэалізму. Апошнія ж тэндэнцыі ў беларускім красным пісьменстве пераконваюць, што парашунальны аналіз у нас усё больш будзе рабіцца запатрабаваным. Калі дэ факта ня стане зусім дамінуючым? Таму пакінем больш шчыгульнае супастаўленне будучым кампаратывістам.

Аднак змадулюем сітуацыю, у якую можа трапіць імаверны пасълядоўнік Южыка, перадусім на ніжэйшым рэдактарскім узроўні. Думаю, калі ён падыдзе не па-эпігонску, то ня будзе настолькі педантычным у вызначэныні росту некаторых персанажаў (галоўны герой — “каля ста восьмідзесяці пяці сантymетраў”, яго нахабны вучань — “ніжэй за мяне, можа, на якія тры сантymетры”, гульлівая вучаніца — “ростам за сто семдзесят сантymетраў”). Цяжка сказаць, якую мастацкую функцыю па задуме аўтара мусілі “выконваюць” гэтыя “сантymетры”. Зрэшты, памятаеца, герой адной аповесці проста саромеўся ўзяць у рукі касу, меншую за “дзевяятку”, а сам празаік быў надзвіва шчупленькім мужчынкам. Затым відавочныя “ляпы”. Разьюшаны герой “учапіўся ў... світэр” калегі, а праз колькі радкоў “адпусціў... піджак”. Такая метамарфоза з пераапрананынем. Або “прымус, у якім захавалася трохі бензіну”. Гэты прыбор запраўляеца газай. Няма нічога без “але”. Руская мова — каштоўны скарб, але пад яе ўплывам стыль нашых празаікаў поўніцца такімі выразамі — “ніякіх цялесных пашкоджанняў”, “перавысіў свае паўнамоцтвы”, “не збіраюся прадстаўляць сябе ў нейкім лепшым святле”, “праезджай часткай”, “сядзелі ў верхній вопратцы”, “атмасфера царыла далёка не вяслеяла” (чаму не панавала?), “адправіўся спаць”, “адправіўся ў ванную”... Канешне, стыль — гэта чалавек. Але калі б замяніць “у маёй прысутнасці” на “пры мне”, “меў магчымасць знаходзіцца” на “мог быць” і падобнае, то, можа, не давялося б дэклараўаць-абяцаць чытачу: “Цяпер мушу апісваць тое, што са мной адбывалася, у яшчэ сціслейшай, лаканічнейшай форме”. Дарэчы, пра лішнія слова. “Дастаў з шафы ўсе магчымыя коўдры...”, “запасся вадой, напаўняючы ёю ўсе магчымыя ёмістасці”. Думаю, немагчымыя коўдры дастаць герой ня мог, нават пры мастацкай умоўнасці падзеяў, апісаных у творы.

Ну, і досыць пра тое, чаго ня варта насьледаваць.

Калі віртуальны горад Южыка — гэта чысьцец або пекла, у якім герой асуджаны на самотніцтва, то ў Казлова — гэта рай, “краіна Продкаў”, насельнікі якой карэктуюць паводзіны жывых людзей. Там галоўны герой 32-гадовы Антак Перуновіч сустракаеца з Ганэлькай, сваёй “няспраўджанай жонкай” “з даўнагадаўняга жыцця”, якая тлумачыць задачы мройнага гораду: “Усё вельмі проста: не дазволіць людзям згубіць дарэшты створанае пакаленнямі мільёнаў папярэднікаў... Вы, зямныя, хутка на ўсё забываецеся, не ўмееце рабіць высновы... І ў ранейшыя часы прабацькоў, калі жыццё даходзіла да пэўнай мяжы развіцця і дабрабыту, вы нішчылі створанае дарэшты. Даводзілася нам, свету Продкаў, пачынаць усё наноў, з нуля...”. І праўда, вельмі проста. Ёсьць “Краіна цудаў без тармазоў...”, хай жа будзе і “краіна Продкаў — тармазы”. Неяк гэтак прачытаеца.

Трапіўшы ў іншасьвет, южыкаўскі герой Хрыбоціч напрыканцы твору прызнаецца: “А вось што ўсур'ёз непакоіла, то гэта стан маёй псіхікі”. Пра Перуновіча аўтар ужо на першых старонках даводзіць чытачам: “Ён не адзін раз ужо задумваўся над тым, што з'яўляеца найлепшым жывым дапаможнікам для вопытных псіхіятраў. Вось дзе мелі бы янымагчымасць разгарнуцца! Шкада, што не даюць небаракам за іх адкрыцці Нобеля”. Такім чынам, абодва героі — ці ня блізкія да псіхапаты. Толькі першы — нікому не патрэбны перасъеднік, другі — хворы ад маніі перасъеду. Абодва — крайня індывидуалісты, з гіпертрафіраваным пачуццём выключнасці. Толькі гэтае адчуванье дапамагае Хрыбоцічу дзеянічаць у “царстве мёртвых”, лічыць толькі сябе жывым сярод іх. Перуновіч жа какетнічае: “Я хачу быць звычайным, такім жа, як усе людзі, што навокал”. А калі даведаўся, што яго знаёмая таксама ведае пра краіну Продкаў, то “ўскочыў з канапы і агаломшана застыў на месцы. Ягоныя губы бязгучна варушыліся”. Паказальная рэакцыя на тое, што ты не такі ўжо унікальны, а як і хтосьці. Такі ўдар з цяжкасцю перанесла ... яго “выключнасць і абранасць”.

Абодва — і халерык Хрыбоціч, і флегматык Перуновіч — у паняверцы, падаецца, самі дрэнчаць сябе. Зважайце, што іх, як літаратурных персанажаў, характарызуе рэдкая для твораў нашай прозы факусіроўка ўвагі на сабе. Але ўзоровень гэтай, умоўна скажам, канцэнтрацыі значна розніцца. У героя Южыка яна дасягае выключнай ступені. Усе пабоchnыя персанажы аповесыці малююцца, дакладней, нават маркіруюцца, толькі з пункту гледжання таго, якія “крыгуды”, часам даволі “дзіўныя”, яны ўчынілі галоўнаму герою. Гэта датычыць як блізкіх (сястры і бацькі), так і проста знаёмых — вучняў, калегаў і непасрэднай начальніцы, дырэктыры школы, а таксама сяброўкі і яе таварышкі. У героя няма дружбакоў, нават сяброў, нібы адсутнічаюць і суседзі, згадваеца толькі нейкі неакрэслены прыяцель. Наш зняялодзелы настаўнік беларускай мовы нікога не любіў і не любіць, жыве ці існуе нібы ў вакууме. З Антакам сітуацыя іншая. Ён вельмі любіў бабулю, пасъяля страты якой упершыню і ўбачыў горад у нябесах, — паваротная кропка новага часавага адліку. Аўтар прапануе даволі яркія, хоць і эскізныя, эмацыянальна-псіхалагічныя партрэты Танькі і Сьветкі (пра іх яшчэ пагаворым). Праўда, у Перуновіча таксама не заўважаеца сяброў-мужчынаў, з імі ён ў аповесыці не калягуе. Дзе ўжо тым кулакам, выкryваным некалі за пачварную адсутнасць інстынкту калектывізму, да адчуванья чужынскасці сярод людзей, уласцівай цяперашнім літаратурным персанажам. У адлюстраванай празаікамі мастацкай рэчаінасці ня проста холадна і няутульна, у ёй куды больш чым па-быкаўску съцодзёна.

Але ўвогуле падобнага настолькі шмат, што часам думаеца пра творчую палеміку Казлова з Южыкам, а ня з нейкім там японскім модным карыфеем. Ва ўсякім разе, яны прадстаўнікі аднаго літаратурнага напрамку... Якога?

“Антак адзін. Сам-насам з вялікім горадам... Ніхто табе не патрэбны, і ты ўсім да лямпачкі. Парадокс... А мо, усяму віной індывидуалізацыя... “Можа, адзіната гараджан прайяўляеца ці, лепш сказаць, з'яўляеца вынікам недахопу месца, прасторы... Чаму ж тады мы імкнёмся ў агромністы статак, паўзём усімі праўдамі і няпраўдамі ў мегаполісы з крнічна-светлых вёсак, пасёлкаў, мястэчак... Відаць, убіваючыся ў горад, мы хочам спраўдзіць спрадвечную жывёльную наканаванасць: у статку прасцей і лягчэй выжыць”, — разважае герой Казлова пра долю ў вялікім горадзе з метро. Южыкаўскі ж Хрыбоціч, хоць фразеалогія амаль тоесная, сваю нелюбоў скіроўвае на іншую прастору, малога гораду: “... Даводзілася проста швэндаца па горадзе ці сядзець на лаўцы перад пад'ездам. У горадзе зусім не было дзе пашпацыраваць. У нас не гуляюць, як у мегаполісах кшталту маёй роднай сталіцы, дзе ты небеспадстаўна спадзяешся не сустрэць ніводнай знаёмай душы. Тут няма праспектаў, бульвараў, колькі-небудзь прыдатных сквераў, а тым больш

паркаў, тэатраў і цыркаў. А таму, выбраўшыся з дому, ты не можаш праста гуляць, табе трэба кудысьці і па штосыці ісці, з кімсыці сустракацца, з кімсыці гаманіць... Па маёй тэорыі, менавіта ў такіх гарадках, як наш, чалавеку нічога не застаецца, як збіцца ў статак... Таму што вы — у статку, вы зразумелыя, вы не выклікаеце падазрэнняў. А галоўнае, вам самім будзе спакойна. Так, спадарове, адзінокі чалавек на вуліцах нашага гарадка выдае на голага пасярод апранутых". Вось такая розынца ў зымистоўнай вобразнасці. Адно пакаленъне, блізкія праблемы, запраграмаваныя вобразы, роднаснае мастацкае бачанъне, па сутнасці, стэрэатыпныя кампаненты зъместу і формы, непадобныя хіба што ў істотных нюансах. Адрозніваюцца найболыш ідэя і стыль (у Казлова намнога гладчэйшы).

Па тэксцыце "Горада ў нябесах..." скрэзь расьцярушаны досьць традыцыйныя філософскія ісціны ды маралістычныя сэнтэнцыі або запыты такога ж кшталту: "Жалеза ж не плоць чалавечая"; "Яны — неад'емная частка прыроды, яе сарцавіна, аснова і апрышча. Кожная птушка, яшчарка, мяцлік..."; "Куды падзеліся ўстаноўленыя маральна-этычныя межы дазволенага і забароненага?"; "А час бязмежны. Ён быццам ёсць і разам з тым яго не існуе"; "Існуюць моманты, калі агульнае трэба ставіць вышэй за асабістасць"; "Тое, што павінна здарыцца, абавязкова будзе, бо гэта не залежыць ад нас" і многія іншыя. Невыпадкова аўтар да першага з прыведзеных "афарызаму" сам дадае "праўдзівая банальнасць" і іранічна называе ў самахарактарыстыцы героя "філосафам са зруйнаванай вёскі" (перасяленец з зоны). Часам для пісьменыніка дрэнна, калі ён піша толькі розумам, як Казлоў, а не "пяром". Вуснамі міражнай Ганэлькі канстатуеца: "...Наша краіна Продкаў не мае аргументаванага вытлумачэння". Нават дэкларацыяна ў згодзе з канонам магічнага рэалізму (гл. № 1). Ды, і амаль усе іншыя пункты, можаце праверыць, не ігнаруюцца. Таму пакінем іх ды паўзірамся пільней на героя.

Антак Перуновіч, яго ablіtcha, раскрываеца ў стасунках і нават найболыш у дыялогах з трывма жанчынамі. Ну, праста нейкае сладунае правіла трох жанчын. Адна — гэта "эйфарычны" Танька, былая яго кахранка, такая сабе гульлівая Венера, якая зацяжарыла Бог ведама ад каго, весялуха, усё ёй анігадкі. Яна выцягвае бяздогляднага героя-сузіральніка з падземкі, дзе ён хаваецца ад сваіх "страхаў", вядзе ў бліжэйшае кафэ "Бярозка", частую каньяком і прапануе зрабіць гэты дзень для яе "непаўторным, запамінальным да глыбокай старасці", прычым за свой жа кошт. Безвынікова. Апачычны, разгублены, "нудны" "хлопец" увесь унуранны ў сабе недавярак, бо бачыць мройныя здані, адмаўляе прыгажуні.

Затым зьяўляеца Ганэлька, анёл-ахоўнік, якая некалі была нявестаю героя, але памерла ад сухотаў. Яна штодня кладзеца з ім у ложак і адганяе ад яго сны, радуеца яго ўдачам і бароніць ад няшчасцяў і праблемаў. Яна высакародна не згаджаеца з гучным званынем анёла-ахоўніка, але бескарысліва дапамагае не заблытацца ў рэальнім жыцці. Аднак дзіва: пасля знаёмства з горадам у нябесах Перуновіч ачужаў у рэальнім съвеце.

Трэцяя — Сьветка, на разуменъне якой спадзяеца мужчына, які ў свае 32 гады настойліва называеца аўтарам "хлопцам". Гэта адзінокая пяцідзесяцігадовая кабета, якая глядзіць на сьвет як мудрае дзіця. Бо нацыянальна съядомая, яна невыпадкова мае прозвішча Літоўка. Герой прыходзіць на яе кватэру пад нумарам 66, у пад'ездзе на падваконьніку чорны кот (згадваеца і булгакаўскі), з якім яны разам і трапляюць у гасцінную прастору жаночай самотнасці. Ім рады. Пакуль Сьветка завіхалася на кухні, герой засніў. Зноў каньяк, закускі, паслужлівасць прапануюцца яму. Ну, праста нейкі заняпалы "альфонс", якога жанчыны хочуць залагодзіць, у тым ліку выдатная гаспадыня Сьветка. Рамантыка... І пачынаеца доўгі дыспут-спрэчка пра беларусаў, нацыяналізм і патрыятызм, ВКЛ, маральныя каштоўнасці і г.д. і да т.п. Высьвятляеца, што Сьветка, пра якую аўтар гаворыць скуча (нават невядома ці бязьдзетуха яна), ад нараджэння ведае пра краіну

Продкаў, што ўяўляеца герою хваравітым мрівам. Стоеняя спадзяваныні жанчыны, што ў кампаніі будзе весялей вечараваць, так і ня спраўдзіліся: “Маўчала Светка, маўчай і Антак. Яны чакалі нечага ці некага, што павінна было нарадзіцца з іхняга маўчання. Хоць што ці хто здолее нарадзіцца з бязмоўнай пустаты? <...> Іхня недагаворанаць хутчай нагадвала бясслоўнае разуменне, бо сэрцы Антака і Светкі біліся ва унісон. <...> І гэта ўсё памножанае на дваіх.

— Я пайду, Антак усхапіўся з месца.

<...> Перуновіч не помніў, як выйшаў за дзвёры Светчынай кватэры....” Чаму гасціцвяне нечакана стала Антаку няўсмак? Можа, вінаваты чорны кот?.. Ці так падкрэсліваеца парадаксальнасць, неадэкватнасць героя?.. Ці аўтар наважыўся апісваць толькі высокую духоўнасць?.. Або адрасаваў аповесыцу чытачам старыйшага школьнага ўзросту з намерам убачыць яе ў зборніку “Школьнай бібліятэкі”? Можна прапанаваць яшчэ шэраг здагадак, але ці трэба? Зрэшты, адказ дасыць Ганэлька, якая будзе ехаць з героем-дзіваком у таксі і ўсё “рассакрэціць”, пакідаючы яго. У прынцыпе, важна іншае: як і разыяволеная легкадумная маладзічка Танька, разумная і мудрая Сьветка ва унісон канстатуе: “Які ж ты глумны і нудны, Антак”. Нават каханая Ганэлька будзе настаўляць яго як дзіця: “Антачак, ну, не гуляйся ў дзяцінства. <...> Будзь жа ва ўсім дарослы і сур’ёзны”. Гады старыя, а разум дзіцячы. Праўдзіва інфантыльны ці што? Аднак добра, што ў яго ўсё нетрагічна скончылася.

Калі ў герайнь Казлова былі рэальныя прататыпы, ім застасеца толькі паспачуваць. Сталую Сьветку ўвогуле амаль шкада. Аўтар робіць яе носьбітам нейкіх маралістычных імператываў, бо ўкладае ў яе вусны тырады, набліжаныя да банальнай дыдактычнай публіцыстыкі. Мяркуюце самі: “Не перабівай. Я і сама саб’юся. Але, сённяшні чалавек заеўся, атлусцеў, выпусціў на пярэдні план жыцця жывёльны пачатақ, так бы мовіць, інстынкт, орган асалоды...” І яшчэ, да слова, — зникла радзінная повязь між людзьмі. Дзеци забываюць бацькоў, а бацькі кідаюць дзяцей. Стрыечная роднасць не ў пашане. Сусед — не дружбак ці ў нечым дарадца, а найчасцей — вораг ці аўект для зайдзрасці... У нашым жыцці раскашуюць ідэалы Амерыкі, Захаду...”. Вера, веру, веру..., што такія размовы і вядуща ў інтымнай абстаноўцы. Трэба знаць, што сказаць. Папраўдзе, менавіта Светка, як персаніфікаваны вобраз з функцыяй рупара аўтарскіх ідэяў, пакінула найгоршое ўражанье ў аповесыцы. Калі ў творы ёсьць аўтабіяграфічнае, то Казлоў далёкі ад дасканаласыці майстар адбіраць з яго і адаптаваць па-мастаку адпаведны матэрыял.

Каб зразумець менавіта гэтую аповесыцу, вырашыў зьверыць літаратурны “гадзіннік”. Таму книга літаратурна-крытычных артыкулаў і эсэ Міхася Стральцова “Пячатка майстра” была праштудзіравана невыпадкова. Натуральная, вока адразу зачамілася за артыкул “Сёння: учора і заўтра”, сутучны з назівай аповесыцы. Ён датаваны 1985 годам, калі бягучы працэс меў зусім іншыя формы, крытыка пे-раважна дабрадушнічала і рэдка калі нехта мог пачуць востры закід у свой адрас. Упэўнены, хтосьці можа пракрасамоўнічаць, што гэта была прыкмета культуры крытычнага выказваныя, а не вынікі дыктатуры цэнзуры і славутай карпаратыўнай “талерантнасці”. Яшчэ адкажу... Тагачасная крытыка, калі перачытваеш сёньня, як тая гнуткая асінка, што і камар сагне. Стральцоў між іншым марыў і асцерагаўся зазірнуць у літаратуру заўтрашняга дня, верыў, што толькі творчая съмеласць, адсутнасць разыліку “на забяспечаныя “тылы”, на неадкладнае разуменне нават, — у рэшце рэшт будуць садзейнічаць станаўленню літаратуры па-сапраўднаму арганічнай і аналітычнай”. Ён у агульным плане называў шэраг заганаў у тагачаснай прозе, а негатыўную ацэнку атрымаў твор толькі аднаго празаіка — Васіля Гіевіча, манера і пошукі якога ў той час мне, студэнту, прызнаюся, вельмі імпанаўлі. У чым жа справа?

Пагартаў кніжку аповесыцяў “Жыцтва”, балазе яна ёсьць у маёй бібліятэцы і, галоўнае, здагадваўся, на якой паліцы яе шукаць. Аповесыць “Дом, да якога вяртаемся”, упершыню надрукаваная на старонках “Маладосці” ў 1978 годзе, апавядзе пра вяртаныне з гораду ў вёску. У ёй выдатна адлюстравана тое, што называецца “духам часу”. Ёсьць там вельмі многае, асабліва ў лістах сяброў, пра што гаворыцца і ў аналізаваных мной аповесыцях: замкнутасць аднаго з герояў у сабе, пагоня за дабрабытам, заняпад вёскі і закінутасць бацькоў, пра народ, які “вышэй за асобу, якая б сабе яна не была”, пра простыя ісціны, такія як памяць, пра тое, што “дарэчы, адзін чалавек не можа жыць...”, нават пра тое, што “справа не ў тым, дзе жыць: у вёсцы ці ў горадзе”. Згодны, вечныя людскія праблемы і маральныя шуканыні. Але ўразіў і падштурхнуў думку адзін сказ: “... Вось я напісаў, перачытаў і падумаў, што ёсё ж у мяне атрымліваецца нейкая павучальна-асветніцкая гаворка”. Раю паразважаць над гэтым і Анатолю Казлову. Вядома, добрага творцу і карчма не папсуе, а дрэнага і царква ня выправіць.

Цяпер вернемся да артыкула Стральцова. Крытык дакараў маладых празаікаў за запозынены “матыў насталыгі па маральнай цэльнасці і духоўнай паўнаце быцця..., матыў, найчасцей укаранёны, паводле аўтараў, у сялянскім побыткаванні”. Вось яно... Беларуская літаратура так званага сацыялістычнага рэалізму была насамрэч пераважна асьветніцкай у сваіх мастацкіх падыходах: класіцысцка-сентыменталісцкай... Адсюль яе дыдактызм і рытарычнасць, проціпастаўленыне гораду вёсцы, паэтызацыя патрыярхальных нораваў і звычаяў... З тae пары прайшло нямала часу, многае зъмянілася... Але, калі меркаваць па аповесыці Казлова, ледзь не публістычнае маралізованыне дагэтуль застаецца ахілесавай пятой нашай прозы, творцамі якой ёсьць быльяя вяскоўцы. Трансфармаваўшыся жанрава, тэматычна, стылістычна, чаго і прагнуў Стральцоў, яна, на жаль, так і не начала натуральна хадзіць. Не вучы мяне кульгаць: і так сем год ногі баліць. У Казлова няма побытапісальніцтва, ёсьць фантастычнае, элементы плыні сувядомасці, насычанасць дыялогамі, пэўныы психалагізм, *але старая хвароба пайсоль вылазіць дыдактычным кашлем*. А можа, гэта таму, што сёння выдацца для школьнікаў — амаль сінонім творчага посьпеху? На жаль, для некаторых, часам, гэта і становіцца самамэтай. Але, бадай, для пятнаццацігадовых южыкаўская аповесыць пра “злачынства і пакаранье” настаўніка будзе цікавей за пошуку ўцімнасці ды месца ў жыцьці дзівакаватага героя Казлова. Дарэчы, Стральцоў дакараў Гіевіча за практику “пераказваць, як-кольвеk белетрызуючы, вычытанае ўчора ці сёння з “Иностранной литературы” або з “Науки и жизни”. Зразумела, у чый адрас дыскурсуеца...

Аповесыц Южыка і Казлова, зразумела, ня першыя ўзоры “хімернай” беларускай прозы. Яны напісаныя ў традыцыях “цягучай”, “клейкай” стылістыкі. Мянене, признаюся, не зусім цешыць сам факт, што калі МР квітнее ў людзей, то ён неяк мусіць выявіцца і ў нас. Зразумела, літаратурны канцэпт мройнага гораду, які дазваляе напоўніць адлюстраваць псіхічныя перажываныні кожнаму, не зусім новы і ў нашай прозе. Ён дапамагае адлюстраваць любую манію, розныя праблемы з клёкам, скрушныя нявыкруткі, стымулюе палёт фантазіі, дазваляе разняволіць плён усяго патаемнага, прapanаваўшы мройны горад як цягнік з вагонамі ўласных комплексаў. Пішы не хачу. Ірына Шаўлякова слушна зазначае ў артыкуле “Аналогія рэалізму”: “Зрэшты, сёння хутчэй паверць у нерэальнасць рэчаіснага, чымся ўсумніцца ў рэчыўнасці іррэальнага. Літаратуру (тым больш айчыннаму) усё цяжэй канкурыраваць з “будзённым жыццём” — у пакручастасці фантазіі. Да таго ж чалавечая экзістэнцыя няўмольна “віртуалізуецца”, і спрэчкі пра тое, што больш умоўнае — жыццё ці літаратура, — набываюць “якасць” рытуальных турніраў”. І мы сапраўды нібы на віртуальным турніры, дзе стомленыя ваяры часам, аціраючы пот, ненадоўга паказваюць свой рэальны твар у нерэальнай мастацкай

прасторы. Сарамлівы южыкаўскі аўтар ня раз адкрывае заслону, каб чытач пабачыў начынне яго творчай лабараторыі: "...Варта агаварыцца. Недзе вышэй я ўжо пра гэта пісаў, але не грэх паўтарыць: аповед мой пагражае раздзымуцца да неспадзянай велічыні, стацца зацягнутым і малачытэльным. А таму я рашыў, па меры магчымасці, прыбраць з яго апісанне ўсіх маіх страхаў, здзіўленняў і ашаламленняў. Чытчу і так будзе ясна, што, сутыкнуўшыся з такім абставінам, я не мог не баяцца, не здзіўляцца і не паддавацца роспачы. Паастараюся пазбегнуць і зацягнутых апісанняў, і дэталёвасці, і нават разважанні мае пасправую як мага скараціць. Падазраю, праўда, што гэта не зусім атрымаецца". Казлоў жа так фіксуе бягучы стан свайго рэфлексіўнага героя: "Надакучыла! Стаміўся ад унутранага дыялога". Дык, гэта герой стаміўся ці аўтар, які радзей, чым у Южыка, "выйўляе сябе"? Пакінем і першае, і другое без непасрэднага каментара.

Упэўнены, што складана будзе знайсыці ахвотнікаў прачытаць як я "сузмочныя" (Хадыка) аповесыцы Южыка і Казлова тройчы. Адзін з артыкулаў Стральцова так і называецца — "Усе жанры добрыя, акрамя сумнага". Дык дзе ж, калегі-працаікі, "па-сапраўднаму сонечныя творы"? У сучаснай прозе пераважае змраката, штучна нагнітаюцца паныласць і апатыя, а так хочацца трошкі праудзівага сонца ў каламутнай халоднай вадзе нашай белетрыстыкі. "Места", аднак, а не вёска, узгадавала Багдановіча. Паэт заварожыўся чароўнымі прынадлігі горада і з захапленнем апісвае рознакалёрнасць мястовага выгляду і мястовага жыцця. І тут амаль не кожная з'ява дае яму страву для філософскіх разваг", — пісаў Максім Гарэцкі. Бачыў жа Кніжнік у горадзе, і пазітыў, і сваю філософію, і няшэрый фарбы... На жаль, нашым літаратурным сучаснікам не хапае веры ў будучыню, хаяць б трошачкі сыцілага аптымізму.

Зъяўленыне вобразаў "мройных гарадоў" у нашай літаратуры заканамернае. Яно характэрizuе як рэальный стан (больш за 70 працэнтаў нашага насельніцтва складаюць гараджане, а гэта больш за дзіве трэція), так і съпецыфіку бягучага літаратурнага працэсу, "калі стаіць задача разбурання традыцыйных афіцыяльных стыляў і светапоглядаў, амярцвелых і стаўшых умоўнымі" (Бахцін). Кандовыя стылі беларускай вясковай і ваеннай прозы можна лічыць амаль "афіцыяльнымі" ў нашай літаратуры, а адпаведныя ім съветапогляды сапраўды ўспрымаюцца як "амярцвелья" і нават "умоўныя". Таму і Южыкам, і Казловым, як прадстаўнікамі маладзейшай генерацыі, ірапануеца іншы стыль, іншы съветапогляд, іншая ўмоўнасць, уgruntаваная на элементах фантастыкі алегарычнага і маралістычнага парадку. *MP, съведчаць факты, пра якія ішла гаворка, сёння пачынае проста раскашаваць у нашай прозе*, што пацьвярджаета іншымі прыкладамі, хаяць б відавочным камерцыйным посьпехам і асаблівымі чытацкімі сімпатыямі да раману Нікі Ракіцінай "Ганіта".

А чвэрць стагоддзя таму з ім змагаліся грунтоўна, на ідэалагічным узроўні. Ня верыце? Калі ласка, фрагмент з праграмнага артыкула В.Каваленкі "Час абавязвае" (1983): "Адкрытае і глыбоке сацыялагічнае даследаванне — арганічная асаблівасць марксісцка-ленінскай тэорыі, якая патрабуе сапраўднай навуковасці. Падпарадкавацца законам сапраўднай навукі — не лёгка. Куды лягчэй збочыць з абавязковага строгага кірунку навуковага даследавання ў прыдарожнае кустоўе містычнай фантазіі. Тут табе ніхто не ўказычык. Што хачу — тое і наварачу. Лёгка, вольна і прэстыжна! Так, і прэстыжна! Бо містыка драпіруеца сёння пад самыя перадавыя і перспектывныя прадчуванні сучаснага навуковага генія, хоць у сапраўднасці гэта зварот да сярэднявечча". Я ні ў якім разе не асуджаю дасыледчыка, па няволі змушанага арыентавацца на перадавіцы "Правды", і таму выкрываець такія хібы, "як ідэалізацыя патрыярхальшчыны" і "містыфікацыя ўяўленняў пра сучасны свет". Верагодна, ён нават імкнуўся, па меры магчымасці, з'амартызаваць ситуацыю, калі зазначаў: "Бяды заключаюцца ў тым, што захапленне містыкай

вельмі часта ўзнікае на аснове натуральнага і прагрэсіўнага імкнення пазнаць новае і невядомае". Такім чынам, як бачым, ніякім пастановамі і рэгламентацыямі немагчыма спыніць разывіцьцё аб'ектыўных тэндэнцыяў у літаратуры, іх можна толькі замарудзіць, запаволіць.

Многія палажэнныі каваленкаўскага артыкула, прасякнутага шчырым клопатам пра літаратуру, застаюцца надзвычай актуальнымі і сёньня. "А ці мае магчымасць крытык крытыкаўца тады, калі ён лічыць гэта патрэбным? Не, не мае. — Так адкрыта і катэгарычна заяўляў вядомы літаратуразнавец і раскрываў празаічныя акалічнасці. — Калі крытык не крытыкуе, гэта не заўсёды яго віна. Ужо даўно гаворыцца, і гаворыцца справядліва, што значную частку адказнасці за кампліментарны стан сучаснай крытыкі нясуць рэдакцыі літаратурных часопісаў і газет. Усё-такі рэдка можна сустрэць супрацоўніка рэдакцыі, які асмеліўся б змясціць крытычны матэрыял на твор пісьменніка, які працуе ў выдавецтве ці ў рэдакцыі другога часопіса, і мы ўсе ведаем прычыну такой нямеласці... Проста рэдакцыям працуеща спакайней, калі яны цураюцца вострых крытычных артыкулаў і рэцэнзій". Такія абставіны, як і "нястрымная кампліментаршчына, несупынная пахвальба", супраць якіх выступаў Каваленка, аб'ектыўна павінны былі ў наш час саступіць месца, і некалі, веру, саступіць, іншым, прынцыповым падыходам у крытычным цэху.

Канешне, пішучы пра аналізаваныя аповесці, нескладана, нават лягчэй было б толькі і гаварыць пра мастацкае багацце і жанравую шматтайнасць, пра пошуки ўнутранай вобразнай дыферэнцыяцыі ў сучаснай беларускай прозе, пра наяўную наватарства і арыгінальнасць творчай практикі канкрэтных аўтараў, іх адметныя паэтыкі, якія раскрываюць важныя заканамернасці і пэўныя ўстойлівія тэндэнцыі... Але не захацеў... Бо не жадаю па-валюнтарысцку загадзя вынаходзіць ў бягучым працэсе творы, якія сыграюць этапную ролю ў літаратурнай гісторыі. Слова не пірог, ня выкінеш за парог. А то яшчэ справакуеш рэалізаць такі намер: А каб гэта ўзяў, не чакаючы, пакуль тое будзе, сам на сцяне свайго дома павесіў дошку: *"Тут, пачынаючы з 19.. года, жыве выдатны беларускі пісьменнік..."?* (Брыль). Лічу, што адным з найбольшых дасягненняў сучаснасці стала зжываныне недатыкальнасці літаратурных "фігураў", якіх не крані як Юр'я сівятога. Яны, як правіла, многа друкуюцца, напэўна, яшчэ больш пішуць, у дадатак і пры пасадах... І крытык хочаш ня хочаш задумваецца: "А можа, гэта і ёсьць будучыя класікі, з якімі ня варта, бо бесъперспектыўна, чапацца?" У выніку губляеща аб'ектыўнасць ацэнак. Але ці мала ў нас было твораў, абвешчаных бягучай крытыкай выключнымі, а праз колькі гадоў забытых усімі?

Мне хацелася ўсяго толькі закрануць некаторыя аспекты вобразна-выяўленчай навізны ў літаратуры, паказаўшы сучасных герояў і элементы структуры мастацкага методу МР у яго тутэйшым увасабленні. Бяспрэчна, тут вялікія магчымасці, звязаныя ня толькі з наўпроставым мусіраваннем праблем нацыянальнай свядомасці, але і з паказам народнага мысленія, якое ці не дагэтуль выражает нашу ментальную сутнасць, як чагосыці этнічна і культурна унікальнага. Мой водгук — шчырая спроба мысліць пра мэты, генезіс, паэтыку і "магчымасці" твораў найноўшай літаратуры. Таму ён і ня мог пазыбегчы эмацыянальных ацэнак. Ня меўшы намеру канструяваць нейкія тэарэтычныя пастулаты, тым ня менш я дазволіў сабе на ўласны густ абіраць методыку аналізу. Дакладней, *самі творы мне яе навязвалі*. Нікога не хацелася кампраментаваць, а толькі нешта высыветліць. Найперш для сябе, а, калі пашанцуе, то і для чытача.

Хваліць і лісьлівіць жыцьцё навучыць. Ого! Віват! Беларускія Муракамі прыйшлі ня так сабе, а эффектна... дуплетам. Яны, спадзяюся, сапраўды разумеюць, што надалей ідэнтыфікаўца беларускасць выключна з вёскай, як гэта часта назіраеца ў асяроддзі творчай інтэлігенцыі, малаперспектыўна.

Яны сейбіты ветру, які нарэшице садзьме сена з асфальту.

Можа, Казлоў і не пагодзіцца? Яго воля.

“Бачылі гэткага майстра з ветру вяроўкі віць?!?” — гэта пра сябе. Але лічу, што ў нашай літаратуре вясковае нічога ня страціць, калі зъмененіцыца “аб’ём” ненатуральных “енкаў” вясковага ў горадзе, і калі горадское стане чыста-гладка горадскім, але прасякненіца нацыянальным духам.

P.S. Непакоіць, што ў нашай літаратуры аўтары мала дбаюць пра аўдыторыю (Южык у меншай ступені, чым Казлоў). Хіба пазіцыя? — “Мы — стваральнікі высокага мастацтва. І калі съвет нас не разумее, гэта яго проблемы”. Пісьменнікі чамусыці перакананы ў сваёй выключнасці, якая апрыёры мусіць быць цікавай іншым. А калі не? Што, на мой погляд, нярэдка і пацвярджае практика. Трэба паласкавець да чытача, думашь пра яго, стараща адгадаець, чаго ён можа хацець. Так робяць некаторыя рускамоўныя аўтары. Няўжо гэта ніжэй нейкіх цвердалобых прынцыпаў? Ці не таму так часта балонкі выдання ў запаўняюцца тандэтнымі, нізкай якасці, творамі. Зразумела, пры спрактыкаванасці і ў іх можна вынайсці як надзённае, так і вечнае. Але ці трэба? Ня ўсё тое ўсходзіць, што сеюць. Супраць тандэтнай літаратуры не выступаюць толькі жадныя не мастацкасці, а штодзённаму кавалку хлеба з маслам і ладнай акрасай зьверху. На жаль, замала ў нас твораў, якія перажывуць ня тое-што аўтараў, а дзень іх апублікаванья. Але ж нам *нельга заняласці...* Тому і напісаў гэтыя горкія радкі.

P.P.S. Сёньня, праз пару дзён па завяршэнні артыкула, атрымаў “Настаўніцкую газету” з інтэрв’ю Анатоля Казлова “Трэба давяраць свайму герою...” з нагоды выдання яго кнігі “Горад у нябесах”, зьдзейсненага ўстановай “Літаратура і Мастацтва”. Віншую перспектыўнага празаіка і спадзяюся, што мае “меркаваны” толькі паспрыяюць яе реалізацыі. “Добра, калі сёня ў пісьменніка ёсць трываласць-сорак чытачоў...”, — прызнаеца Казлоў. Міжволі прыгадаеш тую ж колькасць наведнікаў южыкаўскага рэстарану. Нейкая сучасная прытча ва языцах? Неспадзянкаю для мяне стала інфармацыя, што Казлоў аддаў у “Маладосць” новую аповесьць “Паразумеца з ветрам”. Так што маё метафорычнае акрэсліванье гэтага аўтара як “сейбіта ветру” нечакана атрымала, хоць і чиста фармальнае, пацвярджэнне.



Алеся Лапіцкая



... гуманізм, як абавязковы складнік
дэмакратычнасці, – рыса,
цалкам супрацьлеглая мізантрапіі...

Тры кіты

*Асаблівасці разьвіцьця беларускай літаратуры
у кантэксьце сучаснай грамадской думкі*

I

Калі знаёмішся з новым літаратурным праектам пад лагатыпам якога-небудзь незалежніцкага СМІ, часцяком зъвяртаеш увагу на нятоеснасць зъместу значнай часткі твораў тым ідэям, якія яны нясуць. Для кожнага адносна абазнанага чытчача відавочна, што тры кіты нашых недзяржаўных медыяў – гэта патрыятызм (нацыяналістычнасць), дэмакратызм і еўрапейскасць. Да цьмянага адчуванья парадакальнасці – бо творы аўтараў, што робяцца вядомымі праз незалежныя СМІ, нярэдка нясуць выключна незалежніцкі дух і ані на драбноткую ідэйку не зъяўляюцца нацыяналістычнымі, дэмакратычнымі ці азначанымі сапраўды еўрапейскім духам – прычыняеца і “эфект тарашкевіць”. *Ль* і мяккія знакі падсвядома зъвязваюцца з акцыямі, рухамі й затрыманнямі, і менавіта з падставы інакшага правапісу тарашкевіцкія тэксты *адрухова* (трапны неалагізм Наталкі Бабінай) успрымаюцца як больш прагрэсіўныя й радыкальныя, хаця самі творы гэтymі рысамі часам зусім не азначаныя. Праўда, абіраючы

варыянт правапісу, аўтары, бадай, кіруюцца найперш уласнымі перакананьнямі, а не памкненінем да зрокавага эффекту... Да таго ж, выданыні не абавязкова павінны абмяжоўваць аўтараў “фарматам”, гуртаваць вакол сябе творцаў аднолькавага съветапогляду ці весьці грубую пропаганду ўласных ідэяў: “меркаваныні аўтара могуць не адпавядаць пункту гледжаньня рэдакцыі” – абавязковы радок на ўсіх апошніх старонках.

Але крыху ніякавата, прыкладам, чытаючы зборнік лепшых мужчынскіх апавяданьняў “Нашай Нівы”, спатыкацца ў вагоне Кастуся Траўня (апавяданьне “Жарт”), дзе ўся сукунасць пасажыраў вечаровай электрычкі аб'ядноўваецца галоўным героем у найменьне “статак”. “Увечары, вяртаючыся цягніком у Менск, ён углядаўся ў чалавечы статак, што ехаў у вагоне побач: рухаўся, дыхаў, размаўляў, чытаў, еў, съмяяўся, іншы раз спрачаўся...” – і адразу робіцца крыўднавата, бо, зрэшты, калі чалавекі здатныя чытаць, съмяяцца ды спрачацца, можа яны й не зусім статак, дый ня так проста трапіць у вагон электрычкі, дзе няма на кім з добразычлівасцю ці, прынамсі, спагадай затрымаць позірк... Гэтая фразачка, нібы наўмысна правакацыйная, даволі рэзка перапыняе роўную чытацкую цікавасць, што спадарожнічае пачатку твору, і вымушае чарговым разам згадаць пэўную пагарду інтэлігентаў-патрыётаў (кім зъўляецца галоўны герой апавяданьня) да НЕ інтэлігентаў-патрыётаў, якая прабіваецца шмат дзе ў мастацкіх творах ды публіцыстыцы, і мае шэраг як істотных, так і ня надта падставаў (кшталту магчымасці задаволіць уласнае самалюбства, прыніжаючы іншых), і зъяўляецца ня надта спрыяльнай для развязання як грамадства, так і літаратуры.

Датычна апошняй трэба найперш адзначыць наяўнасць вялікай колькасці стандартных герояў – абмежаваных, бухіх і малапрырабных – абсолютна нецікавых у мастацкім сэнсе, якія накідаўца аўтарамі часта праз няздатнасць ці нежаданьне разгледзець героя глыбей ды кепскае веданье гэтага сацыяльнага тыпу і “праходзяць” з твору ў твор у пэўнай ступені карыстаючыся існуючай патрыятычна-інтэлектуальнай пагардай. Здаецца, шмат хто з незалежніцкіх аўтараў часам забываеца на тое, што дэмакратызм – гэта ня толькі прага да правоў і свабодаў, але, найперш, гуманізм, абавязковая павага да кожнай больш-менш законапаслухмянай асобы, што складае Богам дадзены народ... Магчыма, праз сацыялістычную загартоўку гэтай павагі да “звычайнага чалавека” ў старэйшых пісьменнікаў нават больны, чым у маладых незалежніцкіх аўтараў. Тым больш, што гуманізм, як абавязковы складнік дэмакратычнасці, – рыса, цалкам супрацьлеглая мізантрапіі.

Наўрад ці тут варта абурацца на сыпецыфіку творчасці пэўных пісьменнікаў, бо, зрэшты, аўтараў-мізантрапаў хапала ѹ да Альгерда Бахарэвіча (“Пад цяжарам парокаў, жыцьцёвага зла ідэйна не загартаваны мастак можа лёгка сасылізнуць у цынізм, абыякавасць і нават мізантрапію,” – перасыцерагаў нават Салтыкоў-Шчадрын). Натуральна, пачынаючым аўтарам проста ѹ прыемна пераймаць маласпагадлівую іранічнасць, але больш істотным за гэта, наследуючы тон Людмілы Сіньковай (“Наша літаратурная сітуацыя сёньня – парадаксальная. І парадокс гэты этычны: ёрніцтва і цынізм, экзістэнцыйны тупік постмадэрнісцкай эпохі дысаніруюць з патрэбамі нацыі,” – зазначала крытык яшчэ ў 1995 г.) зъяўляецца запатрабаванасць мізантрапічных твораў у асяроддзі, што адстойвае дэмакратычныя ідэі. Што ўскосна выяўляе, як слаба пакуль прыняўся *eўрапейскі* гуманізм у патрыятычнай грамадзе – бо малацікаўнае, абыякавае, часам агрэсіўнае стаўленье да ўсіх, апроч лічаных сяброў і сваёй тусоўкі – рыса постсавецкай, пераходнай эпохі, вартая пераадолення...

Праўда, *eўрапейская* – азначэнне выключна суб'ектыўнае. З аднаго боку прынята лічыць, што менавіта постмадэрновасць беларускай літаратуры ўздымае яе да *eўрапейскага* канцэксту. Але пры бяспрэчнай павазе да філософіі постма-

дэрнізму, трэба адзначыць, што далёка ня кожны ёўрапеец пачуваецца жыхаром эпохі “вечнага нічога”: у Еўропе па-ранейшаму значнымі зьяўляеца ролі хрысьціянства, памкненыне да дабрабыту й суладдзя, нейкай гарманічнасці ў жыцьці і самім сабе. З іншага боку, стаўленыне да Еўропы як да зямнога раю – што выяўляеца ў пальмовых артыкулах і жоўта-зоркавых налепках – натуральна, ёсьць вынікам празьмернае ідэалізацыі, памкнення стварыць неабходны дзеля змаганьня *mif*, у які мала хто схільны верыць. Пра тое ж, што такое сапраўдная Еўропа – выспа камфорту, дэмакратызму і ўсеагульнай задаволенасці, альбо грамадства, дзе суб'ект ёсьць шрубкай сацыяльнага механізму і цалкам пазбаўлены магчымасці ўплываць на сістэму, як сцвярджжаючы філосафы-постмадэрністы – мае ўяленыне зусім няшмат беларусаў. Бо, “паводле звестак, прыведзеных дэпутаткай Эўрапарлямэнту Лаймай Андрыкіене, толькі 26% беларусаў былі ў краінах ЭЗ” (“ARCHE” № 12, 2008), з чаго натуральна вынікае кепскае веданыне сапраўднага ладу жыцьця, побыту і поглядаў жыхароў Еўропы, дарэчы вельмі рознай у залежнасці ад назвы краіны і рэгіёну.

Здаецца, праблема кепскай абазнанасці ў *еўрапейскасці* мае галоўным чынам сацыяльнае значэнне – але ў маладой беларускай літаратуре, найперш брутальнай, чым постмадэрновай, вельмі востра адчуваецца адсутнасць твораў кшталту “Віно з дзымухаўцоў” Р. Бродбераў ці “Забіць перасьменіка” Х. Лі. Пісьменынкі амерыканскія, але, зыходзячы з суб'ектыўнага досьведу, менавіта так, ціхамірна і добразыгчліва, дзелячыся цікавай уласнай філасофіяй, жыве значная частка сярэдніх еўрапейцаў – сярэдніх паводле ўзросту, адкуцы і культурных запатрабаваньняў, з стандартным ладам жыцьця: дамок па-за горадам, праца, сям'я, два-тры разумныя ці, прынамсі, няшкодныя захапленыні... Можна з улётненасцю сцвярджжаць, што прачытаўшы 10-15 старонак твору накішталт “Цэзар будзе жыць” Паўла Гаспадыніча, сярэдні еўрапеец раздражнёна адкладзе книгу і больш да яе ня звернеца, нягледзячы на ўсе сутуччы, метафары ды адмысловасць формы...

Бо Еўропа чытае раманы, дэтэктывы, напраўду філасофскія рэчы ці, у якасці гістарычнага, – “Вайну і мір”. У колькасных судносінах аматараў брутальшчыны там, бадай, ня больш, чымся ў нас – пры тым, што чытаюць на заходзе, вядома, сур’ёзней: ці ня ў кожным гіпермаркете ававязкова ёсьць кніжны аддзел, памерам з залу Акадэмкнігі і добрым асартыментам... З крытычным уздыхам да раману ў фантазіях Гаспадыніча можна далучыць і “Дэталь №21” Вольгі Гапеевай, што гучала ў першай “Начной чытанцы”, съследам за старэйшымі крытыкамі падумаўшы, наколькі прасыцей было б сучасным жанчынам, калі б яны памяталі пра галоўнае прызначэнне як саміх сябе, так і сваіх смочак... Штосыці падобнае прыходзіць у галаву і ў час чытаньня апавяданьня Адама Глобуса з “Паветранага шару” – твору, за які заходнія феміністкі весела задушылі б аўтара ўлюблёнімі Я-героем *съвежымі прасыцірадламі*. Праўда, мужчынам-творцам крытыкі ўжо неяк не наважваюцца нагадваць пра банальныя ававязкі “дома, сына і дрэва”, хаяць часам гэта і варта... Тут нат чуюцца ўздыхі сярэдняга еўрапейца над “Цэзарам”, які “будзе жыць”: маўляў, як пры гэткім жыцьці магчыма выхаваць наступнае пакаленьне, як магчыма сапраўды плённа працаваць – на ніве хоць фермерскіе гаспадаркі, хоць літаратуры, хоць нацыянальнага адраджэння?..

Панятак *нацыянальнага* – наогул, і ў літаратуры ў прыватнасці, – нібыта найменш патрабуе ўдакладнення. Прыйкладам, у паэзіі – адна справа інтymная лірыка, дзе, заблытваючыся ў балочасцях і флёру самапараўнаньняў, з гарачай усьцешанасцю чуеш пра роднае “зерне на муку” і жыта, што “ўваходзіць у раку” (Валерый Кустава, “Мой філосаф”; “Начная чытанка 1”)... Іншая справа – лірыка грамадзянская, якая мэтанакіравана павінна распальваць агмень любові да Радзімы ў беларускіх сэрцах. Падаецца, што на адзін твор інтymнай лірыкі прыходзіцца паўтара патрыятычныя – і, паводле некаторых меркаваньняў, ме-

навіта нявырашанасыць нацыянальнага пытаньня адыгрывае ратавальную ролю, не даючы беларускай літаратуры зваліца сълемадам за старэйшай сястрой у прорву амаральнасці, бездуху́насці й парнаграфіі...

Адзінае сумнае – што ў вершах пра родны край па-ранейшаму зашмат адухаўленыяў, абагульненныя ды абстрагаваныя, якія здаўна фармуюць надта рамантычнае і паэтычнае стаўленыне да таго ж нацпытаńня, значна замінаючы ягонаму вырашэнню. Бясконца адухаўляеца Мова – гэткая закатаваная князёўна шчырых патрыётаў, якую трэба любымі сродкамі выратаваць і зноў зрабіць пачэснаю ўладаркай, – за чым мы захоплена забываемся на тое, што мовай ёсьць найперш адначаснае варушэнне языком розных жыхароў краіны з мэтай штосьці адно-аднаму перадаць, і гэтаму сукупнаму стварэнню гукаў наўрад ці моцна каріцца стаць больш зацвярдзелым ці дзекаючым... Крыху радзей, чым Мова, з замілаванынем згадваеца родная зямля – тая самая зямля, якую гарадскія матулі заклапочана абтрэсваюць з нагавічак сваіх дзетак (а колькасць вясковага насельніцтва складае адно 26% усіх жыхароў Беларусі), пры гэтым пераконваючы дзяцей хадзіць толькі па тратуарах, бо на зямлі сабачкі й коцкі шкодзяць.

Скептычна ўспрымаюцца і апеляваныні да гэткай зборнай існасці, як народ: маўляў, дзеля народу мы павінныя тое і тое; вой, бедны народ, прачынайся; аб народзе ўсе мае думкі й да т. п. – тут рэалістычнасці аўтарам мог бы дадаць непасрэдны патрыятычны зварт да асобнага прадстаўніка народу, кшталту будаўніка, менеджэркі ці прадавачкі ў якім-небудзь гандлёвым салоне. Значная частка народу зусім ня прагне нацыянальна адраджацца, хтосьці й так жыве даволі культурна і інтэлектуальна, не цікавячыся этинастроямі ды палітыкай – нібыта нацыянальнае адраджэнне патрэбнае ня цалкам народу, а выключна тым самым съядомым, што ўтвараюць добра калі дзесяць яго адсоткаў...

Наступны адцягнены вобраз – гэта Маці-Радзіма, метафарычна скандэнсаваная ў сівую кабету за калаўротам, што сядзіць з лучынай ля вакна, за якім бялее засынжаны лес, і дзеля якой варта хутчэй прысыпешыць вясну. Любоў да Радзімы – аўектыўнае чалавече пачуцьцё, абумоўленае цэлым комплексам асацыяцыяў, але сумаваць па Радзіме, трывыдні адпачываючы за мяжой, мае права і той беларус, што не захапляеца народнымі съпевамі. Калі ў нашай краіне лічыцца, што патрыёт павінен ведаць гісторыю-культуру і размаўляць па-беларуску, то ў Італіі ці Францыі, дзе пытаньне самаідэнтыфікацыі даўно вырашанае, думкі на гэты конт больш разнастайныя. Сапраўды, што карыснай для Радзімы: дасьледваць дыярышы XVII ст. ці разводзіць пчолаў, прадаючы мёд? Рэпрэзентаваць свой край на Басовішчы/Еўрабачаныні албо вырасыцца чацвёрта съядомых дзетак заместа двух? Змагацца за родную мову ці кожны раз прабіваць квіткі ў атобусе, паважаючы Мінсктранс і дбаючы аб справядлівасці?..

Натуральна, адказ на гэтыя пытаньні кожны абірае сугучна сабе: немагчыма ж выдаць “Катэхіс для патрыётаў” пад рэдакцыяй Маці-Радзімы. У ейнае імя можна ўсё жыцьцё нястомні працаваць, можна сядзець у астрогах, быць проста сумленным чалавекам, можна выхоўваць дзяцей, спрачацца з кожным мінаком ці ўвогуле нічога не рабіць і толькі распавядаць пра вялікую сваю любоў – для Радзімы, той самай кабеты з ілюстрацыі, гэта будзе цалкам роўнаістотна. Рэлігія, любоў да справядлівасці ці прыроды вымагае больш пэўных, рэгламентаваных дзеяніньняў і якасцяў, чым яна.

...Магчыма, гэткі тон надта зъедлівы – але канкрэтныя высокія паняткаў можа стаць падставай для больш канструктыўных развагаў, ланцужок якіх перасягне звязкі ўзровені асэнсаваныя нацыянальных проблемаў у беларускай паэзіі. Узровень, аднолькавы напрацягу стагоддзя і вызначаны полем дзеяніяў съяўтарных образаў мовы, зямлі, народу й Радзімы... Праўда, больш чым паэзія ўражваюць тэксты незалежніцкіх песняў, дзе сыягі-рамонкі-каты й сынягі-ўзгоркі-краты гу-

чаць надта ўжо надакучліва... Крыху менш лозунгавасыць ды пафаснасасыць чапляе ў прозе. І чытаючы, прыкладам, “Аўтобус колеру бэз” Ігара Сідарука, разумееш, што сапраўды патрэбным у сферы нацыяналістычнага зьяўляеца зварот да не зацягнаных праблемаў ці метафарычнае асэнсаваныне іх з новага боку...

Карацей, ёсьць пра што паразважаць адносна трох галоўных кітоў нашага часу – вышэйзгаданых нацыяналістычнасасыці, дэмакратызму і ёўрапейскасасыці. Але як пасыля сацрэалізму непазыбежнай была хвала “чарнухі”, так і цяпер, здаецца, бярэ пачатак тэндэнцыя да больш жыцьцесцьвяджальнай і “станоўчай” літаратуры. Таму ня менш істотным за крытыку і агульныя роздумы можна лічыць разгляд твораў, дзе гэтая тэндэнцыя пачынае прабівацца і дзе нашым кітам – воля вольная...

II

“Лісты зь лесу” Паўла Севярынца ёсьць, бадай, той кнігай, да якой варта звязацца ў кантэксьце папярэдніх развагаў. Аднак само выданыне акрэсленае аўтарам як літаратурна-публіцыстычнае. Сапраўды, праз друкаваныне “Лістоў зь лесу” у “Нашай Ніве”, праз адчувальнае памкненыне аўтара да аб'ектыўнага адлюстравання рэчаінасасыц разумееш, што кніга амаль не аплесеная мастацкім вымыслам. Якія ж падставы маюцца для таго, каб без дакораў сумленыня разгледзець выданыне ў літаратурна-мастацкім часопісе?

Па-першае, варта адзначыць, што пры бяспрэчнай публіцыстычнасасыці некаторых “лістоў”, большасыць з іх нагадвае то нарыс, то казаныне, то прыпавесыць, то эсэ. Агульная ж назва арыентуе чытача на эпістальянны жанр, які найменш абліскоўвае аўтара і, як вядома, нярэдка выкарыстоўваўся прызнанымі пісьменьнікамі як зручная форма мастацкага твору...

Па-другое, вызначальнай зьяўляеца скіраванасасыць аўтара да таго, каб ад пачатку бачыць у Малым Сітне не выпадковую вёсачку, дзе выпала адбываць “хімію”, а “своеасаблівы фокус траціны тэртыорыі Беларусі. У шырэйшым сэнсе – уласабленыне глухое аддаленае ад гораду беларускае вёскі, галоўнай базы лукашэнкавага электарату й адначасова мацерыка беларускай мовы ды традыцыі”. Сапраўды, Малое Сітна, выяўленае аўтарам з праніклівасыцю й рознабаковасыцю, цалкам можа здацца створаным паводле лепшых традыцыяў крытычнага рэалізму. Адно што выявіць рысы пераемнасасыц між “Лістамі зь лесу” і “вясковымі” творамі сярэдзіны мінулага стагоддзя даволі складана. Значна больш цягне парунаць кнігу Паўла Севярынца з “Успамінамі” Франца Савіча ці вандроўкамі Уладзіслава Сыракомлі – найперш дзякуючы вялікай колькасасыці патрыятычна-хрысьціянскіх роздумаў. Ёсьць у Севярынцевых творах і эмацыйнасасыц, рэлігійная натхнёнасасыц Савіча, спагада да месыцічаў, факталацічная аргументаванасасыц, уласцівія Сыракомлю. Плюс відавочны гуманізм ды дэмакратызм. Што яшчэ яднае вязня Малога Сітна са згаданымі аўтарамі беларускай літаратуры 19 ст., дык гэта аптымізм і цвёрдая надзея на зьмены, заўсёды ўласцівія шчыраму верніку, – рысы, якіх моцна бракуе сёньняшній літаратуры і публіцыстыцы і якія канкрэтна ўласабляюцца ў сацыяльных, эканамічных і палітычных прапановах аўтара. “Лісты...” – кніга ня толькі для партыйных сяброў ці аднадумцаў-адраджэнцаў. Яны адрасаваныя кожнаму, хто бачыць праблемы сучаснасасыц і гатовы да іх вырашэння, а ня толькі стала наракае...

Пераходзячы ж бліжэй да зъместу, трэба зазначыць, што кніга складаецца з некалькіх дзясяткаў “лістоў”, кожны з якіх у асноўным прысьвечаны пэўнай мясцовай ці агульнанацыянальнай праблеме. “Сёньняшня ж Беларусь – адно вялікае Малое Сітна. Зыняверанае, занядбанае, загрузлае ў траху й падпарадкаванае работству. Сеяць і вырошчваць нацыю на такой ніве надта цяжка,” – змрочна

канстатуе ў адным з твораў Севярынца, і робіцца зразумелым: мястэчка, у якое ён трапіў, далёка ня з лепшых, і стаўленыне аўтара да рэчаіснасці досыць крытычнае. Але, паводле агульнага настрою, лісты ўсё адно бадзёрыя й абнадзеявальныя, што ў значнай ступені дасягаецца праз удалую будову твораў. Звычайна тэксты распачынаюцца сумнымі замалёкамі з жыцця ѹ гісторыі Малога Сітна, пасля якіх чытак (незалежна ад палітычных прыхільнасцяў) трапляе ў няўтульную разгубленасць, роднасную ўражанням ад апавяданьняў Чэхава, і ўсьцешана чытае далей пра тое, як Севярынец выкryвае карані сучасных заганаў ці апісвае магчымыя заходы па зъмене сітуацыі. Вельмі лагічна, пад поўную згоду чытака, лісты сканчваюцца заклікамі аб неабходнасці перамогі і нацыянальнага абуджэння, без якіх, як ні спрабуй, так і не атрымаеца вырашыць шэраг абсурдных беларускіх праблемаў. Прычым праз усьведамленыне неабходнасці зъменаў цалкам прымальным робіцца і часам рэзкі тон аўтара, і ягоны выкryвальніцкі пафас, і звышпалітызаванасць некаторых тэкстаў.

Натуральная, жыццесцьвярджальнасць “Лістоў зь лесу” абумоўленая ня толькі ўдалай кампазіцыяй, але й спагадлівым, цікаўным стаўленынем да іншых “хімікаў” і жыхароў вёскі – без прадузятасці ды пагарды, са здатнасцю заўважыць станоўчае (прычым шчыра ўсьцешана), гэтаксама як абурыцца на заганы (найперш менавіта на заганы, а не на іх носьбітаў). Тут бадай вартага дэталёва спыніцца на лісьце “Сабаче шчасыце”, найболыш яскравым у гэтым сэнсе. Напачатку аўтар распавядае пра дварняжку, што ашчанілася ля сіценскага інтэрнату – адкуль спачувальнае, нат замілаванае стаўленыне да яе вяскоўцаў, – далей згадвае непасрэдна “сабаче шчасыце” – ямы адкідаў, з якіх харчуюцца зграй “дзікіх сабакаў Сітна”, што жывуць у мястэчку ня горш за людзей (апеляваныні да трансцэндэнтных тэкстаў і фактаў у “Лістах...” – зъява частотная). “Глядзіш на такую рэдкую ў гэтых краёх чалавечую ласку, пышчоту, цікую радасць, – разважае аўтар ля сабачай сям’і, – і згадваеш, што вось гэты вясковец, які, пацмокваючы, падкладае Мільдзе костку, нядаўна выгнаў на вуліцу сужыцельку зь дзіцём; кабеціна, у якой аж вочы сьвеціцца калі тых шчанюкоў, пазбаўленая бацькоўскіх правоў за хранічны альлагалізм; а мужык, што пачэсвае дварняжку за вухам, адбывае “хімію” за нявыплату аліментаў. І ўсё-такі: гэта любоў...” Натуральная, камусыці з вяскоўцаў, што частавалі Мільду, магло б і заскрэбсыці ў душы – так моцна, каб штосыці зъмяніць ва ўласным жыцці. Але, калі Севярынец пра гэтае не распавёў, значыць наўрад ці яно й здарылася. І ўсё адно аўтар не працягвае змрочныя роздумы, не абвінавачвае чарговым разам мясцовы люд у слабасцях ды нямогласці, а ставіць кропку менавіта на “усё-такі”. І такая вось здолънасць дараўаць чалавеку ягоныя хібы, каб заўважыць у пратітай, зънявеченай душы боскае зерне, боскую съязнінку, і ёсць найвышэйшай прайавай хрысьціянскага гуманізму, якім скроўзь прасякнуты творы Севярынца...

Працягваючы свае роздумы, аўтар з сумам-спадзіваннем згадвае, як “і загадчыца сельпо, у якой закупаў цукеркі... і супрацоўніца дзіцячага садка, і настаўніца ў школе, якім адносіў ласункі з просьбай раздаць на Раство “ад евангельскіх хрысьціяну”, і бацькі на елцы – апускалі вочы”, і сканчае ліст надзей – “што беларусы адчуоць любоў Божую, любоў да блізкага свайго, да братоў – і большых, і меншых...”, дарэчы трапна злучаючы ў адной з заключных фразаў усе ніткі сваіх міні-сюжэтаў. А звяртаючыся зноў да назвы, разумееш, што пад “сабачым шчасыцем” Севярынец меў на ўвазе ня толькі матчыну радасць Мільды і раскошу зъдзічэлых сабакаў, але й чалавечую задаволенасць – ад мясцовых “прынцэс” ці разбаўленага шклоачышчальnika “Максімка” – шчасыце, пры сабачым жыцці таксама паганае.

Назвы “лістоў”, наогул, заўсёды ўдалыя і, пераважна, шматсэнсоўныя. Так, нарыйс-эс “Рыба ў чалавечы рост” Севярынец распачынае пераказам рыбацкіх

баек: “Дзесьці агромністага шчупака секлі на кавалкі, бо не пасілелі съцягнуць цалкам, дзесьці й гатавалі ля вады, на вогнішчы, дзесьці трымфальна несьлі праз усю вёску... І столькі жарсыці, столькі моцы й імпэту ў тых аповедах, так загараюцца вочы, такая хватка ў рухах рук, такая сакавітая, смачная мова бруць і віруе – што пазнаеш, пазнаеш беларуса!” – захапляеца аўтар, а пасля, праз вядомую евангельскую цытату (“Хадземце за Мною – і Я зраблю вас лаўцамі чалавекаў”) звязвртаеца да сімвалічнага сэнсу рыбацкай справы, з спадзяваньнем, што тутэйшы люд зрэшты “зъяўіць съвету сілу веры й волі... і будуць яны (то бок, мы як народ. – А.Л.), бы вучні Хрыста, лаўцамі людзей. Звычайных людзей у чалавечы рост – такіх самых беларусаў, расейцаў, украінцаў, эўрапейцаў”. Тут, звязвртаючыся да ідэі магчымасыці духоўнага адраджэння Еўропы праз патэнцыял беларускай культуры і традыцыяў, аўтар раптам пазбаўляе назуву тэкста – аматарскую гіпербалу – ейнага пераноснага сэнсу, і яна адно што арыгінальна выяўляе галоўную тэму ліста, якая, як заўсёды, раскрываеца спачатку на жыццёвым узроўні, а пасля на больш абагуленым, аналітычным, філасофскім.

Звычайна некалькі словаў, вынесеных у назуву ліста, робяцца своеасаблівым стрыжнем тэкста і “раскручваюцца” аўтарам у сваіх прымых і пераносных значэннях, часам аб'ядноўваючы абсолютна няроднісныя праявы. Прыкладам, у лісьце з трывіяльнай назвай “Кіслая глеба” напачатку размова ідзе сапраўды пра агранамічныя якасці маласіценскай глебы, пасля пад “кіслым” азначэннем паўстаюць міны “дзяячоў”, чые “ўздыхі й нараканыні на глебу чуюцца ў нас рэгулярна: гэтым звычайна апраўдаюць нежаданьне ды няўменьне працаўца – што на зямлі, што з грамадствам”. Эткім чынам, перайшоўшы ад глебы да больш шырокага панятку зямлі, аўтар згадвае і ніву, дакладней, Нашу Ніву, якую “100 гадоў таму пачала ўрабляць купка гэтах самых, як і мы, беларусаў, перасліўшы ўнутраны стогн з прычыны несалодкае ды нятлустае глебы” (цытата крыху перафразавана. – А.Л.). Вельмі часта аўтар пераходзіць ад адной ідэі да другой менавіта вобразна-асацыятыўным, а не лагічным шляхам, ня лічачы абавязковым лінейнае разгортваньне думкі. Дзяячуцы шырокаму ахопу розных тэмаў і зъяваў, шмат якія лісты падаюцца на дзвіа ёмістымі, канцэнтраванымі – як выключна эклектычнае “Адкрыццё шляхіцца Завальні”, дзе герой Баршчэўскага, яшчэ па задуме галоўнага аўтара метафорычныя, знаходзяць адпаведнікаў сабе і ў нашым часе.

Пры tym, што ў “Лістах зь лесу” ёсьць і проста-артыкулы, прачытаўшы книгу бяспрэчна ўпэўніваецца ў немалых літаратурных здольнасцях Паўла Севярынца. Можна цьвёрда спадзявацца, што раман, над якім, паводле навінаў, цяпер працуе аўтар “лістоў” будзе істотнай і адметнай зъявай у сучаснай беларускай літаратуре. Праўда, цікава, як у Севярынца-пісьменніка атрымаеца пераадолець, “пераліць” у погляды і лёсі герояў сваю палымянную публістычнасць, пэўную катэгарычнасць, схільнасць да пераконванья й павучання чытача.

Бяспрэчна ж, своеасаблівым і унікальным – як у “Лістах зь лесу”, так, пэўна, і ў будучым рамане, – варта лічыць зварот да рэлігійнай тэмы, ня новай для беларускай пазіі і пратэстанцкіх бібліятыкаў, але амаль ня ўзынятай у мастацкай прозе – і сучаснай, і класічнай... Сапраўды, уздым духоўнасці не адбудзеца бяз зъмены грамадскага стаўлення да рэлігіі – таму разважаецца пра веру й Бога, адкінуўшы савецкі дый сучасны скептыцызм вельмі патрэбна. Чытаючы “Лісты зь лесу” пагаджаешся, што рэлігія – значна больш усеабдымная, магутная і натхняльная сістэма, чым любая ідэалогія. Але адначасна разумееш: калі ўлада ў здатная ўзыняць узровень духоўнасці й рэлігійнасці агулам па краіне, то вось вера – пачуцьцё выключна асаўствае, індукаваецца якое маюць падзеі індывідуальныя, а не дзяржарыентаваныне...

Разам з хрысьціянскасцю малапрывабныя маласіценскія рэаліі асьвятляюцца шчырым патрыятызмам ды дэмакратычнасцю, развязцю якіх так імкнуща спрыяць недзяржаўныя СМІ. Еўрапейскасці – ці, дакладней, заклікаў да яе, плюс запаміナルных парадканаўня ў Еўропай – у кнізе таксама даволі, можа й нават зашмат. Но ўесь час звязаныя ўвагу на дабрабыт і ўпрадкаванасць заходніх краінаў, аўтар адно съціла нагадвае пра наяўнасць і ў Малым Сітне забясьпечаных, пасыпаховых сем'яў, не аналізуячы іх съветапогляду, стаўлення да працы, падставаў герайчнага супрацьстаяння агульнай брутальшчыне. А браць прыклад з вартых беларускіх віскоўцаў, напэўна, прасыцей, чым з амерыканскіх фермераў... Праўда, нельга казаць, што пісьменык адно глядзіць у Еўропу, бачачы вакол толькі змрочнае: ёсьць у кнізе і гаспадарлівы Робэрт Багарад, і спрытная майстрыца Віктрыя Віктораўна. Але адзначаючы здольнасць аўтара ствараць, ці, дакладней, апісваць станоўчыя тыпы, адчуваеш, як бракуе падобных вобразаў літаратуры і публіцыстыцы, і міжволі хочаш яшчэ...

Развязваючы ці аспрэчваючы некаторыя думкі Паўла Севярынца, кнізе ў якасці адзнакі ставіш такі вялікі клічнік. Разам з адмысловасцю стыля, цікавасцю падзеяў і аўтаравых развагаў падстава для гэтага – якраз тое, што "Лісты з лесу" дзейнічаюць як моцны інтэлектуальны стымулятар. Можна ўжываць невялікімі дозамі, па дзве-тры часткі на дзень. Калі ж паспрабаваць у адзін захоп траціну выдання, то эканамічна-палітычна-сацыяльныя праекты пачнунць ого-го як актыўна спараджацца і ва ўласнай галаве – на карысць як сабе, так, магчыма, й крыху свайму грамадству...

Падсумоўваючы і аб'ядноўваючы, трэба зазначыць відавочнае і даволі звыклое. То бок, па-рознаму пішуць сёньняшнія аўтары, але калі ў большасці выпадкаў можна казаць аб неадпаведнасці ідэяў і настрою незалежніцкіх твораў ідэям і настроем тых каналаў, праз якія яны трапляюць да чытатача, то ёсьць і творы, што будуць у гэтым сэнсе амаль узорнымі. Але сутнасць папярэдніх развагаў, дый наогул літаратурнай крытыкі, ня ў тым каб неадэкватна крычаць, што пісаць па-добраю й пра добрае – добра, а пра кепскае – кепска, і друкаваць кепскае таксама нядобра... І, канешне, ня ў тым, каб наважыцца перавучваць творцаў, ставячы немагчымую мэту зъмяніць іх съветапогляд і прыярытэты ў адлюстраваныні рэчаінасці. Прывізначэнныя крытыкі, хутчэй, – выяўляюць "дзе густа, а дзе пуста" і аналізаваць прыклады пасыпаховага звароту да непапулярных (але актуальных!) ідэяў і тэмаў, з спадзяваннем падштурхнуць да падобных спробаў тых, каму гэта блізка. Па магчымасці структурызуючы свае думкі і падводзячы іх пад разгляд пэўных паняткаў...

Антось Лазавік

... літаратура жывіцца ўласнымі падзеямі,
і адна з іх у тым, што вось зараз,
у гэтую самую хвіліну Але́с Няўесь
на сваёй кухні разгортвае сьвежы нумар газеты,
здабывае з яго сьвежы факт...

Пісторыі ў газетнай абгортцы

У тэкстах прасторы Беларусі зъявіўся аўтар, які паднісвае свае вершаваныя тэксты рыфмаваным іменем “Але́с Няўесь”.

Прадуктыўнасць аўтара фенаменальная. За кароткі час ён абвесціў пра сябе дэзвіома кнігамі, публікацыямі ў “Свободных новостях” (па два тэксты на нумар), асвоіў і віртуальную прастору. Усюдынасць, нястомнасць і сацыяльная неабыякавасць Няўесі дазваляюць разглядаць яго літаратурнае існаваньне як зъяву, якая патрабуе крытычнай ідэнтыфікацыі.

Сказавая манера пісьма, арэол загадкавасці вакол імені, бурлескова-гратэскавае бачаньне і амаль неадменны ямб, якім карыстаецца Няўесь, дазваляюць распачаць ягоны літаратурны радавод ад паэмаў XIX стагоддзя “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”.

Адна з галінаў на гэтым дрэве – “Сказ пра Лысую гару”, аўтар якой, Вядзьмак Лысагорскі, сёньня легітymізаваўся ў асобе Ніла Гілевіча.

Ад гэтай галінкі адышлі шматлікія “сказы” канца мінулага стагоддзя; іх невядомых аўтараў што болей

распальвала палітычна злосыць, у той час як іх паэтычнае майстэрства што болей марнела і чэзла. Паэтычнае тэхніка Алеся Няўвеся на некалькі парадакаў вышэй.

Ён абраў свой неадмennы жанр, які вызначаў як вершаваны фельетон. І гэтым памясыціў сваю творчую асобу ў малаасвоены жанравы цалік, які размяшчаецца недзе на мяжы паэзіі ды журналістыкі.

“Я-герой” Алеся Няўвеся – вялікі аматар газетаў, як, між іншым, і аўтар “Тараса на Парнасе”. Толькі чытае ён ня “Северную пчелу”, а сучасную прэсу, пераважна недзяяржаўную. Прынамсі, менавіта яна натхніе яго на стварэнне вершаваных фельетонаў.

“Раніца пачынаецца з газеты” – пэўна, гэта непрапісаное правіла, якім кіруеца Алеся Няўвеся. Ягоная літаратурная “кухня” можа й пачынаецца на кухні, з філіжанкі кавы і сувязага нумару “Свободных новостей”, “Комсомольскай правды”, “Труда”, “БелГазеты” або якой іншай.

У газеце фельетаніст знаходзіць факт. Неабавязкова съмешны. Неабавязкова такі ўжо заганны. Але съвежы і зараджаны калівам жыцьцёвага абсурду.

Здарэньне ў моргу. Два нябожчыкі, адзін з якіх пенсіянер, а другі былы кіраунік прадпрыемства, былі дужа падобныя, і сваякі іх пераблыталі. У апошні момент нябожчыкаў распазналі па іх зубах, і памылка выправілася.

Алеся Няўвесь прыглядаецца да факта і ў ім прыхаваную будучую гісторыю, і ён здабывае яе так, як скульптар здабывае скульптуру з глыбы пясчаніка. Факт, што ператвараецца ў эпіграф да вершаванага фельетона, які пачнеца так:



Жыў-быў на съвеце генерал.
Не мулілі пагоны.
І ўсё як сълед:
Пасады шал
І дабрабыт ягоны.

Генерал робіцца ахвярай інфаркту, які не глядзіць на званыні і пагоны. Далей адбываецца тое, што нагадвае верш М. Багдановіча “Дзье съмерці”:

А ў гэты час
Іван памёр,
Што для бамжа – ня хітра.
Калісь курыў ён “Беламор”,
Ды і затым – бяз фільтра.
Ня піў трохзорачны каньянк,
Адзін напой –
“Чарніла”.
Жыцьцё заганнае няўзнак
Зваліла
У магілу.

Над труной Івана грыміць трайны салют, а генерала хаваюць наводшыбе, закінутага ўсімі.

Што памянялася ў гісторыі? Кіраунік атрымаў генеральскія пагоны, пенсіянер паніжаны да званыні бамжа, алагічнае даведзена да свайго лагічнага



завяршэння, а нонсенс часу перарос у маленькую філасофію часу, сутнасць якой перагукаецца з евангельскім выказваньнем: “Першыя стануць апошнімі, а апошнія першымі”.

Узор святое прастаты...
 I я адзначыць мушу:
 Хто б ты ні быў –
 У съвеце тым
 Нароўні нашы души.
 Нябожчык хай прабачыць мне...
 Па чыну –
 Цэняць людзі...
 Ды ўсе падобныя ў труне.
 I души Бог асудзішь...

Факт, гісторыя і мараль “а ля Крапіва” – вось і ўсе складнікі жорсткай і празрытай, бы шкло, жанравай формы, вынайдзенай Алесем Няўвесем. Аўтар нястомна напаўняе новым зъместам сваё начыньяне, а ці дбае пра тое, што рана або позна “стамляеца” кожны матэрыял і ў пэўны час можа даць расколіну?

Дык вось жа штука якраз у зъмесціве – чым і як напоўнена начыньяне.

Нястомнасць аўтара дзіўным чынам перадаеца і чытчу. Лёгкасць, з якой Няўвесь зарыфмоўвае думкі, падзеі і вобразы, фенаменальная, але мы ведаем кошт таму паэтычнаму майстэрству, якое вызначаюць формулавій “набіць руку”. Падставай гэтай уяўнай лёгкасці – нябачны нікому паэтычны аўтатрэнінг, праца над кожным радком і словам, патрабавальнасць да сябе.

Алесь Няўвесь асвоіў усе пласты беларускай мовы – старасьвetchыну, “тарашкевіцу”, “наркамаўку”, трасянку, сучасны слэнг. Ня грэбуть і вульгарызмамі, за што яго, часам і дарэчы, упікаюць у лістах чытчу. Варта было б напракнуньці і за памылкі друку, якіх магло быць і менш.

Сярод ягоных выштукаваных рыфмаў амаль ня знайдзеш дзеяслоўных. Гэтак пра чысьціню паэтычнае мовы дбалі хіба што гурманы з літаратурнага згуртаваньня “Узвышша”.

Згаданы вышэй ямб, які так любіць Алесь Няўвесь, трансфармаваўся ў адмысловы, уласцівы аднаму яму рытму. Гэты рытм падпарадкованы законам дыханьня, і калі й выклікае напачатку ў чытчу пэўныя цяжкасці, дык пазней успрымаеца з такой жа натуральнасцю, з якой мы дыхаем.

Разнастайны ў мове, Алесь Няўвесь разнастайны і ў сваіх гісторыях, показках, анекдотах, байках, сюжэты якіх бярэ з газетнай прасторы. Аўтар інтынктыўна адчувае, што стварэнніе кунсткамеры абсурду ня ёсьць яго канчатковай мэтай. Ягоныя гісторыі рознаўзроўневыя. Ды паўсюль чытчу падпільноўвае неспадзянка, парадаксальны паварот падзеі.

З “Камсамольскай правды” Алесь Няўвесь даведаўся, што ў Менску ладзяць школьнія эксперсіі ў выцьвярэльнік. У выхаваўчых антыалкагольных мэтах дзецям паказвалі сапраўдных п’яніцаў. Адзін толькі штрых – і гісторыя набывае гратэскава-парадаксальны працяг. Дзецы пазнаюць у кліентах выцьвярэльніка сваіх татаў і разбіраюць іх дахаты. Мараль: краіна ператвараеца ў цверазілаўку.

Імпульсіўны Алесь Няўвесь увогуле схільны да абагульнення і перабольшвання. Ведаючы гэтую свою звычку, ён апраўдаўца амаль што словамі Гогая:

Ня варта ганьбіць нам люстэрка,
 Калі крывая морда ў нас.

Але тут Няўвесь і Гогаль крышачку памыляюцца. Люстэрка сатыры заўжд-

ды было կрывое, паколькі яна не магла існаваць без такіх тропаў, як гратэск, шарж, карыкатура, гіпербала.

Прыродны сатырык, як і прыродны паэт менш за ўсё дбае пра тое, які троп і чаму трэба ўжыць. Гэта яму дыктуе жыцьцё, у нашым выпадку – кавалак жыцьця, загорнуты ў газетную паперу.

У менскім Верхнім горадзе, як паведамляе “Труд”, поруч з храмамі і манастырамі, зьбіраюца ўзвесы і грандыёзны гасцінічны комплекс разам з казіно, рэстарацыямі і падземным паркінгам. Святое месца зьбіраюца ператварыць у “злачнае”.

Давесыці жыцьцёвы абсурд да стану жыцьцёвага маразму паэту дапамагае класік. Максім Танк, з ягоным здаровым сялянскім успрыманьнем жыцьця, у вершы “Ave Maria” аднойчы пашкадаваў, што ў кляштарах марнуеца дзявочае хараство. Маўляў, тыя рукі маглі б жаць жыта, тыя ножкі танчыць на вясковым балі, тыя грудзі карміць дзіця... Паэт-прагматык як бы і не прадбачыў, што ў XXI стагоддзі аднекуль выпаўзуць маленькаі танкі і танкеткі, якія пачнуць прасаваць съвятыні, мараль і здаровы сэнс.

Бурлеска, пародыя, перыфраз, гратэск, паралель, алюзія усё гэта можна адшукаць у тэкстах Няўвеся. Але ён наўрад ці дбае пра тропы, ён увесль – у тэмэ. Троп для яго як бы рэзанатар, які ўзмацняе абсурд жыцьця.

Фельетаніст усепранікальны, ён залез нават у сейф да палкоўніка міліцыі (“Марш у каталажку!”). Гісторыя беларускай і сусьеветнай літаратуры ведае, што такое універсальная сатыра. Гэта калі аўтар не адстрэльвае асобныя хібіны жыцьця, а стварае татальну, гратэскава дэфармаваную карціну сьвету, як рабілі гэта Свіфт, Салтыкоў-Шчадрын, Мрый... Сатырык мае на тое права.

Натоўп бюракратаў, прайдзісветаў, хабарнікаў, п'янюгаў, гультаёў, ма-хляроў, дурняў таўчэцца ў створаным Няўвесем съвеце, уяўляючы даволі дэпрэсіўнае відовішча. Чытач мог бы выйсці з кніжак Няўвеся з настроем хоць вешайся, калі б ня...

Калі б ня іншыя персанажы – каханенькаі-родненкаі тутэйшыя, гэтыя Кандраты, Моці, Іваны, Сыцёпкі, Васілі, Мані, Просі, Марылі. А яшчэ баявыя бабка Наста і дзед Хвядот. Даверлівія, цікаўныя, у меру грэшныя беларусы. Зямныя і прадказальныя. А вакол іх вар’яцце глабалізаваны съвет.

І не такія ўжо і праставатыя яны, гэтыя Хведзі і Мані, бо рэпрэзентуюць народ, пра які аўтар выказваеца наступным чынам:

Народ наш
Толькі з выгляду прастак,
Абыдзе ён
Любяя пастановы...

Галоўны ж антыдэпрэсант у гэтым сатырызаваным съвеце – ягоны стваральнік, “я-герой”, які сам пра сябе кажа так:

Я – Алесь.
І зьвестак, пэўна, хопіць.
Ну, магу дадаць:
Люблю хаўрус.
Не дзядок.
Аднак ужо й ня хлопец.
Беспартыйны.
Шчыры беларус.
Я – Алесь,
Хто праўду-матку рэжа...

Самаіранічны, бы той барочны Іван Мялешка, “я-герой” сарамяжліва ківае: так, не анёл... Любіць і чарку, і жанчын не цураеца...

А больш за ёсё ён любіць “праўду-матку”. Абсурду жыцьця ён проціпаставіў здаровы сэнс. І ён шукае здаровага сэнсу паўсюль: у чыноўніцкіх кабінетах, у вёсцы і ў горадзе, у літаратуры, музыцы, кіно, спорце, модзе... “Шчыры беларус”, Няўвесь гарой стаіць за родную мову, таму што так яму падказвае яго здаровы сэнс.

Шмат чаго Няўвесь ня любіць і накідваецца на гэтае нелюбімае так, як журналіст накідваецца на смажаны факт.

Больш за ёсё Няўвесь ня любіць бяздумных выканаўцаў, пра якіх кажуць: “Навучы дурня Богу маліцца – ён сабе лоб разаб’е”.

Сёй-той з чытачоў папракнүў быў Няўвеся ў палітычнай аднабаковасці. І дарма. Ягоны гумар ня ведае палітычных загарадак, пра што съведчаць вершы “Хоць ёсьць суполка, ды мала толку”, “Наклейка”.

Ёсьць у праўдалюбстве Няўвеся штосьць ад маралі вясковага дзядзькі, гэтакага Лявона Гарошкі, адначасова мудрага і наіўнага, які, распальваючы люльку, пасміхаецца з усяго на съвеце. Здараецца, што “я-герой” шчыра косіць пад народнае, любіць, мякка кажучы, груба пажартаваць. Пачытайце “Помсту” – ну зусім не салонны гумар...

Раз-пораз Няўвесь і чытача свайго ставіць у паставу вясковага дзядзькі, якому трэба тлумачыць, што такое ПТВ і tet-a-tet.

Дык што ж ўсё-ткі выходзіць з-пад пяра Алеся Няўвеся: паэзія, вершаваная журналістыка, народная книга (чытанка для Лявона Гарошкі)? Усё разам, але перадусім ўсё ж сатыра. Сатырык – ён заўжды сатырык, гэтакі шчупак, створаны на тое, каб карась не драмаў. Наша літаратура засумавала па сапраўднай сатыры, якую ў свой час рэпрэзентавалі Крапіва, Мрый, Дзяркач, Родзевіч, Панчанка, Макаёнак. Як засумавала і па сюжэтнай паэзіі. Яна вяртаецца. Хаця ня трэба ўскладаць на гэтае вяртаныне жыцьцёвяя спадзяваныні, бо сотні і тысячи гадоў прысутнічаюць у літаратуры Эзоп і Арыстафан, Брант і С্বіфт, а ці павярнулі яны да лепшага гэтае ўпартасць чалавецтва?

Літаратура жывіцца ўласнымі падзеямі, і адна з іх у тым, што вось зараз, у гэту самую хвіліну Алесь Няўвесь на сваёй кухні разгортвае сувязы нумар газеты, здабывае з яго сувязы факт, падсмажвае – і вось ён, новасьпечаны фельетон, чарговы ў серыяле, ад якога чытач пакуль што не стаміўся.

I чую я голас...

Новыя выданьні на кніжных паліцах «Дзеяслова»

Барадулін Рыгор. Выпаў грук у грома з рук: Лапатушки, цвялілкі, бубнілкі, пацешкі – Мінск: “Радыёла-плюс”, 2009. – 190 с.: іл.
– 3500 ас.

У чароўным паэтычным съвеце Рыгора Барадуліна сонечна і гарэзьліва, займальная і пазнавальна, летуценна і радасна – і ад узынёсласьці, і ад гукапісання, і ад фантазіі, і ад звонкасыці рыфмаў. І ня толькі ад беларускіх: кніга для дзяцей складзена і з аўтарскіх перакладаў з літоўскай, латышскай, эстонскай, польскай, малдоўскай, грузінскай, армянскай, азербайджанскай, казахскай і таджыцкай моў.

Словам, выдатная антalogія дзіцячай паэзіі.



Вайцяшонак Марыя. Серпень. Мінск: Логвінаў”, 2009. – 96 с.
– Наклад 300 ас. (Кнігарня “Наша ніва”.)

Найбольш арганічная кніга паэзіі году. Арганічная зъместам, задумай, пафасам, настроем, гукапісам: бо напісаная за адзін руплівы месяц серпень – у адным месцы, у адзін час. Маланкі, гром, ранішняя песні, лясныя травы і вясковыя мужчыны, салавей у садзе, фіранка на вакне, стук яблыка аў зямлю і дарагія ўспаміны. Успаміны колішняга празаіка, спакушанага жыццёвай паэзіяй.



Вольскі Артур. Выишаў зайчык пагуляць:Вершы, загадкі. – Мінск: “Радыёла-плюс”, 2009. – 190 с.: іл. – 3500 ас.

Найлепшае за доўгія гады выбранае дзіцячага паэта, у якім ня цесна і дажджу і сонцу, і жуку і вавёрцы, і пчале і зязюлі. Урэшце – і нашай Пагоні:



У Пагоні
скачуць коні
У сьвітальны час.
Гэта едзе
ў зянин-звоне
Сонейка да нас.

Кніга зъмяшчае таксама і лепшыя пераклады паэта, а таксама можа стаць і вяслай размалёўкай, калі да чорна-белых ілюстрацыяў далучацца летуценнія чытацкія алоўкі.


Гілевіч Н.С. І чую я голас...: выбраныя вершы, 1955 – 2008.
– Мінск: “Про Христо”, 2009. – 176 с. – Наклад 300 ас.



Унікальна выбранае лірыкі народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча прасякнутае журботнымі, драматычнымі, трагічнымі матывамі: ад вершу 1954 году “Пры дарозе...” да вершаў трэцягня тысячагоддзя, ад вядомай “Палыновай ростані” да прачулых і запаветных “Талісман”, “Як ліске жоўтае...”, “Крыху споведзі” і іншых.

Густоўна аздобіў книгу мастак Павел Татарнікаў, а яе пачуцьцёва-ідэйны “ключ” агучвае напачатку сам паэт – у прадмове-прызнанні: «...таленавітъя і дасьведчаныя літаратары... засыцерагалі аўтара ад творчасці “ушчэрбнай” і скроўвалі на беспагрэшны і таму плённы шлях пастызыцыі і ўслыўленыня рэчаіснасці, сцьвярджэння выключна жыцьцярадаснага настрою. А між тым і непісменная вясковая бабуля, ад якой студэнты-філолагі гадоў сорак таму запісалі яе ўспаміны аб перажытым – ад маленства да старасці, – ведала, што “ў жыцьці радасці менш, чым гора”».

Гладышчук Анатоль. Нямцэвічы: Сапраўдныя гісторыі: гісторыка-документальны нарыс. – Мінск: “Література и Искусство”, 2009. – 288 с.: іл. – Наклад 2000 ас.



Дванаццаць разьдзелаў кнігі прэзентуюць два з паловай стагоддзі нашай гісторыі. Чытаецца як захапляльны гітарычны раман і грунтоўная гісторычная манаграфія. Успрымаецца як найвялікшы на сёньня помнік слáўнаму роду Урсын Нямцэвічай, у якім – і размова пра герб “Равіч”, і аповесыца пра дзіцячыя гады Юльяна, і пра школу рыцараў, і прынца Баварскага, і экспкурсію на Палесьсе, а да ўсяго – грунтоўны радавод Урсын Нямцэвічай ды шмат каляровых тэматычных ілюстрацыяў.

Друкапісы. Вялікая імправізацыя: паэзія, проза. – Мінск: “Галіфы”, 2009. – 216 с. – 300 ас.



Ці быў на Беларусі 90-х гадоў мінулага стагоддзя “ранын літаратурны авангард” – распавядае сваім тэкстамі кніга. Як і праз каго – іншыя реч. Ці выказалі ўсё пра тое дзевяць аўтараў пад адной вокладкай – адказваць чытачу, які мае гонар вычытваць “друкапісы” наноў – з рукапісных і рукамалівальных старонак “першай авангардовай перыёдкі беларускай літаратуры”.

Бум-бам-літ, ды й толькі.

Мрожак Славамір. Дом на мяжы: Выбраныя творы / Уклад. У. Сцүчыкаў. – Мінск: “Радыёла-плюс”; Вроцлаў: Калегіум Усходній Еўропы імя Яна Новака-Езэрніскага, 2008. – 216 с. – Наклад 1000 ас.



Кніга знакамітага польскага драматурга, яскравага прадстаўніка тэатру абсурду знаёміць беларускамоўнага чытача з яго лепшымі п'есамі (“Стрыптыз”, “Танг”, “Дом на мяжы”) і апавяданьнямі (“Леў”, “Лебедзь”, “Слон”, “Апошні гусар”, “У дарозе” і інш.). Заахапляльны стыль, мелодыка думак і правакацыяў, дзе цесна на словам, а пачуцьцям. А да ўсяго – трэю выдатных перакладчыкаў: Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Ракіцкі і Марына Шода.

Кніга з “замежжа”, але такая бліzkая і родная, нібыта са свайго дому.

Някляеў У. Цэнтр Еўропы: апавяданні, аповесці. – Мінск: “Медысонт”, 2009. – 440 с. (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў “Кнігарня пісьменніка”; выпуск 1). – Наклад 700 ас.



Рэдкі выпадак, калі кнізе не патрэбнае анансаваныне: і тэксты, і аўтар самі гавораць за сябе. Як паэт гаворыць прозай: аповесыямі “Вежа”, “Няхай жыве 1 мая!”, “Прага”, “Мірон ды Мірон”, “Вяртанне Веры”, апавяданьнямі “Бомба”, “Залатая Арда”, “Цмок” і інш.

Збор прозы Уладзіміра Някляева – споведзь аб тым, што напрацягу дзесяцігоддзя было ў ягонай душы, вакол ягоных сяброў, бліzkіх і ворагаў, у цэнтры ягоных надзеяў і расчараўаньняў. Словам – у Беларусі, у “цэнтры Еўропы”.

Пясецкі Сяргей. Каҳанак Вялікай Мядзведзіцы: Раман. Перакл. з польск. Ф.Янушкевіча. – Мінск: Выдавец Віктар Хурсік, 2009. – 352 с. Наклад 300 ас.

Адзін з найбольш вядомых твораў народжанага ў Беларусі аўтара ўпершыню быў апублікаваны па-польску ў крываўы 1937 год – і быў вылуччаны на Нобелеўскую прэмію. Беларускамоўнаму перакладу – чвэрць стагоддзя. Гэта і кантрабандысцкі дэтэктыў, і летапіс колішняга памежнага Ракава. Над радкамі – лёсы “парэзанага краю” і ягоных жыхароў, памкненыні, задумы, страты, боль і радасці. І каханкі лёсу ды “воўчыя сцежкі”, пратаптаныя ахоўнікамі бальшавіцкіх парадкаў.



Здзісляў Сіцька. Утроп Літвы. – Баранавічы: Баранавіцкая гарадская арганізацыя ГА “ТБМ імя Ф.Скарыны”, 2008. – 324 с.: іл.
– Наклад 290 ас.

Утроп – то бок усьлед, съследам – старажытнай Літвы запрашае чытача праісторыі аўтар дасъследаваныня. Кніга, прысьвеченая съветлай памяці Міколы Ермаловіча, распавядае пра нашу гісторыю ад першых курганоў да “зыходу” Літвы, пра Ваўкавыск, Гародню і Пінск, пра Навагарадскую княства, пра Рагвалодаў род, пра Мяндоўга і Войшалка, расказвае пра хаўтурныя абраады і жаночыя ўборы, прылады тагачаснай працы і зброю, карананцю і геапалітыку літоўскія летапісы і выдумкі.



Ліцьвінск этнас годна працыгвае пладзіца ў беларускіх кнігах, і не спыніць яго, і не стрымаць.

Лёлік Ушкін. Левым вокам: Фэльетоны, гумарэскі, карыкатуры. – Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2008. – 146 с. – Наклад 300 ас. (Кнігарня “Наша ніва”.)

Кніжны пачын “піянера беларускага анархісткага руху”, сатырыка і карыкатурыста стаў уадначас і мініанталогій “нашаніўскага” гумару. Нават больш, чым гумару: пародыі, карыкатуры. Яна можа стаць “съмешнай” гісторыяй сучаснай Беларусі і яе блізкага замежжа. Таленавіта праілюстраванай і занатаванай – хоць і левым, але глыбокім вокам.



Шапран С. Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах. – Мінск – Гародня, 2009. – 734 с.: іл. (Т.1). – Наклад не назначаны.

Дасьледаванье Сяргея Шапрана пра Васіля Быкава – творчы жыцьця після народнага пісьменніка ад пачатку 70-х гадоў да яго апошніх дзён. Своеасаблівы дакументальны летапіс, складзены паводле ўсіх архіўных крыніцаў, занатаваны неабыкавым почыркам пільнага дасьледчыка. Сярод сугучнікаў С.Шапрана – сотні съведкаў, сярод якіх імёны А.Адамовіча, Ч.Айтматава, В. Асконцага, В.Астаф'ева, Р.Барадуліна, Л.Лазарава, В.Някрасава, А.Твардоўскага, іншых беларускіх, расійскіх і сусветнавядомых творчы.



А яшчэ кніга – съведчанье таго, што маглі б зрабіць за гэты час
калецтвы дзяржлітаратуразнаўцаў. І – ня робіць.

Акрэсцінскія будні: Дзёнынкі палітвазыня ў. – Менск, 2009.
– Выдавецтва не назначана. – Наклад 500 ас.

Пад адной вокладкай сабраныя споведзі палітвязняў, якія адбывалі адміністрацыйныя арышты ў сцецпрыёмніку-разъмеркавальніку з верасня 2007 году. На жаль, таксама адна з самых арганічных кніг беларускай слоўнай рэчайснасці: як працяг дзеёньківых турэмных нататак класікаў Кагана, Колса, Гаранскага. Весь толькі лізарочны галасой па большада



Нашия аўтары

Алішанка Эўгеніюс – паэт, эсэіст, перакладчык. Аўтар пяці зборнікаў паэзіі (перакладаліся на ангельскую, шведскую, расійскую і нямецкую мовы), двух зборнікаў эсэ. Галоўны рэдактар літаратурнага часопіса “Вільнюс”, які выходзіць на ангельскай і расійскай мовах. Перакладае паэзію з ангельской, польской і славенскай моваў. Нарадзіўся ў 1960 годзе ў Барнауле (у высылцы). Жыве ў Вільні.

Астравец (Астраўцуў) Сяргей – празаік, публіцыст, журналіст. Аўтар кніг прозы «Янычары» і «Цэнзарская нажніцы», кнігі публіцыстыкі «Лісты да хома саветыкуса». Нарадзіўся ў 1959 годзе ў Менску. Жыве ў Гродні.

Барадулін Рыгор – народны паэт Беларусі. Паэт, перакладчык, эсэіст. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы (1976 г.). Аўтар кніг паэзіі «Маладзік над стэпам», «Рунець, красаваць, налівацца!», «Нагбом», «Адам і Ева», «Рум», «Вечалле», «Евангелле ад мамы» і інш. Нарадзіўся ў 1935 годзе на хутары Верасоўка на Ушаччыне. Жыве ў Менску.

Бразюнас Уладас – паэт, перакладчык. Аўтар 12 паэтычных зборнікаў. Лаўрэат прэміі Яцвягая (2003). Перакладае з французскай, латышскай, украінскай і беларускай моваў. Ініцыятар і галоўны арганізатор міжнароднага фестывалю Вялікае Княства Паэзіі. Нарадзіўся ў 1952 годзе ў Пасвалісе. Жыве ў Вільні.

Быкаў Васіль – народны пісьменнік Беларусі. Празаік, публіцыст. Лаўрэат шматлікіх дзяржаўных і міжнародных літаратурных прэмій. Аўтар кніг «Жураўліны крык», «Трэцяя ракета», «Альпійская балада», «Воўчая зграя», «Пайсці і не вярнуцца», «Знак бяды», «Кар’ер», «Сыцяна», «Пахаджане», «Доўгая дарога дадому» і інш. Нарадзіўся ў 1924 годзе ў вёсцы Бычкі на Ушаччыне. Памёр у 2003 годзе.

Вяцкая Ксения – празаік, паэт. Студэнтка 2-га курсу Літаратурнага інстытуту імя Горкага (Масква). Нарадзілася ў 1989

годзе ў Жодзіна, потым жыла ў Менску. Цяпер жыве ў Москве.

Гілевіч Ніл – народны паэт Беларусі. Заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Прафесар. Паэт, драматург, перакладчык, фальклорыст, літаратуразнаўца. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы (1980 г.). Аўтар кніг «Песня ў дарогу», «Прадвесне ідзе па зямлі», «Перазовы», «Паэтыка беларускай народнай лірыкі», «Святлынь», «Родныя дзеці» і інш. Нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада на Лагойшчыне. Жыве ў Менску.

Голуб Юрка – паэт, журналіст. Аўтар кніг паэзіі «Гром на зялёнае голле», «Дрэва навальніцы», «Векапомнае поле», «Помню пра сябе» і інш. Нарадзіўся ў 1947 годзе ў вёсцы Горны на Зэльвеншчыне. Жыве ў Гродні.

Дубавец Сяргей – празаік, крытык, публіцыст, выдавец. Аўтар кніг «Практыкаванні», «Дзёнынік прыватнага чалавека», «Русская книга», «Вершы» і інш. Нарадзіўся ў 1959 годзе ў Мазыры. Цяпер жыве ў Летуве.

Дубянецкі Міхал – журналіст, публіцыст, перакладчык, выдавец. Пераклаў на беларускую мову кнігі С.Жаромскага, В.Распушціна, Г.Цюцініка і інш. Нарадзіўся ў 1927 годзе ў вёсцы Востраў на Піншчыне. Памёр у 1990 годзе.

Дэкшиніс Вітас – паэт, перакладчык. Аўтар паэтычнага зборніка “Выключэнні”. Перакладае паэзію, прозу і гуманістыку з польскай, украінскай, беларускай і іншых моваў. Нарадзіўся ў 1972 годзе ў Вільнюсе. Жыве ў Вільні.

Запрудскі Ігар – літаратуразнаўца, публіцыст, крытык. Аўтар кнігі “Нарысы гісторыі беларускай літаратуры XIX стагоддзя”. Нарадзіўся ў 1963 годзе ў вёсцы Калініна на Меншчыне. Жыве ў Менску.

Ёнінас Антанас А. – паэт, перакладчык. Аўтар 13 паэтычных зборнікаў. Лаўрэат прэміі Яцвягая (1997) і Нацыянальной

прэміі (2003). Перакладае паэзію і прозу з нямецкай мовы. Нарадзіўся ў 1953 годзе ў Вільнюсе. Жыве ў Вільні.

Кустава Валерыя (Валярына) – паэт, магістр мастацтвазнаўства. Аўтар кніг паэзіі «Кроў Сусьвету», «Каб неба са-грэць...», «Тамсама». Нарадзілася ў 1984 годзе ў Менску. Жыве ў Менску.

Лапіцкая Алеся – крытык, празаік, публіцыст. Студэнтка 2-га курсу беларускай філалогіі БДУ. Нарадзілася ў 1990 годзе ў Менску. Жыве ў Менску.

Нікіфаровіч Ванкарэм – крытык, перакладчык. Аўтар кніг “Дарогі ў шырокі свет: Старонкі літаратурных узаемасувязей”, “Усяму свету – свой дар” і інш. Нарадзіўся ў 1934 годзе ў Менску. Жыве ў Чыкага (ЗША).

Малахоўскі Рагнед – паэт, фотамастак. Аўтар зборніка вершаў “Беражніца”. Творы друкаваліся ў часопісах “Дзея-слоў”, “Полымя”, “Маладосць”, “Нёман”, калектыўных зборніках і рэспубліканскіх газетах. Студэнт факультэту фінансаў і банкаўскай справы БДЭУ. Нарадзіўся ў 1984 годзе ў пасёлку Сяймчан Магаданскай вобласці (Расія). Жыве ў вёсцы Нарач.

Масквін Андрэй – тэатразнаўца, культуролаг, перакладчык. Дацэнт Варшаўскага ўніверсітэту, выкладае беларускую мову, літаратуру, мастацтва і культuru. Аўтар манографіі «Станіслаў Пішыбышэўскі ў расійскай культуре канца XIX пачатку XX стагоддзя» («Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX-początku XX wieku») (Варшава, 2007). Нарадзіўся ў 1963 годзе ў Нясвіжы. Жыве ў Варшаве.

Міхно Уладзімір – празаік, публіцыст. Аўтар кніг «Горкі зефір» і інш. Нарадзіўся ў 1964 годзе ў вёсцы Чэрцы на Лепельшчыне. Жыве на Лепельшчыне.

Мудроў Вінцэс – празаік. Аўтар кніг «Жанчыны ля басейна», «Гісторыя аднага злачынства», «Зімовыя сны», «Ператвораныя ў попел» і інш. Нарадзіўся ў 1953 годзе ў Полацку. Жыве ў Полацку.

Петрашкевіч Алесь – драматург, пра-

заік, публіцыст, кінасцэнарыст. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1976). Аўтар кніг «Напісанае застаецца», «Г'есы», «У спадчыну жыццё», «Соль» і інш. Нарадзіўся ў 1930 годзе ў вёсцы Пярэвалачня на Талочыншчыне. Жыве ў Менску.

Сідарук Ігар – паэт, драматург, празаік. Аўтар кніг «Чарнабел», «Павучальныя гісторыі дзядзечкі Сіда Рука» і інш. Нарадзіўся ў 1964 годзе ў Кобрыне. Жыве ў Кобрыне.

Сімановіч Давід – паэт, празаік, перакладчык. Аўтар кніг “Весенняя сказка”, “Волшебный луг”, “Равноденствие”, “Письмо тебе”, “Силуэты дней”, “Сентябрь” і інш. Нарадзіўся ў 1932 годзе ў Нароўлі. Жыве ў Віцебску.

Сыцебурака Усевалад – празаік, паэт. Аўтар кнігі «Крушня» (Бібліятэчка «Дзеяслова»). Нарадзіўся ў 1981 годзе ў Жлобіне. Жыве ў Менску.

Тамашэвіч Тацяна – паэтка. Студэнтка 4-га курсу Дзяржаўнага інстытуту кіравання і сацыяльных тэхналогіяў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Нарадзілася ў 1986 годзе ў Маладзечне. Жыве ў Менску.

Хадановіч Андрэй – паэт, перакладчык, літаратуразнаўца. Перакладае з ангельскай, французскай, польскай і украінскай моваў. Аўтар кніг паэзіі «Лісты з-пад коўдры», «Старыя вершы», «From Belarus with love», «Бэрлібры» і інш. Нарадзіўся ў 1973 годзе ў Менску. Жыве ў Менску.

Шляпікас Альвідас – паэт, актор, рэжысёр. Аўтар двух паэтычных зборнікаў і зборніка апавяданьняў. Працуе ў Вільнюскім драматычным тэатры і ў некалькіх тэлевізійных праектах. Нарадзіўся ў 1966 годзе ў Малетайскім раёне. Жыве ў Вільні.

Шылко Віктар – мастак. Сябар Саюзу мастакоў Беларусі і ТА “Квадрат”. Удзельнічаў у выставах у Аўстрыі, Іспаніі, Германіі, ЗША, Фінляндый, Польшчы, Карабі. Лаўрэат I Міжнароднага Шагалаўскага пленэру. Нарадзіўся ў 1952 годзе. Жыве ў Віцебску.

Contents

POETRY

Ryhor Baradulin. The Language of Stones. *Poems*.
Andrej Chadanovič. Cultivation of Sentiments. *Poems*.
Jurka Holub. An Inn. *A retro poem*.
Ihar Sidaruk. Ripe Wine of the Sweet Mouth. *Poems*.
Valaryna Kustava. A Lullaby for God. *Poems*.
Rahnied Małachoúski. A Diamond-Placer of Words... *Poems*.

PROSE

Nił Hilevič. Funny Stories from Writers' Lives. *Short stories*.
Siarhiej Dubaviec. A Banquet. *A study*.
Vinceś Mudroú. The Flag over the Church. *A short story*.
Uładzimir Michno. Spring with Mother's Smile... *A short story*.
Siarhiej Astraviec. The Fleet of Arks. *A story of paradise lost*.
Usievalad Ścieburaka. Believing in Miracles. *Three short stories*.

THEATRE

Aleś Pietraškievič. An Eagle's Flight. *A historical drama*.

DEBUT

Taciana Tamaševič. White Sails. *Poems*.
Ksienia Viackaja. Trains Smell of Flowers. *Impressions*.

TRANSLATIONS

Kalevala. Karelian-Finnish epic. Some runes. *Translated from Finnish by Jakub Łapatka*.
Bird of a feather among Lithuanian poets. *Modern Lithuanian poetry translated by Andrej Chadanovič*.

DIARIES

Michał Dubianiecki. 'One Must Take Risks.' *Diaries of 1985–1988*.

HERITAGE

Vasil Bykau. A Faraway Friend as an Example. *A short story. Prepared for Publication by Iryna Bykava*.

ARCHIVES

David Simanovič. The Best Work Is the One That Has Not Yet Been Written. *From diary notes on Vasil Bykau*.

MEMORY

Vankarem Nikifarovič. The Knight of Conscience and Freedom. *To mark Vasil Bykau's 85th anniversary*

REMINISCENCES

Jakub Łapatka. A Sweet Time of Childhood. *Memories of bygone days...*

SOUNDS

Asia Paplauskaja. Books to Be Listened to. *Notes on a new genre*.

CRITICISM

Ihar Zaprudski. The Town and Sowers of Wind or *In the Nets of Magical Realism*.
Alesia Lapickaja. Three Whales. *Specific Features of Belarusian Literature in the Context of Contemporary Public Opinion*.
Aleś Lazavik. Stories Wrapped in Newspaper. *One review of two books*.

DZIEJASŁOÚ'S STOCK

New books of DZIEJASŁOÚ's shelves.

Слова ад «Дзеяслова»

Шаноўныя чытачы!

На «Дзеяслоў» **можна падпісацца**
у любым паштовым аддзяленні Беларусі.

Наш індэкс – 74813 (для індывідуальных падпісчыкаў),
– **748132** (для ведамасных падпіскі).

Чытайце «Дзеяслоў» таксама ў Інтэрнэце: **www.dziejaslou.by**

Творчы конкурс “Дзеяслова”

Часопіс “Дзеяслоў” працягвае прымаць працы на конкурс
літаратурна-крытычных твораў на тэму:
“Беларуская літаратура ХХІ стагоддзя:
постаці, тэндэнцыі, перспектывы”.

Да конкурсу прымаюцца літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ, рэцензіі,
якія асьвятляюць сучасны літаратурны працэс. Да ўдзелу запрашаюцца
маладыя крытыкі і літаратуразнаўцы, якія пішуть на беларускай мове.
Для пераможцаў конкурсу будзе зладжаны семінар з майстар-класамі
вядомых беларускіх літаратаў і крытыкаў.

Па выніках конкурсу будзе выдадзеная кніга.

Склад журы конкурсу: Міхась Тычына, Алеся Пашкевіч,
Сяргей Дубавец, Ірына Шаўлякова, Анатоль Івашчанка.

Тэрмін падачы твораў: з 1 верасня 2008 г. да 1 траўня 2009 г.

Дасылаць творы можна ў электронным (пажадана) ці рукапісным
выглядзе на адресы: dzieja-konkurs@tut.by
альбо 220025, г. Менск-25, а/с 91 з пазнакай “на конкурс”.
Дзейнічайце!

Да ведама аўтараў:
рукапісы не рэцензуюцца і не вяртаюцца.

Рэдакцыя не нясе адказнасці
за выкладзеныя ў аўтарскіх тэкстах факты.

Пры перадруку
спасылка на «Дзеяслоў» абавязковая.

У «Дзеяслове» скарыстаныя фотаздымкі:
Сяргея Шапрана, Уладзіміра Крука, Глеба Лабадзенкі,
Віктара Стралкоўскага, Юрыйя Дзядзінкіна, svaboda.org